



ПАДЯЩЬ

ПАСТАЎСКІ РАЁН

МІНСК
БЕЛТА
2001

1941

1945

ІШЛА ВАЙНА НАРОДНАЯ

Так пачыналася

Практична ўжо 22 чэрвеня 1941 г. усе жыхары Пастаўскага раёна ведалі аб вераломным нападзе Германіі на СССР. Вечарам у райкоме партыі адбылася тэрміновая нарада партыйнага, савецкага і камсамольскага актыву, кіраунікоў прадпрыемстваў, арганізацый і ўстаноў. Асноўным пытаннем было абмеркаванне мерапрыемстваў па мабілізацыі сродкаў і сіл на барацьбу з ворагам. Райваенкамат пачаў мабілізацыю, працаваў цэлья суткі, адпраўляючы прызыўнікоў у дзеючую армію. У гэты час іх у горадзе сабралася некалькі тысяч. Не маючы далейшых дакладных планаў, ваенкамат вырашыў наکіраваць іх калонай у напрамку Лучай — Дунілавічы — Глыбокае — Полацк. Але далёка яны не змаглі адысці. Атрыманая інфармацыя паказала, што ўдарная германскія групоўкі ўклініліся ў тыл Чырвонай арміі. 25 чэрвня варожы самалёты ўпершыню нанеслі некалькі бомбовых удараў па Паставах і скінулі дэсант параптуистаў для дыверсійнай дзейнасці. Бамблі ў асноўным мясцовы аэрадром. Некалькі бомб трапіла ў лес каля возера Сляпіца, у рэчку Мядзелка. Аднак гэта вялікай шкоды не нанесла.

Што тычыцца баявых дзеянняў, то тут вялікіх баёў не назіралася. У лакальных

сутычках з гітлераўцамі фарміраваннямі Чырвонай арміі было знішчана некалькі варожых аўтамашын, разбіта калона матацыклістаў, збіты адзін самалёт. 25 чэрвня жыхары раёна падабралі параненых савецкіх лётчыкаў, чые самалёты былі збіты над ваколіцамі Паставаў. Пасля аказання ім медыцынскай дапамогі іх накіравалі на ўсход.

Па тэрыторыі раёна рухаліся адступаючыя часці Чырвонай арміі, частка мабілізаваных на фронт пастаўчан. Партыйныя, савецкія і камсамольскія актыўісты ўвайшлі ў склад зіщчальнага батальёна і адышлі ў бок Полацка. Успрымалася гэта жыхарамі з болем і разгубленасцю.

Праз дзень, 26 чэрвня 1941 г., калі мабілізаваным рухацца далей было не бяспечна, іх распусцілі. У раёне было вырашана пакінуць частку надзейных людзей для арганізацыі падпольнай работы. Астатнія партыйныя і савецкія работнікі 28 чэрвня эвакуіраваліся ў Полацк. Тады ж у спешным парадку быў эвакуіраваны партыйны архіў.

Важным момантам для разгорнутвання барацьбы з акупантамі стала рашэнне Вілейскага абкома партыі аб стварэнні ў тыле ворага партызанскаага атрада «Смерць фашызму» ў колькасці 50 чалавек, прынятве ў пачатку ліпеня.

ня ў раёне Полацка. Большаясь байдоў атрада складалі выхадцы з Пастаўскага раёна. Камандзірам быў прызначаны старшыня Пастаўскага райвыканкама Ф.Н. Нагорны, а камісарам — першы сакратар Пастаўскага райкома партыі А.А. Манахаў.

Ратавалі параненых

З успамінаў жыхаркі в. Ліпнікі Яніны Мацвееўны Півінскай

...У пачатку ліпеня 1941 г. у г. Паставы прывезлі першую партыю цяжкапараненых лётчыкаў з летняга лагера Міхалішкі і размясцілі іх у бальніцы (зраз радзільны дом). Усе, хто мог з жанчын, ішлі перавязваць параненых, неслі стравы і піщё, але нямногіх удалося выратаваць. Астатніх эвакуіравалі часці Чырвонай арміі, якія былі скіраваны на ўсход.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4887. Вол. 1. Спр. 1. Л. 69.

З успамінаў В.А.Шапель

Вераніка Антонаўна Шапель нарадзілася і жыла перад вайной у в. Масленікі Пастаўскага раёна. З кастрычніка 1942 г. па чэрвень 1944 г. была сувязной партызанскаага атрада імя А.В. Суворава брыгады імя К.Я. Варашылава.

...Это было в начале войны. Жители деревни Масленники, что за Ольшевом, под Лынтупами, следили с тревогой за происходящими событиями.

И вот однажды самолет, точно раненая птица, наклоняясь на одно крыло, стал быстро снижаться и вскоре сел на лугу. Стеклянный колпак отодвинулся, и из самолета показался человек в черном ком-

Жыхары Пастаўшчыны жылі ў трывозе і ў чаканні невядомага. Набліжаўся змрочны час акупациі, смяротны час для многіх людзей раёна.

М.І.Маразюк, М.М.Кішко.

бинезоне. Он и еще один в таком же комбинезоне осторожно вытащили безжизненно обмякшее тело товарища. Привести его в чувство так и не удалось. Тогда летчик со вздохом повернулся к крестьянам и сказал: «Взлететь не можем, все топливо вылилось, а уходить к своим надо немедленно. Забрать Ваню с собой невозможно: очень уж плох он». Летчик пытливо смотрел на крестьян, пришедших к самолету. А те молчали. В другое время любой из них предложил бы свою хату. Но теперь война, немцы. И крестьяне один за одним побрали к деревне. Летчик понимал их состояние, но и товарища оставить в беде невозможно.

Тогда я отыскала глазами в толпе свою сестру Ядвигу, подошла к ней и спросила, что может мы его возьмем? Сестра даже испугалась. Но я решила, вопреки всем здравым рассуждениям, взять летчика. Тогда один из крестьян быстро зашагал по лугу за лошадью. И когда телега подъехала к нашему дому, матери было уже все известно. Она стояла на пороге, стараясь своим небольшим телом заслонить, не пропустить несчастья, идущего в ее хату.

— Не пущу, девайте куда хотите. Вы и себя погубите и семью! И она зарыдала. Тогда я обняла мать и начала просить: «Он же человек, он покалечен, он может умереть, а ведь у него тоже есть мать. И она ждет, пусть сын вернется живым». Тогда мать отступила. Вышла на порог уже с подушкой и одеялом в руках. Я плотно забинтовала раненому грудь, но темное пятно не исчезало. Кровью пропитываются бинты. Летчик старался улыбнуться, но от боли исказило его лицо. Потом он спросил: — А где же все-таки я нахожусь? Где командир, штурман? Вскоре прибыл фельдшер, но он не обрадовал нас, сказал, что он беспомощен, нужна операция, иначе летчик не живец. Тогда мы решили отвезти Ваню в



В.А.Шапель.

Свенцяны. Отыскали врача, положили в больницу. Через несколько дней мы с Галиной Куницкой вновь пошли туда. Весь городишко кишел немецкими солдатами. С трудом мы отыскали знакомого врача. Но тот усмехнулся и сказал: « Я уже не доктор. Хорошо, что хоть санитаром оставили. Я же неполнцененный человек, еврей. И с вашим раненым они поступили по-своему».

Когда мы спросили, что с ним, он ответил, что умер сегодня, совсем недавно. И что после его операции раненого оперировал сегодня немецкий врач. Мы начали плакать, но врач нас отправил домой, потому что находиться здесь было опасно. Он обещал похоронить летчика. А для того, чтобы мы узнали могилу, крест он покрасит в голубой цвет.

Стралялі з-за вугла

З успамінаў былой партызанкі атрада імя А.В.Суворава брыгады імя К.Я.Варашылава Еўдакіі Анікееўны Нікіцінай-Фядотавай

У даваенны час мой муж працаваў старшынёй сельсавета, а я была абрана дэпутатам, але іншага сельскага Савета. Дык вось у першыя дні вайны з-за вугла, а то і адкрыта, пакрыўджаныя савецкай уладай знішчалі прадстаўнікоў мясцовых органаў, у тым ліку і членаў іх сямей. Напрыклад, паймалі і хацелі забіць першага старшыню Лынтупскага сельсавета Антаніну Астроўскую. Крыху пазней, на вялікі жаль, яе расстралілі немцы.

Цяжкі час акупацыі

Акупацыйны рэжым, што быў устаноўлены гітлераўцамі на часова захопленай імі тэрыторыі, распрацоўваўся загадзя, яшчэ да нападу на Савецкі Саюз. Асноўная яго палажэнні былі даволі падрабязна выкладзены ў такіх сумнавядомых дакументах, як план «Барбароса» (канчатковы варыянт выкладзены ў дырэктыве вярхоўнага галоўнакамандавання ўзброенных сіл ад 18.12.1940 г.), які вызначаў стратэгію і тактыку нападу на СССР, генеральны план «Ост» — праграма каланізацыі тэрыторыі, германізацыі, высялення і знішчэння народаў Усходняй Еўропы, у тым ліку і Беларусі, «Інструкцыя пра

После войны я написала письмо родителям Ивана Горбаконя, где кратенько описала его смерть. А через некоторое время получила от них ответ.

Переписка с этого дня у нас продолжалась долго. Я написала, что адрес нашла среди вещей Ивана. Описала все разговоры с Ваней. Написала, что храню вещи Вани: мыльницу, зубную щетку, пачку зубного порошка, есть еще открытка.

Через 26 лет после смерти Вани ко мне приехали в гости его сестры Евгения и Наталия. С ними мы съездили на кладбище в Свенцяны, где похоронен летчик Иван Горбаконь.

Дружуецца паводле аўдыёзапісу ўспамінаў, зробленага ў канцы 1960-х гадоў для школьнага музея пас. Нарац.

Мясцовыя антысаветчыкі стралялі і панас. Моцна парапілі ў нагу мужа. Прыйшлося ратавацца ў лесе. Рознымі сцяжынкамі дабіраліся праз Лынтупы да Камаёў. Слава Богу, дапамаглі мясцовыя жыхары. Вясной 1942 г. мы далучыліся да групы Малафеева і Крукава, далей ваявалі разам з вядомым партызанам Маркавым да самай перамогі.

З фондаў Пастаўскага раённага краязнаўчага музея.

асобыя вобласці» (13.3.1941 г.) да дырэктывы № 21 (план «Барбароса»), дырэктыва па кіраўніцтве эканомікай у акупіраваных усходніх абласцях і інш. Гэтыя дакументы намецілі практычныя мерапрыемствы па ўстанаўленні акупацыйнага рэжыму на тэрыторыі, якая падлягала захопу. У далейшым яны дапаўняліся загадамі, інструкцыямі галоўнакамандавання ўзброенных сіл і іншых ведамстваў гітлераўскай Германіі, у якіх масавы тэрор, рабаванні, гвалтаванне і забойствы ўзводзіліся ў ранг дзяржаўнай палітыкі.

Планавалася на працягу 30 гадоў 75% беларускага насельніцтва па расавых і па-

літыхчынх матывах фактычна знішчыць ці выселіць на ўсход, а астатнія 25% анямечыць. З нямецкіх салдат і афіцэраў здымалася ўсякая адказнасць за злачынствы на акупіраванай зямлі. Салдатам забаранялася праяўляць якую б там ні было гуманнасць у адносінах да мірнага насельніцтва. На захопленай тэрыторыі Беларусі фашысты адкінулі ўсе міжнародныя і права- выя нормы акупацыі, поўнасцю прайгнаравалі асноўныя патрабаванні міжнароднага права аб абыходжанні з ваеннапалоннымі і мірным насельніцтвам і ўстанавілі т.зв. «новы парадак» — рэжым беззаконні і гвалту.

СТРУКТУРА АКУПАЦЫЙНЫХ УЛАД

Першымі на Пастаўшчыне былі захоплены населенныя пункты Лынтупы, Палес- се, Масленікі, Падзюткі, Камаі, Ярэва, Вя- рэнкі, Васіліны, Кураполле, Савічы, 6 ліпеня 1944 г. Паставы. Праз дзесяць астатнія тэрыторыя раёна была акупіравана германскімі войскамі, а да канца жніўня 1941 г. і ўся тэрыторыя БССР.

Восенню 1941 г. падзел часова акупіраванай Беларусі быў у асноўным завершаны. Тэрыторыю рэспублікі па лініі Полацк—Барысаў на ўсходзе, Старая Дарогі — возера Чырвонае на поўдні, па р. Зальвянка і ўсходній ускрайне Белавежскай пушчы на заходзе вылучылі ў генеральную акругу Беларусь («Генеральбецырк Беларутэнія», як гітлерераўцы называлі Беларусь), у склад якой увайшлі Баранавіцкая, Вілейская, Мінская (без ўсходніх раёнаў), паўночныя раёны Брэсцкай, Пінскай і Палескай абласцей, што склада толькі трэцюю частку тэрыторыі БССР з насельніцтвам з 138 256 чалавек (па стане на 4 снежня 1941 г.). Гэта тэрыторыя была ўключана ў склад рэйхс- камісарыята «Остланд» з рэзідэнцыяй у Рызе і падзелена на 10 акруг (гебітаў): Баранавіцкую, Барысаўскую, Вілейскую, Ганцавіцкую, Глыбоцкую, Лідскую, Мінскую, Навагрудскую, Слонімскую, Слуцкую. У кожную ўваходзіла некалькі раёнаў.

Штучна разарваўшы цэласную тэрыторыю рэспублікі і ўводзячы новыя межы, акупантамі лічылі, што гэта палегчыць ім ператварэнне Беларусі ў германскую калонію.

Паўднёвыя раёны Гомельскай, Палескай і Пінскай абласцей, частка Брэсцкай вобласці былі ўключаны ў рэйхскамісарыят

Украіна. Беластоцкая вобласць, паўночныя раёны Брэсцкай і частка Баранавіцкай абласцей адышлі да акругі Беласток, якая далучалася да Усходній Пруссі. Частку Ашмянскага, Свірскага, Відзаўскага, Астра- вецкага, Смаргонскага і Пастаўскага раёнаў далучылі да генеральнай акругі Літва. Віцебскую і Магілёўскую вобласці, ўсходнія раёны Мінскай, а таксама большую частку Гомельскай абласцей аднеслі ў зону армейскага тылу группы армій «Цэнтр».

Пастаўскі раён увайшоў у Глыбоцкую акругу. Гебітскамісарыят узначальваў Яўген Карл (забіты партызанамі 26.10.1943), пазней — Пауль Гахман. Частка раёна ўвайшла таксама ў Вілейскую акругу (гебітскамісар Шміт, затым К.Магас). Да генеральнай акругі Літва адышлі тэрыторыі Лынтупскага і Камайскага сельсаветаў Пастаўскага раёна. Такое размежаванне значна ўскладніла і без таго складанае становішча жыхароў. Па новаўтвораных межах былі створаны шматлікія пагранічныя заставы, якія забаранялі насельніцтву перамяшчэнне без дазволу акупацыйных улад.

Мясцовую ўладу прадстаўлялі прызначаныя германскімі органамі ортскамісары, а таксама шэфы ортскамісара (упаўнаважаныя). У раёнах ствараліся раённыя, ці, як іх іншы раз называлі, павятовыя ўпра- вы на чале з бургамістрам. На тэрыторыі былых сельсаветаў былі створаны воласці на чале з воласнымі старшынямі, у вёсках прызначаліся старасты (солтысы). Існаваў узмоцнены кантроль за іх дзейнасцю з боку спецыяльна прызначаных шэфаў — камісараў, камендантатаў, крайсландвіртаў (раённыя упаўнаважаныя), зондэрфюрэраў і г.д.

Адной з асаблівасцей акупацыйнага рэжыму на Пастаўшчыне была набліжанасць раёна да Вілейкі — абласцога горада, які стаў ваенным і палітычным фарпостам германскіх войскаў у гэтым рэгіёне.

Тэрыторыя раёна выкарыстоўвалася і для перанадрыхтоўкі, часовая прыпынку перад адпраўкай на фронт шматлікіх вайсковых падраздзяленняў. Гэтыя франтавыя часці неаднаразова выкарыстоўваліся камандаваннем пры гаспадарчых аперацыях, правядзенні карных аперацый супраць партызан і насельніцтва. Так, у пачатку красавіка 1944 г. у в. Варапаева прыбыў эшалон з 1 тыс. ваеннаслужачых. На пэўны час яны былі раскватараваны ў в. Ба-

раўкі, а потым у в. Ваўкі. Пры гэтым частка сіл адразу ж была выкарыстана для правядзення аблаку і захопу насельніцтва для вывазу на прымусовыя работы ў Германію.

Кіраванне войскамі, якія знаходзіліся на тэрыторыі раёна, забяспечвала камендатура 707-й пяхотнай дывізіі ў Мінску і падначаленая ёй палявая і мясцовая камендатуры ў Глыбокім, пазней — 392-я галоўная палявая камендатура 202-й ахоўнай дывізіі.

У Паставах для выкананія ваенна-аператыўных задач быў адноўлены аэрадром. Штодня рабілі пасадку 10—15 самалётаў. Для тэхнічнага забеспеччэння палётаў каля Канстанцінава была ўстаноўлена радыёпеленгтарная станцыя.

Пры выкананні карных і ваенна-гаспадарчых задач на Паставшчыне часта з'яўляліся ваенна-паліцэйскія падраздзяленні. Так, у пачатку 1943 г. у Паставах дыслыкараваліся 102-і латышскі паліцэйскі батальён, паліцэйская кавалерыйская і ездовая школа.

Другім найбольш значным цэнтрам дыслакацыі ваенных фарміраванняў у раёне стала Варашаева. У складзе яго гарнізона было каля 700 ваенинаслужачых вермахта. З іх 500 — маладыя салдаты, якія на пачатку 1944 г. праходзілі спецыяльную падрыхтоўку перад адпраўкай на фронт.

Значныя функцыі на акупіраванай тэрыторыі былі нададзены паліцэйскім органам, якія дзейнічалі пад наглядам і кіраўніцтвам нямецкай жандармерыі. Так, на тэрыторыі Паставаў дзейнічаў адзін з больш чым 50 пастоў (шэф жандармерыі — Шміт). Практычна ў кожным гарнізоне іх наяўнасць была абавязковай, пры рознай колькасці — у залежнасці ад выконваемых функцый.

Пры фарміраванні акупацыйных органаў выкарыстоўваліся літоўскія паліцэйскія фарміраванні. Гэта было найбольш характэрна для той часткі тэрыторыі Паставшчыны (Камай, Карабінава, Лынтупы), якая была аднесена да генеральнай акругі Літва. Яшчэ адной асаблівасцю акупацыйнага рэжыму на Паставшчыне была наяўнасць на тэрыторыі раёна польскіх нацыянальных фарміраванняў Арміі Краёвай і спроба германскіх органаў выкарыстаць іх у сваіх ваенных і палітычных мэтах. Так, ужо на першым этапе акупацыі частка

польскага элемента стала асновай пры фарміраванні мясцовых адміністрацыйных органаў. Разам з тым найбольш нацыянальныя колы польскага насельніцтва пры дапамозе ваенных мер імкнуліся захаваць на тэрыторыі раёна асновы польскай дзяржаўнасці, выступалі супраць савецкіх партызан і іх прадстаўнікоў.

Як і па ўсёй Беларусі, на Паставшчыне былі створаны беларускія калабарацыйныя фарміраванні — Беларуская народная самапомач (БНС), Беларуская самаахова (БСА), Беларуская краёвая абарона (БКА).

Практычна з пачатку 1941 г., згодна з распараджэннем камандуючага тылам групы армій «Цэнтр» ад 7 ліпеня 1941 г., для арганізацыі паліцэйскіх мер бяспекі па ахове ваеных і іншых аб'ектаў, вядзення барацьбы з партызанамі і выканання карных мерапрыемстваў супраць насельніцтва бургамістрам пад наглядам жандармерыі дадзена права фарміраваць з удзелам фольксдойчэ, а таксама беларусаў мясцовую дапаможную паліцыю парадку, якая павінна была дзейнічаць пад камандаваннем ваеных у цесным кантакце з мясцовым начальнікам паліцыі і СД. Фарміравалі па прынцыпе — у сельскай мясцовасці 1 паліцэйскі на 100 чалавек, у гарадах — на 300 чалавек.

Усяго ў сістэме мясцовых акупацыйных органаў Паставскага і Дунілавіцкага раёнаў было задзейнічана больш за 10 тыс. чалавек, з іх каля 5 тыс. прыпадала на Дунілавіцкі раён. У буйных населеных пунктах ствараліся вясенна-паліцэйскія гарнізоны.

У Паставах гарнізон быў створаны ўжо ў 1941 г. і налічваў у розныя перыяды ад 100 да 1000 чалавек. Так, у канцы 1942 г. ён складаўся з 450 украінцаў, каля 500 літоўцаў і 70 нямецкіх салдат. У пачатку 1944 г. налічваў 700—770 чалавек, з іх да 134 — з ліку перамешчаных на тэрыторыю раёна пры адступленні германскай арміі фарміраванняў так званай Рускай вызваленчай арміі, каля 46 паліцаяў і немцы. На ўзбраенні гарнізон меў 2 бронемашыны, 2 танкеткі, 4 аўтамашыны, 3 ручныя кулямёты, 4 ротныя і 1 батальённы мінамёты. Значнасць гарнізона ў Варашаеве вынікала з тae прычыны, што тут яшчэ была і чыгуначная станцыя. Таму іншым часам ён налічваў да 1100 чалавек. Асноўную яго колькасць

складалі германскія ваеннаслужачыя. Паліцэйскіх было толькі 40. Варапаева стала і месцам перападрыхтоўкі мабілізаванай часткі германскіх ваеннаслужачых ці мабілізаванага мясцовага насельніцтва.

Улічваючы стратэгічнае становішча пасёлка, на подступах да яго былі ўзвядзены абарончыя ўмацаванні. Для вядзення кругавой абароны на пачатак вясны 1944 г. былі вызначаны: маёнтак (да 220 чалавек), апорныя пункты пры школе каля в. Бароўкі (да 180 чалавек), пры чыгуначнай станцыі (да 100 чалавек), чыгуначным мосце (25 чалавек), млыне (50 чалавек), гаражы (16 чалавек). Невялікія падраздзяленні былі дыслакаваны пры цагельным заводзе (24 чалавекі), пякарні (18 чалавек). Асобныя групы месціліся ў прыватных дамах. На ўзбраенні меліся 2 бронемашыны, 2 танкеткі, 3 ротныя, 1 батальённы мінамёты, 4 станковыя, 7 ручных кулямётаў.

У шэрагу гарніонаў раёна, як гаварылася раней, частку ваеннаслужачых складалі літоўцы. Так, у Камаях налічвалася да 117 чалавек (з іх 100 з літоўскіх вайсковых часцей і 17 з літоўскай паліцыі), мелі па ўзбраенні 7 танковых, 11 ручных кулямётаў. Гарнізон Каралінава складаўся з 66 асоб літоўскай нацыянальнасці. На ўзбраенні мелі 2 станковыя і 5 ручных кулямётаў, 7 аўтаматаў, астатнія мелі вінтоўкі. 2 пяхотныя роты аховы да 700 чалавек з ліку немцаў, украінцаў, латышоў, літоўцаў і эстонцаў складалі аснову гарніона Кашары.

Гарнізон у Лынтупах налічваў да 100 немцаў, з іх 40 ахоўвалі радыёстанцыю, 31 — чыгунку, 17 — лесапільны завод. Пры гарніоне існавала рабочая каманда. На ўзбраенні было 6 станковых, 9 ручных кулямётаў, каля 15 аўтаматаў, вінтоўкі.

Гарніоны ў Грудзаве, Дунілавічах, Залессі і іншых месцах былі не такімі шматлікімі, але таксама выконвалі важныя функцыі для германскай арміі. Яны вялі ахову камунікацый — в. Ваўкі (да 120 чалавек, у тым ліку і чэхі), у в. Кролікі (150 чалавек, з іх да 30 немцаў) з 2 блокпастамі, Перавознікі (37 чэхаў і немцаў у вёсцы і 38 немцаў на ахове моста), у в. Стары Двор (ад 70 да 150 чалавек). Невялікі гарнізон у в. Кейзікі складалі 80 мабілізаваных сапераў, а ў Шарабаях было ўсяго 15—20 чалавек.

Фарміраванне мясцовых падраздзяленняў у раёне першапачаткова вялося на

добраахвотных пачатках. Калі ж стала зразумела, што вайна набывае зацяжны характар, а партызанская дзеяння становіща больш арганізаванымі і адчувальнымі, то пачаліся масавыя прымусовыя наборы ў паліцэйскія фарміраванні (прыкладна з 1942 г.), асабліва за кошт ваеннапалонных. Страх за сваё жыццё, спроба выратаваць яго і варожая пропаганда сталі асноўнай прычынай таго, што на тэрыторыі раёна палова паліцэйскага саставу была з ліку былога ваеннаслужачых, а трэць — з ліку мясцовага насельніцтва ці ўраджэнцаў усходняй часткі Беларусі.

Гарніоны апаясвалі партызанская зоны. У раёне дыслакацыі і баявых дзеянняў партызанская брыгады імя К.Я.Варашылава (1600—1700 чалавек) партызанам процістаялі звыш 30 гарніонаў агульной колькасцю больш за 4 тыс. чалавек.

Відавочна, што ўжо з моманту свайго ўтварэння гарніоны становіліся галоўнымі аб'ектамі нападу з боку партызанскіх фарміраванняў. Аперацыі па знішчэнні варожых гарніонаў рыхтаваліся старанна і ажыццяўляліся аб'яднанымі сіламі. Такім чынам, у верасні 1942 г. партызанамі былі разгромлены гарніоны ў вёсках Дунілавічы, Грудзава, у 1943 г. — у Лынтупах, у 1944 г. — у вёсках Ажуны, Залессе і інш.

У выніку актыўнасці партызан і пад уздзеяннем антыфашистскай пропаганды, якую вялі ў гарніонах патрыёты, паліцэйскія ў большасці сваёй прымагчымасці пераходзілі да партызан, што значна аслабляла германскі бок. Так, ужо зімой 1942 г. перайшлі 14 чалавек са зброяй, а летам — яшчэ 100. У маі 1943 г. прыпыніў дзеянісць супраць партызан і мясцовага насельніцтва ўкраінскі батальён (86 чалавек), і па разэнні партызанская камандавання на яго аснове быў створаны атрад імя Пархоменкі. Усяго летам 1943 г. з пастаўскага гарніона да партызан перайшлі са зброяй 200 паліцэйскіх, з Варапаева ў красавіку 1944 г. — каля 50 чалавек. Гэта тэндэнцыя назіралася практычна да апошняга часу акупациі.

Гаспадаром становішча ў раёне лічыла сябе пастаўская жандармерыя. Яна была актыўным узрэгнікам усіх карных аперацый і арганізатарами калабарацыйных вайсковых фарміраванняў, у прыватнасці Беларускай самааховы. Паколькі адну з трох плануемых дывізій БСА меркавалася размісціць у Глыбокім, то для фарміраван-

ня патрэбна было мабілізаваць вялікую колькасць мужчынскага насельніцтва. Для гэтага ў жніўні 1942 г. старшыні валасцей павінны былі з'явіцца ў будынак жандармерыі з падрыхтаванымі спісамі будучых вайскоўцаў БСА. Нягледзячы на суворыя пагрозы, спроба прыцягнуць як мага больш насельніцтва да сумеснай барацьбы супраць партызан дала нязначныя вынікі. У верасні 1942 г. штаб БСА быў немцамі распушчаны, а ў красавіку 1943 г. БСА была канчаткова імі ліквідавана. Мабілізаваныя былі ўключаны ў склад мясцовых паліцэйскіх фарміраванняў, а частка (100—150 чалавек) прадстаўляла асобныя падраздзяленні БНС. У далейшым пэўную частку самаахоўцаў склалі прадстаўнікі так званай Рускай вызваленчай арміі. Усяго на пачатак мая 1944 г. было 600 самаахоўцаў, у тым ліку каля 30 навучэнцаў Пастаўскай семінарыі, з якіх палова атрымала зброю.

Новая спроба прыцягнуць мясцовае насельніцтва для барацьбы з партызанамі была зроблена германскім камандаваннем у лютым — сакавіку 1944 г. шляхам арганізацыі Беларускай краёвай абароны (БКА). Згодна загаду ад 6 сакавіка 1944 г. у Глыбоцкай акрузе мабілізацыі падлягалі мужчыны 1908—1924 гг. нараджэння, а таксама былья афіцэры царскай, добраахвотнай 1918—1920 гг., польскай і савецкай армій. Кіраваць аддзелам БКА Глыбоцкай акругі быў прызначаны лейтэнант Зыбайла. Сам кіраўнік БКА Ф. Кушаль непасрэдна прыезджаў у Паставы, выступаў перад адміністрацыйным апаратам, насельніцтвам. З 18 сакавіка пачалася мабілізацыя ў Паставах, дзе з 44 мабілізаваных у першыя дні большасць склалі супрацоўнікі акупацыйных органаў. Усяго для фарміраванняў БКА на Пастаўшчыне былі мабілізаваны 540 чалавек (невялікая колькасць ваеннаслужачых БКА мелася і ў Залессі). Праз нейкі час 300 чалавек атрымалі ўзбраенне.

У Дунілавіцкім раёне мабілізацыі паспрыялі праведзеныя германскімі фарміраваннямі экспедыцыі. У выніку замест 600 намечаных навабранцаў было мабілізавана больш за 1 тысяччу чалавек. І толькі заслон з боку партызанскіх брыгад імя К. К. Ракасоўскага і К. Я. Варашылава перашкодзіў далейшай прымусовай мабілізацыі на гэтай тэрыторыі.

Такім чынам, былі створаны 2 батальёны БКА — батальён № 35 (знаходзіўся ў

Паставах, камандзір Леў Глінскі) і батальён № 32 (у Варапаеве, камандзір — лейтэнант Восіп Крыкун). Апошні налічваў 500 чалавек, большая частка з іх была перамешчана ў Глыбокае і размеркавана на 4 катэгорыі: для папаўнення паліцэйскіх фарміраванняў, беларускай паліцыі, на фронт і для замены ахоўных часцей у краіны Заходній Еўропы.

Значна павялічваецца колькасць ваеных фарміраванняў на тэрыторыі раёна на завяршальнym этапе акупацыі. Так, з канца 1943 г. на тэрыторыі раёна знаходзіліся часці 391-й ахоўнай дывізіі. Назіралася тэндэнцыя ўзбуйнення гарнізонаў. 17 сакавіка 1944 г. у Паставы прыбылі 800 чалавек з пацыянальных паліцэйскіх фарміраванняў (казакі, узбекі і іншыя). Сюды ж былі перамешчаны ваеннаслужачыя з Лынтупа і іншых пунктаў. Такая тэндэнцыя была характэрна і для іншых гарнізонаў.

Каб замацаваць свае пазіцыі, з пастаўскага гарнізона ў красавіку 1944 г. супраць партызан былі здзейснены 4 рэйды і арганізаваны 5 зasad. Але, нягледзячы на гэта, агульнае становішча складвалася не на карысць акупантаў і іх памагатых. Так, у выніку нападу партызан атрада імя Сяргеева 30 красавіка 1944 г. на казарму роты БКА у гарнізоне Варапаева былі забіты і паранены больш за 30 салдат, узяты ў палон 56 чалавек, захоплены трафеі. Гэта стала сур'ёзным напамінам нямецкім паслугачам аб адказнасці за ўчынене.

У час рэйкавай вайны 19—20 чэрвеня 1944 г. партызаны вывелі са строю чыгуначны ўчастак Варапаева — Паставы і ў далейшым наносілі дастаткова адчувальныя удары па камунікацыях ворага і гарнізонах.

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ СТАНОВІШЧА НАСЕЛЬНИЦТВА Ў ЧАС АКУПАЦЫИ

Першапачатковая для ажыццяўлення ваенна-эканамічных дырэктыў германскімі ўладамі быў арганізаваны ўлік маёмаснага становішча насельніцтва і гаспадараў. Арганізаваныя невялікія сепаратарныя і зліўныя пункты павінны былі наладзіць прыём малака з калгасаў і саўгасаў (іх немцы спачатку не распускалі), ад насельніцтва. Жорсткасць пакаранняў за невыкананне планаў пастаўкі была з'явай пашыранай. Так, за каstryчнік — лістапад 1942 г. у Вілейскай вобласці за няздачу сельс-

кагаспадарчай прадукцыі і нявыплату падаткаў былі расстраляны 280 чалавек.

Арганізацыйныя мерапрыемствы мясцовых акупацыйных органаў былі скіраваны ў дачыненні вайсковых патрэб. Гэта збор цёплага адзення для ваянгаслужачых, выкананне разнастайных рамонтных, будаўнічых і гаспадарчых работ. Асабліва масавымі яны назіраліся на працягу лета 1942 г., калі насельніцтва раёна было прыцягнута да будаўніцтва другой калія чыгункі Свянцяны — Паставы: яно павінна было весці нарыхтоўку паліва, драўніны, расчыстку лясных масіваў, шляхоў паабапал чыгункі і г.д.

Эксплуатацыя прыродных рэсурсаў значылася як адна з найбольш важных спраў мясцовых акупацыйных органаў. Ужо з другой паловы 1941 г. яны наладзілі работу лесапільных заводаў у Лынтупах і Варапаеве. Апрацаваная драўніна арганізавана вывозілася чыгуначным транспартам.

Для выканання планаў па забеспечэнні рабочай сілай прадпрыемстваў Германіі былі арганізаваны біржы працы. На першым часе адна з біржаў дзеянічала ў Дунілавіцах, а пасля яе знішчэння партызанамі была перадысласцьравана ў Варапаева. Яшчэ адна такая ўстанова ў Глыбокім з лютага 1942 г. забяспечвала Паставычыну і іншыя прылеглыя мясцовасці.

Акупацыйныя ўлады рабілі ўсе заходы, каб прыцягнуць на свой бок насельніцтва. Таму за супрацоўніцтва з імі выдавалі грошовыя ўзнагароды, розныя пайкі, а таксама гарэлку, напяросы, махорку. Сялянам, якія асабліва вызначацца ў змаганні з партызанамі, была абяцана як вялікая ўзнагарода сялянская гаспадарка. Але ўсе гэтыя меры не давалі значных вынікаў, і ў першую чаргу з-за шырокай і актыўнай дзеянасці партызанскаў фарміраванняў.

Важная роля ў выкананні планаў германскіх улад належала мясцовым прадстаўнікам, якія непасрэдна адказвалі за кантроль за сельскагаспадарчай вытворчасцю. Пры гэтым функцыі гаспадарчых камандаў у сельскай мясцовасці выконвалі нямецкія камендатуры праз бургамістрапт і старастаў. Пры палявых камендатурах для забеспечэння патрэб воінскіх часцей ствараліся ў зоне іх дзеяння гаспадарчыя групы на чале з афіцэрам. Як вядома, у мэтах збору ўраджаю для нямецкай арміі

калгасныя гаспадаркі на першым часе не распускаліся. Вырашчанае на палетках калектыўна было сабрана, апрацавана і перавезена ў сховішчы і склады сельскагаспадарчай вытворчасці.

Для заахвочвання сялянства быў выкарыстаны шэраг прапагандысцкіх мер. Так, пры ўмове цеснага супрацоўніцтва з германскімі органамі новы аграрны парадак ад 15 лютага 1942 г. прадугледжваў на дзяленне зямлі сялянскай гаспадаркі.

Аднаасобная гаспадарка таксама была на ўліку акупацыйных органаў. Спачатку быў арганізаваны падлік свойскай жывёлы і памераў гаспадарарак. Потым праз падаткі і рэквізіцыі большасць з наяўнага была забрана. Аб гэтым сведчаць красамоўныя лічбы. На 1 красавіка 1944 г. толькі з Дунілавіцкага раёна былі вывезены 24 443 галавы жывёлы, з іх кароў — 2770, коней — 2014, авечак — 13 941, свіней — 2917, іншай жывёлы — 2801.

У тых месцах, дзе фашисты наладзілі работу сельскагаспадарчых маёнткаў і эканомій, дробных прадпрыемстваў і стварылі запасы харчавання ў складскіх памяшканнях, партызанская фарміраваніі праводзілі баявыя аперацыі, выводзілі са строю абсталяванне, знішчалі атрыманую прадукцыю.

Між тым партызаны рабілі ўсё магчымае, каб падтрымаць мясцовасце насельніцтва, якое несла страты ад германскіх войскаў. Так, па Дунілавіцкім раёне ў пачатку 1944 г. былі ўзяты на ўтрыманне 133 сялянскія сям'і ў складзе 474 чалавек. Ім было выдадзена жывёлы 109 галоў, хлеба 720 пудоў, іншых прадуктаў 50 пудоў. Партызаны імкнуліся адбіць у ворага і вярнуць сялянам нарабаванае. Так, за сакавік — май 1944 г. насельніцтву раёна было вернута 214 коней і кароў, каля 13 т збожжа, звыш 50 т насеніяй бульбы.

Шмат намаганняў прыкладалі акупанты, каб выкараніць са свядомасці насельніцтва, асабліва моладзі, камуністычную ідэалогію. Рабілася гэта ў першую чаргу праз школы і палітыку. З 15 лістапада 1941 г. былі адноўлены заняткі ў школах, але ўжо па праграмах нацыянал-сацыялістычнага ўзору. Польскія і савецкія падручнікі канфіскуваліся, актыўна выкарыстоўваліся нямецкія часопісы, вывучалася біяграфія «вызваліцеля Еўропы». Улічваючы цяжкасці з падборам настаўнікаў, была адчы-

нена настаўніцкая семінарыя ў Паставах. На першым этапе была зафіксавана дзеянасць 126 школ, з якіх 4 лічыліся сямігадовымі, а 122 — народнымі няпоўнымі школамі. Усяго было прынятага і ўзята на ўлік каля 10 тыс. падлеткаў і 223 настаўнікі, адзін з якіх меў вышэйшую адукацыю. Паколькі выкладанне прадметаў і выхаванне вучняў кантролівалася і вялося ў духу адданасці справе Германіі і яе ідэалам, для большасці падлеткаў школа стала прымусовай справай, а для дзяцей, бацькі якіх супрацоўнічалі з акупацыйнымі органамі, абавязковай. Такое становішча было харэтерным да сярэдзіны 1943 г. Пазней школы працавалі толькі ў месцах знаходжання гарнізонаў.

Яшчэ адной спробай узмацнення нацысцкага ўплыву на моладзь было ўтварэнне ў чэрвені 1943 г. антысавецкага Саюза беларускай моладзі (СБМ). Стварэннем суполкі СБМ у Паставах, а таксама ў прылеглых да горада пунктах займаліся непасрэдна кіраўнікі СБМ Глыбоцкай акругі Яўген Мацюшонак, а пасля яго — Мечыслаў Рачышкі і Ульяна Кушталян. У Паставскім павеце кіраўніком быў прызначаны Яўген Занкавіч, пра якога нават немцы адзначалі: «на жаль, мае адзін недахоп — шмат п'е гарэлкі». Шляхам залічэння ўсіх навучэнцаў Паставскай семінарыі (кіраўнік Віктар Сікора) і вучняў Паставскай пачатковай сельскай школы ва ўзросце 13—16 гадоў восенню 1943 г. была значна пашырана мясцовая арганізацыя СБМ. Спраба падрыхтаваць эсбэзмаўцаў да барацьбы супраць партызан і Чырвонай арміі правалілася. Да канца акупацыі толькі 33 чалавескі з іх працягвалі дзеянасць у складзе самааховы, астатнія ж разышліся па сваіх хатах.

Яшчэ некалькі членаў СБМ былі прынятагуты да ўдзелу ў дзеянасці падкантрольнай органам германской разведкі Беларускай незалежніцкай партыі (БНП), якой кіраваў супрацоўнік абвера У. Родзька. З красавіка 1944 г. яе членам, а потым і партыйным кіраўніком раёна стаў Віктар Сікора (намеснік — Яўген Занкавіч). Усяго каля 40 чалавек былі ўзяты ў дзеянасць гэтай арганізацыі. З іх частка стала на шлях узброенай барацьбы, у тым ліку і ў складзе батальёна «Дальвіц», ужо на вызваленай Чырвонай арміяй тэрыторыі.

КАРНАЯ ПАЛІТЫКА АКУПАНТАЎ

Ажыццяўленнем акупацыйнай палітыкі, што праводзілася на Беларусі, у т. л. і на Паставшчыне, займаліся айнзатцкаманды, зондэркаманды, тайная палявая паліцыя (ГФП), паліцыя бяспекі і СД, фельдкамендатуры, ортскамендатуры, жандармерыя і іншыя карныя органы. Іх ахвярамі становіліся палітработнікі і былыя актывісты савецкай улады, яўрэі і іншыя катэгорыі насельніцтва. Айнзатц-групай «Б» ужо з ліпеня 1941 г. былі распачаты карныя аперацыі на Беларусі. Ужо ў першыя дні акупацыі былі схоплены дэпутаты Аляксандр Жытковіч (в. Ліпнікі), Аляксандр Гіль (в. Сіманькі). Якаў Соўка (в. Кадукі), актывіст Андрэй Соўка (в. Зосіна), старшыня і сакратар Курапольскага сельсавета Анатоль Кундра і К. Шакола, рахункавод Анатоль Дзіковіч (в. Лодасі), старшыня калгаса «Чырвоная зорка» Мікалай Дзіковіч, старшыня калгаса з в. Кураполле Рыгор Кунда, сакратар Лынтупскага сельсавета Антаніна Астроўская і іншыя, усяго 16 чалавек, якія былі расстрэляны.

Па даносе быў арыштаваны і Рыгор Зіноўевіч Крукаў. 29 ліпеня яго як «чырвонага бандыта» павінны былі расстрэляць. Але Крукаў удалося выратавацца і ў далейшым ён стаў адным з арганізатораў партызанскаў руху на Паставшчыне. Была ўведзена камендантская гадзіна і ўсялякія перамяшчэнні абмежаваны. Патрабавалася здаць зброю, ваенную маёмасць, данесці ўладам на ваеннаслужачых, савецкіх актывістаў. За невыкананне загадаў акупантаў прадугледжвалася адзіная мера — расстрэл ці кампэнтрацыйны лагер для ўсіх членаў сям'і.

Стаў шырокая выкарыстоўвацца загад аб заложніках, калі за аднаго забітага германскага салдата знішчалі 50—100 чалавек, а то і болей бязвінных людзей, каб запужаць насельніцтва. Сістэма заложніцтва дзейнічала на працягу ўсёй акупацыі. За знішчаных партызанамі шэфа жандармерыі Вілейскай акругі Крыля і гебітскамісара Бека 19—20 мая 1943 г. былі расстрэляны мясцовай паліцыяй 200 схопленых жыхароў Лынтупаў і навакольных вёсак. 29 студзеня 1944 г. аднаго з жыхароў в. Юнькі нямецкія салдаты павесілі за тое, што паблізу партызаны спалілі мост, а насельніцтва не перашкодзіла гэтаму.

Дастаткова частка германскім камандаваннем выдаваліся загады аб расстрэлах западозральых у антыгерманскай дзейнасці. Так, вясной 1942 г. у в. Васіліны за сувязь з партызанамі былі схоплены 23 юнакі і дзяўчыны. Іх пасля здзекаў расстралілі. У канцы снежня 1942 г. за сувязь з партызанамі быў арыштаваны жыхар в. Крывое Пётр Адамавіч Воля. Пры спробе ўцёкаў быў застрэлены. І такіх прыкладаў было шмат. Падобныя дзеянні не прыносілі жаданых вынікаў, больш таго, бачачы та-кія адносіны акупантам, насельніцтва ўсё больш уключалася ў антыфашистскую барацьбу.

Неад'емнай часткай акупацыі пага рэжыму былі карнія экспедыцыі. Іх асноўнай задачай было: ліквідацыя партызанскіх фарміраванняў, іх месцаў дыслакацыі, захоп сельскагаспадарчых прадуктаў, прыпасаў харчавання, а таксама насельніцтва для прымусовага вывазу ў Германію.

У 1942 г. маштаб карных апераций быў адносна невялікі, з удзелам 30 — 40 ваеннаслужачых на працягу 2—3 дзён. Але з 1943 г. з узмацненнем партызанскага руху яны сталі доўжыцца да 30—40 сутак, праводзіцца на вялікай плошчы з удзелам частцей вермахта, авіяцыі, артылерыі. Напачатку праводзіліся метадычныя абстрэлы ляснога масіву па квадратах, затым ішлі ў ход прапагандысцкія мерапрыемствы (лістоўкі, сходы, давядзенне да ведама загадаў нямецкага камандавання і г.д.), якія змяняліся баявымі дзеяннямі і карнімі мерапрыемствамі супраць насельніцтва. Так, на працягу 22—28 лістапада 1942 г. была арганізавана карная аперация «Нюрнберг». Карнікі так і не змаглі акуружыць і знішчыць партызан, але спалілі шмат вёсак, у т. л. Дунілавічы, дзе загубілі 828 чалавек.

У верасні — кастрычніку 1943 г. на вялікай тэрыторыі, якая ахоплівала Браслаўскі, Відзаўскі, Глыбоцкі, Міёрскі, Пастаўскі, Шаркаўшчынскі і Дунілавіцкі раёны, значнымі сіламі акупантамі правялі карную аперацию «Фрыщ». Пад націкам пераўзыходзячых сіл партызаны з баямі пакінулі блакіраваныя лясныя масівы і прарваліся ў суседнія раёны Віцебшчыны. У канцы кастрычніка — пачатку лістапада яны зноў вярнуліся на месцы ранейшай дыслакацыі.

За час карнай аперациі было загублена звыш 500 мясцовых жыхароў і каля 12 тыс. чалавек вывезены на катаргу ў Германію, спалена 87 вёсак, у т. л. Кейлічы (загублена 28 чалавек) і Стакоўскія (40 чалавек) Паставскага раёна.

Звычайтай з'явай былі аблавы, якія праводзіліся нямецкімі ваеннаслужачымі з удзелам цаліцэйскіх. Акружыўшы вёску, хапалі людзей для вывазу ў Германію ці для выканання тэрміновых гаспадарчых работ, забіралі маёмы. Так летам 1942 г. у час рэлігійных святаў у Варапаеве былі схоплены і прымусова вывезены на работы ў Германію 120 чалавек.

Паражэнні фашистскіх войскаў на ўсходнім фронце сур'ёзна пагоршылі становішча Германіі. Усё значней становілася праблема людскіх рэзерваў. 26 лютага 1943 г. камандзір паліцыі бяспекі і СД Беларусі прымас рашэнне аб мэтазгоднасці адпраўкі мірнага насельніцтва на прымусовыя работы замест іх спалення разам з хатамі. У адпаведнасці з загадам фюрэра ад 1 жніўня 1943 г. усе грамадзяне 1925 г. нараджэння былі абвязаны адбываць працоўную павіннасць у Германіі. Выключэнне рабілася для асоб, што паступілі добраахвотна ў Рускую вызваленчую армію і данаможныя паліцэйскія фарміраванні. Каб пасляхова выканаць гэтыя дырэктывы, на тэрыторыі раёна дзейнічалі мабілізацыйныя каманды. Для іх падмацавання выдзяляліся дадатковыя сілы. У Варапаеве быў размешчаны зборны пункт па адпраўцы насельніцтва ў Германію, а у в. Лактуны — перасыльны пункт. Толькі вясной 1943 г. з раёна ў Германію было вывезена да 450 юнакоў і дзяўчат, а ўсяго за час акупацыі — 1800 жыхароў. Як і па ўсёй Беларусі, жахлівы лёс напаткаў яўрэйскае насельніцтва Паставшчыны. У Паставах і Дунілавічах у пачатку 1942 г. былі створаны гета. Ліквідаваныя яны таксама былі ў адзін час — у лістападзе 1942 г.

За гады вайны акупантамі было знішчана па Паставскім раёне 3688 чалавек, Дунілавіцкім — 992, з іх 828 — непасрэдна ў Дунілавічах. У час карных апераций было спалена 77 вёсак, у т. л. разам з жыхарамі вёска Альцы, 1820 хат. Такі вынік трохгадовай акупацыі Паставшчыны.

К.І.Козак.

Документы сведчаць

З АДМИНІСТРАЦЫЙНАГА РАСПАРАДЖЭННЯ № 1 КАМАНДУЮЧАГА ТЫЛАМ ГРУПЫ АРМІЙ «ЦЭНТР» ГЕНЕРАЛА ПЯХОТЫ ФОН ШЭНКЕНДОРФА

7 ліпеня 1941 г.

I. АБ ПРЫЗНАЧЭННІ БУРГАМІСТРАЎ У ВАЛАСЦЯХ

- На пасады бургамістраў у першую чаргу павінны быць прызначаны палітычна надзейныя і кваліфікаваныя асобы, па магчымасці з ліку беларусаў.
- Бургамістр з'яўляецца прадстаўніком воласці.
- Ён з'яўляецца службовым начальнікам над усімі асобамі, якія працавалі ў воласці. Ён прымае іх і звальняе з працы.
- Бургамістр нясе адказнасць за фінансавыя справы воласці.
- Усе жыхары, якія пражываюць у воласці паводле становішча на 21.6.1941 г., павінны быць нанава ўлічаны і перапісаны бургамістрам.
- Бургаміstry неадкладна павінны паклапаціца аб тым, каб усе жыхары былі забяспечаны адпаведнымі дакументамі, якія засведчваюць іх асобу: прозвішча і імя, час і месца нараджэння, месца жыхарства, склад сям'і, професія, род заняткаў, сацыяльнае паходжанне, веравызнанне, нацыянальнасць, падданства.
- Бургаміstry прыцягваюць да адказнасці вінаватых за ўчыненія акты сабатажу ў даверанай ім воласці. Яны павінны ўсімі сродкамі прадухіляць акты сабатажу. У іх абавязкі ўваходзіць ахова прадпрыемстваў, размешчаных на тэрыторыі воласці, асабліва жыццёва важных.
- Бургамістраў і іх намеснікаў у населеных пунктах, якія налічваюць да 2000 жыхароў, прызначае мясцовы камендант, а ў населеных пунктах, у якіх звыш 20 000 жыхароў, прызначае камендант палявой камендатуры.

II. АБ ЗАБАРОНЕ ПАКІДАННЯ КВАТЭР У НАЧНЫ ЧАС

- У перыяд з 21.00 да 5.00 раніцы насельніцтву забараняецца пакідаць кватэры.
- Выключэнні дапускаюцца па пісьмовым дазволе мясцовага каменданта для асоб, якія працуюць у начны час на жыццёва важных прадпрыемствах, дактарамі, акушэркамі, на машынах «хуткай дапамогі».
- Парушальнікі будуць найстражэйшым чынам карацца мясцовымі камендантамі. Як дадатковыя меры пакарання могуць быць часовы арышт з абмежаваным харчаваннем, на сільнае затрыманне і прыцягненне да працы.

III. АДМЕТНЫЯ ЗНАКІ ДЛЯ ЯЎРЭЯЎ І ЯЎРЭЕК

- Усе яўрэі і яўрэйкі, якія знаходзяцца на занятай рускай тэрыторыі і дасягнуўшыя 10-гадовага ўзросту, неадкладна абавязаны насяць на правым рукаве верхняга адзення і сукенкі белую паласу шырынёй да 10 см з намаляванай на ёй сіяніцкай зоркай або жоўтую павязку шырынёй да 10 см.

2. Такімі павязкамі забяспечваюць сябе самі яўрэі і яўрэйкі.

3. Яўрэям катэгарычна забараняецца вітаць.

Парушальнікі будуць найстражэйшым чынам карацца мясцовым камендантам па месцы жыхарства.

VIII. СТВАРЭННЕ ДАПАМОЖНАЙ ПАЛІЦЫ

- Для правядзення паліцыйскіх мер бяспекі бургамістрам даручана прыцягнуць у дапаможную паліцыю надзейных «фольксдойчэ», беларусаў, і, калі такіх няма, тады палякаў і выкарыстоўваць гэту паліцыю са згоды з начальнікамі каманд паліцыі бяспекі.
- Служачыя дапаможнай паліцыі, якія працуюць у цесным кантакце з мясцовымі айнзатцкамандамі паліцыі бяспекі і СД, могуць падтрымліваць сувязь толькі з мясцовымі начальнікамі паліцыі бяспекі і СД або прызначанымі імі органамі.
- Служачыя дапаможнай паліцыі носяць белую нарукавую павязку з надпісам «Дапаможная паліцыя».
- Мясцовыя камендатуры да 20-га чысла кожнага месяца, а ўпершыню да 20.7.1941 года, паведамляюць пра колькасць і ўзбраенне дапаможнай паліцыі.

Пераклад з нямецкай мовы.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4683. Воп. 3. Спр. 952. Л. 1, 2, 4—5.

Падрыхтаваў У.І.Лемяшонак.

З ДЭКРЭТА АБ УВЯДЗЕННІ ЗЯМЕЛЬНАЙ УЛАСНАСЦІ

...Передача земли в собственность является признаком тесного сотрудничества крестьянского населения при исполнении задания земледельческой продукции. Она обязует крестьян и в будущем к упорному труду и напряжению всех сил при восстановлении сельского хозяйства в занятых восточных землях, чем они помогут окончательно уничтожить большевизм.

От имени Германского правительства

Государственный министр занятых восточных областей

Альфред Розенберг

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4683. Вол. 3. Спр. 335. Л. 26, 27.

З ПАВЕДАМЛЕННЯ АКУПАЦЫЙНЫХ УЛАД АБ ПАДТРЫМАННІ ГРАМАДСКАГА ПАРАДКУ Ў ГЕНЕРАЛЬНАЙ АКРУЗЕ БЕЛАРУСЬ

1 ліпеня 1942 г.

У мэтах падтрымання грамадскага парадку і бяспекі ў Генеральным аштары Беларусі ўводзіцца наступнае:

2) Кожны абавязаны ў выпадку з'яўлення бальшавіцкіх бандай, іхніх дапаможнікаў ці падазронных асобаў, аб якіх ён ведае ці ад каго іншага даведаўся, безадкладна заявіць бліжэйшай нямецкай установе. Пры гэтым няхай ведае, што ён знаходзіцца пад аховай Вялікай Нямецкай Дзяржавы.

За наўмыснае супрацоўніцтва будуть выдавацца грошовыя ўзнагароды, а таксама гарэлка, папяросы і махорка. Сяляне, якія асабліва адзначацца ў змаганні з бальшавіцкімі бандамі, атрымаюць, як узнагароду, сялянскую гаспадарку.

3) Усякае быццё на вуліцы, пляцах, сенажациях, палёх і лясох у забаронены час сурова забараняеца. Забароненым часам наагул з'яўляецца час ад 21 да 5 гадзін, на вёсках ад 21 да 4-й гадзіны...

Гэтай пастанове не падлягаюць асобы, якія маюць спецыяльныя пропускі...

Генеральны камісар Беларусі, гауляйтэр Кубе

Начальнік СС і паліцыі Беларусі брыгадэнфюрэр

Цэннер

Мінск. 1 ліпеня 1942 г.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4683. Вол. 3. Спр. 335. Л. 38.

З ЗАГАДУ НАЧАЛЬНИКА ВЯРХОЎНАГА КАМАНДАВАННЯ ВЕРМАХТА ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛА В.КЕЙТЭЛЯ АБ ВЫЗВАЛЕННІ НЯМЕЦКІХ ВАЕНИСЛУЖАЧЫХ АД СУДОВЫХ ЦІ ДЫСЦИПЛІНАРНЫХ МЕР ЗА ДЗЕЯННІ Ў РАМКАХ БАРАЦЬBY З БАНДЫТЫЗМА*

16 снежня 1942 г.

Фюрер в связи с этим приказал:

...2. Ни один немец, участвующий в борьбе против банд и их соучастников, не может привлекаться к судебной или дисциплинарной ответственности за свои действия. Командующие войсковыми соединениями, задействованные в этой борьбе, несут ответственность за то, чтобы все офицеры подчиненных им соединений были ознакомлены с этим приказом в подробной и самой настоятельной форме и тотчас довели его до сведения своих юрисконсультантов. Не утверждать приговоров, противоречащих этому приказу.

подпись: Кейтель

Война Германии против Советского Союза 1941—1945. Берлин, 1995. С. 134—135.

*Згодна з асобым загадам рэйхсфюрэра СС і начальніка нямецкай паліцыі Генрыха Гімлера ад 31 ліпеня 1942 г. забаранялася выкарыстоўваць слова «партызан».

СА СПРАВАЗДАЧЫ АКРУГОВАГА КАМСАРА ГЛЫБОЦКАЙ АКРУГІ
ГЕНЕРАЛЬНАМУ КАМСАРУ БЕЛАРУСІ АБ ДЗЕЙНАСЦІ ЦЫВІЛЬНАЙ
АДМІНІСТРАЦЫІ ГЛЫБОЦКАЙ АКРУГІ З ВЕРАСНЯ 1941 г. ДА ЛІПЕНЯ 1944 г.

16 жніўня 1944 г., г. Дацьцы

Бандитская обстановка с конца 1942 г. и до эвакуации из Глубокского округа 1 июля 1944 г. безудержано обострялась, что привело к тому, что уже в 1943 г. ездить по районам округа без надежной и достаточной охраны было невозможно. Грабежи и диверсионные акты бандитов постоянно возрастили и превышали всякую допустимую мсру. Полицейских сил коменданта полиции округа едва хватало, чтобы обеспечить охрану и безопасность окружного центра и районных центров с находившимися в них под немецким командованием слабыми постами жандармерии. Но и в них стали неизбежны нападения бандитов и диверсионные акты.

Особенно угрозе подвергалось местное население, работавшее на нас. Бандиты убивали и грабили имущество этих лиц. Под давлением бандитов некоторые волостные управление и многие старости без надежной охраны едва ли могли выполнять поставленные перед ними задачи. Во многих случаях волостные управление перебазировались в районные центры, в особенности в Воропаевском, Поставском... районах. Население особенно угрожаемых бандитами районов полностью находилось под давлением банд.

Проводимые время от времени полицейские акты против банд средних и крупных масштабов хотя и способствовали временному улучшению положения в особо угрожаемых районах, однако прочного и длительного усмирения не достигли. И созданные много позже так называемые «оборонные деревни» не выполнили своих целей, так как за это время бандитская деятельность приняла такие размеры, с которой могли справиться лишь крупные немецкие гарнизоны, разбросанные по территории округа. И созданная в марте 1944 г. Белорусская краевая оборона (БКО) ни в коей степени не была в состоянии покончить с бандитской деятельностью. «Оборонные деревни» и БКО подвергались таким внезапным нападениям большевистских банд, с которыми могли справиться только немецкие силы. Так, например, БКО в Воропаево и Залесье.

...Если в Глубокском, Плиссском, Braslavском и частично Шарковщинском и Дисенском районах были достигнуты положительные успехи, особенно в сельскохозяйственном производстве, в то время как Воропаевский, Поставский... районы в большей или в меньшей степени находились под воздействием банд.

...Там, где были уничтожены бандами районные, волостные и сельскохозяйственные управления (например, районные управление в Дуниловичах, Воропаеве, и многих волостных управлении), в короткий срок были созданы новые управление. Следует констатировать, что местные представители власти с готовностью продолжали выполнять свои обязанности даже в тех местах, где почти не было сил для их защиты.

...Одним из первых мероприятий в школьном вопросе являлась конфискация находившихся в обращении у населения или школах старых польских и советских учебников, которые позже по указанию генерального комиссара были сожжены.

15 ноября 1941 г. вновь были возобновлены занятия в школах округа... На интенсивно проводившихся курсах и в созданной мною учительской семинарии в Поставах были быстро подготовлены белорусские преподавательские кадры, которые совместно с работающими в комиссариате белорусами-учителями смогли заменить польских учителей. Недостаток ощущался в учебных материалах, так что даже пришлось прибегнуть к помощи в этом вопросе окружного комиссара. Были выделены в распоряжение немецкие газеты, с помощью которых проводились занятия.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4683. Воп. 3. Спр. 1043. Л. 389 – 390, 396.

**З ДАКЛАДНОЙ ЗАПІСКІ А.А.МАНАХАВА САКРАТАРУ ЦК КП(б)Б
І НАЧАЛЬNIКУ БШПР П.З.КАЛІНІНУ, САКРАТАРУ ВІЛЕЙСКАГА АБКОМА
ПАРТЫI І.Ф.КЛІМАВУ**

Студзень 1944 г.

На территории Вилейской области, особенно в северо-западной части сс, немцы держат в гарнизонах для охраны литовские части. Это наиболее активные гарнизоны. Особенно немцы используют их для мобилизации мирного населения. Здесь играют роль также литовские

националисты. Стремясь сохранить свое население и вооружить его против Красной Армии, они мобилизуют население в районах Вилейской области...

При мобилизации творят такие безобразия и зверства: разбой, грабежи. В начале декабря в районе Лынтуп и Камай они собрали все трудоспособное население, а детей от 2 до 4 лет направили в Лынтупы и назначили выкупную цену за ребенка 4 марки. На этой почве развивалась спекуляция: дети покупались большими партиями одним лицом, а затем их родственникам продавали по 10—15 марок. В лице литовской полиции и литовских националистов народ области видит своих врагов.

Член Вилейского подпольного центра А.А.Монахов

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Вол. 33а. Спр. 487. Л. 20.

Падрыхтаваў К.І.Козак.

**З ДАКЛАДНОЙ ЗАПСКІ САКРАТАРА ПАСТАЎСКАГА ПАДПОЛЬНАГА
РАЙКОМА КП(б)Б І.М.ЯЎМЕНЕНКІ САКРАТАРУ ВІЛЕЙСКАГА
ПАДПОЛЬНАГА АБКОМА КП(б)Б А.А.МАНАХАВУ АБ ВЫНИКАХ НЯМЕЦКАЙ
МАБІЛІЗАЦЫІ І СТАНОВІШЧЫ ў РАЁНЕ**

Люты 1944 г.

1. Мобилизация началась 31 января. Народ об этом знал за несколько дней раньше, а поэтому вся молодежь из деревень, расположенных вблизи Поставского, Юнковского, Савицкого, Грудзювского, Новоселковского сельсоветов, ушла в Смичье. Тогда немецкие власти послали в деревню Жуки полицейских, которые окружили деревню и взяли 7 человек. С Постав взяли 24 человека, тех из 29, которые приходили узнать о комиссии. Кроме этого ловили людей, которые приезжали в Поставы.

4 февраля всех забранных 60 человек под конвоем отправили на станцию, при погрузке этих людей никого не допускали. Когда провожающие подняли крик, плач, тогда на станции немцы организовали духовой оркестр, чтобы заглушить плач и крик провожающих уезжающих в Германию.

2. В Поставах освободили 6 помещений под госпитали: помещение семинарии, учащихся перевели на Задевскую улицу № 2. Учеников этой школы распустили. 2 помещения для госпиталя подготовлено в военном городке, где жили офицеры и подофицеры при Польше. Подготовлено помещение в имении польского графа, помещение райисполкома и дом, где жил староста при Польше.

Начиная со второго числа везут раненых и все госпитальное оборудование в эти освобожденные помещения.

3. Из Постав вывозят весь хлеб, который находится на складе. Кроме этого отгружают лопадей, забирают всю мебель, где была жандармерия. 5 февраля погрузили и отправили по направлению Вилью.

4. По имеющимся сведениям в Поставах будут стоять воинские части в деревнях Юнки, Логовинчи, Бараковичи.

5. Новых частей в Поставах пока нет, за исключением прибывших из Глубокого полицейских.

6. В Поставах целый переполох. Которые были на стороне немцев теперь говорят, что Красная Армия скоро придет.

Теперь несколько слов об антифашистских организациях. Все они созданы райкомом партии и комсомолом. Давались задания. 2 февраля приехал Татун Семен, взял наших руководителей антифашистских групп и дал им установку, что они должны работать только в особом отделе бригады им. Ворошилова и не выполнять никаких заданий райкома партии и комсомола. Такое положение считаю неправильным, и все руководители антифашистских групп будут работать под руководством райкома партии и комсомола.

Секретарь РК КП(б)Б Евмененко

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Вол. 33а. Спр. 492. Л. 50.

Падрыхтаваў У.І.Лемяшонак.

**З ПАЛІТДАНЯСЕННЯЎ САКРАТАРА ПАСТАЎСКАГА ПАДПОЛЬНАГА
РК КП(б)Б І.М.ЯЎМЕНЕНКІ САКРАТАРУ ВІЛЕЙСКАГА ПАДПОЛЬНАГА
АК КП(б)Б А.А.МАНАХАВУ АБ СТАНОВІЩЧЫ Ў ПАСТАВАХ
І НАВАКОЛЬНЫХ ВЁСКАХ**

17 сакавіка 1944 г.

1. 17 или 18 марта школа шоферов, каналерия и полиция из военного городка выехала в г. Шакара в Латвию. В эти дни батальоны эстонцев, литовцев и латышей выезжают на восточный фронт на нарвский участок.

2. Штурбатальон № 64 получил оружие. Личный состав батальона насчитывает до 300 человек.

3. В помещении маентка находится 300 человек, из которых 150 русских военнопленных солдат, которые на днях получили оружие и будут использоваться немцами в действиях против партизан.

4. С выездом из Кошар войск в этих помещениях будет размещаться полевой госпиталь.

5. В доме № 33 по ул. Браславской будет сборный пункт во время мобилизации местного населения.

6. На днях проходило совещание солтысов громад, па котором требовали, чтобы население носило молоко, сдавало деньги, продукты.

7. Мобилизованные люди в первых числах марта свозили 100 человек, из Постав в Глубокое. Сейчас привезли обратно и отпустили. По-моему, это есть какая-то жульническая махинация. Показать народу, чтобы они не боялись мобилизации.

8. В Поставах забрали несколько человек. Особенно характерен факт. Забрали одну женщину (фамилия не установлена), которая имела двухлетнюю дочку. Мать забрали, а дочь ее оставили без надзора...

20 сакавіка 1944 г.

В Поставах в военный городок прибыло 800 чел., среди них есть казаки, узбеки и другие национальности. 17 марта 200 человек выехали, а на днях уедут и остальные в Литву. Погружают все имущество. Остаются в Поставах только немцы в доме бывшего польского старосты, в котором находится 156 человек. В этом доме установлен 21 телефонный аппарат.

...Из Лынтуп в Поставы 19 марта шло пехотой 40 человек немцев. 17 марта в Поставы прибыло в военный городок 67 раненых немцев из Вильно, из которых 15 человек тяжело ранено, 52 легко.

О ходе мобилизации местного населения немецкими властями

В связи с проходившей мобилизацией Поставский РК КП(б)Б совместно с отрядами с 17 по 21 марта провел в 27 деревнях общие собрания с гражданами по вопросам срыва мобилизации. Разоблачая предателя Островского, рассказали об успехах Красной Армии на Украине. Во всех деревнях Поставского района, где только будет возможным, будем проводить такие собрания.

Мобилизация началась с г. Постав 18 марта. По городу мобилизовали 44 человека, в т.ч. попался и связной Комаков. В большинстве мобилизованы такие, которые работали у немцев и независимо какой национальности. Известен один произошедший факт на комиссии. Один местный гражданин притянул на комиссию, которая исключительно состоит из белорусов, работающих сейчас в Поставах, и заявил, что он больной. Показал одновременно врачу Морозовой с ладони 5 руб. золота. Она подтвердила его болезнь и признала непригодным к военной службе.

19 марта на комиссию должны были явиться с Василинкой, Куропольской, Зосинской громады. Пришло только несколько инвалидов, из которых забрали 4 человека.

20 марта вызывают Дашковскую, Шурпицкую, Лотвинскую громаду. Население деревень Поставского района не явилось на комиссию, а уходит из деревень подальше от постов.

Секретарь Поставского подпольного РК КП(б)Б

И.М.Евмененко

**З ДАНЯСЕННЯ САКРАТАРА ДУНІЛАВІЦКАГА ПАДПОЛЬНАГА РК КП(б)Б
САКРАТАРУ ВІЛЕЙСКАГА ПАДПОЛЬНАГА АБКОМА КП(б)Б АБ ЗВЕРСТВАХ
НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНИКАЎ НА ТЭРЫТОРЫ РАЁНА**

1 красавіка 1944 г.

Сожжено деревень 22, частично 13, всего дворов 1944, расстреляно жителей 105, из них стариков 13, женщин 9, детей 8.

Сожжено заживо — 23.

Зверски замучено — 13.

Забрано населения в полицию — 4965.

Вывезено голов скота — 24 443, из них коров — 2770, лошадей — 2014, овец — 13 941, свиней — 2917, другого скота — 2801.

Уничтожено (приблизительно) хлеба и других продуктов 20 414 пудов.

Разрушено промышленных предприятий — 2, кустарных предприятий — 3, общественных заведений — 2, клубов — 2, школ — 7.

Оказана партизанами помощь пострадавшему от гитлеровцев населению:

устроено на содержание пострадавших 133 крестьянских семей в составе 474 человек, выдано партизанами скота — 109 голов, хлеба — 720 пудов, других продуктов — 50 пудов.

Секретарь Дуниловичского подпольного РК КП(б)Б Дорменев

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3729. Вол. 1. Спр. 1. Л. 70.

**З РАЗВЕДДАНЫХ ВІЛЕЙСКАГА ПАРТЫЗАНСКАГА ЗЛУЧЭННЯ
АБ НАЯУНАСЦІ ПАЛІЦЭЙСКІХ ФАРМІРАВАННЯЎ**

1.04.1944 г. Гарнizon Воропаево насчитывает до 1 тыс. человек.

3.04.1944 г. Прибыло 70 немцев по проверке железной дороги и установлению бункеров по линии железной дороги Поставы — Воропаево на расстоянии бункера от бункера до 4 км. Связь телефонная и телеграфная Воропаево — Поставы не работает. Немцы размещены на железнодорожной станции Воропаево.

4.04.1944 г. В гарнизон Воропаево прибыл эшелон с войсками количеством до 1 тыс. чел. Расквартированы в д. Боровки.

6.04.1944 г. С гарнисона Воропаево выехало 2 железнодорожных состава по 10 вагонов с солдатами количеством до 500 чел. на Поставы. До Постав не досхали. Остановились в д. Волки.

По данным агента «Сирень» в гарнизоне числится 700—770 чел. Из них немцев 550—590, самоходовцев до 134, политгаса до 46.

Размещение немцев: в имении до 220, около д. Боровки при школе до 180, при железнодорожной станции до 100, при железнодорожном мосту — 25, мельнице — 50, гараже — 16. Размещение самоходовцев: при бывшей столовой около железнодорожной станции до 86 чел. Все вооружены итальянскими винтовками. При Тартаку 24 чел. (дом Можейки — 6, при пекарне — 18). Размещение полиции: в доме Рожковского — 46, в т.ч. 3 жандарма.

По данным агента «Стрела» в гарнизоне д. Старый Двор до 70 чел.

Гарнizon в д. Кролики — немцев до 30 чел.

7.04.1944 г. В гарнизон Воропаево прибыло до 1500 чел. Цель прибытия войск — захват молодежи и ее отправка в Германию.

Поставы. По данным агентурной разведки «Вова» компания охраны насчитывает 290 чел. Род войск — пехота. Национальный состав: немцев — 50, полиции (русской) — 90, самоходов (русской) — 100 и вновь мобилизованных — 48.

Кашары. 2 компании охраны до 700 чел. Род войск — пехота. Национальный состав: немцы, украинцы, латыши, литовцы, эстонцы.

Кейзикі. Вновь мобилизовано самоходовцев 80 чел.

Шарабай. Насчитывает 15—20 чел.

Перевозники. Немцев 38 чел. на охране моста.

Воропаево. 14.04.1944 г. В данный момент немцев не более 100 чел., которые находятся в имении около мельницы.

21.04.1944. На станцию Воропаево было пригнано около 80 вагонов и часть платформ. В вагоны грузили доски с лесопилки. На платформах стояли 2 грузовые автомашины и один разбитый самолет.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3784. Вол. 1. Спр. 3. Л. 3—5, 9, 57.

З ДАКЛАДНОЙ ЗАПІСКІ САКРАТАРА ПАСТАЎСКАГА ПАДПОЛЬНАГА РК ЛКСМБ САКРАТАРУ ВЛЕЙСКАГА ПАДПОЛЬНАГА АК ЛКСМБ АБ ДЗЕЙНАСЦІ САЮЗА БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ (СБМ) У г. ПАСТАВЫ

2 ліпеня 1944 г.

В организаціі СБМ состояли все учащиеся Поставской семинаріі, ученики Поставской начальнай сельскай школы в возрасте 13—16 лет и несколько городской молодежі из не учащихся.

До марта 1944 г. организация СБМ проводила работу по воспитанию молодежі в духе фашизма. С марта 1944 г. до настоящего времепіа проводилась подготовка к военному делу в целях взять оружие и пойти на борьбу против советских партизан и Красной Армии.

После распуска семінаріі в числах 20—25 июня 1944 г. в этой организации осталось 33 человека, которые остались в самохове, остальные разошлись по домам и населенныи пункты. Список руководителей, а также тех, которые остались в самохове, и фотографии при сем досылаем.

Секретарь подпольного РК ЛКСМБ

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4432. Воп. 1. Спр. 3. Л. 21.

З ДАКЛАДНОЙ ЗАПІСКІ САКРАТАРОЎ ВЛЕЙСКАГА ПАДПОЛЬНАГА АБКОМА КП(б)Б І.Ф.КЛІМАВА І А.А.МАНАХАВА Ў ЦК КП(б)Б АБ РАБОЦЕ КАМСАМОЛЬСКИХ АРГАНІЗАЦІЙ ПА ЛІКВІДАЦЫІ СБМ

14 жніўня 1944 г.

...Большую работу провели комсомольцы-подпольщики по разложению организации СБМ. В результате сеть СБМ в области была очень незначительной. Имели место случаи массового ухода молодежи, состоявшей в СБМ, из семінаріі, где эти организации были больше всего распространены (Вилейка, Поставы).

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Воп. 33а. Спр. 587. Л. 16.

Подрыхтаваў К.І.Козак.

На катаргу ў Германію

Правал планаў «маланкавай вайны», значныя страты ў жывой сіле на савецка-германскім фронце патрабавалі мабілізацыі ў вермахт усё большых чалавечых рэсурсаў, што пазбаўляла прымысловасць і сельскую гаспадарку фашысцкай Германіі рабочых рук. Гэты недахоп гітлераўскія правіцелі імкнуліся папоўніць за кошт асоб, гвалтоўна вывезеных з акупіраванай тэрыторыі СССР, у тым ліку і з Беларусі.

Вываз на фашысцкую катаргу з'яўляўся часткай злачыннага акупацыйнага рэжыму і меў на мэце атрыманы дармавую рабочую сілу, падараўца базу росту партызанскага руху ў рэспубліцы.

Да выкарыстання працоўных рэзерваў Беларусі гітлераўцы прыступілі з першых дзён яе акупацыі. У лікам працавальнага насельніцтва зімаліся спецыяльна створаныя біржы працы.

Першапачаткова вярбоўка насельніцтва ў Германію вялася на добраахвотнай аснове. Была разгорнута шырокая прата-

гандысцкая кампанія, якая ў першыя часы ў пачатку 1942 г. мела пэўны поспех. У гарадах, пасёлках, вёсках праводзіліся паказы кінахронікі аб жыцці ў Германіі, выступленні праагандыстаў, ладзіліся фотавітыны, распаўсюджваліся газеты, лістоўкі, вывешваліся плакаты. Аднак гаварыць аб вялікай колькасці добраахвотнікаў, якія паехалі ў Германію, не даводзіцца.

У сувязі з ростам колькасці мясцовых жыхароў, якія адказваліся ад вярбоўкі, немцы ўсё часцей пачалі прыбягаша да насільных метадаў. Патрэбнасць у рабочай сіле ў сувязі з зацягваннем вайны расла. Ужо ў кастрывніку 1942 г. Гітлер патрабаваў дадаткова прыцягнуць 2 млн. замежных рабочых. Выкананы гэты загад можна было толькі метадам прымусовага захопу людзей. Гэта і пачалі ажыццяўляць гітлераўцы на акупацыйнай тэрыторыі Беларусі з 1942 г. Асобы, якія ўхіляліся ад вярбоўкі і хаваліся, аб'яўляліся сабатажнікамі і

партызанамі. Паўсюдна акупанты пачалі практыкаваць захоп людзей метадам масавых аблай, карных экспедыцый.

У пачатку 1943 г. у Германіі была аб'яўлена татальная мабілізацыя людскіх рэзерваў для папаўнення часцей вермахта і пашырэння ваеннай вытворчасці. Патрабаваліся новыя рабы. Гаспадарчай інспекцыі групы армій «Цэнтр» і генеральнай акрузе Беларусь прадпісвалася кожны дзень пасылаць у рэйх 500 - 1000 рабочых. Пачалося ў літаральным сэнсе паляванне на людзей. У гарадах людзей хапалі на вуліцах, базарах і іншых прысутных месцах. У сельскай мясцовасці часці вермахта і карных атрады знянацку акружалі вёскі і хапалі жанчын, мужчын, падлеткаў і пад канвоем адпраўлялі іх у перасыльныя лагеры, жорстка здзекаваліся. Асабліва шырокі размах прыняла такая форма захопу рабочай сілы на Паставшчыне. У час карных аперацый супраць партызан і мірнага насельніцтва Беларусі было прымусова вывезена ў Германію звыш 380 тыс. суайчыннікаў, у тым ліку па ўдакладненых звестках з Паставскага раёна — 1800 чалавек.

У снежні 1943 г. часці вермахта і паліцыя пачалі выконваць распараджэнне

фашистскіх верхаводаў аб адпраўцы на прымусовыя работы ўсіх працаўольных, уключаючы дзяцей 10-гадовага ўзросту.

Умовы жыцця і працы нашых людзей у Германіі былі вельмі цяжкія. Яны рэгламентаваліся спецыяльнай інструкцыяй генеральнага ўпраўнаважанага па выкарыстанні рабочай сілы, надзеленага асобымі паўнамоцтвамі Гітлерам, фон Заўкелем ад 20 кастрычніка 1942 г. У ёй гаварылася, што «усе рабочыя павінны атрымліваць такую ежу і такое жыллё, якія давалі б магчымасць эксплуатаваць іх у самай высокай ступені пры самых мінімальных затратах».

Непасільшшая праца, голад, антысанітарыя прыводзілі да цяжкіх захворванняў і вялікай смертнасці. Шырока былі распаўсюджаны туберкулёз, сардэчныя захворванні і іншыя, ад якіх гінулі тысячи ўсходніх рабочых.

Ратаванне жыхароў Беларусі ад вывазу ў фашистскую Германію было адной з важнейшых задач падпольных партыйных органаў, партызан і падпольшчыкаў.

З уступлением Чырвонай арміі на тэрыторыю Германіі пачалося вызваленне і вяртанне савецкіх людзей на Радзіму.

У.І.Лемяшонак.

СА ЗВОДКІ № 193 ПАЛІЦЫ БЯСПЕКІ І СД АБ АБДЗЕЯХ У СССР

17 красавіка 1942 г.

г. Берлін

Секретно!
Государственной важности
... Белоруссия

На основании указаний нового генерального уполномоченного по использованию рабочей силы гауляйтера Заукеля Генеральный комиссариат Белоруссия должен поставить в рейх примерно 100 тыс. человек. Однако до сих пор поставлено только 17 тыс. Чтобы выполнить установленную норму поставки рабочей силы, с настоящего времени всякий принцип добровольности отменяется, и принимаются меры насилиственного набора рабочей силы.

З ПАМЯТКІ АБ АБЫХОДЖАННІ З ЦЫВІЛЬНЫМІ ЗАМЕЖНЫМІ РАБОЧЫМІ У ГЕРМАНІІ

1 кастрычніка 1942 г.

Для руководства по вопросу массового применения иностранной рабочей силы из гражданского населения изданы единые директивы об обращении государственно-полицейского аппарата с этими рабочими, причем они различны в зависимости от национальной принадлежности рабочих и излагаются вкратце в нижеследующем...

II. Восточные рабочие (носят знак «Ост» — прямоугольник с бело-голубой окантовкой, на синем фоне белым написано слово «Ост»).

К восточным рабочим относятся лица из бывших советских районов, за исключением Латвии, Литвы, Эстонии, Белостокской и Львовской областей...

1. Восточных рабочих содержать в закрытых лагерях, которые они имеют право покидать только для производства работ, под постоянной охраной часовых или начальника лагеря.

На мелких сельскохозяйственных предприятиях или в единоличных хозяйствах, где разрешено использование рабочих поодиночке, можно размещать рабочих вне лагеря в хорошо запирающемся помещении, где есть немец-мужчина, который сможет взять на себя функции контроля.

2. Половая связь между немцами и восточными рабочими запрещена и карается для восточных рабочих смертью, для немцев отправкой в концентрационный лагерь.

3. Посещение церкви восточным рабочим запрещено. Духовная опека со стороны немцев не разрешается.

4. Переписка восточных рабочих с их близкими разрешается. Каждый восточный рабочий может два раза в месяц посыпать одно письмо и одну открытку. Почтовые расходы (внутри страны) должны оплачиваться наличными деньгами в соответствующих почтовых отделениях. Почтовые отправления должны сдаваться на почту немцами. Отправка писем на полевую почту запрещена. Подобные письма направлять в местные учреждения.

5. Восточные рабочие, используемые индивидуально в сельскохозяйственной местности, должны проводить свой досуг в хозяйстве нанимателя. Разрешение на отлучку под соответствующим немецким надзором должно предоставляться в известной степени как поощрение. Восточные рабочие имеют право пойти к врачу только в сопровождении немца.

6. В случае необходимости наказать восточного рабочего нужно довести до сведения местной полиции.

**ЗАГАД РЭЙХСФЮРЭРА СС ГІМЛЕРА АБ АДПРАЎЦЫ НА РАБОТЫ
Ў ГЕРМАНІЮ НАСЕЛЬНІЦТВА, ЗАХОПЛЕНАГА Ў ЧАС КАРНЫХ АПЕРАЦЫЙ**

3 лістапада 1942 г.

Я приказываю, чтобы во всех операциях против банд в прочесываемых и занятых нами районах сразу же излишнее и работоспособное население первоначально захватывалось в плен, чтобы затем отправлять его в Германию как рабочую силу.

Высшие начальники СС и полиции немедленно должны связаться с учреждениями рейхскомиссара Заукеля.

Г. Гімлер

**З РАСПАРАДЖЭННЯ СТАРШЫНІ ГАЛОЎНАГА ПРАЎЛЕННЯ БНС
І.ЕРМАЧЭНКІ СТАРШЫНЯМ РАЁННЫХ АДДЗЕЛАЎ БНС АБ ВЯРБОЎЦЫ
РАБОЧАЙ СІЛЫ Ў ГЕРМАНІЮ**

4 снежня 1942 г.

г. Мінск

Во изменение пункта 2 направленного мною Вам циркуляра 14 дней тому назад в отношении вербовки и предоставления рабочей силы для Германии, сообщаю Вам дополнительно для разъяснения следующее с указанием точного соблюдения и немедленного применения.

Следует из каждого района в соответствии с данным мною генеральному комиссару обещанием предоставить в распоряжение местной биржи труда 1000 человек рабочей силы для направления на работы в Германию. Для достижения этой цели Вы лично, используя подчиненный Вам аппарат БНС, действуете следующим образом:

а) Первоначально рабочую силу для Германии надо вербовать на добровольной основе. При этом я думаю в первую очередь о лицах, не работающих и сидящих без дела дома, известных как уклоняющиеся от работы. Насколько это возможно, следует вовлечь в эту акцию резервы из сельской местности. Таким же образом следует вербовать лиц, которые по своим профессиональным знаниям являются лишними на местном предприятии и в любое время без всякого ущерба могут оставить это предприятие, чтобы поехать на работу в Германию. Также следует вербовать рабочих из перенасыщенных людьми предприятий. Например, из аптеки, мелких торговых предприятий, в которых находится больше работников, чем необходимо. Эти работники в основном без всякого производственного ущерба могут быть переведены для использования на другом предприятии.

...Лица, добровольно подобранные вами для работы в Германии, но добровольно не изъявившие желания ехать туда, заносятся вами в особый список с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, имени отца и места жительства, который затем передаете на биржу труда окружного комиссара. Биржа труда затем сама привлечет этих людей к медицинскому

обследованию и отправке в Германию. На этом Ваша помощь в подборе соответствующих лиц заканчивается.

6) На биржу труда подаются также списки на работающих и неработающих, которые известны как вредители немецко-белорусского дела, например, польские элементы, пособники партизан и т.д. Если эти лица работают на предприятиях, я предлагаю Вам составить списки предложений о замене каждого из них равноценным по квалификации другим белорусом, которые необходимо подать на биржу труда. Названные по Вашему предложению лица будут проверены биржей труда и, исходя из возможности их замены на предприятии, будут отправлены на работы в Германию. Сама Вы не имеете права самостоятельно уволить этих людей с предприятий.

Я придаю важное значение тому, чтобы эта акция была делом исключительно БНС без вмешательства органов государственного аппарата. Если же понадобится содействие учреждений, то таковое будет организовано биржей труда. Я подчеркиваю, что лиц, не изъявивших желания добровольно поехать на работу в Германию, выявляет и организует выезд с помощью жандармерии только биржа труда, а не Вы.

На вмешательство третьих лиц, препятствующих отправке в Германию подобранных Вами людей, не обращайте внимания. В отношении этого соответствующее решение принимает только начальник биржи труда.

В остальном продолжают действовать мои указания, изложенные в циркулярном письме, если таковые не противоречат сегодняшним указаниям.

И.Ермаченко, руководитель БНС

Белорусские оstarбайтеры. Угон населения Беларуси на принудительные работы в Германию (1941—1944): Документы и материалы. В 2 кн. Кн. 1 (1941—1942). Мин., 1996. С. 91, 194—195, 208, 223—225.

ЗІНФАРМАЦЫІ Ў АДДЗЕЛ МОЛАДЗІ ГЕНЕРАЛЬНАГА КАМІСАРЫЯТА БЕЛАРУСІ АБ МАБІЛІЗАЦЫІ МОЛАДЗІ ДЛЯ РАБОТ У ГЕРМАНІІ

15 снежня 1942 г.
г. Минск

Секретно!

Работающие в настоящее время в генеральном округе три штаба по трудовому использованию рабочей силы (вербовочные комиссии) на основе добровольности завербовали для рейха лишь незначительное количество человек. Даже при всевозможной поддержке окружных комиссаров, бирж труда и прочих немецких учреждений зимой завербовать более 1 тыс. ежемесячно не удается. Удовлетворит ли этот незначительный результат деятельности трех штабов, должны решать вышестоящие инстанции. Во всяком случае, все оценки с учетом нынешнего положения генерального округа в этом отношении говорят о том, что даже при величайшем пропагандистском напряжении невозможно добиться значительных результатов при вербовке на добровольной основе.

Так как, с одной стороны, положение с рабочей силой в рейхе очень напряженное и срочно необходимо использование большого количества восточных рабочих, а, с другой стороны, ввиду недостатка квалифицированной рабочей силы в генеральном округе, взрослая рабочая сила не может быть отправлена в Германию. Возникло предложение направить в рейх молодежь нескольких возрастных категорий.

Набор и медицинское обследование должны провести полиция. После проведения медицинского освидетельствования (дезинфекции и т.д.) в генеральном округе белорусские юноши должны пройти специальную подготовку в особом лагере, в котором на протяжении 2—3 месяцев будут проверены их практические способности в форме профессиональных «простейших курсов» для предстоящего трудового использования. После этого отдельные молодежные группы восточных рабочих будут направлены на крупные германские предприятия. Молодые белорусские рабочие на весь период войны должны оставаться в Германии, поэтому рекомендуется, по возможности, использовать их отдельными группами, чтобы создать удобства при обслуживании.

...Женская молодежная сила в целом должна использоваться на военных предприятиях и в сельском хозяйстве, однако целесообразно наиболее подходящих молодых женщин определять в домработницы для ведения домашнего хозяйства. Поэтому необходимо прово-

дить отбор и проверку во временном лагере. Если же женщины направляются на военные предприятия, то так же, как и юношей, их следует использовать особо выделенными группами. Под мобилизацию, в первую очередь, попадает молодежь в возрасте 15—18 лет. Общая численность молодежи этих возрастов в границах современного генерального округа составляет примерно 25 тыс. человек. При тщательном наборе и селекции необходимо отобрать 7—8 тыс. человек каждого возраста для работы в рейхе, поэтому в целом при наборе рабочей силы следует рассчитывать на 30 тыс. молодых людей. Это число почти равно количеству мобилизованных до сих пор на работы в Германию в генеральном округе Белоруссия вообще.

... Если тем самым молодые люди будут привлечены для работы в рейх, то внутренней немецкой рабочей силе на весь период войны будет обеспечена запасительная разгрузка. Одновременно есть возможность для будущих послевоенных восстановительных работ подготовить дисциплинированных рабочих.

... Акция мобилизации должна быть начата внезапно в марте 1943 г. с тем, чтобы вражеская пропаганда не смогла использовать ее в своих целях. ... Успешному проведению этой акции существенную помощь должны оказать немецкие полицейские части.

По поручению — Фрайденберг

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 385. Вол. 2. Спр. 3. Л. 67 - 69.

ЛІСТОЎКА ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ

Смерць нямецкім акупантам!

Прачытай — перадай другому

Браты беларусы! Не пападайшеся ў нямецкую лавушку!

Помніце — хто едзе працеваць на нямецкія прадпрыемствы, той паднімае руку супраць свайго народа. Ён едзе рабіць зброю, якой немцы збіраюцца разбураць насы гарады і вёскі, забіваць бацькоў, сяцёў і дзяцей беларусаў, рускіх, украінцаў. Помніце — хто едзе ў Германію, таго чакае немінучая смерць. Фашысты хочуць знайсці для сябе не толькі танную, а пават лармавую рабочую сілу. Яны ставяць сваёй задачай зрабіць беларусаў, украінцаў, рускіх і другіх славянскіх народы рабамі нямецкіх паноў і баронаў.

Каго немцам удаецца злавіць у фашыстскую лавушку — вывезці ў Германію, таго яны прымушаюць дарма працеваць, пакуль не выматаюць сілы. У Германіі зараз пануе голад. Факт жа, што 8 і 12 чэрвеня ў Гамбургу адбыліся галодныя бунты насельніцтва, у выніку якіх адбыліся сутычкі між галодным насельніцтвам і фашысткай паліцыяй і забіты дзесяткі людзей. Галадаюць немцы, а што гаварыць аб беларусах, якія туды трапяць? Іх жа немцы лічаць ніжэйшай расай, не людзьмі, а рабамі. Іх чакае галодная смерць у нямецкай няволі.

Англійская авіяцыя бесперапынна бамбіць нямецкія прамысловыя прадпрыемствы і гарады. Вясной гэтага года дзесяткі нямецкіх гарадоў падвергліся знішчальнай бамбардзіроўцы. Такія гарады, як Любек, Расток і іншыя цалкам разбураны. Гэта дастойная помста нямецкім фашыстам за іх звярыныя бамбардзіроўкі рускіх, беларускіх, польскіх, англійскіх гарадоў і сёл. 31 мая звыш тысячы англійскіх бамбардзіроўчыкаў грамілі Кёльн у Рэйнскай вобласці. 2 чэрвеня 1036 англійскіх самалётаў бамбілі горад Эсен Пурскай вобласці. Англійскі прэм'ер-міністр Чэрчыль заявіў, што гэтыя магутныя налёты з'яўляюцца пачаткам наступлення на гітлераўскую Германію і што ў гэтым годзе ўсе гарады і прамысловыя цэнтры фашысткай Германіі будуць падвергнуты такім выпрабаванням, якіх не перажывала ні адна краіна.

Зараз, пасля паездкі Народнага Камісара Замежных Спраў тав. В. М. Молатава ў Лондан і Вашынтон і заключэння саюзнага дагавора паміж Савецкім Саюзам і Англіяй і Пагаднення паміж Савецкім Саюзам і Злучанымі Штатамі Амерыкі падрыхтоўваеца адкрыццё другога фронту ў Еўропе супраць Германіі. У сувязі з гэтым бамбардзіроўка нямецкіх гарадоў англійскай і амерыканскай авіяцыяй усё ўзмацняецца. Нямецкія рабочыя кідаюць свае прадпрыемствы і ўцікаюць з гарадоў. Вось на іх месцы фашысты і хочуць заставіць працеваць беларусаў, прымусіць іх паміраць пад градам англійскіх і амерыканскіх бомб.

Браты беларусы! Не пападайшеся ў нямецкую лавушку, усімі сіламі пазбягтайце паездкі ў фашыстскую Германію. Дапамагайце слаўным сынам і дочкам Савецкай радзімы — партызанам — граміць нямецкія вярбовачныя бюро. Не верце ні аднаму слову ілжывай фашысткай агітацыі, біце іх, агітатараваў-надманігчыкаў, як і з немцамі-акупантамі, распраўляйцеся з тым, хто здраджвае свайму народу.

А калі ж сілком павязуць у Германію, памятайце, што вас вязуць на верную смерць. Не працуіце на немцаў, ідзіце ў лясы, бярышеся за зброю супраць прыгнятальнікаў-немцаў, узрывайце, падпальвайце іх прадпрыемствы, ламайце машыны і станкі. Гэтым вы дапаможаце хутчэйшаму вызваленню роднай беларускай зямлі з-пад ярма грабіцляў-немцаў. Час вызвалення блізкі. І хто самааддана будзе змагацца супраць нямецкай нечысці, таго не забудзе Радзіма.

Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Фонды. № 63514/9.

Пісьмы з фашысцкай катаргі

Жыхарка Пастаўскага раёна Марыя Л., якая была вывезена ў Германію, пісала з фашысцкай няволі сваім родным:

«Мы живем здесь хуже скота. Спим под открытым небом. Нас морят голодом и заставляют работать, как каторжников. Вряд ли мы вернемся отсюда домой. Хватит ли у нас сил перенести это великое горе?»

Два гады ў няволі

З успамінаў С.П.Лысенак, жыхаркі в. Крашнева

Октябрьской ночью 1943 г. в нашу деревню Крашнево нагрянули фашисты. Они начали выгонять из домов на улицу людей, а из сараев скот, чтобы отправить в Германию. Отобрали пять покрепче парней и скомандовали им гнать скот. Среди них был и мой пятнадцатилетний сын Володя, которого гитлеровцы назначили старшим группы.

Колонна людей, охраняемая верховыми солдатами, шла впереди. Коровы и овцы — позади нас. К поручению гитлеровцев сын отнесся с хитростью. В дороге его не покидала мысль: как бы незаметно оставить для своих людей хотя бы несколько коров. И когда отдельные из них отбивались от стада, он со своими товарищами не подгонял их, а отгонял в сторону.

Когда прибыли к месту назначения, конвоиры пересчитали животных и недосчитались несколько коров и овец. Один из палачей подошел к сыну и ударил его в лицо, а затем полез в кобуру за пистолетом. Увидев это, я выбежала из колонны,

Сергей Ч., жыхар гэтага ж расна, напісаў родным сваім у апошнім пісьме:

«Кормят нас хуже собак. Мы все время под стражей... Если вы хотите жить, не езжайте в Германию. Здесь хуже тюрьмы, хуже самой страшной каторги. Кто отсюда не вырвется, тот погибнет навсегда...»

Фрагменты пісем узяты з кнігі «Непокоренная Белоруссия» (М., 1963).

упала перед фашистом на колени и начала просить о помиловании сына. И он не выстрелил, может не хотел уничтожать рабочих рук, так необходимых рейху. Он резко ударил меня в грудь и оттолкнул в сторону.

Вечером этого же дня нас и животных пригнали в какую-то деревню. Всю ночь нас, а также людей из соседних деревень и скот пересчитывали и формировали в группы и одно стадо. На следующее утро все мы были уже в Поставах, а затем отправлены на железнодорожную станцию Лынтупы, где в срочном порядке погрузили людей и скот в товарный поезд и отправили на чужбину.

Два года находились мы с сыном в неволе, с утра до поздней ночи выполняли каторжные работы. Нас избивали, морили голодом, содержали в бараках.

И только в начале мая 1945 г. нас освободила Красная армия. Мы вернулись в свою деревню.

З фондаў Пастаўскага раённага краязнаўчага музея.

«Вырашэнне яўрэйскага пытання»

Адным з самых жахлівых бакоў фашысцкага акунацыйнага рэжыму быў генацыд у адносінах да асоб яўрэйскай нацыянальнасці. Напэсце нямецкіх войскаў

на нашу краіну павінна было садзейнічаць «каштковаму вырашэнню яўрэйскага пытання». Антысемітызм гітлераўцы зрабілі аспоўным пунктам сваёй пропаган-

ды, якая была накіравана на насельніцтва Беларусі. Акупацыя падавалася імі як выратаванне жыхароў рэспублікі ад «яўрэйскага бальшавізму».

Паводле распараджэння Гітлера фашысцкія кіраўнікі загадзя пачалі распрацоўваць план «каігчатковага вырашэння яўрэйскага пытання», што азначала знішчэнне ўсіх яўрэяў... Па звестках начальніка 4-га аддзела гестапа Эйхмана, якому Гітлер даручыў выкананне гэтай праграмы, было забіта 6 мільёнаў яўрэяў, што складала 1/3 яўрэяў усяго свету.

Звярынную палітыку знішчэння савецкіх грамадзян яўрэйскай пацыянальнасці гітлераўскія галаварэзы з небывалай жорсткасцю праводзілі на ўсей часова акупіраванай тэрыторыі Беларусі, у тым ліку і на Міншчыне. Сюды ўслед за войскамі вермахта прыбылі айнатцкаманды, зондэркаманды, тайная наявая паліцыя (ГФП), паліцыя бяспекі і СД, фельдкамендатуры, ортскамендатуры, жандармерыя і іншыя карнныя органы, у абавязкі якіх разам з вермахтам уваходзіла і вырашэнне «яўрэйскага пытання». Усё гэтыя органы і часці былі ў камплектаваны спецыяльна падбранымі асобамі, якія былі выхаваны ў духу нацызму і вызначаліся асаблівай жорст-

касцю ў адносінах да людзей іншых нацыянальнасцей. Менавіта яны адразу ж аддзялілі яўрэяў ад мясцовых жыхароў, заганялі іх у гета.

Загады палявых і мясцовых камендатур па стварэнні гета выдаваліся паўсюдна: у Бабруйску, Баранавічах, Брэсце, Мазыры, Лідзе, Мінску і іншых гарадах Беларусі. У асноўным гета стваралася закрытага тыпу. Іх тэрыторыі былі абнесены калючым дротам, ахоўваліся гітлераўскімі салдатамі і паліцыяй.

Паводле распараджэння нямецкіх акупацыйных улад яўрэям забаранялася самавольна пакідаць гета, мяняць месца жыхарства і кватэры ў гета, карыстацца тратуарамі, грамадскім транспартам, паркамі і грамадскімі ўстановамі, наведваць школы.

Для яўрэяў уводзілася абавязковае нашэнне апазнавальных знакаў — акруглыя латы і шасціканцовыя зоркі жоўтага колеру, нарукаўныя павязкі з шасціканцовымі зоркамі.

Амаль да ліквідацыі гета яўрэі павінны былі прымусова выконваць работу для акупантаў, пры якой многія з іх паміралі з-за нечалавечых умоў жыцця і працы, з-за адсутнасці медыцынскай дапамогі.

У.І.Лемяшонак.

Гэта забыць нельга

Перад вайной у Паставах пражывала шмат яўрэяў. З беларусамі яны жылі пасяброўску. У яўрэя ў краме заўсёды можна было ўзяць у доўг, яны прыходзілі на дапамогу, калі ў суседа было якое-небудзь гора. Жылі б яны і зараз сярод нас, калі б не вайна. Тоё, што напаткала гэтых людзей у час фашысцкай акупацыі, інакш як катастрофай і нельга назваць. У лютым 1942 г. гітлераўцы стварылі ў Паставах па вул. Браслаўскай (цяпер Ленінская) гета, куды перасялілі з усіх вуліц горада яўрэйскае насельніцтва. 21 лістапада 1942 г. карнікі расстралілі насельнікаў гета. Выратавацца ўдалося толькі аднаму чалавеку — Шнееру Рахмелевічу Гендэлю, 1925 года нараджэння. У той жа дзень было ліквідавана гета і ў в. Дунілавічы. Аб трагічным лёссе нашых землякоў расказваюць дакументы і сведкі тых далёкіх падзеяў, чые ўспаміны захаваліся ў фондах Паставскага краязнаўчага музея, і як напамін аб той катастрофе засталіся помнікі на

магілах ахвяр фашызму і месцах іх загубы.

ПОМНІКІ ГЕНАЦЫДУ

г. Поставы

Могілы узников гетто. Улица Гор'ко-го. В феврале 1942 г. гитлеровцы согнали всех евреев в концентрационный лагерь гетто. Здесь в невыносимых условиях жили около 4 тысяч человек... В ноябре 1942 г. гитлеровцы и полицаи расстреляли из пулеметов и автоматов в заранее подготовленных ямах-могилах всех узников гетто.

В 1956 г. на том месте установлена стела.

г.п. Лынтупы

Могила узников гетто. Улица Новая Строительная. В 1941 г. гитлеровцы и полицаи замучили и расстреляли 22 еврея, которые оказались первыми жертвами геноцида в местечке.

В 1964 г. на могиле установлен обелиск.

Могила узников гетто. Северо-западнее поселка, в лесу, 19—20 мая 1942 г. гитлеровцы и полицаи продолжили уничтожение евреев из концентрационного лагеря гетто. Замучили и расстреляли 61 человека — стариков, женщин, детей, мужчин.

В 1964 г. на могиле установлен обелиск.

Могила узников гетто. Улица Голубкова. 20 мая 1942 г. гитлеровцы и полицаи замучили и расстреляли 66 евреев — стариков, женщин, детей и мужчин.

В 1964 г. на могиле установлен обелиск.

Могилы узников гетто. На южной окраине поселка. В декабре 1942 г. каратели и полицаи уничтожили концентрационный лагерь гетто в местечке. Замучили и убили 93 евреев — стариков, женщин, детей и мужчин.

З АКТАЎ КАМІСІЙ ПА РАССЛЕДАВАННІ ЗЛАЧЫНСТВАЎ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНИКАЎ У ДУНИЛОВІЦКІМ І ПАСТАЎСКІМ РАЁНАХ

10 красавіка 1945 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по расследованию зверств и злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в Дуниловичском районе, в составе председателя комиссии Фабрицкого Николая Васильевича, членов комиссии: ст. лейтенанта Корнилова Константина Васильевича, Комарова Анатолия Алексеевича, Рудермана Самуила Залевича, Гордона Вульда Ароновича, Бенцмана Бориса Васильевича, мл. лейтенанта Звонарева Юлия Алексеевича, произвели расследования зверств и злодеяний, совершенных немецкими захватчиками за период оккупации с июля 1941 года по июль 1944 года в Дуниловичском районе Полоцкой области БССР.



Брацкія магілы вязняў гета на паўднёвай ускраіне г.п. Лынтупы.

В результате следствия собраны показания свидетелей и пострадавших, на основании чего нами выявлено следующее:

С приходом в Дуниловичский район фашистские захватчики учинили массовые репрессии и террор против мирных граждан и прежде всего против граждан еврейской национальности. С первых дней оккупации немецкие власти провели перепись еврейского населения, разграбили их имущество и запасы продуктов.

В начале 1942 года немцами было создано гетто в гор. Дуниловичи, где помещалось 903 человека евреев, жителей г. Дуниловичи, над ними издевались, давали на день 150 грамм муки, люди пухли от голода...

В декабре 1941 года все еврейское население г. Дуниловичи должно было явиться к зданию жандармерии. Окруженные полицией, они были погнаны на берег реки Зарежанка, где их заставляли в одежде купаться, чтобы вода достигала шеи, а обратно на берег ползти на животе. Кто не хотел подвергнуться таким издевательствам, тех избивали прикладами.

Все евреи должны были носить на груди и на спине желтую шестиконечную звезду, за неношение — смерть, за выход из территории гетто — смерть.

В ноябре месяце 1942 года начался массовый расстрел евреев, за три дня были расстреляны специальным отрядом немцев, приехавшим из гор. Глубокое, — 828 человек евреев из 903 находящихся в гетто. Ночью 21 ноября 1942 года на 4 машинах к гетто подъехало 35 немцев и, поставив пулеметы, начали обстреливать жилые дома. Когда рассвело, всех оставшихся в живых жителей гетто начали сгонять в сарай, там их раздевали и в одном нижнем белье выгоняли на улицу по 3—4 человека, где они расстреливались из автоматов пьяными немцами.

Вот что нам рассказал свидетель-очевидец гр-н Цепелевич А.Э., спасшийся случайно от смерти: «Когда после пулеметного обстрела нас согнали в сарай, то всем приказали раздеваться до нижнего белья, потом по 3—4 человека раздетых выгоняли на улицу, где стояли пьяные немцы и стреляли в людей, вышедших из сарая, я тоже вышел в числе нескольких людей, выйдя, побежал, в меня начали стрелять, пуля задела мне левое ухо, и я притворился мертвым. Меня положили в общую кучу, так до ночи стреляли, наваливая трупы в одно место. В числе расстрелянных были женщины, дети и старики. Ночью, когда кончился расстрел, я вылез из-под трупов и ушел в лес».

Так немцы произвели массовое убийство жителей-евреев г. Дуниловичи.

Нами произведена раскопка общей могилы, где похоронено 828 человек.

Комиссией установлено, что все люди умерщвлены путем выстрела из огнестрельного оружия, в различные части тела, также установлено о различных возрастах убитых, начиная от грудных младенцев до людей преклонного возраста.

Во время первого года оккупации немецкие власти пытались агитировать население за добровольную поездку в Германию. Это не удалось, и был издан комендантром района оберлейтенантом Гик приказ о всеобщей обязательной явке в жандармерию для получения документов, за неявку грозил расстрел.

Когда люди приходили в жандармерию, старииков отпускали домой, предварительно поставив им печать на паспорт, а молодежь и трудоспособных мужчин запирали в подвале и на следующий день отправляли на ст. Воропаево, откуда на поездах отвезли в Германию.

Население, узнав об этом, не пошло в жандармерию. Тогда следует другой приказ, грозящий смертью всякому, у кого паспорт без печати.

Таким образом было насилино угнано на каторжные работы в Германию 451 человек мирного населения Дуниловичского района.

Осенью 1943 г. начались неслыханные зверства немцев по району. Пошла карательная экспедиция. Каратели никого не щадили. Убивали безвинных людей, жгли живьем, сжигали дома и постройки, грабили имущество, угоняли скот, часть населения гнали на каторгу.

Вся экспедиция проходила под руководством коменданта Дуниловичского района оберлейтенанта Гик.

Так рассказал нам житель дер. Харьки Воропаевского с/с гр-н Казарович Константин Гаврилович: «Придя в нашу деревню, немцы начали сгонять все население в конец деревни, одновременно поджигая дома пучками горящей соломы. Все население привели на ст. Воропаево, граждан от 14 лет и выше отогнали в другую сторону — они были назначены для угона в Германию.

В дер. Пуховки немцами расстреляна и сожжена семья гр-на Будкевича Иосифа Геркулановича. Односельчане рассказывали: на наших глазах их били, потом всю семью отвели в сарай около дома, оттуда были слышны крики и выстрелы, после убийства немцы вышли из сарая и подожгли дом со всей постройкой, а сами поехали из деревни. Впоследствии на этом пепелище мы нашли четыре обгоревших трупа (свидетель Рудкова С.).

В дер. Зецьково немцами были убиты семья гр-ча Бурлаченок — жена и сын. Через несколько дней еще два были расстреляны из этой же деревни.

Немцами были арестованы в дер. Христово 11 граждан, их дома сожгли, а гр-н отвели за деревню и расстреляли...

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 845. Воп. 1. Спр. 64. Л. 35, 37.

3 мая 1945 г.

Комиссия по установлению и расследованию злодяйний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в гор. Поставы и Поставском районе в составе: председателя комиссии Шевченко А.И., членов: председателя райисполкома Романькова Г.А., прокурора Поставского района Денискина Д.Ф., майора Шкулера П.А., капитана Пранникова А.В., священника православной церкви Пелиховского, ксендза католической церкви Оппело И., главврача районной больницы Игнатьевой.

Комиссия обследовала и вскрыла 3 могилы расстрелянных, убитых и замученных граждан СССР немецко-фашистскими захватчиками на территории Поставского района Молодечненской области БССР. Опросила свыше 150 человек, пострадавших и свидетелей от зверств гитлеровцев, а также бывших очевидцами и бежавшими из-под расстрела от немецко-фашистских извергов. На основании произведенного расследования и собранных документальных материалов комиссия установила:

Гитлеровские палачи истязали и уничтожали мирных граждан. Немецкие захватчики ввели в гор. Поставы и Поставском районе режим кровавого террора и насилия. Это подтверждают свидетели-очевидцы злодяйний. Вот что показал бежавший из-под расстрела в ноябре м-ца 1942 года житель гор. Поставы Фейгель Я.Н.: «В феврале м-ца 1942 года немцы в гор. Поставы организовали для еврейского населения специальный лагерь гетто в северной части города, который занимал 3 больших улицы, обнесенный специальным забором, — колючей проволокой. Немцы содержали в этом лагере около 4 тыс. человек до ноября м-ца 1942 года. Шеф жандармерии гор. Поставы Шмидт, комендант полиции Кезик и др. сообщники глумились над заключенными, морили их голодом, пытали и убивали без всякого повода. На глазах мужей и родителей насиливали молодых женщин и девушки и впоследствии садистски убивали их. В ноябре м-ца 1942 года под руководством немца Шмидта было произведено массовое истребление еврейского населения, находящегося в лагерсе, путем расстрела, те, кто не выходил из помещения, были заживо сожжены в домах, как, например, сожжена моя семья из 7 человек и вместе с ними 20 человек других жителей. Заключенных заставляли бежать к ранее подготовленной могиле, а по бежавшим стреляли из автоматов и пулеметов. У бежавшей гр-чки Вайнер фашистские изверги выхватили из рук 5-месячного ребенка и на ее глазах разорвали его, а самой Вайнер изогнули груди, выломали руки, ноги и расстреляли. Расстрелянных на улицах и огородах гетто по распоряжению немца Шмидта стаскивали в могилу, цепляя проволокой за ноги голову, что и подтвердилось при вскрытии могилы. Эти факты зверства фашистов находят свое подтверждение в показаниях других опрашиваемых лиц, как-то: Адамович В.Л., Фридман Р.Х., Рохман Ф.Л.

Жители дер. Кашицы Поставского с/совета Борисов М.И., Осиненко В.П. рассказали, что они были очевидцами систематических убийств советских граждан в капитеском лесу, расположенному в 4—5 км от гор. Поставы. Так, например, в ноябре м-ца 1942 года немецкими извергами из пулеметов и автоматов под руководством шефа жандармерии Шмидта были расстреляны группы женщин в количестве 30 человек и мужчин в количестве 25 человек, привезенных из других районов. Зимой 1942 года в этом же лесу было расстреляно немцами 60 человек цыган, собранных со всего района. Кроме того, систематически расстреливали жителей города и окрестных деревень группами по 3—4 человека...

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 845. Воп. 1. Спр. 63. Л. 45.

З успамінаў сведкаў

Грыгаровіч Юлія Маркаўна, 1918 года нараджэння, г. Паставы

До вайны в Поставах проживало много евреев. Многие из них торговали. Были богатые, были победнее. Но даже бедный еврей имел небольшой ларек и торговал, а дома держал прислугу. Пергаменты торговали, Таубус владел магазином, Липка — кирпичным заводом, Редер — управлял кирпичным заводом. Был еврей-кузнец, а его дочки — портнихи.

В годы войны по улице Ленинской было создано гетто, куда согнали всех евреев. Там жилось им очень плохо. Мы их очень жалели. Потому что люди они были добрые, никогда никому не сделали зла. Многие из нас имели среди них друзей.

Гетто было обнесено забором из досок, сверху колючая проволока. Еще возле гетто ходили немецкие часовые. Были случаи, когда люди хотели перебросить евреям что-нибудь из еды, но часовые стреляли. Но были и среди немцев люди. Мой муж тогда работал на электростанции, которая находилась близко от гетто. Так он знал немца-часового, при котором можно было перебросить через забор евреям продукты, потому что этот немец делал вид, что не замечает.

Из евреев немцы создали еврейскую полицию, через нее давали распоряжения узникам. Я видела, как евреев водили из гетто выполнять какую-то работу. Спереди и сзади на одежде они должны были носить свою звезду желтого цвета. Им не разрешалось идти по тротуару, а только по проезжей части.

В начале войны советский офицер Колесов Александр сдался немцам в плен и остался у них служить. Его сделали вроде бы комендантом Постав. Так он за золото обещал евреям сохранить жизнь. Наверное, знал, что их убьют, так хотел поживиться за их счет. Говорили, что евреи носили ему золото, надеялись спастись. Расстреляли их бедных осенью 1942 года. Гнали по улице к месту расстрела. Гнали их и полицаи, и немцы, все в какой-то черной форме. Среди полицаев были и местные (Кимка из староверов), и литовцы (мы их только по разговору и разли-

чали). Одного еврея тянули полицаи за ноги со стороны нынешней площади Ленина, а голова его билась о брук. Мы боялись посмотреть в окно. Потому что озвинувшие немцы стреляли во всех, кого заметят. А когда начали расстреливать евреев, то был слышен человеческий вой с той стороны. Об этом даже жутко вспоминать. Не верится даже, что так могут кричать люди.

Якубоўская Таццяна Аляксандраўна, 1911 года нараджэння, г. Паставы

На нашей улице в годы войны было гетто. В папи дома со всех Постав переселили евреев, а нас заставили переселиться в их дома. С евреями мы всегда жили дружно. Помню Ехельмана Абрама, который был зубным техником. А так в основном они торговали.

Гетто было обнесено забором из досок. Была еврейская полиция. Видела, как по улице евреев гоняли на работу. На какую, не знаю, но шли они с метлами и лопатами. Носили они на одежде желтые звезды.

Мы сами татары. Муж у меня был чернавый, дети с черными волосами, кудрявые. Немцы как зайдут в дом, так и говорят: «Кляйне юде, шварце юдэ». Старшая дочка уже все понимала. Как только немцы во двор, так ее аж колотит. Знала, что только за черные волосы могут расстрелять. Сестра мужа так однажды испугалась, что спряталась от немцев с детьми в склеп, а они открыли его, увидели, что все черноволосые, и, не разбирайсь, бросили туда гранату. Деток убили, а сестра была сильно поранена.

Был среди полицаев из староверов Шалковский Кимка, издевался над евреями, расстреливал их, потом после войны в Америке оказался, удрал в конце с немцами. Сюда съе брату посылки слал. Говорят, что он там уже умер, да и здесь вся его родня умерла.

Когда немцы евреев постреляли, сразу нам сказали в свои хаты перебираться. Мы боялись, что, может, там кто из евреев прячется, а если найдут, то и нас постреляют. Да и во всех хатах окна были разбиты, а у меня дети маленькие. Но моя старая свекровь сказала, что сразу пойдет

в свою хату, ну мы все и перебрались. А у соседей на огороде расстреляли несколько сотен евреев. Там земля красная от крови была. Говорили, что их самих заставили копать яму, у которой их потом и постреляли. А еще говорили, что их заставили перед расстрелом раздеться и сложить одежду на повозки.

**Ціско (Майшутовіч) Марыя Хасень-
йна, 1921 года нараджэння, г. Паставы**

В 1939 году я вышла замуж в Гадутишки (теперь этот поселок в Литве). Там мы пожили немного и переехали в Поставы. Потом началась война. Хорошо помню, как в городе немцы создавали гетто. Сами евреи приходили к белорусам, татарам и договаривались, кто в чьем доме будет жить. Наша семья поменялась домом с евреем по фамилии Лившин. Он был пекарь, выпекал и продавал булочки. Его магазин был там, где теперь магазин «Оптика». Не помню точно, как мы переселились, но помню, что евреев в наши дома заселяли организованно. Они шли колоннами, гнали их украинцы, что были на службе у немцев. Гетто было по правой стороне улицы Ленинской (если идти от площади Ленина) и на части улицы М. Горького (тогда она называлась Базылянской). Гетто обнесли высоким дощатым забором, натянули колючую проволоку. С собой евреи ничего не взяли, ну может только то, что можно было нести в руках. Поначалу вроде евреи носили на спине нашитое слово «юдэ», а потом спереди и сзади желтую еврейскую звезду. Не разрешали евреям ходить по тротуару. Если заметят, что еврей идет по тротуару, то сгоняли.

Мой муж был черноволосый, кудрявый, лицо продолговатое, немцы его за еврея принимали, так он спокойно не мог до места работы дойти, хотя работал не далеко от дома. Как идет на работу, так несколько раз с тротуара сгонят. Помню, что многие поставчане покупали вещи в гетто, евреи продавали, чтобы как-то прокормиться.

До войны отдельной еврейской школы не было. Все дети ходили в одну школу, где учились на польском языке. Со мной в один класс ходили Шварц Хава, Мампель, Тодрес Мейца, Райхель. Евреи в

основном занимались торговлей. На теперешней площади Ленина рядами вплотную друг к другу стояли еврейские магазинчики. Помню, был доктор Гинзбург. С моим мужем случился сердечный приступ. Мой отец быстро привел Гинзбурга, то ли его отпустили из гетто, то ли он там не был — не знаю. Были среди евреев и бедные, и богатые. Больше было богатых. Но работать у них можно было. И платили неплохо, и относились хорошо.

Расстреливали их осенью, гоняли по частям, расстреляют одну группу, гонят следующих. Расстреливали их за железной дорогой (теперь это территория ДРСУ). Потом уже люди рассказывали, что сами евреи несколько дней рыли себе яму. Всех постреляли около этой ямы, а тех, кого нашли потом, постреляли на огороде Якубовского Якова Сулеймановича (теперь это дом на ул. Ленинской, 83). Там была сажалка, помню, около нее рос огромный куст дивасила. Вот там их и постреляли, сбросили в сажалку, землей присыпали. Потом уже позже некоторые негодяи там копались, надеясь найти еврейское золото. Во время уничтожения евреев немцы посаживали некоторые дома. Сжигали те дома, где, по мнению немцев, евреи могли прятаться, но их обнаружить не удавалось.

После войны я разговаривала с Гендлем, который спасся от расстрела, так он говорил, что люди догадывались, что их будут убивать, и готовили себе «хованки», где пытались спрятаться. В основном это были двойные стенки, прятались в перинах.

Помню, в день уничтожения гетто мой отец прибежал к нам, стучит в окна, в двери: «Дачка, наша хата гарыць, што рабіць, што рабіць?». Но что мы могли сделать? Несколько домов пылали как свечки. Мы не только не могли свои дома спасти, мы боялись на улицу нос высунуть, каждый думал, что сегодня евреев убивают, а завтра так могут убить всех нас.

В тот день, как мне помнится, никто не пошел на работу. И вообще несколько дней люди напоминали каких-то сонных мух, ходили как в воду опущенные. Казалось, возьми человека и делай с ним все, что хочешь, он и сопротивляться не будет.

Гарэлі ў агні вёскі

Аб маштабах знішчэння населеных пунктаў Беларусі гавораць наступныя лічбы. Усяго знішчаных населеных пунктаў разам з усімі жыхарамі ў перыяд карных аперацый — 186 не адноўленых пасля вайны і

444 адноўленыя. Зліпчана населеных пунктаў з часткай насельніцтва — 337 не адноўленых пасля вайны і 4487 адноўлсных.

Сярод гэтых населеных пунктаў 87 адносяцца да Пастаўскага раёна.

НАСЕЛЕНЫЯ ПУНКТЫ ПАСТАЎСКАГА РАЁНА, ЗНИШЧАНЫЯ РАЗАМ З ЖЫХАРАМІ И НЕ АДНОЎЛЕНЫЯ ПАСЛЯ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

Назва населенага пункта	Колькасць напярэдадні вайны		Колькасць знішчаных		Дата знішчэння
	двароў	населеніцтва	двароў	населеніцтва	
1	2	3	4	5	6
Альцы	21	93	21	72	студзень 1943 г.

НАСЕЛЕНЫЯ ПУНКТЫ ПАСТАЎСКАГА РАЁНА, ЗНИШЧАНЫЯ РАЗАМ З ЧАСТКАЙ НАСЕЛЬНІЦТВА И АДНОЎЛЕНЫЯ ПАСЛЯ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

Агароднікі	20	100	20	—	верасень 1943 г.
Аліхверы	17	50	17	1	кастрывчнік 1943 г.
Альшиева	12	32	12	—	кастрывчнік 1943 г.
Андроны	37	154	37	—	кастрывчнік 1943 г.
Балаі	52	218	52	1	кастрывчнік 1943 г.
Бараўкі	43	156	43	—	кастрывчнік 1943 г.
Барэйкі	25	118	25	—	кастрывчнік 1943 г.
Белыя	7	25	7	—	верасень 1943 г.
Бірвіта	20	51	20	—	верасень 1943 г.
Біюці	22	89	22	2	верасень 1943 г.
Вайцяхі	36	135	34	3	кастрывчнік 1943 г.
Валожына 1-е	21	97	21	—	кастрывчнік 1943 г.
Валожына 2-е	18	92	18	—	кастрывчнік 1943 г.
Вароны	21	96	19	—	кастрывчнік 1943 г.
Галбяя	41	171	41	—	кастрывчнік 1943 г.
Глодава	10	55	9	1	верасень 1943 г.
Груздава	56	232	56	—	верасень 1943 г.
Грыдзькі	58	150	60	9	чэрвень 1944 г.
Дзеткава	33	105	33	—	кастрывчнік 1943 г.
Дуброва	70	211	70	3	кастрывчнік 1943 г.
Ельнякі	15	15	15	1	чэрвень 1944 г.
Ёдаўцы	77	357	75	9	кастрывчнік 1943 г.
Жукі	42	165	39	4	чэрвень 1943 г.
Забалапце	35	155	35	—	верасень 1943 г.
Кавалі	10	57	10	—	верасень 1943 г.
Казімерцы	23	79	23	3	кастрывчнік 1943 г.
Казлы	16	57	16	—	верасень 1943 г.
Каменка	8	41	4	—	верасень 1943 г.
Каралі	5	20	5	—	верасень 1943 г.
Кароцькава	11	42	11	1	кастрывчнік 1943 г.
Касцяні	30	125	30	—	1944 г.
Кейлічы	27	57	27	28	кастрывчнік 1943 г.
Косаўшчына	35	164	33	—	кастрывчнік 1943 г.

1	2	3	4	5	6
Куніцкія	20	200	18	—	кастрычнік 1943 г.
Лазоўка	9	29	9	1	кастрычнік 1943 г.
Лапосі	32	95	32	1	кастрычнік 1943 г.
Лапухоўка	10	37	10	1	чэрвень 1944 г.
Лісіцы	60	201	60	35	верасень 1943 г.
Логавінцы	28	100	28	10	чэрвень 1944 г.
Лугі	36	144	30	—	верасень 1943 г.
Малыя Козкі	20	44	20	—	кастрычнік 1943 г.
Манькавічы	45	220	45	13	верасень 1943 г.
Мар'янова	15	47	15	—	кастрычнік 1943 г.
Мар'янполье	10	60	10	—	кастрычнік 1943 г.
Масленікі	37	270	28	11	ліпень 1944 г.
Мацейкі	9	47	9	2	кастрычнік 1943 г.
Мястэчка	35	140	34	12	верасень 1943 г.
Мураўшчына	20	102	20	5	верасень 1943 г.
Надазер'е	5	18	5	—	верасень 1943 г.
Нанос	6	18	6	—	кастрычнік 1943 г.
Невядомігчына	11	64	11	—	кастрычнік 1943 г.
Паўлюгі	24	91	24	—	кастрычнік 1943 г.
Паўхуны	24	130	23	9	ліпень 1944 г.
Пацкавічы	18	81	18	—	верасень 1943 г.
Пашкава	10	25	10	—	кастрычнік 1943 г.
Плаксы	20	93	20	—	верасень 1943 г.
Полава	37	114	30	3	кастрычнік 1943 г.
Прамышляды	18	60	18	3	чэрвень 1944 г.
Іруднікі	18	90	18	15	верасень 1943 г.
Прусы	12	75	12	1	кастрычнік 1943 г.
Пухаўка	23	110	23	4	кастрычнік 1943 г.
Пятровічы	12	63	12	6	кастрычнік 1943 г.
Равы	8	45	8	—	верасень 1943 г.
Рагоўскія	10	43	10	—	кастрычнік 1943 г.
Ралаўцы	13	52	13	—	верасень 1943 г.
Рымкі	84	317	84	6	кастрычнік 1943 г.
Сакалы	17	76	17	—	верасень 1943 г.
Сарапоны	12	68	12	—	верасень 1943 г.
Сіманы	19	111	15	—	верасень 1943 г.
Скарыхоўка	11	63	11	1	чэрвень 1944 г.
Скварцова	15	60	15	—	верасень 1943 г.
Сліжова	13	71	13	—	верасень 1943 г.
Стахоўскія	35	137	35	49	кастрычнік 1943 г.
Трумлічы	21	71	21	—	кастрычнік 1943 г.
Тузбіца	60	263	60	—	кастрычнік 1943 г.
Чарэмушнікі	45	164	45	—	кастрычнік 1943 г.
Пагорныя Чашуны	25	139	25	3	кастрычнік 1943 г.
Шчоткі	70	280	53	5	ліпень 1944 г.
Шынаўшчына	12	65	12	—	верасень 1943 г.
Шылаватае	10	39	10	—	кастрычнік 1943 г.
Шымукоўшчына	25	77	25	1	кастрычнік 1943 г.
Юнькі	60	200	60	2	чэрвень 1944 г.
Юшкаўшчына	11	37	11	—	верасень 1943 г.
Якімаўцы	25	170	25	—	кастрычнік 1943 г.
Якубоўцы	14	49	14	—	верасень 1943 г.
Яловікі	20	100	20	1	кастрычнік 1943 г.

Друкуюцца паводле кн.: Нямецка-фашысцкі генадыяд на Беларусі (1941—1944). Мн., 1995.
С. 31—279.

Падрыхтаваў К.І.Козак.

Альцы — сястра Хатыні

Альцы — пі жыхароў, ні хат...
І толькі памяць у народзе.
Іх знішчыў карнікаў атрад
Зімой у сорак трэцім годзе.

І чуе сэрца ў цішыні
Дзіцячы плач, матуляў крыкі...
Памерла радасць у агні —
І смутак наступіў вялікі.

Альцы — Хатынь, Альцы — Хатынь —
Святыні нашае Айчыны.
...Над цішынёй нябёсаў сінь
І вечны вырай жураўліны.

Аркадзь Нафрановіч.

Свято Нарачы. Мн., 1998. С. 77.

На месцы спаленай в. Альцы. Мінuta маўчання.



Зямля з месца спаленай
в. Альцы бярэца для закладкі на
мемарыяльным комплексе
«Хатынь». Злева — былы
партызанскі камандзір, ураджэнец в. Альцы Р.З.Крукаў.



Смерць настаўніцы

З успамінаў былога лесніка І.Т.Карча

В 1943 годзе на нашем лесном хуторе Криница, что недалеко от деревни Огородники, в тылу врага под охраной местных партизан работала сельская советская школа. Два, три раза в неделю ее посещали ребятишки из соседних деревень. Учила их приезжая учительница Анна Иосифовна Дунец (Пашкевич).

Дети не только постигали азы науки, но и под диктовку своей учительницы выпускали небольшие листовки, которые разоблачали гитлеровских нацистов. Анна Иосифовна незаметно проникала с ними в город Поставы, где на каждом шагу бродили фашисты, полицаи, и на германских приказах расклеивала советские листовки, написанные детскими. Все это приводило фашистов в ярость. Они еле успевали срывать их.

Узнав, что у нас на хуторе действует школа, в соседней деревне Сосница подпольщики решили открыть и себе такую школу. Уже было проведено два занятия.

Но однажды в деревню нагрянули каратели. В это время как раз в школе шли занятия. Фашисты ворвались в класс, схватили учительницу Галю (фамилию не помню), вместе с детишками вывели ее на улицу, выкрутили руки и повесили ее на воротах школы. Несколько дней изверги не разрешали ее снимать. Я лично видел висящее тело этой молодой девушки. Туфельки городские, стрижка короткая. Не здешняя, из города она была, видимо... Несколько раз гитлеровцы водили под конвоем стариков и учеников к ней. Принуждали стоять у ворот по часу, чтобы наблюдалась на свою учительницу, чтобы навести на мирных людей страх. Даже не дали односельчанам похоронить ее. Вот какое кощунство. А под вечер каратели бросили мертвое тело девушки в коляску мотоцикла и увезли в неизвестном направлении. Мы так и не узнали, откуда приехала к нам эта учительница.

З фондаў Пастаўскага раённага краязнаўчага музея.

Народны антыфашистыкі рух

Атрымаўшы дырэктывы ЦК КП(б)Б аб пераходзе на падпольную работу партыйных арганізацый акупіраваных раёнаў і аб разгортванні ўсенароднай барацьбы ў тыле нямецка-фашистыкіх захопнікаў, Вілейскі абком КП(б)Б прыступіў да стварэння партызанскіх груп. У пачатку ліпеня 1941 г. у Ветрыне і Ушачах было створана 10 арганізаторскіх і партызанскіх груп, якія ўзначалілі партыйныя і савецкія работнікі. Аднак праз лінію фронту ў тыл ворага прыйшла толькі група С.А.Пронкі. Астатнія былі рассеяны пад час сутычак з ворагамі ці вярнуліся назад. У першых баях з нямецка-фашистыкімі захопнікамі загінулі другі сакратар Вілейскага абкома КП(б)Б Б.Х.Перачынскі і першы сакратар абкома ЛКСМБ В.А.Галлярка.

У гэты ж час Цэнтральным камітэтам КП(б)Б быў сформіраваны, у асноўным з мясцовых актыўістаў, невялікі партызанскі атрад «Смерць фашизму» на чале са старшинёй Пастаўскага райвыканкама Ф.Нагорным і сакратаром райкома партыі

А.Манахавым. 26 жніўня 1941 г. з савецкага тылу была накіравана на Вілейшчыну арганізаторская група ў складзе З чалавек на чале з намеснікам старшыні Вілейскага аблвыканкома Ф.Р.Маркавым. Да месца дыслакацыі група ішла пешшу і ў шматлікіх сутычках з ворагам была рассеяна, таму Ф.Р.Маркаў у верасні 1941 г. дабраўся да в. Навасёлкі адзін.

Аснову патрыятычных груп складалі мясцовыя актыўісты, былыя дзеячы КПЗБ, члены КСМЗБ, воіны і афіцэры Чырвонай арміі, якія аказаліся ў акружэнні ці збеглі з фашистыкага палону.

Так, летам 1941 г. былы міліцыянэр з в. Крыве Рыгор Зіноўевіч Крукаў стварыў невялікую партызанскую групу, у якую ўвайшлі акружэнцы — малодшы камандзір Чырвонай арміі Аляксандр Пятровіч Малафеев, чырвонаармеец Прохараў і танкіст старшина Анатолій Сударыкаў, які ўцёк з палону (потым ён стаў камандзірам партызанскага атрада імя А.В.Суворава). Гэта група пачала рабіць налёты на паліцэйскія участкі. Летам 1942 г. яны

ліквідавалі Ласіцкую, а затым Казлоўшчынскую і Залесскую ўправы, захапілі ў ворага пішучую машинку.

У хуткім часе групу напоўніў яшчэ адзін уцякач з палону чырвонаармеец Васіль Фірсаў, затым малодшы лейтэнант Сяргей Шашкоў з чырвонаармейцам Аляксеем.

Пры стварэнні партызанскіх груп і атрадаў шмат у чым дапамог Уладзімір Уладзіміравіч Саўлевіч. Напярэдадні вайны ён служыў у Чырвонай арміі на пасадзе памочніка камандзіра батальёна па тэхнічнай частцы. 25 чэрвеня 1941 г. пад Каўнасам яго полк уступіў у бой з фалыстамі. Сілы былі няроўныя, але байцы стрымлівалі націск ворага. 29 чэрвеня Саўлевіч быў паранены і ўзяты ў палон. Аднак ён уцёк, у Вільнюсе начаў ствараць дыверсійную групу з акружэнцам. Лёс закінуў яго на Пастаўшчыну, дзе ён сустрэўся з народнымі мсціўцамі. Стаяў камандзірам атрада, потым — начальнікам штаба брыгады імя К.Я.Варашылава.

Асобую ролю ў разгортванні партызанскага руху адыгралі вопытныя партыйныя, савецкія і камсамольскія работнікі, якія пасыпаліся ў тыл ворага па заданні ЦК КП(б)Б і ЦК ЛКСМБ. Яскравым прыкладам гэтага можа служыць дзеянісць вядомага арганізатора і кіраўніка партызанскага руху па Пастаўшчыне, нашага земляка, Героя Савецкага Саюза Фёдара Рыгоравіча Маркава. Трапіўшы ў акупіраваны Пастаўскі раён, ён падабраў надзейных людаў, устанавіў сувязі з дробнымі партызанскімі групамі і на іх базе стварыў партызанскі атрад імя А.В.Суворава. Атрад хутка рос, набіраўся сіл, пры актыўнай падтрымцы насельніцтва стаў праводзіць баявыя аперацыі. Толькі за каstryчнік 1942 г. народныя мсціўцы зпішчылі паліцэйскую і валасную управы ў Клюшчанах, узарвалі чыгуначны мост на рацэ Рудня, маёнтак Альшэва, здзейнілі налёт па гарнізоне ў вёсцы Слабада. У гэтым жа месяцы партызаны разграмілі моцныя варожы гарнізон у мястэчку Кабыльнік. Пад час бою было знішчана 18 салдат і афіцэраў, у tym ліку шэф жандармерыі Мядзельскага раёна. У баявых аперацыях прадявілі бяспрыкладны герайзм і адвагу камандзіры і радавыя партызаны Ф.Р.Маркаў, Г.П.Буцько, М.І.Беспалёнаў, А.А.Гаршкоў, Я.К.Бра-

довіч, А.А.Кананенка, Г.З.Магілёўчык і многія іншыя народныя мсціўцы.

У лістападзе 1942 г. атрад імя А.В.Суворава аб'яднаўся з атрадам «Знігчальнік» (камандзір В.Т.Цаба) у партызансскую брыгаду імя К.Я.Варашылава на чале з Ф.Р.Маркавым. Яна кантролівала ўесь Нарачанскі край. Летам 1944 г. брыгада складалася з 12 атрадаў і налічвала ў сваіх родах амаль 2 тыс. чалавек.

Значны ўклад у разгром фапысцкіх захопнікаў унёс партызанскі атрад «Слава», якім кіравалі насы землякі Васіль Мікалаевіч Асяненка (камандзір), Я.А.Пронька (камісар).

Для кіраўніцтва патрыятычным антыфашысцкім рухам былі створаны ў верасні 1943 г. Дунілавіцкі і ў каstryчніку 1943 г. Пастаўскі падпольны райкомы КП(б)Б на чале з Уладзімірам Нічыпаравічам Дорменевым і Іванам Максімавічам Яўмененкам.

Іх асноўным месцам дыслакацыі стала партызанская брыгада імя К.Я.Варашылава.



Кіраўнікі атрада «Слава» партызанскай брыгады імя К.Я.Варашылава В.М.Асяненка (камандзір атрада, справа) і Я.А.Пронька (камісар, злева). У цэнтры — камісар брыгады І.М.Яўмененка. 1943 г.

Пастаўскім падпольным райкомам партыі была праведзена вялікая работа па зборы грашовых сродкаў ад насельніцтва ў фонд Чырвонай арміі. Брыгады імя К. Я. Варашылава і імя М. В. Фрунзе сабралі ў фонд абароны грошай, золата і іншых каштоўнасцей на суму 1300 тыс. рублёў.

Моцным сродкам мабілізацыі мас на барацьбу з ворагам з'яўляўся падпольны партыйны друк. З восені 1943 г. у зоне дзеяння брыгады Ф. Р. Маркава дзейнічала друкарня Вілейскага падпольнага абкома партыі. Тут набіраліся і друкаваліся пастаўская раённая газета «За победу», шматлікія лістоўкі.

Сярод тых, хто адным з першых стаў на шлях барацьбы з ворагам, было шмат моладзі. Камсамольска-маладзёжныя падпольныя групы былі створаны ў пасёлку Варапаева, вёсках Васіліны, Вялікія Козкі, Козічы, Крывое, Логавінцы, Ліпнікі, Рымкі, Чарэмушнікі і інш. Вялікую ролю ў арганізацыі камсамольскага падполяя адыграў былі работнік Пастаўскага райкома камсамола С. А. Пронька. З яго ўдзелам былі створаны ў 1943 г. Пастаўскі і Дунілавіцкі раённыя камсамольскія цэнтры (тройкі), якія ў 1943 г. былі пераўтвораны ў падпольныя райкомы ЛКСМБ. Камсамольцы і моладзь стваралі ядро ў дыверсійных і разведвальных групах, паказвалі ўзоры мужнасці і адвагі, самааддапасці і непахіснасці. Прыкладам таму подзвігі і герайчныя ўчынкі камсамолак Ганны Маслоўскай, якая была ўдастоена ганаровага звання Героя Савецкага Саюза, Ганны Дунец (Пашкевіч), Надзеі Асяненка, Рэгіны Міхнёнак і іншых. Многія з юнакоў і дзяўчат Пастаўшчыны ахвяравалі сваім жыццём у гэтай барацьбе, каб наблізіць жаданы час вызвалення.

Партызанская вайна набывала ўсенародны характар. Насельніцтва, ратуючыся ад фашыстаў, і целымі сем'ямі ішло ў партызаны, падтрымлівала народных мсціўцаў, як магло. На вызваленай партызанамі тэрыторыі дзяржаўная ўлада ажыццяўлялася партызанскім камандаваннем і Пастаўскім падпольным райкомам партыі. Гітлеравцы ўсімі сіламі імкнуліся ліквідаваць ці хаця б аслабіць партызанскі рух. Для гэтага нямецкае камандаванне здымала з фронту воінскія часці і накіроўвала іх для разгрому партызан. Так, зімой 1943 г. фашысты распачалі блакаду нарачанс-

кай зоны. Вораг сканцэнтраваў супраць партызан да 10 тыс. салдат і афіцэраў, шмат тэхнікі, у тым ліку самалёты, танкі, артылерью. 14 лютага фашысты пачалі баявыя дзеянні. 12 самалётаў бамбілі партызанская лагеры, вёскі. На наступны дзень вораг працягваў наносіць бомбавыя ўдары па партызанах, а затым перайшоў у наступленне. Партызаны адбілі ўсе атакі.

Праз некалькі дзён карнікі паспрабавалі нанесці ўдары па цэнтральным лагеры партызан, але народныя мсціўцы і па гэты раз адбілі націск ворага. Карная экспедыцыя правалілася.

Калі набліжаліся дні вырашальнага наступлення Чырвонай арміі, фашысты зрабілі яшчэ адну спробу ачысціць свае тылы ад партызан і знішчыць ці вывезці на катаргу мірнае насельніцтва. У красавіку 1944 г. гітлеравцы арганізавалі самую буйную аперацию супраць партызан Нарачанскіх і Казьянскіх лясоў. Штаб камандавання фашыскай экспедыцыі на чале з генералам Мільнерам знаходзіўся ў Паставах.

Гітлеравцы наваднілі гарпізоны карнікамі, франтавымі часцямі і пачалі акружжаць партызанскія зоны. Завязаліся працяглыя і цяжкія бай. Нямецкія самалёты бамбілі партызанская базы, вёскі, хутары. Усё было ахоплена пажарам. Сілы былі няроўныя, але партызаны супрацьпаставілі гэтай навале хітрасць і кемлівасць. Усе атрады ў Казьянскіх лясах былі разбіты на невялікія групы, каб пракарацца ці праслізнуць праз лінію акружэння, а потым сабрацца зноў у атрады і разгарнуць баявыя дзеянні ўжо ў тыле карнікаў. Партызаны паспяхова ажыццяўлі гэты манеўр, а нямецкія войскі яшчэ доўга працягвалі бамбіць і працэсваць пусты лес.

Партызаны нарачанскай зоны спачатку прынялі бой і марудна адступілі. На трэці дзень баёў і тут была дадзена каманда раздзяліцца на малыя групы і прабірацца праз лінію акружэння на поўдзень, а там зноў аб'ядніцца. Разлікі партызанскага камандавання аказаліся правільнымі. Пры малых стратах (16 чалавек забіты і 46 піранены) партызаны нарачанскай зоны выйшлі ў тыл фашыстам. Карнікі, не разгадаўшы партызанскіх планаў, працягвалі аперацию, знішчаючы вёскі і іх жыхароў. Пазней было заяўлена аб ліквідацыі партызанскага руху ў Нарачанскіх і Ка-

зъянскіх лясах. Алс вораг, як бачым, пралічыўся. За час блакады вясной 1944 г. гітлераўцы страцілі толькі забітымі звыш 700 салдат і афіцэраў.

Пасля блакады фашысцкая часці, якія ўдзельнічалі ў гэтай карпай экспедыцыі, пайшлі на фронт, а народныя мсціўцы вярнуліся на свае базы і працягвалі граміць апорныя пункты ворага, яго глыбокія тылы.

Актыўныя дзеянні супраць акупантаў на тэрыторыі Пастаўскага раёна праводзілі, апрача брыгады імя К.Я.Варашилава, партызанская брыгада імя К.К.Ракасоўскага, М.Ф.Гастэлы, У.І.Леніна, 1-я брыгада імя А.В.Суворава, 1-я антыфашысцкая, асобныя атрады імя І.В.Сталіна, П.К.Панамарэнкі, а таксама спецгрупы НКДБ «Альфа» і «Паўночныя».

Летам 1944 г. партызаны брыгады імя К.К.Ракасоўскага напалі на буйныя нямецкія гарнізон у Варапаеве: прарваліся праз загароду з калючага дроту, закідалі казармы гранатамі і, уварваўшыся ў памяшканні, расстрялялі фашыстаў. У гэтым бai гарнізон быў поўнасцю разгромлены.

На тэрыторыі раёна апрача савецкіх партызан дзеянічалі і польскія ўзброеныя

фарміраванні, якія падпарадкоўваліся польскому эміграцкаму ўраду ў Лондане. Адносіны паміж імі складваліся далёка не проста. Былі спробы ўстанавіць сувязь, каб дзейніцаць сумесна супраць фашыстаў, але прадстаўнікі Арміі Краёўскай, як правіла, ухіляліся ад супрацоўніцтва. Акаўцы разглядалі гэтую тэрыторыю як частку Польшчы, дзе яны былі павінны ўстанавіць сваё панаванне пасля выгнання нямецкіх акупантаў. Натуральна, мець у сваім тыле ўзброеныя фарміраванні, дзеянні якіх былі непрадказальнымі, камандаванне савецкіх партызан не магло сабе дазволіць і рабіла ўсё, каб сітуацыя была пад яго поўным контролем. Менавіта таму ў канцы 1943 г. брыгада імя Варашилава і яшчэ 5 брыгад Вілейскага партызанска злучэння паспяхова правялі буйную аперацию на разбрзгаені польскай нацыяналістычнай брыгады Кміціца ў колькасці 640 чалавек.

Партызанская фарміраванні прымалі ўдзел у вызваленні раёна разам з часцямі Чырвонай арміі, пасля чаго многія народныя мсціўцы ўліліся ў франтавыя часці.

М.І.Маразюк, М.М.Кінко.

З ДЫРЭКТЫВЫ ЦК КП(б)Б ПАРТЫЙНЫМ, САВЕЦКІМ І КАМСАМОЛЬСКІМ АРГАНІЗАЦЫЯМ АБ РАЗГОРТАВАННІ ПАРТЫЗАНСКАЙ ВАЙНЫ ў ТЫЛЕ ВОРАГА

1 ліпеня 1941 г.

...2. Все местности Белоруссии, занятые врагом, должны немедленно покрыться густой сетью партизанских отрядов, ведущих непрерывную ожесточенную борьбу на уничтожение врага.

3. В районах и селах создаются подпольные партийные и комсомольские ячейки, главная задача которых — мобилизация народа на бесплощадную расправу с врагом. Для этой цели все коммунисты и комсомольцы, способные носить оружие, остаются на территории, занятой врагом.

4. Подпольные организации и партизанские отряды должны иметь явочные квартиры, адреса которых сообщить военному отделу ЦК. Эти явки помогут держать связь, объединять (подпольщиков) и направлять (им) директивы и помошь.

5. Твердо помнить, что партизанская борьба не имеет ничего общего с выжидательной пассивной тактикой. Она имеет боевой наступательный характер. Не надо ждать врага — надо его искать и уничтожать.

6. Задачи партизан: уничтожать всякую связь в тылу врага, взрывать и портить мосты, дороги, поджигать склады горючего и продовольствия, автомашины, самолеты, устраивать крушения поездов. Уничтожать врагов, не давать им покоя ни днем ни ночью. Убивать их всюду, где застygнешь, убивать чем попало: топором, косой, ломом, вилами, пожком. Объединить несколько партизанских отрядов, нападать неожиданно на отряды противника и уничтожать. Особенно важно напасть ночью на аэродромы, сжечь самолеты, перебить летчиков...

7. Нельзя ждать ни минуты, начинать действовать сейчас же, быстро и решительно.

8. Для уничтожения врага не стесняйтесь прибегать к любым средствам: душите, рубите, жгите, травите фашистскую гадину. Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля.

Действуйте смело, решительно, победа за нами. Нет такой силы, которая могла бы покорить советский народ.

Всеноародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Документы и материалы в трех томах. Минск, 1967. Т. 1. С. 53—54.

Змагалася моладзь Пастаўшчыны

З першых месяцаў германскай акупацыі значная частка юнакоў і дзяўчат Пастаўшчыны ўключылася ў рады антыфашистскага супраціўлення. На барацьбу з агрэсарамі ў першую чаргу ўзнялася камуністычна настроеная моладзь, тыя, хто меў значны вопыт нелегальнай дзейнасці ў барацьбе з польскім рэжымам.

У выніку складанага развіцця ваенна-аператыўнай абстаноўкі ў рэгіёне стварыць загадзя падпольныя камсамольскія цэнтры не ўяўлялася магчымым. Дзейнасць патрыётаў, асабліва ў першы перыяд акупацыі, насіла стыхійны харектар і ў значнай ступені залежала ад маральна-валевых якасцей моладзі, яе ідэйна-налітычнай перакананасці, асабістага ўнутранага ісіхала-гічнага стану.

Неабходна адзначыць, што агрэсары ўмела спалучалі жорсткасць і масавую агітацыйна-прапагандысцкую дзейнасць сярод насельніцтва акупіраваных тэрыторый. На захопленых землях рабаўнікі разгарнулі небывалую па размаху пропаганду, прымяняючы ўсе сродкі ідэалагічнага ўздзеяння. Праз сродкі масавай інфармацыі нацысцкія пропагандысты імкнуліся пераканаць масы, што германская армія прыйшла вызваліць беларускі народ ад уплыву «жыда-бальшавізму». Пры гэтым стаўка рабілася на падрастаючае пакаленне, аб чым сведчыць той факт, што адным з першых мерапрыемстваў акупацыйных улад стала наладжванне школьнай адукацыі і вярбоўка моладзі для працы ў рэйху. Друг, радыё, шматлікія лістоўкі, плакаты і брашуры заклікалі беларускіх юнакоў і дзяўчат вербавацца на работу на прамысловыя прадпрыемствы германскай імперыі. Пропагандысцкія крыніцы абыцалі добрыя ўмовы жыцця і працы, харч і адпачынак, а пасля вяртання на радзіму магчымасць адкрыць асабістую справу.

Ва ўмовах масавага адступлення Чырвонай арміі гэтая заходы не маглі не мець пэўнага ўздзеяння на частку беларускага

юнацтва. Разам з тым, нягледзячы на ўсю супяречлівасць сітуацыі, на Пастаўшчыне, як і на ўсёй акупіраванай тэрыторыі Беларусі, пачало разгортвацца антыфашистскае супраціўленне, якое паступова набірала моц, уцягваючы ў барацьбу ўсё больш шырокасць кола насельніцтва, асабліва моладзь.

Для арганізацыі падпольнага антыфашистскага руху Вілейскі абком КП(б)Б, які знаходзіўся ў Віцебскай вобласці, у ліпені 1941 г. накіраваў у тыл ворага 10 арганізаторскіх партыйна-камсамольскіх груп. Аднак перадолець лінію фронту большасць патрыётаў не змаглі. Частка іх загінула, у тым ліку і першы сакратар Вілейскага абкома камсамола Васіль Галярка, іншыя былі рассеяны. Паспяхова перайшла франтавую паласу толькі адна група ў складзе 7 чалавек, якую ўзначальваў былы работнік Пастаўскага райкома ЛКСМБ Сяргей Пронька. Вярнуўшыся ў Пастаўскі раён, ён разгарнуў актыўную дзейнасць супраць германскіх акупантав.

У склад арганізаторскай групы ўвайшлі Кірыл Брадовіч з в. Шпакі, Яўген Брадовіч, Мікалай і Васіль Асяненкі з в. Ліпнікі, Казімір Ліпніцкі з в. Лізвінкі, Іпаліт Шопік з в. Козічы і брат С. Пронькі — Якаў. Абапіраючыся на мясцовых актыўістаў, былы падпольшчыкаў у часы польскага рэжыму, група Сяргея Пронькі ўжо да восені 1941 г. змагла наладзіць дзейнасць падпольных груп на мяжы Пастаўскага, Дунілавіцкага і Мядзельскага раёнаў. Так, у в. Козічы падпольнай камсамольскай арганізацыяй кіравала Аляксандра Шурпік, Леанід Дзягцяр стаў сакратаром падпольнай маладзёжнай арганізацыі ў в. Логавінцы, камсамольскую арганізацыю ў в. Ліпнікі ўзначальвала Надзея Асяненка.

Дзяякуючы ініцыятыве С. Пронькі і яго баявых сяброў, іх смеласці і ідэйнай перакананасці значная частка юнакоў і дзяўчат вёсак Козічы, Юнькі, Логавінцы, Бакавічы, Кулакова, Шурпікі, Ліпнікі і іншых сталі на шлях супраціўлення рабаўнікам.

Падпольная работа Сяргея Пронькі ў значнай ступені насіла стыхійны харктар. У сваёй дзейнасці ён часта абавіраўся на ўнутранае пачуццё і падтрымку мясцовых патрыётаў. Праз непрацяглы час былі падабраны надзеіныя людзі, якім можна было даручаць выкананне адказных і небяспечных заданій. Кала патрыётаў шыралася.

У лістападзе 1942 г. С.Пронька сустракаецца з сакратаром Барысаўскага падпольнага міжрайкома ЛКСМБ Яфімам Гулем. Гэта сустрэча палажыла пачатак новому этапу разгортвання маладзёжнага патрыятычнага руху на Пастаўшчыне. Пронька ўпершыню за гады вайны быў азнаёмлены з дырэктыўнымі ўказаннямі ЦК КП(б)Б, ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМБ, якія патрабавалі мэтанакіраванай дзейнасці на акупіраванай Беларусі па ўключенні моладзі ў барацьбу з германскім агрэсарам. Пры гэтым Пронька атрымаў мандат на падбор кадраў і стварэнне падпольных кіруючых камсамольскіх органаў. Ужо ў снежні 1942 г. быў створаны Пастаўскі раённы камсамольскі цэнтр у складзе Мікалая Кукеля, Ганны Маслоўскай і Мікалая Асяненкі. Ён ажыщчяўляў каардынацыю работы падпольных камсамольска-маладзёжных арганізацый аж да кастрычніка 1943 г.

У Дунілавіцкім раёне пры ўдзеле Сяргея Пронькі і інструктара ЦК ЛКСМБ А.А.Манахавай у снежні 1942 г. быў створаны Дунілавіцкі раённы камсамольскі цэнтр, у склад якога ўвайшлі Сямён Татун, Аляксандр Ермаловіч, Валянціна Шчасная.

Рашэннем Вілейскага падпольнага райкома КП(б)Б ад 12 кастрычніка 1943 г. быў зацверджаны склад Пастаўскага падпольнага райкома ЛКСМБ, які ўзначаліў Мікалай Кукель. Некалькі раней, у верасні 1943 г., быў зацверджаны Дунілавіцкі падпольны райком ЛКСМБ на чале з Сямёном Татуном.

У склад раённых камітэтаў былі ўведзены найбольш падрыхтаваныя камсамольцы, якія вызначыліся ў радах партызан і падполлі.

Яскравым прыкладам з'яўляецца дзейнасць мужнай патрыёткі Ганны Маслоўскай. Яна добраахвотнікам уступіла ў дзеючу армію. Трапіўшы ў акружэнне, змагла вырвацца і працягваць барацьбу з во-

рагам. Аказвала дапамогу воінам-акружэнцам выходзіць у савецкі тыл, з'яўлялася актыўнай удзельніцай Пастаўскага падполя, рыхтавала тэрарыстычныя акцыі супраць германскіх чыноўнікаў і вайскоўцаў. Будучы намеснікам камісара па камсамоле брыгады імя К.Я.Варашылава, непасрэдна прымала ўдзел у падрыве Зіталонаў і 270 рэек, разгроме нямецкіх гарнізонуў у Залессі і Лынтупах.

Заснаванне раённых падпольных камсамольскіх камітэтаў у значнай ступені паўплывала на арганізацію і мэтанакіраванасць барацьбы моладзі па Пастаўшчыне. Дзейнасць падпольных камсамольскіх арганізацый стала больш асэнсаванай, арганізаторы падполя сталі атрымоўваць канкрэтныя заданні. У адной са справаздач Вілейскага падпольнага АК КП(б)Б паведамлялася, што на 1 лістапада 1943 г. у Дунілавіцкім раёне дзейнічала 8 падпольных арганізацый, якія аб'ядноўвалі 180 чалавек, а ў 8 камсамольскіх-маладзёжных арганізаціях Пастаўскага раёна аб'яднала 90 чалавек.

Работа раённых камітэтаў ЛКСМБ стала планавацца, кожны раёном павінен быў дасылаць у абласны камітэт ЛКСМБ спраўаздачы. Так, у спраўаздачы за сакавік 1944 г. было адзначана, што ў раёне дзейнічае 47 камсамольска-маладзёжных падпольных арганізацый, у якіх налічваецца 139 юнакоў і дзяўчат. Прычым у сакавіку было створана 11 маладзёжных арганізацый. За гэты час сіламі падпольшчыкаў была ажыщчёўлена дыверсія, партызантам перададзена 30 важных разведданых, распаўсюджана звыш 400 экзэмпляраў рознай літаратуры.

Асаблівая ўвага надавалася арганізацыі баявой дзейнасці маладых партызан. Камсамольцы з'яўляліся ініцыятарамі баявога спаборніцтва, удзельнікамі ўсіх баявых аперацый. Так, у спраўаздачы сакратара Вілейскага абкома камсамола Пятра Машэрава ў пачатку 1944 г. адзначалася паспяховая баявая дзейнасць камсамольцаў брыгады імя К.Я.Варашылава Маслоўскай і Дуднікава. Камсамольцы-дыверсанты брыгады ў студзені 1944 г. знішчылі 2 чыгуначныя станцыі, аўтамабільны гараж, 2 аўтамабілі, падарвалі 17 варожых эшалонаў.

Даволі шырокое і добра арганізаваное ядро камсамольска-маладзёжнага падпол-



Г.К.Лысёнак.

ля пачало складвацца ўлетку 1941 г. на мяжы Пастаўскага, Дунілавіцкага і Шаркаўшчынскага раёнаў. Ініцыятарам яго заснавання з'яўляўся былы член бюро Шаркаўшчынскага РК ЛКСМБ Генадзь Лысёнак. На арганізацыйным сходзе, які адбыўся 27 ліпеня 1941 г., прысутнічалі юнакі і дзяўчата з вёсак Балаі, Рымкі, Пятровічы, Малая Агальніца Дунілавіцкага раёна, Чарэмушнікі і Васіліны Пастаўскага раёна. У склад арганізацыі ўваходзіў 31 чалавек, з іх 26 з'яўляліся камсамольцамі. Ініцыятыўная група ў складзе Іосіфа Гінько, Эдмунда Кухальскага, Міхаіла Сікоры, Мікалая Касарэўскага, Сямёна Латыша, Эмы Бараноўскай, Ананія Невядомскага, Івана Давідовіча, Ананія Міхасёнка, Антона Балая, Фёдара Мурзенкі, Мядодзія Лысенкі, Лёні і Барыса Дзіковіча ўвыпрацавала план дзеяння. Абраўші штаб арганізацыі, у які ўвайшлі Іосіф Гінько, Сяргей Дзіковіч і Генадзь Лысёнак. Арганізацыі далі назыву «За Радзіму». Рады маладых патрыётаў даволі хутка раслі. Ужо да канца 1942 г. камсамольскае падполле аб'ядноўвала 13 маладзёжных арганізацый, куды ўваходзіла звыш 200 юнакоў і дзяўчын Пастаўскага, Дунілавіцкага і Шаркаўшчынскага раёнаў.

Былі падабраны явачныя кватэры, устаноўлены паролі сувязі, найбольш адказным членам падполля былі прыдуманы мянушкі. Перажыўшы найбольш складаны асенне-зімовы перыяд 1941 — 1942 гг., камсамольска-маладзёжнае падполле ўяўляла сабой значную сілу і таіла вялікую небяспеку для акупацийнага рэжыму.

Моцныя падпольныя арганізацыі склаўліся на Пастаўшчыне ў вёсках Васіліны, Чарэмушнікі, Балаі, Рымкі, Козічы, Логавінцы, мястэчку Варапаева і ў Паставах.

Дзесяткі камсамольцаў-адзіночак выконвалі заданні партызан, пайшоўшы на працу ў варожыя ўстановы.

ЛІПНІКАЎСКАЕ КАМСАМОЛЬСКА-МАЛАДЗЁЖНАЕ ПАТРЫЯТЫЧНАЕ ПАДПОЛЛЕ

Яркую старонку ў барацьбу з германскім агрэсарам унеслі патрыёты в. Ліпнікі. Жыхары гэтай невялікай беларускай вёсачкі, у якой налічвалася ўсяго 40 гаспадарак, паказалі яскравы прыклад моцы духу беларускіх людзей, гатоўнасці да самаахвярнасці ў імя свабоды і незалежнасці.

Асаблівай актыўнасцю вылучалася моладзь. Створаная тут яшчэ ў 1940 г. камсамольская ячэйка не спыніла сваёй дзеянасці і ў гады акупацыі. Арганізацыю, як і ў даваенны час, узначальвала мужная патрыётка Надзея Міхайлаўна Асяненка.

Пры падтрымцы Сяргея Пронькі камсамольская ячэйка стала больш мэтанакіравана весці работу супраць акупантам. У ліпені 1941 г. касцяк арганізацыі складаўся з 9 камсамольцаў: Надзея Міхайлаўна Асяненка (кіраунік), Паўліна Міхайлаўна Асяненка, Васіліса Анатольеўна Асяненка, Тамара Ільінічна Асяненка, Мікалай Аляксандравіч Крыгулька, Марыя Аляксандраўна Собаль, Лідзія Мікалаеўна Садоўская, Сяргей Юльянавіч Хаткевіч, Мяфодзій Васільевіч Шурпік.

Нягледзячы на тое, што Ліпнікі знаходзіліся на невялікай адлегласці ад добра ўмацаванага ваенна-паліцэйскага гарнізона ў Паставах, патрыёты вялі напружаную і рызыкоўную нелегальную работу. У адным з падвалаў дома ў Паставах па вуліцы Зарэчнай яны ўстанавілі радыёпрыёмнік. Гэта дало магчымасць рэгулярна прымаць зводкі Саўінфармбюро, запісаць і размнажаць іх, а затым распаўсюджваць у горадзе і навакольных вёсках.

Нелегальная сустрэчы маладых патрыётаў адбываліся ў доме немаладой жанчыны Глафіры Сямёнаўны Шурпік. Дом патрыётаў з'яўляўся не толькі явачнай кватэрай, але і месцам, дзе падпольшчыкі і партызаны хаваліся ад паліцыі, тут яны знаходзілі харчаванне і добрую параду. У час правядзення канспіратыўных сустрэч Глафіра Сямёнаўна бесперапынна вяла назіранне, ахоўвала юных патрыётаў.

Аднак ужо восенню падпольшчыкаў напаткала першае суровае выпрабаванне.

7 лістапада 1941 г. па даносе валаснога бургамістра Талойкі і мясцовага старасці Аўласа карнікі арыштавалі большасць удзельнікаў Ліпнікаўскага падполля. Над падпольшчыкамі былі ўчынены дзікія здзекі і катаўанні. Толькі дзякуючы мужнасці, падтрымцы мясцовых жыхароў юнакі і дзяўчата змаглі выпесці ўсе жудасныя пакуты і не выдалі акупантам сваіх важакоў. У барацьбу за вызваленне падпольшчыкаў уключыліся ўсе жыхары вёскі, сабралі каштоўныя залатыя і сярэбраныя рэчы, прадукты харчавання і, выкарыстоўваючы мясцовага святара, вызвалілі вязняў з няволі. Акупанты расстралілі толькі старэйшага члена арганізацыі — камуніста Аляксандра Ігнатавіча Жытковіча.

Нягледзячы на ўсю складанасць сітуацыі, рзыкуючы на кожным кроку, патрыёты працягвалі сваю дзеянасць, яшчэ больш паглыбіўшы канспірацыю. Арганізацыя папоўнілася новымі членамі, пашырыла свае сувязі з падпольнымі групамі вёсак Савічы, Рамелькі, Ралаўцы, Нагаўкі, Ваўкі, Ліцвінкі. Падпольшчыкі вялі агітацыйную работу ў Паставах, у вёсках Кашыцы, Міськія, Шкіралі і інш. Значная ўвага надавалася здабыванню разведвальнай інформацыі, збору медыкаментаў, боепрыпасаў і ўзрыўчаткі, падрыхтоўцы і правядзенню дыверсійна-тэрарыстычных актаў.

Камсамольска-маладзёжнае падполле ўжо аб'ядноўвала 25 чалавек. У рады змагароў уступілі 16 новых членоў: Мікалай

Іосіфавіч Аўлас, Ганна Канстанцінаўна Аўлас, Палікарп Апятоўевіч Асяненка, Леаніда Ігнатаўна Енчык, Іван Ігнатавіч Енчык, Аляксандр Ігнатавіч Жытковіч, Антон Дамінікавіч Клянцэвіч, Пётр Валяр'янавіч Крыулька, Уладзімір Іосіфавіч Сіманько, Іван Дарафеевіч Собаль, Міхail Ігнатавіч Собаль, Пётр Іосіфавіч Талпека, Мікалай Сямёнаўіч Шурпік, Глафіра Сямёнаўна Шурпік, Дэмітрый Сямёнаўіч Шурпік, Аляксандра Аляксандраўна Шурпік.

Вядома, забяспечыць неабходны ўзвесь канспірацыі такому шырокаму колу падпольшчыкаў у невялікай вёсцы было складана. Працаваўшы ў акупацийных органах патрыёты паведамілі, што германскія спецслужбы рыхтуюць разгром арганізацыі і знішчэнне яе членаў. Па дамоўленасці з партызанамі большасць падпольшчыкаў, у тым ліку і сакратар падпольнай арганізацыі Н.М.Асяненка, у пачатку 1943 г. пайшлі ў партызансскую брыгаду імя К.Я.Варашылава. Весці падпольную работу засталіся камсамольцы Л.М.Садоўская, М.А.Собаль, В.А.Асяненка. Яны працягвалі падтрымліваць сувязь з партызанамі, выконвалі іх заданні, вялі разведку, іх дамы служылі месцам сустрэчы партызан з сувязнымі і разведчыкамі да канца вайны.

За час барацьбы ліпнікаўскія патрыёты ўдзельнічалі ў дзесятках дыверсій і тэрарыстычных актах. Пры іх удзеле быў здзейніны падрыў электрастанцыі, яны перадалі міну, якой былі знішчаны тро



Камсамольцы в. Ліпнікі.
У цэнтры ў першым радзе
Надзяя Асяненка. 1 мая 1941 г.

нямецкія афіцэры. Падпольшчыкі спалілі масты ў вёсках Загача і Юнькі, знішчылі тэлеграфную сувязь на участку Паставы — Канкі, перавялі на бок партызан звыш 280 паліцэйскіх і байцоў украінскага батальёна.

Трэць маладых падпольшчыкаў загінулі ў барацьбе з ворагам. За 3 месяцы да вызвалення Беларусі смерць напаткала і кіраўніка лішнікаўскіх камсамольцаў Надзею Асяненку. 27 сакавіка 1944 г. Надзея разам з баявымі сябрамі Бародзічам, Клябанавым і Лукашэвічам ішла ў чарговую разведку ў раён м. Парафіянава. Непадалёку ад в. Баяры разведчыкі трапілі ў засаду. Адразу быў забіты Лукашэвіч, цяжка паранены Клябанаў, каб не трапіць у палон, падарваў сябе гранатай, Надзея і парапенны Бародзіч, адстрэльваючыся, дабеглі да хутара. Гаспадару хутара Надзея загадала адвесці парапенага сябра ў в. Гулі. Прыймываючы яго адпраўку, Надзея вяла агонь па набліжаўшыхся карніках, аднак была двойчы парапенена і страціла прытомнасць. Штыкамі дабівалі непрытомнае цела мужнай патрыёткі нямецкія салдаты.

У барацьбе з германскімі агрэсарамі таксама загінулі А.І.Жытковіч, М.А.Крывулька, У.І.Сіманько, І.Д.Собаль, М.А.Собаль, Дз.С.Шурпік, С.Ю.Хаткевіч.

ПАДПОЛЬНАЯ КАМСАМОЛЬСКА-МАЛАДЗЁЖНАЯ АРГАНІЗАЦІЯ ВЁСКІ КРЫВОЕ

Арганізатарам і кірауніком камсамольска-маладзёжной групы в. Крывое стаў Сямён Сямёнавіч Татун. Нават у складных абставінах першых тыдняў акупацыі маладыя патрыёты імкнуліся знайсці сваё месца ў барацьбе з ворагам. У гэты час у вёсцы жылі 4 камсамольцы: Усцін Ясюковіч, Мікалай Блышко, Мікалай Федаровіч і Сямён Татун. Ужо ў ліпені камсамольцы, парайушыся са старэйшымі мясцовымі актывістамі — Пятром Адамавічам Воўкам, Сяргеем Аляксандравічам Мяшко, Іванам Паўлавічам Воўкам, прыйшлі да высновы аб неабходнасці барацьбы з германскімі рабаўнікамі.

Неўзабаве да камсамольцаў прымкнулі яшчэ 3 юнакі — Пётр, Фёдар і Серафім Ясюковічы. На праўдзенай нарадзе ў склад кіруючага ядра былі вылучаны Мікалай Блышко, Усцін Ясюковіч і Сямён Татун.

Сваю падпольную дзейнасць юнакі пачалі з рэгулярнага праслушоўвання радыё-передач. Дэтэктары радыёпрыемнік Сямёна ўстанавілі ў патаемным месцы на хутары ў Фёдара Ясюковіча. Па вечарах хлопцы збіраліся тут, слухалі, запісалі і абмяркоўвалі навіны з фронту і савецкага тылу, а назаўтра дзяліліся імі з найбольш даверанымі людзьмі. Асабліва вялікае ўражанне выклікала ў людзей паведамленне аб разгроме германскіх войскаў пад Москвой.

Вясной камсамольцы наладзілі сувязь з партызанская групай Рыгора Зіноўевіча Крукава, збіралі зброю, падбіралі надзейных людзей для барацьбы. Ужо летам 1942 г. група Крукава стала ажыццяўляць дыверсіі і налёты на варожыя апорныя пункты. Умацоўвалася сувязь партызан і падпольшчыкаў. Партызаны даставілі камсамольцам друкарскую машынку, на якой тыя сталі размнажаць лістоўкі і зводкі Саўні-фармбюро.

Пра дзейнасць падпольшчыкаў стала вядома паліцыі. У адзін са жнівеньскіх дзён 1942 г. патрыёты толькі щадам пазбеглі арышту. Яны ўступілі ў партызансскую групу Крукава, якая неўзабаве злілася з групай Ф.Р.Маркава.

КАМСАМОЛЬСКА-МАЛАДЗЁЖНАЯ ПАДПОЛЬНАЯ АРГАНІЗАЦІЯ ВЁСКІ КАЗІЧЫ

Восенню 1941 г. па ініцыятыве Аляксандры Шурпік тут была створана падпольная маладзёжная група.

КАМСАМОЛЬСКА-МАЛАДЗЁЖНАЯ ПАДПОЛЬНАЯ АРГАНІЗАЦІЯ ВЁСКІ ЛОГАВІНЦЫ

Маладзёжную падпольную групу в. Логавінцы ўзначальваў камсамолец Леанід Дзягцяр.

КАМСАМОЛЬСКА-МАЛАДЗЁЖНАЕ ПАДПОЛЛЕ ВЁСКІ ВЯЛІКІЯ КОЗКІ

Камсамольцы-ірызыўнікі з в. Вялікія Козкі Яўстафій Касарэўскі, Дэмітрый Кухальскі, Сяргей Зарэцкі, Мікалай Янучкоўскі, Леанід Дзіковіч і Мікалай Сідаровіч з першых дзён вайны імкнуліся трапіць у дзеючу армію. Аднак складанасць ваенна-аператыўнай ситуацыі, заблытанасць і неразбярыха, якія мелі месца ў той час, не дазволілі ім здзейніць свой на-

мер. Дабраліся толькі да Полацка, а затым, у сувязі з супярэчлівай сітуацыяй, вымушаны былі вярнуцца ў свае родныя мясціны, дзе і разгарнулася іх падпольная дзейнасць. Сакратаром арганізацыі абрали Яўстафія Касарэўскага. У свае рады хлопцы ўцягнулі і несаюzonную моладзь.

Больш асэнсаваная і мэтанакіраваная дзейнасць маладых падпольшчыкаў пачалася з восені 1941 г., калі ў вёску вяриуўся мясцовы настайнік Якаў Пронька. Маладыя патрыёты аказвалі свой уплыў і на дарослае насельніцтва, і праз некаторы час яно стала актыўней падтрымліваць камсамольцаў. Напрыклад, у в. Вялікія Козкі значную падтрымку і дапамогу ім аказвалі Фёдар Янучкоўскі, Іосіф Лысенка, Юліян Мукель, Афанасій Татарапка, у в. Дзеткаў — Сямён Рамановіч, Дзіянісій Свіла, Іван Сідаровіч, у в. Ланосі — Ананій Дзіковіч, Данат Сарока, Нікадзім Сідаровіч, Фёдар Пушкар. А ў в. Кураполле апорай патрыётаў былі Рыгор Кундра, Яўген Сідаровіч, Рыгор Гірсо.

Першапачаткова падпольшчыкі разгарнулі агітацыйна-прапагандысцкую работу, раскрывалі нацысцкія планы, імкнуліся ўмацаваць веру народа ў перамогу над ворагам. У дні савецкіх свят камсамольцы вывешвалі чырвоныя сцягі на будынках акупацийных устаноў. Патрыёты часта



Л.А.Дзяццяр.

псавалі тэлефонную і тэлеграфную сувязь, па заданнях партызан вялі разведку, збіралі зброю, медыкаменты, заклікалі мясцовых жыхароў да байкоту распараджэнняў акупантых улад.

Вясной 1943 г., калі падпольшчыкі адчулі за сабой слежку і каб пазбегнуць вялікіх ахвяр, большасць камсамольцаў, у тым ліку і іх сакратар Я.В.Касарэўскі, уступілі ў рады партызан брыгады імя К.Я.Варашылава.

КАМСАМОЛЬСКА-МАЛАДЗЁЖНАЕ ПАДПОЛЛЕ ВЁСКІ ВАСЛІНЫ

Мясцовыя камсамольцы Мядодзій Лысёнак, Ніл Лысёнак, Аляксандар Павініч пасля няўдалай спробы трапіць у рады



Камсамольцы в. Казічы.
Перадваенны здымак.

Чырвонай арміі вымушаны былі вярнуща ў родныя мясціны, дзе пачалі патрыятычную дзейнасць сярод мясцовай моладзі. Праз некаторы час рады падпольшчыкаў значна паширыліся. Членамі арганізацыі сталі не толькі юнакі і дзяўчата, але і некаторыя іх бацькі і вайскоўцы-акружэнцы: Марыя Міхайлаўна Лапаць, Марыя Нілаўна Лысёнак (піянерка), Яўгенія Ціханаўна Машара, Файна Данатаўна Павініч, Пётр Данатавіч Павініч, Міхаіл Данатавіч Павініч, Клаўдзія Аляксандраўна Раманоўская.

Баявое ядро арганізацыі складалі Мядодзій Лысёнак (кіраўнік), Ніл Лысёнак, Аляксандэр Павініч.

Камсамольцы праводзілі агітацыйна-пропагандысцкую работу сярод мясцовага насельніцтва, выкryваючы ваенныя і эканамічныя намеры германскіх агрэсараў, прымагчымасці арганізоўвалі дыверсійныя і тэрарыстычныя акты: палілі масты, пісавалі тэлефонную і тэлеграфную сувязь.

Асаблівай дзёрзкасцю вылучаўся кіраўнік арганізацыі Мядодзій Лысёнак. Яшчэ ў каstryчніку 1941 г. ён разам са сваімі сябрамі стаў арганізоўваць тэрарыстычныя акты ў адносінах да тых, хто супрацоўнічаў з акупантамі і даносіў ім аб дзейнасці падпольшчыкаў. Барацьба была небяспечнай і насіла бескампрамісны характар. Ужо восенню 1941 г. патрыёты змішчылі трох зраднікаў.

Яшчэ актыўней падпольшчыкі сталі дзейнічаць вясной 1942 г. Напрыклад, па дарозе Варапаева — Паставы яны зрабілі зasadу на паліцэйскіх, якія накіроўваліся ў вёску, каб прымусіць мясцовых жыхароў выконваць лесапастаўкі. У выніку ўдала арганізаванай засады некалькі паліцэйскіх былі забіты, а астатнія паўцякалі.



Яўгенія Машара і Марыя Лапаць.

Пераапрануўшыся ў паліцэйскую форму, Мядодзій, Ніл і Аляксандэр раптоўна з'явіліся ў лясніцтве «Азяркі». Тут яны знішчылі дакументы, якія сведчылі пра запазычанасць сялян па нарыхтоўны драўніны. Адначасова быў строга папярэджаны ляснічы, каб усяляк устрымліваўся ад арганізацыі лесанарыхтовак для нямецкіх улад.

Праз некаторы час паліцыя натрапіла на след патрыётаў. Была праведзена аблава, але хлопцаў ужо папярэдзілі, і яны своечасова пакінулі вёску. Да партызан падпольшчыкі прыйшлі добра ўзвроенымі: яны мелі 2 аўтаматы, кулямёт і 14 вінтовак рознага ўзору. Тыя, хто застаўся ў вёсцы, працягвалі падпольную дзейнасць. Аднак германскія органы бяспекі змаглі правесці ў арганізацыю свайго агента — солтыса Рыгора Кухельскага. Выкарыстаўшы давер юных падпольшчыкаў, ён стаў рыхтаваць для іх пастку. 2 ліпеня 1942 г. падраздзяленне жандармерыі імгненна ўварвалася ў Васіліны. Пачаліся арышты патрыётаў. Спецслужбам былі добра вядомы іх імёны. У гэтых чорны дзень была арыштавана большасць маладых падпольшчыкаў, якія не паспелі пайсці ў партызаны, іх родзічы і тыя, хто аказваў падтрымку патрыётам.

З высока ўзнятай галавой ішлі яны да месца расправы. Апошнімі словамі Жэні Машары былі: «Усіх не знішчыце, за нас адпомесцяць!»

У той дзень былі расстраляны Я. Ц. Машара, М. М. Лапаць, К. А. Раманоўская, Ф. Д. Павініч, П. Д. Павініч, М. Д. Павініч, М. Н. Лысёнак.

Раз'юшаныя карнікі адыграліся на родзічах падпольшчыкаў і актыўістах вёскі. Ахвярамі акупантаў сталі Данат Аляксандравіч Павініч, Вольга Канстанцінаўна Павініч, Марыя Сцяпанавна Лысёнак, Вольга Якаўлеўна Лысёнак, Алімпіяда Іванаўна Лысёнак, Лідзія Рыгораўна Гваздзёўская, Іван Дзям'янавіч Гваздзёўскі, Алена Сільвестраўна Кундра, Сяргей Іванавіч Чыж.

КАМСАМОЛЬСКА-МАЛАДЗЁЖНАЕ ПАДПОЛЛЕ ВЁСКІ ЧАРЭМУШНІКІ

У адзін з ліпенскіх дзён 1941 г. у вёску наведаўся былы член бюро Шаркаўшчынскага РК ЛКСМБ Генадзь Лысёнак. У Сяргея Дзіковіча, чый дом значны час з'яўляўся явачнай кватэрай, патрыёты правялі

арганізацыйны сход. На гэтай першай сутрэчы была аформлена падпольная маладзёжная арганізацыя. У яе склад увайшлі Сяргей Дзіковіч (кіраунік), Леанід Дзіковіч, Яўстафій Дзіковіч, Антаніна Дзіковіч, Нікандр Дзіковіч, Дэмітрый Кухальскі.

Арганізацыя карысталася падтрымкай з боку часткі моладзі і людзей старэйшага ўзросту, асабліва родных, сваякоў і блізкіх патрыётаў. Камсамольцы здабылі радыёпрыёмнік і друкарскую машынку. Яны рэгулярна слухалі маскоўскія перадачы, запісвалі іх, а Ірына Катляроўская размножвала на пішучай машынцы. Праз некаторы час лістоўкі, у якіх змяшчаліся навіны з фронту і савецкага тылу, раснаўсюджваліся ў вёсках, траплялі і ў варожыя гарнізоны.

Акупантам не маглі мірыцца з існаваннем падпольных арганізацый і імкнуліся заслаць у рады патрыётаў сваіх агентаў. Першы ўдар па чарэмушніцкіх патрыёстах быў нанесены вясной 1942 г. У красавіку карнікі па даносе правакатарапа ўварваліся ў вёску і ўчынілі аблаву. Большасць патрыётаў была арыштавана. Былі схоплены і расстрэляны Сяргей Дзіковіч, Яўстафій Дзіковіч, Леанід Дзіковіч, Зосім Дзіковіч, Анатолій Дзіковіч.

У гэты ж дзень карнікі расстралялі бацьку кіраўніка маладзёжнага падполля Івана Кліменцьевіча Дзіковіча.

У лістападзе 1942 г. падпольшчыкаў напаткала новая трагедыя. Былі схоплены і забітыя яшчэ 4 члены арганізацыі — Лізавета Ягораўна Дзіковіч, Аляксандр Іванавіч Грын'ко, Яўгенія Іванаўна Грын'ко і яе маці, Таццяна Аляксандраўна Грын'ко, былы дэпутат Андропаўскага сельсавета.

КАМСАМОЛЬСКА-МАЛАДЗЁЖНАЕ ПАДПОЛЛЕ ВЁСКІ РЫМКІ

У кастрычніку 1941 г. у доме Анатоля Невядомскага адбылася канспіратыўная сутрэча камсамольцаў в. Рымкі. Арганізаторам гэтай важнай і небяспечнай падзеі з'яўляўся Генадзь Лысёнак. На першым арганізацыйным сходзе прысутнічалі: Констанцін Брэскі, Пётр Балай, Іосіф Гінько, Пётр Райчонак, Валянціна Сікора, Леанід Сікора.

Далейшыя нелегальныя сходы адбываўся ў доме брата і сястры Сікораў, тут



П.А.Балай.

выпрацоўваліся планы правядзення найбольш значных аперацый падпольшчыкаў. Маладыя патрыёты значную ўвагу надавалі агітацыйна-прапагандысцкай работе, у размовах з адпавядкоўцамі расказвалі пра становішча на фронце, заклікалі моладзь не выконваць распараджэнні акупантых улад. Збіралі зброю, боепрыпасы, дабывалі медыкаменты, рыхтаваліся да пераходу ў партызаны.

ВАРАПАЕЎСКАЕ КАМСАМОЛЬСКА-МАЛАДЗЁЖНАЕ ПАДПОЛЛЕ

Кіруючы цэнтр камсамольска-маладзёжнай арганізацыі «За Радзіму» даручыў аднаму з найбольш вопытных падпольшчыкаў Мікалаю Брэскаму стварыць нелегальную арганізацыю ў м. Варапаева, дзе размяшчаўся буйны гарнізон акупантаў. Гэты адважны 26-гадовы юнак, які добра валодаў нямецкай мовай, уладкаваўся працаваць на мясцовую біржу працы, наладзіў сувязі з тутэйшымі камсамольцамі. У арганізацыю ўваходзілі Мікалай Брэскі, Іосіф Багаткевіч, Леан Каласёнак, Ірына Катляроўская, Таццяна Лінкевіч, Клава Шынкевіч.

Працуючы на біржы, Мікалай заблытаў улік юнакоў і дзяўчат, якіх акупантамі планавалі вывезці ў Германію. Да падпольнай дзейнасці ў Варапаева прыцягваліся патрыёты з в. Рымкі — Пётр Балай, брат Мікалая Брэскага — Констанцін.

Падпольшчыкі выкрабілі важныя дакументы: уліковыя бланкі, пашпарты, пячатку, пасля чаго падпалілі памяшканне біржы, тым самым была сарвана адпраўка моладзі Варапаеўскай воласці на працу ў Германію.

Крыніцы:

1. Люди нарочанского края: Воспоминания участников революционной борьбы и Великой Отеч-



Г.В.Дунец (Пашкевіч).

Гісторыя аднаго сцяга

З успамінаў Г.І.Дунец

Ганна Іосіфаўна Дунец (Пашкевіч) родам з в. Шчакоты Мядзельскага раёна. Перад вайной праца- вала настаўніцай Прамышлядской пачатковай школы. У час акупацыі пражывала ў в. Калеёўцы Пастаўскага раёна, дзе вучыла дзяцей грамаце. Была су- вязной партызанскаага атрада «Слава» брыгады імя К.Я.Варашылава. Узнагароджана двумя медалямі.

...Со стороны Постав уже слышен гро- хот немецких танков... Побежала в свой Новоселковский сельсовет с надеждой встретить там кого-нибудь из активистов. Однако на месте никого не оказалось.

Заглянула в избу-читальню. Окинула взглядом пустое помещение и заметила в углу наше комсомольское Красное знамя. Оно было приобретено в честь рождения комсомольской организации при Новоселковском сельсовете.

Решила: нельзя его тут оставлять. Быстро сняла полотнище с древка, опоясалась им и накинула на себя плащ. Вышла из избы-читальни и полевой тропинкой направилась в сторону Мядельщины.

У деревни Юнки меня нагнала грузовая автомашина с гитлеровцами. Толстый офицер вылез из кабины и на ломаном русском языке заорал:

— Стой, куда идешь?

По телу словно муравки пошли. Думаю, хотя бы не выдать себя. Собралась с силами и как ни в чем не бывало ответила:

— У родных была, сейчас домой иду.

Гитлеровец выхватил из рук сумку, вытряхнул из нее все содержимое и приказал убираться с дороги. Я свернула в сторону и напрямик мелколесьем добрались до деревни Охобни Мядельского

ственной войны. Мн., 1975. С. 125—126, 200—201, 246, 265—271, 444—451.

2. Климов И., Граков Н. Партизаны Вileйшины. Мн., 1970. С. 94—95, 131—139.

3. Непокоренная Белоруссия. Мн., 1963. С. 223—225.

4. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 63. Воп. 5. Спр. 38. Л. 59—64; Ф. 3500. Воп. 4. Спр. 60. Л. 29—36. Спр. 61. Л. 121—129; Ф. 3753. Воп. 1. Спр. 14, 24. Л. 1—13; Ф. 4882. Воп. 1. Спр. 1; Ф. 4887. Воп. 1. Спр. 1. Л. 1—40; Ф. 4933. Воп. 1. Спр. 1. Л. 6—85.

А.А.Каваленя.

района. Забежала домой, взяла кувшин, лопату, кусок доски. Затем в зарослях малинника выкопала ямку и, положив знамя в кувшин, надежно спрятала его в землю.

Спустя несколько месяцев мы с мамой переехали в деревню Колеевцы Поставского района. Взяли с собой и комсомольское знамя. На этот раз я зашила его в подушку, на которой спала.

С каждым днем становилось все тревожнее. Фашисты производили обыски, грабили жителей, жгли населенные пункты. Чтобы знамя не попало в руки врага или не погибло от пожара, я достала его из подушки, снова положила в кувшин, отнесла за деревню в лес и закопала возле молодой сосенки.

Но вот в наших местах начали действовать партизаны. Однажды к нам заглянули наши земляки: командир партизанского отряда «Слава» Василий Николаевич Осененко и секретарь Поставского подпольного райкома партии Иван Максимович Евмененко. Разговорились. Я рассказала, что у меня хранится такая реликвия.

— Это хорошо! — одобрил командир мой поступок. — Для нас это очень кстати.

Поздно вечером я передала дорогим гостям Красное знамя с пожеланием партизанскому отряду успехов в борьбе с врагом. Мне было известно, что под этим знаменем партизаны участвовали в боях и громили оккупантов.

Наступили светлые долгожданные дни освобождения. Вместе с воинами Красной Армии в Поставы вступил и партизанский отряд «Слава». Над колонной народных мстителей гордо развевалось наше комсо-

мольское Красное знамя. Оно было водружено над зданием райкома комсомола.

Сейчас это знамя как реликвия хранится в Поставском краеведческом музее, напоминая молодому поколению о героических

подвигах советских патриотов в годы Великой Отечественной войны.

Друкунца па кн.: Люди нарочанского края: Воспоминания участников революционной борьбы и Великой Отечественной войны. Минск, 1975. С. 263—265.

Так пачыналася барацьба

З успамінаў Р.З.Крукава

Рыгор Зіноўевіч Крукаў родам з в. Альцы. Удзельнік рэвалюцыйнай барацьбы ў Заходній Беларусі, адзін з арганізатораў партызанска груху на Паставшчыне ў першыя гады Вялікай Айчыннай вайны. Узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга (двойчы), медалямі.

Гэта быў смелы і мужны чалавек. Аб ім расказвалі легенды. Са сваёй групай ён з'яўляўся заўсёды там, дзе вораг чакаў менш за ўсё.

В 1941 г. с приходом в наш район немецко-фашистских оккупантов вернулись в свои гнезда и польские паны, которые, узнав, что я сжигал панские имения, решили меня поймать и уничтожить. 30 июля 1941 г. я был арестован и приговорен к расстрелу. Сидел я в подвале в деревне Дуниловичи. Однажды выломал в печке дырку и сбежал.

Начал со сбора оружия, патронов. 31 июля 1941 г. вместе с Александром Молофеевым ушел в лес. До весны 1942 г. наша партизанская группа состояла из двух человек. Мы перерезали на дорогах связь, уничтожали мосты.

В конце апреля 1942 г. мне стало известно от жителя д. Кривое Семена Татуна, что там живут двое военнопленных и они хотят связаться с партизанами. Это были Судариков и Борис Прохоров. Вскоре они вошли в нашу группу.

Однажды наша группа отправилась в д. Заловки. Зашли в дом солтыса, провели соответствующую «проработку» и отправились в небольшой лесок, расположенный недалеко от деревни, ночевать. В это время солтыс успел сообщить о нас в г. Глубокое. Утром в деревню прибыла полиция и последовала по нашим следам. Когда мы поняли, чтобы уйти, в нескольких метрах от себя увидели полицейских. Завязался бой. Полицейские вынуждены были бежать.

Летом 1942 г. наши самолеты сбросили листовки, в которых советское правительство, партия призывали белорусский

народ усилить борьбу с фашистами в тылу. Мы решили листовки размножить. Но для этого нужна была печатная машинка. Для ее приобретения нам предстояла ночная операция. Темной ночью мы отправились в д. Ласица. Наша группа уже состояла из 13 человек. Перерезали с двух сторон связь. От сторожа нам стало известно, что в деревне есть небольшая группа полицейских и немцев. Чтобы взять машинку, нам нужно было вступить с ними в бой. Задуманный нами метод зайти в дом сразу за сторожем, который должен попроситься в дом, чтобы погреться, не удался.

Немцы не открыли дверь на просьбу сторожа. Тогда мы открыли огонь. Немцы и полицейские отстреливались. Я бросил в окно гранату, но она не взорвалась. Немцы попытались влезть на чердак. Нам пришлось дать несколько очередей из автомата. Бой продолжался до рассвета. На рассвете мы подожгли дом и ушли в сторону Норицы. Там мы и достали печатную машинку.

Во всех окрестных деревнях население знало о наших действиях. Почти в каждой деревне у нас были свои люди, которые оказывали нам материальную помощь. Большую помощь нам оказывал Далман, житель хутора.

В конце лета 1942 г. наша группа увеличилась до 16 человек. В августе 1942 г.



Р.З.Крукаў.



С.А.Пронька.

со связным Фомой Холяво мы отправились в д. Лучай. Не доходя до Лучая сделали засаду. Вскоре задержали человека. Выяснилось потом, что это был партизан из Поставского района Евгений Бродович. От него мы узнали, что в Свенчянском районе действует партизанская группа Маркова (13 человек) и группа в Поставском районе в количестве 8 человек. Мы решили связаться с ними. С Марковым нам удалось связаться в сентябре 1942 г. Было принято решение объединить три группы в бригаду и действовать вместе. Так образовалась бригада имени Ворошилова, командиром которой мы избрали Маркова. Я остался командиром взвода. Бригада им. Ворошилова первоначально состояла из 37 человек. Но постепенно численность ее росла. К нам прибывали жители окрестных районов, военнопленные. В моей группе стало 36 человек. Из Москвы к нам прибыли Климов и Монахов. Они осуществляли руководство работой подпольной партийной организации.

В ноябре 1942 г. я получил задание от Маркова организовать отряд из вновь прибывших людей. Через полтора месяца, в конце 1942 г. отряд «Грозный», командиром которого я был назначен, насчитывал 145 человек.

За время борьбы с немецкими оккупантами отрядом было уничтожено 1777 м рельсов, 50 км связи, взорвано 13 железнодорожных мостов, 23 моста на шоссейных дорогах, уничтожено 5 эшелонов с немецкими оккупантами, 35 человек взято в плен. Отряд участвовал в разгроме дуниловичского гарнизона. После войны до 1948 г. я работал техником-лесоводом в Дуниловичском лесничестве и одновременно являлся командиром истребительной группы по

борьбе с буржуазным националистическим подпольем. Лично мной выловлено в лесах 16 бандитов и 5 человек застреляно в бою. С 1948 г. до января 1965 г. работал в органах милиции.

З фондаў Пастаўскага раённага краязнаўчага музея.

З успамінаў С.А.Пронькі

Сяргей Аляксандравіч Пронька родам з в. Казічы Пастаўскага раёна. Перад вайной працаваў у Пастаўскім райкоме камсамола. У гады вайны — адзін з арганізатарамі камсамольска-маладзёжнага падпольля ў раёне, камандзір партызанскай групы, камісар атрада імя А.В.Суворава, упаўнаважаны па камсамольскай работе ў Вілейскай вобласці, начальнік асабага аддзела брыгады імя К.Я.Варашылава, член бюро Вілейскага падпольнага аблкома ЛКСМБ. Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонай Зоркі, Працоўнага Чырвонага Сцяга (двойчы) «Знак Пашаны» і пяццю медалямі.

В конце июня 1941 года я вместе с партийным и советским активом Поставского района вынужден был уходить из родных мест на восток. В деревне Боровуха близ Полоцка мы остановились на отдых. Здесь 1 июля 1941 года я получил задание Вилейского обкома партии подобрать группу патриотов и возвратиться в Поставский район для организации партизанской борьбы.

Вскоре такая группа была создана. В нее вошли бывшие члены КПЗБ — мой родной брат Яков и Кирилл Климентьевич Бродович из деревни Шпаки, комсомольцы Евгений Бродович, Николай и Василий Осененки из деревни Липники, Казимир Липницкий из деревни Литвинки, Ишволит Шурпик из деревни Козичи.

Гитлеровцы по главным магистралям рвались на восток. Мы же возвращались на Поставщину лесными тропами, полевыми стежками. Через несколько дней прибыли в родные места. Определили, где и как будет работать каждый член группы. Прежде всего решили связаться с бывшими членами КПЗБ, комсомольцами, патриотами, боровшимися за восстановление и упрочение в этих местах Советской власти в 1939—1940 годах. Через них нам предстояло информировать население о событиях на фронтах Великой Отечественной войны, поднимать людей на борьбу против оккупантов. В деревне Баковichi нашего района жил комсомолец Борис Розынко. Рань-

ше это был веселый парень, хороший музыкант, словом, мастер на все руки. Сейчас он совсем приуныл. Я попросил Бориса организовать в лесу возле деревни Кулаково прием па детекторном приемнике сводок Совинформбюро. Он охотно согласился. Теперь мы стали регулярно принимать и распространять среди населения сообщения Советского информбюро.

На повестку дня встал вопрос о сборе оружия и подготовке к боевым операциям. Мы понимали, что предстоит жесткая борьба против гитлеровцев, и усиленно готовились к ней: собирали винтовки, гранаты, патроны.

Повсюду свирепствовал фашистский террор. Поставский район облетела печальная весть: ночью каратели схватили бывшего члена КПЗБ, депутата сельсовета Александра Житковича из деревни Липники, Якова Совко из деревни Кадуки, активиста Андрея Совко из деревни Зосино, депутата сельсовета Александра Гиля из деревни Симоньки, председателя Куропольского сельсовета Анатолия Кундро и других (всего 14 человек). Все они были расстреляны в районе города Поставы.

В волостных управах предатели составляли списки коммунистов, комсомольцев, активистов. Вернувшиеся с гитлеровцами кулаки и помещики отнимали имущество, розданное Советской властью беднякам и батракам. Ежедневно полевая жандармерия и полиция бросали в тюрьмы арестованных. Враг старался подавить всякое сопротивление. Однако сделать это ему не удалось. Советские патриоты поднимались на борьбу против оккупантов.

Приступили и мы к действиям. Знание населения и территории помогло нам установить связь с жителями многих деревень Поставского, Дуниловичского и Мядельского районов... К осени 1941 года нам удалось восстановить комсомольскую организацию в Козичах. Ее возглавила Александра Шурпик. Возобновила свою работу комсомольская организация в Линниках, а в деревне Логовинцы была создана заново. Ее секретарем стал Леонид Дехтар.

Важную роль в нашей работе играли связные. Наши первыми связными в деревне Логовинцы являлись бывшие члены КПЗБ Тимофей Ордо и Михаил Боровко. Они поддерживали тесную связь с секретарем комсомольской организации

Леонидом Дехтаром. Михаил Боровко сообщал нам о настроениях людей, их поведении. Ему удалось изъять список коммунистов, депутатов и комсомольцев Юнковского сельсовета, который находился в Поставском волостном управлении. Через Тимофея и Михаила мы распространяли сводки Совинформбюро.

В деревне Барановичи нашими связными были братья Степан и Александр Розыски и бывший член КПЗБ Павел Ермолович. Эти товарищи имели большое влияние на односельчан. Они информировали население о событиях на фронтах, вселяли уверенность в неминуемом крахе фашизма, собирали оружие и передавали его нам. Осенью 1941 года ребята из деревни Захаровщина нашли в лесу автомат ППД и патроны к нему. Об этом узнал Павел Ермолович и попросил ребят отдать ему автомат. Те согласились. Когда я однажды запел к Павлу, он торжественно вручил мне этот ППД. С ним я воевал до самого освобождения Вилейщины.

Активно помогали нашей группе связные муж и жена Михаил и Киликея Бесполеновы из деревни Захаровщина. Михаил был отважным бойцом-разведчиком. Он погиб в неравном бою с фашистами в 1943 году. Наши помощниками были Николай Кукель из деревни Раловцы, Евстафий Косаревский из деревни Козки Большие. В начале войны их квартиры были явочными. Нашим партизанам не раз доводилось здесь ночевать. Одновременно мы получали от этих людей ценные сведения.

В начале 1942 года мы связались с братьями Василием, Константином и Владимиром Храповицкими, проживавшими на хуторе Слобода Мядельского района. В дальнейшем этот хутор стал как бы штабом многих отрядов. Здесь партизаны отдыхали после боев и походов.

Были у нас и связные среди нарочанских рыбаков. Многие из них в 1942 году ушли в партизаны целыми семьями. Непосредственно с нашей группой, а затем с отрядом имени Суворова бригады имени Воронилова имели связь рыбак Борис Чернявский, его старушка мать и жена Клавдия. Мать Бориса за активную разведку и помощь партизанам была награждена орденом Отечественной войны II степени.

Отважными связными были Иосиф Шурпик из деревни Шурпки, братья

Евстафий и Василий Головко, Яков Головко из деревни Миские; семья Счастных (отец, мать и две дочери, Галина и Валентина) из деревни Гиньки; Семен Татун из деревни Кривое Село Дуниловичского района.

Таким образом, связь была налажена на всей территории Поставского и Мядельского районов, а также частично с Дуниловичским и Шарковщинским районами. Через своих связных мы уже в 1941 году получили 15 винтовок, автомат, несколько пистолетов, боеприпасы, гранаты. Многие наши связные позднее влились в партизанские отряды.

Деятельность нашей партизанской группы стала известна оккупационным властям. Они установили, где мы находимся, где останавливаемся, и решили уничтожить нас. В ноябре 1941 года каратели окружили с трех сторон деревни Барановичи и Кулаково, Юнки и Логовинцы и от леса «Комяжино» пошли на деревню Козичи. Уже смеркалось. Жители заметили цепи фашистов и сообщили об этом нам. Каратели рассчитывали, что мы будем уходить в лес. Но мы, отстреливаясь, направились в сторону деревень Будево и Миские и ускользнули от гитлеровцев.

Весной 1942 года начался второй этап нашей борьбы. Мы разгромили Груздовскую и Лучайскую волостные управы. Узнав, что оккупанты во многих имениях подготовили для отправки в Германию большое количество скота, хлеба, решили не допустить этого. В конце июля ночью напали на имения. Скот раздали населению, постройки сожгли.

В нашем отряде насчитывалось 15 человек. Узнали, что в районе Свенцян действуют партизаны. Связались с ними. И вскоре на одном из хуторов неподалеке от деревни Оцковичи произошла встреча с командиром этой партизанской группы Ф.Г.Марковым. Приняли решение разгромить вражеский гарнизон в местечке Кобыльник, расположенный у озера Нарочь на перекрестке важных дорог.

С ходу ворвались в населенный пункт. Одна группа штурмовала здание полиции, другая — дом жандармерии. Стремительным ударом с двух сторон создали панику среди фашистов. Лишь отдельные из них спаслись бегством. В течение часа со противление противника было сломлено.

Поздно ночью лесом мы снова добрались до хутора Скок. Постучали в дом Бориса Чернявского. Здесь нас ожидала по всем правилам приготовленная уха. Пока мы громили гарнизон, Чернявский со своими ребятами пировал рыбы, чтобы вкусным ужином отметить нашу победу над врагом.

На другой день мы покинули эти места и ушли в смычные леса, расположенные в Дуниловичском районе. Там, на хуторе Королино, неподалеку от деревни Лучай, находился наш партизан К.К.Бродович. Он установил связь с действующей здесь партизанской группой, которую возглавлял бывший милиционер из деревни Кривое Село Дуниловичского района Григорий Крюков. Мы встретились с ним и договорились о совместных действиях.

Вскоре группы моя и Григория Крюкова примкнули к группе Ф.Г.Маркова. Вместе они образовали отряд имени Суворова. Командиром отряда стал Ф.Г.Марков.

Наш отряд действовал активно. Но мы не имели связи с Большой землей. Отрицательно сказывалось и отсутствие партийного руководства в области. И вот нам стало известно, что в районе озера Полик действует Борисовский межрайком партии. Решили с его помощью связаться с руководителями партизанского движения.

Ф.Г.Марков, его адъютант Вася Черный (псевдоним, фамилии не помню) и я направились в трудный путь. За неделю прошли около двухсот километров — от деревни Лучай Дуниловичского района через Кривичский и Логойский районы до деревни Пострежье Борисовского района. Здесь нас встретили партизаны бригады «Дяди Коли». Почти под конвоем (поскольку у нас не было никаких документов) поздно ночью они доставили нас к секретарю Борисовского межрайкома партии П.А.Жуковичу.

Ф.Г.Маркову было поручено создать партизанскую бригаду и организовать борьбу против гитлеровцев на территории Вилейщины. Я получил задание создавать комсомольские организации и райкомы комсомола.

В конце октября 1942 года, увенчанные автоматами и боеприпасами, мы возвратились в Вилейскую область.

В ноябре 1942 года в смыцком лесу была создана бригада имени Ворошилова. С первых же дней она наращивала удары по врачу, расширяла связи с населением. Это обусловило быстрый рост ее рядов. Уже в январе 1943 года здесь насчитывалось более 600 партизан. Центром дислокации были избраны нарочанские леса. В дальнейшем при бригаде базировались подпольные обком партии и обком комсомола.

С начала 1943 года был создан Поставский РК ЛКСМБ на базе комсомольских организаций деревень Козичи (секретарь Александра Шурпик), Липники (секретарь Надежда Осененко), Логовинцы — Юнки (секретарь Леонид Дехтар), Козки (секретарь Евстафий Косаревский). Во главе Поставского РК ЛКСМБ вначале стал Николай Кукель, потом был утвержден Василий Осененко, прошедший большую школу подпольной и партизанской борьбы.

Быў трывожны час

З успамінаў С.С. Татуна

Сямён Сямёновіч Татун нарадзіўся ў в. Крывое Пастаўскага раёна. Арганізатар падпольнай камсомольскай антыфашистыкай арганізацыі ў роднай вёсцы. Са жніўня 1942 г. па ліпень 1944 г. — партызан (камандзір аддзялення, палітрук узвода, упакаваны асобага аддзела) атрада імя А. В. Суворава, затым намеснік начальніка асобага аддзела брыгады імя К. Я. Варащылава. Пасля вайны працаў у органах дзяржаўнай бяспекі. Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі і пяццю медалямі.

Война застала мене в родной деревне Кривое Поставского района. Здесь в то время было четверо комсомольцев: Устин Ясюкович, Николай Блыshко, Николай Федорович и я. Вскоре к нам примкнули Петр, Федор и Серафим Ясюковичи. Мы связались с местными активистами Петром Адамовичем Волком, Сергеем Алексеевичем Мешко, Иваном Павловичем Волком. Действовать начали вместе, хотя и без заранее разработанного плана.

Провели совещание, на котором была создана подпольная группа. В нее поначалу вошли три комсомольца — Николай Блыshко, Устин Ясюкович и я, а также местные активисты Петр Волк и Федор Ясюкович. Остальных по соображениям конспирации решили в группу временно не вовлекать, хотя постоянно поддержи-



С.С.Татун.

бы в тылу врага. Я принимал участие в создании Мядельского, Дуниловичского, Докшицкого и ряда других районных комитетов комсомола.

Друкуецца па кн.: Люди нарочанского края: Воспоминания участников революционной борьбы и Великой Отечественной войны. Мн., 1975. С. 124—131.

вали с ними связь, расширяли контакты с активистами других деревень.

В первую очередь решили наладить слушание радиопередач, чтобы быть в курсе событий и разъяснять населению действительное положение на фронте, опровергать лживую фашистскую пропаганду. Радиоприемник был у меня, но установили его на хуторе у Федора Ясюковича, расположенному в более глухом месте. По вечерам мы приходили туда, устанавливали антенну и слушали радиопередачи. Сначала ничего не могли уловить, кроме передач из оккупированного Минска, но постепенно слышимость улучшилась. Стارались побольше записать, а на следующее утро рассказать последние известия советским людям. С большой радостью приняли сообщение о разгроме немецких войск под Москвой в декабре 1941 года. С быстрой молнией разнеслось оно по окрестным деревням.

Предпринимали настойчивые попытки связаться с партизанами. Но где их найти? Помог простой случай. Однажды я пошел к знакомому леснику попросить дров. Разговорились. От него узнал под строгим секретом, что в лесу он встречал двух вооруженных мужчин. В беседе они интересо-

совались новостями, настроением местных жителей, сопротивлением оккупантам.

— Кто они такие? — нетерпеливо спросил я.

— Один житель деревни Ольцы Григорий Крюков, другого не знаю.

Григория Зиновьевича я хорошо знал до войны и решил с ним связаться. В дождливую осеннюю ночь, вооружившись наганом, направился на хутор Ольпы к жене Крюкова в надежде, что через нее свяжусь с Григорием. Однако она ничем не смогла помочь. Со слезами на глазах женщина рассказала, что в один из июльских дней 1941 года гитлеровцы арестовали Григория и сейчас она ничего о нем не знает. На прощание я сказал, что у меня есть патроны, и я хотел бы передать их ее мужу — пусть он в любое время зайдет ко мне или к Федору Ясюкевичу. Патроны действительно помогли мне связаться с Крюковым, но не так скоро.

В одну из весенних ночей 1942 года во дворе своего дома я услышал легкий шорох. Выйдя тихонько во двор и осторожно выглядывая из-за угла (уж не полицейские ли пришли за мной?), увидел двух человек с винтовками, к которым были примкнуты штыки. «Это Крюков! — мелькнуло в голове. — Полиция со штыками не ходит». Смело подхожу к ним, поздоровались. Затем отошли в сторонку, сели за кустами и стали беседовать.

Оказалось, что Крюкову удалось бежать от гитлеровцев, которые намеревались его расстрелять. Это произошло 29 июля, а днем позже он встретился с младшим командиром Красной Армии Александром Петровичем Малофеевым, вырвавшимся из окружения. Решили действовать совместно. Осень и зиму провели в трудных условиях, а сейчас, с наступлением весны, создают партизанский отряд.

Я поведал Крюкову, что у нас есть группа, имеется оружие, и мы хотим присоединиться к ним.

— А ребята надежные? — поинтересовался Григорий Зиновьевич.

— Вполне, — ответил я.

На прощание договорились, что будем поддерживать связь через брата Крюкова Матвея. В память о встрече обменялись личным оружием. Тяжелый маузер Гриши перекочевал в мой карман, а к нему — мой наган. Расстались друзьями.

О моей встрече с партизанами стало известно членам нашей группы, а затем и другим лицам. И если раньше мне самому приходилось подыскивать людей, выяснять их настроение, то теперь многие шли сами. Так, весной 1942 года из деревни Веретен прибыл Серафим Мешко и завел разговор о том, что он хотел бы приобрести оружие, которое нужно двум бойцам, бежавшим из плена.

Зная Мешко как советского патриота, я дал ему винтовку и пожелал встретиться с его людьми. Майской ночью 1942 года они явились ко мне в сарай. Это были вышедший из окружения боец Борис Прокоров и бежавший из плена танкист старшина Анатолий Судариков (впоследствии командир партизанского отряда имени Суворова). Парни рассказали, что ищут связь с партизанами, чтобы снова стать в боевой строй. Имеют наган и гранату. Беседовали долго, я старался изучить их настроение.

В разговорах прошла вся ночь. На день отвел ребят на хутор к Федору Ясюкевичу (мой дом очень близко от дороги). Обсудили положение. Что делать дальше? А вдруг провокация? Решили связаться с Крюковым и обо всем рассказать ему. Вскоре я уже беседовал в кустарнике с Григорием Зиновьевичем и Малофеевым.

— Ты, Семен, очень доверчив. А вдруг это немецкие шпионы? — сказал Крюков.

Я пытался его уговорить, что нужно все-таки с ребятами встретиться и побеседовать, ведь он ничем не рискует. Меня поддержал Малофеев. Он высказал желание встретиться с Судариковым, который назывался его земляком.

Встреча состоялась следующей ночью в бане близ хутора Федора Ясюкевича. Во время беседы достигли полного взаимопонимания. В направлении леса ушли четыре вооруженных молодых человека. Мы с Федором смотрели им вслед, радуясь от души, что наши силы растут, и ничуть не жалея, что из нашего «арсенала» пришлось выдать две винтовки.

Некоторое время спустя группа Крюкова пополнилась еще одним членом. Через несколько дней я беседовал в сарае с бежавшим из плена Иваном Когутом. Это был рослый, худой парень, горевший желанием бороться с гитлеровцами и искавший партизан. Прибыл ко мне по той же цепоч-

ке через Серафима Мешко. Крюков с радостью принял его, тем более что мы с Федором вручили ему винтовку с патронами и выдали для группы на всякий случай еще четыре винтовки. К этому времени в группу Крюкова влились Федор Никитин и его жена Евдокия из Постав и бежавший из-под расстрела житель Дуниловичского района Кузьма Холево.

Группа Крюкова стала совершать налеты на полицейские участки, громить волостные управы, уничтожать карателей. Так, летом 1942 года была разгромлена Лисицкая, а затем Козловщинская, Залесская управы, разрушено много километров телефонной связи. Захваченная в Козловщинской волости пишущая машинка со служила нам добрую службу. На ней мы печатали листовки, сводки Совинформбюро. Неумело, одним пальцем, от темна до темна выстукивали на машинке пламенные слова обращения к населению, призывающие к борьбе с фашистскими поработителями.

Между тем события развивались своим чередом. Однажды летом по рекомендации жителя деревни Волки Николая Михайловича Гинько в группу прибыл бежавший из плена красноармеец Василий Фирсов. После побега из плена он наткнулся в Свенчанском районе на группу партизан во главе с Ф.Г.Марковым. Фирсов некоторое время находился в этой группе, но его отправили добывать себе оружие. Красноармеец был болен, и он пролежал у меня в сарае более недели. За это время удалось связаться с партизанами. Крюков отсутствовал, к нам с Федором прибыли Судариков с двумя бойцами. Решили встретиться с Марковым. Ради такого случая пришлось вооружить Фирсова винтовкой, которую имел Устин Ясюкевич.

До этого со мной связались два местных парня из Козловщинского сельсовета — бывший участковый уполномоченный Иван Кожух и комсомолец Виктор Сакович. Кожуха я знал лично. Мне было известно, что он подвергался избиениям и преследованиям со стороны местной полиции, жил на полулегальном положении. Я принял его с радостью, считая полезным человеком для нашей группы. Кожух попросил меня связать его с партизанами. Не рассказывая ничего конкретно о своих товарищах, словно предчувствуя беду, я пообещал, что

пришлю к нему партизан и он может к ним присоединиться. Впоследствии Иван Кожух и Виктор Сакович были принятые в группу Крюкова, но, пробыв в ней некоторое время, отпросились домой повидаться с семьями и там были сквачены фашистами.

Кроме меня и Матвея Крюкова, других людей, связанных с партизанами, Кожух и Сакович, к счастью, не знали.

Солнце уже клонилось к заходу, когда к дому хутора Ольцы, где жил Матвей Крюков, подъехали на подводах гитлеровцы.

— Ты имеешь связь с партизанами! Веди нас к ним! — закричал офицер и ударил Матвея по лицу.

Крюков отрицал всякую связь с братом и партизанами. Тогда его повалили на землю, избили шомполами, а когда это не помогло, усадили на подводу и повезли с собой. Не проехали они и сотни метров, как из кустов раздались выстрелы Григория Крюкова и его друзей. Матвей спрыгнул с повозки и бросился бежать. По нему открыли беспорядочную стрельбу. Подбегая к кустам, почувствовал, что ему обожгло правую ногу. Пробежав несколько шагов, он упал, теряя сознание. Его поддержали крепкие руки брата и партизан.

Тревожным эхом отзывались во мне эти выстрелы, которые я хорошо слышал, работая у себя в огороде. «Что-то случилось неладное», — подумалось мне.

На следующий день под вечер я собирался на прогулку. Была суббота.

— Сходи за водой, — попросила меня мать.

— Пусть Коля сходит (это мой брат), — сказал я и продолжал бриться.

Брат взял ведра и направился к колодцу.

Когда я выглянул в окно, то увидел, что он возвращается в сопровождении пятерых немцев. В висках у меня застучало. «Это за мной» — мелькнула мысль. Я прыгнул на чердак, бросив на ходу матери:

— Скажи, что меня нет дома, ушел гулять.

Раздались тяжелые шаги фашистов. Я на чердаке без оружия. Тяжелый маузер Крюкова, мешавший мне во время работы, лежит в сене. Хватаю железный лом и жду. Враги один за другим заходят в дом. Я покошачьи прыгаю с чердака и бегу за угол



Н.Р.Дзіковіч.

к вишням, а затем в овраг, в кустарник. Погони нет — значит, ушел незаметно.

Вскоре в кустах слышу тихий свист. Меня окликают брат Николай и Петр Адамович Волк, который тоже узнал о случившемся. Николай принес маузер. Ясно одно: возврата к прежней, далеко не мирной, жизни для меня больше нет. Надо переходить на путь открытой партизанской борьбы с гитлеровцами.

Присоединяюсь к группе Крюкова. Вернее, за мной пришли: на второй день там уже узнали о моем положении. Оказывается, Сударикову удалось связаться с группой Маркова в Свенцянском районе, а Крюкову — с группой партизан Поставского района. Назначили встречу в смыцком лесу Дуниловичского района.

Клятву вернасці стрымалі З успамінаў Н.Р.Дзіковіча

Нікандр Раманавіч Дзіковіч нарадзіўся ў в. Чарэмшнікі Пастаўскага раёна. З ліненя па каstryчнік 1941 г. быў членам антыфашысцкай падпольнай групы, з каstryчніка 1941 г. па жнівень 1943 г. — сувязны партызанскаага атрада, са жніўня 1943 г. па ліпень 1944 г. — партызан атрада № 3 брыгады «Спартак». Узнагароджаны пяццю медалямі.

Когда Поставщина была оккупирована фашистами, начались аресты и расстрелы местных жителей. На тайном собрании мы поклялись бороться против врага до последнего дыхания.

— Где добыть оружие? — спрашивали мои друзья.

— У гитлеровцев, — ответил я и решил доказать это на деле.

Мне было известно, что фашисты приезжают купаться в район лесничества

До встречи оставалось немного времени. Наша группа пополнилась еще двумя членами и насчитывала уже одиннадцать бойцов. Вновь прибывшими были бежавшие из плена младший лейтенант Сергей Шашков и красноармеец Алексей (из-за маленького роста прозванный «карандашом»). Обоим путь к партизанам указал житель деревни Гиньки, бывший председатель сельпо Николай Петрович Счастный.

Стояли теплые дни, но уже чувствовалось приближение осени. В одну из лунных ночей мы направились в сторону смыцкого леса, где нас поджидали связные из поставской группы. На следующую ночь на небольшую поляну явились все почти одновременно. Взаимное знакомство, рукопожатия, расспросы, беседы.

Всего нас оказалось 33 человека — сила, с помощью которой можно сделать многое.

Днем провели собрание. Его открыл Ф.Г.Марков. Он коротко рассказал о себе, о наших дальнейших задачах, предложил избрать командира группы. Своим вожаком мы единогласно избрали Федора Григорьевича Маркова.

С этого времени начинается новый этап борьбы вилейских партизан.

*Друкуюцца па кн.: Люди нарочанскага края:
Воспоминания участников борьбы и Великой
Отечественной войны. Мн., 1975. С. 246 — 251.*

«Озерки». Здесь в сосновом бору находилось озеро, берега которого были окаймлены кустами. Оттуда я наблюдал за гитлеровцами несколько дней. И вот наступил подходящий момент. Только что уехала группа из пяти человек, как приехали на машине двое. О чем-то посоветовавшись, они махнули рукой и полезли в воду. Машину оставили метрах в ста от меня. Я подполз к ней, открыл дверцу. Один из гитлеровцев заметил меня, крикнул: «Хальт!» Я вскинул автомат и дал длинную очередь. На воде остались лишь два круга. Захватив второй автомат, скрылся в лесу.

Вернувшись в деревню, я обо всем рассказал подпольщикам. Они поздравили меня с удачной «охотой». Таким образом, было добыто первое оружие.

— Теперь нам есть чем воевать, — сказал комсомолец Сергей Дикович.

Летом 1941 года к нам пришел Геннадий Лысенок, вожак Половской подпольной комсомольской организации. С виду он был еще совсем молод. Совместно с Сергеем и Леонидом Диковичами в нашей деревне и в Василинах были созданы две подпольные комсомольские группы по десять человек в каждой. Они поклялись мстить врагу, делать все, чтобы приблизить победу над захватчиками. Комсомольцы раздобыли пишущую машинку, на которой печатали листовки.

Мы, старые подпольщики, состояли тогда в антифашистской группе и готовились создать партизанский отряд. С комсомольцами у нас существовала тесная связь. Почти во всех деревнях по берегам реки Дисенки от городского поселка Шарковщина до местечка Козяны были созданы подпольные комсомольские группы и антифашистские организации.

Немецкие прихвастни установили за подпольщиками слежку. В мае 1942 года в деревню ворвался отряд гитлеровцев. Они окружили мой дом и дом депутата сельсовета Татьяны Ивановны Гринько. Начали стрелять зажигательными патронами и кричать:

— Бандиты, выходите!

Однако наши семьи заблаговременно ушли в лес и только поэтому остались живыми. Гитлеровцы схватили и расстреляли трех моих братьев: Евстафия, Анания и Зосима. Я поклялся отомстить и за смерть братьев, и за горе матери.

В тот день в деревне погибло десять человек. Среди них комсомольцы Леонид и Сергей Диковичи, отец Сергея Иван Климентьевич. Одновременно были расстреляны Борис Иванович и Елизавета



Я.В.Касарэўскі.

Егоровна Диковичи, Евгения Ивановна и Татьяна Ивановна Гринько.

Такая же расправа была учинена в соседней деревне Василины. Фашисты схватили комсомолок Евгению Машару, Марию Лапоть, Клавдию Романович, пионерку Марию Лысенок, ее мать Олимпиаду Ивановну Лысенок и других — всего 16 человек. Гитлеровцы не подпустили близко односельчан. Однако далеко был слышен призыв подпольщиков:

— Пусть живет Советская Родина! Отомстите за нас!

Летом 1942 года в козянских лесах начал действовать партизанский отряд «Спартак» во главе с Аркадием Николаевичем Пономаревым. Десятки наших подпольщиков стали связными, а затем партизанами этого отряда, выросшего впоследствии в бригаду. Партизаны с помощью связных и населения разгромили вражеские гарнизоны в Плятерове, Опсе, Иодах, спускали под откос вражеские эшелоны, нарушили связь, взрывали мосты на железных и шоссейных дорогах. Оккупанты чувствовали себя на белорусской земле, как в осажденной крепости.

Друкунца па кн.: Люди нарочанского края: Воспоминания участников революционной борьбы и Великой Отечественной войны. Мн., 1975. С. 269—271.

Я верыу у перамогу

З успамінаў Я.В.Касарэўскага

Яўстафій Валяр'янавіч Касарэўскі родам з в. Козкі Вялікія Пастаўскага раёна. Да вайны працаў рахункаводам калгаса «Чырвоная звязда». У час вайны — сакратар падпольнай камсамольскай арганізацыі ў в. Козкі Вялікія Пастаўскага раёна, сувязны, затым партызан-кулямётчык атрада імя А.В. Суворава брыгады імя К.Я. Варашылава. Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Працоўнага Чырвонага Сцяга і шасцю медалямі.

...Наши войска отступали. Я и другие ребята моего возраста считали своим долгом немедленно идти в ряды действующей армии, но армия отступала и мы — комсомольцы Сергей Зарецкий, Дмитрий Кукальский, Леонид Дикович, Николай Янучковский и я — добрались до Полоцка в надежде, что здесь будем мобилизованы в

армию. Но в первых числах июля 1941 года руководящими работниками Поставского района мы были отправлены назад с тем, чтобы на оккупированной территории организовать борьбу против врага.

Вернулись сбежавшие в 1939 году по-мешки, кулаки, осадники. Подняли головы антиколхозные элементы. Начались аресты коммунистов, комсомольцев, активистов сельского Совета, организаторов колхозов. Были схвачены и зверски замучены в тюремных застенках секретарь Куропольского сельского Совета К.Шоколо (он же был секретарем нашей первичной комсомольской организации), председатель колхоза деревни Курополье Григорий Кундро, счетовод колхоза деревни Лапоси Ананий Дикович.

В начале августа 1941 года в нашу деревню нагрянули гитлеровцы, чтобы арестовать меня и бывшего председателя колхоза Николая Александровича Диковича. Мне удалось скрыться, перебравшись за реку Лучайку, по которой в то время проходила установленная гитлеровцами граница между Белоруссией и Литвой. Избив родителей, фашисты приказали им найти меня и доставить в комендатуру. К сожалению, Н.А.Диковичу не удалось скрыться: он был болен и находился дома. Его зверски избили, увезли в Поставы и там расстреляли.

С этого времени я перешел на полулегальное положение. На таком же положении находились комсомольцы нашей и соседних деревень — Дмитрий Кукальский, Сергей Зарецкий, Николай Янучковский, Леонид Дикович (сын расстрелянного председателя колхоза), Николай Сидорович и другие.

Из названных выше комсомольцев в нашей деревне была создана подпольная организация, которую я возглавил. Мы поставили перед собой задачу — сохранить жизнь комсомольцев, активистов сельского Совета и колхоза от ареста и расстрелов. С этой целью в деревнях было установлено круглосуточное дежурство, порядок и сигналы оповещения при появлении фашистов. Ночью дома никто из нас не ночевал. К участию в подпольной работе привлекли несоюзную молодежь, выходцев из семей бедняков.

Наши действия стали более активными и целенаправленными с приходом в

деревню осенью 1941 года Якова Александровича Пронько, который до войны работал здесь учителем начальной школы. Временно он скрывался в сарае Сергея Зарецкого. Кроме меня и Сергея, о его пребывании никто не знал. Мы встречались с Я.А.Пронько, приносили ему еду и получали задания по подпольной работе.

Кроме комсомольцев среди населения агитационную работу проводили активисты старшего возраста: в деревне Козки — Федор Янучковский, Иосиф Лысенок, Юлиан Мукель, Афанасий Татаренко, в деревне Детково — Семен Романович, Дионисий Свило, Иван Сидорович, в деревне Лапоси — Ананий Дикович, Донат Сороко, Никодим Сидорович, Федор Пушкар, в деревне Курополье — Григорий Кундро, Евгений Сидорович, Григорий Гирсо. Они разоблачали лживую вражескую пропаганду, укрепляли у людей веру в победу над врагом.

Комсомольцы, активисты из числа несоюзной молодежи и лица старшего возраста проводили большую организаторскую и массово-политическую работу среди населения. Они принимали по радио и распространяли сводки Совинформбюро, размножали и распространяли листовки, собирали оружие, в дни революционных праздников вывешивали красные флаги на зданиях немецких учреждений, домах старост и на телефонных столбах, срывали мероприятия оккупационных властей по сбору скота и теплой одежды для немецкой армии, вывозу населения в Германию, ремонту мостов и дорог.

В дальнейшем наша комсомольская организация выполняла задания партизанских групп и отрядов, которые мы получали от Я.А.Пронько и В.Н.Осененко. Они часто посещали нас, информировали о боевых действиях партизан, подпольных партийных и комсомольских организаций Поставщины.

Весной 1943 года я вступил в партизанский отряд имени Суворова бригады имени Воропилова. Здесь мне вручили пулемет, снятый с подбитого советского танка. К нему приделали ножки. В качестве пулеметчика участвовал во многих боевых операциях, проводившихся отрядом.

Другоеца па кн.: Люди нарочанского края: Воспоминания участников революционной борьбы и Великой Отечественной войны. Минск, 1975. С. 266 — 268.

Вілейскае партызанскае злучэнне

Створана ў ліпені — жніўні 1943 г. Вілейскім падпольным абкомам КП(б)Б. Узначальвалася ваенна-аператыўным аддзелам Вілейскага падпольнага абкома КП(б)Б. Кіруючы склад злучэння: 1-ы сакратар Вілейскага падпольнага абкома КП(б)Б І.Ф.Клімаў, начальнік ваенна-аператыўнага аддзела Ф.Р.Маркаў. Тэрыторыя вобласці была падзелена на 3 зоны: Паўднёва-Усходнюю, Цэнтральную, Паўпачиную (у паўнаважаныя па зонах П.А.Жуковіч, А.А.Манахаў, В.А.Цітавец), у кожнай створаны аператыўныя групы падпольных абкомаў КП(б)Б і ЛКСМБ, замацаваны партызанская брыгады і атрады.

Яднала 18 партызанскіх брыгад — 4-ю Беларускую, «За Радзіму», «За Савецкую Беларусь», імя Будзённага, імя Варашылава, імя Гастэлы, імя Даватара, імя Жукава, імя Калініна, імя Кутузава, імя Ракасоўскага, імя Суворава 1-ю, імя Суворава 2-ю, імя Фрунзе, імя ПК КП(б)Б, імя У.І.Леніна, «Кастрычнік», «Снартак», 5 асонаў дзеінных атрадаў — Агітацыйны імя Горкага, «Баец» імя Катоўскага, імя Панамарэлкі, Суслава; усяго каля 12 тыс. партызан. А.С.АЗОГЧЫКУ, А.І.ВАЛЬНІЦУ, Ф.Р.Маркаў, Г.І.Маслоўскай, П.М.Машэраву прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.

І.Ф.Клімаў.

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне. 1941—1945.
Мн., 1990. С. 122.

Партызанскія фарміраванні, якія дзеінічалі на тэрыторыі Пастаўскага раёна

БРИГАДА им. К.Е.ВОРОШИЛОВА

Создана в конце ноября 1942 г. на базе отдельных отрядов им. А.В.Суворова и «Истребитель», действовавших в Мядельском районе. 31 января 1943 г. она объединилась с прибывшей из Докшицкого района бригадой Ф.С.Шляхтунова, в составе которой было 4 отряда, и стала насчитывать 6 отрядов (1, 2, 3, 4, 5, 6-й). Позже организован 7-й отряд им. В.И.Чапаева.

16 марта 1943 г. на основании распоряжения БШПД бригада им. К.Е.Ворошилова разукрупнилась. Из ее состава выделились отряды 1-й и 2-й, на базе которых воссоздана бригада Ф.С.Шляхтунова, и 3-й, 4-й. В бригаде им. К.Е.Ворошилова остались отряды 5-й им. А.В.Суворова, 6-й «Истребитель» и 7-й им. В.И.Чапаева, позже организованы отряды им. Александра Невского, им. А.Я.Пархоменко, им. М.И.Ку-



І.Ф.Клімаў (у першым радзе ў цэнтры) у час адной з паслявасных сустрэч з быльмі партызанамі брыгады імя К.Я.Варашылава.

тузова, им. М.И.Калинина, «Грозный», «Слава», «Победа», им. С.Г.Лазо, им. П.И.Багратиона.

Командиру бригады Ф.Г.Маркову и заместителю комиссара по комсомольской работе отряда им. А.Я.Пархоменко А.И.Масловской присвоено звание Героя Советского Союза.

Бригада действовала в Мядельском, Поставском, Дуниловичском, Островецком, Свирском, Сморгонском, Куренецком, Глубокском, Кrivичском районах Вилейской области и Свентянском районе Литовской ССР.

Соединилась с частями Красной Армии 4 июля 1944 г. в составе 12 отрядов общей численностью 1865 партизан. Из них: мужчин — 1749, женщин — 116; белорусов — 904, русских — 575, украинцев — 121, других национальностей — 257; членов ВКП(б) — 62, кандидатов — 53, членов ВЛКСМ — 300, беспартийных — 1450.

Национальная принадлежность 8 человек не установлена.

Командиры бригады: Марков Федор Григорьевич (ноябрь 1942 — январь 1943, март 1943 — февраль 1944), Шляхтунов Федор Сазонович (январь 1943 — март 1943), Крысов Иван Никанорович (февраль 1944 — июль 1944).

Комиссары: Марков Федор Григорьевич (январь 1943 — март 1943), Евмененко Иван Максимович (август 1943 — декабрь 1943), Шевченко Алексей Ильич (январь 1944 — июль 1944).

Начальники штаба: Саулевич Владимир Владимирович (ноябрь 1942 — август 1943), Крысов Иван Никанорович (август 1943 — февраль 1944), Карабанов Леонид Иванович (февраль 1944 — июль 1944).

Отряд им. А.В.Суворова

Организован в мае 1942 г. на базе диверсионной группы Ф.Г.Маркова, направленной в тыл врага по заданию ЦК КП(б)Б в августе 1941 г., и партизанских групп С.А.Пронько, Г.З.Крюкова, А.А.Сударикова, которые действовали в Поставском и Дуниловичском районах с осени 1941 г. С 31 января по 16 марта 1943 г. входил в состав бригады 5-м отрядом.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 203 партизана.

Командиры отряда: Марков Федор Григорьевич (май 1942 — ноябрь 1942), Судариков Анатолий Алексеевич (ноябрь 1942 — июль 1944).

Комиссары: Малыгин Иван Федорович (май 1942 — март 1943), Пронько Сергей Александрович (март 1943 — сентябрь 1943), Пронько Яков Александрович (сентябрь 1943 — декабрь 1943), Книга Макар Филиппович (декабрь 1943 — июль 1944).

Начальники штаба: Саулевич Владимир Владимирович, Шашков Сергей Георгиевич (погиб), Чешенко Николай Михайлович.

Отряд «Истребитель»

Образован 21 октября 1942 г. на базе диверсионной группы В.Т.Цабо, прибывшей в июне 1942 г. по заданию ЦК КП(б)Б из советского тыла в Молодечненский район. С 31 января по 16 марта 1943 г. действовал в бригаде 6-м отрядом.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 187 партизан.

Командиры отряда: Цабо Владимир Тихонович, Сивенков Прохор Мартынович, Жуков Афанасий Васильевич (погиб), Подольный Михаил Павлович.

Комиссары: Высоцкий Николай Adamovich, Подольный Михаил Павлович, Королев Григорий Николаевич, Чмеров Виктор Макеевич.

Начальники штаба: Соболев Александр Алексеевич (погиб), Кононенко Алексей Андреевич (погиб), Королев Григорий Николаевич, Долгих Иван Андреевич, Вышинский Александр Михайлович.

Отряд им. В.И.Чапаева

Создан 13 февраля 1943 г. на базе группы Н.Г.Сидякина, направленной в тыл противника Вилейским обкомом КП(б)Б в ноябре 1942 г. До 16 марта 1943 г. действовал в бригаде 7-м отрядом.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 215 партизан.

Командир отряда — Сидякин Николай Григорьевич (февраль 1943 — июль 1944).

Комиссары: Верас Николай Павлович (февраль 1943 — февраль 1944), Рублевский Петр Егорович (февраль 1944 — июль 1944).

Начальники штаба: Мульков Константин Петрович (февраль 1943 — март 1944),

Партызанська фарміраванні, які дзейнічалі на тэрыторыі раёна

Кудрявцев Николай Дмитриевич (март 1944 — июль 1944).

Отряд им. Александра Невского

Организован 12 мая 1943 г. на базе диверсионной группы Н.В.Степанова.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 111 партизан.

Командир отряда — Степанов Николай Васильевич (май 1943 — июль 1944).

Комиссары: Малыгин Иван Федорович (май 1943 — октябрь 1943), Марков Иван Михайлович (октябрь 1943 — декабрь 1943), Гуков Иосиф Сидорович (январь 1944 — июль 1944).

Начальник штаба — Варламов Сергей Александрович (май 1943 — июль 1944).

Отряд им. А.Я.Пархоменко

Образован 19 мая 1943 г. из личного состава, выделенного бригадой. На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 137 партизан.

Командиры отряда: Сивенков Прохор Мартынович (май 1943 — октябрь 1943), Кудрявцев Николай Дмитриевич (ноябрь 1943 — март 1944), Мульков Константин Петрович (март 1944 — июль 1944).

Комиссары: Малыгин Иван Федорович, Вышинский Александр Михайлович, Королев Григорий Николаевич.

Начальники штаба: Краснобаев Николай Петрович, Долгих Иван Андреевич.

Отряд им. М.И.Кутузова

Создан 20 июля 1943 г. на базе диверсионной группы А.Т.Супрягина (погиб), действовавшей в Ошмянском районе.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 240 партизан.

Командир отряда — Рылов Виктор Сергеевич (июль 1943 — июль 1944).

Комиссары: Зинаков Николай Иванович (июль 1943 —), Запевалов Александр Иванович, Пиотух Иван Иосифович.

Начальник штаба — Наумов Василий Григорьевич.

Отряд им. М.И.Калинина

Организован 28 августа 1943 г. из личного состава, выделенного бригадой.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 112 партизан.

Командиры отряда: Саулевич Владимир Владимирович (август 1943 — октябрь 1943), Лесков Михаил Филиппович (октябрь 1943 — июль 1944).

Комиссары: Пелюхов Василий Мефодиевич (август 1943 — октябрь 1943), Подливахин Петр Федорович (декабрь 1943 — июль 1944).

Начальники штаба: Малофеев Александр Петрович (сентябрь 1943 — ноябрь 1943), Кузьмичев Александр Михайлович (— июль 1944).

Отряд «Грозный»

Образован в октябре 1943 г. из личного состава, выделенного бригадой.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 116 партизан.

Командир отряда — Крюков Григорий Зиновьевич (октябрь 1943 — июль 1944).

Комиссар — Зинаков Николай Иванович (январь 1944 — июль 1944).

Начальник штаба — Малофеев Александр Петрович (ноябрь 1943 — июль 1944).

Отряд «Победа»

Организован в декабре 1943 г. из личного состава, выделенного бригадой.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 107 партизан.

Командир отряда — Галушко Арсений Гордеевич (декабрь 1943 — июль 1944).

Комиссар — Марков Иван Михайлович (январь 1944 — июль 1944).

Начальники штаба: Краснобасов Николай Петрович (март 1944 — апрель 1944, погиб), Брызгалов Федор Иванович (май 1944 — июль 1944).

Отряд «Слава»

Сформирован в декабре 1943 г. из личного состава, выделенного бригадой.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 108 партизан.

Командир отряда — Осененко Василий Николаевич (декабрь 1943 — июль 1944).

Комиссар — Пронько Яков Александрович (декабрь 1943 — июль 1944).

Начальник штаба — Продько Стефан Владимирович (март 1944 — июль 1944).

Разведотряд им. С.Г.Лазо

Организован в январе 1944 г. из личного состава, выделенного бригадой.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 152 партизана. Командир отряда — Полоник Василий Иванович (январь 1944 — июль 1944).

Комиссар — Селявский Виктор Васильевич (февраль 1944 — июль 1944).

Начальники штаба: Бородич Вячеслав Павлович, Данилевский Федор Федорович (март 1944 — июль 1944).

Отряд им. П.И.Багратиона

Образован в январе 1944 г. на базе группы В.В.Савченко, выделившейся в июле 1943 г. из состава 3-й Белорусской бригады Витебской области.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 52 партизана.

Командиры отряда: Савченко Василий Васильевич (январь 1944 — март 1944, погиб), Бородич Николай Иванович (апрель 1944 — июль 1944).

Комиссар — Ващепко Павел Семенович (март 1944 — июль 1944).

Начальник штаба — Кондрашев Андрей Васильевич (январь 1944 — июль 1944).

1-я БРИГАДА им. А.В.СУВОРОВА

Создана 2 марта 1943 г. приказом БШПД из группы партизан отряда «Спартак», вышедшей в ноябрь 1942 г. во время карательной экспедиции врага в Россонский район Витебской области. При формировании бригады созданы отряды им. К. Е. Ворошилова, «Большевик», им. В. П. Чкалова. В мае — июле 1943 г. часть ее личного состава передана отряду «Спартак», в октябре в бригаде сформирован отряд «Комсомолец».

Бригада действовала в Плисском, Дисненском, Дуниловичском, Шарковщинском районах.

Соединилась с частями Красной Армии 1 — 4 июля 1944 г. в составе 4 отрядов общей численностью 225 партизан. Из них: мужчин — 193, женщин — 32; белорусов — 150, русских — 42, украинцев — 7, других национальностей — 26, членов ВКП(б) — 6, кандидатов — 8, членов ВЛКСМ — 69, беспартийных — 142.

Командиры бригады: Хомченко Петр Антонович (март 1943 — март 1944; июнь 1944 — июль 1944), Раевский Трофим Корнеевич (март 1944 — апрель 1944, и. о.),

Клецов Алексей Тимофеевич (май 1944 — июнь 1944, и. о.).

Комиссар — Усов Николай Егорович (апрель 1943 — июль 1944).

Начальники штаба: Пивкин Федор Денисович (март 1943 — июнь 1943), Раевский Трофим Корнеевич (июнь 1943 — март 1944; май 1944 — июль 1944), Клецов Алексей Тимофеевич (март 1944 — апрель 1944, и. о.).

Отряд им. К.Е.Ворошилова

Организован 2 марта 1943 г. из группы партизан отряда «Спартак». На день соединения с частями Красной Армии, 4 июля 1944 г., насчитывал 31 партизана.

Командиры отряда: Нежинский Александр Георгиевич (март 1943 — май 1943; июнь 1943 — май 1944, погиб), Клецов Алексей Тимофеевич (май 1943 — июнь 1943, и. о.), Комаров Анатолий Федорович (май 1944 — июль 1944).

Комиссары: Клецов Алексей Тимофеевич (март 1943 — март 1944), Комаров Анатолий Федорович (март 1944 — май 1944).

Начальники штаба: Шафранский Василий Федосович (март 1943 — апрель 1943, погиб), Гурьянов Павел Васильевич (апрель 1943 — июль 1944).

Отряд «Большевик»

Образован 2 марта 1943 г. из группы партизан отряда «Спартак». На день соединения с частями Красной Армии, 4 июля 1944 г., насчитывал 56 партизан.

Командир отряда — Акайкин Алексей Васильевич (март 1943 — июль 1944).

Комиссары: Иванов Иван Авксентьевич (март 1943 — сентябрь 1943), Ерашов Иван Андреевич (сентябрь 1943 — июль 1944).

Начальники штаба: Гумаров Михаил Мусович (март 1943 — сентябрь 1943), Вяльцын Дмитрий Федорович (сентябрь 1943 — апрель 1944, погиб), Красильников Иван Алексеевич (апрель 1944 — июль 1944).

Отряд им. В.П.Чкалова

Сформирован 2 марта 1943 г. из группы партизан отряда «Спартак». В мас основная часть его личного состава передана отряду «Спартак», а оставшиеся партизаны влиты в отряды им. К. Е. Ворошилова и «Большевик». В июне 1943 г. отряд

Партызанская фарміраванні, якія дзейнічалі на тэрыторыі раёна

воссоздан из личного состава, выделенного бригадой.

На день соединения с частями Красной Армии, 1 июля 1944 г., насчитывал 65 партизан.

Командир отряда — Очеев Иван Федорович (март 1943 — июль 1944).

Комиссар — Гридин Григорий Митрофанович (март 1943 — июль 1944).

Начальники штаба: Васильев Федор Сафонович (март 1943 — август 1943), Мухин Дмитрий Васильевич (август 1943 — июль 1944).

Отряд «Комсомолец»

Организован 4 октября 1943 г. на базе инициативной группы П. М. Стрельцова, которая была выделена 1-й Дриссенской бригадой Витебской области и направлена в Вилейскую область в марте 1943 г.

На день соединения с частями Красной Армии, 4 июля 1944 г., насчитывал 48 партизан.

Командиры отряда: Стрельцов Павел Михайлович (октябрь 1943 — май 1944, погиб), Муравицкий Григорий Илларионович (май 1944 — июль 1944).

Комиссары: Муравицкий Григорий Илларионович (октябрь 1943 — январь 1944), Комаров Анатолий Федорович (ян-

варь 1944 — март 1944), Уминский Николай Захарович (март 1944 — апрель 1944), Крючков Николай Николаевич (апрель 1944 — июль 1944).

Начальники штаба: Комаров Анатолий Федорович (октябрь 1943 — январь 1944), Крючков Николай Николаевич (январь 1944 — апрель 1944), Муравицкий Григорий Илларионович (апрель 1944 — май 1944), Гладышев Николай Ильич (май 1944 — июль 1944).

БРИГАДА им. К.К.РОКОССОВСКОГО

Создана в июле 1942 г.

1 июля 1942 г. по распоряжению Военного совета 29-й армии в Россонский район Витебской области прибыл 17-й отряд особого назначения во главе с А. И. Петраковым. К этому времени под руководством Россонского подпольного райкома КП(б)Б в районе действовали отряды им. И. В. Сталина, им. К. Е. Ворошилова, им. В. И. Чапаева, им. В. П. Чкалова и им. В. М. Молотова. Командование 17-го отряда объединило их в бригаду «За Советскую Белоруссию» (26 марта 1943 г. переименована в им. К. К. Рокоссовского), включив в нее и свой отряд. В состав бригады затем вошли отдельные отряды им. Сергея, им. Н. А. Щорса, а также дей-



У час сустэречы былых партызан брыгады імя К.К.Ракасоўскага ў г.п. Варапаева 23 чэрвеня 1979 г.

ствовавший в Освейском районе им. М.В.Фрунзе.

Позже создаются отряды: в Россонском районе — 2-й им. И.В.Сталина, им. В.И.Ленина, им. Г.И.Котовского, им. С.М.Кирова, им. М.И.Калинина; в Дриссенском — им. М.В.Фрунзе, им. М.И.Калинина, им. С.М.Кирова, им. А.Невского; в Освейском — им. А.А.Жданова, им. Г.К.Орджоникидзе, им. А.Я.Пархоменко. Их свели по месту дислокации в группы отрядов Россонского, Дриссенского и Освейского районов. По распоряжению оперативной группы партизанского движения при Военном совете 4-й ударной армии от 26 августа 1942 г. эти группы отрядов определены самостоятельными бригадами: Россонская им. И.В.Сталина, Дриссенская и Освейская им. М.В.Фрунзе. В составе бригады «За Советскую Белоруссию» остались отряды 17-й, им. Сергея, им. Н.А.Щорса, им. Г.И.Котовского, им. В.И.Ленина и им. А.Я.Пархоменко. В сентябре 1942 г. отряд им. А.Я.Пархоменко выбыл в Вилейскую область, где на его базе был сформирован 1-й батальон, входивший в подчинение бригады до января 1943 г. Согласно указанию БШПД в июне 1943 г. бригада им. К.К.Ракосовского передислоцировалась в Вилейскую область.

Комиссару бригады П.М.Машерову и заместителю командира отряда им. Н.А.Щорса по разведке В.А.Хомченовскому присвоено звание Героя Советского Союза.

Бригада действовала в Россонском, Освейском, Дриссенском, Полоцком районах Витебской, Себежском, Идрицком, Невельском — Калининской, Поставском, Дуниловичском, Докшицком, Миорском, Глубокском, Мядельском — Вилейской областей.

Соединилась с частями Красной Армии 3 июля 1944 г. в составе 7 отрядов общей численностью 915 партизан. Из них: мужчин — 841, женщин — 74; белорусов — 594, русских — 253, украинцев — 32, других национальностей — 36; членов ВКП(б) — 53, кандидатов — 89, членов ВЛКСМ — 226, беспартийных — 547.

Командиры бригады: Петраков Андрей Иванович (июль 1942 — сентябрь 1942), Дормепев Владимир Никифорович (сентябрь 1942 — ноябрь 1942, и. о.; сентябрь 1943 — январь 1944), Романов Александр Васильевич (ноябрь 1942 — март 1943, и. о.; март 1943 — июль 1944).

Комиссары: Романов Александр Васильевич (июль 1942 — март 1943), Нигамаев Шайхуш Нигамаевич (декабрь 1942 — март 1943, и. о.; ноябрь 1943 — июль 1944), Машеров Петр Миронович (март 1943 — ноябрь 1943).

Начальники штаба: Дорменев Владимир Никифорович (июль 1942 — март 1944; май 1944 — июль 1944), Казарцев Георгий Иванович (сентябрь 1943 — январь 1944, и. о.), Щупцкий Владимир Петрович (март 1944 — май 1944).



Урачыстае шэсце да месца мітынгу. Другі злева — былы камандзір брыгады імя К.К.Ракасоўскага А.В.Раманаў.

Отряд им. Сергея

Организован в январе 1942 г. в Себежском районе Калининской области на базе группы патриотов во главе с С.Б.Моисеенко. До июля 1942 г. действовал самостоятельно. Назван именем командира отряда С.Б.Моисеенко, погибшего 18 мая 1942 г.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 196 партизан.

Командиры отряда: Моисеенко Сергей Борисович (январь 1942 — май 1942, погиб), Корякин Степан Харлампиевич (май 1942 — июнь 1942), Сенько Николай Степанович (октябрь 1942 — март 1943), Нигамаев Шайхуш Нигамаевич (март 1943 — ноябрь 1943), Лысов Иван Николаевич (ноябрь 1943 — июль 1944).

Комиссары: Инсафутдинов Разитдин Инсафутдинович (январь 1942 — июль 1942), Козловский Денис Владимирович (июль 1942, погиб), Базыленко Константин Константинович (август 1942), Постников Александр Сергеевич (август 1942 — сентябрь 1942), Нигамаев Шайхуш Нигамаевич (октябрь 1942 — декабрь 1942, и. о.), Крючков Василий Егорович (декабрь 1942 — июнь 1943, погиб), Лысов Иван Николаевич (июнь 1943 — ноябрь 1943), Серков Василий Иванович (ноябрь 1943 — март 1944), Григорьев Николай Федорович (март 1944 — июль 1944).

Начальники штаба: Кичасов Николай Андреевич (январь 1942 — май 1942), Серков Василий Иванович (июль 1942 — ноябрь 1943; март 1944 — июль 1944), Киселев Степан Иванович (ноябрь 1943, погиб), Суворов Павел Иванович (ноябрь 1943 — март 1944).



П.М.Машэрэу.

Отряд им. Н.А.Щорса

Образован в апреле 1942 г. в Россонском районе из участников Россонской партийно-комсомольской подпольной организации во главе с ее руководителем П.М.Машеровым («Дубняк»). До июля 1942 г. действовал самостоятельно, именовался отрядом «Дубняка».

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 163 партизана.

Командиры отряда: Машеров Петр Миронович (апрель 1942 — март 1943), Щущий Владимир Петрович (март 1943 — март 1944), Хардин Михаил Филиппович (март 1944 — июль 1944).

Комиссары: Гигелев Николай Егорович (апрель 1942 — сентябрь 1942, погиб), Петровский Сергей Брониславович (сентябрь 1942 — апрель 1943), Ефременко Владимир Александрович (апрель 1943 — август 1943), Хардин Михаил Филиппович (август 1943 — март 1944), Алексеев Александр Александрович (март 1944 — июль 1944).

ВЕСЬМА ПРИЗНАТЕЛЕН И БЛАГОДАРЕН ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ ПАРТИЗАН БРИГАДЫ ИМЕНИ РОКОССОВСКОГО ТЧК К ВОЛЬШОМУ СОШЛЕНИЮ ЗПТ В СИЛУ СЛОЖИВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. Я НЕ ИМЕЮ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОЙ ОСОБО ЗНАЧИМОЙ ДЛЯ МЕНЯ ВСТРЕЧЕ ТЧК ПРОШУ ПЕРЕДАТЬ БЫВШИМ КОМАНДИРАМ ЗПТ КОМИССАРАМ И БОЙЦАМ ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ ЗПТ ВСЕХ УЧАСТНИКАМ ВСТРЕЧИ МОИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И САМЫЕ НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ТЧК С УВАЖЕНИЕМ=П. МАШЕРОВ-

Тэлеграма П.М.Машэрэу ўдзельнікам сустрэчы былых партызан брыгады ў г.п. Варапаева 23.6.1979 г.

Начальники штаба: Гигелев Петр Егорович (апрель 1942 — сентябрь 1942, погиб), Щуцкий Владимир Петрович (сентябрь 1942 — март 1943), Хардин Михаил Филиппович (март 1943 — август 1943), Алексеев Александр Александрович (август 1943 — март 1944), Ланевский Геннадий Александрович (март 1944 — июль 1944).

Отряд им. А.И.Петракова

Сформирован по распоряжению Военного совета 29-й армии из военнослужащих и направлен в Россонский район в июне 1942 г. (до апреля 1943 г. назывался 17-й). В июле — августе из него выделилась группа для организации новых отрядов. Из оставшихся партизан в марте 1943 г. создано подразделение разведки бригады, которое в августе 1943 г. реорганизовано в отряд им. А.И.Петракова.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 99 партизан. Командиры отряда: Петраков Андрей Иванович (июнь 1942 — июль 1942), Строилов Алексей Григорьевич (июль 1942 — апрель 1943), Исакин Иван Илларионович (август 1943 — июль 1944).

Комиссары: Романов Александр Васильевич (июнь 1942 — июль 1942), Шульга Михаил Степанович (август 1943 — сентябрь 1943), Паруль Владимир Францевич (сентябрь 1943 — июль 1944).

Начальники штаба: Дорменев Владимир Никифорович (июнь 1942 — июль 1942), Фролов Иван Феодосьевич (март 1943 — апрель 1943), Айзенберг Борис Львович (август 1943 — ноябрь 1943), Марченко Иван Иванович (ноябрь 1943 — январь 1944), Санковский Александр Васильевич (январь 1944 — июль 1944).

Отряд им. В.И.Ленина

Создан в июле 1942 г. в Невельском районе Калининской области на базе инициативной группы А.Н.Ворошилова, выделенной отрядом им. И.В.Сталина.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 122 партизана.

Командиры отряда: Ворошилов Александр Николаевич (июль 1942 — май 1943), Шабаловский Семен Николаевич (май 1943 — июнь 1944), Конарев Дмитрий Григорьевич (июнь 1944 — июль 1944).

Комиссары: Долецкий Денис Парфенович (июль 1942 — март 1943), Пархимович Семен Петрович, Конарев Дмитрий Григорьевич, Грибов Владимир Антонович, Шабаловский Семен Николаевич.

Начальники штаба: Конарев Дмитрий Григорьевич (март 1943 — май 1944), Герасименко Иван Сергеевич (май 1944 — июль 1944).

Отряд им. Г.И.Котовского

Образован в августе 1942 г. на базе инициативной группы П.А.Альшаникова, выделенной отрядом им. Н.А.Щорса, и из жителей дл. Реуты, Лисно, Голяши, Юховичи Освейского и Россонского районов.

На день соединения с частями Красной Армии отряд насчитывал 151 партизана.

Командир отряда: Альшаников Петр Александрович (август 1942 — июль 1944).

Комиссары: Инсафутдинов Разитдин Инсафутдинович (август 1942 — март 1944), Яновский Иван Станиславович (март 1944 — май 1944), Синельников Иван Тимофеевич (июнь 1944 — июль 1944).

Начальники штаба: Кичасов Николай Андреевич (август 1942 — август 1943, погиб), Кремес Дмитрий Ефремович (сентябрь 1943), Масков Григорий Алексеевич (сентябрь 1943 — декабрь 1943, и. о.), Синельников Иван Тимофеевич (декабрь 1943 — июнь 1944), Корякин Степан Харлампиевич (июнь 1944 — июль 1944).

Отряд им. Г.К.Жукова

Организован в июне 1943 г. в бригаде им. ЦК КП(б)Б из партизан, выделенных отрядами им. А.Я.Пархоменко и им. В.П.Чкалова. В июне — августе назывался 4-й, затем — им. Степана Разина. В сентябре 1943 г. переименован в им. Г.К.Жукова и включен в бригаду им. К.К.Рокоссовского.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 53 партизана.

Командиры отряда: Ловин Антон Дементьевич (июнь 1943 — апрель 1944), Фролов Иван Феодосьевич (апрель 1944 — июль 1944).

Комиссары: Воронов Федор Ефимович (сентябрь 1943), Бакша Михаил Бонифациевич (октябрь 1943 — июль 1944).

Начальники штаба: Тясто Игнат Александрович (июнь 1943 —), Воронов Федор Ефимович (ноябрь 1943 — июль 1944).

Отряд им. Ф.Э.Дзержинского

Образован в августе 1943 г. из личного состава комендантского взвода бригады.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 92 партизана.

Командиры отряда: Строилов Алексей Григорьевич (август 1943 – апрель 1944), Сазонов Василий Семенович (апрель 1944 – июль 1944).

Комиссары: Бакша Михаил Бонифациевич (август 1943 – октябрь 1943), Ефременко Владимир Александрович (октябрь 1943 – июль 1944).

Начальники штаба: Фролов Иван Феодосьевич (август 1943 – апрель 1944), Василенок Геннадий Никитович (апрель 1944 – июль 1944).

БРИГАДА им. Н.Ф.ГАСТЕЛЛО

Создана в сентябре 1943 г. в соответствии с приказом военно-оперативного отдела при Вилейском подпольном обкоме КП(б)Б от 17 сентября 1943 г. на базе отдельных отрядов А.С.Орловского (позже им. А.В.Бочкива), С.А.Кольцова (позже им. К.С.Заслонова) и им. Н.А.Щорса. В декабре 1943 г. в бригаде организован комендантский отряд (позже «За Советскую Родину»).

Бригада действовала в Шарковщинском, Поставском, Сморгонском, Ошмянском и Островецком районах.

Соединилась с частями Красной Армии 8 июля 1944 г. в составе 4 отрядов общей численностью 364 партизана. Из них: мужчин – 340 женщин – 24; белорусов – 183, русских – 115, украинцев – 25, других национальностей – 41; членов ВКП(б) – 10, кандидатов – 15, членов ВЛКСМ – 120, беспартийных – 219.

Командир бригады – Манохин Виктор Александрович (сентябрь 1943 – июль 1944).

Комиссары: Попок Василий Федорович (сентябрь 1943 – октябрь 1943), Тубелис Владимир Иванович (октябрь 1943 – июль 1944).

Начальники штаба: Краев Сергей Петрович (сентябрь 1943 – июнь 1944), Ануфриев Дмитрий Ануфриевич (июнь 1944 – июль 1944, и. о.).

Отряд им. К.С.Заслонова

Организован Белорусским штабом партизанского движения в феврале 1943 г. из числа партизан, вышедших в советский тыл. 18 марта 1943 г. отряд десантирован в Бегомльский район Минской области с задачей передислоцироваться в Вилейскую область. Сначала назывался по фамилии своего командира, 10 ноября 1943 г. ему присвоено имя К.С.Заслонова.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 91 партизана.

Командиры отряда: Манохин Виктор Александрович (февраль 1943 – сентябрь 1943), Кольцов Сергей Александрович (сентябрь 1943 – февраль 1944, погиб), Буровцев Василий Васильевич (февраль 1944 – июль 1944).

Комиссары: Попок Василий Федорович (март 1943 – сентябрь 1943), Суслов Николай Герасимович (сентябрь 1943 – июль 1944).

Начальники штаба: Краев Сергей Петрович (март 1943 – сентябрь 1943), Ануфриев Дмитрий Ануфриевич (сентябрь 1943 – июнь 1944), Хайнов Александр Романович (июль 1944 – июль 1944).

Отряд им. А.В.Бочкива

Образован 22 августа 1943 г. из личного состава, выделенного отрядом им. К.С.Заслонова. 28 ноября 1943 г. отряду присвоено имя партизана-пулеметчика Бочкива Александра Васильевича, погибшего в бою 11 августа 1943 г.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 91 партизана.

Командир отряда – Орловский Александр Семенович (август 1943 – июль 1944).

Комиссары: Юдин Яков Львович (август 1943 – март 1944), Мищунин Иван Афагасьевич (март 1944 – июль 1944).

Начальники штаба: Лавковский Николай Григорьевич (август 1943 – ноябрь 1943), Попович Василий Александрович (ноябрь 1943 – февраль 1944), Волостных Борис Яковлевич (февраль 1944 – июль 1944).

Отряд им. Н.А.Щорса

Организован в августе 1943 г. в бригаде «Народные мстители» им. В.Т.Воронянского Минской области. Согласно распоряжению БШПД, отряд в конце августа вы-

делен из нее и направлен в Вилейскую область, где включен в состав бригады им. Н.Ф.Гастелло.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 72 партизана.

Командиры отряда: Короткий Владимир Михайлович (август 1943 — март 1944), Юдин Яков Львович (март 1944 — июль 1944).

Комиссары: Тубелис Владимир Иванович (август 1943 — октябрь 1943), Гирин Александр Дмитриевич (октябрь 1943 — январь 1944), Микула Викентий Степанович (март 1944 — июль 1944).

Начальники штаба: Мишин Константин Иванович (август 1943 — январь 1944), Сmekалов Федор Иванович (январь 1944 — июль 1944).

Отряд «За Советскую Родину»

Образован 25 декабря 1943 г. как комендантский из личного состава, выделенного бригадой. В феврале 1944 г. преобразован в отряд «За Советскую Родину».

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 66 партизан.

Командиры отряда: Ульнеров Михаил Дмитриевич (декабрь 1943 — март 1944), Лавковский Николай Григорьевич (март 1944 — июль 1944).

Комиссары: Карпенко Василий Иванович (декабрь 1943 — март 1944), Буртыс Павел Евдокимович (март 1944 — июль 1944).

Начальники штаба: Лавковский Николай Григорьевич (декабрь 1943 — март 1944), Блинов Анатолий Павлович (март 1944 — июль 1944).

БРИГАДА им. В.И.ЛЕНИНА

Создана в июле 1942 г. Северо-Западной оперативной группой ЦК КП(б)Б в советском тылу как Белорусская диверсионная бригада особого назначения из партизан, выделенных бригадами 1-й Белорусской и 2-й Белорусской им. П.К.Пономаренко. При ее формировании образованы отряды 1-й и 2-й, позже 3-й. В ноябре 1942 г. бригаде присвоено имя В.И.Ленина. Основная база до декабря 1942 г. находилась в советском тылу, куда отряды периодически выходили на экипировку. Согласно распоряжению БШПД, в сентябре 1943 г. из Ви-

тебской области бригада передислоцирована в Вилейскую. С декабря 1943 по апрель 1944 гг. находилась в составе Полоцко-Лепельской оперативной группы БШПД.

Бригада действовала в Суражском, Толочинском, Ушачском районах Витебской, Дуниловичском, Докшицком, Плисском, Глубокском — Вилейской областей.

Соединилась с частями Красной Армии 1 июля 1944 года в составе 3 отрядов общей численностью 315 партизан. Из них: мужчин — 275, женщин — 40; белорусов — 252, русских — 48, украинцев — 7, других национальностей — 8; членов ВКП(б) — 7, кандидатов — 12, членов ВЛКСМ — 62, беспартийных — 234.

Командиры бригады: Баскаков Алексей Андреевич (июль 1942 — май 1943, погиб), Горбатенков Максим Трифонович (май 1943 — июль 1944), Фурсо Евгений Устинович (апрель 1944 — июнь 1944, и. о.).

Комиссары: Лобарев Василий Данилович (август 1942 — январь 1943), Горбатенков Максим Трифонович (февраль 1943 — май 1943), Шестаков Григорий Федорович (май 1943 — декабрь 1943), Уминский Николай Захарович (январь 1944 — февраль 1944, и. о.), Свирид Владимир Сергеевич (февраль 1944 — май 1944, погиб), Пучкарев Николай Григорьевич (июнь 1944 — июль 1944).

Начальники штаба: Подгорный Николай Петрович (ноябрь 1942 — март 1943), Сафонов Сергей Федорович (май 1943 — июль 1944).

1-й отряд

Образован Северо-Западной оперативной группой ЦК КП(б)Б в июле 1942 г. в Торопецком районе Калининской области в составе 54 человек и направлен в тыл противника. В октябре отряд выходил в советский тыл для экипировки, в декабре 1942 г. вновь возвратился в район боевых действий.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 93 партизана.

Командиры отряда: Глазунов Сергей Федорович (июль 1942 — май 1944, погиб), Брюханов Савватий Яковлевич (май 1944 — июль 1944).

Комиссары: Осипов Георгий Никитович (июль 1942 — ноябрь 1942), Попов

Партызанскія фарміраванні, якія дзеінічалі на тэрыторыі раёна

Вячеслав Иванович (ноябрь 1942 — март 1943), Скрипкин Михаил Александрович (апрель 1943 — июль 1944).

Начальник штаба — Макареня Петр Яковлевич (— декабрь 1943).

2-й отряд

Начал организовываться в феврале — марте 1942 г. из жителей Пустолтинского района Калининской и Россонского — Витебской областей. До июня действовал самостоятельно, затем вышел в советский тыл, где был переформирован и в июле включен в состав бригады им. В.И.Ленина. В августе направлен в тыл противника. В октябре отряд выходил в советский тыл для экипировки, а в декабре 1942 г. в составе 103 партизан вновь возвратился в район боевых действий.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 92 партизана.

Командиры отряда: Антоненко (— август 1942), Стрекалов Павел Александрович (сентябрь 1942 — май 1944), Смунев Иван Андреевич (май 1944 — июль 1944).

Комиссары: Доволев Сергей Егорович (— март 1943, погиб), Дорнопых Николай Максимович (— декабрь 1943), Панкратов Павел Сергеевич (декабрь 1943 — июль 1944).

Начальники штаба: Панкратов Павел Сергеевич (— декабрь 1943), Смунев Иван Андреевич.

3-й отряд

Организован в августе 1942 г. в советском тылу, в сентябре направлен в тыл противника.

На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 110 партизан.

Командиры отряда: Глушнев Федор Ермолаевич (август 1942 — январь 1943), Лянгер Иосиф Вениаминович, Алексеев Михаил Григорьевич (декабрь 1943 — июль 1944).

Комиссары: Добряков Иван Прокопович (август 1942 — декабрь 1942), Пинчуков Адам Лукьянович (декабрь 1942 —), Иванов Юрий Павлович (декабрь 1943 — март 1944, погиб), Василенко Евгений Андреевич (— июль 1944).

Начальник штаба — Макареня Петр Яковлевич (— июль 1944).

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТРЯД им. И.В.СТАЛИНА

Образован в апреле 1943 г. в Поставском районе на базе инициативной группы Г.С.Громова, выделенной в марте 1943 г. по распоряжению БШПД Россонской brigadой им. И.В.Сталина Витебской области. Во время карательной экспедиции противника в Нарочанской зоне в октябре 1943 г. был рассеян, а собравшийся личный состав 4 ноября 1943 г. влился в отдельный отряд им. П.К.Пономаренко.

Командир отряда — Громов Георгий Степанович (март 1943 — октябрь 1943, погиб).

Комиссары: Дроздов Иван Матвеевич (март 1943 — октябрь 1943, погиб), Попов Глеб Николаевич (октябрь 1943 — ноябрь 1943).

Начальник штаба — Кузьменко Михаил Артемович (март 1943 — ноябрь 1943).

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТРЯД им. П.К.ПОНОМАРЕНКО

Создан в августе 1943 г. в Глубокском районе на базе инициативной группы



Камандаванне атрада імя П.К.Панамарэнкі. У цэнтры камандзір атрада М.І.Гачакоў, злева — камісар атрада А.М.Мерсан.

М.И.Гочакова, выделенной в марте 1943 г. по распоряжению БШПД Россонской бригадой им. И.В.Сталина Витебской области. В ноябре 1943 г. пополнен партизанами отдельного отряда им. И.В.Сталина.

Действовал в Глубокском, Дуниловичском районах. На день соединения с частями Красной Армии, 4 июля 1944 г., насчитывал 206 партизан. Из них: мужчин — 185, женщин — 21; белорусов — 141, русских — 47, украинцев — 4, других национальностей — 14; членов ВКП(б) — 4, кандидатов — 10, членов ВЛКСМ — 52, беспартийных — 140.

Командиры отряда: Гочаков Михаил Иванович (август 1943 — январь 1944), Мишин Константин Иванович (январь 1944 — июль 1944).

Комиссар — Мерсон Афанасий Моисеевич (август 1943 — июль 1944).

Начальники штаба: Ващенко Павел Семенович (август 1943 — октябрь 1943), Кузьменко Михаил Артемович (ноябрь 1943 —), Чанов Михаил Иванович.

1-Я АНТИФАШИСТСКАЯ БРИГАДА

16 августа 1943 г. на сторону партизан перешла так называемая «Русская национальная народная армия», организованная немецко-фашистскими захватчиками из военнопленных. Она получила наименование 1-й Антифашистской партизанской бригады. 25 августа закончилось ее формирование, в результате которого были созданы 5 стрелковых отрядов, рота автоматчиков, рота связи, артиллерийская батарея, саперно-подрывной отряд. В сентябре образован учебно-резервный батальон (9-й отряд) из граждан Логойского, Плещеницкого и Смолевичского районов. В марте 1944 г. его личный состав передан отрядам бригады. В январе 1944 г. образован 10-й отряд.

В апреле — мае 1944 г. в тяжелых боях с карательями бригада понесла большие потери (1026 чел.), перестало существовать 5 отрядов (5, 6, 7, 8, 10-й) и рота связи. В результате переформирования в бригаде образовано 4 отряда.

Комиссару бригады И.М.Тимчуку в январе 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза.

Бригада действовала в Борисовском, Логойском, Плещеницком районах Минской, Куренецком, Плиссском, Поставском —

Вилейской, Лепельском, Ушачском — Витебской областей.

Соединилась с частями Красной Армии 4 июля 1944 г. в составе 4 отрядов общей численностью 422 партизана.

Командиры бригады: Гиль-Родионов Владимир Владимирович (август 1943 — май 1944, погиб), Тимчук Иван Матвеевич (май 1944 — июль 1944).

Комиссары: Костеневич Андрей Николаевич (сентябрь 1943, и. о.), Тимчук Иван Матвеевич (октябрь 1943 — май 1944), Евмененко Иван Максимович (май 1944 — июль 1944).

Начальник штаба — Пономаренко Борис Михайлович (январь 1944 — июль 1944).

Друкунца па кн.: Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944): Краткие сведения об организационной структуре партизанских соединений, бригад (полков), отрядов (батальонов) и их личном составе. Мн., 1983. С. 163, 166 — 170, 176 — 178, 182 — 187, 200 — 202, 204 — 207, 217, 218, 477.

АГІТАЦЫЙНЫ АТРАД ІМЯ А.М.ГОРКАГА

Створаны 28 студзеня 1944 г. паводле расшэння Вілейскага падпольнага аблкома КП(б)Б.

Камандзіры У.І.Ціханаў, Ф.Р.Ягадзінскі; камісар А.С.Нікалаеў; начальнікі штаба Ф.Р.Ягадзінскі, М.Г.Гняздзілаў.

Атрад з'яўляўся самастойнай партызанскай адзінкай і складаўся з ансамбля песні і танца, баявога і гаспадарчага ўзводаў, меў свой штаб.

Гэта быў самы буйны калектыв партызанскай мастацкай самадзейнасці (да 70 чалавек). Яго ўдзельнікі адначасова з выступлennямі ў партызанскіх атрадах і брыгадах, а таксама ў вёсках займаліся страйвой падрыхтоўкай, неслі ахоўную службу, выконвалі, пры неабходнасці, баявыя заданні.

Агітатрад часта выступаў з канцэртамі ў населеных пунктах, у партызанскіх атрадах Пастаўскага, Дунілавіцкага, Мядзельскага, Глыбоцкага і іншых раёнаў.

Толькі за студзень — сакавік 1944 г. ён даў 67 канцэртаў з ахопам каля 27 тыс. чалавек.

Атрад карыстаўся вялікай папулярнасцю сярод насельніцтва і партызан. Звычайна ў праграму выступления агітатрада ўваходзілі палітычны даклад, песні, дэкламацыі, якія адлюстроўвалі перамогі Чырвонай арміі над ворагам, барацьбу беларус-

Партизанскія фарміраванні, якія дзеінічалі на тэрыторыі раёна

кага народа ў тыле фашистскіх захопнікаў. Значную частку праграмы складалі нумары, у якіх востра і едка высмеиваліся так званы «новы парадак», гітлераўцы і іх прыслужнікі.

4 ліпеня 1944 г. атрад (27 партызан) злучыўся з Чырвонай арміяй, але быў захаваны як самастойная творчая адзінка, а затым рэарганізаваны ў прафесійны калектыв — Маладзечанскі абласны ансамбль песні і танца.

У.І.Лемяшонак.

СПЕЦГРУППА «АЛЬФА».

Спецгруппа направлена в тыл врага 11 августа 1943 г. в составе руководителя группы К.М. Соснова, радиста В.Ф. Мартынова. Действовала в Вилейской обл. Базировалась в районе оз. Нарочь. Вела разведывательную работу в Миорском, Браславском, Шарковщинском, Видзовском, Плисском, Лисненском, Докшицком, Глубокском, Поставском, Дуниловичском, Мядельском, Кричевском, Курепецком, Сморгонском, Свисском и Молодечненском районах. Для разведывательной работы в Ошмянском и Островецком районах, в Латвии и Литве использовались марширующие туда участники спецгруппы. Проводила разведывательную работу в среде

польских вооруженных формирований, сотрудничавших с оккупантами, и в созданных ими националистических организациях. Оперативные работники расследовали более 80 уголовно-следственных дел. Была получена ценная информация для использования контрразведкой. 2 июля 1944 г. спецгруппа «Альфа» соединилась с частями Красной Армии.

СПЕЦГРУППА «СЕВЕРНЫЕ»

Спецгруппа направлена в тыл врага 23 октября 1943 г. в составе 7 человек (руководитель П.Н. Максименко). Действовала в Докшицком, Плисском, Глубокском, Дуниловичском, Шарковщинском районах Витебской области. Дислоцировалась в д. Черница Докшицкого района. Спецгруппа вела разведку воинских гарнизонов, оказала значительную помощь в защите партизанских отрядов от про никновения вражеской агентуры. Участниками спецгруппы совершено 13 диверсий па железной дороге, проводилась военно-политическая работа среди населения Дуниловичского и Шарковщинского районов. 3 июля 1944 г. спецгруппа «Северные» соединилась с частями Красной Армии.

Друкунца па кн.: Соловьев А.К. Они действовали под разными псевдонимами. Мин., 1994. С. 172, 191.



Партизаны агітатрада імя А.М.Горкага. Ліпень 1944 г.

Документы сведчатель

З ДАКЛАДА КАМАНДЗІРА ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ ІМЯ К.К.РАКАСОЎСКАГА АБ РАБОЦЕ З ПАРТЫЗАНСКІМ РЭЗЕРВАМ

18 верасня 1943 г.

В результате «прелестей» немецкого режима, а также объявленной мобилизации (которую нам успешно удается срывать) наблюдается большой прилив населения в Поставском районе в партизаны. Не имея возможности вооружить всех желающих вступить в отряды, и в тоже время, не желая оттолкнуть их от партизанского движения, мы стали проводиться следующие мероприятия.

Всех желающих быть партизанами мы организуем в отделения или взводы (в зависимости от численности людей в деревне). Объявляем их партизанами (временно действующими без оружия и живущими временно в своей деревне), приводим к присяге, назначаем командира отряда и считаем отделением резерва бригады. Каждый получает справку, чтобы этих людей не забрала другая бригада. На личный состав отделения резерва нами заполняется список по такой же форме, как и для личного состава бригады... Организацию резервов мы начали на добровольных началах, однако нами не исключена возможность организации резервных отделений также и по мобилизации.

В этом деле расчет наш таков: если мобилизованный резервист продаётся немцам — особого вреда он не принесет. В большинстве же случаев из чувства опасности этот резервист будет сторониться немцев. Пусть он на первых порах не активен, все же будет помогать парализовать мероприятия немецких властей, хотя бы своим поведением, и постепенно перейдет полностью на нашу сторону.

Командир партизанской бригады им. К.К.Рокоссовского А.Романов

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3500. Воп. 4. Спр. 61. Л. 140.

Падрыхтаваў К.І.Козак

З ДАКЛАДНОЙ ЗАПІСКІ КАМАНДАВАННЯ ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ «НЯЎЛОЎНЫЯ» НАЧАЛЬNIКУ 4-га УПРАЎЛЕННЯ НКДБ СССР З.Р.СУДАПЛАТАВУ АБ ДЗЕЙНАСЦІ БРЫГАДЫ ЗА ПЕРЫЯД З 1 ЖНІЎНЯ ДА 1 ЛІСТАПАДА 1943 г.

26 лістапада 1943 г.

...Диверсионно-подрывная работа проводилась путем выделения из отрядов боевых групп в количестве 6—10 чел. Каждая группа на производство диверсионной работы затрачивала от 10 до 30 дней.

...За это время было взорвано и повреждено 39 мостов. Из них: ж.-д. — 10 и шоссейных — 29. Мосты были взорваны и повреждены на следующих ж.-д. участках: Миоры — Воропаево, Поставы — Воропаево, Глубокое — Поставы, в км восточнее ст. Поставы; Поставы — Воропаево, 7 км западнее стн. Воропаево...

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3500. Воп. 4. Спр. 25а. Л. 25—27.

З ПАЛІДАНЯСЕННЯ КАМАНДАВАННЯ ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ ІМЯ К.К.РАКАСОЎСКАГА НАЧАЛЬNIКУ БШПР П.З.КАЛІНІНУ АБ ДЗЕЙНАСЦІ БРЫГАДЫ ЗА ПЕРЫЯД З 1 КРАСАВІКА ДА 1 ЖНІЎНЯ 1943 г.

...Работе среди населения в Поставском районе уделяем исключительно большое место. Правда, этому мешало в июле то, что бригада окончательно не обосновалась на своем месте, находилась в движении. Забросов литературы не было. И что хуже всего — не было и нет типографии, даже пишущей машинки. Ограничились только докладами...

Первое, что проводит бригада в смысле работы среди населения, — это организация правильного взаимоотношения с населением. Нужно сказать, что население Вилейской области ненавидит оккупантов и в большинстве уверенно в их поражении.

Всеноародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944): Документы и материалы. Мн., 1978. Т. 2, кн. 2. С. 69.

**З ДЗЁННИКА 1-Й ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ ІМЯ А.В.СУВОРАВА
АБ БАЯВОЙ ДЗЕЙНАСЦІ АТРАДА «БАЛЬШАВІК»
З 14 ЛІПЕНЯ ДА 11 ЖНІЎНЯ 1943 г.**

...14 июля 1943 г. группа партизан в количестве 8 чел. под командованием тов. Вяльцева в районе Бельки Дуниловичского района уничтожила 1 молочносливной пункт, взяты документы, сорвана поставка молочных продуктов в гарнизон противника...

18 июля отряд под командованием командира отряда тов. Акайкина на ж.д. Воропаево — Шарковщина, у дер. Голбяя, взорвал 2 паровоза.

10 августа разведчик тов. Мацук из дер. Боровки Дуниловичского района добыл и доставил от населения в отряд 3 винтовки, 1 револьвер и 2 тыс. патронов.

11 августа группа партизан под командованием тов. Горюшинского под мест. Поставы добыла у населения и доставила в отряд 5 винтовок...

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944): Документы и материалы. Мн., 1978. Т. 2, кн. 2. С. 595—596.

**З ДАНЯСЕННЯ КАМАНДЗІРА ПАРТЫЗАНСКАГА АТРАДА ІМЯ А.В.СУВОРАВА
А.А.СУДАРЫКАВА І КАМАНДЗІРА ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ ІМЯ
К.Я.ВАРАШЫЛАВА Ф.Р.МАРКАВА БШПР АБ БАЯВОЙ ДЗЕЙНАСЦІ АТРАДА
З 1 ЛІПЕНЯ ДА 24 ЖНІЎНЯ 1943 г.**

5 каstryчніка 1943 г.

...1 июля. Командир группы Лесков и старшина отряда Никитин с группой 32 чел. заняли Кобыльник, где держали бой около 2 часов. Убито 4 немца, 11 ранено...

6 июля. Начальник разведки Осиненко В. через своих связных в поставском гарнизоне заложил мину в военном городке. Взорвалась легковая машина, в которой ехало 2 немецких офицера...

10 июля. Бойцом Устиновичем Устином в гор. Поставы днем на улице был убит из револьвера немецкий фельдфебель... В это время с другой стороны шел другой жандарм, который Устиновичем был тяжело ранен...

13 июля. Командир группы Крюков с группой бойцов при движении на тракте Дуниловичи — Глубокое обстреляли машину. Убит 1 и ранено 3 гитлеровца.

С 4 на 5 августа. Командир группы Лесков с отделением бойцов получил приказ взорвать ж.-д. полотно в районе Годутишки — Поставы. Уничтожено 48 рельсов.

Командир группы Горшков с отделением бойцов получил приказ взорвать ж.-д. полотно в районе Поставы — Воропаево. Взорвано 78 рельсов.

Командир группы Крюков с отделением бойцов получил приказ взорвать ж.-д. полотно в районе Воропаево — Рудка. Взорвано 70 рельсов. Сожжен ж.-д. мост.

Командир группы Шашков с отделением бойцов получил приказ взорвать ж.-д. полотно в районе Глубокое — Константиново. Уничтожено 96 рельсов, ж.-д. мост и 1 семафор.

Командир группы Рембальский с отделением бойцов получил приказ взорвать ж.-д. полотно в районе Поставы — Волки. Взорвано 56 рельсов и ж.-д. мост.

Командир группы Гриневич с отделением бойцов получил приказ взорвать ж.-д. полотно на участке Неверишки — Поставы. Взорвано 60 рельсов.

Командир группы Калинкин с отделением бойцов получил приказ взорвать ж.-д. полотно на участке Поставы — Годутишки. Взорвано 52 рельса.

Командир группы Мартынов с отделением бойцов получил приказ взорвать ж.-д. полотно на участке Воропаево-Глубокое возле дер. Сидлировщина. Взорвано 59 рельсов.

Командир группы Малофесев с отделением бойцов получил приказ взорвать ж.-д. полотно на участке Воропаево — Жуперки. Взорвано 68 рельсов.

Командир группы Чешенко с отделением бойцов получил приказ взорвать ж.-д. полотно на участке Новоселки — Годутишки. Взорвано 87 рельсов.

Командир группы Чеславский П. с группой бойцов на участке ж.д. Лынтупы — Ольшево спустил под откос эшелон противника. Уничтожены паровоз, 2 вагона с живой силой противника и 3 вагона с грузом. Уничтожено живой силы 45 чел. ...

8 августа. Боец отряда Федорович почью около дер. Веретен на ж.д. Воропаево — Глубокое сжег ж.-д. мост. Рано утром двигался ремонтный поезд, который на этом мосту пошел под откос. Убит машинист и 2 немца, 3 немца ранено. На следующий день тов. Федорович взорвал этот же паровоз, который еще находился под откосом.

С 17 по 24 августа. Командир группы Лесков получил задание взорвать ж.-д. полотно на участке Годутишки — Поставы. Взорвано 97 рельсов и 2 семафора.

Командир группы Горшков со взводом бойцов получил задание взорвать ж.-д. полотно на участке Поставы — Воропаево. Взорвано 82 рельса.

Командир Крюков с группой бойцов получил задание взорвать ж.-д. полотно на участке Воропаево-Новогрудок. Взорвано 70 рельсов и 1 ж.-д. мост. При возвращении на базу в мест. Дуниловичи сожгли склад с хлебом, где сгорело 2500 пуд. ржи.

Командир отряда Судариков со взводом бойцов взорвал ж.-д. полотно на участке Годутишки — Поставы. Взорвано 118 рельсов, мост длиной 18 м...

Командир отряда Судариков

Командир бригады Марков

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3500. Вол. 4. Спр. 60. Л. 29—36.

**З ПАЛІТДАНЯСЕННЯ КАМІСАРА ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ ІМЯ
К.Я.ВАРАШЫЛАВА І.М.ЯЎМЕНЕНКІ АБ РАЗЛАЖЭННІ ВАРОЖЫХ
ГАРНІЗОНАЎ**

24 кастрычніка 1943 г.

...Методы по разложению вражеских гарнизонов разнообразные. Писались обращения к полицейским различного содержания, писались товарищеские письма. Большую работу проделали в этой области начальник бригадной разведки Осиненко Николай Константинович, начальник разведки отряда им. Суворова Осиненко Василий Николаевич и комсомолка Ластовская Анна, проживающая в гор. Поставы. Эти товарищи только из Постав привели к партизанам 100 украинцев, служивших в добровольческой армии, и других гарнизонов — Талуты 13 человек, Вилейка 9 человек, Сервичи 10 человек, Дуниловичи 48 человек, Кобыльник 32 человека, Мядел 13 человек...

Комиссар бригады им. Ворошилова

ст. политрук Евмененко

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Вол. 33а. Спр. 492. Л. 29.

Падрыхтаваў У.І.Лемяшонак.

**З ДАКЛАДНОЙ ЗАПІСКІ ЧЛЕНА ВІЛЕЙСКАГА ПАДПОЛЬНАГА ЦЭНТРА
ПАРТЫЗАНСКАГА РУХУ А.А.МАНАХАВА САКРАТАРУ ЦК КП(б)Б
П.К.ПАНАМАРЭНКУ АБ ПАЛІТМАСАВАЙ РАБОЦЕ СЯРОД НАСЕЛЬНІЦТВА
ВОБЛАСЦІ ЗА 1944 г.**

ПОЛИТМАССОВАЯ РАБОТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

Основная цель, которая преследовалась в политмассовой работе среди населения — срыв немецкой мобилизации, в так называемую «Краевую оборону» и на каторгу в Германию.



Камандаванне партызанскай брыгады імя К.Я.Варашилава. Злева направа: А.Л.Чарняк, І.Н.Крысаў, А.І.Шаўчэнка, М.П.Падольны, В.М.Асяненка.

По центральной зоне политсоставом и агитаторами проведено 980 собраний, бесед и читок в 480 населенных пунктах, на которых присутствовало 24 500 человек. Силами политсостава и агитаторами отряда «За Советскую Беларусь» в марте месяце в населенных пунктах было проведено — 38 собраний и 77 бесед. Поставским райкомом партии проведены собрания в 25 деревнях, на которых присутствовало — 1596 человек. Дуниловичским РК КП(б)Б проведены собрания и беседы в 96 населенных пунктах Дуниловичского, Глубокского, Шарковщинского районов, на которых присутствовало 8300 человек.

Агитационно-пропагандистская работа среди населения проводилась также путем распространения литературы, издаваемой областной и районными типографиями.

РАБОТА ПЕЧАТИ

В марте месяце работали типографии областной газеты и типографии райкомов партии: Дуниловичского, Куренецкого, Ошмянского, Свисского.

В марте месяце типографией областной газеты выпущено 5 номеров «Сялянская газета», разовым тиражом 1000—1200 экз. Кроме того, печатались листовки и сводки Совинформбюро под заголовком «Говорят Москва». Всего в феврале месяце отпечатано различных изданий — 22, общим тиражом 20 500 экз. на пишущей машинке размножено 950 сводок Совинформбюро. «Сялянская газета» и листовки, выпускаемые областной типографией, распространяются по большинству районов Вилейской области и в восточной части Литовской ССР. Литература засыпается в города Вильнюс, Вилейку, Ошмяны, Сморгонь, Молоначино, Глубокое, Поставы и другие крупные гарнизоны противника...

Дуниловичский РК КП(б)Б в марте выпустил 4 издания общим тиражом — 3600 экз.

РАБОТА АГИТОТРЯДА ИМ. М.ГОРЬКОГО

Агитотрядом им. Горького в марте месяце проведено 25 концертов среди партизан и населения Мядельского и Дуниловичского районов. Обслужено концертами, докладами и беседами более 4000 партизан и населения. Были полностью обслужены все отряды бригады им. Рокоссовского и отряд им. Пономаренко. Помимо концертов проведено также много докладов и бесед агитаторами, выделенными из отряда. В марте месяце в отряд влились еще несколько новых исполнителей. Репертуар ансамбля пополнился новыми песнями. В частности, теперь исполняется Гимн Советского Союза. Агитотряд пользуется огромным успехом как у партизан, так и у населения...

МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В результате проведенной агитационной политической работы среди населения в народе усиlena ненависть к своим поработителям и любовь к Красной Армии и партизанам. Моральное состояние населения, его любовное отношение к партизанам и враждебное отношение к немецким захватчикам характеризуется следующими фактами.

В марте месяце немецкие власти усилили свои мероприятия по мобилизации населения. 6 марта немецкий ставленник «Президент Белорусской Центральной Рады» Островский издал приказ о мобилизации населения 1908—1924 гг. рождения в так называемую «Белорусскую Краевую Оборону». В приказе говорилось, что за неявку по повесткам к виновным будут приняты меры — расстрел. Приказ и повестки для явки были разосланы в Сморгонском, Куринецком, Поставском, Глубокском и других районах. Не попали они только в деревни, находящиеся в партизанской зоне.

С целью ориентировать население, как относиться к объявленной мобилизации, была издана листовка «К населению Вилейской области». Эта листовка была размножена всеми типографиями центральной зоны. Общий тираж ее составил около 3000 экз. Издана также листовка «К молодежи Вилейской области». В упомянутых листовках содержались призывы к населению и молодежи не являться по мобилизации, уходить в случае опасности в леса под защиту партизан, угонять с собой скот, вызывать хлеб, вступать в ряды народных мстителей, уничтожать немцев и изменников белорусского народа.

Эти листовки были распространены во всех деревнях и гарнизонах. Там, где можно, листовки зачитывались на общих собраниях в населенных пунктах. В областной и районной газетах систематически помещались материалы, разъясняющие, как относится население к объявленной «БЦР» мобилизации.

Население враждебно отнеслось к приказу о мобилизации...

В Поставском районе мобилизация началась 18 марта с города Постав. Население заранее бежит в леса еще не получив повесток. Убежало население в леса из Куропольского, Юньковского, Грудзюковского и других сельсоветов.

Немецкие власти мобилизацию сначала старались провести организованно и без насилия. Пускались даже на такие хитрости: мобилизованных людей отпускали по домам с той целью, чтобы население не боялось мобилизации. Так, мобилизованные 90 человек по Поставам и Поставскому району на время были распущены по домам. Однако таким порядком, как они убедились, провести мобилизацию нельзя: охотников находится слишком мало.

После неудачной «организованной» мобилизации немецкие власти перешли к насильственной мобилизации. Стали выезжать крупными группами, окружать ночью внезапно деревни и забирать население. При этих бандитских налетах они грабят население, убивают невинных детей, женщин, стариков.

13 марта гитлеровцы совершили налет на деревни Габы Дуниловичского р-на. Несколько домов в этих деревнях они сожгли, ограбили население и убили 2-х стариков. Так они расплатились за то, что население из этих деревень убежало в лес.

19 марта немцы подъехали на автомашинах к деревни Кузьмичи с целью забрать там население. Крестьяне, увидя приближающиеся машины, бросились бежать. Гитлеровцы скочили с машин и открыли огонь по убегающим. Был ранен крестьянин Норко П. — 22 лет. Однако население не остановилось и убежало в лес.

22 марта немцы с полицией сделали крупную вылазку в Дуниловичский район с целью забрать население и пограбить деревни. Однако и такая крупная вылазка силой более 1000 человек положительных результатов не дала. Население бежало в леса, оставляя все свое имущество. Оно не считалось с тем, что потеряет свой кров — лишь бы не попасть в лапы к немцам.

Там, где немцам удается схватить сколько-нибудь населения, они не считаются с тем, что у родителей остаются грудные дети и беспомощные старики, — забирают всех подряд. Так, в Поставах они захватили женщину Татьяну З., у которой осталось 2 детей, один из которых грудной ребенок.

Кроме устной агитации, направленной на срыв немецкой мобилизации, партизаны оказывали активное вооруженное сопротивление. Боевые действия партизанских отрядов в марте месяце, кроме диверсий на железных дорогах, в основном направлены на воспрепятствие немцам провести мобилизацию.

23 марта отряд им. Чапаева бригады им. Ворошилова, узнав о движении в Мядель мобилизационной комиссии сделал засаду на большаке Мядель — Поставы. Комиссия была уничтожена, мобилизация по Мядельскому району сорвалась. 24 марта противник с этой же целью предпринял вылазку из Постав большими силами, чем раньше, однако снова наткнулся на вооруженное сопротивление со стороны партизан. Потеряв значительное количество людей, гитлеровцы вернулись обратно.

26—30 марта противник предпринял крупную вылазку со стороны Воронаево — Глубокое — Будслав в Дуниловичский р-н с целью мобилизовать и пограбить население района. Со стороны бригады им. Рокоссовского и отряда им. Пономаренко врагу было оказано сопротивление, в результате чего во многие населенные пункты немцы не прошли. Когда же были выдвинуты отряды бригады им. Ворошилова, противник обратно ушел в гарнизоны.

Кроме засад и нападений на противника, пытающегося провести мобилизацию, большие препятствия создавались минированием дорог. Это обстоятельство ограничивает немцев в их действиях.

В результате враждебного отношения населения и в результате сопротивления, оказанного партизанами, немцы успехов в проведении мобилизации не достигли. Несмотря на строгие приказы, на расстрелы за неявку, население не идет к немцам.

Из всего набранного немцами населения добровольцев очень мало и большая часть взята насилиственным образом. В настоящее время имеется много случаев, когда мобилизованные разбегаются по домам.

Вторым фактором, показывающим морально-политическое состояние населения, является ход сбора средств в фонд обороны нашей Родины.

Член Вилейского подпольного центра партизанского движения Монахов

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Вол. 33а. Спр. 490. Л. 77—83.

Падрыхтаваў У.І.Лемяшонак.

**З ДАНЯСЕННЯ КАМАНДАВАННЯ ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ ІМЯ
К.К.РАКАСОЎСКАГА АБ ПРАВЯДЗЕНИІ БАЯВОЙ АПЕРАЦЫІ СУПРАЦЬ
РОТЫ БЕЛАРУСКАЙ КРАЁВАЙ АБАРОНЫ (БКА) ГАРНІЗОНА ВАРАПАЕВА**

30 апреля 1944 г. отряд имени Сергея произвел нападение на казарму роты БКА в гарнизоне Воропаево. Сняв посты и забросав окна гранатами, под огнем немцев и полиции из бункеров, находящихся в 300—400 метрах, отряд ворвался внутрь казармы. В течение непродолжительного рукопашного боя сопротивление роты было сломлено. В результате боя убито и ранено более 30 солдат, взято в плен 56 человек. в т.ч. один взводный офицер. Небольшой части роты удалось спастись бегством, взяты трофеи: 1 немецкий станковый пулемет, 12 русских винтовок, 28 итальянских, много гранат и патронов.

Со стороны отряда один раненый.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3500. Вон. 4. Спр. 61. Л. 153.

Падрыхтаваў К.І.Козак.

**З ПАВЕДАМЛЕННЯЎ НЯМЕЦКІХ УЛАД У ПАЛЦЫЮ БЯСПЕКІ І СД ЛІТВЫ
АБ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРТЫЗАН**

11 лістапада 1943 г.


1942 год характеризовался стычками с партизанами. На зиму они расположились к югу от озера Нарочь. Численность — до 2000 чел. Сообщается о невозможности искоренения партизанского движения. Повести большое наступление — нет сил, мелкие же стычки не дают эффекта. С апреля 1943 года деятельность партизан все более оживляется. Партизаны Маркова распространяют свои действия на район Свири — Лынтупы и далее почти до Вильно. Почти ежедневно взрывают железную дорогу.

Оружие партизаны получают в основном воздушным путем.

Часто распространяются листовки среди населения с призывом оказывать всяческое сопротивление немцам, а среди немецких солдат — с призывом сдаваться в плен.

В Лынтупах неоднократно находили листовки с призывом Маркова переходить к партизанам.

В листовках рассказывалось о поражении немцев под Сталинградом и пленинии армии Паулюса. В листовках и радиопередачах рассказывается о злодеяниях немцев и возмездии, содержится призыв к литовцам пока не поздно оказывать помощь партизанам...



Нямецкі дакумент, у якім паведамляеца пра дзеянасць партызан Ф.Р.Маркова.

24 красавіка 1944 г.

Из надежных источников стало известно, что Марков отозван в Москву и оттуда не возвратился. У партизан новый командир. Марков смещен в связи с малой активностью.

16 мая 1944 г.

12.4.1944 г. партизаны напали на литовскую деревню Шикшишкай, но были вынуждены под огнем полицейских отойти. 25.4.1944 г. жители деревни — все литовцы — получили письма, подписанные Марковым, в которых говорилось, что если они не сдадут оружие, партизаны уничтожат деревню.

В последнее время деятельность партизан в районе Швенчениса сильно активизировалась. Они обстреливают не только автомашины, но и поезда. Летом можно ожидать еще большой активности.

Вначале к Маркову переходили из местных жителей только русские, теперь же и поляки по 100 — 300 человек уходят в лес к Маркову...

*Скарочаны рэфератыўны пераклад з нямецкай мовы.
Дзяржаўны архіў Літвы. Ф. R-1399. Воп. 1. Спр. 61. Л. 8—9.*

Як быў знішчаны гебітскамісар Бек

З успамінаў У.У.Саўлевіча

Уладзімір Уладзіміравіч Саўлевіч нарадзіўся ў г. Даўгінск (зараз г. Даўгаўпілс, Латвія). Напярэдадні вайны служыў у Чырвонай арміі на пасадзе памочніка камандзіра батальёна па тэхнічнай частцы. У гады вайны — камандзір партызанскаага атрада, начальнік штаба брыгады імя К.Я.Варашылава. Узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга і медалямі.

В мае 1942 года нам стало известно, что гебітскому комиссару Беку должен из Свенцян ехать в Лынтупы. Мы решили ликвидировать его. Связным дали задание уточнить время поездки Бека. Стали подбирать людей для этой операции. В группу вошли Марков, я, Смирнов, Балюцкий и Малыгин.

Наши связные сообщили, что 20 мая 1942 года в 7 часов утра Бек выедет из Свенцян в Лынтупы. В этот день в 4 часа утра наша группа лесом вышла к дороге. Расположились в старых окопах, остав-

шихся со временем первой мировой войны, которые уже выглядели маленькими канавками, заросшими кустарником. Операцию решено было проводить так: я с карabinом, находясь в окопе, при появлении машины должен выскочить и выстрелить в шофера; Марков и Балюцкий уничтожают тех, кто сидит в машине; Смирнов и Малыгин находятся на опушке леса со стороны Свенцян, чтобы, как только появится охрана, сделать несколько выстрелов, задержав ее на некоторое время.

Около 8 часов утра мы увидели быстро идущий легковой автомобиль. Метров с двадцати я выстрелил в шофера. В этот момент Марков и Балюцкий открыли огонь по сидевшим в машине гитлеровцам. Шофер быстро открыл дверцу и, хромая, выскочил на дорогу, так как я попал ему в ногу. Он хотел бежать в лес, но я произвел два выстрела в спину, и он упал.

Забрав оружие, документы, обмундирование, мы подожгли машину и ушли в лес. Пройдя метров двести, увидели, что лес кончился и начиналась пахота. До следующего леса ее отделяло примерно метров пятьсот. Нас могла заметить охрана, немножко опоздавшая к месту событий. Мы остановились на опушке леса. Слышались крики немцев на месте убийства Бека. Мы были убеждены, что гитлеровцы в этот лес не пойдут, так как он небольшой, а пойдут в тот, который тянется в сторону Вильню-



У.У.Саўлевіч.

са. Минут через тридцать услышали треск сучьев. Залегли, насторожились. Рядом со мной лежал Марков. Мы были уверены, что это прочесывали лес немцы. Но перед нами показались... коровы. Их было около двадцати. Сзади шел пастушок лет десяти и держался за левое ухо, из которого текла кровь.

— Это вы сожгли немецкую машину, я знаю, — сказал хлопец.

— А что там делается? — спросили мы его.

— Много немцев понаехало. Цепью идут в большой лес. Там я пас коров. Один фашист подошел ко мне, схватил за ухо и дернул его. Сказал, чтобы я гнал коров в маленький лес.

Мы решили, затерявшись в стаде коров, незамеченными уйти в другой лес. Так и сделали. Затем попросили мальчика, чтобы его отец принес нам немного поесть. Примерно через полчаса хлопец возвратился с отцом, который принес продукты. Мы поели и по лесу двинулись в Новоселки, к Ивану Васильеву, дяде Маркова. Около хутора в лесу спрятали портфель Бека с документами.



Р.І.Загорская
(Міхненак).

Когда мы раздевали Бека, Малыгин заметил на его руке бриллиантовый перстень. Он снял яго. Зная, что немцы будут нас преследовать, решили бековское кольцо продать и на вырученные деньги купить себе продуктов. Это было поручено сделать двоюродному брату Маркова Василию.

Друкунца па кн.: Люди нарочанского края: Воспоминания участников революционной борьбы и Великой Отечественной войны. Мн., 1975. С. 255—256.

Гісторыя аднаго баявога задання

З успамінаў Р.І.Загорскай (Міхнэнак)

Рэгіна Іванаўна Загорская (Міхнэнак) родам з в. Стары Двор Пастаўскага раёна. Перад вайной вучылася ў Пастаўскай сярэдняй школе. У гады вайны сувязная, затым партызанка брыгады імя К.Я.Варашылава. Узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны I ступені і чатырма медалямі.

...Фашисты оккупировали наш район. Начались аресты, расстрелы, грабежи. Наша семья, состоявшая из десяти человек, жила в то время в деревне Старый Двор Поставского района. Мой отец Иван Антонович Михненок был членом КПЗБ. После воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской ССР он вел среди населения разъяснительную работу, разоблачал антинародные действия осадников. Когда в нашем районе начали хозяйничать фашисты и вернулись осадники, отцу пришлось вновь уйти в подполье. Но в начале июля он был схвачен на хуторе Демеши. После жестоких пыток фашисты зверски убили его.

Когда началась война, я и младшая сестра Вильгельмина ушли на восток и достигли Витебска. В городе мы попали под сильную бомбёжку. В испуге ушли из города и оказались в деревне, где-то километрах в двадцати от Витебска. У меня заболели глаза. Пробиваться дальше на восток мы не смогли, так как оказались в тылу немецко-фашистских войск. Пришлось возвращаться домой. В 1940 году в Поставах я вступила в ряды ЛКСМБ, была в активе комсомольской организации. А когда увидела, как хозяинчают фашисты, все чаще задумывалась о своей дальнейшей судьбе и судьбе малых сестер и братьев. В конце 1941 года уже ходили слухи о партизанах и их боевых делах.

Оккупация нашей Родины гитлеровцами, мучения, обрушившиеся на нас, советских людей, издевательства над военнопленными, расстрел отца — все это вызвало у меня непреодолимую потребность бороться, мстить ненавистному врагу.

В 1942 году я стала связной партизанской бригады имени Ворошилова. Выполняла немало заданий командования спецотряда И.Громова. Весной 1943 года должна была уйти в этот отряд, так как появилась опасность быть арестованной фашистами. Но прежде чем уйти, мне хотелось расправиться с комендантом гарнизона нашей деревни Максом Милеком. Это был жестокий и люто ненавидевший советских людей гитлеровец. Не один житель деревни помнит удары его хлыста.

Я предложила начальнику разведки отряда Глебу Николаевичу Попову убить или взять живьем этого палача и попросила выделить в помощь мне одного человека с автоматом. Но согласия на такую операцию я не получила. Тогда попросила, чтобы меня обучили пользоваться пистолетом и разрешили убить коменданта.

В конце мая 1943 года ночью в лесу около деревни Прудники Поставского района в разбитой лесничовке мне вручили пистолет и рассказали, как с ним обращаться. Чтобы я смогла произвести свой первый выстрел, меня отвели в подвал лесничовки и предложили нажать на спусковой крючок. Раздался оглушительный выстрел, мне стало не по себе, но я ликовала: умею стрелять! Один из партизан поставил пистолет на предохранитель и торжественно вручил его мне. Коротко объяснил, как взвести пистолет на боевой взвод для стрельбы, а потом вновь поставить на предохранитель.

На рассвете я уже была дома, спрятала пистолет в кладовой. Жили мы в то время с мачехой Полиной Антоновной Мажейко, у которой, кроме нас, было трое своих детей. И вот ее сын Эдик каким-то образом обнаружил пистолет и рассказал о находке матери. Она сначала очень испугалась, боясь провокации, но, узнав о моих намерениях, одобрила их. Мне было приятно, что взрослый человек, заменивший родную мать, стал моим боевым товарищем, другом. Мы решили, что ей с детьми нужно обязательно уехать к брату в другой район, а потом, через несколько дней, я приступлю к выполнению задуманного. С большим трудом было оформлено право на выезд мачехи с детьми в другой район.

Еще до отъезда Полина Антоновна предложила мне испытать оружие в доме, чтобы выяснить, будет ли слышен выстрел

у соседей. В первое же воскресенье вечером она ушла к соседям, а я в присутствии младшей сестры Ванды приготовилась выстрелить в пол. Неправильно поняв процесс снятия пистолета с предохранителя, усиленно придерживая ствол сверху, я нажала на спуск. Раздался выстрел. Тут же вновь поставила его на предохранитель. Вначале не придала значения, что левая рука была поцарапана до крови. Мы убедились, что соседи выстрела не слышали, поэтому можно их не опасаться.

Через два дня утром я отправила сестру Ванду и брата Эриста в лес, наказав им до вечера ждать там меня и сестер Люсю и Вильгельмину. В случае моей гибели они должны были уйти к матери. Сама я, взяв десяток яиц, ушла в гарнизон, чтобы разыскать коменданта.

Встретив коменданта, заверила его, что у нас дома много яиц, и пригласила его прийти к нам. К моему удивлению, он охотно согласился. В шесть часов вечера комендант зашел в наш дом. Младшей сестре Вильгельмине я поручила занимать его, а Люся должна была вести наблюдение за улицей. Надев передник и оставив пистолет на кухне, вела с ним разговор и выжидала удобного момента для исполнения приговора. Очень важно было при этом случайно не задеть сестру.

Время шло, надо было действовать, и я решилась.

Схватив на кухне пистолет, прицелилась в спину коменданта и нажала на курок. Но выстрела не последовало, раздался только слабый щелчок. Комендант, не оборачиваясь, спросил:

— Вас ист дас?

Я растерялась. Пистолет машинально спрятала в карман передника и, стараясь не выдать волнения, ответила, что это, видно, гуси кричат в огороде. Он глянул в окно: там, действительно, были гуси.

Воспользовавшись тем, что комендант разговаривал с сестрой, вышла в кладовую и стала перезаряжать пистолет. Из ствола выпала стреляная гильза: так вот почему была осечка! Положила пистолет на прежнее место и снова стала ждать удобного момента.

И вот комендант стал собираться уходить. Я быстро надела пальто, в карман положила пистолет. Сказала, что провожу его. Во время прощания с сестрой он по-

вернулся ко мне спиной. Я выстрелила ему между лопаток...

Мы быстро забрали у гитлеровца оружие, бинокль, деньги, фотокарточки и направились к лесу. Все это несла сестра, а я только свой пистолет, причем на боевом взводе, потому что забыла, как пользоваться предохранителем. В таком положении

я и вручила его начальнику разведки отряда, когда мы встретились в лесу, в условленном месте. Затем разыскала сестру Ванду, брата Эриста, и мы направились в расположение бригады.

Друкунецца па кн.: Люди нарочанского края: Воспоминания участников революционной борьбы и Великой Отечественной войны. Мн., 1975. С. 306—309.

Пад Паставамі

З успамінаў Г.А.Ланеўскага

Генадэй Аляксандравіч Ланеўскі нарадзіўся ў 1925 г. у в. Павалішына Расонскага раёна Віцебскай вобласці. Перад вайной вучань сярэдняй школы. Сажніўня 1941 г. па май 1942 г. — член Гарбачоўская-Мурагоўская падпольная групы Расонскага раёна. З мая 1942 г. па ліпень 1944 г. — разведчык, камандаір узвода, начальнік штаба партызанскага атрада імя М.І.Шчорса брыгады імя К.К.Ракасоўскага. Узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга і пяццю медалямі.

По приказу Белорусского штаба партизанского движения бригада имени Рокоссовского летом 1943 года была передислоцирована из Россонского в Дуниловичский район. Мы получили из-за линии фронта автоматическое оружие, боеприпасы и имели к этому времени большой опыт партизанской борьбы. Перешли сильно охраняемую железную дорогу Полоцк — Даугавпилс, форсировали Западную Двину и, громя встречавшиеся на пути вражеские гарнизоны, прибыли в козянские леса. Отсюда отряды бригады расходились по заранее намеченным базам.

Мы с ходу включились в «рельсовую войну». Нашему отряду было приказано взорвать рельсы на перегоне Воропаево — Поставы и Воропаево — Гута — Голбяя. За одну ночь мы вывели из строя большой участок железной дороги, разгромили находившиеся возле нее вражеские гарнизоны. В результате значительно расширилась партизанская зона нашей бригады.

В то время я командовал взводом разведки, который по отделениям был направлен для выполнения заданий под Глубокое, Шарковщину и Поставы. Я находился с отделением В.А.Буланова под Поставами. Нам необходимо было вести наблюдение за гарнизоном и литовской грани-

цей от Постав до Козян. Задача оказалась не из легких. К северу от железной дороги между Поставами и Воропаево был только наш отряд.

Бойцы отделения В.А.Буланова применили старую тактику. Они ходили от деревни к деревне, а потом собирались в условленном месте. Затем обзавелись лошадьми. Вскоре начали расти за счет местных активистов, приняв в свои ряды несколько местных парней. Так, из деревни Черты Поставского района к нам пришел Михаил Никиперович, служивший раньше в польской армии. Он был участником польско-немецкой войны 1939 года, имел навыки кавалериста и оказался очень хорошим партизаном. Своими знаниями и умением охотно делился с другими, учил нас уходу за лошадьми, стрельбе с ходу, простейшим приемам джигитовки. «Если хочешь удостовериться, есть ли в деревне гитлеровцы, подъезжай к ней метров на двести, — учил он, — а потом поверни коня и скачи обратно. Враг не выдержит и выдаст себя — начнет стрелять». В дальнейшем эта нехитрая тактика часто выручала нас.

Никиперович хорошо знал местность, людей, их взгляды и настроения. С его помощью мы приступили к вербовке разведчиков и связных. Прежде всего встретились с братьями Отвалко. Один из них, Максим Иванович, работал в лесничестве «Озерки», другой, Ефим Иванович, бывший депутат районного Совета, жил на своем маленьком хуторе близ деревни Черты. Это были настоящие советские патриоты. Рискуя жизнью, они добывали необходимые сведения о вражеском гарнизоне в Поставах. Хорошими разведчиками оказались Антон Варфоломеевич

Немирский из деревни Тарасовка, братья Александр и Евстафий Полянские из деревни Русаки. Евстафия Устиновича мы заслали в поставскую полицию, затем он перешел в партизанский отряд, где и воевал до соединения с частями Красной Армии. Александр до прихода в отряд также обеспечивал нас ценностями разведданными. Большую помощь оказывали учительница из деревни Коротьково Анастасия Антоновна Побединская, Арсений Антонович Боровко из деревни Боровки и другие.

Благодаря этим патриотам мы хорошо знали обо всем, что происходит в Поставах. Регулярно засыпали туда листовки, напечатанные в бригадной типографии. Аналогичная разведывательная работа велась и в районах Глубокого, Воропаева, Шарковщины.

Осенью 1943 года я был введен в состав Дуниловичского подпольного райкома комсомола. Мне довелось участвовать в совещании комсомольского актива, которое проводил в козянских лесах Ф.Г. Марков. Сюда собралось до полусотни комсомольцев-активистов из партизанских бригад области. Федор Григорьевич рассказал о больших задачах, стоявших перед партизанами, о формах и методах работы с молодежью, о вовлечении ее в борьбу против оккупантов. По прибытии на места мы усилили агитационно-massовую работу среди партизан и населения, собирали различные сведения о вражеских гарнизонах, участвовали в боевых операциях.

Активные действия партизан в нарочанском крае приводили в бешенство фашистов. Они предприняли против партизан крупную карательную экспедицию. Силы были неравные. Мы вынуждены были оставить свои базы под Поставами и направились через деревни Андronы, Жуковщину за реку Дисну, где в лесу и соединились со своим отрядом. Сюда уже прибыли и другие отделения взвода разведки. После блокады наша бригада возвратилась в Дуниловичский район.

Я со своими разведчиками вновь поселился под Поставами. В окрестностях не было немецкой администрации, и крестьяне обращались к партизанам, партийным

подпольным органам за решением различных вопросов, как, например, с просьбами об оказании помощи лошадьми и т.д.

Под Поставами мы размещались в доме жителя деревни Теплые Жмуркевичи. С благодарностью вспоминаю хозяйку дома Ефросинью Матвеевну, которая стирала нам белье, штопала одежду. А при отступлении немецких войск зарубила топором одного гитлеровца, который грабил личное имущество крестьян.

Житель деревни Теплые Антон Валерьевич Михасенок в первые дни оккупации спрятал знамя своего сельсовета. После знакомства с разведчиками Михасенок передал знамя нашему отряду. Здесь нашлись умельцы, вышившие на нем название отряда и бригады. Сейчас это знамя хранится в Белорусском республиканском музее истории Великой Отечественной войны.

В это время бригада действовала в Дуниловичском и Глубокском районах. Наш отряд, перейдя железную дорогу Поставы — Глубокое, стал базироваться в районе деревни Константиново. Вскоре командира отряда В.П.Щуцкого назначили командиром соседней бригады имени ЦК КП(б). Командиром нашего отряда стал капитан М.Ф.Хардин, комиссаром отряда — лейтенант А.А.Алексеев, а я — начальником штаба. В это время в моей жизни произошло знаменательное событие: я был принят кандидатом в члены ВКП(б).

Во многих деревнях Дуниловичского, Поставского, Глубокского и Шарковщинского районов мы имели свой актив — комсомольское подполье, группы и отряды содействия. Эти люди широко использовались при проведении таких операций, как уничтожение связи, поджог мостов на шоссейных дорогах, сбор разведданных, распространение листовок, выявление пособников врага и т.д. Гитлеровцы усиленно охраняли железную дорогу Поставы — Глубокое. Несмотря на это, партизаны систематически взрывали здесь рельсы, пускали под откос эшелоны, нападали на немецкие бункера с охраной...

Рызыкуючы жыщём

З успамінаў былога партызана атрада «Грозны» Мікалая Пятровіча Шчаснага

Перад пачаткам вайны я пражывав у в. Гінькі і працаваў старшынёй сельпо. З часу акупацыі гітлераўцамі нашай мясцовасці я з жонкай і дэвюма старэйшымі дочкамі ўключыўся ў барацьбу з ворагам. Акавалі дапамогу савецкім ваеннаслужачым, якія выйшлі з акружэння. Хавалі, кarmілі, адзявалі, збіралі для іх зброю і боепрыпасы.

Аднойчы на нашу сям'ю навалілася гора. Зімовай раніцай 1943 г. у наш дом уварваліся фашысты, а ў гэты час у нас адпачываў малодшы лейтэнант Сяргей Шашкоў, які ўцёк з фашысцкага палону. Не паспейшы нават апрануцца, ён спрабаваў адбіцца, знішчыў двух паліцаяў, але ўсё ж такі трапіў у рукі фашыстаў. Карнікі вывельі яго босага на вуліцу, здзекаваліся, а потым павялі за дом, каб расстраліць. Раптам Сяргей моцным ударам збіў з ног двух гітлераўцаў, а сам збег. З абларожанымі нагамі ён дабраўся да партызан, якія яго абагрэлі і вылечылі.

Калі ў туую раніцу 1943 г. гітлераўцы кінуліся даганяць Сяргея, я са сваёй сям'ёй уцёк на хутар да роднага брата Паўла,

у якога мы пакінулі дваіх дзяцей, а самага маленькага сына аднеслі да суседа. Потым з жонкай і дэвюма старэйшымі дочкамі пайшлі да партызан. Неўзабаве фашысты зноў прыйшлі на хутар. Брата Паўла, бацьку Пятра, дваіх нашых дзетак і дом спалілі.

Наша сям'я знаходзілася ў партызанскім атрадзе «Грозны». Мы ўсімі сіламі помсцілі ворагу, за што я і мае дочки Галіна і Валянціна атрымалі баявыя ўзнагароды.

Пазней даведаліся, што Сяргей Шашкоў стаў начальнікам штаба партызанскаага атрада імя А.В.Суворава, мужна змагаўся з ворагам. У 1944 г. пры нападзенні на варожы гарнізон у в. Камаі ён асабіста знішчыў 9 гітлераўцаў, але і сам загінуў.

Закончылася вайна, а мы ўсё шукалі свайго маленькага сыночка, але безвынікова. І толькі ў 1960-я гады даведаліся аб лёсе сына. У 1943 г. фашысты забралі яго ад суседзяў і разам з іншай моладдзю павезлі ў фашысцкую Германію. Здарылася так, што яго перахапілі ў Польшчы добрыя людзі, усынавілі. Так ён застаўся жыць у Польшчы з новымі бацькамі.

З задання не вярнуліся

АСЯНЕНКА Надзея Міхайлаўна, нарадзілася ў 1917 г. у в. Ліпнікі Пастаўскага раёна. Да вайны працавала тэлефаністкай у Паставах, у Вялікую Айчынную вайну партызанка-разведчыца, загінула ў сакавіку 1944 г. у в. Гулі Мядзельскага раёна.

**З успамінаў Івана Мікітавіча
Мартынава, памочніка камісара
па камсамоле атрада імя А.В.Суво-
рава, члена Пастаўскага падполь-
нага райкома камсамола**

Упершыню я сустрэўся з Надзеяй Асяненка ў лістападзе 1942 г., калі яна жыла ў сваёй в. Ліпнікі. Камандаванне партызанскаага атрада імя Суворава даручыла мне здабыць звесткі аб варожым гарнізоне ў Паставах. Дапамагла мне ў гэтым Надзяя. Яна адправілася ў Паставы, сустрэлася з Галінай Букоўскай, якая працавала на

кухні афіцэрскай столовай. Атрымаўшы ад яе звесткі, Надзяя накіравалася ў вёску. На вуліцы Зарэчнай дзяўчыну сіні ў паліцэйскі Шалкоўскі і пацягнуў яе ў камендатуру. Правялі вобыск, але нічога не знайшлі, тады паліцэйскі стукнуў Надзю па твары і прагнаў на вуліцу. Праз некаторы час дзяўчына прыйшла ў вёску і перадала нам каштоўныя звесткі.

Неўзабаве камсамольцы вёскі выбралі Надзю сакратаром сваёй арганізацыі. Пад яе кіраўніцтвам моладдзь аказвала партызанам значную дапамогу.

У пачатку 1943 г. Надзяя вымушчана была пайсці ў партызансскую брыгаду імя Варашылава і стала разведчыцай. У сакавіку 1944 г. яна з разведчыкамі наткнулася на варожую засаду. Разведчык Лукашэвіч быў забіты. Клябанаў, цяжка паранены, каб не трапіць жывым у рукі ворагу, падарваў



Н.М. Асяненка.




Я.К. Брадовіч.

сябе гранатай. Надзя і паранены партызан Яўген Брадовіч дабраліся да бліжэйшага хутара. Яго гаспадар павёз Яўгена да партызан у в. Гулі, а яна адбівалася ад наступаючых фашыстаў.

Потым Надзя ўскочыла на каня, але была паранена ў нагу і ўпала на зямлю. Нягледзячы на боль, яна працягвала весці агонь па гітлераўцах, але і сама была скошана варожай куляй. Кариікі здзекаваліся над трупам адважнай разведчыцы, адрэзалі пальцы на руках, скалолі штыкамі цела.

Пасля вайны на месцы гібелі Надзі і ў яе роднай в. Ліпнікі былі пастаўлены помнікі.

БЕСПАЛЁНАЎ Міхаіл Іларыёнавіч,
нарадзіўся ў 1909 г. у в. Захараўшчына



Мемарыяльная дошка на помніку ў в. Ліпнікі.

Пастаўскага раёна, удзельнік партызанска-га руху, загінуў у 1943 г.

З успамінаў А.Лубецкага, палітрука партызанскага атрада імя А.В.Суворава

Вясной 1942 г. Міхаіл Беспалёнаў без ваганняў пайшоў у партызансскую группу, якую ствараў Фёдар Рыгоравіч Маркаў. Сумесна з іншымі народнымі мсціўцамі ён удзельнічаў у разгроме фашысткага гарнізона ў в. Клюшчаны. Дапамог знішчыць чыгуначны мост каля в. Рудня.

А калі стварыўся наш атрад імя А.В.Суворава, Міхаіл Іларыёнавіч першым прыйшоў да нас з жонкай Кілікей. Гэта сям'я не пашкадавала нават уласнай маё-масці. Каб не дасталіся немцам, яны спалілі сваю хату і хлеў. Гэты яшчэ малады чалавек у атрадзе паказваў прыклад адвагі і мужнасці. За кароткі час ён знішчыў некалькі фашыстаў, параніў чатырох паліцаяў, захапіў у іх зброю, падпаліў варожую аўтамашыну. Шмат разоў ён хадзіў у варожыя гарнізоны здабываць звесткі для партызан.

А аднойчы ў жорсткім бое з ворагам, які адбыўся ў 1943 г. непадалёку ад яго роднай в. Захараўшчына, Міхаіл паў смерцю героя.

Не ведаючы адпачынку, з раніцы да глыбокай ночы працавала ў нашым атрадзе поварам яго жонка Кілікя. Яе праца была адзначана ўрадавымі ўзнагародамі.

БРАДОВІЧ Яўген Кірылавіч, нара-
дзіўся ў 1913 г. Уплыў на яго аказаў баць-
ка Кірыла Кліменьевіч Брадовіч, сакратар Пастаўскага РК КПЗБ. У 1929 г. уз-
началіў Яцавіцкую камсамольскую пад-
польную арганізацыю. У 1934 г. уступіў у члены КПЗБ. Пасля вызвалення Заходній Беларусі працаваў сакратаром сельсавета.

З успамінаў Якава Аляксандравіча Пронькі, камісара партызанскага атрада «Слава» брыгады імя К.Я.Варашылава

У пачатку Вялікай Айчыннай вайны бацька і сын Брадовічы пайшлі ў партызаны. Змагаліся з фашыстамі ў групе Сяргея Пронькі, а пасля ўступілі ў атрад імя Суворава брыгады імя Варашылава. У жніўні

1942 г. Яўген і Мікалай Асяненка вярталіся з разведкі і каля в. Гулі Мядзельскага раёна натрапілі на варожую засаду. У няроўным бai Яўген быў цяжка паранены ў нагу. Асяненка пад градам куль вынес баявога сябра ва ўкрыцце. Пасля выздараўлення Яўген зноў вярнуўся ў атрад і прымаў удзел у многіх баявых аперацыях. Загінуў у студзені 1943 г. у бai з гітлераўцамі ў в. Калодзіна Мядзельскага раёна.

БУЦЬКО Адольф Міхайлавіч, нарадзіўся ў 1920 г. у в. Оцкавічы Пастаўскага раёна, член ВЛКСМ, да вайны працаваў сакратаром Оцкавіцкага сельсавета. У Вялікую Айчынную вайну спачатку сувязны, разведчык, а потым начальнік разведкі, загінуў 18.1.1943 г.

З успамінаў У.У.Саўлевіча, начальніка штаба партызанскай брыгады імя К.Я.Варашылава

У пачатку 1943 г. трои партызаны з брыгады імя Варашылава — Буцько, Пеляхоў і Брадовіч накіраваліся выконваць баявое заданне. У в. Калодзіна Мядзельскага раёна іх заўважылі фашисты і адкрылі па разведчыках агонь. Аднак смельчакі таксама начали касіць гітлераўцаў. Яны знішчылі некалькі фрыцаў, але сілы былі няроўныя. Варожая куля паразіла Яўгена Брадовіча. Буцько ўпаў каля свайго забітага каня і ціха загадаў таварышам адъехаць, ён сам прыкрыв іх.

На наступны дзень раніцай Васіль Пеляхоў на кані прыскакаў у штаб партызанская брыгады і паведаміў аб усім. Байцы былі падніты па трывозе. Я з ад'ютантам і групай партызан пакіраваўся ў Калодзіна, каб выратаваць сяброў. Пад'ехаўшы да вёскі, мы убачылі натоўшчу фашистаў і адкрылі па іх агонь. Тут жа падаспела група партызан на чале з Рыгорам Крукавым. Нямногім гітлераўцам удалося збегчы.

А што здарылася з Буцько? Як расказаўся вяскоўцы, разведчык вёў агонь па ворагу, знішчыў 18 фашистаў, але ўсё ж быў акружаны гітлераўцамі. Два афіцэры падышлі да ляжачага ў крыві Буцько, але той сабраўся з сіламі і расстраліў фашистаў. Апошні патрон пусціў сабе ў галаву.

Пры аглядзе цела былі выяўлены дзве кулявыя раны ў жывот і адна ў галаву.

Мужны партызан быў пахаваны ў брацкай магіле, што ў Паставах.



А.М.Буцько.



Ф.Н.Нагорны.

НАГОРНЫ Філіп Ніканоравіч, нарадзіўся ў 1898 г. у в. Юравічы. У 1939 г. дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Ф.Н.Нагорны быў накіраваны ў Паставы для ўзмацнення партыйна-гаспадарчага актыву. Ён працаваў па пасадзе старшыні Пастаўскага райвыканкома.

З самага пачатку Вялікай Айчынной вайны фарміруе партызанскі атрад і ўдзельнічае ў баявых аперацыях супраць германскіх войскаў. У газете «Боевая уче́ба» Заходній ваеннай акругі ад 14 ліпеня 1941 г. у артыкуле «Разгорается пламя партизанской войны» было напісаны: «Секретарь Поставского райкома партии тов. Монахов А.А. и председатель райисполкома тов. Нагорный с отрядом 65 смельчаков сжигают немецкие танки, расстреливают немецкую пехоту на дорогах и в деревнях».

На жаль, гэты мужны чалавек, адзін з арганізатораў савецкай улады на Пастаўшчыне, загінуў у першыя месяцы вайны.

СІНЕПАЛАЎ Міхайл, чырвонаармеец, у першыя дні вайны пры адступлении трапіў у акружэнне. Удалося выбрацца і прыйсці да партызан, дзе ён працягваў мужна змагацца з фапыстамі.

З успамінаў Веранікі Антонаўны Шапель

У сакавіку 1944 г. партызаны атрада імя А.В.Суворава брыгады К.Я.Варашылава ўступілі каля в. Лынтупы ў бой з карнікамі. Аднак сілы былі няроўныя і народныя мсціўцы адступілі ў лес. Апошнім адъехадзіў і адстрэльваўся Міхайл Сінепалаў. Гітлераўцы цяжка паразілі яго ў галаву і

захапілі ў палон. Здзекаваліся з яго, потым вырашылі дэманстратыўна правезці праз вёскі ў Свянцянскую бальніцу.

Я памятаю, як у нашай в. Маслянікі карнікі выгналі з дамоў старых і малых, каб яны паглядзелі на сыходзячага крыўёю партызана. На павозцы мы ўбачылі Міхаіла, які ляжаў у кажуху і кубанцы.

Арганізатары і кіраўнікі партызанскай барацьбы

АСЯНЕНКА Васіль Мікалаевіч, нарадзіўся 31.1.1916 г. у в. Ліпнікі Пастаўскага раёна. Да вайны працаўаў у Вілейскім абласным упраўленні НКУС. У Вялікую Айчынную вайну намеснік камандзіра па разведцы атрада імя Суворава. Камандзір атрада «Слава» брыгады імя Варашылава, адначасова з красавіком 1942 г. па ліпень 1944 г. сакратар Пастаўскага падпольнага райкома камсамола. Герой Сацыялістычнай Працы (1966). Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I ступені. З 1964 г. працаўаў 1-м сакратаром Глыбоцкага райкома партыі, у 1967—1976 гг. старшынёй партыйнай

Калі павозка паравялася з намі, ён прыпадняў галаву і крикнуў: «Таварышы, біце фашистаў!» Карнікі прыціснулі яго прыкладамі да павозкі, каб ён маўчаў.

У хуткім часе праз сувязных стала вядома, што ў бальніцы Міхаіл, каб пры здзеках не выдаць сваіх таварышаў, разварушыў на галаве рану і памёр.



В.М.Асяненка.

камісіі пры Віцебскім абкоме КПБ. Член ЦК КПБ у 1966—1971 гг., дэпутат Вярхоўнага Савета БССР у 1947—1951, 1963—1967 гг. Памёр 13.6.1977 г.

З успамінаў В.М.Асяненкі

Наш партызанскі атрад быў створаны пасля з'яднання нашай групы з групай Ф.Р.Маркава. У лесе каля мястэчка Клюшчаны мы сустрэлі селяніна, які нарыйтоўваў дровы. Ён паведаміў, што ў населеным пункце ёсць немцы і паліцэйскія. Было вырашана напасці на жандарскі гарнізон і паліцэйскі участак. Ноччу падышлі да Клюшчан. Праз агароды дабраліся да касцёла. Партызаны Уладзімір Саўлевіч і Яўген Буцько накіраваліся, каб зняць вартавога. Як толькі яны наблізіліся да ўчастка, вартавы зайшоў у памяшканне і зачыніў дзвёры. Было вырашана акружыць памяшканне ўчастка, кінуць у вокны гранаты, а потым уварвацца ў будынак. Але, як высветлілася, вокны былі зачынены аканіцамі. Прынялі рашэнне падпалаць участак. Так і зрабілі. Полымя хутка ахапіла памяшканне. Фрыцы пачалі выскокваць праз вокны. Партызаны ва ўпор расстрэльвалі іх. Так было знішчана варожае гніздо.



Пасведчанне сакратара
Пастаўскага РК ЛКСМБ
В.М.Асяненкі.

У далейшым атрад значна актывізаваў баявыя дзеянні. Мы наладжвалі засады на фашыстаў, узрывалі войскія эшалоны, выводзілі са строю масты і дарогі, грамілі варожыя гарнізоны. Пасля разгрому гарнізунаў у вёсках Слабада і Груздава партызаны расправіліся з гітлераўцамі ў мястечку Кабыльнік. Нас было 33 чалавекі, а ў гарнізоне 250 узброеных фашыстаў. Але вырашылі дзеянічаць. Спачатку выслалі разведку. Устанавілі, што немцы толькі ноччу ахоўваюць гарнізон, днём жа большасць з іх адпачывае. Партызаны пры дапамозе вяскоўцаў запрэглі ў калёсы 30 коней, падзяліліся на дзве групы, уварваліся з двух бакоў у мястечка і адкрылі агонь. Фашысты разгубіліся і пачалі ўцякаць. Іх скасілі партызанская кулі. Партызаны падпалілі вакзал, забралі трафеі і адышлі ў лес.

На базе атрада потым вырасла партызанская брыгада імя Варашылава. Адзін з яе атрадаў пад назвай «Слава» дысліцаўраваўся ў вёсках Лукашова, Ажарцы, Груздава, Кавалі, Савічы. З дапамогай мясцовага насельніцтва атрад надзейна ўтрымліваў сваю зону. Пад яго кантролем знаходзіліся таксама чыгуначная і шашэйная дарогі Паставы – Вільнюс. Імі гітлераўцы не карысталіся.

У снежні 1943 г. я быў прызначаны камандзірам атрада «Слава» і адначасова з'яўляўся сакратаром Пастаўскага падпольнага райкома камсамола. На гэты час у нашым атрадзе налічвалася 83 партызаны. Народныя місіўцы клапаціліся і пра ахову грамадзянскага насельніцтва. Неяк фашысты ўварваліся ў в. Баранавічы і пачалі забіраць у людзей жывёлу. Партызаны атрада напалі на іх, абстралялі, забілі некалькі гітлераўцаў і ўзялі 14 салдат у палон.

Шмат баявых аперацый правялі партызаны нашага атрада. Толькі ў адным бai ў лесе каля в. Манькавічы партызаны атрада напалі і знішчылі каля сотні фашыстаў. У ліпені 1944 г. Чырвоная армія выгнала гітлераўцаў з раёна. Вярнуўшыся з партызанская атрада, я быў вылучаны на пасаду намесніка старшыні Пастаўскага райвыканкама.

МАНАХАЎ Аляксандар Андрэевіч, нарадзіўся 15 верасня 1909 г. у в. Іванькава Ядрынскага раёна, Чувашыя. Закончыў Вышэйшую школу партарганізатаў пры ЦК ВКП(б) (1940), Мазырскі настаўніцкі інстытут (1949). З 1930 г. на гаспадарчай, камсамольскай і партыйнай работе ў Дры-



А.А.Манахаў.



Ф.Р.Маркаў.

сенскім, Расонскім і Аршанскім раёнах. З 1939 г. сакратар Чашніцкага, Пастаўскага РК КП(б)Б.

З пачатку Вялікай Айчыннай вайны на фронце. З мая 1943 г. член Вілейскага падпольнага аблкома КП(б)Б, з верасня 1943 г. яго сакратар. З ліпеня 1944 г. сакратар Маладзечанскага, з 1946 г. Палескага аблкомаў КП(б)Б. У 1953–1956 гг. 1-ы сакратар Мазырскага райкома, потым гаркома КПБ. Каідыдат у члены ЦК КПБ у 1954–1960 гг. Памёр 17.9.1978 г.

МАРКАЎ Фёдар Рыгоравіч, нарадзіўся 24 снежня 1913 г. у в. Качанішкі Пастаўскага раёна. Герой Савецкага Саюза (1944). Удзельнік рэвалюцыйнага руху ў Заходній Беларусі, у 1936–1939 гг. быў зняволены ў Бяроза-Картузскі канцлагер, віленскую турму. У 1939–1941 гг. старшыня Свянцянскага гарсавета, намеснік старшыні Вілейскага аблвыканкома. У партызанах з верасня 1941 г.: камандзір спецгрупы, з мая 1942 г. атрада імя Суворава, з лістапада 1942 г. партызанская брыгады імя К.Я.Варашылава, адначасова з красавіка начальнік ваенна-аператыўнага аддзела Вілейскага падпольнага аблкома КП(б)Б. З 1944 г. намеснік старшыні Вілейскага, Маладзечанскага аблвыканкомаў. Неаднаразова выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР. Памёр 14.1.1958 г. Яго імем названы вуліцы ў Вілейцы, Паставах, у г.п. Лынтупы.

ЖАЛЕЗНЫ КАМБРЫГ

Ф.Р.Маркаў у першыя дні вайны пайшлоў на фронт, быў палітруком, удзельнічаў у баях з фашыстамі пад Полацкам і Віцебскам. У жніўні 1941 г. ЦК КП(б)Б адклікаў Маркава з дзеючай арміі для работы ў тыле ворага. Свой баявы партызанская

шлях Фёдар Рыгоравіч пачаў у жніўні 1941 г., калі на чале невялічкай партызанскай групы быў накіраваны ў акупіраваную фашыстамі Вілейскую вобласць. У прызначаны раён дзеянняў прыбыў у сярэдзіне верасня. Становішча было вельмі цяжкім, аднак Маркаў не разгубіўся. Ён настойліва шукаў і наладжваў сувязі з надзейнымі савецкімі людзьмі. Праз некаторы час сабраў невялікую групу патрыётаў для актыўнай барацьбы з ворагам. Першую дыверсію правялі на чыгуначнай дарозе Вільнюс — Даўгаўпілс, па якой днём і ноччу ішлі фашысцкія эшалоны. 20 кастрычніка Ф.Р.Маркаў пусціў пад адхон варожы эшалон, загружаны аўтамашынамі, а пазней правёў яшчэ некалькі ўдалых дыверсій. Рух на гэтым участку быў перапынены на суткі.

6 студзеня 1942 г. на ўчастку паміж станцыямі Побрэддзе — Пагулянка Маркаў развінціў рэйкі, пад адхон палящеў новы эшалон ворага. На гэты раз былі знішчаны паравоз і 39 вагонаў.

Вясной 1942 г. група на чале з Ф.Р.Маркавым пачала разгортваць баявыя дзеянні ў Паставскім і суседніх раёнах Вілейской вобласці. Неяк групе стала вядома, што ў Паставскім, Дунілавіцкім і Куранецкім раёнах гітлераўцы збіраюцца правесці мабілізацыю савецкіх людзей для адпраўкі ў Германію, а таксама адобраць у сялян коней. Маркаўцы сарвалі гэта мерапрыемства. Удала была праведзена і аперация на дарозе калі мястэчка Лынтупы, калі група Маркава з засады знішчыла легкавую машыну, у якой ехала фашысцкае начальства. Як потым высветлілася, патрыёты знішчылі гебітскамісара Бэка, яго памочніка і шэфа жандармеры Крыля. У гэтым бai вызначыліся Ф.Р.Маркаў, У.У.Саўлевіч, І.Ф.Малыгін, Х.Д.Балтоўскі і Ж.Кузняцоў.

На працягу вясны і лета 1942 г. група Маркава правяла шэраг паспяховых аперацый і значна пашырыла раён баявых дзеянняў. Ёй удалося наладзіць контакты з іншымі партызанскімі групамі, у прыватнасці, з Паставскай групай С.А.Пронкі і Дунілавіцкай групай Р.З.Крукава — А.А.Сударыкава. Групы аб'ядналіся ў атрад імя Суворава на чале з Ф.Р.Маркавым.

Партызаны актыўна ўключыліся ў барацьбу з фашыстамі. У канцы лістапада 1942 г. атрад Маркава аб'яднаўся з атра-

дам «Знішчальнік» (камандзір У.Ц.Цабо) і разгарнуўся у 1-ю Вілейскую партызансскую брыгаду. Командзірам яе быў прызначаны Ф.Р.Маркаў. Ён жа на першым часе з'яўляўся і яе камісарам. З гэтага часу пачалася новая паласа ў баявым жыцці народных мсціўцаў. З нарачанскай зоны 1-я Вілейская партызанская брыгада шырокім фронтам павяла барацьбу з фашысцкімі захопнікамі. Яе баявыя групы і атрады здзяйснялі шматкі ламетровыя пераходы і нечакана з'яўляліся там, дзе менш за ўсё іх чакаў вораг. Раён баявых дзеянняў брыгады пашырыўся далёка за межы нарачанскай зоны. На 1 кастрычніка 1943 г. у брыгадзе было 7 партызанскіх атрадаў, налічвалася 1200 партызан, у т.л. 67 камандзіраў і палітработнікаў. На ўзбраенні брыгады былі 1 мінамёт, 6 процітанкавых ружжаў, 38 кулямётаў, 147 аўтаматаў, 957 вінтовак і інш.

У кастрычніку 1943 г. на тэрыторыі Вілейскай вобласці быў створаны Пастаўскі падпольны райком КП(б)Б, які базіраваўся на базе партызанскай брыгады Ф.Р.Маркава.

На базе партызанскай брыгады імя Варашылава дыслатацыраваліся Вілейскія падпольныя абком партыі і абком камсамола. Пры абкоме КП(б)Б быў створаны ваенна-аператыўны аддзел на чале з Ф.Р.Маркавым. Ён каардынаваў 18 партызанскіх брыгад. Камбрыг клаптаўся і пра прост партыйных радоў у партызанскіх фарміраваннях.

Баявыя рэйды народных мсціўцаў на водзілі на фашыстаў панічны жах.

Жалезны камбрыг — так называлі партызаны Маркава. Ён запальваў байкоў сваёй адвагай. Ні днём, ні ноччу партызаны не давалі спакою ворагу. Лямелі пад адхон варожыя цятнікі, узляталі ў паветра масты, гарэлі варожыя гарнізонны.

За баявую заслугі, герайзм, праяўлены ў баях з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, Ф.Р.Маркаву 1.1.1944 г. прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.

М.І.Маразюк.

МАСЛОЎСКАЯ Ганна Іванаўна, нарадзілася 6 студзеня 1920 г. у в. Курсевічы Паставскага раёна. Герой Савецкага Саюза (1944). Да вайны працавала старшай піянерважкатай Лынтупскай школы Паставскага раёна. У чэрвені 1941 г. добраахвотна ўсту-

піла ў Чырвоную армію. Трапіла ў акружэнне, наладзіла сувязь з партызанамі. У 1942 г. па заданні падпольнай партыйнай арганізацыі з мэтай разведкі ўладковалася ў Паставах на работу ў швейную майстэрню, якая абслугоўвала эсэсаўцаў. З яе дапамогай падпольшчыкі знішчылі гітлераўскага генерала. З мая 1943 г. намеснік камісара па камсамольскай работе партызанскаага атрада імя Пархоменкі партызанскаага брыгады імя К.Я.Варашылава. З 24 снежня 1942 г. па 4 ліпеня 1944 г. член Паставскага падпольнага райкома ЛКСМБ.

Удзельнічала ў разгроме фашысцкіх гарнізонаў у Залессі, Лынтупах, Камаях, у падрывах варожых эшалонаў, чыгуначных рэек.

Пасля вайны стала прыёмнай маці 15 сірот, бацькі якіх загінулі ад рук фашыстаў. Памерла 11.11.1980 г.

ПОДЗВІГ ГАННЫ МАСЛОЎСКАЙ

Ганна Іванаўна Маслоўская да пачатку Вялікай Айчыннай вайны працавала ў Лынтупскай школе. Як толькі фашисты з'явіліся ў вёсцы, яна адразу жа пераехала ў Паставы. Тут Ганна хутка знайшла аднадумцаў, стварыла падпольную камсамольскую арганізацыю і ўзначаліла яе.

У Паставах у гэты час ужо размясціўся буйны варожы гарнізон, звесткі аб якім тэрмінова патрэбны былі падпольшчыкам. Па заданні мясцовых камуністаў і камсамольцаў Ганна ўладковалася ў швейную майстэрню, якая абслугоўвала фашыстаў.



Г.І.Маслоўская.

Праз сувязных партызанам, а адтуль — за лінію фронту пачалі паступаць неабходныя звесткі аб варожым гарнізоне ў Паставах.

Аднойчы ў майстэрню зайшоў начальнік гарнізона генерал фон Цуг. Яму патрэбна было пашыць новы мундзір. З дапамогай Ганны падпольшчыкі тут жа ў майстэрні забілі генерала. Пасля знікнення фон Цуга фашисты пачалі пошуки яго. Ганне прыйшлося ў маі 1943 г. пакінуць Паставы і пайсці да партызан. У хуткім часе маладая партызанка, камісар маладзёжнага атрада імя А.Пархоменкі, пусціла пад адхон варожы эшалон, узарвала дзесяткі чыгуначных рэек, прыняла ўдзел у разгроме фашысцкіх гарнізонаў у Залессі, Камаях, Лынтупах, Мядзеле, у вызваленні мірных жыхароў Паставаў з лагера смерці.

Асабліва смелую вылазку ў фашысцкае лагава зрабіла Ганна Маслоўская ў канцы 1943 г. Пераапрануўшыся ў сялянскае



Г.І.Маслоўская сярод школьнікаў Лынтупскай СШ. Май 1965 г.

адзенне, яна па заданні партызанскаага камандзіра накіравалася ў в. Лынтупы для перагавораў з начальнікам фашистскага гарнізона палкоўнікам Антанайцісам. Вясёлую і бойкую на язык маладую «сялянку» дзяжурны салдат прапусціў у будынак камендатуры. Як толькі аказалася адзін на адзін з начальнікам гарнізона, сказала, што прынесла загад, паводле якога ён павінен супрацоўнічаць з партызанамі, дапамагаць ім. Калі адмовіцца, будзе знішчаны.

Перагаворы завяршыліся пасляхова. Антанайціс даў згоду дапамагаць партызам. А Ганна Маслоўская на наступны дзень прынесла партызанам з варожага гарнізона некалькі вінтовак і шмат патронаў.

Радзіма высока адзначыла заслугі маладой патрыёткі, мужнай падпольшчыцы-партызанкі з брыгады імя Варашылава. У 1944 г. ёй было прысвоена званне Героя Савецкага Союза.

М.І.Маразюк.

**З ДАКЛАДНОЙ ЗАПІСКІ Г.І.МАСЛОЎСКАЙ САКРАТАРУ ЦК ЛКСМБ
Ф.А.СУРГАНАВУ АБ РАБОЦЕ ПАДПОЛЬНЫХ КАМСАМОЛЬСКІХ
АРГАНІЗАЦІЙ ПАСТАЎСКАГА РАЁНА**

15 кастрычніка 1943 г.

До начала Отечественной войны я работала комсоргом в средней школе (в) Лынтупах Поставского района. 22 июня 1941 г. добровольцем поступила в Красный Крест 71-го танкового батальона... Под Витебском наша часть попала в окружение. При выходе из окружения командование части послало меня на дополнительную работу в Поставский район. С 4 июля 1941 г. работала по организации групп из бойцов-окруженцев. Организовала 2 группы: одна в количестве 18 человек, вторая — 10 человек. Первая вышла на восток за линию фронта, вторая находится в партизанском отряде тов. Громова...

Находясь в подполье в Свенцянском районе, связалась с группами партизан, получала от них литературу и распространяла ее среди населения Литвы, установила связь с гарнизонами в Годутишках, Свенцянах, Подбродье, впоследствии связала с ними литовскую группу партизан.

С января 1942 г. работала в Поставах по разложению вражеского гарнизона, из которого 24 человека ушли на восток за линию фронта, 8 человек перешли в партизанский отряд им. Суворова, 40 человек — в отряд им. Пархоменко. В мае 1943 г. была заподозрена гестаповцами и 28 мая 1943 г. ушла в партизанский отряд им. Суворова, затем в литовскую группу, после чего — в отряд им. Пархоменко. Находясь в рядах партизан, с группой 3 человека спустила эшелон противника с живой силой и техникой на ж. д. Вильно — Подбродье. Разносila литературу в гарнизоны: Поставы, Годутишки, Подбродье. Во время мобилизации литовцев (немцами) в июле 1943 г. с группой 3 человека уничтожила 7 гитлеровцев, двигавшихся из Лынтупов в Свенцяны. Дважды участвовала в боях по разгрому мядельского гарнизона. С августа 1943 г. работала на подпольной комсомольской работе.

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944): Документы и материалы. Мн., 1978. Т. 2. С. 326—327.

ЯЎМЕНЕНКА Іван Максімавіч, нарадзіўся 22 жніўня 1904 г. у в. Пабедная Горацкага раёна Магілёўскай вобласці. У Вялікую Айчынную вайну з чэрвеня 1943 г. у партызанах. У жніўні — снежні 1943 г. камісар партызанскай брыгады імя К.Я.Варашылава, у маі — ліпені 1944 г. камісар 1-й Антыфашистскай партызанскай брыгады, адначасова ў кастрычніку 1943 г. — ліпені 1944 г. сакратар Паставскага падпольнага райкома КП(б)Б. Узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга, медалямі.

* * *

У пачатку 1943 г. ЦК КП(б)Б накіраваў І.М.Яўмененку ў спецшколу Беларускага штаба партызанскага руху. Пасля трох месяцаў вучобы яго паслалі ў тыл ворага на Вілейшчыну.

У ліпені 1943 г. камандаванне і палітработнікі брыгады імя Варашылава, дзе камісарам быў І.М.Яўмененка, правялі падрыхтоўчую работу да «рэйкавай вайны». Брыгада атрымала заданне ўзарваць чыгуначнае палатно на перагоне Крулеўшчына — Паставы. 4 жніўня аператрыя была завершана. У выніку рух на чыгунцы Маладзечна — Полацк быў спынены на 3 дні, а на адрэзку Крулеўшчына — Паставы да вясны 1944 г.

У кастрычніку 1943 г. І.М. Яўмененка быў прызначаны сакратаром Пастаўскага падпольнага райкома партыі, а С.А. Пронька і М.П. Падольны — членамі райкома. 1-м сакратаром падпольнага райкома камсамола быў зацверджаны Мікалай Кукель.

Сваю работу райком партыі пачаў са стварэння шатрыштыхных груп у населеных пунктах. Для правядзення растлумачальнай работы сярод насельніцтва райком забяспечваў патрыётаў лістоўкамі, зводкамі Саўінфармбюро, газетамі. У выніку гэтай работы пачалі хутка расці рады партызан. Усё больш з'яўлялася сувязных і разведчыкаў. Адзін з іх, былы настаўнік Павел Ягораў, працаўваў у Паставах на лесапілцы, а калі над ім на вісла пагроза, пайшоў у партызаны.

Акрамя брыгады імя Варашылава на Пастаўшчыне дыслакаўвалася брыгада імя Ракасоўскага. Сумеснымі намаганнямі партызаны ўзвышалі эшелоны і грамілі гарнізоны праціўніка.

Адно з пасяджэнняў райкома партыі было прысвячана падрыхтоўцы да святкавання 26-й гадавіны Вялікага Кастрычніка, разгортванню масава-палітычнай работы ў раёне. На пасяджэнні райкома ішла размова аб дапамозе партызанам, аб баравібе насельніцтва з фашысцкімі захопнікамі на месцах. Дакладчыкі заклікалі сялян не здаваць хлеб і іншыя прадукты харчавання фашыстам. За кожным атрадам былі замацаваны населенныя пункты для нарыйтоўкі прадуктаў. Сходы праходзілі на высокім узроўні. У в. Юнькі, што за некалькі кілометраў ад Паставаў, сход праходзіў пад аховай выстаўленых партызанскіх пастоў. Пасля яго мясцовыя жыхары перадалі партызанам шкарпэлкі, рукавіцы, кісеты, ручнікі, адзенне.

Вялікую дапамогу райкому партыі аказваў і райком камсамола. У многіх вёсках былі створаны камсамольскія ячэйкі. У в. Ліпнікі арганізацыя на чале з Тамарай Асяненка налічвала каля 30 камсамольцаў. Буйная камсамольскія арганізацыі меліся ў вёсках Юнькі, Савічы, Пожарцы, Лукашова. Асноўная задача камсамольскіх арганізацый заключалася ў мабілізацыі моладзі на барацьбу з ворагам.

Па распяціні падпольнага райкома партыі ў зоне, якую кантролівалі партызаны, ствараліся школы для навучання дзеяцей. Яны былі адкрыты ў вёсках Груздава, Кубаркі, Савічы, Міхнічы. Настаўнікаў было мала, таму ў школы накіроўвалі пісьменных партызан. У в. Савічы прызначылі сувязную партызанскага атрада «Слава» Яўгенію Піліпаўну Змя-



І.М. Яўмененка.

еўскую. Ядвіга Станіславаўна Курдо працавала настаўніцай у в. Пожарцы. Жыхары Пастаўшчыны забяспечвалі школы налівам, а настаўнікаў прадуктамі харчавання.

Да пачатку 1944 г. партызаны адваявалі ў акупантаў амаль усю тэрыторыю Пастаўскага раёна. Аднак фашысты рабілі налёты, рабавалі насельніцтва. Німецкім служачым былі перададзены каровы, адабраныя ў сялян. Штаб атрада «Слава» падрыхтаваў аперацию па захопе гэтай жывёлы і вяртанні вяскоўцам. Удакладнілі колькасць кароў. Як правила, каля статка знаходзіўся адзін паліцэйскі. Камандзір атрада Васіль Мікалаевіч Асяненка дамовіўся з пастухом, у які дзень ён прыгоніць пасвіць кароў пад лес. У прызначаны час група партызан накіравалася на аперацию. Захапіўшы з сабой аўтамат, В.М. Асяненка падышоў да пастуха, разброяў яго. Кароў пагналі ў Смыцкі лес, а пасля размеркавалі паміж сялянамі і партызанамі.

У пачатку 1944 г. райком партыі разгледзеў на сваім пасяджэнні пытанне аб падрыхтоўцы сялянскіх гаспадарак да веснавой сяўбы. Неабходна было арганізаваць рамонт сельгасінвентару, дапамагчы насеннем. Гэтыя задачы вырашалі члены райкома і партызанскія атрады. Было адкрыта некалькі кузняў, са свірна ў в. Жарава сялянам раздалі 500 пудоў насеннага зерня. Некаторым вяскоўцам партызаны дапамаглі апрацаваць зямельныя ўчасткі.

На шарададні 1 мая 1944 г. райком партыі арганізаваў у вёсках сходы і мітынгі. З дакладамі выступалі члены райкома і камісары атрадаў. Жыхары раёна былі праінфармаваны аб наступленні Чырвонай арміі і чакалі вызвалення ад гітлераўскіх акупантаў. І гэты дзень хутка прыйшоў.

5 ліпеня 1944 г. Чырвоная армія пры падтрымцы мясцовых партызан вызваліла Паставы, а 9 ліпеня і ўвесь раён ад фашыстаў.

Падпольныя райкомы партыі

ДУНІЛАВІЦКІ ПАДПОЛЬНЫ РАЙКОМ КП(б)Б

Дзейнічаў з 14 верасня 1943 г. па 3 ліпеня 1944 г. Створаны Вілейскім падпольным абкомам КП(б)Б 14 верасня 1943 г. Сакратаром быў прызначаны намеснік камандзіра брыгады імя К.К.Ракасоўскага У.Н.Дорменеў. 16 лістапада 1943 г. Вілейскі падпольны абком партыі перавёў у арганізаціі ім Глыбоцкі падпольны райком КП(б)Б члену Дунілавіцкага райкома партыі М.Р.Анічкіна і С.П.Пархімовіча, зацвердзіў членамі Дунілавіцкага падпольнага райкома КП(б)Б камісара партызанскай брыгады імя К.К.Ракасоўскага Ш.Н.Нігамаева і намесніка камбрыга па разведцы Г.І.Казарцава. Райком партыі базіраваўся ў партызанскай брыгадзе імя К.К.Ракасоўскага (камбрыг А.В.Раманаў).

Склад падпольнага райкома КП(б)Б: сакратар — Дорменеў Уладзімір Нічыправіч (14.9.1943 — 3.7.1944), члены райкома: Анічкін Міхаіл Рыгоравіч (14.9.1943 — 16.11.1943), Кавалёва Кацярына Ігнатаўна (14.9.1943 — 12.4.1944), Пархімовіч Сямён Пятровіч (14.9.1943 — 16.11.1943), Раманаў Аляксандр Васільевіч (14.9.1943 — 3.7.1944), Казарцаў Георгій Іванавіч (16.11.1943 — 3.7.1944), Нігамаев Шайхун Нігамаевіч (16.11.1943 — 3.7.1944), Інсафутдзінаў Разітдзін Інсафутдзінавіч (12.4.1944 — 3.7.1944, нам. сакратара).

Друкаваны орган падпольнага райкома КП(б)Б — газета «Звязда» (з мая 1944 г. — «Партизанская правда»). Рэдактары: Айзенберг Барыс Львовіч, Р.І.Інсафутдзінаў (з 30.3.1944), Бармічаў Віталій Дэмітрыевіч (з 17.5.1944).

ПАСТАЎСКІ ПАДПОЛЬНЫ РАЙКОМ КП(б)Б

Дзейнічаў з 17 кастрычніка 1943 г. па 4 ліпеня 1944 г. Створаны Вілейскім падпольным абкомам КП(б)Б 17 кастрычніка 1943 г. Сакратаром райкома зацверджаны накіраваны абкомам партыі ў маі 1943 г. у Вілейскую вобласць адказны арганізатор КП(б)Б І.М.Яўмененка, які да гэтага часу з'яўляўся камісарам партызанскай брыгады імя К.Я.Варашилава.

Райком партыі базіраваўся ў партызанскім атрадзе імя А.В.Суворава брыгады імя К.Я.Варашилава.

Склад падпольнага райкома КП(б)Б:

Сакратар — Яўмененка Іван Максімавіч (17.10.1943 — 4.7.1944). Члены райкома: Шадольны Міхаіл Паўлавіч (17.10.1943 — 7.2.1944), Пронька Сяргей Аляксандравіч (17.10.1943 — 4.7.1944), Кніга Макар Піліповіч (2.1.1944 — 4.7.1944), Ульянаў Цімафеў Яфімавіч (6.6.1944 — 4.7.1944).

Друкаваны орган Пастаўскага падпольнага райкома КП(б)Б — газета «За победу».

Дакументы сведчаць

СА ЗВАРОТУ ВІЛЕЙСКАГА ПАДПОЛЬНАГА АБКОМА КП(б)Б АБ АБАРОНЕ НАСЕЛЬНІЦТВА, ВЫРАТАВАННІ АСАБІСТАЙ І ГРАМАДСКАЙ МАЁМАСЦІ АД ГІЛЛЕРАЎСКІХ ЗАХОПНІКАЎ І ЎЗМАЦНЕННІ ДЫВЕРСІЙНАЙ РАБОТЫ НА КАМУНІКАЦЫЯХ ПРАЦҮНІКА Ў СУВЯЗІ З ПАСПЯХОВЫМ НАСТУПЛЕННEM ЧЫРВОНай АРМII

Кастрычнік 1943 г.

Красная Армия вступила в пределы Белоруссии. Наступил исторический период освобождения нашей Родины, многострадального белорусского народа из-под гнёта гитлеровских проработителей.

Отступающий враг пытается все уничтожить, сжечь города и села, ограбить и разорить наш край — захватить хлеб, скот, народное добро, а население истребить, увезти в немецкое рабство, превратив нашу страну в пустыню.

Наша задача — задача народных мстителей — не дать врагу осуществить его чудовищные людоедские замыслы, сорвать его планы и всеми силами и средствами беспощадно уничтожать немецких мерзавцев...

В целях успешного осуществления этой исторической задачи Вілейскій обком партіі предлагает всем РК КП(б)Б, уполномоченным абкома КП(б)Б, командирам и политработникам партызанскіх отрядов и бригад, всем коммунистам и комсомольцам:

1. Широко известить население о злодейских замыслах отступающего врага — ограбить и опустошить нашу землю, сжечь наши города и села, истребить, угнать в рабство народ, превратить нашу Родину в пустыню. Рассказать, что в Нарочанской зоне немецкие изверги уже сожгли за последние 7 дней сентября — октября свыше 45 деревень, разграбив хлеб, скот, имущество, а свыше 7 тыс. мирных жителей обрекли на голодную смерть. Около 2 тыс. человек гитлеровцы угнали в рабство в Германию, свыше 200 человек расстреляли и сожгли заживо.

2. Предупредить население, чтобы при приближении немецких банд все немедленно скрывались в ближайших лесах, угоняли с собой скот, прятали имущество. А партизанские отряды обязаны организовать вооруженную охрану скрывающегося в лесах и других местах населения и имущества.

Активнее создавать по населенным пунктам группы самообороны народного ополчения, вооружать их как огнестрельным, так и холодным оружием. И первоочередной задачей перед этими группами поставить охрану населенных пунктов от поджога и разрушения отступающим врагом, наблюдение за передвижением противника и извещение об этом в ближайший партизанский отряд.

Поставить во главе создаваемых групп самообороны и народного ополчения толковых руководителей из боевых, хорошо ориентирующихся в обстановке партизан.

3. Обозы с награбленным хлебом, скотом всеми средствами у противника отбивать и возвращать населению. Склады и ссыпные пункты уничтожать.

4. В гор. Браслав, Глубокое, Поставы, Вилейка, Молодечно, Сморгонь, Ошмяны под личную ответственность секретарей РК КП(б)Б, уполномоченных обкома КП(б)Б, командиров партизанских отрядов и бригад соответствующих районов организовать оперативные группы по преимуществу из жителей этих городов, на которых возложить задачу наблюдения за поведением противника, главным образом в отношении городского хозяйства (общественные постройки, связь, электростанции, колодцы, канализация и др.), которые он постарается при отступлении заминировать, разрушить, сжечь.

Опергруппы обязаны извещать ближайший партизанский отряд о поведении противника и всемерно охранять от разрушения и уничтожения городское хозяйство. На каждый важный объект (электростанция, завод, связь и др.) организуйте особые оперативные группы. Под охрану нужно взять средства связи, электростанции и другие технические сооружения городского хозяйства и всеми средствами охранять их от разрушения.

Партизанским отрядам и бригадам области всемерно усилить удары по коммуникациям и магистралям отступающего противника (шоссейным дорогам Минск — Молодечно — Вильно, Полоцк — Глубокое — Поставы — Свенчяны, Глубокое — Шарковщина — Миоры — Браслав — Друя, Молодечно — Вилейка — Сморгонь — Вильно, Молодечно — Вилейка — Глубокое и другие, и ж.д. Молодечно — Вильно, Молодечно — Крулевщизна — Полоцк, Вильно — Двинск. Не дать врагу восстановить ж.д. Крулевщизна — Поставы, Воропаево — Друя):



Старонка газеты «За победу».

- а) по всем магистралям движения колонн отступающего врага устраивать и максимально усиливать засады, минные поля, рвы;
- б) отбивать обозы, бить штабы, нападать на колонны, отбивать технику — тягачи, автомобильный, гужтранспорт и др.;
- в) мосты, переправы уничтожать, разрушать шоссейные и железные дороги, наносить массированные по ним удары, вплоть до уничтожения полотна, мобилизуя в отдельных случаях население для выполнения земляных работ по уничтожению полотна шоссейных и железных дорог, этим самым создавая пробки на шоссейных дорогах и ж.-д. узлах, организуя и нанося удары по скоплению противника;
- г) нападать на гарнизоны — уничтожать и разгонять их;
- д) отыскивать и уничтожать временные полевые аэродромы, гаражи и разрушать их, технику — автомашины и другую — уводить в скрытые места.

Исторической задачей всех отрядов, партизан и партизанок области является задача разрушения коммуникаций противника, защиты народа от истребления и увода в немецкое рабство, охрана материальных ценностей, народного имущества от грабежа и уничтожения.

Мобилизуя все средства борьбы, зовите к активной борьбе все население городов и деревень. Выделяйте из состава партизанских отрядов наиболее инициативные группы партизан — местных товарищей для мобилизации в отряды, группы самообороны из укрывающихся в лесах, способных носить оружие товарищей. Выявляйте местный актив, организуйте его в группы, отряды борьбы с оккупантами, организуйте всенародную вооруженную борьбу

Смерть фашистским захватчикам!

К НАСЕЛЕНИЮ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

БРАТЫ И СЕСТИ! ОТЦЫ И МАТЕРИ! ДЕТИ НАШИ!

Насила самый решительный, ответственный момент в нашей жизни.

Началась с зимы 1942—1943 года, немецко-фашистские войска терпят одно поражение за другим. Они не в силах, при всем их желании, сдержать нарастающий напор Красной Армии и вынужденной отступать, оставляя тысячи убитых и раненых своих солдат и офицеров, груды разбитой военной техники, склады вооружения, боеприпасов, и снаряжения.

Ожесточенная битва идет около Витебска, Орши, Могилева, Малоярославца, западнее Ковно, у Кировограда.

Как ужаленный зверь, враги сакреляют от своих неудач на фронте, и вымешают свою злобу на мирном населении. Они сжигают наши деревни, разрушают города, промышленные предприятия, тысячами уничтожают мирное население, увозят его в немецкое рабство, начиная с изоружания обороноспособных рубелей, по склонам строительства, которых всех расстреливают. Немецкие грабители забирают у крестьян все до костей. Эти злодейские мероприятия немецких захватчиков проводятся заранее, еще тогда, когда фронт находится сравнительно далеко, и особенно усиливается во время отступления.

Много без страданий, слов в унженый принципиум немецко-фашистских захватчиков, населению Витебской области. В Белостокском районе они сожгли 21 деревню, 549 крестьянских хозяйств со всеми житиями и хозяйственными постройками. Из 26 деревень этого же района насилиственном увезено в Германию 475 человек, забрано 250 лошадей, 940 коров и другие имущество и продукты. В небольшой части Дуниловского района немцы сожгли 110 деревень. Только в одной деревне Ласня они сожгли живым 34 человека, в том числе 12 детей, 10 женщин и 9 стариков. В Мядельском районе немцы сожгли село Красное. 134 человека, в том числе только в одной деревне Борис 40 человек. Наибольшее ущербено в Германию 2.474 человека, забрано более 1.200 лошадей. Всю поганую скот, сожгли весь клуб. А сколько сожжено и разрушено деревень в результате налетов немецких бомбардировщиков, в Глыбичском, Кричевском, Мядельском и других районах?

БЕСПОЩАДНАЯ МЕСТЬ НЕМЕЦКИМ ЗАХВАТЧИКАМ — ТАКОВ НАШ ОТВЕТ НА ИХ ЗЛОДЕЯНИЯ!

Трудящиеся Витебской области, присоединившись в 1939 г. со своими единомышленниками братьями в единую Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, с энтузиазмом включив ее в новое культурное и хозяйственное строительство. Менее чем за два года советской власти были построены сотни начальных и десятических средних школ, сельскохозяйственные техникумы в школы, десятки больниц и амбулаторий, клубов и домов социалистической культуры, школа была построена промышленные предприятия.

Недавно все это разрушено, сожжено или закрыто.

Но еще большие разрушения могут произойти впереди. Недавно час, когда немецко-фашистские орды будут отступать с нашей области и при отступлении будут стремиться сжечь и уничтожить все то, что еще успело уцелеть — остатки сохранившегося скота, клуб и имущество нашего города.

Это будет для каждого испытанием.

Задача трудящихся состоит в том, чтобы выдержать эти испытания.

Мы, советские партизаны, ваши отцы и дети, братья и сестры, ваши знакомые и друзья,

ПРИЗЫВЫ!

Вооружайтесь всеми видами оружия для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Защищайте свой дом, свою жену, своих детей.

Немецкие войска при отступлении выделяют следующие квоты политических узников для команд, состоящих из своих же гражданских лиц. Команды, состоящие из гражданских лиц, должны уничтожить.

Следите за немцами! Узнавайте что где они манипулируют. О результатах своих наблюдений доложите партизанам в частях Красной Армии.

Стройте в лесах временные лаги, укрывайтесь там.

Все кто может, носить оружие! Идите к партизанам! И солидно с ними троить немецкого врага.

Держите постоянную связь с советскими парашютистами.

Во всем, что будет в наших силах, мы поможем вам.

Да здравствует наша героическая победоносная Красная Армия!

Да здравствует вдохновитель и организатор побед советского народа, великий полководец война и учитель человечества СТАЛИН!

Мы смеем и смеются немецким захватчикам!

ИНТАБ ПАРТИЗАН!

Привет — пейзажи страны!

против гитлеровских банд. Заклятого врага необходимо уничтожить на нашей земле всеми способами и средствами.

Смерть немецким захватчикам!

Вилейский ОК КП(б)Б

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944): Документы и материалы. Мин., 1978. Т. 2. С. 381 – 383.

З ЗАГАДУ № 17 ВАЕННА-АПЕРАТЫЎНАГА АДДЕЛА ПАРТЫЗАНСКАГА ЦЭНТРА ВІЛЕЙСКАЙ ВОБЛАСЦІ АБ АКТЫВІЗАЦЫІ БАЯВОЙ І ДЫВЕРСІЙНАЙ РАБОТЫ ПАРТЫЗАНСКІХ АТРАДАЎ І БРЫГАД ВОБЛАСЦІ Ў СУВЯЗІ З НАСТУПЛЕННЕМ ЧЫРВОНай АРМII

Кастрычнік 1943 г.

Гитлеровская грабармия по всему фронту отступает на запад. Красная Армия вступила на территорию Белоруссии. В момент изгнания лютого врага из пределов нашей Родины партизанские отряды и бригады Вилейской обл. должны максимально активизировать боевую и диверсионную борьбу, особо усилить удары по отступающему врагу, всемерно разрушая коммуникации его отхода.

Исходя из решения ЦК КП(б)Б и Вилейского обкома КП(б)Б... всем командирам бригад и отрядов приказываю:

А. Производить боевые и диверсионные операции по следующим районам и объектам:

I. Козяно-Воропаевская зона: бригаде «Спартак» — повседневно вести диверсионную работу на ж.д. Вильно — Даунск, на участке Игналина — Дукшты. Боевые операции проводить против гарнизонов Видзы, Васевичи, Тверч. Отрядам бригады действовать по шоссейной дороге Опса — Видзы, Тверч — Мелеганы; бригаде им. Жукова действовать против гарнизонов в Браславе, Опсе, на ж.д. Дукшты — Даунск, шоссейным дорогам Иоды — Браслав, Даунск — Миоры — Браслав; бригаде Широкова действовать против гарнизонов в Шарковщине, по ж.д. Воропаево — Миоры, шоссейным дорогам Шарковщина — Козяны, Шарковщина — Иоды, бригаде им. Рокоссовского действовать против гарнизонов Воропаево, Глубокое, по ж.д. Крулевщина — Поставы, шоссейным дорогам Глубокое — Шарковщина, Поставы — Дуниловичи — Глубокое.

II. Северо-восточная зона: бригаде Медведева действовать против гарнизона в Докшицах и по шоссейной дороге Докшицы — Долгиново, Докшицы — Будслав; бригаде Петрова действовать против гарнизонов Плисса, Лужки и по шоссейным дорогам Глубокое — Лужки, Глубокое — Плисса; бригаде Хомченко — гор. Дисна, дорогам Миоры — Дисна, Шарковщина — Германовичи; отряду Гавриленко — гарнизон Миоры, шоссейные дороги Друя — Дрисса, Миоры — Шарковщина; бригадам Медведева, Хомченко, Ветрова, отряду Гавриленко действовать по шоссейной дороге Молодечно — Полоцк на участке Парафьяново — Полоцк.

III. Нарочанская зона: бригаде им. Ворошилова действовать против гарнизонов Поставы, Мядель, Шеметова, Константинов, Комаи, по ж.д. Молодечно — Полоцк, на участке Будслав — Княгинин и ж.д. Молодечно — Вильно, шоссейным дорогам Поставы — Кобыльник — Вильно, Поставы — Свенцяны — Вильно; отрядам им. Кирова, «Сокол», им. Буденного действовать на ж.д. Молодечно — Полоцк на участке Будслав — Княгинин и шоссейной дороге на Будслав — Волколата, Волколата — Мядель; бригаде Шляхтунова действовать против гарнизонов Куренец — Любань и совместно с отрядом Расино по ж.д. Княгинин — Вилейка и шоссейным дорогам Вилейка — Нарочь, Вилейка — Улла, Куренец — Княгинин — Городице; отряду Суслова — гарнизоны Свири, Гервяты, Михалишки на ж.д. Вильно — Даунск, шоссейным дорогам Константинов — Вильно, Свири — Жодишки.

IV. Южная зона: бригаде Манохина и отряду Карпенко действовать против гарнизонов Ошмяны, Сморгонь, Войстом, Ижа и по ж.д. Молодечно — Вильно, шоссейным дорогам Молодечно — Вильно, Вилейка — Сморгонь, Сморгонь — Свири; отряду Волынца — гарнизон Вилейка; (отряду) Петрашкевича — ж.-д. узел Молодечно и шоссейный узел.

V. Юго-восточная зона: бригаде им. Кутузова действовать против гарнизонов Кривичи — Будслав, Долгиново, по ж.д. Вилейка — Будслав, шоссейной дороге Куренец — Долгиново; бригаде им. Фрунзе — гарнизон Илья, ж.д. Молодечно — Минск, шоссейная дорога Молодечно — Радошковичи; бригаде «Народные мстители» — гарнизоны Радошковичи, Красное, ж.д. Молодечно — Минск, шоссейная дорога Молодечно — Минск.

...Б. Всем командирам отрядов и бригад:

1. Организовать подвижно-круговую блокаду гарнизонов, повседневно тревожить, наводить панику, разгонять и уничтожать оккупантов.

2. По железным и шоссейным дорогам устраивать завалы, рвы, создавать минные поля, рвать связь (от каждого отряда должно ежедневно действовать по 1—2 диверсионные группы).

3. Выслеживать и обстреливать колонны немцев, делая сильные засады, демонстративно передвигаться днем и ночью, меняя часто места расположения и ни в коем случае не сидеть в лесу на базах.

В. Всем бригадам действовать отрядными боевыми рейдами, подвижно и маневренно, по точно разработанному маршруту по отношению указанных каждому объектов. Применять массированные удары по объектам, в особенности по участкам железных дорог. В организации этого удара обязательно подробно разведать объект.

Подготовку к массированным ударам ведет командир бригады. Время массированного удара согласовать с центром.

1. Все мелкие гарнизоны в зоне действия отряда, бригады, а также временно-оперативные гарнизоны, создаваемые противником, обязательно и незамедлительно разгонять.

2. В гор. Браслав, Поставы, Глубокое, Молодечно, Вилейку, Сморгонь, Ошмяны подготовить и заслать группы (по 5—7 чел. каждая), создавая их по преимуществу из жителей города, для наблюдения за противником, организации охраны отдельных объектов города и деревни, террористических работы (базы, склады, штабы, горючее).

Нач. военно-оперативного отдела партизанского центра Вилейской обл. полковник Марков.

Всеноародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944); Документы и материалы. Мин., 1978. Т. 2. С. 384—386.

З ПРАТАКОЛА № 1 ПАСЯДЖЭННЯ БЮРО ПАСТАУСКАГА ПАДПОЛЪНАГА РАЙКОМА КП(б)Б

25 кастрычніка 1943 г.

Слушали: Обсуждение постановления Вилейского обкома КП(б)Б от 20 октября 1943 г. о мероприятиях по сохранению населения Вилейской области от истребления и угона в Германию (т. Евмененко).

Выступили по докладу члены райкома Пронько С. и Малутин Ф.

Обсудив вопрос о мероприятиях по сохранению населения по Поставскому и Мядельскому районах от истребления и угона в Германию, бюро постановляет:

1. Поручить секретарю РК тов. Евмененко и уполномоченному обкома по Мядельскому району т. Малугину наметить практические мероприятия по реализации решения обкома по сохранению населения от истребления и угона в Германию и к 27 октября провести данное решение. Выделить на каждый населенный пункт ответственного товарища, который должен проводить массовую политическую работу среди населения, организовать местному населению уход в лес, где подыскать место укрытия для населения, скота и прятания хлеба, чтобы его не нашли.

2. Обязать секретаря РК ЛКСМБ Мядельского района тов. Осененко и Поставского района тов. Степанова обсудить постановление обкома КП(б)Б на бюро РК ЛКСМБ, выделить лучших товарищей из комсомольского актива, которых закрепить за населенными пунктами по работе среди населения.

3. Обязать секретарей парторганизаций и комиссаров отрядов провести общие отрядные партизанские собрания, на которых довести до сознания каждого бойца значение работы среди населения.

4. Заслушать 10 ноября на бюро РК КП(б)Б секретарей Поставского РК ЛКСМБ тов. Степанова и комиссара отряда им. Суворова тов. Подольного и одного агитатора из отряда.

5. Обязать комиссаров отрядов каждую декаду давать информации 10, 20 и 30 каждого месяца в райком партии о проделанной работе среди населения...

Секретарь Поставского РК КП(б)Б Евмененко

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Воп. 33а. Спр. 492. Л. 112.

**З ПРАТАКОЛА ПАСЯДЖЭННЯ ДУНІЛАВІЦКАГА ПАДПОЛЬНАГА
РАЙКОМА КП(б)Б**

18 лістапада 1943 г.

Слушали: О мероприятиях по сохранению населения в районе деятельности бригады им. Рокоссовского от истребления и угона в Германию.

Последней экспедицией, начавшейся против Нарочанской партизанской зоны и прокатившейся по всей части Вилейской области на север от озера Нарочь, немецкие оккупанты подвергали значительному опустошению ряд районов Вилейской области, в том числе и Дуниловичский район.

Все население нашего района, не успевшее скрыться в лесах, без различия пола и возраста, особенно молодежь, угнано на каторжные работы, частично заживо сожжено. Имущество, скот и урожай этого года разграблены и уничтожены.

Гитлеровские бандиты, откатывающиеся под ударами Красной Армии, постараются повторить свои злодейские набеги на мирное население с той же целью грабежа и истребления народного добра, угона населения в фашистское рабство.

Учитывая особенности истребления населения района, превращения его в пустыню, Дуниловичский РК КП(б)Б постановляет:

1. Обязать партийно-комсомольские первичные организации и командование партизанских отрядов, а также подпольные организации ЛКСМБ систематически проводить усиленную партийно-массовую работу (устная, печатная агитация) среди населения, этим самым предупредить его о грозящей опасности истребления и угона в фашистское рабство.

2. Комиссарам и парторгам отрядов провести в каждом партизанском отряде беседы, собрания с личным составом, на которых разъяснить задачи и обязанности партизан в борьбе против истребления и угона в Германию населения.

3. Рекомендовать комиссарам и парторгам отрядов в ближайшее время в каждой деревне, закрепленной зоны особенно, обсудить с активом деревни следующие вопросы: о месте укрытия населения и его имущества во время набега (экспедиции) гитлеровцев. Об охране укрывающегося населения. О строительстве землянок и строгой конспирации их. Создать постоянно действующие группы разведчиков — связных деревни, которые должны держать связь с партизанским отрядом для взаимной информации.

4. Каждому отряду создать резервы из местного населения, особенно молодежи, не менее 50 процентов к числу личного состава, организовав с ними работу по приобретению оружия, привлекать их для действия с отрядом, также и вне отряда. Использовав все возможности для нанесения вреда противнику (устройство завалов, рытье рвов по дорогам движения противника, уничтожение телефонно-телефрафной связи, разведка и т.д.).

5. Считать необходимым во время непосредственной опасности угона населения, опираясь на актив деревни, организовать молодежь в специальные группы, выводя их в укрытия, недоступные противнику места, а при необходимости обеспечения их вооруженной охраной.

6. Поручить работникам особого отдела и разведке бригады всемерно увеличить массовую агентуру из местного населения и с ее помощью обеспечить более полную разведку замыслов, намерений противника и выявление его агентуры среди населения.

7. Обязать партийно-комсомольские организации отчитываться перед райкомом КП(б)Б каждую декаду о выполнении данного решения...

Секретарь Дуниловичского РК КП(б)Б Дорменев

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3729. Вол. 1. Спр. 1. Л. 10 – 11.

**З ПРАТАКОЛА № 3 ПАСЯДЖЭННЯ БЮРО ПАСТАЎСКАГА ПАДПОЛЬНАГА
РАЙКОМА КП(б)Б**

25 лістапада 1943 г.

Слушали: Отчет комиссара отряда им. Суворова тов. Подольного о массово-политической работе среди населения...

Постановили: Бюро отмечает, что агитационно-массовая работа в отряде и среди населения значительно улучшилась. Проведено за ноябрь месяц в 57 деревнях собрание с охватом 2608 человек. Создано 16 антифашистских организаций, в которых состоит 60 человек.

Наряду с проведенной работой имеются существенные недостатки. Не во всех деревнях (зоны действия отряда) созданы антифашистские организации, имеются случаи мародерства со стороны партизан отряда.

Бюро РК КП(б)Б обязывает комиссара отряда им. Суворова тов. Подольского:

1. Организовать антифашистские организации в каждой деревне в зоне отряда, давая им определенные задания.
2. Охватить агитационно-пропагандистской работой все население в зоне отряда.
3. Усилить политмассовую работу среди личного состава отряда, требуя ответственности от командиров взводов за каждый проступок его бойца среди населения.
4. Поставить перед командованием отрядов, базирующихся в Смитском лесу, а именно: отряды бригады им. Рокоссовского — отряд им. Ленина, им. Сергеева, им. Петракова и отдельный отряд им. Пономаренко об усилении политко-массовой работы среди населения их бойцами. Одновременно поставить в известность обком КП(б)Б о воздействии на командиров данных отрядов, не ведущих борьбы с мародерством...

Секретарь Поставского РК КП(б)Б Евмененко

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Вол. 33а. Спр. 492. Л. 116—118.

З ДАКЛАДНЫХ ЗАПІСАК САКРАТАРА ПАСТАЎСКАГА ПАДПОЛЬНАГА РАЙКОМА КП(б)Б І.М.ЯЎМЕНЕНКІ САКРАТАРУ ВІЛЕЙСКАГА ПАДПОЛЬНАГА АБКОМА КП(б)Б А.А.МАНАХАВУ

1 снежня 1943 г.

О МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ОТРЯДАХ И СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСТАВСКОГО РАЙОНА

Всего проведено собраний, митингов и бесед в 88 деревнях с охватом 5662 человек. Из них проведено митингов, посвященных 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции в 13 деревнях, на митингах присутствовало 815 человек. Доклады делали члены райкома партии.

Проведено собраний по изучению доклада т. Сталина о 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции в 34 деревнях. На собраниях присутствовало 2734 человека.

Проведено собраний в отрядах и деревнях 43, на которых стояли вопросы: а) итоги летней кампании РККА, б) письмо от комсомольцев-партизан т. Сталину (25-летие ВЛКСМ), в) о сохранении населения от угона в немецкое рабство. На этих собраниях присутствовало 2108 человек.

О СОЗДАНИИ АНТИФАШИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

За ноябрь месяц в деревнях Поставского района создано 14 антифашистских организаций и 2 организации в Дуниловичском районе, в которых состоит 62 члена. Всем организациям даются задания сжигать мосты, уничтожать связь, делать завалы на большаках, подготавливать базы для населения в лесу.

В результате этой работы население запрятало хлеб, завалили большак Поставы — Воропаево.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СРЫВУ ЗАДАНИЙ НЕМЕЦКИХ ВЛАСТЕЙ

С первых чисел ноября по 17 ноября 1943 г. немецкое земельное управление Поставского района начало вручать крестьянам района обязательства, или как они именуются «товарные карточки». Но выполнение наложенных обязательств непосильно для крестьян. Райком решил собрать у населения врученные им обязательства, с тем чтобы не допустить сдачу продуктов немецким властям.

Было собрано обязательств 297 и такое же количество уничтожено на месте. Проведен подсчет 141 хозяйства, которые должны были сдать: мясопоставок 8284 кг, что составляет на каждое хозяйство по 58 кг, ржи 38 288 кг, овса 24 292 кг, картофеля 441 735 кг. Из проведенных 247 обязательств 86 хозяйств сдали поставки частично, полностью из 86 хозяйств никто не сдал.

УЧЕТ НАНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ ПО ПОСТАВСКОМУ РАЙОНУ

Поставским райкомом произведен учет по 26 деревням. Из них сожжена 21 деревня, в которых сожжено 549 домов. С этих деревень увезено жителей в Германию на каторгу 427 человек, угнано скота — лошадей 171, коров 694, овец 1538, свиней 484.

В 5 деревнях, которые остались не сожженными, увезли жителей в Германию 48 человек, угнали скота — лошадей 79, коров 246, овец 800, свиней 153. Всего по 26 деревням увезено жителей 475 человек, забрано скота: лошадей 250, коров 940, овец 2338, свиней 637.

РАЗВЕДДАННЫЕ

1. В г. Поставы с 26 ноября заступила к руководству военная власть.
2. В Поставской семинарии созданы 2 комсомольские организации.
3. Есть сведения, что около ж.д. Поставы — Воропаево постройки, находящиеся на расстоянии 150 метров, должны сноситься, на этом же расстоянии будет вырублен лес.
4. Воинских частей в Поставах никаких нет, стоят те, которые были раньше.

4 студзеня 1944 г.

О МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ОТРЯДАХ И СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСТАВСКОГО РАЙОНА

...В деревнях за декабрь 1943 г. проведено 111 собраний, на которых присутствовало 3720 человек.

Кроме этого, в 6 деревнях проведены собрания с вопросом о сборе средств на постройку разрушенных городов, школ, больниц и учреждений. В этих деревнях собрано деньгами и облигациями 1709 руб., которые направлены в центр, и 60 марок оставлено на расходы РК КП(б)Б (покупка газет и журналов).

О СОЗДАНИИ АНТИФАШИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

За декабрь месяц в деревнях Поставского района и Поставах создано 5 антифашистских организаций, в которых состоит 13 человек. А всего по Поставскому району создано 21 антифашистская организация, в которых состоит 75 членов, которые выполняют даваемые им задания: сделали план г. Поставы, сожгли 4 поста, завалили большак Поставы — Воропаево на расстоянии 2 километров. Уничтожено связи на ж. д. Поставы — Воропаево полкилометра.

УЧЕТ НАНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ ПО ПОСТАВСКОМУ РАЙОНУ

Поставским райкомом произведен дополнительный учет всего по 37 деревням района. Сожжено 1105 домов, увезено 1107 человек мужчин и женщин. Угнано лошадей 716, коров 1183, овец 7189, свиней 1657.

С 11 несожженных деревень Поставского района: Курсевичи, Михничи, Жарова, Куриловичи, Антоново, Бештарты, Калеевицы, Дащинки, Ожарцы, Кундри, Рубанки увезено 109 человек молодежи. Угнано лошадей 227, коров 402, овец 1614, свиней 304.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СРЫВУ ЗАДАНИЯ НЕМЕЦКИХ ВЛАСТЕЙ

Райкомом партии проводятся мероприятия по срыву выполнения обязательств немецким властям. За ноябрь и декабрь месяцы 1943 года собрано более 559 обязательств, с которых 180 крестьян частично сдали хлебопоставки и другие продукты. Наряду со сбором обязательств во всех деревнях проводились собрания с вопросом не дать немецким властям ни грамма хлеба, мяса и других продуктов...

2 лютага 1944 г.

О МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ОТРЯДАХ И СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСТАВСКОГО РАЙОНА

Поставским РК КП(б)Б за январь месяц проведены в 36 деревнях общие собрания, на которых присутствовало 2106 человек...

МОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В результате проведенной работы среди населения имеем положительные стороны, а именно:

- 1) В ряде деревень строят землянки, как, например, Ожарево, Бештарты, Михничи и др.
- 2) В связи с мобилизацией вся молодежь, за исключением единиц, от мобилизации уходит. От мобилизации из деревень Баковичи, Козичи, Русино, Будова и других деревень пришли на хутора и деревни Смитского леса Груздовского сельсовета и Наговского сельсовета.
- 3) Из деревни Бештарты гр. Антоненко Петр во время летней экспедиции был захвачен немцами и увезен с другими на Ленинградский фронт в Идицы. Всех захваченных и привезенных туда заставляли делать укрепления...

РАБОТА АНТИФАШИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

За январь месяц в деревнях Поставского района и городе Поставы создано 5 антифашистских организаций, в которых состоят 15 человек. А всего по Поставскому району созда-

но 26 антифашистских организаций, в которых состоит 90 членов. Из них созданы в Поставах 3 антифашистские организации: одна в семинарии, в которой состоит 4 человека, в городе одна, в ней состоит 5 человек, третья организация в школе (комсомольская) из двух человек. Всего в г. Поставы имеется 11 членов антифашистских организаций...

РАЗВЕДДАННЫЕ

1. В г. Поставы с 31 января проходит перерегистрация паспортов всех явившихся от 15 до 45 лет. Трудоспособных мужчин и девушек забирают, даже не отпускают домой, а сразу запирают в польский костел под замок.

Узнав о действиях перерегистрации первого дня, в Поставы население не пошло. Тогда полиция выехала в Гритьки и Жуки, окружила деревни, а кто не успел удрать, забрали всех мужчин и молодежь.

Узнав о действиях немцев, молодежь близлежащих деревень уходит в Смичье.

2. Наличие войск в Поставах около 400 человек всех вместе с полицией и новобранцами-литовцами.

3. В Воропаево гарнизон состоит из 30 человек немцев и полиции.

4. Из приехавших в Поставы 75 человек латышей, с которыми завязали связь, есть 10 желающих перейти в партизаны, ведем переговоры.

5. В дом, где находилась жандармерия, ожидают раненых с фронта, и есть слухи, что идет подготовка к занятию Поставской семинарии под госпиталь.

6. Прибыл военный комендант, который уже осмотрел все хозяйство города Поставы.

3 сакавіка 1944 г.

Среди населения проведено 8 собраний и 11 бесед в 19 деревнях. На собраниях присутствовало 550 человек...

МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Крестьяне исключительно настроены против немецких оккупантов... Когда проходила мобилизация местного населения, с 31.1.1943 г. по 4.2.1944 г. вся молодежь скрывалась в лесах и деревнях, расположенных в Смитском лесу.

Особенно вызвали большое возмущение среди населения действия немецких властей, совершенный факт в Юнковском сельсовете, где немцы повесили 29.2.44 г. гражданина Пронько Николая, 60 лет (по прозвищу Боженька), за то, что партизаны уничтожили мост около Юнек на большаке. Сейчас все жители Юнек уезжают из деревни....

Немецкие власти заставляют население выполнять молокопоставку, угрожая, что, если не будут носить молоко, будут конфискованы коровы...

РАБОТА ШКОЛ

Поставским райкомом открыты школы в деревнях Колеевцы, Михничи, в деревнях Руцино, Савичи днями откроем. Занятия в этих школах проводятся по нашей советской программе. Со всеми учителями и с каждым в отдельности проведены беседы. Население очень довольно открытием школ в этих деревнях, благодарит за это партизан...

10 сакавіка 1944 г.

1. 8 марта 1944 г. население Поставского района съехалось на базар в г. Поставы. Немецкие власти окружили базар, начали забирать все, что привезли крестьяне из продуктов. И вся находившаяся на базаре молодежь забрана немцами в количестве 15 человек и была отправлена на Вильно.

2. В поставские госпитали прибыли раненые немцы из Полоцка и Витебска, большинство из них без рук и ног.

3. В Годутишки привезено много крестьян из Полоцка и Витебска, так называемые беженцы.

4. Из Постав с военного городка вывезли 84 человека лодгальцев. Вывозка продолжается по 20 человек в неделю, т. е. с каждым отправляющимся воинским эшелоном.

17 сакавіка 1944 г.

На постройку авиаэскадрильи самолетов «Вилейские партизаны» собрано:

1. Отрядом им. Суворова собрано: советских денег: 1467 рублей, немецких денег 369 марок, польских денег (серебро) 470 злотых, ценностей серебра 400 грамм.

2. Отрядом «Слава» собрано: советских денег 3410 рублей, серебра 100 рублей, золота 5 рублей, кольцо золотое 1.

Всего собрано средств: советских денег 4877 рублей, немецких марок 369, польского серебра 470 злотых, ценностей серебра 400 грамм, советского серебра 100 рублей, золота 5 рублей, кольцо золотое 1.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Воп. 33а. Спр. 492. Л. 40—43, 45—46, 57, 61.

**РАДЫЯГРАМА САКРАТАРА ВІЛЕЙСКАГА ПАДПОЛЬНАГА АБКОМА КП(б)Б
І.Ф.КЛІМАВА САКРАТАРУ ЦК КП(б)Б П.К.ПАНАМАРЭНКУ**

Не раней як 23 лютага 1944 г.

Монахов сообщает, что мобилизация в «Краевую оборону» по Поставскому, Дуниловичскому, Мядельскому, частично Свирскому районам и ряду других сорвана.

По некоторым районам области мобилизацию удалось провести процентов на 25.

Только в центральной (Нарочанской) зоне области в борьбе против мобилизации про-делано следующее: организовано 37 засад, уничтожено две призывные комиссии, проведено до 400 собраний, изъято 600 повесток, выпущено 10 000 листовок, обстреляно 3 сборных пункта, проведен рейд нескольких партизанских отрядов, выведено до 1000 чел. в партизанские отряды. Проведено 4 нападения на казармы, где размещались мобилизованные, 168 чел. взято в плен, остальные разбежались по домам.

Ежедневно мобилизованные перебегают к партизанам. Из перебежчиков организовано два партизанских взвода.

Климов

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Воп. 33а. Спр. 606. Л. 14—15.

**З ПРАТАКОЛА № 6 ПАСЯДЖЭННЯ БЮРО ПАСТАЎСКАГА ПАДПОЛЬНАГА
РК КП(б)Б**

25 сакавіка 1944 г.

Слушали: комиссара отряда им. Суворова тов. Книга о выполнении решения бюро РК КП(б)Б от 20.2.1944 г. об устранении неправильного отношения к местному населению, который отметил, что ненормальное отношение некоторых бойцов к местному населению устранено, имущество, взятое незаконно, возвращено. В дер. Лукашово гражданам Смолко Владимиру, Галак Марии возвращены взятые у них лошади. Ненормальности в ходе работы отряда с местным населением на месте устраняются.

Морально-политическое состояние отряда хорошее. Политмассовая работа проводится повседневно политруками отряда. В связи с проходившей мобилизацией местного населения отрядом проведены во всех деревнях собрания, мною проведено одно собрание и 6 бесед...

Постановили:

1. Наряду с выполнением решения бюро имеются существенные недостатки в проведении политмассовой работы в отряде...

2. Исходя из этого, Бюро РК КП(б)Б обязывает тов. Книгу не допускать нарушений бойцами среди местного населения.

3. Усилить массовую политическую работу в отряде и среди населения района, используя при этом комсомольскую организацию и агитаторов отряда.

4. В связи с мобилизацией, проводимой немецкими властями в Поставском районе, широко развернуть политмассовую работу по срыву мобилизации. Уходящую от мобилизации молодежь принимать в отряды, тщательно проверять приходящих в партизаны, чтобы оградить от проникновения в отряд шпионов...

Секретарь Поставского РК КП(б)Б Евмененко

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Воп. 33а. Спр. 492. Л. 122—124.

**З ПРАТАКОЛА № 13 ПАСЯДЖЭННЯ ДУНІЛАВІЦКАГА ПАДПОЛЬНАГА
РАЙКОМА КП(б)Б**

2 красавіка 1944 г.

Слушали: О мероприятиях по срыву немецкой мобилизации.

Постановили: Всем партийным и комсомольским организациям отрядов систематически проводить партийно-массовую работу по срыву немецкой мобилизации. Среди местного

населения широко пропагандировать успехи Красной Армии на фронтах, веру в скорый разгром немецких захватчиков. В ответ на проводимую мобилизацию повести борьбу за большие вовлечения населения в партизанские отряды, на поднятие населения на всеобщую борьбу с немецкими оккупантами, активизацию боевых действий против насильственной мобилизации населения.

Для проведения мероприятий по срыву немецкой мобилизации использовать печатную пропаганду, выпустить специальные номера листовок, разоблачающих сущность немецкой мобилизации и предательскую роль «Белорусской центральной рады». Необходимо использовать все средства пропаганды, как, например, писание лозунгов на бумаге, полотне, немецких газетах, на обратной стороне приказов, на заборах и т.д. Особенно вблизи гарнизонов и в самих гарнизонах.

Всем партийным и комсомольским организациям создавать в населенных пунктах инициативные группы для срыва мобилизации, которые должны вести беспощадную борьбу со всеми организаторами немецкой мобилизации, уничтожая активных пособников немецких властей, немедленно доносить партизанским отрядам о всех мероприятиях немецких властей.

Разгонять митинги, проводимые немцами, принять все необходимые меры для сохранения населения от мобилизации и угона в немецкое рабство.

Секретарь Дуниловичского РК КП(б)Б Дорменев

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3729. Вол. 1. Спр. 1. Л. 32.

З ДАКЛАДНЫХ ЗАПІСАК САКРАТАРА ПАСТАЎСКАГА ПАДПОЛЬНАГА РАЙКОМА КП(б)Б І.М.ЯЎМЕНЕНКІ САКРАТАРУ ВІЛЕЙСКАГА ПАДПОЛЬНАГА АБКОМА КП(б)Б А.А.МАНАХАВУ

4 красавіка 1944 г.

Поставским райкомом партии за март месяц проведены в 25 деревнях общие собрания, на которых присутствовало 1596 человек...

...Среди населения агитаторами отряда проведены за февраль и март месяцы в 47 деревнях собрания, на которых присутствовало 2921 человек.

МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

В результате проведенной массово-политической работы среди населения Поставского района мобилизация местного населения немецкими властями сорвана. По имеющимся данным, в Поставском районе должны были мобилизовать 1500 человек, мобилизовано только 405 человек в деревнях близлежащих гарнизонов и в самом городе. Часть мобилизованных ушла к партизанам, как, например, из деревень Миськие, Кулаково, Будево пришло в отряды более 20 человек. Мобилизованные 170 человек находятся в бывшей польской гмине, которым выдано 6 винтовок, 120 патронов на эти винтовки. Этих людей подготовливаем к уходу к партизанам. Из деревень Грудзювского, Савицкого, Лучайского и других сельсоветов никто на комиссию (мобилизационного пункта) не пошел. В результате этого Белорусская центральная рада усиленно начала пропаганду. Много написано обращений, листовок, брошюр, которые вручаются громадским солтысам. Но с получением этой литературы, солтысы сдают ее партизанам.

ОТНОШЕНИЕ ПОЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ К ПАРТИЗАНАМ

Польское население, проживающее в Поставском районе, как, например, деревня Михничи, Гогово и другие, относится к партизанам недоброжелательно, а некоторая часть совершиенно враждебно...

РОСТ АНТИФАШИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Райкомом партии в марте месяце давалось всем группам задание вести агитационно-massовую работу среди населения в городе Поставы, о срыве мобилизации местного населения немецкими властями, распространение литературы и вести разведку о продвижении войск противника. Кроме этого, давали диверсионные задания, как, например, взорвана динамо-машина на Поставской электростанции, которая сейчас работает только одной динамо-машиной. Дано задание уничтожить телеграфно-телефонную связь. Член антифашистской группы Валя обеспечивает медикаментами по данному нами рецепту и ведется подготовка в больнице на Заречной улице забрать все медикаменты и инструменты больницы.

За март месяц распространено больше 100 экземпляров литературы (газет, сводок и обращений) по городу Поставы.

РАБОТА ШКОЛ

Райкомом партии в районе открыто 4 школы, в которых сейчас проходят занятия. Мной делалась проверка занятий в Савичах, Михничах, Колеевцах. Проверка установила, что учителя добросовестно проводят занятия с учениками по нашей советской программе.

Посещаемость в школах такова: Колеевцы — 35 человек, Савичи — 27 человек, Михничи — 32 человека, Барановичи — 28 человек. Итого занимается в школах 122 человека. Нужно открыть школу в Русинах. Помещение имеется, но подходящего учителя нет. Если найду, то открою.

О СБОРЕ СРЕДСТВ НА ПОСТРОЙКУ ЭСКАДРИЛЬИ САМОЛЕТОВ «ВИЛЕЙСКИЕ ПАРТИЗАНЫ»

По Поставскому району собрано: советских денег 5691 руб., серебра 130 руб., немецких марок 588, польского серебра 530 злотых, ценностей серебра 1400 грамм, золота 25 руб., кольц золотых 1, немецких монет (пфеннигов) 210...

5 мая 1944 г.

Поставским райкомом партии за апрель месяц проведены в 35 деревнях Поставского района общие собрания, на которых присутствовало 1500 человек...

В результате проведенной массово-политической работы райкомом собрано около 300 пудов семян, из которых уже выдано погорельцам 121 пуд семенного материала, 12 хозяйствам оказана помощь лошадьми.

Крестьяне очень довольны этими мероприятиями, масса заявлений поступает из Мядельского района об оказании им помощи семенами и лошадьми...

Отрядом «Слава» за апрель убито немецких солдат 2, ранено 2,пущен под откос один вражеский эшелон, уничтожено телефонно-телеграфной связи 9 км, уничтожено 3 шоссей-



Былые партизаны бригады імя К.Я.Варашылава ў час адной з традыцыйных сваіх сустрэч.

ных и один железнодорожный мост, сделано перекопов шоссе на протяжении 5 км, добыто 2 винтовки и один пистолет. Отрядом проведены в 15 деревнях общие собрания с вопросами о проведении весеннего сева и первомайский доклад. На собраниях присутствовало 800 человек.

Отряд им. Суворова... проведены собрания в 23 деревнях с охватом 1113 человек. На собраниях стояли вопросы о проведении весеннего сева, положении и на фронтах Отечественной войны и др. Безлошадным крестьянам оказана помощь со стороны отряда.

Мною были проведены в Русинах, Сорочине и Колеевцах собрания о сборе семенного материала для погорельцев...

Отряд им. Калинина за апрель месяц ...проведены среди населения в 28 деревнях собрания и беседы с охватом 1234 человек...

Отрядами, базирующимися в Поставском районе, проведены в 66 деревнях собрания с охватом 3152 человек. Оказана помощь безлошадным 12 хозяйствам.

Всего в Поставском районе за апрель месяц проведены собрания в 101 деревне с охватом 4652 человек.

...Райком получает большое количество заявлений письменных и устных, в которых граждане Поставского района просят оказать помощь семенами, которую они и получают. В отношении тягловой силы такое же положение. Получаю заявления и в отношении земли, которую выдаю в Маньковичах, Железовщине и других имениях.

Все эти вопросы показывают, что население чувствует, что о них проявляют заботу и всячески оказывают им помощь. Отсюда симпатия народа к Советской власти все больше возрастает...

Нужно отметить, что приходится заниматься даже такими вопросами, как обеспечение производителями (быками). В нашей зоне имеется всего 4 производителя: у Акулино, у Каменецкого, Кубарки, у Полякевича в Железовщине, и если не заняться этим вопросом, то в будущем году мы не получим прироста поголовья.

ОТНОШЕНИЕ ПОЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ К ПАРТИЗАНАМ

Польское население, проживающее в деревнях вместе с белорусами, относится к партизанам и к Советской власти сравнительно хорошо. Но поляки, живущие отдельно в деревнях, ведут себя замкнуто...

РАБОТА АНТИФАШИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Всего антифашистских организаций 36, в них 119 человек.

3 февраля 1944 г.

Поставским райкомом партии за май месяц проведены в 19 деревнях Поставского района общие собрания, на которых присутствовало 987 человек...

В результате проведенной массово-политической работы райкомом собрано семян с населения для погорельцев 248 пудов, которые раздали 41 хозяйству. Кроме этого, отрядами выдано 90 пудов семян 20 крестьянским хозяйствам.

Всего оказана помощь 61 хозяйству — 338 пудов. Этими мероприятиями крестьяне остались довольны. Гражданин из деревни Местечко Дунец Максим заявил так: «Мы получили помощь от вас, следовательно, мы посеяли и будет хлебец не только для нас, но будет что дать и Красной Армии, только скорее бы пришла, а ее мы обеспечим...»

Помимо оказанной помощи крестьянам-погорельцам семенами оказана большая помощь тягловой силой, более 30 хозяйствам оказана помощь лошадьми.

...Отрядом «Слава» проведены в 11 деревнях собрания, на которых присутствовало 335 человек. За месяц отрядом уничтожен 1 шоссейный мост, добыто 1 автомат и 11 винтовок.

Отрядом им. Калинина за месяц убито немцев 2, ранено полицейских 5. Уничтожено 6 шоссейных мостов. Произведен завал и перекол на большаке Мядель — Поставы.

Отрядом проведены в 35 деревнях собрания с охватом 1230 человек... Для погорельцев и партизанских семей на посевную кампанию за май месяц отрядом выдано 6 лошадей. Даны 3 коровы, 20 пудов картошки, 8 пудов ячменя, 5 пудов семян, 3 пуда ржи для восточных беженцев.

Отрядом им. Суворова за май убито 7 человек жандармерии, 8 немцев и 4 самоохранца. Взяты трофеи: 2 пулемета, 3 СВТ, 14 винтовок, 5 пистолетов, 6 велосипедов, 2 ящика патронов. Отрядом проведены в 32 деревнях собрания с охватом 2731 человека... Мною в мае создан отряд-истребитель в количестве 12 человек. Его боевая деятельность за май: уничтожено 5 шоссейных мостов, добыто оружия: 2 нагана, 1 обрез...

Отрядами, базирующимися в Поставском районе, проведены в 97 деревнях собрания, на которых присутствовало 5282 человека.

РАБОТА АНТИФАШИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Всего антифашистских организаций 38, в них 123 человека. В мае переведен из гарнизона г. Поставы инструктор самооховы Никипирович Михаил, который принес с собой винтовку, 48 патронов и 2 гранаты...

РАБОТА ШКОЛ

В зоне партизанской деятельности работают 4 школы, в которых занимается 122 ученика. Занятия подходят к концу, успеваемость неплохая, ученики очень довольны.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Воп. 33а. Спр. 492. Л. 53—56, 68—70, 81—83.

З ПРАТАКОЛА № 8 ПАСЯДЖЭННЯ БЮРО ПАСТАЎСКАГА ПАДПОЛЬНАГА РАЙКОМА КП(б)Б

6 чэрвеня 1944 г.

Слушали: Отчет комиссара отряда им. Калинина тов. Подливахина о морально-политическом состоянии отряда, который указал, что морально-политическое состояние отряда устойчивое, но наряду с этим имеются отдельные бойцы, нарушающие дисциплину. За отчетный период мы имеем три случая пьянки. Эти товарищи подверглись обсуждению на отрядном собрании и были наказаны.'

Силами отряда проведены в 135 деревнях собрания, которыми охвачено 4940 человек.

Отрядом взорвано 3 эшелона и железнодорожный мост, взорвано 60 рельсов. Но взятые обязательства полностью не выполнены, за исключением одного политрука взвода Хочарова, который отрядом премирован...

Слушали: Об итогах проведения весеннего сева и подготовке к поднятию пара.

Секретарь РК КП(б)Б отметил, что для проведения весеннего сева была проведена соответствующая работа. Было собрано 338 пудов зерна и раздано 61 хозяйству, что составляет 5,5 пуда на хозяйство. Кроме этого, оказана помольца безлошадным 41 хозяйству. Все это дало возможность выполнить весенний сев в районе на 95 процентов. 5 процентов невыполнения падает на вывезенные хозяйства в Германию. Сейчас нужно развернуть работу по поднятию пара.

Постановили: 1. Заслушав информацию секретаря Поставского РК КП(б)Б Евмененко о ходе весеннего сева, бюро отмечает, что поставленная задача перед коммунистами Поставского района выполнена, план весеннего сева выполнен на 95 процентов в зоне, контролируемой партизанами. Кроме этого, засеяна часть земли крестьянами в имениях.

В данный период основной задачей является подъем паров в районе. Для этого все отряды закреплены по деревням на период весеннего сева, должны проводить работу по поднятию пара.

2. Провести учет безземельных и малоземельных хозяйств и раздать свободные земли имений.

3. Запретить брать у крестьян лошадей партизанами на ненужные и бесцельные поездки.

4. Обязать комиссаров отрядов произвести в своем районе учет засеянной ржи граждан, вывезенных в Германию и удравших в гарнизоны противника с тем, чтобы произвести уборку урожая.

Секретарь Поставского РК КП(б)Б Евмененко

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Воп. 33а. Спр. 492. Л. 107.

З ІНФАРМАЦЫЙНЫХ СПРАВАЗДАЧ ДУНІЛАВІЦКАГА ПАДПОЛЬНАГА РАЙКОМА КП(б)Б АБ ДЗЕЙНАСЦІ І СТАНОВІШЧЫ ў РАЁНЕ З 1 КРАСАВІКА ПА 1 ЧЭРВЕНЯ 1944 г.

15 мая 1944 г.

... В апреле месяце проведено 10 собраний с личным составом отрядов и 7 бесед...

4. Среди местного населения проведена следующая работа: проведены собрания в 250 деревнях по вопросам:

1. Подготовка и проведение весенне-посевной кампании.

2. О ходе военных действий на советско-германском фронте.

3. О международном положении.

4. О срыве немецкой мобилизации.

5. Проработка обращения СНК БССР, Президиума Верховного Совета БССР и ЦК КП(б)Б к населению временно захваченных немецкими оккупантами районов Советской Белоруссии.

6. О празднике 1 Мая (в двух деревнях проведены митинги).

Кроме этого коммунистами, комсомольцами и беспартийными агитаторами среди местного населения проводились групповые и индивидуальные беседы на разные темы. Охвачено беседами и докладами более 3000 человек.

Для обеспечения хода весенне-посевной кампании в деревнях установлены коменданты с задачей организации правильного использования тягловой силы, инвентаря и быстрейшего выполнения плана посевной. Для ремонта инвентаря открыты кузницы.

Населению, пострадавшему от немцев, оказана помощь: роздано лошадей — 61, коров — 4, овец — 1, ржи — 612 кг, ячменя — 300 кг, гороху — 312 кг, мяса — 44 кг, соли — 1 кг.

Безземельным и малоземельным крестьянам роздана земля (например, имений Красняны, Волокалата и др.).

В результате проведенной политико-воспитательной работы и конкретной помощи со стороны партизан население исключительно хорошо относится к советским партизанам, видит в них своих защитников. Стараются как можно больше и быстрее засеять. Посевная площадь сейчас засеяна на 60—70%. Население интересуется положением на фронтах, встречая партизан, спрашивает сводки, ждет прихода Красной Армии, ненавидит немцев, уклоняется от мобилизации.

Немцы пытаются запугиванием и террором заставить население выполнять их «Законы» и не помогать партизанам. 23 апреля в д. Поречье (Пожечье) немцы убили 8 человек и сожгли 8 домов только за то, что в этом районе была взорвана на мине немецкая повозка.

Но никакие зверства немцев не могут ослабить любовь и поддержку населения советским партизанам.

Крестьяне деревень Туркино, Дарево, Плещуны к 1 Мая преподнесли подарки партизанам отрядов им. Котовского, им. Ленина (одежду, носовые платки, яйца, молоко и др.).

В д. Завличи жена гражданина Шумеля Александра сказала: «Я до того с нетерпением жду Красную Армию, что не могу выразить это словами». Крестьяне д. Городище гг. Котейко Бенифат и Росакович, выступая на собрании, говорили: «Смотрите, рокоссовцы с востока пришли защищать пашу землю, а у нас еще некоторые сидят дома, мы должны помогать партизанам всем чем можем». «Смотрите, сергеевцы разгромили наших врагов в Ажунах, в Воропаеве, это делают партизаны — наши защитники, мы должны их кормить, одевать и помогать им».

Значительная часть польского населения, находящаяся под влиянием немецкой агитации и белопольских банд, настроена к партизанам враждебно...

5. В апреле месяце значительная часть членов антифашистских групп ушла в партизаны, две из них растут в новые партизанские отряды. Созданы 2 новые антифашистские группы с охватом 8 человек. Антифашистские группы занимались главным образом распространением литературы, особенно в гарнизонах, разведработой, выявлением скрытых белопольских банд, изысканием оружия, пропагандой в проведении посевной кампании и т.д.

В результате работы антифашистских групп и агентуры в гарнизоны Глубокое, Поставы, Воропаево, Будслав, Княгинино и другие заброшено около 400 листовок, обращений и писем.

В апреле месяце перешло на сторону партизан из БКО и военнопленных 19 человек, из них 5 человек с оружием.

Кроме этого, найдено 9 винтовок, 3 гранаты, 610 патронов и радиоприемник, седла, обувь, 5 пудов соли, сахар, мыло для госпиталя.

При помощи антифашистской группы в д. Красняны разоблачена белопольская подпольная организация.

6. В отрядах имеется до 90 агитаторов, работающих как среди личного состава, так и среди местного населения...

Выпущено 15 боевых листков, отражающих ход предмайского соревнования, боевую и политическую жизнь отрядов.

В типографии издано около 3000 экз. сводок Совинформбюро и листовок, которые распространены среди населения и в гарнизонах. Кроме этого, сводки информбюро ежедневно печатаются на пишущей машинке и рассыпаются отрядам.

7. ... 8 апреля по инициативе коммуниста Лысова в д. Ажуны в четырех километрах от гарнизона Воропаево днем был уличный бой с группой БКО. В результате боя убито 16 человек, ранено 2, взято в плен 4. Захвачено 16 винтовок, 237 патронов, 5 гранат. В этом бою отличились коммунисты тт. Лысов, Паршенко О.Т., Суворов П.И., Гуляков А.Е.

27.4.1944 г. по инициативе коммуниста Альшаникова был организован спуск эшелона на перегоне Глубокое — Воропаево. В результате чего взорван 8-метровый ж.д. мост, разбит паровоз и 2 вагона, повреждено несколько вагонов, убито и ранено около 30 человек немцев и полиции. Движение остановлено на 3,5 суток. В этих операциях отличились коммунисты Альшаников, Подложный.

30.4.1944 г. был сделан налет на Воропаево, где в казармах находилось 80 человек вооруженных и 130 невооруженных из БКО... В результате убито и ранено более 30 человек, взято в плен 56 человек, в том числе 2 взводных офицера. Захвачен станковый пулемет, 12 русских и 38 итальянских винтовок, 1100 патронов, 15 гранат и др. трофеи. Примеры мужества и отваги показали коммунисты тт. Лысов, Пугачев А.И., Чернов Н.Г., Ганевский В.А., Суворов П.И., Михайлов И.С., Ловин А.Д., Гуляков А.Е. Своим примером коммунисты увлекали всех остальных.

Чэрвень 1944 г.

1. На 1 июня в парторганизации состоит 140 человек. Из них членов ВКП(б) — 56, кандидатов ВКП(б) — 84 чел. В это число входят 13 коммунистов, состоящих на списочном учете.

В мае месяце принято в члены ВКП(б) 2 чел., в кандидаты 7 чел. ...

4. С личным составом партизанских отрядов проводились ежедневные читки сводок Совинформбюро, беседы и доклады о международном положении. Проведено 44 беседы и 15 докладов... Выпущено 13 боевых листков, отражающих жизнь отрядов. Проведено несколько вечеров самодеятельности с песнями, музыкой с участием местного населения. Силами агитотряда им. М. Горького во всех отрядах и окружающих деревнях были даны концерты. В мае месяце приняло партизанскую присягу около 60 человек из вновь приплывших в партизаны, с которыми проведена большая воспитательная работа...

5. Среди местного населения проводились беседы, доклады и митинги о положении на фронтах Отечественной войны и о действиях союзных войск на Итальянском фронте. Охвачено 150 деревень, где присутствовало около 3500 человек. Для проведения агитмассовой работы на селе партийными и комсомольскими организациями было выделено около 70 лучших агитаторов, которые также распространяли около 500 экземпляров разных листовок, обращений и газет. Пострадавшему от немцев населению со стороны партизан оказывается помощь. Только в мае месяце выдано 26 лошадей, 15 коров, около 1,5 тонны хлеба. Для проведения посевной отрядами выдано населению до 50 лошадей. К 1 июня посевная кампания закончена.

В результате проведенной политмассовой работы среди населения и оказанной материальной помощи симпатия местного населения в отношении к партизанам заметно увеличивается. Население ненавидит немцев, укрывается от мобилизации, молодежь идет в партизаны. Население ждет прихода Красной Армии, интересуется положением на фронтах, международной обстановкой. Помогает партизанам истреблять немецких оккупантов...

Среди населения и в гарнизонах имеется более 85 антифашистских организаций, которые занимаются распространением листовок, дают ценные разведданные. При его помощи в мае месяце добыто несколько винтовок, ручной пулемет (отряд им. Дзержинского), киноаппарат с лентами и т.д.

6. В мае месяце проведена большая работа по разложению гарнизонов противника и солдат БКО. Через агентуру заброшено более 2000 экз. разных листовок и обращений. Большую роль сыграли в разложении солдат БКО отпуск по домам и засылка в гарнизоны 52 пленных солдат БКО, которые были захвачены во время разгрома роты в Воропаеве. Только в мае месяце из числа солдат БКО и полицейских перешло 35 человек с оружием на сторону партизан. Кроме того, из гарнизонов доставлено 2 винтовки, 1 ручной пулемет, при помощи людей, находящихся в гарнизоне, спущено 2 эшелона врага, сожжено здание волостного управления в Воропаеве.

7. ... Коммунисты тт. Ефременко и Колягин с группой бойцов отряда им. Дзержинского в мае месяце спустили под откос вражеский эшелон, подорвали автомашину с немецкими

офицерами. Коммунисты отряда им. Петракова тт. Павкин и Николаева хорошо поставили работу по снабжению личного состава отряда продуктами и обмундированием.

Секретарь Дуниловичского РК КП(б)Б Дорменев

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3729. Вол. 1. Спр. 1. Л. 61—63.

З ПРАТАКОЛАЎ ПАСЯДЖЭННЯЎ ДУНІЛАВІЦКАГА ПАДПОЛЬНАГА РАЙКОМА КП(б)Б

14 чэрвеня 1944 г.

2. Слушали: Информации тт. Савина и Кошелева о выполнении плана посевной кампании в районе и для партизанских отрядов.

Постановили: Отметить, что проведенная партийно-массовая работа на селе и практическое оказание помощи местному населению в подготовке и проведении посевной кампании сыграли большую роль. В деревнях проводились беседы и доклады о весенне-посевной кампании, значении наибольшего посева для населения, Красной Армии и партизан. Были организованы кузницы для ремонта инвентаря, поставлены коменданты для регулирования тягловой силы и инвентаря. Выдавались земли безземельным за счет полицейских и имений, выдавалось зерно, раздано много лошадей из отрядов.

В результате всего этого посевная площадь в районе действия бригады в основном засеяна. Отрядами засеяно более 30 га яровых культур и картофеля.

Указать партийно-комсомольским организациям на необходимость проведения соответствующей партийно-массовой работы на селе и в отрядах по охране урожая и по повышению урожайности.

Вести беспощадную борьбу с потравами. Развернуть работу по ремонту уборочного инвентаря. Всю работу проводить под лозунгом «Ни одного килограмма зерна врагу».

26 чэрвеня 1944 г.

Слушали: Информации инструкторов РК КП(б)Б тт. Кошелева и Савина о ходе юбилейного соревнования между отрядами.

Постановили: Отметить, что в честь юбилея нашей бригады (двухлетие бригады имени К.К.Рокоссовского) широко развернулось соревнование между отрядами и внутри отрядов бригады, в результате чего отряды имеют хорошие результаты в боевой деятельности и политико-массовой работе среди населения.

Отряды им. Сергея и Котовского совместно уничтожили воинский эшелон противника, захвачены пленные и много трофеев. Отряд им. Щорса разгромил гарнизон, захватил 96 винтовок, 2 пулемета, миномет и др. Отряды им. Дзержинского, Ленина, Петракова имеют на своем счету спущенные под откос эшелоны противника. Отряд им. Жукова взорвал автомашину с немцами.

Кроме того, все отряды участвовали в рельсовой войне, в результате чего совершенно прекратилось движение между Глубоким и Поставами, а также прекратилось на некоторое время движение Полоцк — Молодечно.

Предложить всем первичным парторганизациям усилить политко-воспитательную работу среди населения, а также содействовать командованию отрядов еще больше активизировать боевые действия партизан. Встретить победоносную Красную Армию и вторую годовщину борьбы в тылу врага нашей бригады новыми успехами по уничтожению живой силы врага, по разрушению его коммуникаций и техники противника...

2 ліпеня 1944 г.

Слушали: Об очередных задачах парторганизаций в связи с наступающей Красной Армией и мероприятиях по сохранению населения. (Докл. т. Дорменева).

Постановили: Мобилизовать все силы партийных, комсомольских организаций, весь личный состав партизанских отрядов, все местное население на наибольшее истребление немецких захватчиков и их техники под лозунгом «Не дать раненному фашистскому зверю уползти в свою берлогу». Вести борьбу за сохранение скота, имущества, не давая увозить немецким грабителям. Беспощадно истреблять поджигателей, организовывая команды истребителей из партизан и местного населения. Прятать техническое оборудование и имущество, не давая увозить немецким грабителям. Следить за местами минирования немцами дорог и зданий, сообщая об этом передовым частям Красной Армии. Широко разъяснять местному населению

как сохранить свое имущество и свою жизнь при отходе немецкой армии. Во всех деревнях организовать встречу доблестной Красной Армии, подготовив лозунги, флаги, подарки для бойцов и офицеров...

Секретарь Дуниловичского РК КП(б)Б Дорменев

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3729. Воп. 1. Спр. 1. Л. 40 адв., 51–52, 54.

Падрыхтаваў У.І.Лемяшонак.



М.В.Кукель.



М.К.Асяненка.

Падпольныя райкомы ЛКСМБ

ДУНІЛАВІЦКІ ПАДПОЛЬНЫ РАЙКОМ
ЛКСМБ

Снежань 1942 г. — сакавік 1943 г.

14.9.1943 г. — 3.7.1944 г.

У верасні — снежні 1942 г. камсамольскай работай у Дунілавіцкім раёне кіраваў С.А.Пронька. У снежні 1942 г. ім і інструктарам ЦК ЛКСМБ А.А.Манахавай быў створаны раённы падпольны камсамольскі цэнтр (тройка), члены якога знаходзіліся ў партызанскім атрадзе імя А.В.Суворава і працавалі да канца сакавіка 1943 г. У верасні 1943 г. Вілейскі падпольны абком КП(б)Б зацвердзіў Дунілавіцкі падпольны райком камсамола ў новым складзе. Асноўная база райкома знаходзілася ў партызанскай брыгадзе імя К.К.Ракасоўскага ў Дунілавіцкім раёне.

Склад падпольнага райкома ЛКСМБ:

Сакратары: Татун Сямён Сямёновіч (сакратар тройкі, снежань 1942 — сакавік 1943), Шульга Міхail Сцяпанавіч (14.9.1943 — 1.11.1943), Кудашаў Васіль Георгіевіч (1.11.1943 — 3.7.1944), Нікалаева Клаудзія Андрэеўна (сакратар па пропагандзе, 14.9.1943 — 1.11.1943), Паплящэва Ніна Іванаўна (сакратар па пропагандзе, 1.11.1943 — 3.7.1944).

Члены райкома: Шчасная Валянціна Мікалаеўна (член тройкі, снежань 1942 — сакавік 1943), Ермаловіч Аляксандар Пятровіч (член тройкі, снежань 1942 — сакавік

1943), Паплящэва Ніна Іванаўна (верасень 1943 — 1.11.1943), Ланеўскі Генадзь Аляксандравіч (14.9.1943 — 3.7.1944), Альшанікаў Пётр Аляксандравіч (14.9.1943 — 3.7.1944).

ПАСТАЎСКІ ПАДПОЛЬНЫ РАЙКОМ ЛКСМБ

24.12.1942 — 4.7.1944 г.

У снежні 1942 г. С.А.Пронька стварыў раённы камсамольскі цэнтр (тройку) у складзе М.В.Кукеля, Г.І.Маслоўскай і М.К.Асяненкі. Гэты камсамольскі раённы цэнтр як падпольны райком камсамола працаваў да восені 1943 г. 12 каstryгчніка 1943 г. Вілейскім падпольным абкомам КП(б)Б Пастаўскі падпольны райком камсамола быў зацверджаны ў новым складзе. Асноўная база райкома знаходзілася ў партызанскай брыгадзе імя К.Я.Варашылава ў Пастаўскім раёне.

Склад падпольнага райкома ЛКСМБ:

Сакратары: Кукель Мікалай Васільевіч (24.12.1942 — 1.10.1943), Асяненка Васіль Мікалаевіч (1.10.1943 — 4.7.1944), Кузьменка Лідзія Ціханаўна (сакратар па пропагандзе, 1.10.1943 — 4.7.1944).

Члены райкома: Маслоўская Ганна Іванаўна (24.12.1942 — 4.7.1944), Асяненка Мікалай Канстанцінавіч (24.12.1942 — 1.10.1943), Лявонаў Мікалай Давыдавіч (1.10.1943 — 4.7.1944), Мартынаў Іван Мікітавіч (1.10.1943 — 4.7.1944).

Документы сведца

З ІНФАРМАЦЫІ С.А.ПРОНЬКІ САКРАТАРУ БАРЫСАЎСКАГА МІЖРАЁННАГА КАМІТЭТА ЛКСМБ Я.І.ГУЛЮ АБ ПРАВЕДЗЕНай РАБОЦЕ ЗА ПЕРЫЯД 3 24 СНЕЖНЯ 1942 г. ПА 1 САКАВІКА 1943 г.

14 сакавіка 1943 г.

В Поставском районе организовано 5 первичных ячеек (28 комсомольцев). Одна комсомольская подпольная ячейка ведет разложение в Поставском гарнизоне. Уже перешло на сторону партизан 14 чел. в бригаду им. Ворошилова.

3 раза по району комсомольской организацией проводилась политическая акция по срыву мобилизации, намеченной немецкими фашистами, и сдачи поставок. Мобилизации в районе не было, настроение молодежи — бежать в леса, в партизаны.

Организатором подпольной комсомольской работы в Мядельском районе является мной подобранный местный комсомолец-партизан из отряда им. Ворошилова Осиненко Василий Николаевич (из дер. Липники Поставского района). Ему помогает уполномоченная ЦК ЛКСМБ тов. Монахова.

В Дуниловичском районе мной подобран организатор — местный комсомолец-партизан Татун Семен Семенович.

В Поставском районе организатор также местный, из Поставского района, комсомолец, партизан из отряда им. Суворова — Осиненко Николай Константинович.

С.Пронько.

Комсомол Белоруссии в Великой Отечественной войне: Документы и материалы. Минск, 1988. С. 152—153.

**СА СПРАВАЗДАЧЫ САКРАТАРА ДУНІЛАВІЦКАГА ПАДПОЛЬНАГА РАЙКОМА
ЛКСМБ М.С.ШУЛЬГІ ВІЛЕЙСКАМУ ПАДПОЛЬНАМУ АБКОМУ ЛКСМБ
АБ РАБОЦЕ КАМСАМОЛЬСКАЙ АРГАНІЗАЦЫІ БРЫГАДЫ ІМЯ
К.К.РАКАСОЎСКАГА Ў ВЕРАСНІ — КАСТРЫЧНІКУ 1943 г.**

27 кастрычніка 1943 г.

Организационная работа. В бригаде им. Рокоссовского имеется 6 комсомольских организаций: в отряде им. Петракова (секретарь Марченко), им. Котовского (секретарь Иванов), им. Ленина (секретарь Колдачев), им. Щорса (секретарь Мараковский), им. Сергея (секретарь Комарова), им. Дзержинского (секретарь Ушаков). Низовых организаций в бригаде 19 (по взводам в четырех отрядах). Всего комсомольцев в бригаде 151 чел., из них мужчин — 129, женщин — 22, военнопленных — 35.

Комсомольцев, имеющих на руках билеты, 15 чел. За отчетный период в члены ВЛКСМ принято 5 чел...

За отчетный период в партию передано 3 комсомольца. На командно-политической работе находится 23 комсомольца...

За отчетный период проведено 9 заседаний комитетов (поотрядно). В сентябре заседания комитетов проводились по вопросу «Работа комсомола среди населения и молодежи». В октябре проводились заседания по вопросу подготовки к проведению для 25-й годовщины комсомола.

Политическая работа. Комсомольцев, работающих в отрядах агитаторами — 25 чел. Агитаторами проводились беседы на темы международной обстановки и по сообщениям Совинформбюро...

В трех отрядах бригады — им. Котовского, им. Щорса и им. Ленина — боевые листовки выпускались 2—3 раза в месяц. В большинстве участие принимали комсомольцы. После срока боевые листовки уничтожались.

Политическая работа среди населения. Агитаторами в деревнях работало 25 комсомольцев. Проводились беседы комсомольцами из групп, идущих на боевые задания, на подготовку или боевую разведку в деревнях по своему маршруту.

Листовки, присланные из-за фронта, от обкома Вилейской обл. и изданные в бригаде, распространялись через агитаторов среди населения и через агентурных работников засыпались в гарнизоны...

Беседы с населением проводились на международные темы и чтение сводок Совинформбюро, а также по вопросу о несдаче хлебопоставок немцам.

Боевая деятельность. Отдельно комсомольских подразделений в отрядах нет. Военная учеба среди комсомольцев и молодежи проводилась по изучению подрывного дела, минометов, пулеметов и автоматов. Большинство комсомольцев владеет подрывным делом и оружием, имеющимся на вооружении в бригаде...

Секретарь Дуниловичского подпольного райкома ЛКСМБ Шульга

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944): Документы и материалы. Минск, 1978. Т. 2, кн. 2. С. 351—353.

**СА СПРАВАЗДАЧЫ ПАДПОЛЬНАГА ПАСТАЎСКАГА РК ЛКСМБ ЗА СТУДЗЕНЬ
1944 г.**

5 лютага 1944 г.

Совершенно секретно
Члены РК ЛКСМБ
Осененко Василий Николаевич
Кузьменко Лидия Тихоновна
Кукель Николай Васильевич
Мартынов Иван Никитович
Масловская Анна
1. Наличие комсомольцев всего по району 87
из них мужчин 80
женщин 7
бывших военнопленных 24
бывших на службе у немцев 7
окруженцев 1
имевших на руках комсомольские билеты 12
сдавших комсомольские билеты 3
уничтоживших 32
восстановленных с прежним стажем 23
бывших комсомольцев и вновь принятых 23
из них местных --
2. Из них принято в комсомол за отчетный период 14
подготовлено для вступления в комсомол 5
3. Количество комсомольских организаций всего 7
из них принято за отчетный период --
4. Проведено за отчетный период комсомольских собраний 11
5. Количество комсомольцев, принятых в ряды ВКП(б) --
6. За отчетный период исключено из комсомола --
7. Снято с учета РК ЛКСМБ (за отчетный период)
8. Взято на учет из других РК ЛКСМБ (за отчетный период)
Секретарь подпольного РК ЛКСМБ

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4432. Воп. 1. Спр. 3. Л. 8.

**СА СПРАВАЗДАЧЫ ПАДПОЛЬНАГА ДУНІЛАВІЦКАГА РК ЛКСМБ
ЗА ЛЮТЫ 1944 г.**

7 сакавіка 1944 г.

Совершенно секретно
Члены РК ЛКСМБ
Кудашев В.
Поплетеева Н.
Комарова И.
Ланевский
Альшаников
1. Наличие комсомольцев всего по району 205
из них мужчин 179
женщин 26
бывших военнопленных 25
бывших на службе у немцев 13
окруженцев 18
имеющих на руках комсомольские билеты 21
сдавших комсомольские билеты 3
уничтоживших комсомольские билеты 122
восстановленных с прежним стажем 46
бывших комсомольцев, вновь принятых 42

- местных 64
2. Из них принято в комсомол за отчетный период 22
подготовлено для вступления в комсомол 3
3. Количество комсомольских организаций всего 6
из них принято за отчетный период —
4. Проведено за отчетный период комсомольских собраний 13
5. Количество комсомольцев принятых в ряды ВКП(б) 11
подготовленных для вступления (за отчетный период) 4
6. За отчетный период исключено из комсомола —
7. Снято с учета РК ЛКСМБ (за отчетный период) —
8. Взято на учет из других РК ЛКСМБ (за отчетный период) —
БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ
1. Количество комсомольцев, участвовавших в операциях, боях и засадах за отчетный период 69
2. открывших счета на убитых ими немцев —
3. Подготовлено диверсантов-подрывников —
разведчиков 2
автоматчиков 6
снайперов —
истребителей танков —
минометчиков —
пулеметчиков 7
Наличие комсомольско-молодежных подразделений и инициативных групп по району 10
4. Награждено комсомольцев —
представлено к правительской награде 16
внесено благодарностей по приказу командования 22
5. Привлечено комсомольцев к ответственности по командной линии за нарушение дисциплины и уклонения от боя 2
6. Комсомольцами и при их участии спущено под откос вражеских эшелонов —
взорвано железнодорожных рельсов —
уничтожено вражеских автомашин —
уничтожено вражеских танков —
разбито вражеских гарнизонов —
уничтожено телефонно-телеграфной связи (км) —
уничтожено железнодорожных и шоссейных мостов —
убито немцев 10
ранено 11
взято в илен 1
захвачены трофеи —
7. Погибло комсомольцев в боях против немецких захватчиков —
ранено 1
Секретарь подпольного РК ЛКСМБ Кудашев

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4432. Воп. 1. Спр. 3. Л. 10—11.

Падрыхтаваў А.А.Каваленя.

**ПІСЬМО САКРАТАРА ВІЛЕЙСКАГА ПАДПОЛ'НАГА АБКОМА ЛКСМБ
П.М.МАШЭРАВА САКРАТАРУ ПАСТАЎСКАГА ПАДПОЛ'НАГА РАЙКОМА
КАМСАМОЛА В.М.АСЯНЕНКУ**

23 красавіка 1944 г.

В связи с организацией выпуска областной комсомольско-молодежной газеты «Молодежная правда» Вашему райкому комсомола необходимо:

1. Организовать систематическую досылку материалов для вышеуказанной газеты.
2. Ежемесячно доставлять в ОК ЛКСМБ не менее как на 500 экземпляров данной газеты бумаги.

Приобретение бумаги организуйте через подпольные организации Вашего РК.

Секретарь Вилейского ОК ЛКСМБ Машеров

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4432. Воп. 1. Спр. 1. Л. 22.

ссе, сікретно.

ФОРМА 13

отчетности подпольного. *Дунілавіцкага* РК ЛКСМБ
за отчетный *февраль* месяц 1944г.

СОСТОЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. В количестве всего агитаторов комсомольского возраста из них комсомольцев
2. За отчетный период агитаторами проведено бесед и лекций в парижских подразделениях с охватом населения в населенных пунктах с охватом населения

Старонка справа здачы Дунілавіцкага падпольнага РК ЛКСМБ.

**ПІСЬМО САКРАТАРА ВІЛЕЙСКАГА ПАДПОЛЬНАГА АБКОМА ЛКСМБ
П.М.МАШЭРАВА САКРАТАРУ ПАСТАЎСКАГА ПАДПОЛЬНАГА РАЙКОМА
КАМСАМОЛА В.М.АСЯНЕНКУ**

26 мая 1944 г.

Немецкие власти объявили мобилизацию мужчин в возрасте от 15 до 55 лет и женщин от 17 до 45 лет, как будто бы для работ по восстановлению большаков и дорог в области. Для чего, согласно их распоряжению, все население вышеуказанных возрастов должно пройти в своих «поветах» мобилизационную комиссию. Например, в поветах Вилейского округа та-ковые комиссии должны работать с 23 мая по 1 июня, после чего мобилизованные будут направлены на работы на 8 дней в Парфянув.

Не исключена возможность, что эта мобилизация населения проводится не только с целью восстановительных работ на большаках, но также и для сооружения оборонительных укреплений, отправки населения на каторжные работы в Германию или на фронт.

В соответствии с этим, мобилизовав весь комсомольский актив и агитаторов, широко развернуть работу по срыву данного мероприятия немецких властей с таким расчетом, чтобы ни один человек не попал в руки фашистов.

О ходе срыва мобилизации в Вашем районе сообщите в ОК ЛКСМБ.

Секретарь Вилейского подпольного ОК ЛКСМБ Матперов

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4432. Воп. 1. Спр. 1. Л. 23.

Падрыхтаваў У.І.Лемяшонак.

Армія Краёва на Пастаўшчыне

Паводле расцення прэм'єр-міністра і вярхойнага галоўнакамандуючага Польшчы генерала У. Сікорскага ад 13 лістапада 1939 г. на часова захопленай тэрыторый Польшчы ствараўся Саюз узброенай барацьбы (СУБ), у якім камандуючым савецкай зоны акупацый быў прызначаны генерал Тарашэвіч-Таржэўскі.

На тэрыторыі Захадняй Беларусі, у т. л. і на Пастаўшчыне, пачалі стварацца падпольныя арганізацыі, якія змагаліся за

аднаўленне Польскай Рэспублікі ў межах, што існавалі да 1 верасня 1939 г. Такія фарміраванні дзеянічалі ў Паставах, Дунілавічах і іншых населеных пунктах.

З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны польскі нацыянальны рух значна актыўізаваўся. Гэтаму спрыяла і тое, што нямецкія ўлады дазвалялі былым польскім ваенным чыноўнікам з Захадняй Беларусі, многія з якіх добра валодалі нямецкай мовай і мелі рэпутацыю пакрыўджаных савецкай уладай,

займаць розныя адміністрацыйныя пасады. Спецыяльная дырэктыва акупантаў аб арганізацыі дапаможных паліцэйскіх падраздзяленняў ад 7 ліпеня 1941 г. удавліла, што пры адсутнасці на месцах падрыхтаваных да службы беларусаў можна фарміраваць паліцэйскія органы і з ліку палякаў.

У лютым 1942 г. на аснове СУБ загадам Сікорскага была створана Армія Краёва (АК), у якую ўвайшлі дзеючыя ваенныя арганізацыі, што падтрымлівалі польскі эмігранцкі ўрад у Лондане. Переход да вайсковых структур у фарміраванні АК быў звязаны з канчатковай мэтай яе дзейнасці — падрыхтоўкай узброенага выступлення супраць акупантаў на завяршающим этапе вайны. Разам з савецкімі партызанамі польскія фарміраванні шаносілі дастаткова адчувальныя ўдары па германскіх войсках. Атрады АК арганізавалі напад на горад Паставы, дзе знішчылі каля 400 фашистаў і паліцэйскіх, склад і іншыя месцы размяшчэння працоўніка. Часта за антыгерманскую дзейнасць расстрэльвалі прадстаўнікоў польскіх падпольных арганізацый.

Да канца 1942 г. арганізацыйная структура АК набыла выразную форму. Так, заходнебеларуская землі ўваходзілі ў два абшары: абшар № 2 (Беласток), які ўключаў Навагрудскую і Палесскую акругі, абшар № 3 (Малашольска Усходняя), куды ўваходзіла і Віленская акруга, у т.л. Пастаўскі і Дунілавіцкі раёны. Тэрыторыя акругі супадала з тэрыторыямі даваеных ваяводстваў.

Нізавой структурай акаўскага падполля была пляцоўка з некалькімі невялікімі адзінкамі. Асновай з'яўляўся ўзвод з 60 чалавек, якія жылі ў адной мясцовасці. З вясны 1943 г. АК актыўнізала стварэнне ўзброеных сіл. На гэта яе штурхнулі поспехі Чырвонай арміі. Такім чынам, да лета 1943 г. у Віленскай акрузе дзейнічала 16 асобных брыгад і гарнізон у Вільні, якія палічвалі 9,1 тыс. чалавек, у Навагрудской акрузе — 5,7 тыс.

Усяго ў структурных падраздзяленнях АК, што дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі папярэдні дзеяніе вызваленія, налічвалася каля 50 тыс. чалавек. Даволі ўплывовыя савецкія партызанскае фарміраванні на Паставшчыне не дазвалялі падраздзяленням АК замацавацца ў гэтым рэгіёне. З вясны 1943 г. быў арганізаваны першы польскі партызанскі атрад Віленской ак-

ругі АК пад камандаваннем падхарунка-га Антона Бужынскага (Кміціца), былога аднакурсніка Ф.Р.Маркава па даваеннай вучобе ў Свяцянскай настаўніцкай семінарыі (Сямашка Я.І. Армія Краёва на Беларусі. Мн., 1994. С. 158).

Разрыў адносін паміж СССР і Польскім урадам у Лондане ў сувязі з катынскай справай абастрый недавер з абодвух бакоў. Але практычна, па вызначэнні прадстаўнікоў польскіх фарміраванняў, адносіны да партызан былі самыя дружалюбныя. У час сустрэчы з Ф.Р.Маркавым 3 чэрвеня 1943 г. Антон Бужынскі падкрэсліў: «Урады самі пасля вайны разбяруцца, а нам патрэбна сумесна ваяваць». Было прапанавана каардынаваць дзеянні супраць немцаў і ўстанавіць паўсядзённую сувязь. У гэтым кірунку вызначальным сталі рашэнні ЦК КП(б)Б ад 22 чэрвеня 1943 г. «Аб далейшым разгортванні партызанскае руху ў заходніх абласцях Беларусі». Дадаткова ў адрас падпольных партыйных камітэтаў было накіравана шісьмо ЦК КП(б)Б «Аб ваенна-палітычных задачах работы ў заходніх абласцях БССР», дзе даваліся рэкамендацыі ўсімі способамі выкryваць і распускаць нацыяналістычныя атрады і групы. Практычна гэта быў паварот у адносінах польскіх і савецкіх партызан.

20 жніўня 1943 г. штабу брыгады імя К.Я.Варашылава стала вядома аб тайней нарадзе каманднага складу і кіраўніцтва падпольных арганізацый польскага легіёна. На ёй было рэкамендавана рыхтаваць спісы камуністаў, разлагачаць савецкія атрады, кампраметаваць савецкіх партызан і ў вызначаны момант абязбройваць.

У якасці папераджальнай меры камандаванне брыгады на чале з Ф.Р.Маркавым вырашила абязбройці і расфарміраваць акаўскую брыгаду Кміціца. Аб сваіх памерах Ф.Р.Маркаў далажыў сакратару ЦК КП(б)Б, начальніку ЦШПР у Маскве П.К.Панамарэнку і атрымаў санкцыю на правядзенне аперацыі. 26 жніўня польскія афіцэры былі запрошаны ў штаб брыгады для ўзгаднення плана штурму мяdzельскага гарнізона і там арыштаваны. Амаль адначасова партызаны акружылі і абязбройлі на базе АК каля 200 байшоў. 100 польскіх партызан, якія былі на заданні, пазбеглі арышту. Захопленых падзялілі на 3 групы. 50 чалавек разам з камандаваннем

расстралялі, 80 легіянероў адпусцлі без зброі па дамах, 70 размеркавалі па падраздзяленнях створанага савецкім камандаваннем польскага атрада імя Барташа Глаўца (камандзір Вінцэнт Мрачкоўскі, капітан Запора). Крыху пазней, улічваючы ўсе абставіны (30 чалавек пасля дадатковага вышку былі расстраляны), залічаныя пакінулі атрад.

Вестка аб разбрэаенні брыгады Кміціца выклікала неадназначную рэакцыю сярод партызан. З рэшткаў брыгады пад кіраўніцтвам Зігмунда Шэндзележа (Лупашка) быў арганізаваны атрад. На яго базе і ўзнікла 5-я (Віленская) брыгада ў складзе каля 400 чалавек, больш вядомая пад назвамі 5-я брыгада Лупашкі, «Брыгада смерці» ці «Брыгада помсты». Канфрантуючы з савецкімі партызанамі, яна арганізоўвала засады, вяла мясцовыя бай, у выніку чаго меліся страты з абодвух бакоў. Узмацненне партызанскіх фарміраванняў у дадзеным рэгіёне дазволіла шаступова выцесніць шэраг польскіх атрадаў. Так, у лютым 1944 г. партызаны пад камандаваннем Ф.Р. Маркава атакавалі 5-ю брыгаду Лупашкі і прымусілі яе адысці ў бок Вільні.

Тым не менш спробы ўстанаўлення адносін і перамоў паміж савецкімі партызанамі і акаўцамі мелі месца і ў лістападзе — снежні 1943 г., і ў маі 1944 г. Як правіла, яны былі безвыніковымі. Збліжэнне і супрацьстаянне савецкіх і польскіх партызанскіх фарміраванняў дыктаваліся тактычнымі і стратэгічнымі намерамі іх урадаў. У цэлым узаемны недавер, падазронасць, а галоўнае — рознае бачанне канчатковай меты ба-

рацьбы, не дазвалялі ім стаць паўнапраўнымі саюзнікамі ў змаганні з фальстыстамі.

Як палякі, так і беларусы былі аб'яднаны жаданнем хутчэйшага вызвалення. У сувязі з наступлением Чырвонай арміі сярод польскага насельніцтва распаўсюджваліся лістоўкі, пропагандысцкія матэрыялы, якія заклікалі да ўзважанай барацьбы супраць германскіх ваенных фарміраванняў і прыстойных вытрыманых адносін да Чырвонай арміі як да саюзнікаў. Шырэйліся заклікі мясцовымі сіламі палякаў, разам з беларусамі і літоўцамі вызваліць раёны і быць гаспадарамі да прыходу польскай дзяржаўнай улады.

Практычна польскі рух, які набыгў ужо іншыя формы, працягваў існаваць і пасля вызвалення акупіраваных раёнаў. Так, у асноўным на тэрыторыі Пастаўскага і Дунілавіцкага раёнаў дзейнічала 7-я брыгада (камандзір Орлік; у складзе 200 чалавек) злучэння «Захад» (кіраўнік Стоян). Паблізу, у Браслаўскім раёне для арганізацыі масавага інфармавання насельніцтва, дзейнічала радыёстанцыя. Для канчатковай ліквідацыі рэшткаў польскіх фарміраванняў у верасні 1944 г. на тэрыторыі Беларусі было створана 6 аператыўных цэнтраў, адзін з якіх дыслацираваўся ў Маладзечне.

19 студзеня 1945 г. брыгадны генерал Акуліцкі выдаў загад аб роспуску Арміі Краёвай і вызваліў яе членаў ад прынятай прысягі. Нягледзячы на гэта, акаўцы некаторы час яшчэ працягвалі бессэнсоўную ўзброенную барацьбу. Апошня з іх загінула ў 1956 г. пад Кабыльнікам Мядзельскага раёна.

K.I.Козак

Документы сведчаць

З ПАВЕДАМЛЕННЯ КАМАНДЗІРА ПАРТЫЗАНСКАГА АТРАДА І.ПЯТРОВА

27 кастрычніка 1942 г.

в. Хворасцьева

Прибыл в район Видзы, мы узнали от Давыдовича, что в районе августовских лесов расположено большое количество отрядов польской обороны, численностью до 3 тыс. человек, действующих в ряде районов западных областей. Он нам рассказал, что в июле месяце немцы силой до 3 тыс. человек предприняли наступление на отряды польской обороны. Последние отступили, уничтожив до 1500 немцев.

Эти же отряды организовали налет на город Поставы, где ими было уничтожено до 400 немцев и полицейских и мелкие склады и другие места расположения отрядов противника.

Числа 9-го сентября наши часовые, находившиеся в засаде, донесли, что ими задержаны 4 человека. После дружеской беседы с ними выяснилось, что это — связники отряда польской обороны, прибывшие из августовских лесов. С ними был офицер польской армии, у всех на левом рукаве повязки «ПО». Они нам рассказали, что в августовских лесах их насчитыва-

ется свыше 3 тыс. человек, рассказывали также об операции в Августовском лесу и в городе Поставы, что они ведут борьбу против немцев и полицейских за независимую Польшу.

...Отношение участников польских отрядов к партизанам самое дружеское.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Вол. 33а. Спр. 644. Л. 84—85.

З ПОЛЬСКАЙ ЛІСТОЎКІ, ЯКАЯ РАСПАЎСЮДЖВАЛАСЯ У ПАСТАЎСКІМ РАЁНЕ

15 лістапада 1943 г.

Граждане пограничных областей!

Конец войны приближается. К вступающим советским войскам граждане Польши должны относиться прилично и выдержано, поскольку они являются союзниками наших великих союзников в борьбе с Германией. На каждом самом малейшем участке наших восточных областей, оставленных немецкими войсками, поляки (украинцы, белорусы, литовцы), как хозяева этих территорий, обязаны до времени прихода настоящего польского правительства взять под свое покровительство все народное имущество и устраниТЬ всякий осадок немецкой оккупации...

Призываю всех граждан Польши, чтобы в этих новых тяжелых испытаниях, когда фронт приближается к нашим границам, каждый до конца исполнил свой долг перед Родиной.

Уполномоченный правительства Польши

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. Вол. 33а. Спр. 487. Л. 83.

З ПАВЕДАМЛЕННЯ АРМІІ КРАЁВАЙ КАМАНДАВАННЮ ВІЛЕЙСКАГА ПАРТЫЗАНСКАГА ЗЛУЧЭННЯ

17 ліпеня 1944 г.

Группа северо-восточной Польской Крайовой армии

Командующему советскими партизанами,
руководящим советскими партизанскими отрядами в районах:
Браславском, Дисненском, Поставском и Старой Вилейке

В связи с переговорами, которые имели место 31 мая 1944 г. в м. Шалтене Браславского района между делегатами от командира Рысь паном Гневковским с польской стороны и командованием партизанского советского отряда северной части Вилейской области, добавляя предложения от 31 мая 1944 г. командира диверсионной группы Недобоя, а также предложения других командиров различных мелких советских групп, ставлю в известность, что я уполномочен комендантом Вилейской области для проведения переговоров с командованием всеми советскими отрядами, действующими в районах: Браславском, Дисненском, Поставском и Старой Вилейке.

...место встречи м. Красный

Пропуск: Krakow, отзыв Сталинград

Командир группы Польской Крайовой армии инспектор Камень

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4. В. 33а. Спр. 483. Л. 37.

Падрыхтаваў К.І. Козак.

Лясная школа

У канцы красавіка 1944 г. Пастваўскі падпольны раёном партыі правёў чарговае пасяджэнне. Абмяркоўвалася пытанне аб святкаванні 1 Мая. Камандзіры партызанскіх падраздзяленняў дакладвалі аб ходзе баявога спаборніцтва народных мсціўцаў у гонар Дня міжнароднай салідарнасці працоўных. Было вырашана азnamенаваць свята ўрачыстым сходам і

мітынгам у вёсках партызанскай зоны, выпусціць спецыяльны нумар падпольнай раённай газеты «За перамогу», лістоўку-зварот да насельніцтва. На гэтым жа пасяджэнні заслушалі і справаздачу настаўнікаў аб завяршэнні навучальнага года ў школах раёна.

На тэрыторыі раёна, якая надзейна кантролівалася партызанамі, восенню 1943 г.

было адкрыта некалькі школ для дзяцей сялян. Да пачатку заняткаў старанна падрыхтаваліся. Партызаны з дапамогай пасельніцтва знайшлі прыдатнае памяшканне, адрамантавалі яго, зрабілі патрэбную колькасць сталоў, лавак, класных дошак. Сабралі савецкія падручнікі, якія захаваліся ў мясцовых жыхароў. Паклапаціліся і пра дровы для школ, газу для асвятлення. Шмат увагі школам удзялялі сакратар падпольнага райкома КП(б)Б Іван Максімавіч Яўмененка, сакратар падпольнага райкома камсамола, ён жа камандзір партызанскага атрада «Слава» Васіль Мікалаевіч Асяненка. Не заўсёды ўдавала-ся знайсці чалавека з вопытам выкладання ў школе. Тады давяралі гэтую адказную справу тым, хто меў дастатковую адукцыйную і палітычную падрыхтоўку.

У в. Савічы заняткі з дзецьмі праводзіла партызанская сувязная Яўгенія Піліпаўна Змяеўская. У Пожарцах — Ядвіга Станіславаўна Кундра, якая не раз выконвала заданні камандавання атрада «Слава» брыгады імя К.Я.Варашылава па разведцы

Дзяцінства, апаленае вайной

З успамінаў Алы Цярэнцьеўны Гутар

Вайна пачалася для нас нечакана. Мужчын не паспелі мабілізаваць у армію, як з'явіліся немцы. Яны сталі наводзіць свой парадак. Але наш народ нельга паставіць на калені. Пачалі арганізоўвацца партызанская атрады. І больш за ўсё партызанаў было ў нашай мясцовасці, так як у нас кругом лясы. Немцы да нас не часта наведваліся, баяліся партызан. Мы з партызанамі мелі сувязь кожны дзень. Мая маці была партызанская сувязніцай. У нас партызаны хавалі зброю, прадукты, адпачывалі пасля баявых заданняў у гүмпіе на сене. Мама мыла і рамантавала для партызан вopратку. Памятаю, што і я выконвала пейкія даручэнні маці. Мама мне складвала ў кошык ежу, і я адносіла яе партызанам. Назад ішла з сенам у кошыку. Гэта была мая канспірацыя. Суседзі ў нас былі добрыя і на-дзейныя. Але ў вёсцы быў стараста Іосіф Бяліцкі, які служыў немцам. Ен падазраваў, што наша сям'я звязана з партызанамі, але тыя старасту «добра» папярэдзілі, і ён маўчаў. Да яго часта наведваліся паліцаі. У яго была дачка Марыся аднаго ўзросту са мной (7 гадоў). Маці адпраўляла мяне

варожых гарнізонаў. Дзейнічалі школы таксама ў Груздаве, Кубарках і іншых вёсках. Усяго ў іх займалася больш за 120 дзяцей.

Алоўкі, паперу для школ партызаны даставалі праз сувязных і падпольшчыкаў у Паставах і іншых населеных пунктах, дзе размяшчаліся фашысцкія гарнізоны.

Заняткі давалі не толькі элементарныя веды па арыфметыцы, рускай і беларускай мовах, але і садзейнічалі выхаванню дзяцей у духу патрыятызму, няnavіscі да фашызму. Партизанскае камандаванне забяспечвала настаўнікаў зводкамі Саўінфармбюро, іншымі друкаванымі падпольнымі выданнямі. Нярэдка настаўнікі перапісвалі лістоўкі ад рукі і распаўсюджвалі гэты пра-пагандысцкі матэрыйял у сваіх вёсках.

Стварэнне савецкіх школ на акупіраванай нямецка-фашысцкімі захопнікамі тэ-рыторыі Беларусі — яркае сведчанне сувязі партызан, падпольных партыйных і камсамольскіх арганізацый з насељніцтвам, клопату аб падрастающим пакаленні.

У.П.Паўлаў.

гуляць да яе, каб я слухала і запамінала ўсё, аб чым там гавораць. Аднойчы мы гулялі ў лялькі. Прыйехаў на кані паліцай, зайшоў у хату, стаў са старастам піць гарэлку і размаўляць. Паліцай сказаў, што на днях прыляціць самалёт і будзе бамбіць в. Груздava. Да гэтага партызаны спалілі ў Груздаве гміну, дзе знаходзіліся спісы людзей, якіх немцы хацелі вывезці на работы ў Германію, спісы вёсак, якія падлягалі знішчэнню, і іншыя дакументы. Вось за гэта немцы і вырашылі зрабіць налёт на Груздava. Пачуўшы такую навіну, я хуценька пабегла дадому, каб расказаць пра ўсё. Мані адправіла бабулю ў в. Рылькі, дзе быў штаб партызан. Жыхары Груздava былі панярэджаны. І сапраўды, праз некалькі дзён раніцай маці мяне разбудзіла: «Дачушка, кружыцца самалёт, будзе бамбіць, хутчэй нада хавацца». Мы пабеглі ў кусты. Але самалёт пакружыўся над нашай вёскай, не бамбіў, а над Груздавам скінуў бомбы, згарэла некалькі хат, але ніхто пе загінуў.

Немцы працягвалі рабіць чорныя спра-вы. Яны зіпчалі ўсё на сваім шляху, асаб-

ліва тыя вёскі, што былі звязаны з партызанамі. Вось і да нас уварваліся карнікі. Моладэй забралі ў Германію, а старых, дзяцей, інвалідаў пагналі да панскага гумна, каб там спаліць жывымі. Хаты немцы палілі ў нас на вачах. Які гэта быў для нас страх! Яны не паспелі загнаць нас у гумно, як іншыя немцы гэта гумно падпалілі. Кругом агонь, дым. Немцы заспрачаліся паміж сабой. Маці мая скамандавала ўсім: «Разбягайтесь хто куды можа. Лепі загінуць ад кулі, чым гарэць у агні». Яна яшчэ была маладая, але яе ў Германію не пагналі, бо была мудрай жанчынай, зрабіла сабе горб і такі выгляд, што немцы палічылі яе калекай. Так мы цудам выратаваліся. Толькі некалькі чалавек немцы скапілі і адправілі ў Германію. Прасядзелі мы два дні ў балоце, а потым вярнуліся ў вёску, але яе ўжо не было. Мы ўбачылі толькі печы і коміны. Усё было знішчана. Майго бацьку немцы забралі ў абоз везці награбленое добро. Ён даехаў да Швенчоніса. Там усё награбленое грузілі ў вагоны і адпраўлялі ў Германію. Бацьку удалося ўцягчы. Ён цэлы месяц дабіраўся па начах на радзіму, будучы ўпэўненым, што нас немцы спалілі ў гумне. Ён прыйшоў у в. Калеёўцы, дзе жылі нашы сваякі, убачыў нас жывымі і стратіў прытомнасць.

У Калесўцах восенню 1943 г. адкрылася школа. Я пайшла ў першы клас. Вучыла нас настаўніца Ганна Іосіфаўна Дунец. Была яна маладая і энергічная камсамолка. Нашу школу аберагалі партызаны. Яны

нам прывозілі спыткі, алоўкі, кніжкі. Пасля ўрокаў у нас працаваў гурток «Умелыя руки». Мы вучыліся вышываць, вязаць. Пасля вызвалення раёна мы вязалі шалі, шкарпеткі, навушнікі, пальчаткі, шылі і вышывалі кісеты, напаўнялі іх маҳоркай і ўсё гэта адсыпалі на фронт. Адтуль мы атрымлівалі пісьмы з падзякай.

А аднойчы прыйшла з фронту пасылка з мяснымі кансервамі і хлебнымі сухарамі. Якая гэта была радасць для дзяцей у гэтых галодных ваенны час! Нягледзячы на ўсе цяжкасці, якія нам прыйшлося перажыць, мы выжылі.

Самым шчаслівым для нас стаў дзень 9 мая 1945 г. Ганна Іосіфаўна прыйшла ў клас уся ў слязах. Яна паведаміла, што ўрокаў не будзе, сёння вялікае свята, мы перамаглі фашистаў, вайна скончылася нашай перамогай.

Мы пайшли ў лес. Там распалі вялікае вогнішча, спявалі, танцавалі. Потым нарвалі букеты першых веснавых кветак, вярнуліся ў вёску і павіншавалі ўсіх жыхароў з перамогай. Людзі плакалі, але гэта былі слёзы радасці.

Паступова жыццё стала паладжвацца. З вайны вярталіся воіны-пераможцы. Я працягвала вучобу. У мяне была мара — стаць настаўніцай. Гэта мара здзейснілася. Прыкладам для мяне, як патрэбна жыць і працаваць, на ўсё жыццё стала мая першая настаўніца — заслужаная настаўніца Беларусі Ганна Іосіфаўна Дунец.

Вызваленне

23 чэрвеня 1944 г. началася Беларуская наступальная аперацыя, вядомая пад кодавай назвай «Баграціён». Наставаў доўгачаканы час у жыцці беларускага народа. У гэты дзень галоўныя сілы 1-га Прыбалтыйскага, 2-га і 3-га Беларускіх франтоў пасля магутнай артылерыйскай і авіяцыйнай падрыхтоўкі перайшлі ў наступленне на Віцебскім, Аршанскім і Магілёўскім напрамках. На наступны дзень па варожых пазіцыях на Бабруйскім напрамку абрушылі ўдары войскі 1-га Беларускага фронту.

Найбольш упартыя бai разгарнуліся пад Віцебскам і Оршай, якія гітлераўцы ператварылі ў магутныя вузлы супраціўлення. Утриманню гэтых гарадоў нямецкае камандаванне надавала асаблівае значэн-

не, паколькі Віцебск прыкрываў дарогу ў Прыбалтыку, а праз Оршу ішлі найкарацейшыя шляхі па Мінск.

За 6 дзён наступлення савецкія войскі праправалі абарону праціўніка на глыбіню 100—150 кіламетраў.

Войскі 1-га Прыбалтыйскага фронту ва ўзаемадзеянні з войскамі 3-га Беларускага фронту 25—28 чэрвеня акружылі і разгромілі віцебскую групоўку ворага ў складзе 5 дывізій, 26 чэрвеня вызвалілі Віцебск, 28 чэрвеня — Лепель.

26 чэрвеня войскі 3-га Беларускага фронту ліквідавалі магутны вузел абароны на ўсход ад Оршы і 27 чэрвеня вызвалілі горад.

Адначасова войскі 2-га Беларускага фронту на Магілёўскім напрамку фарсі-

равалі рэкі Проня, Бася, Дняпро і 28 чэрвеня авалодалі Магілёвам.

Злучэнні правага крыла 1-га Беларускага фронту нанеслі ўдар з раёна Рагачова і Жлобіна ў напрамку Бабруйск—Асіповічы і на поўдзень ад Парыч у напрамку Бабруйск—Слуцк, акружылі і ліквідавалі бабруйскую групоўку ворага ў складзе 6 дывізій, 29 чэрвеня вызвалілі Бабруйск.

Зламаўшы абарону гітлераўцаў паміж Заходнім Дзвінам і Прыпяццю, савецкія войскі рушылі на захад. 1-ы Прыбалтыскі фронт наступаў на Полацк і Глыбоке, 3, 2 і 1-ы Беларускія франты — на Мінск. З ліпеня 1944 г. сталіца Беларусі была вызвалена ад нямецка-фашистскіх захопнікаў. На ўсход ад горада савецкія войскі акружылі 105-тысячную групоўку ворага са складу 4-й і 9-й нямецкіх армій і поўнасцю разгромілі яе.

Нямецка-фашистская група армій «Цэнтр» пацярпела паражэнне: галоўныя сілы яе былі знішчаны ці ўзяты ў палон. У цэнтры савецка-германскага фронту ўтварыўся 400-кіламетровы пралом, закрыць яго за кароткі час вораг не мог. Савецкія войскі атрымалі магчымасць імкліва наступаць на захад.

1-ы Прыбалтыскі фронт працягваў наступленне на паўночным заходзе і заходзе ад Полацка ў напрамку на Глыбоке.


Прасунуўшыся на працягу 29 чэрвеня — 4 ліпеня на 120 — 130 кіламетраў на захад, часці 43-й арміі вызвалілі г. Глыбоке і ўступілі на тэрыторыю Паставскага раёна.

З вялікай радасцю партызаны і мірнае насельніцтва Паставшчыны сустрэлі вестку аб tym, што Чырвоная армія пачала выганяць ворага з заходніх раёнаў Беларусі. Гэта вестка натхняла народных мсціўцаў на герайчныя ўчынкі.

Перад партызанамі брыгада імя К. Я. Варашылава і імя К. К. Ракасоўскага была паставлена задача аказваць усялякую дапамогу наступающим савецкім войскам. Партизаны правялі масіраваны ўдар па чыгунках. На іх ад Полацка да Маладзечна, ад Друі да Варапаева, ад Крулеўшчыны да Вільнюса бесперапынна грымелі выбухі, у выніку чаго былі ўзарваны тысячы рэек. Поўнасцю выведзена чыгуначная ветка Варапаева — Друя.

Значнаму разбурэнню падвергліся аўтамабільныя дарогі. Яны былі перакапаны, завалены. Фашысты пры адступленні вымушчаны былі кідаць сваю баявую тэхніку і адыходзіць пешшу. Удары партызан па камунікацыях ворага пазбавілі яго магчымасці падвозіць да фронту падмацаванне, нанеслі яму страты ў жывой сіле і тэхніцы.

І вось 4 ліпеня 1944 г. войскі 1-га Прыбалтыскага фронту пад камандаваннем Івана Хрыстафоравіча Баграмяна пасля вызвалення Віцебска, Полацка, Лепеля, Глыбокага пачалі наступленне ў напрамку Паставаў. Праціўнік аказваў моцнае супраціўленне, але воіны 145-й Віцебскай стралковай дывізіі пад камандаваннем генерал-маёра Пятра Акімавіча Дзібровы ражучымі дзеяннямі ачысцілі Варапаева і



Разбураны будынак у цэнтры Паставаў. Ліпень 1944 г.



П.А. Даіброва.

некаторыя іншыя населенныя пункты ад гітлераўцаў.

Асабліва жорсткія бai разгарнуліся ў ваколіцах вёсак Лучай, Савічы, Манькавічы, але найбольш вораг супраціўляўся ў в. Юнькі, якая знаходзілася побач з Паставамі. Нашы войскі двойчы спрабавалі атакаваць, аднак фашисты перашкаджалі авалодань гэтым населеным пунктам. Праўда, фашистскую абарону выклікаўся з групай байцоў сяржант Іванавіч Венгар. Пе-рацягнуўшы на другі бок невялічкай рачулкі гармату, баявы разлік адкрыў агонь па Паставах, дзе знаходзіўся буйны варожы гарнізон. У гэты час у атаку кінулася рота аўтаматчыкаў, але яна была сустрэта

моцным кулямётным агнём праціўніка. На полі бою загінулі радавыя Андрэй Герасімавіч Ваўсік, Ціхан Канстанцінавіч Міхайлаў, яфрэйтар Пётр Дэміతрыевіч Рыжэнін, старшына медыцынскай службы Аляксандр Іванавіч Каракін і іншыя.

5 ліпеня гітлераўцы паднягнулі з Паставаў да в. Юнькі дадатковыя сілы. Нашым войскам прыйшлося крыху адступіць. Праз некаторы час падышлі нашы танкісты і сумеснымі сіламі разграмілі варожае ўмацаванне.

Першым уварваўся ўрайцэнтр танк Т-34, які гусеніцамі раздущыў варожую гармату, аўтамашыну, некалькі матэзыклаў, але і сам трапіў на процітанкавую міну. Лёс гэтага эkipажа невядомы, пасля вайны танк быў дастаўлены ў ваенны гарадок і ўстаноўлены на пастаменце. Аператыўна дзейнічалі і падраздзяленні начальніка інженерных войскаў 43-й арміі генерал-маёра Аляксандра Аляксандравіча Калмакова. Яны на-водзілі масты цераз водныя перашкоды, уступілі ў рукапашны бой з гітлераўцамі каля возера Задзеўскае. Ва ўпор расстрэльвалі ўцякаючых фашистаў радавыя Мікалай Іванавіч Рыбкін, В. Скрыпнікаў, М.З. Захараў, Н.М. Пасішнічэнка, А.А. Красаў.

У ходзе баёў за вызваленне горада правілі мужнасць камандзір аддзялення аў-



У вызваленых Паставах. Байцы Чырвонай арміі і партызанскаага агітатрада імя А.М. Горкага. Ліпень 1944 г.

таматчыкаў Іван Шэпелеў, камандзір узвода 45-міліметровых гармат малодшы лейтэнант Васіль Аляксеевіч Сідарэнка, якому было прысвоена званне Героя Савецкага Союза, намеснік камандзіра 1-га старалковага корпуса генерал-маёр Ігнат Вікенцьевіч Кляро, які падарваўся на варожай міне, намеснік камандзіра, начальнік артылерыі 145-й Віцебскай стралковай дывізіі палкоўнік Дзмітрый Васільевіч Харольскі (загінуў).

Вось што пісала 7 ліпеня 1944 г. раённая газета «За победу»: «Пры вызваленні Пастаўшчыны савецкія воіны знішчылі 4 нямецкія танкі. Звыш 40 гармат, 57 аўтамашын, дзесяткі матацыклаў, 3 самалёты, узялі ў палон да паўсотні салдат і афіцэраў, забілі амаль 700 фашыстаў».

Вялікія страты панеслі і нашы воіны. На тэрыторыі Пастаўскага раёна загінула больш за тысячу савецкіх воінаў, якія на заўсёды засталіся на Пастаўшчыне ў брацкіх магілах пад сціплымі помнікамі і абеліскамі з чырвонымі зоркамі.

Вызваліўшы 9 ліпеня 1944 г. Пастаўшчыну ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, савецкія воіны працягвалі гнаць іх у напрамку Літвы і Латвіі. Разам з імі пайшлі дабіваць лютага ворага больш за 1400 быльых партызан і тэрмінова мабілізаваных у армію мужчын раёна. Яны вызвалілі Прыбалтыку, Польшчу, Чэхаславакію, змагалі-

ся ў баях на тэрыторыі Венгріі, Італіі, Румыніі, удзельнічалі ў штурме Берліна.

На франтах вайны загінула больш за 2 тысячы воінаў-землякоў, у гонар якіх на цэнтральных сядзібах калгасаў і саўгасаў раёна паставлены помнікі.

Працоўныя Пастаўшчыны ганацаца тым, што яны ўнеслі свой значны ўклад у справу перамогі над фашызмам.

За мужнасць і герайзм, прайяўленыя ў барацьбе з ворагам, звыш 3 тысяч воінаў-землякоў, партызан і падпольшчыкаў былі ўзнагароджаны баявымі ордэнамі і медалямі. А нашы землякі-партызаны Фёдар Рыгоравіч Маркаў і Ганна Іванаўна Маслоўская былі ўдастоены звання Героя Савецкага Союза.

Вялікія страты нанеслі гітлераўцы Пастаўскуму раёну. Яны спалілі больш за 8 тысяч жылых дамоў, 39 вёсак, у тым ліку в. Альцы, у якой згарэла 73 яе жыхары. Фашысты забілі і закатавалі больш за 4 тысячы мірных жыхароў, вывезлі ў Германію на катаргу 1500 чалавек, у асноўным моладзь, больш за 5 тысяч галоў жывёлы, разбурылі прадпрыемствы, школы, клубы, створаныя да вайны ўсе калгасы, нанеслі раёну матэрыяльныя страты на 13 мільёнаў рублёў. Перад пачаткам вайны ў раёне налічвалася амаль 100 тысяч насельніцтва, а ў 1945 г. яно складаў 79 тысяч чалавек.

М.М.Кішко, М.І.Маразюк.



Ветэраны 145-й стралковай дывізіі — удзельнікі вызвалення Пастаўшчыны.

Дакументы сведчаць

**СА СПРАВАЗДАЧЫ ПРАДСТАЎНІКА БШПР НА 1-М ПРЫБАЛТЫЙСКІМ
ФРОНЦЕ Г.І.РЫЖЫКАВА І НАЧАЛЬНІКА АПЕРАТУНЫГА АДДЗЕЛА
ПРАДСТАЎНІЦТВА П.С.ШАЛЫМАГІНА АБ УЗАЕМДЗЕЯННІ ПАРТЫЗАН
З ЧАСЦЯМІ ЧЫРВОНай АРМII**

Не раней 1 верасня 1944 г.

25 июня 1944 г. партизанская бригада «Спартак» (комбриг Пономарев) в связи с начавшимся наступлением наших войск не допустила ухода на фронт крупного гарнизона противника из Василин, 22 км севернее Постав, напала и в 2-часовом бою разгромила его. Убито 59, ранено 70 солдат и офицеров, сожжен склад с боеприпасами, разрушено 8 дзотов, захвачены трофеи.

Представитель БШПД на 1-м Прибалтийском фронте, член Военного совета фронта И.Рыжиков

Нач. оперативного отдела полковник Шелымагин.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3500. Вол. 3. Спр. 135. Л. 71.

**АБ УЗАЕМДЗЕЯННІ ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ ІМЯ К.К.РАКАСОЎСКАГА
З ЧАСЦЯМІ ЧЫРВОНай АРМII ПРЫ ВЫЗВАЛЕННІ ПАСТАЎСКАГА РАЁНА**

...В период отступления противника бригада заняла полукругом оборону своего района по линии Лучай—Воропаево—Ласица—оз. Сервоч—Волколата, не дала возможности противнику двигаться с Будслава на Мядель, закрыв эту дорогу и отбив все попытки противника, наносила удары во фланг колоннам противника, отступающего с Глубокого на Поставы, парализовала все его попытки пробиться с этого большака на дороги южнее этого большака, нанеся при этом большой ущерб в живой силе и технике.

Немецкие войска устремились на Вильнюс через большак Парафьяново—Волколата—Мядель. Однако отрядами им. Сергея и им. Дзержинского этот путь для противника был закрыт и отбиты все попытки восстановить его. При этом было взято в плен более 25 солдат. После взятия советскими войсками Вилейки противник двинул по большаку Глубокое—Воропаево—Поставы. Движение здесь началось 27 июня. Однако 1 июля вследствие давления наших войск с севера, движение переместилось на большак через Дуниловичи. Отряд им. Щорса, действовавший в это время на дороге Лучай—Дуниловичи, не дал противнику восстановить эту дорогу и двинуть на Поставы прямым путем. Движение с Дунилович было направлено на Воропаево. Отряды им. Котовского, им. Ленина и им. Петракова производили налеты на колонны противника на большаке Дуниловичи—Лисица. В результате чего 2 июля были разбит обоз противника и несколько автомашин. Были отбиты 4 вылазки противника с большака в расположение отрядов. Одна группа противника зашла отряду им. Котовского с тыла, но котовцы не растерялись и разогнали всю группу около 120 человек. В этом бою было убито 10 солдат и взяты трофеи: 20 лошадей, 1 станковый пулемет, 10 винтовок и много другого имущества. Противник все время искал другие пути вследствие стесненного движения. В результате ряд его групп вклинились в расположение отрядов. Эти группы были перебиты или отсечены.

3 июля в расположение отряда им. Ленина заскочила группа противника на 1 танке и 1 автомашине. После некоторого замешательства ленинцы открыли огонь, где убили и ранили 15 чел., захватили 2 пулемета, документы и другое имущество.

Отряд им. Жукова в период с 1 по 4 июля переловил свыше 50 солдат и 1 офицера в районе дислокации бригады.

2 июля в 19 часов разведка отряда им. Сергея в дер. Петочки (6 км сев. Будслава) встретилась с разведкой Красной Армии.

На другой день в район Волколата выехал зам. командира бригады по разведке капитан Строплов, где немедленно организовал восстановление большаков на Мядель и Поставы.

Отрядами им. Сергея и им. Дзержинского командование 1-го стрелкового корпуса (командир генерал-лейтенант Н.А.Васильев) было проинформировано об обстановке, гарнизонах, передвижении немцев и пр. Генерал был очень восхищен и благодарил за разведку, за

информацию, за быстрое восстановление дорог и за сохранение района и населения от уничтожения.

Части Красной Армии, наступающие с севера, 4 июля подошли к Дуниловичам и заняли их. Партизаны отрядов им. Щорса и им. Котовского совместно с частями Красной Армии, ворвались в Дуниловичи и продолжали уничтожать отрезанные колонны противника на дороге Глубокое—Дуниловичи. В результате этого было разбито свыше 10 автомашин и взято большое количество трофеев.

В результате действий партизан район, в котором действовала бригада, в основном сохранен от уничтожения. Противнику были закрыты почти все дороги для отступления.

Все силы бригады после соединения с Красной Армией были брошены на ликвидацию оставшихся разрозненных групп противника и восстановление Советской власти в районе. До момента расформирования бригады в открытых боях было убито более 150 немецких солдат и офицеров, взято в плен 95 солдат из числа изменнических формирований. Всего ликвидировано бригадой 425 солдат и офицеров врага, скрывающихся по лесам в тылу Красной Армии.

Бригадой были захвачены большие трофеи, в т.ч. более 100 автомашин, 20 станковых и ручных пулеметов, 200 винтовок и др.

Силами бригады и за счет ее были восстановлены районные и сельские партийные, советские организации. Всего на партийно-советскую работу отправлено из бригады более 500 человек.

Бригада провела большую работу по восстановлению всех дорог на территории района. Уже на второй день после соединения с частями Красной Армии были восстановлены основные магистрали, по которым Красная Армия ушла на запад. Большую помощь оказала бригада районным организациям в деле мобилизации военнообязанных, что дало возможность в короткий срок мобилизовать весь контингент подлежащий призыву.

307 партизан отправилось на фронт добивать немецко-фашистского зверя.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3500. Воп. 4. Спр. 61а. Л. 197—200.

Падрыхтаваў У.І.Лемяшонак.

Нараджалася ў баях

З успамінаў генерал-маёра П.І.Шышацкі

Наша 43-я армія не мае даваеннай гісторыі, не існавала яна і ў пачатку Вялікай Айчыннай. У яе не было, такім чынам, мірнага перыяду арганізацыі, фарміравання, абучэння і баявой падрыхтоўкі. Яна была створана 1 жніўня 1941 г. на базе 33-га стралковага корпуса, у разгар вайны, калі савецкія войскі вялі смяротную барацьбу супраць пераўзыходзячых сіл гітлераўцаў, якія рваліся да Масквы. Фарміруючыся, яна адбівала атакі праціўніка. Пасля ўпартых баёў на іншых участках баявых дзеянняў 43-я армія 18 снежня 1941 г. перайшла ў рашучае наступленне ў складзе Заходняга фронту. Адметна, што пасля гэтага яна стала караочым мячом для ворага і больш ніколі не адступала і не ведала паражэнняў. Армія прымала ўдзел у вызваленні тэрыторый Маскоўскай, Калужскай, Калінінскай, Смоленскай, Віцебскай абласцей, Літвы і Латвіі, граміла ворага ва Усходняй Прусіі, штурмавала Кёнігсберг і бліскучча закончыла свой баявы шлях у маі

1945 г. у Памераніі. У верасні 1943 г. наша армія прарвала фронт абароны праціўніка, вызваліла Дзямідаў, Рудню, Лёзна і, праследуючы гітлераўцаў, замацавалася за 15—20 кіламетраў на ўсход ад Віцебска.

Нашай арміі процістаялі войскі 9-га і 53-га армейскіх карпусоў 3-й танкавай арміі ворага. Непасрэдна Віцебск абараняў 53-і корпус, штаб якога стаяў непадалёку ад заходняй ускраіны горада. Пяць дывізій гэтых карпусоў размяшчаліся на першай лініі, калі дзвюх — у аператыўнай глыбіні.

Да пачатку наступлення мы мелі зусім ясную карціну аб праціўніку. Самым моцнымі раёнамі абароны ворага быў Шумілінскі. На досвітку 22 чэрвеня 1944 г., пасля авіяцыйнай і артылерыйскай падрыхтоўкі, правялі разведку боем на дзевяці участках узмоцненымі стралковымі батальёнамі на Шумілінскім і Віцебскім напрамках і захапілі перадавыя пазіцыі праціўніка. 23 чэрвеня мы абрушылі ўсю агнявую моц на ворага па ўсёй тактычнай і аператыўнай

глыбіні. Працўнік разгубіўся. Нашы войскі пачалі праследаванне і без перапынку 24 чэрвеня выйшлі шырокім фронтам да Захадній Дзвіны. У гэты час 1-ы стралковы корпус, 10-я і 39-я танкавыя брыгады пачалі праследаванне праціўніка на напрамку Бешанковічы — Лепель. Задача была выканана. 92-і стралковы корпус прарваў наласу абароны працўніка на Віцебскім напрамку з поўначы і 25 чэрвеня 1944 г. вёў жорсткія баі непасрэдна ў паўночна-захаднія частцы Віцебска. 26 чэрвеня горад быў вызвалены ад ворага. 43-я армія здала ўвеселі перыметр акружэння войскамі 39-й арміі.

Ва ўзаемадзеянні з суседам справа — 6-й гвардзейскай арміяй — 5 ліпеня 1944 г. яна падышла да граніцы з Паставскім раёнам.

На працягу трох дзён падраздзяленні нашай 43-й арміі вялі ўпартыя баі на тэрыторыі Паставскага раёна. За гэты час нашы воіны праявілі тут цуды храбрасці і герояму. Адбіваючы контратакі і адцясняючы ворага да граніцы Літвы, мы захапілі на Паставшчыне вялікую колькасць гармат і мінамётаў, шмат іншых трафеяў праціўніка. 9 ліпеня 1944 г., пасля вызвалення Паставшчыны, наша армія з баямі ўступіла ў Літву.

Ён першым уступіў у Паставы

Раніцай 5 ліпеня 1944 г. савецкія воіны на чале з камандзірам стралковай дывізіі П.А.Дзібровым уступілі на тэрыторыю Паставскага раёна.

Калі 145-я стралковая дывізія з баямі падыходзіла да Паставаў, камандзір аддзялення аўтаматчыкаў Іван Шэпелеў атрымаў заданне непрыкметна пранікнуць у тыл ворага і стварыць сярод яго паніку. Аддзяленню было выдзелена некалькі сапёраў. Неўзабаве ў неба ўзляцела чырвоная ракета — сігнал да дзеяння. Аўтамат-

чыкі блакіравалі дарогі, а сапёры ўзарвалі мост цераз раку Мядзелку. Іван Шэпелеў быў першым, хто ўварваўся ў Паставы і дапамог сваім байцам авалодаць райцэнтрам. За мужнасць і адвагу, праяўленыя ў гэтым баі, ён быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.

Праз некалькі дзён за паспяхова праўедзеную баявую аперацию на тэрыторыі Літвы Іван Шэпелеў атрымаў яшчэ адну ўзнагароду — орден Чырвонага Сцяга.

П.Фралоў.

На шляху да Паставаў

З успамінаў былога камандзіра батарэі капітана Васіля Мацвеевіча Пагадаева

Летам 1944 г. войскі нашай 43-й арміі пад камандаваннем генерал-лейтэнанта Афанасія Паўлавіча Белабордава ў жорсткіх баях вызвалілі г.п. Шуміліна ад фашысцкіх захопнікаў і паклалі пачатак аперациі «Баграціён» па вызваленні ўсёй Беларусі.

У той час я камандаваў батарэй «саракапятак». З вялікімі стратамі мы фарсіравалі Захаднюю Дзвіну ў раёне Бешанковіч, а потым у Полацку. Вораг супраціўляўся, аднак нашы байцы прарвалі абарону і працягвалі наступленне ў напрамку заходніх раёнаў Беларусі.

Прыкладна 4 ліпеня 1944 г. падраздзяленні 145-й Віцебскай стралковай дывізіі, у якую ўваходзіла наша батарэя, наблізіліся да граніцы Паставскага раёна. Каля в. Дунілавічы фрыцы абрушилі на нас шквал агню. Нашы воіны нанеслі яму моцны артылерыйскі ўдар і працягвалі наступленне. Праз некалькі гадзін мы пачалі вызвяляць в. Лучай. Тут вораг скінціраваў свае асноўныя сілы. Пасля артабстрэлу пазіцыі праціўніка мы ўварваліся ў Лучай, змішчылі да двух дзесяткаў гітлераўцаў і накіраваліся на Паставы.



В.М.Пагадаев.

5 ліпеня, знішчыўшы моцнае ўмацаванне ворага ў в. Юнькі, нашы байцы праз гадзіну былі ў Паставах. На вуліцы (цяшер яна называецца Чырвонаармейскай), дзе мы праходзілі паходным парадам, супраціўлення з боку фашыстаў не назіралася. Яны знаходзіліся на другім баку горада. Нашы падраздзяленні фарсіравалі рэчку Мядзелку каля касцёла, а байцы маёй батарэі крыху затрымаліся, бо гарматы

трэба было на конях перапраўляць на той бок. У цэнтры горада нас сустрэлі мірныя жыхары. А праз дзве гадзіны мы зноў пачалі гнаць ворага ў напрамку в. Кураполле. Потым мы павярнулі і пайшлі на Гадуцішкі, вызвалілі іх і накіраваліся на Лынтупы. Пасля жорсткіх баёў, пры падтрымцы воінаў 357-й стралковай дывізіі, 9 ліпеня мы з вялікімі стратамі ачысцілі ад ворага гэты буйны населены пункт.

У небе над Паставшчыной

ЛІНЧЭЎСКІ Мікалай Яфімавіч да вайны служыў каля Вільнюса на пасадзе начальніка штаба знішчальнай эскадрылі. У першыя дні вайны асабіста вылятаў на самалёце ў раёны населеных пунктаў Лынтупы і Паставы для ўстанаўлення сувязі з савецкімі войскамі, якія трапілі ў акружэнне і вымушаны былі адступаць. У канцы чэрвеня 1941 г. М.Я.Лінчэўскі на шляху ў Паставскі раён каля Лынтуп знішчыў варожы самалёт «Ме-109», не-калькі гітлераўскіх парашутыстаў і дыверсантаў. Сюды ён прылятаў троны разы для штурмоўкі варожых мотамеханізаваных калон на дарогах пасля акупацыі раёна.

За ращучыя дзеянні 21 ліпеня 1941 г. быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі. У адным з паветраных баёў каля г. Волагда М.Я.Лінчэўскі загінуў.

ЛЯЖНЮК Фёдар Рыгоравіч, старши лейтэнант, штурман 11-га асобнага развед-

вальнага авіяпалка. 30 чэрвеня 1944 г. па заданні штаба 1-га Прыйбалтыйскага фронту экіпаж яго самалёта праводзіў візуальную разведку над Паставамі, населенымі пунктамі Варапаева і Лынтупы, перадаваў у штаб звесткі аб дыслакацыі нямецкіх войскаў. Адтуль у тэрміновым парадку былі накіраваны савецкія бамбардзіроўшчыкі і штурмавікі, якія нанеслі па ворагу бомбовыя ўдары. Апошні раз Ф.Р.Ляжнюк з'яўляўся над Паставскім раёнам 3 і 4 ліпеня. Яго разведвальныя звесткі дапамаглі савецкім воінам паспяхова пачаць наступленне. На наступны дзень — 5 ліпеня 1944 г. — Паставы былі вызвалены ад акупантаў.

За час вайны штурман Ф.Р.Ляжнюк зрабіў 370 баявых вылетаў. За паспяхове правядзенне паветранай разведкі над Віцебскам і Паставамі быў узнагароджаны ордэнамі Леніна і Чырвонага Сцяга. Вайну закончыў у 1945 г.

Воіны-вызваліцелі — Героі Савецкага Саюза

ВАСІЛЬЕЎ Мікалай Аляксеевіч. Герой Савецкага Саюза (26.10.1943). Народзіўся 27 ліпеня 1900 г. у в. Скачэлі Бацецкага раёна Наўгародской вобласці. Пасля заканчэння школы працаваў на чыгуンцы рамонтнікам. У Чырвонай арміі з 1919 г. У 1935 г. закончыў Вышэйшую пагранічную школу. Да вайны падпалкоўнік, а потым палкоўнік М.А.Васільеў быў камандзірам стралковага палка, начальнікам штаба пагранічных войскаў. Потым яго вызвалілі ў Москву і прызначылі начальнікам штаба стралковай дывізіі. У ноч на 25.9.1943 г. часці 24-га гв. стралковага корпуса (7-я гв. армія, Сцяпны фронт), якім камандаваў гв. генерал-маёр М.А.Васільеў, першымі ў арміі з ходу фарсіравалі Днепр каля г. Вер-

хнедняпроўск (Днепрапятроўская вобласць), захапілі і ўтрымлівалі плацдарм.

У пачатку чэрвеня 1944 г. генерал-лейтэнант, Герой Савецкага Саюза М.А. Васільеў пад Віцебскам прыняў камандаванне 1-м стралковым корпусам. Байцы 145-й Віцебскай, 306-й і 357-й стралковых дывізій і іншых падраздзяленняў, якія падпарадкоўваліся гэтаму корпусу, 5—9 ліпеня 1944 г. вызвалілі Паставшчыну ад фашысцкіх акупантаў.

За актыўны ўдзел у вызваленні Віцебшчыны М.А.Васільеў узнагароджаны ордэнам Суворава II ступені. Пасля вайны працягваў службу ў арміі. У 1968 г. пайшоў у адстаўку. Жыў у Москве. Памёр у 1971 г.



А.К.Галубкоў.



В.П.Кірчук.



М.П.Красільнікаў.

ласці. Наводчык процітанкавага ружжа радавы В.П.Кірчук адзін з першых пера-правіўся цераз Заходнюю Дзвіну, агнём прыкрываў пераправу роты. Байцы фарсіравалі раку і замацаваліся на левым бера-зе. Фашысты накіравалі на іх танкі. У гэтым бai В.П.Кірчук быў цяжка паранены. Пасля лячэння зноў стаў у строй. Пры вызваленні Паставаў зноў быў цяжка паранены. Памёр ад ран 13.7.1944 г. Пахаваны ў г. Паставы, дзе яго імем названа адна з вуліц.

КРАСІЛЬНІКАЎ Мікалай Пятровіч.

Герой Савецкага Саюза (22.7.1944). Народзіўся 27 чэрвеня 1901 г. у г. Бійск Алтайскага краю. У Вялікую Айчынную вайну на фронце з мая 1942 г. Камандзір стралковага ўзвода 938-га стралковага палка 306-й стралковай дывізіі лейтэнант М.П.Красільнікаў вызначыўся 25 чэрвеня 1944 г. каля в. Шарыпіна Бешанковіцкага р-на Віцебскай вобласці. Група воінаў пад яго камандаваннем пераплыла Заходнюю Дзвіну, захапіла плацдарм і знішчыла 2 агнявыя кропкі ворага, што садзейнічала пераправе падраздзялення палка.

У пачатку ліпеня 1944 г. М.П.Красільнікаў у жорсткім бai з фашыстамі быў цяжка паранены каля г.п. Лынтупы. Памёр 8.7.1944 г. у ваенным шпіталі. Пахаваны ў г.п. Лынтупы, дзе яго імем названа адна з вуліц.

За 5 дзён да гібелі М.П.Красільнікаў адправіў на радзіму пісьмо сваёй сястры, дзе пісаў: «Дорогая сестрица! Я уже пять раз был тяжело ранен фрицами, но после небольшого «ремонта» опять стал в строй. Последний раз ранен в шею. Но обязательно выздоровлю и снова пойду добивать врага, чтобы быстрее вернуться домой».

ПІҮНЮК Мікалай Уладзіміравіч. Герой Савецкага Саюза (30.1.1943). Народзіўся 5 верасня 1917 г. у г. Нікалаеў, Украіна. Закончыў Качынскую ваенную авіацыйную школу пілотаў (1938). У Вялікую Айчынную вайну на фронце са жніўня 1941 г., камандзір звяна 128-га бамбардзіровачнага авіацыйнага палка (Калінінскі фронт).

Да вайны полк знаходзіўся пад Віцебскам, і адтуль экіпажы на скарасных бамбардзіроўшчыках у чэрвені 1941 г. грамілі фашысцкія войскі. Ляталі да Вільнюса і Гродна, Маладзечна і Сувалак.

Пасля акупацыі Паставаўшчыны экіпажы палка, у т.л. і старши лейтэнант М.У.Піўнюк, рабілі налёты на варожыя ўмацаванні

ГАЛУБКОЎ Аляксей Канстанцінавіч. Герой Савецкага Саюза (24.3.1945). Народзіўся 23 сакавіка 1912 г. у в. Міхайлаўская Судзіслаўская раёна Кастрамской вобласці. Закончыў школу ФЗН у г. Кастрама, працаваў на заводзе «Рабочы металіст». У Вялікую Айчынную вайну на фронце са жніўня 1942 г. Камандзір аддзялення сувязі сяржант А.К.Галубкоў вызначыўся ў ліпені 1944 г. пры вызваленні г.п. Лынтупы і г.п. Свянцяны (Літва). У час бою за Лынтупы парапанены, пад агнём праціўніка аднавіў пашкоджаную сувязь, што садзейнічала паспяховому наступленню савецкіх войскаў. У Свянцянах гранатамі знішчыў варожую кулямётную кропку. Загінуў у бai 6.7.1944 г. Пахаваны ў г.п. Лынтупы, дзе яго імем названа адна з вуліц.

КІРЧУК Васіль Паўлавіч. Герой Савецкага Саюза (22.7.1944). Народзіўся 16 студзеня 1924 г. у в. Славацічы Ківерцаўская раёна Валынскай вобласці. У Вялікую Айчынную вайну на фронце з сакавіка 1944 г. Вызначыўся 25 чэрвеня 1944 на тэрыторыі Бешанковіцкага р-на Віцебскай воб-

ў Паставах, Лынтупах і Варапаеве. У неба Пастаўшчыны ў ліпені 1941 г. прылятаў граміць ворага сем разоў. На яго рахунку 255 баявых вылетаў. Пасля вайны працягваў службу ў ваенна-паветраных войсках. З 1958 г. падпалкоўнік М.У.Піўнюк зволены ў запас. Жыў у г.п. Понінка Палонскага р-на Хмяльніцкай вобласці. Памёр у 1976 г.

СІДАРЭНКА Васіль Аляксеевіч. Герой Савецкага Саюза (24.3.1945). Народзіўся 14 студзеня 1911 г. у в. Касторнае Курскай вобласці. Закончыў 4 курсы Днепрапятроўскага горнага інстытута. Працаваў на шахце, потым у г. Варонеж на заводзе «Электрасігнал». У Чырвонай арміі з мая 1942 г. У 1943 г. пайшоў на фронт. У пачатку ліпеня 1944 г. каля Паставаў разгарэўся жорсткі бой савецкіх воінаў з гітлераўцамі. Артылерыйскі ўзвод 45-міліметровых гармат, якім камандаваў малодшы лейтэнант В.А.Сідарэнка, з батальёнам пяхоты адрезаў шляхі адступлення вялікай групе праціўніка, але і сам быў акружаны фашистамі. Каля 500 гітлераўцаў 6 разоў пераходзілі ў контратакі. Бой праходзіў на блізкай адлегласці. Савецкія артылерысты часта мянялі баявую пазіцыі. Яны падпускалі ворага на 100 метраў і стралілі па ім асколачнымі снарадамі. У адной з контратак п'яныя фашисты, узніўшыся ва ўвесь рост, пад прыкрыццём самаходных гармат кінуліся на невялічкую групу савецкіх байцоў. Падпусціўшы іх на блізкую адлегласць, старшына Перанесенка з першага ж

В.А.Сідарэнка.



стрэлу падбіў варожую гармату. Але сілы былі няроўныя і фашисты ўварваліся на баявую пазіцыю. Пачаўся рукапашны бой, у якім загінулі камандзір гарматы старшы сяржант Валіеў, наводчык яфрэйтар Рабаў і іншыя баявые таварыши.

У гэты крытычны момант за гармату стаў В.А.Сідарэнка. Ён ва ўпор расстрэльваў фашистаў. За некалькі гадзін бою байцы адбілі ўсе контратакі, знішчылі каля 120 гітлераўцаў, 6 самаходных гармат, прарвалі кальцо акружэння і сумесна з падаспушчымі чырвонаармейцамі пачалі гнаць ворага на захад.

Са снежня 1944 г. старшы лейтэнант В.А.Сідарэнка ў запасе. Жыў у г. Курск. Працаваў старшынёй абкома прафсаюза работнікаў харчовай прамысловасці. Быў ганаровым грамадзянінам г. Паставы, дзе яго імем названа адна з вуліц. Памёр 18.1.1978 г.



Сустрэча В.А.Сідарэнкі з вучнямі СШ № 1 г. Паставы. 1968 г.



I.V. Кляро.

ХЛУД Барыс Аляксеевіч. Герой Савецкага Саюза (2.9.1943). Нарадзіўся 24 чэрвеня 1917 г. у г. Бежыща (цяпер у межах г. Бранск). Закончыў 2 курсы Кіеўскага механічнага тэхнікума. Працаваў токарам на заводзе «Арсенал», інструктарам Цэнтральнага аэраклуба ў Кіеве. У Чырвонай арміі з 1938 г. Закончыў Адэскую ваенную школу пілотаў (1938). У Вялікую Айчынную вайну на фронце з чэрвеня 1941 г. Камандзір эскадрылі 146-га знішчальнага авіацыйнага палка (7-я гв. знішчальная авіацыйная дывізія, 2-і знішчальны авіацыйны корпус, 1-я паветраная армія, Захадні фронт) капітан Б.А. Хлуд да жніўня 1943 г. здзейсніў 327 баявых вылетаў. У 52 паветраных баях асабіста збіў 11 і ў складзе групы 1 самалёт праціўніка. Летам 1944 г. ён ваяваў у Беларусі і Літве, суправаджаў

бамбардзіроўшчыкі і штурмавікі, вылятаў «на свабоднае паляванне» ў неба Пастваўшчыны, скідваў бомбы на адступаючых фашистаў, абстрэльваў іх з паветра. Вайну закончыў у Берліне. З 1946 г. маёр Б.А. Хлуд у запасе. Жыў у Кіеве.

ШАГАЛАЎ Анатоль Валяр'янавіч. Герой Савецкага Саюза (24.3.1945). Нарадзіўся 15 ліпеня 1924 г. у в. Матавіліха Важагоцкага раёна Валагодскай вобласці. Вучыўся ў вучылішчы, потым працаваў на чыгуцьцы. Восенню 1942 г. яго прызвалі ў армію. Спачатку быў мінамётчыкам і кулямётчыкам. У 1944 г. прызначаны сцягносцям 403-га стралковага палка 145-й Віцебскай стралковай дывізіі (43-я армія 1-ы Прывалтыскі фронт). Яго асістэнтамі былі П.Юдзін і А.Фяцісаў. Полк удзельнічаў у вызваленні Паставаў ад гітлераўскіх акупантаў. Асабіста на тэрыторыі Паставскага раёна А.В. Шагалаў знішчыў 10 фашистаў. Асабліва вызначыўся 15 ліпеня 1944 г. у баях за пашырэнне плацдарма за р. Швянтой і ў Літве. Пры адбіцці контратак праціўніка каля г. Анікшчай падраздзяленне, у якім служыў А.В. Шагалаў, было акружана фашистамі, абодва асістэнты парапенены. Не разгубіўшыся, Анатоль зняў сцяг з дрэўка, абматаў ім сябе і пачаў выбірацца з акружэння. Неўзабаве байцы выйшлі з пасткі. А.В. Шагалаў загінуў у гэтым баі, але сцяг палка быў выратаваны. Пахаваны ў г. Анікшчай, Літва.

Засталіся на Пастваўшчыне навечна

У вызваленні Паставскага раёна ад нямецка-фашистскіх захопнікаў удзельнічалі прадстаўнікі многіх пасёлкаў і народнасцей. Доўгія ваенныя дарогі прывялі іх на нашу зямлю, сотні з іх загінулі і навечна засталіся ляжаць у брацкіх магілах. Што мы ведаем пра іх? Часцей за ўсё — толькі сціплыя звесткі з біяграфій. Краязнаўцы, чырвоныя следапыты на працягу паслявенных гадоў вялі пошукаўшую работу, каб як мага больш даведацца пра загінуўшых. Сабраць удалося няшмат. Спадзяёмся, што пасля выходу кнігі «Памяць» адклікнуща нашчадкі загінуўшых і адкрытоць нам невядомыя старонкі з іх біяграфій.

У Паставах на плошчы Леніна ёсьць брацкая магіла савецкіх воінаў. Пахаваны там гвардыі генерал-маёр І.В. Кляро і гвардыі палкоўнік Дз.В. Харольскі.

КЛЯРО Ігнат Вікенцьевіч, нарадзіўся ў 1900 г. у г. Віцебск. З лістапада 1917 г. служыў у Чырвонай гвардыі, потым у Чырвонай арміі. Удзельнік грамадзянскай вайны. У 1934 г. закончыў Ваенную акаадэмію імя М.В. Фрунзе. Быў камандзірам узвода, роты, начальнікам палкавой школы, камандзірам батальёна, памочнікам камандзіра палка, выкладчыкам у некаторых венных акаадэміях і на курсах «Выстрал». У Вялікую Айчынную вайну з'яўляўся начальнікам штаба дывізіі, затым начальнікам аператыўнага аддзела арміі, намеснікам камандзіра і камандзірам дывізіі, намеснікам камандзіра 13-га гвардзейскага стралковага корпуса. У 1943 г. атрымаў воінскае званне генерал-маёр.

Франтавыя шляхі І.В. Кляро праішлі праз Падмаскоўе, Смаленшчыну і Віцебш-

чыну. За баявяя поспехі атрымаў дзяржаўныя ўзнагароды — ордэны Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I ступені, медалі.

На шляху да перамогі вёў свае падраздзяленні генерал Кляро. 13 ліпеня 1944 г. на подступах да Паставаў савецкім салдатам давялося адбіваць атакі германскіх войскаў. Практычна з-за шквальнага кулямётнага і мінамётнага агню нельга было наступаючым узняцца, павесці за сабой у атаку. У такі крытычны момант генерал Кляро стаў наперадзе атакуючых. Варожая абарона была прарвана і часці Чырвонай арміі ўвайшлі ў горад. Практычна на подступах да яго І.В.Кляро падарваўся на міне.

Імем І.В.Кляро названа адна з вуліц у Паставах.

ХАРОЛЬСКІ Дэмітрый Васільевіч нарадзіўся ў 1907 г. У 1938 г. закончыў Сумскае артылерыйскае вучылішча. У Вялікую Айчынную вайну гвардыі палкоўнік, намеснік камандзіра, начальнік артылерыі 145-й стралковай дывізіі. Удзельнік вызвалення Беларусі.

З успамінаў В.К.Шэpelева

Палкоўніку Дэмітрыю Васільевічу Харольскаму, які служыў у складзе 145-й Чырвонасцяжнай Віцебскай стралковай дывізіі, прыйшлося затрымаша ў тыле. Мне давялося дапамагаць яму і разам на машыне паехаць у напрамку Глыбокага. Калі ж сустрэлі на шляху яго «віліс», то ён хуценька перасеў туды і працягваў свой шлях. На жаль, праз кароткі час яго машына была падарвана на міне. Прыйшлося ратаваць баявога сябра. Хутка давезлі да медсанбата. З прычыны таго, што пальцы нагі былі раздроблены, яму прапанавалі іх ампутаваць. На гэта салдат, які не раз бачыў смерць, толькі адказаў: «Лячыце. Мне яшчэ патрэбна ваяваць». Пачалася гангрэна і на прапановы аб ампутацыі ступні, потым нагі ён не пагаджаўся. Памёр 22 ліпеня 1944 г.

Гэта быў мужны салдат і вельмі добры камандзір да падначаленых. Яго мы называлі бацькам, такі вобраз ніколі не забываецца.

Запісала Р.Л.Курачэнка.

Пра Канстанціна Іванавіча БЕЗЫМЯНУВА доўгі час амаль нічога не ведалі. Пасля працяглых пошукаў навучэнцы восьмігадовай школы № 4 г. Паставы



Дз.В.Харольскі.

знойшлі яго сына Леаніда. У хуткім часе ў школу з Масквы прыйшлі пісьмы, дакументы, фотаздымкі.

Першы дакумент — даведка аб tym, што К.І.Безымянаў закончыў Горкаўскі палітэхнікум воднага транспорту і атрымаў спецыяльнасць тэхніка-суднамеханіка.

Другі дакумент — асабовы лісток па ўліку кадраў. Яго запаўняў Безымянаў 31.3.1940 г. пры паступленні на працу ў Маскоўскае рачное ўпраўленне «Волга — Москва». З яго даведаліся, што нарадзіўся ён 1 сакавіка 1908 г. у г. Дубоўка Сталінградской вобласці, рускі, член ВКП(б) з лютага 1932 г. Працаўаў качагарам, масляншчыкам, цеплатэхнікам, механікам рачнога флоту ў Куйбышаве, Горкім, Серпухаве, Рыбінску. Жанаты, меў сына.

Трэці дакумент — пасведчанне, выданае 7 лютага 1941 г. народным камісарам Рачнога флоту СССР З.Шашковым. Яно дае права Безымянаву на нашэнне значка «Выдатнік сацыялістычнага спаборніцтва Рачнога флоту».

А вось пісьмы, дасланыя Безымянавым сваім родным.

«Добрый день, мои дорогие Валечка, Ленечка, Валерка! Письмо ваше и открытку получил. Приношу всем большую благодарность. Очень жаль, что М.Г. у вас еще не была. Я послал через нее вам справку и полкилограмма конфет. Валюшка, расцелуй моих героев-крошек. Очень без вас скучаю». Пісьмо напісаны 17.9.1941 г. і адпраўлены жонцы В.П.Безымянавай у Сталінград.

У другім пісьме Безымянаў паведаміў сям'і: «С 16.10.1941 г. нас сформировали в 5-й стрелковый полк московских рабочих, где я находился до ранения. Это значит до 1.2.1942 года... Всего хорошего, мои дорогие. Ваш отец Костя...»



А.І.Макарычаў.

З успамінаў Рыгора Зіноўевіча Крукава, былога камандзіра партызанскага атрада «Грозны» брыгады імя К.Я.Варашылава

Пасля вызвалення нашага раёна ад фашысцкіх акупантаў я 25 ліпеня 1944 г. прыбыў з партызанскага атрада ў Паставы. У гэты час тут ужо наладжалася мірнае жыццё. Аднак пры адступленні гітлераўцы замініравалі некаторыя дарогі, вуліцы і дамы. Сапёрам Чырвонай арміі прыйшлося абясшкоджваць варожыя «падарункі». Праходзячы ў другой палове дня па гораду, я пашту з боку царквы моцны выбух. Кінуўся туды і ўбачыў за цаглянай загародай пяяжка падаренага чырвонаармейца. Дапамагчы яму не паспей. Ён памёр на маіх вачах.

Прыбыўшыя на месца здарэння ваенныя сапёры і супрацоўнік райваенкамата ўстапавілі, што гэта быў старшы сяржант Безымянаў Канстанцін Іванавіч, які абясшкоджваў варожыя міны. Пад вечар яго пахавалі на ўзгорку каля рэчкі.

Як потым паведаміў камандзір (імя яго не памятаю), старшы сяржант Безымянаў, родам з г. Дубоўка Сталінградской вобласці, за два дні да смерці размініраваў у Паставах больш за 10 варожых мін. Апошняя не «падпрадкавалася» сапёру. Над магілай Канстанціна Іванавіча баявыя сябры далі клятву адпомісці фашыстам, а жыхары горада паклалі жывыя кветкі.

У брацкай магіле ў г. Паставы пахавана медыцынская сястра яфрэйтар **Антаніна Міхайлаўна ЖАЛТЫШОВА**. Загінула яна 5 ліпеня 1944 г. на подступах да раённага цэнтра. У яе сумцы было пісьмо без адреса, якое медсястра напісала маці, але так і не адправіла. 6 ліпеня 1944 г. пісьмо выпадкова трапіла ў рукі жыхару

Паставаў Віктару Пятровічу Падгайскаму, які пасля вайны перадаў яго ў Пастаўскі райваенкамат. М.І.Маразюк доўгія гады вядзе пошуки сваякоў Антаніны, але пакуль ніхто не адгукнуўся на яго запыты.

З пісьма А.М.Жалтышовай да маці

«...Сейчас нахожусь в нескольких километрах от городишко Поставы. Под утро будем наступать. Фашистские гады сопротивляются. Но не долго им осталось издаватьсь над советскими людьми. Лично я отправила на тот свет за время войны 9 фрицев. А сколько спасла я от смерти наших родненьких бойцов и командиров.

Тяжело, страшно быть медсестрой на войне, но ты, мамочка, не волнуйся, все будет хорошо, самое страшное уже позади. Береги себя. Целую тебя, мамочка. Привет Игорю и всем нашим...

Антонина.»

Аляксей Іванавіч МАКАРЫЧАЎ таксама пахавалы ў брацкай магіле па вуліцы Чырвонаармейскай.

З успамінаў Пятра Антонавіча Чукіна, былога намесніка старшыні Пастаўскага райвыканкома па мабілізацыі рабочай сілы

Аднойчы я зайшоў у невялічкую Пастаўскую бальніцу. На жалезным ложку ўбачыў моцна пакалечанага чалавека. У яго была адарвана рука, ногі знаходзіліся ў гіпсе. З-пад бінту, накладзенага на грудзі, прасочвалася кроў. Гэта быў чырвонаармеец Аляксей Іванавіч Макарычай. Радавы баец паведаміў, што нарадзіўся ён у Курскай вобласці. На фронт трапіў ў пачатку 1942 г. Вызваляў ад гітлераўцаў гарады Віцебск, Полацк, Глыбокае.

І вось 5 ліпеня 1944 г. ён, наводчык гарматы, вёў на подступах да райцэнтра Паставы са сваім баявым разлікам агонь па адступающим ворагу. Нечакана ў іх гармату трапіў варожы снарад. Усе чырвонаармейцы загінулі, а яго пакалечанага, падабралі санітары і даставілі ў перасоўны шпіталь, а потым перадалі на лячэнне ў бальніцу. Пастаўская ўрачы рабілі ўсё магчымае, каб выратаваць байца, але вярнуць яго да жыцця не змаглі. У пачатку лютага 1945 г. Аляксей Іванавіч Макарычай памёр ад цяжкіх ран.

Анатолю Іванавічу ШАВЯЛЁВУ было 24 гады, калі абарвалася яго жыццё. Пра падзеі, што адбыліся ў тыя ліпеньскія дні, М.І.Маразюку паведамілі жыхары в. Лучай — сведкі тых падзеяў.

...Раніцай 5 ліпеня 1944 г. жыхары в. Лучай, якія туліліся у зямлянках, начулы на гаспадарчым двары стрэлы. З-за вугла мясцовага касцёла было бачна, як савецкі салдат на хаду расстрэльваў з аўтамата ўцякаўшых у напрамку возера фанысцкіх салдат.

Калі страляніна спынілася, вяскоўцы аспярожна падышлі да гаспадарчага двара і ўбачылі 8 забітых гітлераўцаў, а педалёка ад іх ляжаў нерухома чырвонаармеец. Вяскоўцы прынеслі яго ў зямлянку, але праз некалькі хвілін ён памёр. Неўзабавес да касцёла пад'ехаў матацыкл з двумя савецкімі разведчыкамі. Вяскоўцы паведамілі ім пра ўсё, што бачылі, і перадалі цела загінуўшага воіна. Хутка ў Лучай прыбыла вялікая група чырвонаармейцаў. Пад выстралы з аўтаматаў яны пахавалі свайго баявога таварыша. Пазней ён быў перапахаваны ў г.п. Варанаева ў брацкую магілу савецкіх воінаў і партызан.

Віктара Сяргеевіча РАБАВА, жыхара г. Паўлаўскі Пасад, ваенны лёс закінуў на Пастаўшчыну. Ішоў хлощу тады 19-ы год. За плячыма ўжо былі баявыя аперациі. У якіх ён вызначыўся і атрымаў ордэн Чырвонай Зоркі і медаль «За адвагу».

Камсорт часці, дзе служыў Віктар, старшы лейтэнант Зайцаў пісаў 9 студзеня 1944 г. маці Рабава: «Вы можаце ганарыцца сваім сынам. Будучы камандзірам процітанкавай гарматы, Віктар праявіў мужнасць і герайзм. Каля 50 фрыцаў знішчыў ён. Ад яго трапных выстралаў змоўклі 8 варожых кулямётаў і гармат...»

10 ліпеня 1944 г. група воінаў імкліва праследавала адступаючага ворага. Каля в. Мягуны Пастаўскага раёна завязаўся бой. Фашысты акружылі нашых воінаў. Байцы пад камандаваннем афіцэра Банчука арганізавалі кругавую абарону. Трапна страляў кулямёт старшага сяржанта Назорава. З процітанкавай гарматы ва ўпор вёў прыцэльны агонь Віктар Рабаў. Пяць разоў пры падтрымцы танкаў ішлі фашысты ў атаку, але кожны раз натыкаліся на моцны агонь савецкіх воінаў. Падаспейшыя на дапамогу падраздзяленні ўшчэнт разграмілі гітлераўцаў. За чатыры гадзіны бою



А.І.Шавялёў.

было знішчана каля 200 салдат і афіцэраў, шмат тэхнікі. У гэтым бai загінулі В.С.Рабаў і яго баявы таварыш Валеев. Пахаваны байцы ў в. Камаі ў брацкай магіле савецкіх воінаў і партызан. Падрабязнасці апошняга бою апісаў у пісьме да родных яго паплечнік Сяргей Сухенка: «Фашысты зноў пайшлі ў атаку. «Не, не возьмече!», — крыкнуў Віктар. Мы білі ворага ва ўпор з гарматы. А калі Віктара скасіла варожая куля, я адразу нават не зауважыў гэтага. Ен нават не крыкнуў, загінуў смерцю героя». 19 ліпеня 1944 г. В.С.Рабаў быў пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Славы III ступені.

Галіна Афанасьеўна СЯРГЕЕВА загінула 6 ліпеня 1944 г., ратуючы цяжка параненага камандзіра. Аbstавіны апошніх хвілін жыцця медсястры на ўсё жыццё запомніла Даната Вацлаваўна Пайк, жыхарка в. Гадуцішкі. Вось што яна расказала. «...У пачатку ліпеня 1944 г. я з хворым бацькам хавалася ад гітлераўцаў у падвале ў в. Крукі. Уцякаючы, карнікі палілі хаты, забівалі людзей. Каля ўзарванай партызанамі чыгункі фашисты сканцэнтравалі мноства аўтамашын. І тут з боку в. Камаі на ўзгорку з'явілася некалькі савецкіх танкаў, за імі ішла пяхота. Стралючы па ворагу, яны набліжаліся да вёскі. Неўзабаве каля чыгункі загарэліся дзве варожыя аўтамашыны. Фашысты пачалі адстрэльвацца. Я бачыла, як падалі нашы воіны, як каля іх завіхалася пад кулямі жанчына. А калі ўсё спіхла, яна з некалькімі чырвонаармейцамі прынесла на руках у вёску цяжка параненага афіцэра. Я і яшчэ трох вяскоўкі надышлі да іх. І як толькі медсястра пачала перавязваць рану камандзіру, варожая куля трапіла ў маладую дзяўчыну. З болем у сэрцы байцы пахавалі

каля дарогі сваю выратавальніцу, многія з іх плакалі. Развітваючыся, адзін з чырвонаармейцаў прасіў, каб мы даглядалі маўлку, што мы і рабілі».

Генерал Юшкевіч

Васіль Аляксандравіч Юшкевіч. Генерал-палкоўнік (1945). Нарадзіўся 28 лютага 1897 г. у г. Паставы. Закончыў курсы ўдасканалення вышэйшага начсоставу пры Ваеннаі акадэміі імя Фрунзе (1926 і 1928). З 1915 г. у арміі. Удзельнік 1-й сусветнай і грамадзянскай вайны, вайны ў Іспаніі ў 1936—1939 гг. У Вялікую Айчынную вайну ваяваў на Заходнім, Калінінскім, Паўночна-Заходнім і 2-м Прыбалтыскім франтах. Камандаваў 44-м корпусам, які ў чэрвені 1941 г. абараняў Мінск. У бітве пад Масквой камандаваў 31-й арміяй, якая ў снежні

Калі закончылася вайна, астанкі Г.А. Сяргеевай былі перапахаваны ў в. Камаі ў брацкую магілу савецкіх воінаў і партызан.

Шлях салдата

З успамінаў Мікалая Усцінавіча Лабуця, былога начальніка сувязі 65-га кавалерыйскага палка 32-й кавалерыйскай дывізіі, ураджэнца в. Пруднікі

У 1940 г. мяне прызвалі ў армію і на-
кіравалі ў Пензенскую вобласць у палка-
вую школу. Нас выпусцілі ў красавіку 1941.
Калі началася вайна, я апынуўся пад Го-
мелем. Мяне прызначылі намеснікам ка-
мандзіра ўзвода. У баі пад Рагачовам мяне
параніла ў жывот. Нашы хутка адступалі.
Неабходна было пераплываць Днепр.
Трапляць у палон мне вельмі не хацелася,
тому, перавязаўшы ручніком жывот, я
кінуўся ў воду. З сабой узяў самае неаб-
ходнае — процівагаз, куды наклаў даку-
менты, каб не намоклі. Ледзь дабраўся да
берага, доўга ляжаў. Да мяне падышоў афі-

цэр і спытаў, хто я і чаму адстаў. Я яшчэ
быў у прыгомнасці і паспей сказалъць, што
документы мае ў процівагазе. Мяне забралі
і адвезлі ў санітарны поезд. Апынуўся я ў
г. Ялец, дзе правёў амаль тры месяцы. По-
тым паскораным курсам за адзін год я
закончыў ваеннае вучылішча ў Табольску,
стаў лейтэнантам. Быў накіраваны пад
Харкаў у 65-ы полк 32-й кавалерыйскай
дывізіі першым памочнікам начштаба пал-
ка. У адным з цяжкіх баёў быў кантужаны.
Праз некаторы час полк перакінулі над
Сталінград. Я ўжо быў на пасадзе началь-
ніка сувязі палка. За ёсю вайну баі пад
Сталінградам былі самымі цяжкімі. Шмат
маіх аднашалчан засталося каля Мамаева
кургана. Потым полк рухаўся ў напрамку
Смаленска. На Віцебшчыне над станцыяй
Бычыха мяне цяжка параніла ў правую
нагу. У шпіталі ў г. Калінін мне нават ха-
целі яе ампутаваць, але я запярэчыў. Пра-
валаўся на шпітальным ложку тры месяцы,
потым амаль столькі правёў у шпіталі
у Маскве. Прыйехаў у свой полк (стаяў ён
пад Вялікім Лукам), прыйходжу па касты-
лях да камандзіра, а той і кажа: «Куды ж
я цябе з палкай дзену». Прапаноўваў ехаць
дадому, а я не мог, бо мае родныя мясціны
былі яшчэ пад акупантамі. Прызначылі



В.А.Юшкевіч.



М.У.Лабуць.

мяне камандаваць аўтатранспартам сувязі. Потым нас накіравалі пад Віцебск, а пазней — у Гродна. Загрузіўшы 25 машын, даехалі да часці. Праезджалі каля Пастаўшчыны раёна. Гэта быў ужо студзень 1945. Вельмі хацелася глянуць хоць краем вока на родныя мясціны, але я не парушыў праписання і паехаў далей да Гродна. Расказаў пра ўсё камандзіру, і той адпусціў мяне на 10 сутак дадому. Папярэдзіў, што на Пастаўшчыне і ўвогуле на Вілейшчыне ёсьць бандыцкія групы і авалязкова трэба браць зброю. Я так і зрабіў. Прыйехаў на станцыю Варапаева і ноччу пешшу пайшоў у Пруднікі. Яшчэ здалёк убачыў, што на месцы нашага дома пуста. Хаты навокал так-

сама былі спалены. Сэрца сціснулася, стала вельмі балюча. Перапіскі з роднымі я не меў, таму не ведаў пра іх лёс. Убачыў паблізу нейкі хлеў і накіраваўся да яго. Пастукаў, мне адчыніла жанчына, жонка майго старэйшага брата. Яна мяне не пазнала. А калі я назваў сябе, то яна нават спужала ся. Высветлілася, што год назад пра мяне сказаў, што я забіты, і мае родныя даўно ўжо мяне аплакваюць...

Пасля кароткага адпачынку я вярнуўся ў сваю часць. Перамогу сустрэў на Эльбе. На зваротным шляху ачышчалі тэрыторыю Польшчы ад рэшткаў фашысцкіх бандай. Дамоў вярнуўся ў снежні 1945 г.

Узнагарода знайшла воіна

Павел Яўстаф'евіч Анкудовіч свой першы бой прыняў лістам 1944 г. 29 ліпеня разам з многімі юнакамі, якія тады яшчэ і пораху не шлюхалі, ён выбіваў ворага з Ігналіны. А потым быў Біржай.

Асабліва цяжкі бой разгарэўся за Елгаву. Адборнія часці нямецкай арміі, хоць ужо і добра патрапаныя пад Ленінградам, зімайлі вузкую палоску сушы на Балтыцы. Адыходзіць ім не было куды. І яны стаялі насмерць. Цяжка выбіваць ворага ў такіх умовах.

Пасля артпадрыхтоўкі пайшлі нашы танкі, а за імі і аўтаматыкі. Прыйходзілася прачэсваць кожны падвал, змагацца за кожны паверх. У гарачыні бітвы не адразу і заўважыў Павел, што парапенены.

Салдаты пайшлі далей, а Паўлу прыйшлося легчы ў санбат. Хоць і не доўга знаходзіўся там, аднак ад сяброву крыху адстаў. А тыя павіншавалі яго з высокай уз-

нагародай. За герайзм, праяўлены пры вызваленні Елгавы, П.Я.Анкудовіч быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі. Пасля санбата пападае на 2-і Беларускі фронт.

Армія-вызваліцельніца گраміла ўжо ворага на зямлі Польшчы. Аб адважнасці воіна-беларуса сведчыць яшчэ адзін орден. За баі на Нарве Павел Яўстаф'евіч быў прадстаўлены да вышэйшай адзнакі салдацкай доблесці — ордэна Славы III ступені.

Так здарылася, што дзень перамогі сустрэў у шпіталі. 4 мая на адным з астраўвоў Балтыйскага мора каля Кёнігсберга ў адным з алошніх баёў ён зноў быў парапенены. І медаль «За адвагу» знайшоў воіна пасля вайны. Уручылі яго на Радзіме, у роднай в. Анкуды, куды пасля дэмабілізацыі вярнуўся салдат.

У.П.Паўлаў

Ён штурмаваў рэйхстаг

Пётр Пятровіч Бароўка парадзіўся ў в. Бараўкі Курапольскага сельсавета. У пачатку ліпеня 1944 г. пасля таго, як Пастаўшчына была вызвалена ад гітлераўскіх захопнікаў, васемнаццацігадовага юнака мабілізавалі ў Чырвоную армію. У гэты час нямецкая армія пад націскам савецкіх войскаў адступала на захад. Пайшоў на фронт і Пётр Бароўка.

Першае баявое хрышчэнне малады салдат атрымаў пры фарсіраванні Віслы ў баях за вызваленне Варшавы. А было гэта

так. Моцны буран заляпляў снегам стомленыя вочы байкоў. Узвод, у якім знаходзіўся і Пётр Бароўка, не дайшоўшы метраў 500 да назначанага рубяжа, залёг, прыціснуты моцным варожым агнём. Праз некалькі хвілін з нашага боку «загаварылі» кулямёты, адкрылі агонь «кацюшы», артылерыя.

Падняліся ў атаку стралкі. Мужна вёў сябе і пастаўскі юнак. Выдатны стралок Пётр Бароўка ў гэтым баі знішчыў да 30 фашысцкіх салдат і афіцэраў. Але варожая

куля не абмінула і Пятра. Яго цяжка падраніла. За герайзм і мужнасць, праяўленыя пры фарсіраванні Віслы і вызваленні Варшавы, баец стралковай роты Пётр Бароўка быў узнагароджаны ордэнам Славы III ступені.

Уперадзе яшчэ чакалі жорсткія бай. Радавы Пётр Бароўка дзейнічаў смела і ращуца. Прый фарсіраванні Одэра ён зноў вызначыўся, праявіўшы вялікі герайзм. У ліку першых баец пераправіўся цераз раку, знішчыў некалькі варожых афіцэраў і салдат, але зноў быў парапанены. За бай прый фарсіраванні Одэра ён атрымаў другую ўзнагароду — ордэн Славы II ступені.

Удзельнікі гістарычных парадаў

Ёсьць шадзеі, якія ніколі не сціраюцца ў памяці, залатымі літарамі ўпісваюцца ў гісторыю.

Такой падзеяй быў Парад Перамогі ў Маскве 24 чэрвеня 1945 г. Па Краснай плошчы, залігтай чырваниню сцягоў, прайшлі войскі арміі-вызваліцельніцы. Дзвесце байцоў-ветэранаў вайны пад барабанны бой кінулі да падножжа Маўзалея У.І.Леніна трафейныя сцягі гітлераўскіх войскаў.

Удзельнікам гэтага парада быў Сіланцій Яўстаф'евіч Зубкоў з в. Жвойрышки.

На вайсковую службу ён пайтоў у верасні 1940 г. Служыў у стралковым палку ў Курскай вобласці. Іх часць адразу ж перакінулу ў Беларусь. Ужо ў першыя дні ліпеня кулямётчык Сіланцій Зубкоў адбіваў варожыя атакі. Тут жа атрымаў і першае ранение.

Фарміравалася новая часць. Бралі ў яс добрахвотнікаў. Апынуўся ў яе складзе і Зубкоў. Вучыліся дыверсійнай навуцы, парашутнай справе. Спачатку Сіланцій Зубкоў і не ведаў, што хутка будзе закінуты ў тыл ворага. А здарылася менавіта так.

Дэсант быў выкінуты на тэрыторыі Лепельскага і Докшыцкага раёнаў. Камандзіра групы С.Зубкова і яшчэ чатырох дэсан-

Пасля другога ранення Пётр праляжаў у шпіталі месяц. Яшчэ не паспелі загаіцца раны, як ён просіцца на фронт, у родную роту. Ішлі бай за Берлін. П.Бароўка з баявымі сябрамі ачышчалі ад ворага дом за домам, квартал за кварталам, усё бліжэй падбіralіся да цэнтра фашысцкага логава — рэйхстага. 2 мая Пётр вёў свой апошні бой каля сцен рэйхстага.

Просты курапольскі хлопец прайшоў дарогамі вайны і смерці ад роднай Пастаўшчыны да Берліна, абараняў Радзіму ад ворага і перамог яго.

У.П.Паўлаў.

тнікаў сустрэлі партызаны. Пайшла аперацыя за аперацыяй. За 10 месяцаў, што група дзейнічала ў тыле ворага, дыверсанты знішчылі шмат варожых эшалонаў, за што С.Зубкоў атрымаў ордэн Чырвонага Сцяга.

Пасля вызвалення Беларусі мужны воін разам з сябрамі-аднапалчанамі рушыў далей на заход. Удзельнічаў у бітве за Кёнігсберг. Быў кантужаны.

А потым — загад камандавання. Сіланцій апынуўся пад Москвой, дзе праvodзілася падрыхтоўка да гістарычнага Парада Перамогі, удзельнікам якога і стаў.

Жыхар в. Паташня Алімпій Іларыёновіч Чувалаў таксама ўдзельнік гістарычнага парада, але не ў Маскве, а ў Берліне.

А.І.Чувалаў вайну пачаў у Беларусі, змагаўся на 1-м Беларускім фронце, вызваліў Варшаву, браў Берлін. Пасля капітуляцыі Германіі служыў па яе заходніх граніцах. Стаяў на варце ў час Нюрнбергскага працэсу.

У верасні 1945 г. удзельнічаў у парадзе саюзных войскаў. Праходзіў ён у раёне рэйхстага і Брандэнбургскіх варот. У ім прымалі ўдзел савецкая, амерыканскія, англійскія і французскія войскі.

У.П.Паўлаў.

Яны вярнуліся пераможцамі

На франтах Вялікай Айчыннай вайны і ў партызанах змагаліся з ворагам некалькі тысяч нашых землякоў. Многія з іх склалі свае галовы ў барацьбе з ворагам. Іх прозвішчы прыводзяцца ў раздзеле «Ахвяры вайны». У працэсе работы над гэтай кнігай раённая камісія імкнулася сабраць звесткі і назваць

на старонках хронікі імёны не толькі загінуўшых ці прapaўшых без вестак воінаў-землякоў, але і тых, хто вярнуўся ў родныя мясціны пераможцам. Спіс іх, падрыхтаваны паводле даных райваенкамата і матэрыялаў Пастаўскага краязнаўчага музея, прыводзіцца ніжэй. На жаль, пра паўнатаў яго гаварыць не да-

водзіца: занадта позна сталі складацца такія спісы. З-за напластавання ў часу і іншых абстравін далёка не ўсе нашы землякі-франтавікі змаглі трапіць сюды. Няхай выбачаюць нас ветэранны і іх родныя, калі яны не знайдуць у гэтым спісе знаёмых прозвітччаў.

Абалевіч Казімір Іванавіч, н. у 1923, в. Мечыславова, радавы, партызан.

Авін Міхаіл Антонавіч (1907—1994), в. Ярэва, радавы; медаль «За ўдзел у абарончай вайне 1939 г.».

Адамава Наталля Герасімаўна, н. у 1921, в. Навінкі.

Адамовіч Зіфрыд Міхайлавіч, н. у 1927.

Адамовіч Стратон Іпалітавіч (1926—1988), в. Барэйкі, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ст.

Алешка Франц Іванавіч (1913—1988), в. Ёдаўцы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За адвагу».

Аліхвер Іван Адольфавіч, н. у 1924, в. Белькі.

Аліхвер Іосіф Іосіфавіч (1920—1997), г. Маладзечна, радавы, стралок.

Аліхвер Мітрафан Іванавіч, н. у 1920, в. Аліхверы, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».¹

Аліхвер Сцяпан Васільевіч (?—1965), в. Аліхверы.

Аліхвер Уладзімір Фёдаравіч (1904—1990), в. Полава, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Аліхвер Усцін Антонавіч (?—1984), в. Вайцяхі.

Аліхвер Ягор Антонавіч, н. у 1928, в. Галбяя.

Альсевіч Віктар Лявонавіч (1926—1992), в. Ласіца, сяржант, тэлефаніст; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Альсевіч Віктар Восіпавіч (1915—1991) в. Шчоткі, радавы, ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Альсевіч Уладзімір Аляксандравіч (1921—1991), в. Шчоткі, радавы, стралок, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Альхімовіч Іосіф Ігнатавіч (1913—1992), г. Валка, Латвія, радавы, сапёр; ордэн

Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Аляксеев Павел Аляксеевіч, н. у 1911, в. Шыбіна Любышціскага р-на Наўгародскай вобл., партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Амбразевіч Мар'ян Ксаверавіч, н. у 1908, в. Ярэва, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Амельяніновіч Міхаіл Аляксандравіч, н. у 1920, в. Гулі Мядзельскага р-на, партызан.

Амельяніновіч Таццяна Іванаўна, н. у 1920, в. Крулішкі, сувязная; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Ананіч Франц Ігнатавіч, н. у 1922, в. Завуголле Крывіцкага р-на, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Андрон Іван Уладзіміравіч, н. у 1917, в. Тэклінаполь, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Андрон Мікалай Раманавіч (1909—1998), ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Андрон Рыгор Яўстаф'евіч (1919—1993), в. Цепылава, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Андрон Яўстафій Мікалаевіч (1912—2001), в. Русіны, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Андрэйчык Іван Аляксандравіч, н. у 1917; медаль «За перамогу над Германіяй».

Андрэйчык Іван Канстанцінавіч, н. у 1919, в. Пятровічы, партызан, з лістапада 1944 г. у дзеючай арміі; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Андрэйчык Мікалай Васільевіч (1916—1992), в. Ласіца, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За баявыя заслугі».

Андрэйчык Ніна Пятроўна, н. у 1921, в. Бондарава Расонскага р-на, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявыя заслугі».

Андрэйчык Яраслаў Ігнатавіч (1926—1993), в. Рымкі, яфрэйтар, аўтаматчык; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны I ступені, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

¹ Тут і далей назва медаля «За перамогу над Германіяй у Вілікай Айчыннай вайне 1941—1945 гг.» падаецца скорочана.



М.А.Асяненка.

Аніська Іосіф Вікенцьевіч, н. у 1923, Браслаускі р-н, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Анішчук Захар Макаравіч (1915—1989), с. Шыбеннае, Украіна, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Анкудовіч Міхайл Міхайлавіч, н. у 1915, в. Дзядзенкі Дольныя, партызан, з ліпеня 1944 у дзеючай армії; ордэны Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Анкудовіч Павел Яўстаф'евіч, п. у 1923, в. Анкуды, радавы, стралок; ордэны Чырвонай Зоркі, Славы I ступені, Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Антаневіч Якаў Вікенцьевіч (1907—1985), в. Кавалі.

Антух Аляксандр Аляксандравіч, н. у 1918, в. Рамелькі; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Антух Іосіф Міхайлавіч, н. у 1920, в. Рамелькі, радавы, стралок.

Аптух Мікалай Канстанцінавіч (1914—?), г. Паставы, сяржант, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Антух Мікалай Мікалаевіч, н. у 1922; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За баявую заслугі», «За ўзяцце Будапешта», «За ўзяцце Вены».

Антух Нікадзім Валяр'янавіч (1922—1993), в. Заброддзе, радавы.

Антух Уладзімір Іванавіч (1907—1990), в. Бараўкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Апалька Міхайл Ігнатавіч (1914—1993), в. Перавознікі, радавы; ордэны Чыр-

вонай Зоркі, Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Апрышчанка Гаўрыл Андрэевіч (1914—1986), в. Шышкіна, Украіна; ордэн Чырвонай Зоркі, медаль «За перамогу над Германіяй».

Аржанікава Еўдакія Іванаўна, н. у 1921, партызанка, сувязная; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За баявую заслугі».

Архіпаў Уладзімір Міхайлавіч, н. у 1925, в. Гультаеўка Манастырскага р-на Смаленскай вобл., радавы.

Арцем'еў Сямён Пятровіч, н. у 1926, в. Альцы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Арцюх Іосіф Еўдакімавіч (1921—?), в. Кузьмічы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявую заслугі».

Асташанка Марыя Кірылаўна, н. у 1922, сяржант; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За баявую заслугі».

Астравух Вацлаў Адольфавіч (1917—1999), в. Венглішкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Асяненка Васіль Мікалаевіч, н. у 1920, в. Рамелькі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Асяненка Іван Мікалаевіч, н. у 1921, в. Кашыцы, партызан.

Асяненка Мікалай Аляксандравіч (1921—1978), в. Рамелькі, партызан, медаль «За перамогу над Германіяй».

Асяненка Мікалай Юльянавіч (1922—?), сяржант, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Асяненка Палікарп Анатольевіч, н. у 1922, в. Ліпнікі, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявую заслугі».

Атвалка Яфім Іванавіч, в. Кашыцы, медалі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Аўдзееў Іван Іванавіч, н. у 1922; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявую заслугі».

Аўдзей Людміла Юльяннаўна, н. у 1928, в. Прудок Бешанковіцкага р-на Віцебскай вобл.; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Аўдзін Іван Рыгоравіч, н. у 1915; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Вены», «За перамогу над Германіяй».

Аўдошчанка Фёдар Рыгоравіч (1923—1992), в. Вялікія Дольцы Ушацкага р-на Віцебскай вобл., радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Аўлас Ганна Канстанцінаўна, н. у 1913, в. Ліпнікі, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Аўлас Мікалай Іосіфавіч, н. у 1910, в. Ліпнікі, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.

Аўсюк Альберт Люцыянавіч, н. у 1922, в. Карабаніха, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Аўсянікаў Іван Мацвеевіч (1925—1997), лейтэнант, в. Старахмелевая Белгародскай вобл.; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Ашчэпкаў Віктар Іванавіч, н. у 1922, в. Раёўка, Башкірыя, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Ашыхмін Якаў Іванавіч, капітан; ордэны Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалі.

Бабровіч Баляслаў Міхайлавіч (1908—?), в. Жарсцвянка, партызан; медаль «За перамогу над Германіяй».

Баброўка Мікалай Іосіфавіч, н. у 1927, в. Глодава, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Багін Мікалай Дэмітрыевіч, н. у 1914; ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней, медалі «За абарону Масквы», «За абарону Сталінграда», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Байдамінаў Анатоль Рыгоравіч, н. у 1926; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».


Бакуновіч Мікалай Міхайлавіч (1910—1994), в. Звяркі Беластоцкай вобл., сувязны; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Балай Ананій Ільіч, н. у 1906, в. Мядзелка, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Балай Сяргей Міхайлавіч (1917—1987), в. Мядзелка, радавы, кулямётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».



Г.К.Аўлас.



М.І.Аўлас.



Я.І.Ашыхмін.

Балаш Антон Іванавіч, н. у 1926, в. Вярэнкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Балобан Мікалай Аляксандравіч (1902—1996), в. Скарпаўцы, радавы, стралок.

Балошка Васіль Іванавіч, н. у 1923, в. Дашкі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За баявыя заслугі».

Балошка Канстанцін Аляксандравіч (1919—1988), в. Забалацце, радавы, стралок.


Бальшакоў Васіль Феафанавіч, н. у 1918, в. Дылдзіна, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны», «За перамогу над Германіяй».

Баравік Арсеній Іосіфавіч (1923—1997), в. Ласкія, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За адвагу».

Баравы Страфан Рыгоравіч (1921—?), г. Паставы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Барадзін Павел Агеевіч, кавалер трох ордэнаў Чырвонага Сцяга.

Баранаў Вячаслаў Рыгоравіч (1911—1998), г. Астрахань, лейтэнант; ордэн Ай-



П. А. Барадзін.



М. К. Бароўка.

чынай вайны I ступені, медалі «За ўзяцце Будапешта», «За ўзяцце Вены», «За баявяя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Бараноўскі Адольф Іосіфавіч (1921—1992), в. Дашкі, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Бараноўскі Віталь Францавіч (?—2000), стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Бараноўскі Іван Паўлавіч, н. у 1918, в. Кейзікі, радавы, зенітчык; медаль «За перамогу над Германіяй».

Бараноўскі Іосіф Сігізмундавіч (1916—1994), в. Харкі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Баранскі Мікалай Васільевіч, н. у 1928, в. Андрэйкі Мядзельскага р-на, сапёр.

Бародзіч Вячаслаў Паўлавіч, н. у Мядзельскім р-не; ордэн Славы III ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Бароўка Аляксандр Міхайлавіч, н. у 1923, в. Весялуха, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Бароўка Аркадзь Анатольевіч (1918—1988), в. Перавознікі, радавы, танкіст; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Бароўка Аркадзь Георгіевіч (1911—1995), в. Бараўкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Бароўка Арсеній Антонавіч, н. у 1921, в. Андроны, партызан, з верасня 1944 у дзеючай арміі, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Бароўка Архіп Пятровіч, н. у 1925, в. Андроны, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Бароўка Вячаслаў Міхайлавіч (1918—1995), в. Бараўкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Бароўка Герасім Антонавіч (1923—1991), в. Перавознікі, радавы, стралок.

Бароўка Мікалай Канстанцінавіч, ордэны Чырвонай Зоркі, Славы III ступені, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Бароўка Мікалай Сцяпанавіч (1919—1997), в. Бараўкі, партызан, з верасня 1944 у дзеючай арміі; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За адвагу».

Баршчэўскі Мітрафан Ігнатавіч (1921—1989), в. Васілеўшчына, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявяя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Барыла Вікенцій Іосіфавіч, н. у 1923, в. Дунілавічы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Баслык Пётр Калістратавіч (1916—2001), в. Міхнічы Мінскай вобл., стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Белавус Іван Паўлавіч (1912—1990), в. Рамашкавічы, радавы, стралок.

Белік Павел Фёдаравіч, н. у 1919, камандзір стралковага аддзялення; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За ўзяцце Берліна».

Бельскі Іван Фердзінандавіч (1909—?), ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Бельчанка Васіль Афрамеевіч, н. у 1928, в. Скварцова, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Беспаленаў Мацвей Архіпавіч, н. у 1927, в. Скварцова, партызан; медаль «За перамогу над Германіяй».

Блашкевіч Антон Антонавіч, н. у 1923, г. Паставы, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны», «За перамогу над Германіяй».

Бобрык Пётр Мікалаевіч, н. у 1927, г. Ленінград, партызан; ордэны Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявяя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Болт Генадзь Міхайлавіч, н. у 1925, в. Піскуны, партызан, з ліпеня 1944 у дзеючай армії.

Болт Уладзімір Уладзіміравіч (1921 – 1992), в. Пятровічы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Болт Фёдар Фёдаравіч, н. у 1921, в. Гута, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Борыс Васіль Іосіфавіч, н. у 1919, в. Шыркі, партызан, са жніўня 1944 у дзеючай армії, стралок; ордэны Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступені, медаль «За вызваленне Варшавы».

Бразоўскі Станіслаў Баніфатавіч (1921 – 1990), в. Камаі, радавы, стралок.

Бруйко Часлаў Вацлававіч, н. у 1919, в. Казуліна, радавы, мінамётчык.

Брызгалава Ганна Акімаўна, н. у 1921, в. Бярозаўка Віцебскай вобл., партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «Партызану Айчыннай вайпы» II ступені.

Брэскі Іван Іванавіч (1912 – 1989), в. Алашкі, партызан, з ліпеня 1944 у дзеючай армії; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Брэскі Іосіф Іосіфавіч (1913 – 1992), в. Мельніца, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Брэскі Мікалай Пятровіч, н. у 1915, в. Невядомшчына, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За адвагу».

Брэскі Міхаіл Лукіч (1908 – 1989), г. Ленінград, партызан, са студзеня 1945 у дзеючай армії, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені (два), медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Брэскі Сяргей Анатольевіч, н. у 1908, стралок.

Брэскі Уладзімір Лук'янавіч (1915 – 1990), в. Белькі, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Будзіч Аляксандар Пятровіч (1927 – 1980), в. Заўлічча, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Будзіч Іван Феліксавіч (1921 – 1990), в. Будзічы Докшыцкага р-на, радавы, артылерыст; ордэн Айчыннай вайпы II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Будзько Уладзімір Міхайлавіч (1924 – 1996), в. Старыя Габы Мядзельскага р-на, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Буйко Аляксандар Андрэевіч, н. у 1921, в. Вязаўшчына, радавы; ордэн Айчыннай

войны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Буйко Віктар Антонавіч (1923 – 1993), в. Грудзава, радавы, зенітчык.

Буката Іван Мартынавіч (1915 – 1985), в. Курылавічы, радавы, артылерыст; медаль «За перамогу над Германіяй».

Букаў Фёдар Тарасавіч (1925 – 1990), в. Абідавічы Быхаўскага р-на, яфрэйтар, сапёр; ордэны Чырвонай Зоркі, Славы II і III ступеней, Айчыннай вайны II ступені (два).

Булавінцаў Іван Мікалаевіч (1926 – 1988), в. Быкаўка, радавы; ордэны Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Бульбяноў Аляксандар Васільевіч (1923 – 1997), в. Ражнова Расонскага р-на, капітан, з красавіка 1942 у партызанах; ордэн Леніна, Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Бункевіч Іван Іпалітавіч, н. у 1927, радавы, стралок.

Бурэц Міхаіл Андрэевіч, н. у 1916, в. Аседкі, ст. сяржант, з ліпеня 1942 у партызанах, палітрук; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Буткевіч Марыя Фамінічна, п. у 1921, в. Самасадкі Суражскага р-на, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Буцька Віктар Антонавіч, н. у 1923, в. Оцкавічы, радавы, матацикліст; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Бучаль Антон Казіміравіч (1910 – 1989), в. Дзяўгуны, радавы, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Бучаль Альбін Габрыелевіч, н. у 1923, в. Ёцішкі.

Быканава Пётр Маркелавіч, н. у 1926, Стаярапольскі край, мал. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Быкаў Аляксей Піліпавіч (1908 – 1992), в. Пользіна, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Быкаў Арцём Лявоньевіч, н. у 1914, в. Навінкі.

Бяэручка Пётр Баліслававіч, н. у 1918, в. Мягуны, кулямётчык.

Бяленка Іван Яўціхіевіч, н. у 1926, сувязіст; ордэн Айчыннай вайны II ступені,



Ю.Б. Вайцяховіч.



І.Ц. Валаховіч.

медалі «За адвагу» (два), «За ўзяцце Вены», «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».

Бялецкі Віктар Іванавіч, н. у 1926, х. Бейсукок Краснадарскага краю, танкіст; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За адвагу».

Бялова Валянціна Міхайлаўна, н. у 1925, радавая, сапёр; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За абарону Ленінграда».

Бялоў Васіль Паўлавіч, н. у 1925, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Бяляўскі Фёдар Трафімавіч (1920—1993), в. Дубрава, радавы, артылерыст; медаль «За перамогу над Германіяй».

Вайткевіч Браніслаў Калікставіч (1910—1998), в. Мазурына, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Вайцюлян Страфан Іосіфавіч (1916—1995), в. Шынаўшчына, радавы.

Вайцяховіч Віктар Віктаравіч, н. у 1920, в. Сакуны, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Вайцяховіч Франц Вікенцьевіч, н. у 1924, яфрэйтар; медаль «За перамогу над Германіяй».

Вайцяховіч Юльян Баляслававіч (1905—1994), в. Каміна Лепельскага р-на, радавы; медалі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга».

Валаховіч Ігнацій Цярэнцьевіч, падпалькоўнік; ордэны Чырвонага Сцяга (два), Айчыннай вайны I (два) і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалі «За абарону Каўказа», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Валодзька Альфонс Уладзіміравіч, н. у 1926, в. Камень Лепельскага р-на, радавы, сувязіст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу» (два).

Валодзька Юзэфа Міхайлаўна, н. у 1901, в. Селішча Ушацкага р-на, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Валуевіч Вітольд Іванавіч (1919—1992), в. Вялікае Сяло Астрэвецкага р-на Гродзенскай вобл., радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Вальмус Браніслаў Пятровіч.

Ванін Анатоль Цімафеевіч, н. у 1924, в. Баравіцы Пскоўскай вобл., ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй», польская ўзнагарода.

Варабей Аляксандр Мікалаевіч, н. у 1925, в. Небыта Гомельскай вобл., ст. сяржант; ордэны Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені.

Варанец Аркадзь Іларыёнавіч, н. у 1921, в. Сліжова, партызан, з верасня 1944 у дзеючай арміі, кулямётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны».

Варанец Іосіф Іосіфавіч, н. у 1926, в. Агароднікі, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Варанько Мікалай Антонавіч, н. у 1924, в. Харкі, радавы, мінамётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Вараапаеў Максім Міронавіч (1918—1995), в. Янавічы Віцебскага р-на, маёр; ордэны Чырвонай Зоркі (два), Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За абарону Каўказа», «За перамогу над Германіяй».

Варашкевіч Антон Іосіфавіч (1925—1997), мінамётчык, медаль «За перамогу над Германіяй».

Варнела Антон Іванавіч, н. у 1912, в. Гіруці, сяржант, ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Варнела Таццяна Іванаўна, н. у 1923, в. Крулішкі былага Свірскага р-на, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Варнела Яраслаў Аўгусцінавіч (1919—1996), в. Саболкі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За ўзяцце Берліна».

Васілеўскі Міхаіл Андрэевіч (1907—1990), в. Лазовікі, радавы, стралок.

Васілеўскі Серафім Іпалітавіч (1909—?), в. Рудае, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Васільева Марыя Восіпаўна, н. у 1919 г., сяржант, медсястра; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Васільеў Лазар Васільевіч (1926—1985), в. Навасёлкі, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Васільеў Мядодзій Яўстаф'евіч, (1909—1972), в. Вінаграды Міёрскага р-на, радавы; ордэн Чырвонай Зоркі.

Васільеў Сяргей Захаравіч (1913—1999), с. Тарапец Цвярской вобл., мал. лейтэнант; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Васюковіч Вера Піліпаўна, н. у 1919, в. Антонаўка Аршанскага р-на, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Васюковіч Іван Фёдаравіч, н. у 1912, в. Атрубок Докшыцкага р-на, партызан, палітрук узвода; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Васюковіч Міхаіл Сцяпанавіч (?—1985), в. Белькі, радавы.

Васюковіч Пётр Мікалаевіч (1926—1992), в. Вялікая Агальніца Шаркаўшчынскага р-на, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Васюковіч Фёдар Уладзіміравіч, н. у 1924, в. Белькі, партызан, са жніўня 1944 у дзеючай арміі; медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».


Вашкінель Станіслаў Альбінавіч (1911—1981), в. Палессе, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Вашчанка Аркадзь Максімавіч, н. у 1923, в. Верасе, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.


Вашчанка Барыс Васільевіч, н. у 1923, старшина; ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі (два), медалі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За вызваленне Прагі», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».



М.М.Варапаеў.



М.Я.Васільеў.



У.М.Вількін.

Вежнавец Савелій Цімафеевіч, н. у 1912, Гомельская вобл., старшина, дэсантнік; ордэн Чырвонай Зоркі.

Вештарт Альбін Паўлавіч (1909—1988), в. Шыцкі Мядзельскага р-на, артылерыст; медаль «За адвагу».

Віклук Аляксей Пятровіч, н. у 1926, в. Явараўка, Украіна, сувязіст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Вілейта Вітольд Казіміравіч, н. у 1924.

Вількін Уладзімір Мікалаевіч.

Вінаградава Ядвіга Іванаўна, н. у 1926, в. Ляснікі Мінскай вобл., партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Вінаградаў Уладзімір Прохаравіч (1915—1990), в. Шаракіна Смаленскай вобл., ст. сяржант; ордэны Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.

Вінік Мікалай Антонавіч, н. у 1918, в. Лазовікі, партызан.



I.I. Гайбовіч.



A.P. Галаўко.

Вінікаў Барыс Елісеевіч, н. у 1912, г.п. Краснаполле Краснапольскага р-на, радавы, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Віцько Арсеній Аляксандравіч (1920—1991), в. Сіўцы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Волкаў Міхаіл Кірылавіч (1912—1993), в. Падзісеннікі, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Волчанка Пётр Васільевіч, н. у 1925, г. Варажба Сумскай вобл., Україна, сяржант, танкіст.

Ворахава Дар'я Ільінічна (1914—?), партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Воўк Іван Мацвеевіч, н. у 1914, в. Луцк-Казлоўскі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Воўк Калікст Паўлавіч (1926—?), в. Дзядзенкі Дольныя, радавы, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За адвагу».

Воўк Мікалай Аляксандравіч (1923—1989), в. Ваўкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Воўк (Масейка) Ніна Якаўлеўна (1909—1996), в. Сарочына, сувязная.

Вырвіч Раман Валер'евіч (1925—1996), в. Гаўрылавічы, радавы, стралок; медалі «За адвагу», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Вырвіч Уладзімір Браніслававіч (1915—1992), в. Гаўрылавічы, радавы, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Вырвіч Эдмунд Іванавіч (1895—1969), в. Круткі, гв. радавы, стралок.

Вялюга Міхail Сцяпанавіч, н. у 1925, в. Пуканаўка Полацкага р-на, партызан, з лютага 1945 у дзеючай армії, стралок; ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней, медаль «За перамогу над Германіяй».

Вярбіцкі Франц Адольфавіч, н. у 1921, в. Норкавічы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Вярцінскі Мечыслаў Станіслававіч (1914—1988), в. Вярцінскія, радавы, артылерыст.

Вярцінскі Мікалай Аляксандравіч (1920—1988), в. Верачеі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Гайбовіч Іван Іgnatavіch, н. у 1926, в. Аляхнішкі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Гайдукевіч Іван Сігізмундавіч, н. у 1909, в. Лучай, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Галабудзін Іван Іванавіч (1922—1989), в. Вялікі Сняжатак, яфрэйтар; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Японіяй».

Галаўко Андрэй Пятровіч (1923—1999), в. Міськія, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Галаўко Аркадзь Рыгоравіч, н. у 1920, в. Міськія, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Галаўко Ігнацій Аляксееўіч (1911—1989), в. Бодвіны, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Галаўко Міхаіл Данілавіч, н. у 1922, в. Міськія, партызан, са студзеня 1944 у дзеючай армії, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Галаўко Павел Пятровіч, н. у 1927, в. Міськія, радавы, сапёр; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Галаўко Уладзімір Ільіч, н. у 1924, в. Барапавічы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Галаўко Усевалад Рыгоравіч, н. у 1925, радыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Галаўко Якаў Мікалаевіч, н. у 1914, в. Міськія, партызан, са жніўня 1944 у дзеючай армії, радавы; ордэны Славы III ступені, Айчыннай вайны, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Галаўко Яўстафій Мікалаевіч, н. у 1911, в. Міськія, партызан, сувязны; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Галімскі Пётр Баліслававіч (1922—1996), в. Рубеж, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Гантоўнік Майсей Часлававіч (1921—1993), г.п. Відзы Браслаўскага р-на, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Гапон Іван Рыгоравіч (1908—1992), в. Чорнае, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Гарамза Міхаіл Міхайлавіч, н. у 1919, в. Жарцы, пехацінец.

Гарачкін Пётр Паўлавіч, н. у 1921, в. Камчані Мядзельскага р-на, партызан, з ліпеня 1944 у дзеючай арміі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявую заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Гарбунова Ганна Фядотаўна, н. у 1925, в. Слабада, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Гарбунова Фаіна Кірылаўна (1927—1998), в. Малыя Шпакі, партызанка.

Гарнаева Ганна Сямёнаўна, н. у 1922, в. Сліжова, партызанка; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Гарнаеў Васіль Васільевіч, н. у 1919 у Саратаўскай вобл.; ордэн Чырвонага Сцяга, медалі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».

Гарошка Мікалай Мікалаевіч (1925—1980), в. Саковічы Мінскай вобл., радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Гарус Аляксандр Аляксандравіч (1923—1991), в. Васілеўшчына, радавы, міна-мётчык; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Гарус Мяфодзій Іосіфавіч, н. у 1914, в. Харкі, радавы, артылерыст; медалі «За адвагу», «За баявую заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Гарэль Зінаіда Казіміраўна (1914—2000), Мінск, партызанка; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».

Гашчанка Дзіянісій Іосіфавіч (1916—1998), в. Апідамы, радавы, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».



В.В.Гарнаеў.



В.В.Гедроец.

Гваздзеўскі Францішак Вацлававіч, н. у 1923.

Гвоздзеў Іван Іванавіч, н. у 1911, в. Качанішкі, радавы, стралок; медаль «За Перамогу над Германіяй».

Гедрайц Віталій Рыгоравіч, н. у 1922, в. Касцяні, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Гедроец Васіль Васільевіч (1919—?), в. Бараўкі, старшина, танкіст; ордэны Чырвонай Зоркі, Славы III ступені, Айчыннай вайны I і II ступеней.

Гедроец Дэмітрый Рыгоравіч, н. у 1919, в. Касцяні, радавы, стралок; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны I ступені, медаль «За Перамогу над Германіяй».

Гедроец Уладзімір Мікітавіч (1922—1990), в. Касцяні, радавы, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Гейбовіч Іван Ігнатавіч, н. у 1926, в. Аляхнішкі, радавы, стралок.


Гендэль Шнээр Рахмелевіч, н. у 1925, г. Паставы, партызан, з 1944 у дзеючай арміі, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Герасімаў Васіль Аляксандравіч (1925—1980), радавы, стралок; ордэны Чырвонай Зоркі, Славы II ступені, медалі «За баявую заслугі», «За адвагу» (два).

Германовіч Франц Вікенцьевіч, н. у 1920, в. Свідна, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Гецьман Іван Васільевіч, н. у 1925, сяржант; ордэны Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалі «За баявую заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Гіль Антон Станіслававіч, н. у 1910, в. Чорны Бор Смаргонскага р-на, радавы;



В.С.Гіль.

медаль «За перамогу над Германіяй», польскія ўзнагароды.

Гіль Васіль Сцяпанавіч (? — 1975), в. Кашыцы; медалі «За баявныя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Гіль Павел Арэф'евіч (1922 — 1990), в. Кашыцы, сяржант; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За баявныя заслугі».

Гіль Пётр Васільевіч, в. Кашыцы, радавы, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Гіль Пётр Максімавіч, в. Кашыцы, кулямётчык; медаль «За перамогу над Германіяй».

Гіль Уладзімір Гаўрылавіч (1923 — 1997), партызан, потым на фронце; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Гіль Уладзімір Пятровіч, н. у 1923, в. Логавінцы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Гіль Юльян Максімавіч, в. Кашыцы, радавы, стралок.

Гінтафт Люцыян Міхайлавіч, н. у 1923, в. Рацкова Глыбоцкага р-на, партызан, з ліпеня 1944 у дзеючай арміі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».

Гінько Алена Адольфаўна, н. у 1923, в. Пятровічы, партызанка, сувязная; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Гінько Аляксандр Антонавіч (1916 — 2000), в. Старыца, радавы, стралок.

Гінько Антон Канстанцінавіч, н. у 1923.

Гінько Вікенцій Антонавіч, н. у 1925, в. Рудас.

Гінько Іван Іналітавіч, н. у 1922, в. Чашуны, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Гінько Іосіф Аляксандравіч, н. у 1919, в. Пятровічы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Гінько Іосіф Антонавіч (? — 1998), в. Дубрава, радавы.

Гінько Пётр Станіслававіч (1916 — ?), радавы; медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Гінько Уладзімір Станіслававіч (1903 — 1989), в. Дубрава, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Гінько Усцін Усцінавіч (1925 — 1993), в. Шымукоўшчына, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені (два), медаль «За перамогу над Германіяй».

Гінько Яўстафій Іванавіч (1922 — 1998), в. Чашуны, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За ўзяцце Вены».

Гладковіч Іосіф Іванавіч (1910 — 1991), в. Русіны, радавы, зенітчык; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Глазко Іван Барысавіч, н. у 1920, г.п. Бягомль Віцебскай вобл., лейтэнант, марак; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявныя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».

Глазкова Валянціна Міхайлаўна, н. у 1921, Смаленская вобл., яфрэйтар, саніструктар; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Глебка Уладзімір Васільевіч, н. у 1921, в. Сушыца Полацкага р-на, партызан.

Голік Ганна Мікалаеўна (1922 — 1991), в. Старая Клетня, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Голубеў Аляксандр Фёдаравіч, н. у 1918 у Расонскім р-не, партызан, з 1944 у дзеючай армії; ордэны Славы II і III ступеней, медалі.

Голубеў Мікалай Іванавіч, н. у 1921, маставік пантоннага батальёна; ордэны Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За баявныя заслугі».

Гродзь Андрэй Уладзіміравіч, н. у 1921, в. Пятрагі, сяржант, артылерыст; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны I ступені, медаль «За баявныя заслугі».

Гродзь Вацлаў Уладзіміравіч, н. у 1916, в. Малыцкі Мінскай вобл.; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За адвагу».

Грудзэу Мікалай Амбрасавіч, н. у 1925, капітан; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Грыбко Эдуард Альбінавіч, н. у 1923, в. Чорнае, мал. сяржант, мінамётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, польскія медалі.

Грынько Дамітрый Эраставіч (1924 – 1989), в. Васіліны, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Грынько Мікалай Мікалаевіч (1924 – 1994), в. Васіліны, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Гуль Аляксандр Аляксандравіч (1917 – 1996), в. Сіўцы, радавы.

Гуль Аляксей Іванавіч (1891 – 1994), в. Сіўцы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За ўзяцце Кёнігсберга».

Гуль Іван Антонавіч (1908 – 1994), в. Сіўцы, сяржант; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Гулько Уладзімір Уладзіміравіч (1921 – 2000), в. Рабізы Шаркаўшчынскага р-на, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Гунько Іван Іосіфавіч, н. у 1913, партызан, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Гусакоў Іван Рыгоравіч (1902 – 1994), в. Одрына Карабэўскага р-на, радавы, артылерыст; медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Гутар Алег Антонавіч (1924 – 1987), в. Кулакова, партызан, стралок, камандзір аддзялення; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу» (два), «Партызану Айчыннай вайны», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Гутар Аіфім Антонавіч, н. у 1922, в. Юнькі, радавы, медаль «За перамогу над Германіяй».

Гутар Віталій Аляксандравіч (1922 – 2000), камандзір аддзялення; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Гутар Ніна Уладзіміраўна, н. у 1925, в. Фалькава, партызанка; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».



А.Ф.Голубев.

Дабракова Раіса Сцяпанаўна, н. у 1920, х. Апухева Цвярской вобл., партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Дабракоў Мікалай Кузьміч (1917 – 1988), в. Плаўнік Чашніцкага р-на, партызан, з красавіка 1945 у дзеючай арміі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу» (два), «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Давідовіч Андрэй Андрэевіч (1921 – 1990), в. Біюці, радавы, зенітчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Давідоўскі Аляксандр Юльянавіч, н. у 1925, в. Белая Лужа, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Данасевіч Яўген Казіміравіч (1926 – 1991), в. Забалацце, партызан, са жніўня 1944 у дзеючай арміі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі» (два), «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.

Данілава Вольга Іванаўна, н. у 1921, партызанка, ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Дань Леанід Паліётавіч (1918 – 1990), в. Захараўшчына, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Дарошка Бернард Піліпавіч, н. у 1926, в. Дзядзенкі Дольныя, партызан, са снежня 1944 у дзеючай арміі; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Даткевіч Іван Іванавіч (1922 – 1994), в. Борысы Мядзельскага р-на, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».



Л.Э.Дзейніс.

Даўгель Іосіф Вікенцьевіч (1923—1997), в. Коўзаны, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Даўжук Іосіф Іосіфавіч (1925—1990), в. Міцкяны, яфрэйтар; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Дашкевіч Віктар Іванавіч, н. у 1917, г. Віцебск, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, польскі медаль.

Дзевятоўская Варвара Герасімаўна, н. у 1917, г.п. Варапаева, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Дзевятоўскі Анатоль Іосіфавіч (1923—1996), в. Васілеўшчына, мал. сяржант; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Дзевятоўскі Васіль Сямёновіч, н. у 1915, в. Васілеўшчына, радавы, кулямётчык; ордэны Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Дзегцяронак Аляксей Андрэевіч (1924—1993), в. Старадубка Лоеўскага р-на, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Дзейніс Людміла Эдуардаўна (1924—2000), санінструктор; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Дземідовіч Антон Пятровіч (1907—1985), в. Заўлічча, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Дзёмін Сцяпан Андрэевіч, н. у 1916, в. Балымава Брасаўскага р-на Бранскай вобл., мал. лейтэнант; ордэны Леніна, Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «Партызану

Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Дзёміна Кацярына Міронаўна (1924—1998), в. Баршчаватка, партызанка; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Дзэравянка Аляксандр Іванавіч (1909—1981), в. Юнькі, радавы.

Дзэравянка Мікалай Валяр'янавіч (1918—1998), в. Крыўка, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Дзэравянка Сяргей Валяр'янавіч, н. у 1920, в. Крыўка, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Дзеўгуць Альфонс Сільвестравіч (1907—1986), в. Норкавічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Дзеўгуць Франц Аляксандравіч, н. у 1925, в. Мольдзевічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Дзікая Таццяна Ануфрыеўна, н. у 1924, в. Кушлікі, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Дзіковіч Ганна Міхайлаўна, н. у 1902, в. Чарэмушнікі, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Дзіковіч Данат Філіповіч (?—2001), в. Барэйкі, радавы, медаль «За перамогу над Германіяй».

Дзіковіч Іван Антонавіч (1913—1988), в. Казімерцы, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Дзіковіч Констанцін н. у 1911, в. Чарэмушнікі, радавы.

Дзікун Архіп Міхеевіч (1913—1989), в. Здудзічы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Дзятлаў Аляксей Яфімавіч, н. у 1920, в. Леснікова Сенненскага р-на, сувязіст; ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней, Славы III ступені, медаль «За адвагу».

Дзяшук Франц Кліментавіч (1923—?), в. Янковічы, радавы.

Длужнёўскі Валяр'ян Іосіфавіч (1910—1989), в. Стафанава Глыбоцкага р-на, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Долман Даніла Іпалітавіч (1916—1995), в. Луцк-Казлоўскі, радавы; медаль «За ўдзел у абарончай вайне 1939 года».

Долман Іван Восіпавіч (1916—1991), в. Луцк-Казлоўскі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Доўгель Антон Вікенцьевіч (1909—1992), в. Дашкі, радавы.

Драгун Антон Сямёновіч (1895—1990), в. Ласіца, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Драздоў Іван Іванавіч, н. у 1921, в. Атока Расонскага р-на, фельчар; ордэны Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі.

Дранковіч Васіль Мікалаевіч, н. у 1921, в. Слабада Докшыцкага р-на, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Дубовік Віктар Эдуардавіч (1911—1982), в. Пуцькава, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Дубовік Іван Мікалаевіч (1918—1998), в. Пуцькава, радавы, стралок.

Дубовік Пётр Антонавіч (1918—1998), в. Грэйцева, мал. сяржант; медалі «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Дубоўскі Аркадзь Мікалаевіч, н. у 1921, в. Шыркі, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Дуброўская Юлія Міхайлаўна (1899—?), в. Агароднікі.

Дуброўскі Генрых Генрыхавіч, н. у 1922, в. Калеёўцы, партызан, са жніўня 1944 у дзеючай армії; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Дук Альфонс Мартынавіч, н. у 1909, г. Рыга, Латвія, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Дук Уладзімір Іванавіч, н. у 1919, в. Міхнічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Дунец Антон Акімавіч, в. Манькавічы, радавы.

Дунец Антон Якаўлевіч (1907—1990), в. Русіны, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Дунец Іван Мікалаевіч (1906—1990), в. Кучыншчына, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Дунец Мікалай Сцяпанавіч, н. у 1923, в. Калеёўцы, партызан, са жніўня 1944 у



А.С.Дзеўгуш.



Г.Г.Дуброўскі.

дзеючай арміі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Дунец Станіслаў Рыгоравіч (1910—1990), в. Калесўцы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Дунец Франц Іванавіч (1914—2000), кулямётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Дунец Юльян Вітальевіч, н. у 1917, в. Валожына 1-е, яфрэйтар; ордэны Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Енчык Іван Ігнатавіч, н. у 1926, в. Ліпнікі, партызан; медаль «За адвагу».

Ермаковіч Альфрэд Францавіч, н. у 1924, в. Дзеркаўшчына Глыбоцкага р-на, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Ермаловіч Дзяніс Лявонцьевіч (1921—1994), в. Барапавічы, радавы.

Ермаловіч Канстанцін Сцяпанавіч, н. у 1923, в. Грыдзькі, партызан.

Ермаловіч Міхаіл Максімавіч (1911—?), в. Барапавічы, радавы, артылерыст.

Есьман Вільгельм Іосіфавіч (1914—1989), в. Васевічы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Еўдакіменка Ягор Андрэевіч (1902—1990), в. Шэрстава Расонскага р-на, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Жаброўскі Канстанцін Вікенцьевіч (1916—1988), г. Колпіна Ленінградской вобл., радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Жаварашава Еўдакія Ісакаўна (1928—2000), в. Чэрніцы Віцебскай вобл., партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Жаваранкаў Іван Васільевіч (1918—1998), в. Памаксімы Кіраўскай вобл., партызан; ордэны Чырвонай Зоркі, Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны II ступені, медаль «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.

Жалнер Пётр Іосіфавіч, н. у 1920, в. Нагаўкі Мядзельскага р-на, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Жалняровіч Люцыян Іосіфавіч, н. у 1916, в. Свініца, радавы, артылерыст; ордэн Чырвонай Зоркі, медаль «За перамогу над Германіяй».

Жамойдзь Валерый Іосіфавіч, н. у 1907, в. Ананічы, мал. сяржант, сапёр, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Жук Андрэй Андрэевіч, н. у 1926, в. Пятрагі, партызан, з ліпеня 1944 у дзеючай армії, радавы, стралок.

Жук Антон Іванавіч, н. у 1911, в. Грыдзькі, радавы, стралок.

Жук Алалонія Раманаўна, н. у 1920, г. Куйбышав, партызанка, сувязная.

Жук Аркадзь Маркавіч, в. Агароднікі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Жук Дзмітрый Усцінавіч, н. у 1917, г. Паставы, радавы.

Жук Іосіф Іосіфавіч, н. у 1923, в. Пятрагі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Жук Леанід Проклавіч (1925—1998), г. Паставы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Жук Мікалай Сцяпанавіч (1908—1988), г. Паставы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Жук Павел Вітальевіч (1922—1996), в. Грыдзькі, радавы.

Жук Уладзімір Іосіфавіч, н. у 1925, в. Грыдзькі, партызан, са жніўня 1944 у дзеючай армії; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Жук Яўген Пятровіч, н. у 1922, в. Пятрагі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Жук'ян Іосіф Міхайлавіч (1905—1994), г. Паставы, радавы, стралок.

Журомскі Сцяпан Пятровіч (1890—1973), в. Бесялуха.

Журомскі Фама Сцяпанавіч (1920—1999), в. Агароднікі, радавы, стралок.

Жыбутко Раман Іннатавіч, н. у 1924, в. Свіраны, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Жыгалка Пётр Усцінавіч, н. у 1912, в. Якшты Браслаўскага р-на, партызан, са жніўня 1944 у дзеючай армії, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Жыгін Мікалай Іванавіч, н. у 1922, в. Выган Курскай вобл., радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За адвагу».

Жыдкі Антоній Акімавіч (1925—1990), в. Боцвіны, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Жыдкі Гаўрыла Паўлавіч, н. у 1904, в. Боцвіны, сяржант.

Жыдкі Пётр Яфімавіч (1922—1993), в. Боцвіны, яфрэйтар, зенітчык.

Жыдкі Сяргей Дзям'янавіч (1924—1991), в. Боцвіны, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Завацкі Франц Браніслававіч, н. у 1927, г.п. Лыпітупы, сапёр; медаль «За перамогу над Германіяй».

Зайчанка Анатоль Антонавіч, н. у 1924.

Зак Лізавета Маркаўна (1911—?), г. Швенчоніс, Літва, партызанка.

Зарэцкі Андрэй Міхайлавіч (1914—1992), в. Чашуны, радавы, артылерыст.

Зарэцкі Часлаў Усцінавіч (1924—1999), в. Лапачонкі, старшина; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Захарыч Антон Уладзіміравіч, н. у 1928, в. Крывое, партызан.

Захарыч Іван Фёдаравіч (1921—?), в. Крывое, мал. сяржант; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».

Здраеўскі Станіслаў Ісідаравіч, н. у 1904, в. Немна Віцебскай вобл., намеснік камандзіра батальёна; ордэн Чырвонай Зоркі, медалі.

Здраеўскі Уладзімір Станіслававіч, н. у 1927, г. Бешанковічы, радавы, ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Зелянкевіч Альбін Іванавіч, в. Ваўкі, радавы, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Зелянкевіч Аляксей Ігнатавіч, н. у 1923, в. Баўкі, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Зелянкевіч Вацлаў Вікенцьевіч, н. у 1918, в. Жукава, сапёр; ордэн Славы III ступені, медалі «За адвагу», «За ўзяцце Вены», «За ўзяцце Будапешта».

Зелянкевіч Віктар Сцяпанавіч (1914—?), в. Дзядзенкі Дольныя, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Зелянкевіч Іван Пятровіч (1910—1990), в. Сяргеевічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Зелянкевіч Ігнацы Сігізмундавіч, н. у 1925, в. Баўкі, радавы, польская ўзнагароды.

Зелянкевіч Іосіф Іванавіч (1913—?), в. Жданы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Зелянкевіч Міхail Ігнатавіч, н. у 1917, в. Баўкі, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Зелянкевіч Шэптар Гаўрылавіч, н. у 1925, в. Дзядзенкі Дольныя, партызан, з лістапада 1944 у дзеючай армії; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Зелянкевіч Эдуард Усцінавіч, н. у 1925, в. Дразды, кулямётчык, медаль «За перамогу над Германіяй».

Зінкевіч Іван Ульянавіч, н. у 1925, в. Новікі, партызан, з верасня 1944 у дзеючай армії, радавы, сапёр; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Змітровіч Сцяпан Сцяпанавіч, н. у 1922, в. Мачулішчы Мінскага р-на, радавы, танкіст; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Змаяўскі Мечыслаў Вікенцьевіч (1913—2000), стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Зубкоў Агап Парфір'евіч (1917—1991), в. Бялянішкі, радавы, зенітчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Зубовіч Іван Яўстаф'евіч (1918—1993), х. Рудакоў, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Зубовіч Канстанцін Яўстаф'евіч, в. Лапішкі, партызан, са снежня 1944 у дзеючай армії, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.



М. Я. Зубовіч.

Зубовіч Мікалай Міканоравіч (1925—1994), в. Асінагарадок, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Зубовіч Мікалай Яўстаф'евіч, н. у 1924, в. Шчоткі, старшина, марак; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За абарону Ленінграда», Нахімава.

Зубовіч Парфірый Сцяпанавіч, н. у 1924, в. Асінагарадок, сяржант; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Зуеў Канстанцін Пракопавіч, н. у Гарадоцкім р-не, партызан, узнагароджаны медалямі.

Зямчонак Анатоль Іванавіч (1925—1998), в. Вештарты, ст. сяржант; медалі «За адвагу», «За ўзяцце Будапешта», «За ўзяцце Вены», «За перамогу над Германіяй».

Зямчонак Іосіф Гілярыевіч, н. у 1921, в. Сергі, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Зямчонак Пётр Вацлававіч (1923—?), в. Хацілы, мал. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За ўзяцце Берліна».

Іваніна Праскоўя Пятроўна, н. у 1920, г. Познань, Польшча, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Іванісаў Уладзімір Васільевіч (1914—1982), в. Круткі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Іванова Валянціна Герасімаўна, н. у 1924, г.п. Варапаева, партызанка; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.

Іваноў Аляксей Паўлавіч (1915—?), в. Паруб'е Полацкага р-на, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За

адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.

Іваноўскі Іван Андрэевіч, н. у 1922, в. Плешкуны, радавы; ордэны Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Іванскі Аляксандр Вікенцьевіч (? — 1989), в. Маразоўшчына Браслаўскага р-на, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Іватовіч Эдмунд Мацвеевіч (1922 — 1999), в. Кањабічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцте Берліна» і інш.

Ігнатовіч Андрэй Уладзіміравіч (1915 — 1993), сяржант, танкіст; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Ігнатоўская Надзея Панкрататаўна, н. у 1926; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Ігнацьева Таццяна Якаўлеўна, н. у 1926, в. Лучай, партызанка.

Ільін Фёдар Сяргеевіч (1926 — 1999), с. Карнікі Тульскай вобл., старшина; ордэны Чырвонай Зоркі, Славы III ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Ілюхін Пётр Мікалаевіч (1913 — ?), в. Перазвонава Алтайскага краю, старшина; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Будапешта», «За ўзяцце Вены».

Інкін Васіль Аляксеевіч (1926 — ?), радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Іпацьеў Мікалай Васільевіч, н. у 1927, в. Першына, Расія, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».

Кабайла Уладзімір Аляксандравіч, н. у 1927, в. Русіны, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Кабяк Іван Паўлавіч (1905 — 1989), партызан.

Кабяк Яўстафій Аляксандравіч, н. у 1926, в. Агароднікі, радавы, стралок.

Кавалёў Міхаіл Яфімавіч (1923 — ?), в. Залессе Мсціслаўскага р-на Магілёўскай вобл., лейтэнант; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны I ступені.

Кадушкевіч Казімір Карлавіч (1912 — 1991), х. Плыўчы Мост Мядзельскага р-на, радавы, стралок.

Казак Іван Антонавіч (1923 — 1990), в. Казіная Гара, радавы; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Казакевіч Мар'ян Іванавіч (1914 — 1990), в. Коўзаны, радавы, стралок.

Казаровец Аляксей Іванавіч, н. у 1918, в. Мядзелка, партызан, з ліпеня 1944 у дзеючай арміі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Казаровец Генадзь Антонавіч, п. у 1923, в. Дацкі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Казаровец Гілярый Канстанцінавіч (1926 — 1999), в. Харкі, старшина; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Казаровец Іван Іванавіч (1921 — 1999), в. Мядзелка, радавы, мінамётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Казаровец Мікалай Вікенцьевіч, н. у 1922, в. Казароўшчына, кулямётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Казаровец Міхаіл Іпалітавіч, н. у 1922, в. Казароўшчына, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Казаровец Сяргей Аляксандравіч (1923 — ?), в. Харкі, сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За адвагу».

Казафеў Дэмітрый Ніканоравіч (1919 — 1999), мал. лейтэнант; ордэн Чырвонай Зоркі, медаль «За перамогу над Германіяй».

Казенка Аркадзь Васільевіч (1903 — 1991), в. Жукі, радавы, стралок.

Казенка Васіль Сцяпанавіч, н. у 1922, в. Жукі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Казенка Фёдар Архіпавіч (1919 — 1994), в. Жукі, мал. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Казенка Яўстафій Валяр'янавіч (1923 — 1986), в. Жукі; ордэн Чырвонай Зоркі, медалі «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Казловіч Мікалай Кліментавіч (1920 — 1988), в. Пятровічы, радавы, мінамётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Казлоў Васіль Сяргеевіч (1926—?), в. Мірклішкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Казлоўскі Альфонс Віктаравіч (1917—?), ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Казура Іосіф Іосіфавіч (1911—1991), в. Круткі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Казура Ніна Васільеўна, н. у 1922, в. Агароднікі, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Казура Пётр Уладзіслававіч (1913—1996), в. Коўзаны, радавы, артылерыст.

Казырэўскі Анатоль Пракоф'евіч, н. у 1926, в. Вялікае Сяло Сенненскага р-на, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга».

Какошын Васіль Усцінавіч (1914—?), в. Бель Дубровенскага р-на, лейтэнант; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявыя заслугі».


Каласёнак Іван Казіміравіч (1922—1993), в. Жылінскія, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Калеснікаў Аляксандр Цімафеевіч (1917—1999), в. Якаўлева Якаўлеўскага р-на Белгародскай вобл., лейтэнант; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Калеснік-Сікора Тамара Ягораўна (1923—1994), в. Васіліны, радавая; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».



П.У.Казура.



В.У.Какошын.

Каліцкі Іван Аўгусцінавіч (1906—1993), в. Сяргеевічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Каліцкі Іосіф Ігнатавіч (1908—?), в. Каліты, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Каліцкі Франц Усцінавіч, н. у 1916, в. Каліты, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй», польская ўзнагароды.

Калошка Іосіф Баляслававіч, н. у 1924, в. Вярэнкі, радавы, мінамётчык; медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Калядзін Васіль Елісеевіч, н. у 1923, в. Мягуны, стралок, медалі «За адвагу», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Камышаў Мікалай Мікалаевіч, н. у 1923, ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонага Сцяга.

Канавалаў Іван Сяргеевіч, н. у Арлоўскай вобл., стралок; ордэны Чырвонай



Я.В.Казенка (першы злева)
з аднапалчанамі.



Т.Я.Калеснік-Сікора.



М.М.Камышаў.



І.С.Канавалаў.



І.М.Канавальчык.

Зоркі, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Канавальчык Антон Уладзіміравіч, н. у 1926, в. Даравое, партызан, са снежня 1944 у дзеючай армії, яфрэйтар; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Канавальчык Вікторыя Антонаўна, н. у 1920, в. Зерчанцы Ушацкага р-на, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Канавальчык Іосіф Міхайлавіч, н. у 1916, г. Ленінград, ст. сяржант; ордэны Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Канапелька Аляксандр Іосіфавіч (1918—1998), г.п. Вараапаева, радавы, мінамётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Канаш Валянціна Анатольеўна, н. у 1929, в. Цёплыя, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Канчанін Часлаў Альфонсавіч (1922—1990), в. Стары Двор, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Караваеў Анатоль Міхайлавіч, н. у 1926, сяржант; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Японіяй».

Каралёнак Іван Уладзіміравіч (1914—1991), в. Коўзаны, радавы, артылерыст.

Каралёнак Лявон Станіслававіч (1912—?), в. Салаўі, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Каранеўскі Франц Ільіч (1905—?), в. Курыловічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Карасік Мікалай Ільіч (1921—1998), в. Мятрэчча, партызан, камандзір атрада; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Карпей Аляксандр Гіроньевіч, н. у 1921, в. Гулі Мядзельскага р-на, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявыя заслугі».

Карпік Сяргей Маркавіч, н. у 1923, в. Навінкі.

Карцель Леанід Сцяпанавіч (1927—1999), партызан.

Карцель Сямён Сямёновіч, н. у 1913, в. Галяшы, партызан, з верасня 1944 у дзеючай армії, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Касарэўскі Мікалай Вікенцьевіч, в. Асіннікі.

Касарэўскі Нікандр Канстанцінавіч, н. у 1921, партызан.

Касарэўскі Павел Антонавіч (1922—1985), в. Вайцяхі, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Касарэўскі Сяргей Міхайлавіч (1925—?), в. Халапоўшчына Шаркаўшчынскага р-на, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Касарэўскі Уладзімір Аляксандравіч (1913—?), стралок; медалі «За адвагу», «За падбеду над Германіяй».

Касарэўскі Яўстахій Валяр'янавіч (1924—1980), в. Малая Агальніца, партызан, з чэрвеня 1944 у дзеючай армії, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Каспер Пётр Іосіфавіч, н. у 1922, Глыбоцкі р-н, ст. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Касценіч Страфан Пятровіч, н. у 1922, в. Зімоніна, ст. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявляя заслугі», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Касцень Іван Пятровіч, н. у 1915, в. Рабекі, радавы, стралок.

Касцень Лявон Міхайлавіч (1911—1989), в. Рабекі, радавы; ордэны Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявляя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Касцень Уладзімір Міхайлавіч (1923—1990), в. Васіліны, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Касцюк Баляслаў Генрыхавіч (1915—1991), г. Рыга, Латвія, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Касцюк Зянон Фадзеевіч, н. у 1923, в. Круткі, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Касцюкевіч Віталь Людвікавіч (1917—?), в. Цешылава, радавы, зенітчык; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Касцюкевіч Яўген Васільевіч (1908—1990), в. Шчоткі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Касянкова Ганна Іванаўна, н. у 1925, в. Асінавік Мінскай вобл., партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Катовіч Адольф Яўгенавіч (1921—1990), в. Хрыстова, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Катовіч Віктар Рыгоравіч (1903—1989), в. Савічы, радавы, зенітчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Катовіч Мікалай Міхайлавіч, н. у 1921, в. Падкраеўшчына, партызан, са студзеня 1945 у дзеючай армії, ст. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Катовіч Яўген Мікалаевіч (1922—1990), в. Ласіца, партызан.

Кацапаў Аляксандар Герасімавіч (1918—1996), в. Сасноўка Краснапольска-Гарадзенскага р-на Магілёўскай вобл., ст. лейтэнант.

Кацейка Іван Адамавіч (1917—1991), в. Будзічы, партызан, са жніўня 1944 у дзеючай армії, мал. сяржант; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Кашавар Генадзь Васільевіч (1922—1999), в. Перавознікі, партызан, з каstryчніка 1944 у дзеючай армії, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Квяткоўская Вольга Іванаўна, н. у 1920, г. Даўгаўпілс, Латвія, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Квяткоўскі Іосіф Фаміч (1922—1982), в. Ящавічы.

Кедышка Павел Міхайлавіч, н. у 1926; ордэны Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, Славы III ступені, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Кейзік Іван Фёдаравіч, н. у 1914, в. Кейзікі, радавы; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны I ступені.

Кейзік Канстанцін Вікенцьевіч, н. у 1920, в. Пруднікі-Ямкі, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Кейзік Пётр Віктаравіч, н. у 1921, в. Кейзікі, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Кенъка Віктар Рыгоравіч (1922—?), в. Вераче, радавы, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Керзёнак Уладзіслаў Вікенцьевіч, н. у 1917, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Кібіцкі Віктар Іванавіч (1922—?), г. Славянск Данецкай вобл., радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Кіёнак Пётр Фадзеевіч, п. у 1917, в. Кейзікі, пехацінец; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Кілбасіч Яфім Васільевіч (1922—1993), в. Грыдзыкі, партызан, з верасня 1944 у дзеючай армії, мал. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Кірэеў Анатоль Фёдаравіч, н. у 1924, падпалкоўнік, танкіст; ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі (тры), медалі «За баявляя заслугі», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Кірэй Іван Віктаравіч (1922—1996), в. Луцк-Казлоўскі, ст. сяржант, сапёр; медалі «За абарону Сталінграда», «За абарону Каўказа», «За перамогу над Германіяй».

Кірэй Мікалай Аляксандравіч (1923—1994), в. Верхня Глыбоцкага р-на, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Кісцянёва Валянціна Фёдараўна (1924—1994), в. Глушина Віцебскай вобл., партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».

Кішко Міхаіл Станіслававіч, н. у 1923, в. Пятровічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Кішко Францыск Ігнатавіч, н. у 1920, в. Куніцкія, партызан.

Клачко Іван Яўстаф'евіч (1919—2000); ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За абарону Каўказа», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Клентак Альфонс Міхайлавіч, н. у 1904, в. Клентакі, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Клепікаў Сямён Мацвеевіч (1919—1989), в. Забалаще Архангельскай вобл., ст. сяржант; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Кліпа Іван Пятровіч, н. у 1910, в. Прамышляды, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Кляміята Іосіф Міхайлавіч, н. у 1905, в. Літвінкі, радавы, стралок.

Кляміята Іосіф Рыгоравіч (1900—1996), в. Чаранкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Клянцэвіч Антон Дамінікавіч, н. у 1922, в. Ліпнікі, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Клянцэвіч Валерый Мікалаевіч, н. у 1923, в. Бервякова, спайпер; медаль «За перамогу над Германіяй».

Клянцэвіч Леанід Яўстаф'евіч (1926—1985), в. Шыркі; ордэн Славы III ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Клянцэвіч Яўстафій Якаўлевіч, н. у 1919, в. Грыдзькі, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Ковіч Якаў Іванавіч, н. у 1918, в. Сен-тор Дубровенскага р-на, партызан; ордэн

Айчыннай вайны II ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Кожух Іван Гаўрылавіч (1914—1993), в. Ласкія, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Козел Зянон Міхайлавіч, н. у 1920, в. Мацуты, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Козіч Аляксандр Аляксандравіч, в. Юнькі, мал. сяржант; ордэны Славы II і III ступеней, Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Козіч Аляксей Іванавіч, н. у 1924, в. Чарэпкі, кулямётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Козіч Віталь Аляксандравіч (1918—2000), в. Юнькі, радавы, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За адвагу».

Козіч Іван Мікалаевіч, н. у 1914, в. Логавінцы, радавы; ордэны Чырвонай Зоркі, Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Козіч Іосіф Фёдаравіч (1920—2001), в. Шчоткі.

Козіч Іпаліт Сямёновіч (1915—2001), в. Шурпікі, радавы, ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Козіч Мікалай Фёдаравіч (1923—1994), в. Чаранкі, радавы, артылерыст; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны II ступені, медаль «За ўзяцце Берліна».

Койра Віктар Іванавіч (1922—1992), в. Манькавічы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За абарону Савецкага Запаляр'я», «За перамогу над Германіяй».

Койра Віктар Фаміч (1909—1990), Ленінград, радавы, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Койра Тамаш Юльянавіч, н. у 1924, в. Смільгіш, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Колас Іван Эдмундавіч (1919—1997), в. Круткі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За баявыя заслугі».

Колас Яўгенія Аляксандраўна, н. у 1920, в. Станіславава, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Корсак Аляксандр Якубавіч (1910—1990), в. Шышкі Мядзельскага р-на, радавы, стралок; ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней, медаль «За перамогу над Германіяй».

Костычаў Фёдар Сафронавіч, н. у 1924, в. Верацинішкі, Літва; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны I і II ступеней.

Коўрыкаў Барыс Пятровіч (1919—?), г. Ржэў, камандзір узвода; ордэны Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны II ступені (два), медалі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна».

Коўшык Уладзімір Францавіч, н. у 1923, в. Трабуцішкі, капрал; медаль «За перамогу над Германіяй», польскі медаль.

Красаў Сямён Аляксеевіч, н. у 1925, в. Баракава Мцэнскага р-на Арлоўскай вобл., разведчык; ордэны Чырвонай Зоркі, Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені (два), медалі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Краско Іван Мікалаевіч (1904—?), в. Піскуны, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Краско Уладзімір Валяр'янавіч, памёр у 1999, радавы.

Краско Яўстафій Юльянавіч, н. у 1916, в. Якімаўцы.

Красненка Сямён Васільевіч, н. у 1925; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Красоўскі Аляксандр Сцяпанавіч (1922—1993), в. Кейзікі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Красоўскі Леанід Васільевіч, н. у 1921, в. Алашкавічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Крукоўскі Мікалай Мікалаевіч, н. у 1914, в. Возерава, партызан.

Крупенін Васіль Севасцьянавіч, н. у 1911, в. Сурвілішкі, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Крупенін Фядот Сідаравіч, н. у 1924, в. Маньчаняты, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Крывулька Пётр Валяр'янавіч, н. у 1921 г., в. Ліпнікі, партызан, з ліпеня 1944 у дзеючай арміі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.



А.А.Козіч.



В.І.Койра.



Б.П.Коўрыкаў.



У.П.Кугара.

Кугара Сямён Сямёновіч (1916—1980), в. Курыловічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Кугара Уладзімір Паўлавіч (1922—1995), в. Курыловічы, партызан, з 1944 у дзеючай арміі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Кудэрка Фёдар Ананьевіч (1908—?), в. Бедзіна Докшыцкага р-на, радавы, стралок; медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Кузнівенка Адам Архіпавіч (1922—1990), в. Цецераўка Жашкавіцкага р-на Чаркаскай вобл., гв. старшина; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За ўзяцце Вены», «За перамогу над Германіяй».

Кузняцоў Парамон Парфенавіч (1908—1990), в. Кукляны, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Кузьміноў Рыгор Сяргеевіч (1917—1997), в. Скварцова, радавы.



Ф.І. Курда.

Кузьміч Альгерд Антонавіч (1914—1993), в. Чорнае, яфрэйтар; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Кузьміч Сцяпан Казіміравіч (1914—2000), в. Ласкія, сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Кукоўскі Георгій Іосіфавіч, н. у 1922, в. Ласіца.

Кукштэль Анісім Ягоравіч (1913—2000), стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Кулакоў Уладзімір Паўлавіч, н. у 1921, г. Самарканд, Узбекістан, сувязіст.

Купрэвіч Мікалай Констанцінавіч (1921—1991), в. Лук'янавічы Мядзельскага р-на, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За адвагу».

Курачонак Іосіф Валяр'янавіч (1909—1999), в. Казароўшчына, радавы, стралок.

Курда Франц Іосіфавіч, н. у 1925, в. Вароны, партызан, з лістапада 1944 у дзеючай армії, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы».

Курдзёнак Людміла Сяргееўна, н. у 1925, в. Логавінцы, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Курдзёнак Раман Уладзіміравіч (1915—1997), в. Перавознікі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Курсевіч Віктар Францавіч, н. у 1921, в. Доўжа, радавы, стралок.

Курта Вацлаў Адольфавіч, н. у 1913, в. Мажэйкі, радавы.

Курцін Мікалай Мацвеевіч (1916—1989), в. Камаі, радавы.

Курцін Восіп Аляксандравіч (1923—?), в. Рагелі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Курцэвіч Антон Браніслававіч (1922—1995), в. Семянілава, радавы.

Курцэвіч Браніслаў Іванавіч, н. у 1917, в. Заўлічча, ст. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу» (трэ), «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Курцэвіч Іван Вікенцьевіч, н. у 1917, в. Сенькаўшчына Докшыцкага р-на, сяржант; ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней.

Курыловіч Зіновій Піліповіч, н. у 1925, в. Лапосі, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За адвагу».

Курыловіч Іван Сяргеевіч, н. у 1921, в. Паўлюгі, партызан, з лістапада 1944 у дзеючай армії, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявыя заслугі».

Курыловіч Пётр Мікалаевіч, н. у 1926, в. Пятровічы Шаркаўшчынскага р-на, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Курыловіч Пётр Сяргеевіч (1925—1994), стралок, медаль «За перамогу над Германіяй».

Курыловіч Пётр Усцінавіч, н. у 1924, в. Рымкі, партызан, са жніўня 1944 у дзеючай армії, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Курыловіч Уладзімір Ігнатавіч, н. у 1922, в. Рымкі, партызан; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявыя заслугі».

Курыловіч Фёдар Іванавіч (1904—1997), артылерыст, медаль «За перамогу над Германіяй».

Куст Міхаіл Міхайлавіч, н. у 1914, в. Цялятнікі.

Кухальскі Адольф Пятровіч (1909—1991), артылерыст; медаль «За перамогу над Германіяй», польская ўзнагарода.

Кухальскі Вікенцій Іванавіч, н. у 1913, стралок, медаль «За перамогу над Германіяй».

Кухальскі Вікенцій Іосіфавіч (1922—1988), в. Балаі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Кухальскі Генадзь Іванавіч, н. у 1926, в. Кускі Шаркаўшчынскага р-на, мал. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Кухальскі Іван Вікенцьевіч, н. у 1918, в. Вайцяхі, ст. сяржант; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Кухальскі Іван Іванавіч, н. у 1910, в. Аліхверы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Кухальскі Лявон Вацлававіч (1907 – 1989), в. Драздоўшчына, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Кухальскі Міхайл Нікіфаравіч (1903 – 1984), в. Чарэмушнікі Пагарнія, партызан.

Кучынскі Адам Нікадзімавіч, н. у 1918, сувязіст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Кучыц Пётр Ігнатавіч, н. у 1914, в. Порплішча, радавы, стралок.

Кыткін Аляксей Фядотавіч, н. у 1922, в. Сямёнаўка Смаленскай вобл., разведчык; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны I ступені, II ступені (два), медалі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Лабоўкін Аляксей Дэмітрыевіч, н. у 1916, в. Коставічы Віцебскай вобл.; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявую заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Лабуць Іосіф Усцінавіч, н. у 1918, в. Шчоткі, сяржант; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Лабуць Іпаліт Іосіфавіч, н. у 1918.

Лабуць Мікалай Усцінавіч, в. Пруднікі; ордэн Чырвонай Зоркі, медалі «За адвагу», «За абарону Сталінграда», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Ладыгін Аляксандр Сяргеевіч, н. у 1921, в. Бараціна Калужскай вобл., партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені; медаль «За перамогу над Германіяй».

Ландышка Віктар Міхайлавіч, н. у 1909, в. Кадуکі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Ландышка Фёдар Іпалітавіч, н. у 1921, в. Барэйкі, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Лапаць Пётр Аляксандравіч (1919 – 2001), в. Васіліны, радавы; медаль «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Лапачонак Іван Вікенцьевіч (1913 – 1991), в. Макаршчына, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.



А.Н.Кучынскі.



А.Ф.Кыткін.



А.Дз.Лабоўкін.

Лапачонак Іпаліт Вікенцьевіч (1907 – 1991), в. Макаршчына, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Будапешта», «За адвагу», «За баявую заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Лапко Антон Іванавіч, н. у 1923, в. Станілевічы, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Лапко Павел Антонавіч (1923 – 1997), в. Турын Пухавіцкага р-на, мал. лейтэнант, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Лапун Уладзіслаў Людвікавіч, н. у 1926 в. Гвоздавічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Лапушынскі Валянцін Баляслававіч (1921 – 1990), в. Васіліны, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Лапушынскі Дзяніс Валяр'янавіч, н. у 1913, в. Валожына 1-е, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».



I.A.Ластоўскі.

Лапушынскі Пётр Іванавіч (1910—1998), радавы, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Лапушынскі Пётр Іосіфавіч, н. у 1922, в. Валожына, радавы; медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Ласоўскі Мечыслаў Ігнатавіч, н. у 1920, в. Казлоўшчына.

Ластоўскі Іван Аляксандравіч (1918—1987), в. Ясюкі, стралок; ордэн Чырвонай Зоркі.

Ластоўскі Норберт Касперавіч (1911—1996), в. Савічы, сяржант; ордэн

Айчыннай вайны II ступені, медалі, польскія ўзнагароды.

Ластоўскі Руфін Віктаравіч (1913—1994), в. Міхнічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Ластоўскі Сцяпан Вітал'евіч, н. у 1921, в. Міхнічы, радавы.

Латочка Часлаў Іосіфавіч, н. у 1927, в. Моргі Мядзельскага р-на, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Латыш Ніна Іванаўна, н. у 1923, в. Алашкавічына, радавая, партызанка.

Латыш Пётр Дэміతрыевіч, н. у 1923, в. Алашкавічына, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».

Латыш Рыгор Ігнатавіч (1925—1992), в. Дуброва, сяржант, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За адвагу».

Латыш Фёдар Валер'евіч, н. у 1925, в. Алашкавічына, радавы, партызан.

Латыш Фёдар Вікенцьевіч (1921—1997), радавы, кулямётчык; медаль «За перамогу над Германіяй».

Лашук Мікалай Яфімавіч, н. у 1925, в. Старыя Габы Мядзельскага р-на, сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Лашук Уладзімір Вікенцьевіч, н. у 1918, в. Пацкавічы, сяржант, мінёр; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Лашчотка Віктар Уладзіміравіч, н. у 1925, в. Пагарцы, радавы.

Лекарэвіч Яўген Ігнатавіч (1926—1991), в. Норкавічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Лелякова Яўгенія Антонаўна, н. у 1925, в. Трэці Бор Радашковіцкага р-на, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.

Лелякоў Гаўрыла Сямёновіч, н. у 1918, с. Чырвоны Лог Кашымірскага р-на, партызан; ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Лешчык Вікенцій Людвікавіч (1906—1985), в. Чашкоўшчына, радавы.

Лешчык Геранім Людвікавіч, н. у 1914, в. Навасёлкі 1-я, пехацінец.



Н.К.Ластоўскі адкрывае музей баявой славы ў СШ № 2 г. Паставы.

Лешчык Зянон Эдмундавіч, н. у 1920, в. Чашкаўшчына, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Лешчык Іван Станіслававіч (1925 – 1997), в. Рудзевічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Ліковіч Пётр Антонавіч, н. у 1924, в. Юхавічы Расонскага р-на, сяржант, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Лішкі Ігнат Антонавіч (1924 – 1994), в. Мольдзевічы, радавы, стралок.

Ліпскі Уладзімір Ігнатавіч (1909 – 1988), в. Пятровічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Ліпскі Юльян Мартынавіч (1911 – ?), в. Пятровічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Лісіца Антон Мечыслававіч, в. Коўзаны, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Лісовіч Пётр Антонавіч, н. у 1924, в. Юхавічы Расонскага р-на Віцебскай вобл., ст. сяржант, разведчык; ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней, медалі «За баявыя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Літвіновіч Антон Фёдаравіч, п. у 1911, партызан.

Літвіновіч Браніслаў Францавіч (1910 – 1995), в. Пешкаўцы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Літвіновіч Варвара Міхайлаўна, н. у 1924, в. Ізбішча Віцебскай вобл., радавая, партызанка.

Літвіновіч Віктар Аляксандравіч, н. у 1926, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».

Літвіновіч Іван Міхайлавіч (1899 – 1988), в. Яўнелішкі, радавы, стралок.

Літвіновіч Іосіф Усцінавіч, н. у 1915, в. Параксі.

Ліўко Пётр Васільевіч, в. Мястэчка, радавы, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Лосеў Аляксей Аляксандравіч (1915 – 1997), ордэны Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі.

Лосеў Аляксей Аляксандравіч (1915 – 1997), стралок, ордэны Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медаль «За перамогу над Германіяй».

Лосік Іпаліт Фёдаравіч (1908 – 1985), в. Грыдзькі, радавы.

Лосік Міхаіл Паўлавіч (1913 – 1994), в. Калееўцы, радавы.

Лосік Уладзімір Міхайлавіч, н. у 1910, в. Калееўцы, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Лосік Уладзімір Паўлавіч (1911 – 1996), в. Калееўцы, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Лоўкіс Іван Іосіфавіч, н. у 1920.

Лоўкіс Напалеон Люціяновіч, (1926 – 1996), в. Лявонавічы, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Лоўчык Іосіф Міхайлавіч (1918 – 1993), в. Рудзі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За доблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945 гг.», «За перамогу над Германіяй».

Лук'яновіч Барыс Уладзіміравіч, н. у 1918, в. Мястэчка, стралок.

Лукашонак Міхаіл Андрэевіч, н. у 1918, в. Лучай, ст. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Лукашонак Патап Афанасьевіч, н. у 1904, в. Лучай, радавы, мінамётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Лукічоў Мікалай Дэмітрыевіч, партызан.

Лукша Віктар Усцінавіч, н. у 1922, в. Масленікі, сапёр, медаль «За перамогу над Германіяй».

Лыга Анатоль Юльянавіч (1922 – 1994), в. Целякі, мал. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Лысаў Іван Мікалаевіч, н. у 1915 у Саратаўскай вобл., ордэн Чырвонай Зоркі, медалі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Лысёнак Васіль Антонавіч (1918 – 1989), в. Вайцяхі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За абарону Каўказа», «За перамогу над Германіяй».

Лысёнак Дэмітрый Яўстаф'евіч (1927 – 1995), в. Макаршчына, стралок.



У.Я.Лысёнак.



М.Е.Мазоль.

Лысенак Іосіф Антонавіч, н. у 1904, в. Васіліны, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Лысенак Мікалай Іосіфавіч (1910—1992), в. Козкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Лысенак Мірон Баніфацьевіч (1911—1997), мал. сяржант, стралок.

Лысенак Пётр Паўлавіч, н. у 1925, в. Дуброва, партызан; ордэны Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, медалі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Лысенак Пётр Пракоф'евіч (1905—?), в. Навасёлкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За ўзяцце Берліна».

Лысенак Уладзімір Якаўлевіч (1918—1993), в. Вайцяхі, радавы, стралок, ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Любецкі Дзмітрый Юльянавіч (1920—1990), в. Касцяні, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Лявіцкі Адольф Сільвестравіч (1913—1995), в. Скарпаўцы, радавы.

Лягееў Павел Фядотавіч (1900—?), н. у в. Сяляўшчына Расонскага р-на, медаль «За перамогу над Германіяй».

Ляошка Аркадзь Страфанавіч, н. у в. Боцвіны, радавы, ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Ляховіч Люцыян Ксаверавіч, н. у 1915, в. Пустошка, радавы.

Ляшчынскі Валерый Адольфавіч (1922—2000), стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Ляшчынскі Уладзімір Васільевіч, н. у 1924, в. Казімірава Віцебскай вобл., ст. сяржант, партызан; ордэны Айчыннай вайны

II ступені, Чырвонай Зоркі, медалі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».

Магілявец Васіль Уладзіміравіч (1919—1980), н. у г. Лепель, сувязіст, ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны II ступені.

Магілявец Марыя Аляксандраўна, н. у 1924, в. Горкі Віцебскай вобл., радавая, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Мажэйка Ганна Мікалаеўна, н. у 1921, в. Слоўча Крупскага р-на, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Мажэйка Генрых Генрыхавіч, н. у 1919, в. Берветы Вілейскага р-на, партызан, з 1944 у дзеючай арміі, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Мажэйка Іосіф Пятровіч (1909—1996), в. Дуброва, радавы, шафёр; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Мажэйка Лаўрэнцій Вацлававіч, н. у 1918.

Мажэйка Цімафей Аляксандравіч, н. у 1912, в. Васіліны, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Мажэйка Эмануіл Майсеевіч, н. у 1926, в. Кейзікі, радавы, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Мазоль Мікіта Сяргеевіч (1901—1981), в. Вялікія Негнавічы Барысаўскага р-на, ордэны Леніна, Чырвонага Сцяга, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Майсеев Іван Пятровіч, н. у 1919, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».

Майсенка Аляксей Іванавіч, н. у 1918, в. Паловікі Лёзненскага р-на, радавы, партызан.

Макаранка Марыя Рыгораўна, в. Максімаўка Омскай вобл., чырвонаармеец.

Макарэвіч Іосіф Антонавіч (1912—?), в. Баравікі Мядзельскага р-на, радавы.

Макрыцкі Мечыслаў Людвігавіч, н. у 1910, в. Бялянішкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Максімовіч Віталь Уладзіміравіч (1925—?), в. Ахрэмаўцы Віцебскай вобл., партызан; ордэн Айчыннай вайны II сту-

пені, медалі «За перамогу над Германіяй», «За баявыя заслугі».

Малафеев Аляксандр Пятровіч, н. у 1916, в. Павелкава Разанская вобл., радавы, партызан; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны I і II ступеней, медалі «Партызану Айчыннай вайны», «За перамогу над Германіяй».

Малафей Мікалай Міхайлавіч (1906—?), стралок.

Малахава Ганна Максімаўна (1919—1998), в. Шамашнікі Расонскага р-на, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Малентановіч Аляксей Іванавіч (1912—1988), в. Краснае Маладзечанскага р-на, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Малентановіч Леанід Іванавіч (?) — 1994), в. Краснае Маладзечанскага р-на, радавы, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Малец Вікенцій Аляксандравіч (1913—?), в. Навасёлкі, мал. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Малец Вільгельм Баляслававіч (1917—1989), г. Ленінград, мал. сяржант, мінамётчык, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Малец Павел Мікалаевіч (1915—?), в. Навасёлкі, радавы; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Малец Станіслаў Баляслававіч (1919—1994), в. Хрыстова, радавы, мінамётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Малікаў Іван Канстанцінавіч (1917—1999), радавы, танкіст; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі» (два), «За перамогу над Германіяй».


Малы Васіль Пятровіч, н. у 1922, в. Забалацце Мінскай вобл., ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «Партызану Беларусі» II ступені, «За перамогу над Германіяй».

Малышава Фяцінія Навумаўна (1909—1980), в. Карабі, партызанка; медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Малышаў Ларыён Ларыёнавіч, (1906—1991), г. Рыга, радавы, партызан.



М.М.Малафей.



В.Р.Маліюка.

Малькевіч Іван Фёдаравіч (1926—1994), в. Анальчыцы Мінскай вобл., мал. сяржант, стралок; ордэны Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Мальч Алена Паўлаўна, н. у 1925, в. Старчуны, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Маліюка Аляксандр Аляксандравіч (1917—?), в. Юнькі, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Маліюка Анатоль Аляксандравіч, н. у 1922, в. Юнькі, радавы, артылерыст, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Маліюка Віталь Рыгоравіч (1920—1951), в. Прамышляды, партызан.

Маліюка Мікалай Валяр'янавіч (1916—?), в. Русакі, радавы, повар; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Маліюка Яўстафій Аляксандравіч (1921—1990), в. Юнькі, радавы, стралок; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчышчай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Мамоненка Аляксандр Данілавіч (1922—?), с. Паліны Хабараўскага краю, капітан, камандзір кулямётнага ўзвода; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі» (два).

Марач Фелікс Мацвеевіч, н. у 1926, в. Папоўцы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За адвагу».

Марціновіч Марыя Андрэеўна, н. у 1921, медсёстра, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Масінкевіч Іосіф Дамінікавіч, н. у 1914, г. Паставы, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Масінкевіч Франц Дамінікавіч (1922—1987), в. Трусы, артылерыст.

Маслакоў Леанід Сяргеевіч (1925—1992), в. Слабада, мал. сяржант, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Маслоўскі Анатоль Уладзіміравіч, в. Курсевічы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Маслоўскі Генрых Вікенцьевіч (1920—1981), в. Ласькія, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Маслоўскі Яраслаў Францавіч (1906—1989), в. Пасекі Віцебскай вобл., радавы, ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Мастовіч Адам Дзям'янавіч, н. у 1921, в. Дзмітраўка Магілёўскай вобл., партызан, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Матвеев Сяргей Фёдаравіч, н. у 1923, в. Фоміна, партызан, радавы.

Матвейкіна Алена Раманаўна, н. у 1918, в. Сазонаўка Віцебскай вобл., партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».

Матвейкіна Аляксандра Іосіфаўна, н. у 1923, в. Козічы, радавая, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Матошка Альбін Іосіфавіч (1921—1995), в. Навасёлкі, мал. сяржант, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Матошка Эдмунд Іосіфавіч (1913—1987), в. Сяргеевічы, радавы, санёр; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Матруніч Анастасія Іванаўна, н. у 1920, фельчар, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Матусевіч Антон Станіслававіч, н. у 1912, в. Доўжа, пехацінец; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Матусевіч Антон Станіслававіч, н. у 1912; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Махаў Фёдар Савельевіч, н. у 1915, камандзір узвода; ордэны Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі (2), медалі

«За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Махаў Фёдар Савельевіч, н. у 1915, камандзір узвода; ордэны Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі (два), медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй», медаль Жукава.

Махніс Андрэй Андрэевіч, н. у 1922, в. Кашыцы, радавы, кулямётчык, медаль «За перамогу над Германіяй».

Махніс Серафім Мікалаевіч, н. у 1910, в. Паздзюткі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Мацвеев Сяргей Фёдаравіч, н. у 1923, в. Лашукі.

Мацкевіч Міхail Юльянавіч (1922—1988), в. Русакі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Мацкевіч Фёдар Мікітавіч (1928—1993), в. Пашкава, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявыя заслугі».

Мацкевіч Яўген Вікенцьевіч, н. у 1927, г. Паставы, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» I і II ступеней.

Мацук Мікалай Іосіфавіч, н. у 1910, в. Падзясянікі Braslaўskaga r-на, партызан, камандзір атрада; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу» (два), «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Мацур Альберт Юр'евіч (1912—?), в. Фяркі, радавы, тэлефаніст; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Мацур Браніслаў Юзафавіч, н. у 1925, в. Лапіжына, аўтаматчык, польскія ўзнагароды.

Мацюшонак Іван Валяр'янавіч (1913—1994), в. Сергі; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Мацюшонак Іван Пятровіч, н. у 1917, в. Жарсцвіца, радавы, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Мацяйковіч Альбін Адамавіч, н. у 1912, в. Рудое, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Машара Валянцін Іванавіч, н. у 1917, в. Васіліны, сяржант, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Машара Уладзімір Іванавіч, н. у 1913, в. Васіліны, мал. сяржант; ордэн Айчыннай

вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Машкоў Аляксей Ананьевіч (1923 – ?), в. Новы Двор, мал. сяржант, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Машэда Даніл Пятровіч, н. у 1924, в. Юкава Віцебскай вобл., зенітчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Мейшутовіч Аляксандар Хасанавіч, н. у 1924, г. Паставы, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Мейшутовіч Аляксандар Хасеневіч, н. у 1924, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За баявыя заслугі».

Мелец Антон Макаравіч, н. у 1923, в. Сяргеевічы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Мелец Станіслаў Пятровіч, н. у 1926, в. Пожарцы, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Мелец Часлаў Андрэевіч, н. у 1925, в. Луцк-Казлоўскі, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Мельнікаў Пётр Ігнацьевіч, н. у 1923, в. Дунілавічы.

Міланайць Іосіф Францавіч (1910 – 1993), в. Жарскія, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Мілецін Юрый Рыгоравіч, н. у 1926, г. Уфа, радавы, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Мілта Аляксандар Мацвеевіч, н. у 1923, в. Ажарава, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За баявыя заслугі».

Мілта Рыгор Васільевіч (1912 – ?), в. Агароднікі, радавы.

Мілта Уладзімір Іларыёнавіч (1921 – 2001), в. Баранава Мядзельскага р-на; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Мілта Яўстафій Антонавіч (1920 – 2000), партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Мілянцей Генадзь Аляксандравіч, н. у 1926, в. Кушталі Віцебскай вобл., партызан, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.



Я.В. Мацкевіч.

Мінаеў Міхаіл Яўціхавіч (1911 – ?), г. Смаленск, калітан.

Мінаеў Уладзімір Аляксандравіч (1925 – 1998), с. Вялікая Чарнігаўка, мал. лейтэнант, кулямётчык; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Мінгіновіч Уладзімір Паўлавіч, н. у 1925; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Мінковіч Гірша Юдавіч (1907 – 1990), г. Полацк, ст. лейтэнант, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Міхайлова Надзея Пятроўна, н. у 1923, ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Міхайлаў Васіль Уладзіміравіч (1920 – 1994), в. Філіпава, гв. яфрэйтар; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За адвагу».

Міхайлаў Якаў Васільевіч, н. у 1920, в. Вінаграды, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявыя заслугі».

Міхайловіч Мікалай Юзафавіч (1911 – 1990), в. Норкавічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Міхалевіч Іосіф Іосіфавіч (1906 – 1992), в. Вялікая Волься, радавы.

Міхалевіч Уладзіслаў Пятровіч (1913 – 1991), в. Вялікая Волься, радавы, стралок.

Міхасёнак Арсеній Рыгоравіч, н. у 1921, в. Будзева, радавы, медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Міхасёнак Афанасій Валяр'янавіч, н. у 1913, в. Цёплыя, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Міхасёнак Яўстафій Антонавіч, н. у 1925, в. Шыркі, мал. сяржант, партызан;

ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Міцэвіч Казімір Аляксандравіч (1926—1990), в. Баяры Мядзельскага р-на, радавы; медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Мішута Віктар Антонавіч (1910—1988), в. Тузбіца, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Мураўёва Соф'я Дэмітрыеўна, н. у 1924, в. Гайдзіна Расонскага р-на, санітарка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Мурзёнак Сцяпан Ігнатавіч, н. у 1914, в. Чарэмушнікі Пагарных, радавы; ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней.

Муха Антон Фляр'янавіч, н. у 1919, в. Дземяшы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Мысікаў Мікалай Яфімавіч, н. у 1924, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».

Мышко Ігнацій Міхайлавіч, н. у 1925, в. Старыя Габы Мядзельскага р-на Мінскай вобл., сапёр, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.

Мышко Міхаіл Мікалаевіч (1914—1998), капитан, ордэны Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі, медалі «За перамогу над Германіяй», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.

Мышко Станіслаў Вікенцьевіч (? — 1991), в. Мышкі, радавы, повар; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Мышко Уладзімір Пятровіч (1918—1996), в. Зябліны Шаркаўшчынскага р-на, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Вены», «За перамогу над Германіяй».

Мышко Франц Антонавіч, н. у 1926, в. Мышкі, сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Мядзвецкі Антон Вікенцьевіч, н. у 1920, в. Гвоздавічы, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Мядзюха Аркадэз Лук'янавіч (1906—2000), радавы, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Мядзюха Васіль Іванавіч, н. у 1912, в. Лапачонкі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Мядзюха Вікенцій Васільевіч (1906—1981), в. Тузбіца, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Мядзюха Вячаслаў Адамавіч (1912—?), в. Казімерцы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За адвагу».

Мядзюха Іосіф Іосіфавіч (1921—1997), в. Луцк-Казлоўскі, партызан; медаль «За баявыя заслугі».

Мядзюха Констанцін Валіяр'янавіч (1920—1985), н. у в. Тузбіца, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Мядзюха Констанцін Лук'янавіч (1903—1993), в. Полава, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Мядзюха Леў Піліпавіч, н. у 1921, в. Галбяя, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За перамогу над Японіяй», «За перамогу над Германіяй».

Мядзюха Мікалай Ульянавіч (1916—1993), в. Рагоўскія, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Мядзюха Пётр Констанцінавіч (1908—1998), в. Барэйкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Мядзюха Рыгор Мікалаевіч (1897—1991), радавы, стралок.

Мядзюха Франц Юльянавіч (1908—1994), в. Рагоўскія, радавы; медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Мяльдзюк Юльян Хрыстафоравіч (1921—?), в. Ветарвія, ЗША, радавы.

Мяшко Барыс Аляксееўіч, н. у 1922, в. Крывое, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Навуменка Ларыса Іосіфаўна, н. у 1926, в. Бервякова, радавая, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Навуменка Міхаіл Усцінавіч, н. у 1918, в. Мазыроўка, Украіна, капитан; ордэны Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі (3), медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Навумчык Мар'ян Іванавіч, н. у 1919, в. Баяры, служыў у Чырвонай Арміі, пасля ў польскай дывізіі імя Касцюшкі; медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй» і інш.

Нагановіч Вітольд Сыктусавіч (1926—1996), в. Норкавічы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Нагаповіч Аляксандра Сцяпанаўна, н. у 1923, в. Пескаватка Варонежскай вобл., медсёстра; медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Насевіч Казімір Феліксавіч, н. у 1924, в. Чорнае, стралок; ордэн Айчыннай вайны, медаль «За перамогу над Германіяй».

Несцяровіч Віталь Уладзіміравіч (1922—1998), в. Тузбіца, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Несцяровіч Віталь Уладзіміравіч, н. у 1926, в. Тузбіца, радавы; медаль «За баявыя заслугі».

Ніядомскі Павел Сільвестравіч, н. у 1918, в. Рымкі, ваенны будаўнік.

Нікановіч Рыгор Мартынавіч (1920—?), в. Пясочная Мінскай вобл., радавы.

Ніколенка Мікалай Васільевіч, н. у 1925, в. Валынцы Верхнядзвінскага р-на, радавы, куляметчык; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Новік Антон Ігнатавіч (1912—1994), в. Пожарцы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Някрасаў Васіль Пятровіч (1893—1969), узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга, медалём «За перамогу над Германіяй».

Пабядзінскі Барыс Антонавіч, н. у 1922, в. Кароцька, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Павалковіч Ягор Ульянавіч (1914—1992), в. Луцк-Казлоўскі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Павелан Гаўрыл Лявонавіч, н. у 1927.

Павініч Дэмітрый Ніканоравіч (1919—1989), в. Лапосі, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Павініч Рыгор Максімавіч, н. у 1920, в. Козічы, радавы, партызан.

Павялковіч Франц Казіміравіч, н. у 1918, радавы, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».



М.І. Навумчык.



П.С. Ніядомскі.



Б.А. Пабядзінскі.

Пагадаеў Васіль Мацвеевіч (1915—1998), в. Карэвухава Ілімскага р-на Іркуцкай вобл.; ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Пагуда Аляксандр Мікалаевіч (1903—1989), в. Жаўткі Вілейскага р-на, партызан, сувязны; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «Партызану Айчыннай вайны».

Падгайскі Аляксандр Васільевіч, н. у 1915, в. Пожарцы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Падгайскі Іосіф Ігнатавіч (1910—?), в. Падаляны, радавы.

Падгол Сцяпан Сяргеевіч, н. у 1919, в. Адворыцы Віцебскай вобл., радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Пазняк Вацлаў Адамавіч, н. у 1925.

Пайлак Уладзімір Паўлавіч (1919—1995), в. Макаршчына, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Палаачанін Аркадзь Дэмітрыевіч (1925—?), в. Станіславова, радавы, стралок;



Г.М.Папоў.

ордэны Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі.

Палачанін Пётр Аляксандравіч, н. у 1925, в. Станіславова, яфрэйтар; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Палойнікаў Васіль Максімавіч, н. у 1914, в. Масцішча Расонскага р-на, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Палюлян Аліцэт Іванавіч (1915—1991), в. Рамашкавічы, радавы.

Палякевіч Франц Усцінавіч (1918—1993), в. Гогава, радавы.

Панамароў Сяргей Цімафеевіч (1907—?), в. Шорчына Алтайскага краю, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За баявыя заслугі».

Папоў Андрэй Лазаравіч (1915—?), в. Бяспалава Курганской вобл., лейтэнант; ордэны Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медаль «За перамогу над Германіяй».

Папоў Глеб Мікалаевіч (1920—1995), с. Карай Пушчына Інжавінскага р-на Тамбовской вобл., капитан; ордэны Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Парахневіч Марыя Лукашаўна, н. у 1923, медсястра; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Партусаў Міхаіл Якаўлевіч, н. у 1922, в. Курсевічы, радавы.

Пастушэнка Рыгор Данілавіч (1926—1989), в. Сухі Еланец, Украіна, ст. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За баявыя заслугі».

Патыліцын Павел Рыгоравіч (1918—?), в. Каракава Даурская р-на, мал. сяржант, сувязіст; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Паўкштэла Альфонс Сцяпанавіч (1918—1995), в. Бялянішкі, радавы, стралок.

Паўкштэла Часлаў Паўлавіч, н. у 1911, г.п. Лынтупы, сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Паўлоўскі Міхаіл Пятровіч, н. у 1917, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Паўлюковіч Осіп Андрэевіч, н. у 1919.

Пачкоўскі Іван Пятровіч (1915—1997), в. Галбяя, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Пачкоўскі Мікалай Аляксандравіч, н. у 1921, в. Галбяя, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Пачкоўскі Мітрафан Піліпавіч (1916—1993), партызан.

Пачкоўскі Уладзімір Антонавіч (1903—1984), радавы.

Пачопка Яфім Аляксеевіч (1912—1992), в. Залессе, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Пашкевіч Леаніда Ігнатаўна (1920—1993), в. Ліпнікі, партызанка, сувязная; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Пашкевіч Мікалай Лаўрэнцьевіч, н. у 1911, в. Захараўшчына, радавы.

Пашкевіч Осіп Станіслававіч (1921—2000), в. Цалінова, радавы, сапёр; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Пашкоўская Алена Іванаўна (1910—?), в. Дубнякі, ст. лейтэнант, медінструктар; ордэн Айчыннай вайны, медаль «За перамогу над Германіяй».

Пашчанка Ларыён Васільевіч, н. у 1917, в. Кукляны, сапёр; медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Петракоў Аляксандр Аляксандравіч, н. у 1919, в. Сіўцы, стралок; ордэн Чырвонага Сцяга, медаль «За адвагу».

Петух Андрэй Іосіфавіч (1908—1989), в. Сарокі, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За баявыя заслугі».

Петух Антон Іосіфавіч (1914—1997), в. Дварчаны, радавы; ордэн Айчыннай вай-

ны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Петух Іван Мікітавіч (1924—?), в. Пруднікі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Петухоў Фёдар Пахомавіч (1920—2001); ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Шіхлецкі Дэмітрый Нікіфаравіч, н. у 1918, в. Дмітрыеўка Цімскага р-на Курскай вобл., стралок.

Платонаў Барыс Сцяпанавіч, н. у 1926, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».


Плотнікаў Іван Ільіч, н. у 1921, в. Вейсішкі, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Плотнікаў Навум Калінавіч, н. у 1919, в. Вейсішкі, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Плюеў Пётр Тарасавіч (1918—1989), в. Завесна Гарадоцкага р-на, старшина; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Пляшкун Іпаліт Станіслававіч (1922—1990), в. Глінскія, сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Полех Марыя Аляксандраўна, н. у 1922, в. Рамелькі, камандзір аддзялення сувязі; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй».



Аnton Петух.



М.А.Полех.

Полех Мікалай Іосіфавіч (1923—1989), в. Вялікае Сяло Шаркоўшчынскага р-на, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Пракоп Уладзімір Іванавіч, н. у 1922, в. Ясева, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.

Пракоф'еў Міхаіл Іванавіч (1925—?), в. Успенаўка Задонскага р-на Ліпецкай вобл., капітан; медаль «За ўзяцце Кёнігсберга».

Пralіч Любамір Сільвестравіч (1902—1988), в. Дземяшы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Пронька Антон Калістратавіч (1906—1977), в. Баранавічы, радавы, стралок.

Пронька Кацярына Антонаўна (1922—1993), в. Курсевічы, партызанка, сувязная.

Радзіміческі фронтавікі успехами, якіе
твой архів прынесут счастле і радасць.
Ось чакаю ўжоў не дынікогдзе.
З найбільш шматко ёнто, што я вернусь
к Вам с табедой достойнымі вонкім.
Пишітесь, як ганке с подробней сведч.
Всегда будзьце падзяліць пашырэць
письма! Віредаю веши соргачікі при всем
и наилучшымі пожеланіемі.

Фрагмент франтавога пісьма М.А.Полех сваёй маці ў в. Рамелькі.



А.М.Прыгадзінская.



А.М.Прыгадзінскі.



А.К.Пронька.

Пронька Марыя Рыгораўна, н. у 1921, в. Бакавічы, партызанка, сувязная; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.

Пронька Яўстафій Іосіфавіч, н. у 1916, в. Чаранкі, мал. сяржант; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Протас Пётр Антонавіч (1914—1990), в. Сарочына, радавы, сувязіст.

Протас Яўген Уладзіміравіч (1923—1999), в. Сарочына, радавы; ордэн Чырвонай Зоркі, медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Прыгадзінскі Аляксандар Міхайлавіч (1918—2001), г. Шклёў, старшина; ордэны Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалі «За абарону Севастопаля», «За абарону Адэсы», «За перамогу над Германіяй».

Прыгадзінская Анастасія Міхайлаўна, н. у 1922, ордэн Айчыннай вайны II

ступені, медалі «За абарону Масквы», «За перамогу над Германіяй».

Прышчэпаў Сямён Дзям'янавіч, н. у 1919, в. Прасмыгі Брагінскага р-на, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Пташынскі Віталь Аляксандравіч (1923—1995), в. Прамышляды, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Пупкевіч Мечыслаў Сігізмундавіч (1912—1990), в. Свірдуны, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Пурлан Руфін Ксаверавіч, н. у 1924, в. Норкавічы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Пусько Антон Юльянавіч (1914—1990), в. Пятровічы, яфрэйттар; медаль «За перамогу над Германіяй».

Пусько Аркадзь Пятровіч (1913—2000), в. Дразды, радавы, кулямётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Пусько Уладзімір Антонавіч, н. у 1925, в. Пятровічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Пучынскі Ігар Іосіфавіч, н. у 1929, в. Казяяны Браслаўскага р-на, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Пястун Вікенцій Максімавіч, н. у 1912, в. Пожарцы, радавы.

Пястун Іосіф Францавіч (1923—2000), в. Навасёлкі, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Пясчанаў Сцяпан Паўлавіч, н. у 1920, в. Бунакова Чэрвеньскага р-на, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За абарону Масквы», «За перамогу над Германіяй».

Пяткевіч Альберт Сцяпанавіч, н. у 1920, в. Коўзаны, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Пяткевіч Ігнат Адамавіч (1923—1989), в. Канябічы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Пяткоўскі Міхаіл Віктаравіч, н. у 1925, в. Чорнае, стралок; ордэны Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Пятраніс Іван Пятровіч (1913—1990), в. Крукі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».



Пятрова Валянціна Іванаўна (1917—?), г. Паўлаўскі Пасад, сяржант.

Пятроў Васіль Цімафеевіч, н. у 1900, партызан.

Пятроўскі Валеар'ян Вікенцьевіч (1911—1995), в. Рагоўскія, мал. сяржант, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Пятроўскі Канстанцін Вікенцьевіч, н. у 1923, в. Лашуки.

Пячонкіна Аляксандра Цімафееўна, н. у 1918, радавая; медаль «За перамогу над Германіяй».

Рабіза Мечыслаў Станіслававіч (1907—1991), радавы, стралок.

Рагальскі Віктар Яраслававіч (1924—1994), в. Новы Двор.

Рагач Генадзь Фёдаравіч (1926—1986), в. Узгарадзь Мядзельскага р-на, старшина; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Рагіня Антон Антонавіч, н. у 1927, в. Кролікі, аўтаматчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Рагіня Людвіг Вікенцьевіч, н. у 1914, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Рагіня Пётр Пятровіч (1922—1990), в. Лаўкі Віцебскай вобл., радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Рагуцёнак Іван Маркавіч, н. у 1928, партызан; медаль «За адвагу».

Радзевіч Віктар Аспаравіч (1906—1991), радавы.

Радзько Анатоль Міхайлавіч, н. у 1924, в. Агароднікі, радавы, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Райчонак Лявонцій Іосіфавіч, н. у 1926, радавы, стралок, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Райчонак Лявонцій Іосіфавіч, н. у 1926, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Райчонак Мікалай Канстанцінавіч (1903—1993), в. Пятрагі, радавы, стралок, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Райчонак Міхаіл Іванавіч (1903—1988), в. Соўкі.

Райчонак Пётр Проклавіч, н. у 1920, в. Рымкі, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Е.П.Рамановіч.

Райчонак Ягор Антонавіч (1920—1989), в. Пятрагі, радавы, партызан.

Раковіч Кацярына Пятроўна, н. у 1923, г.п. Бягомль Докшыцкага р-на, радавая; партызанка; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Раковіч Кацярына Пятроўна, н. у 1923, в. Путачова Докшыцкага р-на, сувязная, ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней, медалі «За перамогу над Германіяй», «Партызану Беларусі».

Рамановіч Аркадзь Ягоравіч (1923—2001), радавы, стралок.

Рамановіч Еўдакім Пятровіч, н. у 1924, в. Дуброва, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Рамановіч Міхаіл Антонавіч (1925—1989), сяржант; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Рамановіч Нікадзім Ягоравіч, н. у 1916, радавы, стралок, медаль «За перамогу над Германіяй».

Рамановіч Пётр Пятровіч (1909—1998), в. Дуброва, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Рамановіч Уладзімір Вікенцьевіч (?—1997), в. Стакоўскія.


Рамановіч Уладзімір Віктаравіч (1917—1987), в. Стакоўскія; медаль «За ўдзел у абарончай вайне 1939 г.».

Раманоўскі Іван Іванавіч (1920—2000), в. Пабержы Браслаўскага р-на, радавы.

Раманоўскі Іосіф Сігізмундавіч, н. у 1925.

Раманоўскі Казімір Осіпавіч (1906—1988), в. Клентакі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Раманоўскі Франц Аляксандравіч (1896—1972), в. Лявонавічы, радавы.



Ф.А.Раманоўскі.



Т.П.Рыбакоў.

Раманчук Адам Вікенцьевіч, н. у 1926, в. Дземяшы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Рамбальскі Альбін Людвікавіч, н. у 1922, в. Ажарцы, кулямётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Рамбальскі Роберт Сільвестравіч, н. у 1926, в. Пожарцы, радавы; ордэны Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Рамейка Станіслаў Вікенцьевіч, н. у 1921, сувязіст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Рапяпрак Міхаіл Далян'янавіч, н. у 1901, с. Кальнік, Украіна, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Расолька Ларыса Акімаўна, н. у 1917, мл. лейтэнант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Рацьковіч Барыс Фёдаравіч, н. у 1924, в. Асінагарадок.

Рожка Іосіф Аляксандравіч (1907 — 1992), в. Навасёлкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Рожка Уладзімір Рыгоравіч, н. у 1920, в. Русакі, артылерыст; медаль «За перамогу над Германіяй».

Розынка Аркадзь Усцінавіч, н. у 1924, в. Логавінцы, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Розынка Віталь Усцінавіч, н. у 1922, в. Логавінцы, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Розынка Рыгор Антонавіч, н. у 1918, в. Бакавічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Рубель Васіль Данілавіч (1910 — 1996), г.п. Варацаева, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Рубель Мікалай Вікенцьевіч (1925 — 1997), г.п. Варацаева, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Рудзік Станіслаў Емяльянавіч (1916 — 1998), в. Гвоздавічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Рудніцкі Іван Антонавіч (1914 — 1991), в. Мышкі, радавы.

Рудэнка Кацярына Пятроўна (1907 — 1990), в. Цешылава, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Рыбакоў Трыфан Пятровіч (1900 — 1984), в. Мураўшчына, радавы; медалі «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Рыбакоў Фірс Цімафеевіч (1916 — 1996), в. Мураўшчына, партызан.

Рыбкоў Іван Сямёновіч, н. у 1926, г. п. Лынтупы.

Рыжыкаў Трафім Паўлавіч, н. у 1919, в. Цыганы Гарадоцкага р-на, партызан; ордэны Айчыннай вайны II ступені, Чырвонага Сцяга.

Рыхліцкі Павел Пятровіч, н. у 1925, в. Мядзелка, радавы, кулямётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Рэйн Абрам Ісакавіч, н. у 1902, в. Міхалішкі, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявыя заслугі».

Савельеў Дзяніс Ілыч, н. у 1916, в. Сухарышкі, ваенны чыгуначнік; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Савін Андрэй Васільевіч, н. у 1920, в. Бор Свярдлоўскай вобл., артылерыст; ордэны Чырвонай Зоркі, Чырвонага Сцяга.

Савіцкі Барыс Станіслававіч, н. у 1921, в. Зарубаўшчына, сяржант.

Садоўскі Фелікс Вікенцьевіч (1920 — 1991), в. Карабаніха, радавы.

Садулаў Мікіта Трафімавіч (1907 — 1983), в. Грэшына Расонскага р-на, партызан.

Саколка Клаўдзія Пятроўна, н. у 1928, в. Андроны, партызанка, сувязная; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Саколка Уладзімір Іванавіч, н. у 1924, в. Парыж, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Салавей Пётр Ануфрыевіч, н. у 1912, кулямётчык; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Саламаткін Сяргей Іванавіч (1918—1995), с. Высокое Слонімскага р-на, маёр; ордэны Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі (два), медаль «За баявыя заслугі».

Салаўёва Марыя Паўлаўна (1920—1999), ордэны Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалі «За абарону Ленінграда», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Салаўёў Аляксей Гаўрылавіч (1904—1990), яфрэйтар.

Салаўёў Рыгор Васільевіч, н. у 1927, в. Кублічы Ушацкага р-на, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Самаль Констанцін Емяльянавіч, н. у 1922, в. Самалі Маладзечанскага р-на, партызан.

Самковіч Іван Юльянавіч (1915—1997), в. Луцк-Казлоўскі, радавы, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Санько Дэмітрый Сяргеевіч (1925—1990), в. Руць Чашицкага р-на, мал. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Сапуноў Іван Іванавіч, н. у 1920, Арлоўская вобл., капітан, камандзір узвода; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Сарачук Лявонцій Кірылавіч, н. у 1926, м. Тыўроў, Украіна, сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Сарока Гаўрыла Аляксандравіч (1912—1989), в. Пятрагі, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Сарока Уладзімір Раманавіч (1921—?), в. Лапосі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Саўчук Аляксандар Дэмітрыевіч (1920—1993), в. Ажарцы, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Сварцэвіч Іосіф Мікалаевіч, н. у 1921, в. Сасноўшчына, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Свечанка Рыгор Андрэевіч, н. у 1910, г. Адэса, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй», «За доблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне 1941—1945 гг.».

Свілонак Яўстафій Антонавіч (1916—1996), в. Паўлюгі, радавы; ордэны Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна».

Свілоўская Антаніна Людвігаўна (1914—1996), в. Пабіржы, Літва, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Свілоўскі Ізідар Міхайлавіч (1894—1998), в. Трапішавічы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.

Семак Ганна Лявонцьеўна, н. у 1919, лейтэнант мед. службы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».

Семак Сяргей Лявонцьевіч, н. у 1920, маёр мед. службы; ордэны Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі (2), медалі «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Семчанка Віктар Афанасьевіч, н. у 1920, стралок, тэлефаніст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Серадова Іраіда Фёдараўна, н. у 1917, Смаленская вобл., мал. лейтэнант медслужбы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Сечка Антон Іпалітавіч, н. у 1919, в. Рудое, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Сідаровіч Іван Іванавіч, н. у 1921, в. Дзеткава, радавы, пехацінец; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Сідаровіч Мікалай Маркавіч (1915—1992), в. Дзягілі Мінскай вобл., радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Сідаровіч Яфім Архіпавіч, н. у 1924, в. Дзеткава, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Сікора Леанід Сяргеевіч, н. у 1926, в. Асіннікі, радавы; ордэн Айчыннай вайны



Н.Б. Сіланава.



Дз.Дз. Сітнікаў.

I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Сікора Тэадор Францавіч (1922 — 1994), в. Асіннікі; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Сіланава Ніна Барысаўна, н. у 1925, зенітчыца; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Сіманёнак Іван Васільевіч, н. у 1921, в. Сіманы, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За баявыя заслугі».

Сіманька Васіль Іосіфавіч, н. у 1910, в. Ліпнікі, радавы, аўтаматчык; медаль «За адвагу».

Сініца Васіль Анісімавіч, н. у 1924, в. Сценка Докшыцкага р-на, радавы; партызан, ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Сініца Данат Юльянавіч (1917 — 1989), в. Круткі, радавы.

Сіповіч Іосіф Баліслававіч, н. у 1922, в. Хралы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Сіповіч Іосіф Іосіфавіч (1909 — 1990), в. Чорнае, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Сіповіч Леанід Мікалаевіч (1925 — ?), в. Юхавічы, сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За адвагу».

Сіповіч Уладзіслаў Купрыяновіч (1911 — 1992), в. Чорнае, радавы, кулямётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Сіротка (Піровіч) Ванда Антонаўна, н. у 1926, в. Ахрэмачы Браслаўскага р-на, партызанка, сувязная; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Сіротка Рыгор Міхайлавіч (1924 — 1982), в. Ахромавічы Браслаўскага р-на,

партызан, у дзеючай арміі з 1944; медаль «За перамогу над Германіяй».

Сітнікаў Дзям'ян Дзяменцьевіч (1912 — 1986), в. Тапалёўка, Украіна, маёр; ордэны Славы III і II ступеней, медаль «За перамогу над Германіяй».

Сіўко Іван Іванавіч, н. у 1924, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Скоўпенік Міхаіл Іванавіч, н. у 1924, в. Курганаўка Бранскай вобл., радавы, ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Скрыпко Уладзімір Васільевіч, н. у 1921, в. Баравыя Віцебскай вобл., радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Скрыпчанка Мікалай Іванавіч, н. у 1925, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Скрыцкі Казімір Войцехавіч (1908 — 1997), в. Гогава, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Скур'ят Уладзімір Уладзіміравіч, н. у 1916, в. Ствойрова Браслаўскага р-на, партызан; медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Слабада Іван Захаравіч, н. у 1921, в. Дуброва, партызан, мал. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Смаляк Васіль Пятровіч, н. у 1924, в. Лагані, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Смалякоў Фёдар Рыгоравіч, н. у 1923, Полацкі р-н, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.

Смірноў Уладзімір Аляксандравіч, н. у 1924, в. Дабрыянова, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Смулько Дзмітрый Міхайлавіч, н. у 1925, в. Латышы Міёрскага р-на, мінамётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Смутны Самуіл Сцяпанавіч (1921 — 2000), в. Зыбалы Талачынскага р-на, старшина; ордэны Айчыннай вайны II ступені,

Чырвонай Зоркі, медалі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Смітанка Антон Аляксандравіч (1915—1993), в. Пятрагі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За адвагу».

Смітанка Іпаліт Аляксандравіч (1912—1988), в. Пятрагі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Собаль Георгій Іванавіч (1915—1986), в. Касцяні, тэлефаніст; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Собаль Кузьма Антонавіч (1904—1989), в. Касцяні, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Собаль Лявонцій Васільевіч, н. у 1922, в. Чарэмушнікі, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Собаль Мацвеі Раманавіч (1909—1991), в. Скарыхоўка, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Собаль Мікалай Антонавіч, в. Соўкі, партызан; медаль «За перамогу над Германіяй».

Собаль Міхаіл Іванавіч, н. у 1922, в. Цёплія, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Собаль Пётр Антонавіч, н. у 1921, в. Касцяні, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Собаль Пётр Васільевіч, н. у 1921, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Собаль Юльян Юльянавіч (1906—2001), в. Касцяні, радавы; медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».


Собаль Яўстафій Аляксандравіч (1910—1969), в. Касцяні, радавы, стралок; медаль «За адвагу».

Соўка Зіновій Якаўлевіч (1929—1985), в. Кадуки, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Сталярэўскі Серафім Іванавіч (1919—?), г. Малаархангельск, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Станкевіч Іван Пятровіч, н. у 1919, в. Лашукі.

Г.І.Собаль.



Стрыгельскі Іван Паўлавіч, п. у 1925, в. Садкі Мінскай вобл., радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Берліна», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.

Ступа Сцяпан Паўлавіч, н. у 1926, мінамётчык; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Вены», «За перамогу над Германіяй».

Субач Вікенцій Пятровіч, н. у 1923, в. Канчаны Мядзельскага р-на, партызан; з 17 ліпеня 1944 г. у дзеючай арміі, у войсках НКУС, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».

Субач Віктар Пятровіч, н. у 1923, в. Канчані Мядзельскага р-на, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны, медалі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Субач Франц Станіслававіч, п. у 1926, в. Галатыльцы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Сукаваты Іван Іванавіч (1904—?), х. Херсонскі, Украіна, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Сулумка Клаудзія Паўлаўна (1925—?), в. Якшты Браслаўскага р-на, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Сухадольскі Станіслаў Міхайлавіч (1925—2000), радавы; медаль «За вызваленне Варшавы».

Сушко Іосіф Міхайлавіч (?—1997).

Сушчанка Алена Іванаўна, п. у 1920, партызанка; медаль «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.



В.І.Сцепаненка.

Сушчанка Іволій Цімафеевіч (1881—1964), в. Скварцова, радавы, стралок; медаль «За перамогу над Германіяй».

Сушчанка Мацвей Івольевіч (1923—1958), в. Скварцова, стралок супрацьтанкавага ружжа; медаль «За вызваленне Варшавы».

Сцепаненка Васіль Іванавіч, н. у 1925, партызан, разведчык, потым на фронце, механік-вадзіцель танка; ордэны Айчыннай вайны I і II ступеней, медалі «За баявыя заслугі», «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.

Счасны Васіль Іванавіч (1907—1992), в. Пятровічы, радавы.

Сыраежка Кірыла Паўлавіч (1903—1989), в. Рэўта Лёзненскага р-на, мал. сяржант; ордэны Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Сытава Вера Паўлаўна, н. у 1926, в. Дубнік, партызанка, сувязная; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Сяліцкі Юльян Ігнатавіч (1903—?), г. Мядзел, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Сямёнаў Анастасія Сцяпанаўна, н. у 1918, партызанка.

Сямёнаў Афанасій Авілавіч, н. у 1911, в. Ваўкі, радавы, партызан; медаль «За перамогу над Германіяй».

Сямёнаў Кліменцій Іванавіч, н. у 1923, в. Лучай, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Табола Уладзімір Антонавіч, н. у 1925, в. Тузбіца, радавы, стралок; ордэн Айчын-

най вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Талайка Антон Іларыёнавіч (1911—1993), в. Ажарова, радавы.

Талайка Станіслава Уладзіміраўна (1924—1998), в. Груздава, радавая, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Талкач Андрэй Сцяпанавіч, н. у 1914, в. Дабраводка Смалевіцкага р-на, партызан.

Талкач Платон Іосіфавіч, н. у 1920.

Талпека Васіліса Анатольеўна, н. у 1924, в. Ліпнікі, партызанка, сувязная; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Талстыка Антон Зыгмундавіч, н. у 1925, в. Дунілавічы, радавы, тэлефаніст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Тамашэвіч Іван Казіміравіч (1906—1989), в. Задзеё, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Тамілін Мікалай Ігнацьевіч (1914—1996), радавы.

Танана Вінцэнт Аляксандравіч (1923—1998), в. Гаўрылавічы, радавы, партызан.

Танана Даніла Пятровіч, н. у 1926, в. Гаўрылавічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Танана Зянон Страфанавіч, н. у 1921, в. Гаўрылавічы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Танана Міхаіл Мікітавіч, н. у 1922, в. Сакалы, сяржант, партызан.

Танана Пётр Міхайлавіч (1915—1991), в. Гаўрылавічы, радавы, партызан; медаль «За адвагу».

Тапана Іван Пятровіч, н. у 1921, аўтаматчык, ордэн Айчыннай вайны II ступені; медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Тапана Міхаіл Аляксандравіч (?—1996), в. Вайцяхі.

Таразевіч Аляксандр Венядзіктавіч (1918—1991), в. Чалей Мядзельскага р-на, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Тарановіч Марыя Андрэеўна, н. у 1921, в. Невір Любешаўскага р-на, партызанка; медаль «За перамогу над Германіяй».

Тарасевіч Лявон Карлавіч, н. у 1922, в. Ярэва, радавы.

Тараскевіч Фёдар Андрэевіч (1918—1997), в. Андропы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Тараскевіч Юльян Мікалаевіч (1919—1993), г. Пецбург, Паўночная Амерыка, радавы.

Татарчук Любамір Уладзіслававіч, н. у 1925, в. Кружкі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Татаранка Іосіф Іванавіч, н. у 1926, в. Хрыстова, радавы, кулямётчык, інвалід Айчыннай вайны.

Татаранка Яўстафій Андрэевіч (1915—1999), в. Хрыстова, радавы, повар.

Татун Мікалай Сямёнаў, н. у 1924, в. Крывое, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Татун Парфірый Кацстанцінавіч, н. у 1921, в. Крывое, радавы, партызан; медаль «За перамогу над Германіяй».

Татыржа Альгерд Паўлавіч, н. у 1927, в. Рудае, стралок.

Татыржа Станіслаў Мікалаевіч, н. у 1926, в. Піскуны, радавы, стралок; медаль «За баявыя заслугі».

Тацюк Мяфодзій Афанасьевіч (1924—2001), в. Пешкаўцы.

Ткачова Ніна Уладзіміраўна, н. у 1922, в. Міхалішкі, партызанка; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Ткачоў Сцяпан Іосіфавіч, н. у 1910, в. Шапрудаўка, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Трафімаў Аляксей Аляксандравіч (1922—2000), в. Ручай Наўгародскай вобл., радавы, артылерыст, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Трафімаў Барыс Фёдаравіч, н. у 1925, в. Заселле Асташкоўскага р-на, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Трахімовіч Анатоль Міхайлівіч (1922—1996), в. Грыдзькі, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявыя заслугі».

Траццяк Зянон Гаўрылавіч (1910—1993), в. Дзяяўгуны, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

А.А.Трафімаў.



Трыфанаў Аляксей Іванавіч (1926—1985), в. Дамажырава Курганскай вобл., старшина.

Тульянскі Іпаліт Іосіфавіч (1918—1988), в. Стукаўшчызна, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Тумуль Валяр'ян Ігнатавіч (1922—1990), в. Рамейкі, радавы.

Умпіровіч Пётр Сямёнаў (1907—1989), в. Дубраўка, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Унтан Сільвестр Сільвестравіч (1916—1994), в. Кацкані Швянчонскага р-на, Літва, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Урублеўскі Антон Іосіфавіч, н. у 1921, в. Рудае, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Урублеўскі Іосіф Аляксандравіч, н. у 1921, радавы.

Ушакова Любоў Антонаўна, н. у 1923, в. Старыя Габы Мядзельскага р-на; ордэны Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Ушакоў Аляксей Мікалаевіч, н. у 1917, Тамбоўская вобл., партызан, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны», «За перамогу над Германіяй».

Фадзееў Васіль Іванавіч, н. у 1928, г. Вялікія Луکі, рабочы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Фалевіч Казімір Гіляравіч (1911—1990), Мядзельскі р-н, радавы; медалі «За вызваление Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Фалькоўскі Васіль Міхайлівіч (1922—1996), г. Палацк, мал. сяржант, стралок-радыст; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

пені, медалі «За баявяя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Фёдараў Сяргей Уладзіміравіч (1924—1998), г. Рагачоў, старшина разведроты.

Федаровіч Канстанцін Лявонцьевіч, н. у 1916, в. Навінкі.

Філіповіч Вікенцій Антонавіч, (1914—2000), в. Канстанцінава Глыбоцка-га р-на, радавы.

Філіповіч Канстанцін Антонавіч, н. у 1917, в. Губіна.

Халява Сафія Аляксандраўна, н. у 1919, в. Дунілавічы, радавая, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Халява Фама Кузьміч (1918—?), в. Скварцова, старшина, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Ханяўка Уладзімір Рыгоравіч, н. у 1913, в. Ралаўцы, сувязны, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Харко Аляксей Антонавіч (1919—1995), в. Крывое, радавы, партызан.

Харко Анатоль Фёдаравіч, н. у 1926, в. Бараўкі, мал. сяржант, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявяя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Харко Антон Валяр'янавіч, н. у 1925, г.п. Варащаева, мал. сяржант, разведчык; ордэн Айчыннай вайны, медалі «За вызваленне Варшавы», «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Харко Аркадзь Яфімавіч, н. у 1926, в. Зарэцкія, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Харко Канстанцін Яўстаф'евіч, н. у 1921, в. Бараўкі, радавы, стралок; ордэн Славы III ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Харко Мікалай Яфімавіч, н. у 1922, в. Зарэцкія, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Харко Рыгор Сцяпанавіч (1907—1991), в. Ясюкі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Харко Уладзімір Максіманіч (1924—1999), радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Харко Фёдар Андрэевіч (1925—1990), в. Ясюкі, радавы, артылерыст; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Харужэнка Емяльян Іванавіч, н. у 1922, в. Масалычкі Магілёўскай вобл., радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Харэцкі Антон Аляксеевіч, н. у 1922, в. Станелевічы, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Хаткевіч Сямён Аляксеевіч (1913—?), лейтэнант.

Хвалько Мікалай Фёдаравіч, н. у 1923, в. Чарвячова, радавы, артылерыст; ордэн Славы III ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Хвядзэвіч Эдмунд Юльянавіч, н. у 1923, в. Гвоздавічы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Хіла Аляксей Васільевіч (1912—1997), в. Ольсевічы Мядзельскага р-на, радавы, партызан; ордэны Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна».

Хіла Іван Васільевіч (1924—1997), в. Ольсевічы Мядзельскага р-на, мал. сяржант, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Хітдоў Міхail Ярмілавіч, н. у 1926, г. Барысаў, радавы, партызан.

Хмырова Любоў Віктараўна, н. у 1923, в. Юнькі, радавая, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Ходан Пётр Іванавіч, п. у 1925, в. Юхавічы Расонскага р-на, мал. сяржант, танкіст; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Хоміч Дзмітрый Аляксандравіч, н. у 1925, в. Міськія, радавы, партызан; ордэп Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Хоміч Іван Антонавіч (1913—1989), в. Міськія, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Хоміч Міхail Віктаравіч, н. у 1922, в. Міськія, мал. сяржант, партызан.

Хоміч Пётр Віктаравіч (1924—1996), в. Міськія, партызан.

Хоміч Уладзімір Аляксандравіч, н. у 1924, в. Міськія, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявяя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Храпавіцкі Леанід Міхайлавіч, н. у 1922, в. Волахі, сапёр; медаль «За перамогу над Германіяй».

Храпавіцкі Уладзімір Уладзіміравіч, н. у 1924, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Храстал Станіслаў Антонавіч, н. у 1916, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За ўзяцце Берліна».

Хуцкі Канстанцін Мікалаевіч, н. у 1924, г. Глыбокае, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Цапелік Мар'ян Адольфавіч (1913—1992), в. Хацілы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Цвяткоў Еўдакім Якімавіч (1910—1999), в. Сухарышкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Целяк Серафім Іванавіч (1911—1992), в. Целякі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Целяк Фадзей Антонавіч (1911—1995), в. Целякі, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Церашкевіч Віктар Пятровіч (1926—1989), в. Нагаўкі Мядзельскага р-на, партызан.

Цітовіч Генадзь Сямёнаўіч (1926—1999), радавы, ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Цітовіч Зіновій Іванавіч, н. у 1924, в. Якшты Браслаўскага р-на, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Цітуленка Аляксей Венядзіктавіч, н. у 1921, в. Кашалёва Буда-Кашалёўскага р-на, сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За баявяя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Ціхановіч Павел Мікалаевіч, н. у 1924, в. Андronы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявяя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Ціхановіч Уладзімір Мікалаевіч (1919—2001), в. Андronы, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».



В.П. Церашкевіч.

Ціханчык Зігфрыд Вацлававіч (1920—1987), в. Круткі, радавы, стралок.

Цішчанка Алена Емяльянаўна, н. у 1921, в. Карабы, партызанка.

Цыбульскі Станіслаў Іванавіч (1923—1999), ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Цырук Анатоль Іванавіч (1909—1992), в. Ласіца, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За адвагу».

Цырук Аркадзь Іванавіч, н. у 1907, в. Ласіца, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Цыўнель Ефрасіння Сямёнаўна, н. у 1913, в. Якшты, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Цыўнель Уладзімір Андрэевіч (1911—1988), в. Якшты, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Цярлюк Ігнацій Сігізмундавіч, н. у 1919, радавы.

Цярлюк Іосіф Іосіфавіч, н. у 1907, в. Зарэцкія, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Цярлюк Станіслаў Іосіфавіч (1910—1999), в. Зарэцкія, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Цярэшчанка Віктар Пятровіч, н. у 1926, радавы, партызан.

Чабанаў Васіль Сяргеевіч (1913—1998), в. Ніжнє, Украіна, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Чалей Майсей Адамавіч (1911—1981), в. Калінаўка, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Чалка Савелій Мануілавіч (1920—1999), в. Паташня, радавы.



Я.П. Чалка.



Я.В. Чарэнка.

Чалка Якаў Філіповіч (1926—1988), в. Міркішкі, ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Чаравуха Міхаіл Яўстаф'евіч, н. у 1912, в. Жуперкі, сяржант; медаль «За перамогу над Германіяй».

Чаркес Іосіф Сцяпанавіч (1909—1990), в. Русіны, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».

Чарневіч Віктар Віктаравіч, н. у 1927, аўтаматчык, медаль «За перамогу над Германіяй».

Чарноў Аляксандр Якаўлевіч, н. у 1918, с. Яраполец Маскоўскай вобл., мал. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявыя заслугі».

Чарноў Кліменцій Цярэнцевіч (1914—1995), в. Юзафінопаль, радавы; медаль «За адвагу».

Чарняўскі Лявонцій Пятровіч, н. у 1915, в. Кавалі, кулямётчык; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Чарняўскі Уладзімір Лявонцевіч (1915—?), в. Дзягелі Мядзельскага р-на, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Чарыганская (Навіцкая) Валянціна Мікалаеўна, н. у 1926, в. Барсукі Докшыцкага р-на, партызанка, сувязная.

Чарэнка Аляксандар Аляксееўіч (1921—1990), в. Чаранкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Чарэнка Аляксандар Юльянавіч (1919—1983), в. Чаранкі, стралок; ордэн

Чырвонай Зоркі, медаль «За перамогу над Германіяй».

Чарэнка Валянцін Іванавіч, н. у 1929, в. Перавознікі, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Чарэнка Мікалай Аляксандравіч, н. у 1922, в. Чаранкі, радавы; медаль «За адвагу».

Чарэнка Мікалай Юльянавіч, н. у 1922, в. Чарэпкі, радавы; медаль «За баявыя заслугі».

Чарэнка Уладзімір Васільевіч, н. у 1912, в. Перавознікі, радавы, партызан; медаль «За перамогу над Германіяй».

Чарэнка Цімафеў Ільіч, н. у 1915, в. Лескава, радавы; медаль «За ўзяцце Берліна».

Чарэпка Яўстафій Валяр'янавіч (1919—?), г. Паставы, маёр, начальнік сувязі дывізіі, ордэн Чырвонай Зоркі, медаль «За абарону Масквы».

Чатовіч Іван Іванавіч, н. у 1917, в. Курылавічы, радавы.

Чатовіч Мікалай Осіпавіч, н. у 1922, в. Боцвіны, радавы.

Чатовіч Рыгор Рыгоравіч, н. у 1914, в. Боцвіны, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Чатовіч Уладзімір Юльянавіч, н. у 1923, в. Захараўшчына, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Чубанаў Уладзімір Фаміч (1922—1982), в. Берагавая Слабада Гомельскай вобл., сяржант; медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Чукін Вікенцій Іосіфавіч (1912—2000), в. Сяргеевічы, артылерыст; медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Чулкоў Ягор Мікалаевіч (1914—1989), в. Пушкарь, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Чыгілэйчык Андрэй Мікалаевіч, н. у 1924, п. Леніна Магілёўскай вобл., партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Чырванец Анатоль Іванавіч (1924—1993), в. Якубаўцы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Чырванец Уладзімір Іосіфавіч (1921—1989), в. Мястэчка, партызан.

Шабан Баляслаў Станіслававіч, н. у 1919, в. Казлоўшчына.

Шакун Італіт Іванавіч (1903—1989), в. Кавалі Мядзельскага р-на, радавы.

Шальц Валянцін Паўлавіч, н. у 1921.

Шальц Франц Аляксандравіч (1913—1998), в. Ярэва, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Шамовіч Антон Пятровіч (1921—1993), в. Міхаліна, радавы.

Шамовіч Вацлаў Іванавіч (1911—1990), в. Казіміраўка; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Шапіра Аляксей Якаўлевіч (1925—1989), г. Паставы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За абарону Каўказа», «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Шарыка Ігнат Дамінікавіч (1913—1994), в. Ласькія, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Шарыпа Альбін Дамінікавіч, в. Ласькія.

Шаура Міхаіл Іванавіч, н. у 1925, в. Ваўкі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Шаура Яўген Піліпавіч (1925—1999), камандзір узвода, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За баявую заслугі», «За ўзяцце Будапешта», «За ўзяцце Вены», «За перамогу над Германіяй».

Шашура Мікалай Якаўлевіч (1926—1990), г. Мінск, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Швед Алфей Яўстаф'евіч, н. у 1926, в. Грыдзькі, аўтаматчык, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявую заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Швед Аркадзь Рыгоравіч, н. у 1913, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Шкрэд Пётр Ягоравіч, н. у 1923, в. Юхавічы, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Шкутко Рыгор Мікалаевіч, н. у 1926, в. Пухавічы Мінскай вобл., радавы, партызан.

Шляга Валянціна Вікенцьеўна, н. у 1922, в. Ажарцы, радавая, партызанка.

Шорац Аркадзь Барысавіч (1914—1994), в. Курылавічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».



Я.П.Шаура.



А.Ф.Шугалей.

Шорац Уладзімір Пятровіч (1909—1992), в. Курылавічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Шорац Уладзімір Эдвардавіч, н. у 1923, в. Пагарцы, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медаль «За адвагу».

Шорац Уладзімір Яўстаф'евіч, н. у 1920, в. Тадуліна, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Шорац Яўген Кірылавіч, н. у 1923, в. Курылавічы, радавы; ордэны Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Шпак Іван Нікіфаравіч (1927—1997), г.п. Варапаева, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Шпакаў Ермалай Сямёновіч (1926—1994), радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Шубін Васіль Іванавіч (1912—1994), в. Саранчаны, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Шумскі Іосіф Іосіфавіч, н. у 1915, в. Норыца.


Шупен'ка Серафіма Дэмітрыеўна, н. у 1924, медаль «За перамогу над Германіяй».

Шуралей Архіп Фёдаравіч (1909—1972), в. Вежаўка Чашніцкага р-на Віцебскай вобл., партызан, з 1944 у дзеючай арміі, ст. сяржант.

Шуранаў Іосіф Сямёновіч (1914—1975), в. Юпкі Магілёўскай вобл., радавы.

Шуранаў Міхаіл (1919—?).


Шуроўскі Аляксей Фёдаравіч (1919—1990), в. Дзятлаўшчына, ст. сяржант, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені,



М. В. Шурпік.



А. В. Шылько.



М. Дз. Шчарбакоў.

медалі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны», «За перамогу над Германіяй».

Шурпік Арсеній Анатольевіч (1920 — 1993), в. Чарэмушнікі, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За баявыя заслугі».

Шурпік Леанід Іосіфавіч (1920 — 1988), в. Козічы, радавы, партызан.

Шурпік Мікалаі Сямёновіч, в. Ліпнікі, ордэн Славы III ступені, медалі.

Шурпік Мядодзій Васільевіч (1921 — 2000), в. Ліпнікі, шартызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Шушкевіч Уладзіслаў Іосіфавіч, н. у 1923, в. Рамейкі.

Шушко Вацлаў Іванавіч (1908 — 1999), в. Папоўцы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Шчарбакоў Мікалаі Дзмітрыевіч (1906 — ?), Ленінградская вобл., стралок, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі.

Шчарбунова Зінаіда Кузьмінічна (1915 — 1998), в. Парнеўка Чашніцкага р-на, партызанка; ордэн Айчыннай вайны II

ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Шчыт Юзаф Андрэевіч, н. у 1921, в. Пешкаўцы.

Шыдлоўскі Альбін Мікалаевіч, н. у 1921, в. Глінічына, радавы.

Шык Раман Маісеевіч (1912 — 1999), в. Пятровічы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Шылей Анатолій Дзмітрыевіч (1924 — 1992), в. Пятрагі, радавы.

Шылей Віктар Ягоравіч, в. Пятрагі.

Шылей Гліярый Іванавіч, в. Чарты, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Шылько Альфонс Вікенцьевіч (1906 — 1986), в. Вязьма Томскай вобл., радавы, сапёр; медаль «За адвагу».

Шылько Браніслаў Уладзіміравіч, н. у 1925, в. Падсвілле, радавы.

Шыман Мацвеій Антонавіч, н. у 1913, в. Ажуны, ст. сяржант; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Шымковіч Зянон Сігізмундавіч, н. у 1925, в. Белішкі, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Шымук Аркадзь Юльянавіч (1910 — 1997), радавы, медаль «За перамогу над Германіяй».

Шымук Мікалаі Вікенцьевіч, н. у 1922, в. Аліхверы, сяржант; ордэны Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».

Шырко Уладзімір Юльянавіч, н. у 1924, в. Дашкі, радавы, партызан.

Шыцько Аляксандр Антонавіч (1910 — 1992), в. Чорнае, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Шыцько Эдуард Сцяпанавіч, н. у 1926, в. Горы Чашніцкага р-на, радавы; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Шыпко Альберт Іванавіч (1926 — ?), в. Анкуды, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Шышкова Марыя Іванаўна, н. у 1921, Тульская вобл., медаль «За перамогу над Германіяй».

Шышкоў Іван Фёдаравіч (1918—1995), в. Гута, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Шышла Леанід (1909—?), в. Фалевічы.

Шэдаў Фёдар Прохаравіч, н. у 1916, в. Ласіца.

Шэйма Георгій Георгіевіч (1919—2001), ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Юркайць Франц Усцінавіч, н. у 1901, в. Крукі, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны I ступені, медалі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Юрчанка Даніла Іосіфавіч, капітан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За абарону Каўказа», «За перамогу над Германіяй».

Юхно Адольф Іпалітавіч, н. у 1924, в. Оцкавічы.

Юхно Эдмунд Ягоравіч (1914—1992), в. Трапішыскі, радавы.

Юхновіч Франц Усцінавіч, н. у 1920, в. Губіна.

Ягела Руфін Іосіфавіч (1925—1998), в. Скарпаўцы, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Ягораў Аляксандр Паўлавіч, н. у 1924, г. Ржэў, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».

Якімовіч Антон Пятровіч (1910—?), в. Якімаўцы, радавы, стралок; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Якімовіч Вікенцій Адольфавіч (1911—1993), в. Ласіца; ордэны Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».

Якімовіч Вінцэнт Вінцэнтавіч, н. у 1921, в. Лоськія.

Якімовіч Дзмітрый Іванавіч (1922—1992), в. Шчоткі, радавы, кулямётчык; ордэн Айчыннай вайны I ступені.

Якімовіч Сяргей Міхайлавіч, н. у 1912, в. Луцк-Казлоўскі.

Якімовіч Фёдар Уладзіміравіч, н. у 1924, в. Ласіца.

Якубоўскі Сулайман Якаўлевіч, (1925—1995), г. Паставы, радавы; ордэн



Д.І.Юрчанка.



А.І.Яновіч.

Айчыннай вайны, медалі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Яловік Пётр Іосіфавіч, н. у 1922, в. Рымкі, радавы, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медаль «За перамогу над Германіяй».

Янкій Іван Канстанцінавіч (1919—1997), в. Горкі Краснапольскага р-на, матрос.

Янкун Іосіф Ігнатавіч (1902—1998), Braslauskі r-n, radavy; ordэн Айчыннай vayny II stupeni.

Яновіч Аляксандр Іосіфавіч (1905—1986), г. Віцебск, партызан; медаль «За перамогу над Германіяй».

Януковіч Альберт Паўлавіч, п. у 1909, в. Даравое, артылерыст; медаль «За перамогу над Германіяй».

Януковіч Іосіф Адамавіч (1913—1990), в. Сергі, radavy; ordэн Айчыннай vayny.

Януковіч Фелікс Феліксавіч, н. у 1919, в. Даравое, артылерыст; медаль «За перамогу над Германіяй».

Янучкоўскі Аркадэй Іванавіч (1924—1991), в. Гута, radavy, партызан; ordэн Айчыннай vayny II stupeni.

Януш Васіль Данілавіч, н. у 1926, radavy, stralok.

Януш Леанід Уладзіміравіч, н. у 1923, в. Мельніца, radavy, партызан; ordэн Айчыннай vayny II stupeni, medаль «Партызану Айчыннай vayny» II stupeni.

Януш Мікалай Ілыч, н. у 1925, в. Тара-саўка, сувязіст, ordэн Айчыннай vayny II stupeni, medali «За баявыя zaslugi», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».

Януш Ніна Іванаўна, н. у 1922, партызанка.

Яркоўскі Уладзімір Іосіфавіч, н. у 1923, в. Груздава, радавы, партызан, ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявую заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Яркоўскі Уладзімір Эдуардавіч, н. у 1919, г. Цюмень, радавы, партызан; ордэны Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Ясінскі Гіпакіт Казіміравіч, н. у 1908, в. Крамяні, радавы; медаль «За перамогу над Германіяй».

Ясюковіч Антон Антонавіч (1914 — 1992), в. Макаршчына; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

Ясюковіч Іван Антонавіч, н. у 1920, в. Макаршчына, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Ясюковіч Ігнацій Міхайлавіч (1903 — 1991), в. Масцішча.

Ясюковіч Сяргей Іванавіч, н. у 1906, в. Крывое, радавы, шафёр.

Ясюковіч Уладзімір Валяр'янавіч, н. у 1925, в. Крывое, партызан; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За баявую заслугі», «За перамогу над Германіяй».

Яцына Казімір Антонавіч (1913 — 1993), в. Сіўшчына, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені, медалі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».

Яцына Станіслаў Антонавіч, н. у 1923, в. Стары Двор, радавы; ордэн Айчыннай вайны II ступені.

* * *

Кадушкевіч Аляксандр Данілавіч, н. у 1928, партызан.

АХВЯРЫ ВАЙНЫ

Загінуўшыя партызаны, падпольшчыкі, асобы, якія садзейнічалі партызанскаму руху і антыфашысцкаму падполлю, члены іх сем'яў і мірныя жыхары — ахвяры фашистскага тэрору

БЕЛЬКАЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА АГАЛЬНІЦА

КАСАРЭЎСКАЯ Надзея, расстраляна немцамі за садзейнічанне партызанам.

КАСАРЭЎСКІ Іосіф Іосіфавіч, забіты немцамі за садзейнічанне партызанам у 1943.

КАСАРЭЎСКІ Ішаліт Іосіфавіч, расстраляны за сувязь з партызанамі ў 1943.

КАСАРЭЎСКІ Пётр Іосіфавіч, расстраляны ў 1943.

ВЁСКА АЛАШКАЎШЧЫНА

ДАВІДОВІЧ Пётр Пятровіч, партызан, загінуў у 1944 пад Відзамі.

КАСАРЭЎСКІ Мяфодзій, партызан, загінуў у 1943.

КАСАРЭЎСКІ Пётр Уладзіміравіч, н. у 1924, партызан, загінуў у 1944.

ЛАТЫШ Сямён Ішалітавіч, н. у 1921, партызан, загінуў пры ўзрыве моста каля в. Пятровічы ў 1943.

РАЙЧОНACKІ Іван Вікенцьевіч, н. у 1918, партызан, загінуў у 1944.

ВЁСКА АЛІХВЕРЫ

КУХАЛЬСКІ Пётр Іванавіч, н. у 1923, партызан брыгады «Спартак», пралаў без вестак у маі 1944.

ВЁСКА АСІННІКІ

ДАВІДОВІЧ Іван Іванавіч, загінуў у партызанах.

ЛЫСЁНАК Фёдар Уладзіміравіч, партызан, загінуў у Браслаўскім р-не ў 1943.

ВЁСКА БАЛАІ

КУХАЛЬСКІ Анатоль Анатольевіч, н. у 1900, загінуў у партызанах.

КУХАЛЬСКІ Астафей Анатольевіч, н. у 1915, загінуў у партызанах.

КУХАЛЬСКІ Радзівон Іванавіч, н. у 1916, загінуў у чэрвені 1944 каля в. Васевічы Паставскага р-на.

КУХАЛЬСКІ Эдмунд Іванавіч, н. у 1920, партызан, загінуў каля в. Ямкі.

РАБІЗА Валерый Уладзіміраўна, н. у 1905, загінула ў 1943.

РАБІЗА Уладзімір Іосіфавіч, н. у 1925, партызан, загінуў у жніўні 1943.

ВЁСКА БАРЭЙКІ

ЛЫСЁНАК Ананій Юльянавіч, н. у 1912, загінуў у 1943.

МІШУТА Сяргей Адамавіч, н. у 1921, загінуў у 1943.

ВЁСКА ВІНАГРАДЫ

ДАВІДОВІЧ Ганна Фамінічна, загінула ў 1943 каля г. Глыбоке.

ДАВІДОВІЧ Мікалай Мікалаевіч, н. у 1924, загінуў у 1943 каля г. Глыбоке.

МІШУТА Адольф, н. у 1910, загінуў у 1943 у Казянскіх лясах.

ПЯТРОВА Агаф'я Антонаўна, н. у 1926, загінула ў 1944 каля в. Адуцішкіс, Літва.

Загінуўшыя партызаны, падпольшчыкі і мірныя жыхары

ВЁСКА ГАЛБЕЯ

АНДРЭЙЧЫК Віктар Міхайлавіч, н. у 1910, загінуў летам 1944.

ВЁСКА ДУБРАВА

ЛАТЫШ Віталь Пятровіч, н. у 1921, загінуў у чэрвені 1943 у Латвії.

ЛЫСЕНACK Мілецій Уладзіміравіч, н. у 1927, загінуў у 1943.

ЛЫСЕНACK Міхей Уладзіміравіч, н. у 1923, загінуў у 1943.

МАЖЭЙКА Уладзімір Антонавіч, н. у 1925, загінуў у 1943.



В.П.Латыш.



У.М.Жук.

ВЁСКА КАЗІМЕРЦЫ

КРЭМІС Іван Уладзіміравіч, н. у 1918, месца гібелі неўядома.

МЯДЗЮХА Леанід Констанцінавіч, н. у 1919, загінуў у партызанах.

ВЁСКА КРАШНЕВА

ДАВІДОВІЧ Іван Іванавіч, загінуў у 1943 у г.п. Шаркаўшчына.

ВЁСКА НАВАСЁЛКІ

МИШУТА Аляксей Сцяпанавіч, загінуў у 1943 у Браслаўскім р-не.

МИШУТА Віктар Якаўлевіч, н. у 1921, загінуў у 1943 каля в. Нарач.

ВЁСКА ПАЎЛЮП

СВІЛЕНACK Анатоль Аляксандравіч, н. у 1922, загінуў у кастрычніку 1943.

ВЁСКА ПЯТРОВІЧЫ

БРЭСКІ Яўстафій Пятровіч, н. у 1922, загінуў у 1944 у в. Казяны.

ВЁСКА ТУЗБІЦА

ГІНЬКО Антон Мікалаевіч, н. у 1923, партызан брыгады імя Ракасоўскага, прapaў без вестак у чэрвені 1944.

ВАРАПАЕЎСКІ ПАСЯЛКОВЫ САВЕТ

ВЁСКА АЖУНЫ

ШЫМАН Леанід Антонавіч, н. у 1923, партызан, загінуў у 1943.

ГАРАДСКІ ПАСЁЛАК ВАРАПАЕВА

БАРОЎКА Іосіф Іосіфавіч, н. у 1909, мірны жыхар, загінуў у 1943.

ЖУК Уладзімір Мацвеевіч, н. у 1911, партызан атрада «Бальшавік» брыгады імя Суворава 1-я, загінуў 3.5.1944.

ЛУКАШЭВІЧ Антон Антонавіч, н. у 1894, мірны жыхар, загінуў у 1941.

ЯНУКОВІЧ Віктар Васільевіч, загінуў у 1942.

ЯРМОЛА Мікалай, н. у 1935, загінуў у 1943.

ЯРМОЛА Феня Афанасеўна, н. у 1910, загінула ў 1943.

* * *

У брацкай магіле ў г.п. Варапаева пахаваны партызаны і мірныя жыхары:

БІРМАН Барыс, загінуў 15.7.1941.

БРОНІКАЎ Мікалай Мікалаевіч, загінуў 9.3.1944.

БУЛАЕЎ Міхail Ніканоравіч, загінуў у 1941.

БУРАНКОЎ Георгій Георгіевіч, загінуў у 1944.

ДЗЕВЯТОЎСКІ Мікалай Фёдаравіч, загінуў у 1944.

КАВАЛЕНКА Павел Іванавіч, загінуў у 1944.

КАРТУШЭНКА Даніла Рыгоравіч, н. у 1916, радавы, загінуў 11.9.1943 у в. Гнездзішча.

КЕЙЗІК Васіль Іосіфавіч, загінуў у 1944.

КІЧАСАЎ Мікалай Андрэевіч, загінуў у ліпені 1943.

КОЙХМАН Лявон, загінуў у ліпені 1943.

КОЛДЗІН Сямён Міхайлавіч, загінуў 28.4.1944.

КРОС Аляксандар Фёдаравіч, загінуў у 1941.

ЛОМАЧ Кузьма Іванавіч, загінуў 9.3.1944.

ЛУГАВОЙ Андрэй Пятровіч, загінуў у 1944.

ПАДРЭЗ Аляксандар Дэмітрыевіч, загінуў 9.3.1944.

ПАЛЕЙКА Пётр Аляксандравіч, загінуў 9.3.1944.

ПРОХАРАЎ Барыс Аляксандравіч, загінуў у 1942.

РАБІЗА Уладзімір Восілавіч, загінуў 25.7.1941.

РАВОЗІН Сяргей, загінуў у 1944.

РАЧЫЦКІ Антон, загінуў у 1943.

РЫЖАНІН Антон Дамітрыевіч, загінуў у 1944.

РУБАНЧЫК Рыгор Пятровіч, загінуў у 1944.

СІНЯЎСКІ Васіль Аксёновіч, загінуў 9.3.1944.

СЛАБАДЧУК Сяргей Іванавіч, загінуў у 1944.

ФЁДАРАЎ Уладзімір, загінуў у сакавіку 1944.

ХАРЭВІЧ Б., загінуў 15.7.1941.

Ахвяры вайны



С.У.Ясюковіч.

ХОДЗІН Андрэй, загінуў 9.3.1944.
ЧАРАПУХА Пётр Мікітавіч, н. у 1922, партызан, загінуў 19.10.1943.
ЧЫРВОНЫ Іосіф, загінуў у 1944.
ШАРЫКАЎ, загінуў у 1944.

ВЁСКА ГУТА

КАЗАРОВЕЦ Анісія, н. у 1920, месца гібелі невеста, пахавана ў в. Гута ў 1943.
КАЗАРОВЕЦ Іван Фёдаравіч, н. у 1922, месца гібелі невядома, пахаваны ў в. Гута.

КАЗАРОВЕЦ Фёдар Вале́р'янавіч, месца гібелі невядома, пахаваны ў 1943 у в. Гута.
ШАЧКОЎСКАЯ Анастасія, н. у 1923 у в. Гута Варапаеўскага пасавета, месца гібелі невядома.

ВЁСКА ЗЕНЬКАВА

БУРЛАЧОНАК Кірыла Сямёнаўіч, н. у 1914, партызан, загінуў у 1943 у в. Гадуцішкі.
ФЯДОТАЎ Іван Сашельевіч, н. у 1900, партызан, загінуў у 1942 у в. Зянькова.

ВЁСКА КАЛІНАЎКА

СІНІЦА Альберт Валеравіч, н. у 1923, мірны жыхар, загінуў у 1944.
ЧАЛЕЙ Пётр Іванавіч, н. у 1894, мірны жыхар, загінуў у 1944 у роднай вёсцы.

ВЁСКА КАРАЛІ

БЕСПАЛЕНАЎ Алістрат Ярфер'евіч, н. у 1918, мірны жыхар, загінуў у 1941.

БЕСПАЛЕНАЎ Архіп Ларыёнавіч, н. у 1891, мірны жыхар, загінуў у 1942.

ЛАПУХІН Васіль Данілавіч, н. у 1924, партызан, загінуў у 1942.

СОБАЛЕЎ Анатоль Мікітавіч, н. у 1924, партызан, загінуў у 1944 каля в. Грудздава.

СОБАЛЕЎ Сямён Макаравіч, н. у 1921, партызан, загінуў у 1941.

ВЁСКА КАРПАВІЧЫ

КАСЦЮК Тадэвуш Іванавіч, н. у 1884, мірны жыхар, загінуў у 1941 у в. Лучай.

ВЁСКА КРУТКІ

КАСЦЮК І.К., н. у 1896, мірны жыхар, загінуў у 1944 у в. Лучай.

ВЁСКА СКВАРЦОВА

ГВОЗДЗЕЎ Харытон Іванавіч, н. у 1895, мірны жыхар, загінуў у 1942 у в. Дунілавічы.

ЕРАМЕЕЎ Ларыён Сіланцьевіч, н. у 1901, мірны жыхар, загінуў у 1943 у в. Дунілавічы.

ВЁСКА СТАРЫ ДВОР

МИХНЁНАК Іван Антонавіч, расстраляны ў 1941 за сувязь з партызанамі.

ПЛЯШКУН П.І., загінуў у 1941.

ПЛЯШКУН Р.І., мірны жыхар, загінуў у 1941.

ВЁСКА ХАРКІ

БАРАНОЎСКІ Уладзіслаў Аляксандравіч, н. у 1923, мірны жыхар, месца і час гібелі невядомы.

ЯЦЫНА Антон, н. у 1889, мірны жыхар, загінуў у 1943 у роднай вёсцы.

ВЁСКА ЯСЮКІ

ПНЬКО Пётр Вале́р'янавіч, н. у 1922, мірны жыхар, загінуў у 1943 у г.п. Варапаева.

ВАЎКОЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА НОВАЕ ЗАЎЛІЧЧА

ВАСЛЕЎСКІ Антон Іпалітавіч, н. у 1916, загінуў у 1944 у в. Зарэчча Докшыцкага р-на.

ВЁСКА КРЫВОЕ

ВОЛК Пётр Адамавіч, н. у 1911, забіты ў 1943 за сувязь з партызанамі.

ХОМІЧ Ігнацій Аляксееўіч, н. у 1900, загінуў у 1943 у в. Крывое.

ЯСЮКОВІЧ Пётр Фёдаравіч, н. у 1925, расстраляны за сувязь з партызанамі ў 1943 у г. Глыбокае.

ЯСЮКОВІЧ Серафім Уладзіміравіч, п. у 1925, расстраляны за сувязь з партызанамі ў 1943 у г. Глыбокае.

ЯСЮКОВІЧ Усцін Усцінавіч, н. у 1925, камса-молец, партызан, расстраляны фашыстамі 22.5.1943 у в. Крывое.

ЯСЮКОВІЧ Фадзей Сямёнаўіч, п. у 1914, расстраляны ў 1943 за сувязь з партызанамі ў г. Глыбокае.

ВЁСКА НОРЫЦА

СМОЛКА Фадзей Іgnatavіch, н. у 1908, забіты ў сакавіку 1944 за сувязь з партызанамі.

ВЁСКА СТАНЕЛЕВІЧЫ

ЛАСТОЎСКІ Яўген Іgnatavіch, н. у 1908, загінуў у 1943 у г. Глыбокае.

Загінущыя партызаны, падпольшчыкі і мірныя жыхары

ВЁСКА ХРЫСТОВА

ТАТАРАНКА Міхаіл Іванавіч, н. у 1920, павезаны фашистамі ў 1942 за сувязь з партызанамі.

ШЧАСНЫ Франц Сямёнаўч, н. у 1914, забіты немцамі ў 1941.

ДУНІЛАВІЦКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА АЛЬЦЫ

Жыхары вёскі Альцы, спаленыя жывымі 19 студзеня 1943 г.:

АРЦЁМАВА Анфіса Ерамеёўна, н. у 1918.
КРУКАВА Васіліна Мацвеевна, н. у 1938.
КРУКАВА Еўдакія Еліфанаўна, н. у 1913.
КРУКАВА Кацярына Макараўна, н. у 1893.
КРУКАВА Ксенія Анікеевна, н. у 1940.
КРУКАЎ Анікей Дзяменцьевіч, н. у 1908.
КРУКАЎ Анфей Анікеевіч, н. у 1941.
КРУКАЎ Еўдакім Дзяменцьевіч, н. у 1910.
КРУКАЎ Мацвей Фёдаравіч, н. у 1909.
КРУКАЎ Пётр Анікеевіч, н. у 1939.
ЛАПУХІН Анікей Іванавіч, н. у 1888.
ЛАПУХІН Сцяпан Філіповіч, н. у 1932.
ЛАПУХІН Сямён Анікеевіч, н. у 1926.
ЛАПУХІН Філіп Іванавіч, н. у 1893.
ЛАПУХІНА Васа Анікеевна, н. у 1908.
ЛАПУХІНА Ірына Анікеевна, н. у 1899.
ЛАПУХІНА Марыя Анікеевна, н. у 1913.
ЛАПУХІНА Маўра Мікітаўна, н. у 1893.
ЛАПУХІНА Сцепаніда, н. у 1893.
МАЛЕЦКАЯ Антаніна Баляславаўна, н. у 1913.
МАЛЕЦКАЯ Ганна Мікалаеўна, н. у 1924.
МАЛЕЦКАЯ Гелена, н. у 1893.
МАЛЕЦКІ Баліслаў Карлавіч, н. у 1893.
МАЛЕЦКІ Мікалай Баліслававіч, н. у 1912.
ПАТАПАВА Аляксандра, н. у 1878.
ПАТАПАВА Васа Ісаеўна, н. у 1915.
ПАТАПАВА Ганна Іванаўна, н. у 1898.
ПАТАПАВА Домна Сямёнаўна, н. у 1925.
ПАТАПАВА Еўдакія Мікітаўна, н. у 1924.
ПАТАПАВА Еўдакія Фёдаравна, н. у 1923.
ПАТАПАВА Еўдакія Філееўна, п. у 1880.
ПАТАПАВА Ефрасіння Фёдаравна, н. у 1927.
ПАТАПАВА Ірына Мікітаўна, н. у 1928.
ПАТАПАВА Кацярына Фёдаравна, н. у 1927.
ПАТАПАВА Ксенія Арэф'еўна, н. у 1921.
ПАТАПАВА Матрона Арэф'еўна, н. у 1927.
ПАТАПАВА Наталля Мікітаўна, н. у 1923.
ПАТАПАВА Таццяна Арэф'еўна, н. у 1909.
ПАТАПАВА Фіёна Сямёнаўна, н. у 1930.
ПАТАПАЎ Агей Мікітавіч, н. у 1924.
ПАТАПАЎ Акім Іосіфавіч, н. у 1908.
ПАТАПАЎ Аляксей Акімавіч, н. у 1925.
ПАТАПАЎ Арсеній Сямёнаўч, н. у 1932.
ПАТАПАЎ Арэфій Логінавіч, н. у 1883.
ПАТАПАЎ Васіль Арэф'еўч, н. у 1926.
ПАТАПАЎ Васіль Ісаевіч, н. у 1911.

ПАТАПАЎ Еўдакім Іосіфавіч, н. у 1878.

ПАТАПАЎ Іван Ермалаевіч, н. у 1916.

ПАТАПАЎ Іван Мікітавіч, н. у 1926.

ПАТАПАЎ Карней Мікітавіч, н. у 1923.

ПАТАПАЎ Мікіта Іосіфавіч, н. у 1878.

ПАТАПАЎ Павел Ісаевіч, н. у 1910.

ПАТАПАЎ Сямён Іванавіч, н. у 1888.

ПАТАПАЎ Фёдар Арэф'еўч, н. у 1930.

ПАТАПАЎ Фёдар Іванавіч, н. у 1875.

ПАТАПАЎ Фядосій Ісаевіч, н. у 1913.

ПАТАПАЎ Якаў Арэф'еўч, н. у 1926.

ПУЖУШЫНСКАЯ Вера Адамаўна, н. у 1920.

ПУЖУШЫНСКАЯ Паўліна Адамаўна, н. у 1918.

РАМАНАВА Домна, н. у 1883.

РАМАНАВА Леаніла Фёдаравна, п. у 1921.

РАМАНАЎ Давід Іванавіч, н. у 1878.

РАМАНАЎ Іван Фёдаравіч, н. у 1910.

РАМАНАЎ (імя невядома) Фёдаравіч, н. у 1940.

РАМАНАЎ (імя невядома) Іванавіч, н. у 1941.

РАМАНАЎ (імя невядома) Іванавіч, н. у 1942.

ХАХЛОВА Васа Кузьмінічна, н. у 1903.

ХАХЛОВА Кацярына, п. у 1883.

ХАХЛОВА Ульяна Альфер'еўна, н. у 1923.

ЧАПУКОЎ Альфер Іванавіч, н. у 1906.

ЧАПУКОЎ Іван Іванавіч, н. у 1914.

КАЗЛОЎШЧЫНСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА ГУБІНА

АЛЬСЕВІЧ Аляксей Сямёнаўч, н. у 1893, загінуў у 1944.

БАРАВІК Іосіф Усцінавіч, н. у 1909, загінуў у 1944.

УРУБЛЕЎСКІ Ігнацій Іванавіч, н. у 1923, загінуў у 1944.

ВЁСКА КАВАЛІ

ПАЛЯНСКІ Антон Зыгмундавіч, н. у 1918, партызан, прapaў без вестак у маі 1944.

ВЁСКА КАЗЛОЎШЧЫНА

ДАВЫДАЎ Аляксей Герасімавіч, н. у 1903, загінуў у 1943.

ЮХНЕВІЧ Марыя Мацвеевна, н. у 1904, загінула ў 1943.

ЮХНЕВІЧ Тамара Іосіфаўна, н. у 1937, загінула ў 1943.

ЯКІМОВІЧ Дамітрый Іванавіч, н. у 1905, загінуў у 1944.

ВЁСКА КУНІЦКІЯ

КІШКО Алена Іванаўна, н. у 1924, загінула ў 1944.

ПАВАЛКОВІЧ Альбін Альбертавіч, н. у 1909, загінуў у 1943.

ПАВАЛКОВІЧ Люцыян Альбертавіч, н. у 1922, загінуў у 1944.

САЛАВЕЙ Уладзімір Вікенцьевіч, н. у 1918, загінуў у 1944.

Ахвяры вайны

ВЁСКА ЛАСІЦА

ШАРЫПА Юльян Андрэевіч, памёр у Германіі.

ВЁСКА ЛАСЬКІЯ

КУКОЎСКІ Канстанцін Канстанцінавіч, н. у 1902, загінуў у 1944.

САКОВІЧ Васіль Віктаравіч, н. у 1926, партызан, загінуў у 1943 у Прыбалтыцы.

САКОВІЧ Віктар Віктаравіч, н. у 1920, партызан, загінуў у 1943 у Прыбалтыцы.

ВЁСКА ЛУЦК-КАЗЛОЎСКІ

КАДУШКЕВІЧ Якаў Рыгоравіч, н. у 1922, партызан, загінуў у снежні 1943, пахаваны ў Луцк-Казлоўскім.

УРУБЛЕЎСКІ Яўстахій Восілавіч, н. у 1915, партызан, загінуў у ліпені 1944 у Беларусі.

ВЁСКА ПІСКУНЫ

ТАТЫРЖА Пётр Канстанцінавіч, н. у 1921, партызан, загінуў у 1941 у Прыбалтыцы.

ВЁСКА ШЧОТКІ

КВАЧ Браніслаў, загінуў у 1944.

ФЕРАНЕЦ Мікалай Андрэевіч, н. у 1906, загінуў у 1944.

ЯКІМОВІЧ Альбін Уладзіміравіч, н. у 1894, загінуў у 1944.

ВЁСКА ЯЛОВІКІ

ВОЛК Адам Аўгусцінавіч, н. у 1919, пралаў без вестак у верасні 1944.

КАМАЙСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА БАРАДЗІНО

ЛЯШКОВІЧ Юльян Юльянавіч, н. у 1925, загінуў у 1944, перапахаваны ў в. Ліпнікі.

ВЁСКА ЁДАЎЦЫ

БРАЗОЎСКАЯ Казіміра Антонаўна, н. у 1870, спалена карнікамі ў 1944.

БҮЙКО Анэля Дамінікаўна, н. у 1870, забіта немцамі ў 1944.

БҮЙКО Ганна Антонаўна, н. у 1884, забіта немцамі ў 1944.

БҮЙКО Франц Сцяпанавіч, н. у 1870, забіты немцамі ў 1944.

ВЯРБІЦКІ Антон Антонавіч, н. у 1907, забіты немцамі ў 1944.

ЖЫБУТКА Сямён Сямёновіч, н. у 1882, забіты немцамі ў 1944.

КАЗУРА Адольф Казіміравіч, н. у 1897, забіты немцамі ў 1944.

КАЗУРА Дамініка Казіміраўна, н. у 1874, забіта немцамі ў 1944.

ШЫРНЕВІЧ Казіміра Карлаўна, н. у 1903, забіта немцамі ў 1944.

ВЁСКА КАМАІ

КАЗУРА Віктар, расстраляны за сувязь з партызанамі ў Гадуцішках.

ВЁСКА КАНЯБІЧЫ

ІВАТОВІЧ Леанард Мацвеевіч, забіты немцамі.

ВЁСКА ОЦКАВІЧЫ

БУЦЬКО Адольф Міхайлавіч, н. у 1920, адзін з арганізатораў партызанскага руху ў раёне, загінуў у студзені 1943 каля в. Калодзіна.

ВЁСКА СВІРАНЫ

ВОРСА Марыя, забіта немцамі.

ВЁСКА ЧАРНЯТЫ

АЗДОБА Іван Антонавіч, расстраляны немцамі.

АРИШУЛЯК Антон Іванавіч, расстраляны немцамі.

ВАЙТКЕВІЧ Віктар Францавіч, расстраляны немцамі.

СУБКО Станіслаў Антонавіч, пражываў на тэрыторыі Камайскага сельсавета, расстраляны немцамі ў 1941, пахаваны ў г. Паставы.

УРУБЛЕВІЧ Балыслаў Іванавіч, расстраляны немцамі.

ЮРЦЭВІЧ Іван Іосіфавіч, расстраляны немцамі.

ЮРЭВІЧ Вацлаў Аўгуставіч, расстраляны немцамі.

КУРАПОЛЬСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА АНДРОНЫ

ЦІХАНОВІЧ Мікалай Вітальевіч, н. у 1898, расстраляны немцамі.

ВЁСКА БАРАЎКІ

АНТУХ Васіль Аляксандравіч, н. у 1910, загінуў.

АНТУХ Васіль Іванавіч, н. у 1910, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

БАРОЎКА Пётр Сцяпанавіч, н. у 1924, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

БАРОЎКА Фама Сцяпанавіч, н. у 1928, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

БОРЫС Віталь Іванавіч, н. у 1926, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ЖУК Любоў Васільеўна, н. у 1926, расстраляна немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ЖУК Міхайл Васільевіч, н. у 1922, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ЖУК Яўгенія Васільеўна, н. у 1923, расстраляна немцамі ў час карнай экспедыцыі.

СІДАРОВІЧ Іван Мікітавіч, н. у 1909, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

СІДАРОВІЧ Максім Мікітавіч, н. у 1905, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ВЁСКА БІРВІТА

ГВАЗДЗЕЎСКАЯ Лідзія Рыгораўна, н. у 1900, расстраляна немцамі ў чэрвені 1942.

ГВАЗДЗЕЎСКІ Іван Дзям'янавіч, н. у 1897, расстраляны немцамі ў чэрвені 1942.

ЮЗІКОВІЧ Мікалаі Аляксандравіч, расстраляны ў Паставах.

ВЁСКА ВАЛОЖЫНА

ШЫРЭЙ Рыгор Станіслававіч, н. у 1922, расстраляны немцамі ў 1943.

ВЁСКА КАДУКІ

СОЎКА Якаў Дэмітрыевіч, н. у 1900, расстраляны немцамі ў Паставах.

ВЁСКА КУНДРЫ

БАРОЎКА Аляксандр Мікалаевіч, н. у 1924, расстраляны немцамі.

БАРОЎКА Віктар Якаўлевіч, н. у 1923, расстраляны немцамі.

БАРОЎКА Іосіф Іосіфавіч, н. у 1921, расстраляны немцамі.

КУНДРА Пётр Канстанцінавіч, н. у 1918, расстраляны немцамі.

ВЁСКА КУРАПОЛЛЕ

КУНДРА Рыгор Філіпавіч, н. у 1913, расстраляны немцамі.

МАЖЭЙКА Ганна Іванаўна, н. у 1923, расстраляна немцамі ў час карнай экспедыцыі.

МАЖЭЙКА Іван Лявонцьевіч, н. у 1893, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

МАЖЭЙКА Марыя Міхайлаўна, н. у 1895, расстраляна немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ПРОНЬКА Антаніна Ільінічна, н. у 1922, расстраляна немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ПРОНЬКА Валянціна Іосіфаўна, расстраляна немцамі.

ПРОНЬКА Гелена Філіпаўна, н. у 1902, расстраляна немцамі.

ПРОНЬКА Яўген Ільіч, н. у 1921, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

РОЖКА Уладзімір Аляксандравіч, н. у 1924, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ЧАРКЕС Гелена Пятроўна, н. у 1895, расстраляна немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ЧАРКЕС Максім Якаўлевіч, н. у 1893, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ВЁСКА ЛАПОСІ

БАРОЎКА Мифодзій Уладзіміравіч, н. у 1924, расстраляны ў час карнай экспедыцыі.



Л.Р.Гваздзейская.

ДЗІКОВІЧ Ананій Раманавіч, н. у 1895, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

МАЛЯЎКА Канстанцін Міхайлавіч, н. у 1901, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ПАПІКЕВІЧ Аркадзь Наулавіч, н. у 1922, загінуў.

ПУШКАР Ігнацій Сцяпанавіч, н. у 1925, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ПУШКАР Радзівон Уладзіміравіч, н. у 1925, расстраляны ў час карнай экспедыцыі.

ВЁСКА РУСАКІ

БУДЗЬКО Іван Іванавіч, н. у 1900, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

МАЛЯЎКА Лідзія Іванаўна, н. у 1910, расстраляна немцамі ў час карнай экспедыцыі.

МАЛЯЎКА Яўген Ігнацьевіч, н. у 1927, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

МАЦКЕВІЧ Аўгусцін Сцяпанавіч, н. у 1894, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

МАЦКЕВІЧ Клемянціна Іванаўна, н. у 1896, расстраляна немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ПРОНЬКА Аркадзь Мікалаевіч, н. у 1910, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ВЁСКА ТУРЛЫ

ТУРЛА Франц Казіміравіч, н. у 1900, загінуў у 1943.

ВЁСКА ЦЕЛЯКІ

ЦЯЛЯК Аляксандр Іванавіч, н. у 1900, расстраляны немцамі 14.8.1942 у Васілінах.

ЦЯЛЯК Фадзей Іванавіч, н. у 1919, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ЦЯЛЯК Ягор Аляксандравіч, н. у 1905, расстраляны немцамі ў час карнай экспедыцыі.

ЦЯЛЯК Ягор Іванавіч, н. у 1904, расстраляны немцамі.

ВЁСКА ЦЁПЛЯ

КАСАРЭЎСКІ Уладзімір Аляксандравіч, н. у 1912, загінуў.

Ахвяры вайны

ВЁСКА ЧАРТЫ

ДУБОЎСКІ Дзмітрый Юльянавіч, н. у 1924, загінуў.

КУРЫЛОВІЧ Сяргей Сцяпанавіч, расстралены немцамі.

НІКШЯРОВІЧ Сяргей Сяргеевіч, н. у 1922, расстралены за сувязь з партызанамі ў каstryчніку 1943.

ШЫЛЕЙ Арсеній Васільевіч, н. у 1918, загінуў.

ВЁСКА ЧАШУНЫ

ГНЬКО Міхail Аляксандравіч, вывезены ў Германію, загінуў.

ГНЬКО Фёдар Юльянавіч, вывезены є Германію, загінуў.

ЗАРЭЦКІ Віталь Васільевіч, вывезены є Германію, загінуў.

ЛУКАШОЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА АЖАРЦЫ

ШАЎКЕЛА Іосіф Гіляравіч, н. у 1922, загінуў у час карнай экспедыцыі.

ШАЎКЕЛА Юльян Гіляравіч, н. у 1913, загінуў у час карнай экспедыцыі.

ВЁСКА ВАРОНЫ

СМОЛКА Фадзей Ігнатавіч, н. у 1908, партызан, загінуў 8.7.1944, пахаваны є брацкай магіле є в. Манькавічы.

ВЁСКА ГРУЗДАВА

ПАДГАЙСКІ Мікалай Іванавіч, н. у 1927, партызан, загінуў у час карнай экспедыцыі.

ШЭЙМА Іосіф Рыгоравіч, н. у 1922, партызан, забіты фашыстамі.

ВЁСКА ЖАЛЯЗОЎШЧЫНА

РУБЛЕЎСКІ Яўстафій Восіпавіч, н. у 1915, сувязны партызанскаага атрада, загінуў 1.7.1944.

ШАКОЛА Іван Канстанцінавіч, н. у 1910, загінуў ад рук фашыстаў у в. Азеркі.

ВЁСКА ЗАБАЛАЦЦЕ

КАСЦЮКЕВІЧ Аляксандр Браніслававіч, н. у 1920, вывезены фашыстамі є Германію, загінуў.

ЛІТВІНЁНАК Абдон Якаўлевіч, партызан, загінуў у г.п. Паставы.

ЛІТВІНЁНАК Васіль Абданавіч, быў звязаны з партызанамі, пралаў без вестак.

ЛУКІНА Станіслава, загінула ад рук фашыстаў у г.п. Лынтупы.

ВЁСКА МУРАЎШЧЫНА

БУЗЯНОК Андрэй Рыгоравіч, н. у 1918, партызан, загінуў у Літве.

ПРАКОП'ЕВА Дар'я Кірылаўна, н. у 1910, расстраляна фашыстамі.

ПРАКОП'ЕВА Соф'я Кірылаўна, н. у 1935, расстраляна фашыстамі.

ПРАКОП'ЕЎ Сямён Кірылавіч, н. у 1937, расстраляны фашыстамі.

ПРАКОП'ЕЎ Цімафей Кірылавіч, н. у 1921, загінуў ад рук фашыстаў.

РЫБАКОЎ Іван Цімафеевіч, н. у 1920, быў звязаны з партызанамі, загінуў у Глыбоцкім раёне.

РЫБАКОЎ Шэтр Афанасьевіч, н. у 1900, быў звязаны з партызанамі, загінуў у г.п. Паставы.

ВЁСКА ПОЖАРЦЫ

ЖЫШКЕВІЧ Іосіф Вікенцьевіч, н. у 1922, партызан, загінуў у в. Камаі.

НОВІК Пётр Мікалаевіч, н. у 1919, партызан, загінуў у час разгрому нямецкага гарнізона є в. Камаі.

РАМБАЛЬСКІ Фабіян Іосіфавіч, н. у 1923, расстралены немцамі є час блакады є 1943 у в. Вештарты.

СІНЯЎСКІ Філіп Мікітавіч, н. у 1912, быў вывезены немцамі на будаўніцтва абарончых збудаванняў пад Ленінградам, памёр ад голаду і непасільной працы.

ТАЛАЙКА Констанцін Іванавіч, н. у 1921, партызан, загінуў у Камаях.

ВЁСКА САКАЛЫ

ТАНАНА Іосіф Аляксандравіч, н. у 1918, загінуў.

ВЁСКА ЯКУБОЎЦЫ

ДУНЕЦ Станіслаў Пятровіч, н. у 1927, партызан, загінуў у в. Якубаўцы.

ЛЫНТУПСКІ ПАСЯЛКОВЫ САВЕТ

ВЁСКА АЖУРОЙСЦІ

БАРТАШЭВІЧ Альфонс,
КУРЫЛА Барыс Віктаравіч,
МИНКОВІЧ Аляксандр Аўгусцінавіч,
МИНКОВІЧ Аляксандр Францавіч,
МИНКОВІЧ Міхail Аляксандравіч,
ПЯТРОЎ Фёдар Ларыёнавіч,

СТАНКЕВІЧ Іосіф Вікенцьевіч, усе расстралены 19.5.1942, пахаваны є г.п.Лынтупы.

ВЁСКА ВІНЦАНТОВА

СЯМАШКА Віктар Іванавіч,
СЯМАШКА Іван Робертавіч, расстралены 19.5.1942, пахаваны є г.п.Лынтупы.

ВЁСКА ВЯЛІЧКІ

БУЦЮТА Іосіф Нікадзімавіч,
ВЯЛІЧКА Іван Антонавіч,
ВЯЛІЧКА Імпаліт Антонавіч,

Загінуўшыя партызаны, падпольшчыкі і мірныя жыхары

ВЯЛІЧКА Людвік Антонавіч,
МАРКЕВІЧ Карл Марцінавіч,
МАРКЕВІЧ Нікадзім Марцінавіч,
МІСЮВЯНЕЦь Карл Карлавіч,
РЫМАШ Іван Іванавіч,
ЯКУБОВІЧ Франц Францавіч, усе расстраляны
19.5.1942, пахаваны ў г.п. Лынтупы.

ВЁСКА ГІРУЦІ

БАРЫСЕВІЧ Станіслаў Дамінікавіч,
ВАРНЕЛА Іван Францавіч,
ВАРНЕЛА Іосіф Адамавіч,
ВАРНЕЛА Франц Францавіч,
КЛІП Альбін Мацвеевіч,
КЛІП Іосіф Ануфрыевіч,
КЛІП Раман Антонавіч,
КЛІП Усцін Вікенцьевіч,
СПРЫДОН Антон Казіміравіч,
СПРЫДОН Эдуард Казіміравіч, усе расстраляны
19.5.1942, пахаваны ў г.п. Лынтупы.

ВЁСКА ЖАКІ

ЛІТВІНОВІЧ Іван Нікадзімавіч,
ЛІТВІНОВІЧ Франц Вікенцьевіч,
ЛІТВІНОВІЧ Часлаў Гаронімавіч,
ЛУБІН Міхайл Андрэевіч,
ШАПЕЛЬ Іосіф Пятровіч,
ШАПЕЛЬ Міхайл Пятровіч,
ШАПЕЛЬ Яраслаў Сільвестравіч,
ШУКЕЛАЙЦЬ Іван Станіслававіч,
ЧАБРУК Лявон Антонавіч,
ЮРКАЎЛЯНЕЦь Адольф Адамавіч,
ЯРАШ Антон Антонавіч,
ЯРАШ Уладзіслаў Станіслававіч,
ЯРАШ Ягор Сямёновіч, усе расстраляны
20.6.1942, пахаваны ў г.п. Лынтупы.

ВЁСКА КАЗНАДЗЕЮШКІ

БАЛСАН Іван Андрэевіч,
БАЛСАН Уладзімір Андрэевіч,
БАЛСАН Эдвард Андрэевіч,
ГАРБУЛЬ Баляславіч Вікенцьевіч,
ГАРБУЛЬ Канстанцін Канстанцінавіч,
ГАРБУЛЬ Руфін Аляксандравіч,
ГАРБУЛЬ Сільвестр Іванавіч,
ГАРБУЛЬ Тадэвуш Аляксандравіч,
ДОМЖА Мацвей Францавіч,
КРЫНІЦКІ Франц Антонавіч,
ПАЗНЯК Фабіян Нікадзімавіч,
ПАЗНЯК Фабіян Фабіяновіч,
РУДЗІК Іван Міхайлавіч,
ШПАК Станіслаў Марцінавіч,
ШЫМКОВІЧ Іосіф,
ШЫМКОВІЧ Мацвей Феліксавіч,
ШУШКЕВІЧ Уладзімір Францавіч,
ШУШКЕВІЧ Франц Паўлавіч, усе расстраляны
19 - 20.5.1942, пахаваны ў г.п. Лынтупы.



А.Н.Астроўская.

ГАРАДСКІ ПАСЁЛАК ЛЫНТУПЫ

Жыхары яўрэйскай нацыянальнасці, чые прозвішчы названы ў гэтым спісе, былі расстраляны 22.12.1942 г.

АДАМОВІЧ Адольф Сцяпанавіч, расстраляны 19.5.1942.

АДАМОВІЧ Дарота, расстраляна 19.5.1942.

АСТРОЎСКАЯ Ангашана Нікадзімаўна, сакратар Лынтупскага сельсавета, расстраляна 4.7.1941.

АСЯНЕНКА А., АСЯНЕНКА І., АСЯНЕНКА

М., расстраляны ў кастрычніку 1943.

БУКОЎСКІ Антон, расстраляны 19.5.1942.

ГЛІНСКАЯ Бася Абрамаўна.

ГЛІНСКАЯ Соня.

ГЛІНСКАЯ Соня Абрамаўна.

ГЛІНСКАЯ Тайба.

ГЛІНСКАЯ Фейга.

ГЛІНСКІ Антон Давідавіч.

ГУТМАН Майсей Ліпавіч.

ГУТМАН Рэўна.

ДЗІМЯНШТЭЙН Мотка.

КАЦКОВІЧ Бася Лейбаўна.

КАЦКОВІЧ Бася Хаймаўна.

КАЦКОВІЧ Давід Хаймавіч.

КАЦКОВІЧ Ітка Хаймаўна.

КАЦКОВІЧ Лейба Давідавіч.

КАЦКОВІЧ Малка Хаймаўна.

КАЦКОВІЧ Мойша Хаймавіч.

КАЦКОВІЧ Мотка Хаймавіч.

КАЦКОВІЧ Соня Лейбаўна.

КАЦКОВІЧ Фейга Хаймаўна.

КАЦКОВІЧ Хайм Давідавіч.

КАЦКОВІЧ Хана Давідаўна.

КАЦКОВІЧ Эстера Лейбаўна.

КЛІМАШЭЎСКІ Тадэвуш Рамуальдавіч, расстраляны 19.5.1942.

ЛАВІН Гэўня.

ЛЕВІНА Рахіля.

ЛЕВІНА Цыля.

ЛЕЙЗЕРОВІЧ Бэла.


ЛЕЙЗЕРОВІЧ Лейба.

ЛЕЙЗЕРОВІЧ Цыўя.

Ахвяры вайны

ЛЫНТУП Зорах Янкелевіч.
ЛЫНТУП Малка.
МАСЦЯНІЦА Валянцін Мацвеевіч, расстраляны 19.5.1942.
МАСЦЯНІЦА Віктар Мацвеевіч, расстраляны 19.5.1942.
МАСЦЯНІЦА Тэафілія Францаўна, расстраляна 19.5.1942.
МАУБЕР Барыс.
МАУБЕР Гірша Майсеевіч.
МАУБЕР Ліша.
МАУБЕР Майсей Іосіфавіч.
МАУБЕР Рахіль Янкелеўна.
МАЦКІН Борах.
МАЦКІНА Рэні.
ПАШЫМЕНСКАЯ Паша.
ПАШЫМЕНСКІ Хаім.
ПЯТРОЎСКІ Антон Вікенцьевіч.
ПЯТРОЎСКІ Рычард Антонавіч, расстраляны 19.5.1942.
РУДНІЦКАЯ Любоў.
РУДНІЦКАЯ Соня.
РУДНІЦКАЯ Хана.
РУДНІЦКІ Арон.
РУДНІЦКІ Іосіф Аронавіч.
РУДНІЦКІ Мендэль.
РУДНІЦКІ Піня.
РЭЙН Геша.
РЭЙН Рыва Якаўлеўна.
САРАФАН Бася.
САРАФАН Янкель.

СОНДАК Абрам Хаймавіч.
СОНДАК Давід Хаймавіч.
СОНДАК Люба.
СОНДАК Соня.
СОНДАК Соня.
ХАІМОВІЧ Барыс Шмуйлавіч.
ХАІМОВІЧ Шмуйла.
ХАІМОВІЧ Янкель.
ХАНЧЫНСКАЯ Люба.
ХАРМАЧ Зелда.
ХАРМАЧ Шпрынца.
ХАХМАЧ Малка.
ХОДАШ Зелда.
ЧАРНОЦКАЯ Хана.
ЧАРНОЦКІ Абрам Пінавіч.
ЧАРНОЦКІ Лёва Пінавіч.
ЧАРНОЦКІ Піня.
ШАПЕЛЬ Станіслаў Карлавіч, расстраляны 19.5.1942.
ШАПІРА Ізраіль.
ШАПІРА Хана.
ЯВІЧ Бэла Мотлаўна.
ЯВІЧ Мотл.
ЯНЧУКОВІЧ Іван Іосіфавіч, расстраляны 19.5.1942.
ЯНЧУКОВІЧ Софія Іосіфаўна, расстраляна 19.5.1942.
Усе расстраляныя пахаваны ў г.п. Лынтупы.



Помнік ахвярам фашызму ў г.п. Лынтупы.

ВЁСКА ПОПЕЛІКІ

ВАЙЦЯХОВІЧ Міхайл,
СТАНКЕВІЧ Юльян Казіміравіч,
ФЕДАРОВІЧ Антон Іосіфавіч,
ФЕДАРОВІЧ Людвік Іосіфавіч,
ФЕДАРОВІЧ Станіслаў Людвікавіч, усе расстраляны 19—20.5.1942, пахаваны ў г.п. Лынтупы.

ВЁСКА ПЕШКАЎЦЫ

ФЕДАРОВІЧ Андрэй Карлавіч.

ВЁСКА ПУСТОШКА

ГАТОЎСКІ Станіслаў Браніслававіч.

ВЁСКА САБОЛКІ

ВАРНЕЛА Людвік Карлавіч,
ВАРНЕЛА Усцін Казіміравіч,
ЗЯНЬКОЎ Іван Ларыёнавіч,
КОЙРА Віктар Іванавіч,
ЛУБІН Іван Антонавіч,
ЛУКАШЭВІЧ Франц Іванавіч,
МАРЦІНКЕВІЧ Вацлаў Вікенцьевіч,
МАСЦЯНІЦА Вікенцій Андрэевіч,
МИХНЕВІЧ Вацлаў Казіміравіч,
НАВІЦКІ Эдуард Ігнацьевіч,
ПЯНЬКОЎСКІ Вікенцій Паўлавіч,
ПЯНЬКОЎСКІ Іосіф Іванавіч,

Загінуўшыя партызаны, падпольшчыкі і мірныя жыхары

ПЯТРОЎСКІ Іосіф Канстанцінавіч,
СМАЛЯК Іосіф Адамавіч,
ЧАПКОЎСКІ Віктар Іосіфавіч,
ШЫМКОВІЧ Імпаліт Антонавіч, усе расстраляны 19.5.1942, пахаваны ў г.п. Лынтупы.

ВЁСКА СВІРДУНІ

ПАЗНЯК Іван Іванавіч,
ПАЗНЯК Іван Казіміравіч,
ПАЗНЯК Францішка Андрэеўна, расстраляны ўсе 19.5.1942, пахаваны ў г.п. Лынтупы.

ВЁСКА ШУДАЎЦЫ

БОНДАР Альбін Іванавіч,
БОНДАР Антон Міхайлавіч,
БОНДАР Антон Францавіч,
БОНДАР Іосіф Францавіч,
БОНДАР Пётр Міхайлавіч,
БОНДАР Пётр Пятровіч,
БОНДАР Станіслаў Антонавіч,
БРАСЛАЎСКІ Іосіф,
ВАШКІНЕЛЬ Баліслаў Андрэевіч,
ІВАНОКАВІЧ Іван Эдмундавіч,
КАВАЛЕЎСКІ Франц Антонавіч,
КІСЕЛЬ Антон,
КІСЕЛЬ Іван Карлавіч,
КІСЕЛЬ Іосіф Мацвеевіч,
КІСЕЛЬ Пётр Мацвеевіч,
КЛІМАШЭЎСКІ Іосіф,
КОСАК Антон Іосіфавіч,
КОСАК Франц Іосіфавіч,
КУРЫЛА Пётр Юльянавіч,
ЛУКІША Станіслаў Яфімавіч,
ЛУКІША Яфім Яфімавіч,
МІКУЛА Якаў,
МЯХОВІЧ Аляксандр,
РАБКОЎСКІ Іван Блажавіч,
РОДЗЬ Антон Антонавіч,
РУТКОЎСКІ Яфім Яфімавіч,
РЫМАШ Антон Фабіяновіч,
СТЭЛЬМАК Іосіф Міхайлавіч,
СТЭЛЬМАК Павел Фаміч,
СУБАЧ Юльян Феліксавіч,
ФЕДАРОВІЧ Карл Мацвеевіч,
ЦЯШПА Іван Францавіч,
ЦЯШПА Казімір Францавіч,
ШЫМКОВІЧ Іван Іванавіч,
ЯКУБОВІЧ Андрэй Аўгусцінавіч,
ЯКУБОВІЧ Вікенцій Блажавіч,
ЯРАШ Вацлаў Казіміравіч, усе расстраляны 20.5.1942, пахаваны ў г.п. Лынтупы.


МЯГУНСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА КУКЛЯНЫ

КАНАШ Майсей Анур'евіч, н. у 1902, расстраляны за сувязь з партызанамі ў жніўні 1942.



М. К. Бальшакоў.



А. Ф. Севасцьянau.

КУЗНЯЦОЎ Кандрацій Ляўонавіч, н. у 1915, расстраляны за сувязь з партызанамі ў жніўні 1942.

ПЯТРОЎ Трыфан Дэмітрыевіч, н. у 1914, расстраляны за сувязь з партызанамі ў жніўні 1942.

ФІЛІМОНАЎ Іларыён Андрэевіч, н. у 1908, расстраляны за сувязь з партызанамі ў жніўні 1942.

ПАЛЕСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА АПІДАМЫ

БАЛЬШАКОЎ Макар Кліменцьевіч, н. у 1908, расстраляны ў 1943.

РЫСЕЎ Аўрам Савельевіч,
РЫСЕВА Надзея Андрэеўна,

РЫСЕВА Фядосся Савельеўна, усе расстраляны ў 1943 за сувязь з партызанамі.

СЕВАСЦЬЯНАЎ Андрэй Фаміч, н. у 1923, партызан, загінуў у 1944 у в. Кавалі, пахаваны ў в. Апідамы.

СІМІРЫКОЎ Панфіл Цімафеевіч, н. у 1909, расстраляны ў 1942.

ШАЛАКІЦКІ Ляўон Кірылавіч, н. у 1923, партызан, загінуў у 1944.

ВЁСКА ВЕЙСІШКІ

БРУЦНЯ Ігнат Іванавіч, н. у 1925, расстраляны немцамі ў 1942, пахаваны ў г.п. Лынтупы.

ВЁСКА ЖВОЙРЫШКІ

ДЗЯМІДАЎ Васіль Фёдаравіч, н. у 1915, партызан, падарваўся на міне.

ЗУБКОЎ Спірыдон Агафонавіч, н. у 1914, расстраляны за сувязь з партызанамі ў 1942, пахаваны ў в. Апідамы.

ВЁСКА НАВАСЁЛКІ

БУРЛАКОЎ Факей Філяеевіч, н. у 1906, расстраляны за сувязь з партызанамі ў 1942.

ВАСІЛЬЕЎ Васіль Цімафеевіч, н. у 1919, расстраляны ў 1942, пахаваны ў в. Кукляны.

Ахвяры вайны




В.Ф.Дзямідаў.



Ф.Ф.Бурлакоў.



С.А.Паўкштэла.



I.М.Аўгусціновіч.

ВАСІЛЬЕЎ Калістрат Васільевіч, н. у 1918, расстраляны за сувязь з партызанамі ў 1943, пахаваны ў в. Кукляны.

ВАСІЛЬЕЎ Карней Іванавіч, н. у 1912, расстраляны за сувязь з партызанамі ў 1943, пахаваны ў в. Кукляны.

ШПАКАЎ Дзям'ян Спрыдонавіч, н. у 1913, партызан, загінуў у 1944.

ВЁСКА НЕВЯРЫШКІ

ШАБАН Іпаліт Сцяпанавіч, н. у 1920, загінуў у жніўні 1943.

ВЁСКА ПАЛЕССЕ

ПАУКШТЭЛА Сігізмунд Агафонавіч, н. у 1900, расстраляны за сувязь з партызанамі.

ШЫРКАЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

БАЛТРАМОВІЧ Пётр Іосіфавіч, н. у 1923, расстраляны немцамі ў студзені 1944 у в. Міхальцы.

ВЁСКА ДОЎЖА

МАЦЯСЕВІЧ Вацлаў Міхайлавіч, н. у 1921, партызан, расстраляны немцамі ў верасні 1943, пахаваны ў брацкай магіле.

ВЁСКА ЗАГАЧЧА

СУБКО Станіслаў Антонавіч, н. у 1910, расстраляны немцамі ў жніўні 1941, пахаваны ў г. Паставы.

ВЁСКА КРЭЎНЯ

АЎГУСЦІНОВІЧ Іосіф Міхайлавіч, н. у 1923, расстраляны немцамі за садзейнічанне партызанам 4.7.1944, пахаваны ў в. Радуга.

РАДКО Віктар Баніфацыевіч, н. у 1924, расстраляны немцамі за садзейнічанне партызанам 4.7.1944, пахаваны ў в. Радуга.

ВЁСКА ЛІПНІКІ

АСЯНЕНКА Агаф'я Констанцінаўна, н. у 1913, расстраляна немцамі за садзейнічанне партызанам у 1944 у г.п. Лынтупы.

АСЯНЕНКА Марыя Вікенцьеўна, н. у 1892, расстраляна немцамі за садзейнічанне партызанам у 1944 у г.п. Лынтупы.

АСЯНЕНКА Надзея Міхайлаўна, н. у 1917, партызанка-разведчыца, па-зверску закатавана фашистамі ў сакавіку 1944 у в. Гулі Мядзельскага р-на.

ЖЫТКЕВІЧ Аляксандар Ігнацьевіч, расстраляны немцамі ў лесе каля в. Кашыцы.

КРЫВУЛЬКА Мікалай Аляксандравіч, партызан, забіты немцамі 27.8.1943, месца пахавання невядома.

ХАТКЕВІЧ Сяргей Ільіч, н. у 1920, партызан, загінуў 15.5.1944, пахаваны ў в. Ліпнікі.

ВЁСКА СІМАНЬКІ

БОРЫС Мікалай Іосіфавіч, н. у 1901, расстраляны 15.7.1941.

БОРЫС Яўген Іванавіч, н. у 1915, партызан, член ВЛКСМ, загінуў 24.9.1943, пахаваны ў в. Кашыцы.

ВЁСКА ШПАКІ

БРАДОВІЧ Яўген Кірылавіч, н. у 1913, член ВЛКСМ, палітрук партызанскаага атрада, загінуў 18.1.1943 у в. Калодзіна Мядзельскага р-на.

ВЁСКА ЯЦАВІЧЫ

КВЯТКОЎСКІ Браніслаў Кайтанавіч, н. у 1913, партызан, загінуў у лютым 1942, пахаваны ў Паставах.

КВЯТКОЎСКІ Вацлаў Адамавіч, н. у 1912, сувязны, расстраляны немцамі 17.6.1942.

ЮНЬКАЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА АГАРОДНІКІ

КАЗЛОЎСКІ Вацлаў Уладзіміравіч, н. у 1921, партызан, загінуў у в. Камаі.

ВЁСКА БАКАВІЧЫ

НІКПЯРОВІЧ Уладзімір Рыгоравіч, н. у 1925, камсамолец, расстраляны фашистамі ў 1942 у роднай вёсцы.

Загінушыя партызаны, падпольшчыкі і мірныя жыхары

ВЁСКА ВАСІЛІНЫ

БРЭСКІ Лявон Антонавіч, н. у 1900, працаваў у калгасе, расстраляны ў Васілінах 14.3.1942.

ГРЫНЬКО Дэмітрый Васільевіч, н. у 1902, працаваў у калгасе, расстраляны 14.8.1942 у Васілінах.

ГРЫНЬКО Соф'я Антонаўна, н. у 1905, працавала ў калгасе, расстраляна ў Васілінах 14.8.1942.

КАСЦЕНЬ Уладзімір Андрэевіч, н. у 1896, працаваў у калгасе, расстраляны ў Васілінах 14.8.1942.

КУНДРА Алена Сільвестраўна, працавала ў калгасе, расстраляна ў Васілінах 2.6.1942.

КУРЫЛОВІЧ Ягор Мацвеевіч, н. у 1898, працаваў у калгасе, загінуў пад Паставамі ў Кашыцкім лесе.

КУХАЛЬСКІ Дэмітрый Мікалаевіч, н. у 1921, працаваў у сельсавете, камсамолец, расстраляны ў 1942 пад Паставамі ў Кашыцкім лесе.

ЛАПАЦЬ Марыя Міхайлаўна, н. у 1922, працавала ў калгасе, камсамолка, расстраляна ў Васілінах 2.6.1942.

ЛЫСЁНАК Алімпіяда Іванаўна, н. у 1900, працавала ў калгасе, расстраляна ў Васілінах 2.6.1942.

ЛЫСЁНАК Вольга Нілаўна, расстраляна 2.6.1942.

ЛЫСЁНАК Вольга Якаўлеўна, н. у 1910, працавала ў калгасе, расстраляна ў Васілінах 2.6.1942.

ЛЫСЁНАК Марыя Нілаўна, н. у 1930, расстраляна ў Васілінах 2.6.1942.

ЛЫСЁНАК Марыя Сцяпанаўна, расстраляна 2.6.1942.

ЛЫСЁНАК Ніл Нілавіч, н. у 1924, працаваў у калгасе, партызан, загінуў у 1944 пад Відзамі.

МАШАРА Яўгенія Ціханаўна, н. у 1923, працавала ў калгасе, камсамолка, расстраляна ў Васілінах 2.6.1942.

ПАВІНІЧ Аляксандар Ануфрыевіч, н. у 1924, працаваў у калгасе, партызан, загінуў у 1944 пад Відзамі.

ПАВІНІЧ Вольга Канстанцінаўна, н. у 1900, расстраляна фашыстамі.

ПАВІНІЧ Данат Аляксандравіч, н. у 1897, працаваў у калгасе, расстраляны ў Васілінах 2.6.1942.

ПАВІНІЧ Міхаіл Данатавіч, н. у 1922, расстраляны гітлераўцамі.

ПАВІНІЧ Пётр Данатавіч, н. у 1918, расстраляны фашыстамі.

ПАВІНІЧ Файна Данатаўна, н. у 1924, расстраляна гітлераўцамі.

РАМАНОВІЧ Клаўдзія Аляксандраўна, н. у 1926, працавала ў калгасе, расстраляна ў Васілінах 2.6.1942.

РАЯ, прозвішча і імя па бацьку невядомы, месца і год нараджэння — таксама, знаходзілася ў Васілінах, расстраляна 14.8.1942 у Васілінах.

ТУРОНАК Аляксандра Андрэеўна, н. у 1912, працавала ў калгасе, расстраляна ў Паставах.



Б.К.Квяткоўскі.



Дз.В.Грынько.



Дз.М.Кухальскі.

ЦЯЛЯК Аляксандар Іванавіч, н. у 1895, расстраляны немцамі.

ЧЫЖ Сяргей I. Год і месяц нараджэння невядомыя, кароткі час знаходзіўся ў Васілінах, расстраляны ў Васілінах 2.6.1942.

ВЁСКА ВЕСЯЛУХА

БАРОЎКА Міхаіл Пятровіч, н. у 1896, да вайны быў дэпутатам сельсавета, працаваў намеснікам старшыні Савета. У час блакады 1943 разам з сям'ёй быў схоплены, знаходзіўся ў памяшканні былой школы № 1, дзе і загінуў, пахаваны ў Паставах.

ДУБОВІК Казімір Люцыянавіч, н. у 1915, радавы, стралок, прарапаў без вестак у красавіку 1945.

ДУБОЎСКІ Пётр Раманавіч, н. у 1927, да вайны працаваў фінагентам, быў выдадзены немцам, расстраляны ў Паставах на тэрыторыі гарадскога стадыёна.

ВЁСКА ГАЎРЫЛАВІЧЫ

ГАНКЕВІЧ Даніла Васільевіч, н. у 1906, у 1942 забіты немцамі ў Варапаеве.

ТАНАНА Юлія Данілаўна, н. у 1901, у 1943 загінула ў час бамбёжкі.

ВЁСКА ГРЫДЗЬКІ

БАРОЎКА Дзеванісъ, партызан; невядома, дзе і калі загінуў.



Г.П. Яцкевіч.

ЖУК Любоў Васільеўна, вывезена ў Германію, дзе і загінула.

ЖУК Міхаіл Васільевіч, вывезены ѿ Германію, дзе і загінуў.

ЖУК Яўгенія Васільеўна, вывезена ѿ Германію на работу, дзе і загінула.

КАЗЕНКА Іосіф Валяр'янавіч, н. у 1922, расстраляны фашыстамі ѿ 1941.

КАЗЛОЎСКАЯ Марыя, забіта і спалена ѿ сваёй хаце ѿ 1943.

КАЗЛОЎСКАЯ (імя невядома), забіта і спалена ѿ сваёй хаце ѿ 1943.

КАЗЛОЎСКІ Аляксандар, забіты і спалены ѿ сваёй хаце ѿ 1943.

КАЗЛОЎСКІ Валерый, забіты і спалены ѿ сваёй хаце ѿ 1943.

КАЗЛОЎСКІ Герасім, забіты і спалены ѿ сваёй хаце ѿ 1943.

ЛОСІК Марыя, расстраляна і спалена ѿ роднай вёсцы.

ЛОСІК Фёдар, расстраляны і спалены ѿ роднай вёсцы.

ВЁСКА ЖУКІ

ЖУК Валерый Паўлавіч, н. у 1900, партызан, загінуў у 1944 у Пастаўскім р-не.

СОЎКА Сяргей Ішалітавіч, н. у 1926, партызан, загінуў у 1944 пры выкананні задання.

ВЁСКА ЗАХАРАЎШЧЫНА

БЕСПАЛЕНАЎ Міхаіл Іларыёнавіч, н. у 1909, партызан атрада Маркава, загінуў каля в. Кавалі ѿ 1942.

ВАРАНЕЦ Фёдар, расстраляны фашыстамі.

ДАНЬ Кацярына, расстраляна фашыстамі.

ДАНЬ Надзея Палістаўна, расстраляна фашыстамі.

ДАНЬ Маргарыта Палістаўна, расстраляна фашыстамі.

ДАНЬ (сын Надзеі), расстраляны фашыстамі.

ДАНЬ Паліст, расстраляны фашыстамі за сувязь з партызанамі.

КУГАРА Канстанцін, расстраляны фашыстамі за сувязь з партызанамі.

ЛІТВІНОВІЧ Фёдар Фёдаравіч, н. у 1923, расстраляны фашыстамі ѿ Паставах за сувязь з партызанамі.

ПАШКЕВІЧ Андрэй Мікалаевіч, невядома, дзе і калі загінуў.

ПАШКЕВІЧ Аркадзь Іосіфавіч, н. у 1923, партызан, загінуў пры выкананні баявога задання каля в. Пасынкі Мядзельскага р-на.

РАСАЛОЎСКАЯ Феня Яўтропаўна, н. у 1920, расстраляна фашыстамі каля г. Невель.

РАСАЛОЎСКІ Яўцех Яўцехавіч, н. у 1923, партызан, загінуў пры выкананні баявога задання ѿ в. Чарніты Мядзельскага р-на.

ТРУСАЎ Міхаіл Ерамеевіч, н. у 1916, камсамолец, з верасня 1941 у партызанскім атрадзе, загінуў 23.10.1941.

ЯЦКЕВІЧ Генрых Паўлавіч, н. у 1923, партызан, загінуў пры разгроме гарнізона ѿ Камаях.

ЯЦКЕВІЧ Павел Паўлавіч, н. у 1921, расстраляны фашыстамі ѿ Паставах.

ВЁСКА КОЗІЧЫ

КУРДО Пётр Антонавіч, н. у 1912, партызан, загінуў у 1944.

ПАВІНІЧ Віталь Максімавіч, н. у 1918, партызан, загінуў у 1944.

ПАВІНІЧ Максім Антонавіч, н. у 1911, расстраляны фашыстамі ѿ 1943 у Паставах.

ШУРПІК Імпаліт Рыгоравіч, н. у 1920, расстраляны ѿ 1941.

ШУРПІК Мікалай Антонавіч, н. у 1922, партызан, загінуў у 1943.

ВЁСКА КУРЫЛАВІЧЫ

ШОРАЦ Антон Барысавіч, н. у 1922, камсамолец, у самым пачатку вайны быў скоплены фашыстамі, загінуў у канцлагеры ѿ Сувалках.

ВЁСКА ЛАПУХОЎКА

СОБАЛЬ Іван Уладзіміравіч, н. у 1923, прапаў без вестак у 1943.

ВЁСКА ЛОГАВІНЦЫ

ЧАРЭНКА Пётр Іосіфавіч, н. у 1925, партызан, загінуў.

ВЁСКА ЛУЧАЙ

АРЦЕМ'ЕВА Анфіса Ерамеевіч, спалена немцамі ѿ в. Альцы ѿ 1943.

МЕНЧАНКОВА Марына Філатаўна, н. у 1942, расстраляна фашыстамі ѿ 1942 у Шаркаўшчыне.

МЕНЧАНКОВА Феадосія Сямёнаўна, н. у 1916, расстраляна фашыстамі ѿ 1942 у Шаркаўшчыне.

МЕНЧАНКОЎ Васіль Піліпавіч, н. у 1904, расстраляны фашыстамі ѿ 1942 у Шаркаўшчыне.

НІКІЦІН Сысоў, н. у 1890, мірны жыхар, загінуў у 1942.

ВЁСКА МАНЬКАВІЧЫ

ПРОТАС Уладзімір Гаўрылавіч, н. у 1904 у в. Сарочына, загінуў у 1944.

ВЁСКА МІХНІЧЫ

ЖУК Антон Антонавіч, быў партызанскім сувязным, загінуў у канцлагеры.

ПАЛЯКЕВІЧ Антон Іосіфавіч, загінуў у фашысцкім канцлагеры.

ВЁСКА МЯСТЭЧКА

ДУНЕЦ Васіль Сямёновіч, н. у 1924, партызан, расстралены ў час карнай экспедыцыі.

ДУНЕЦ Іосіф, н. у 1901, партызан, расстралены фашыстамі.

ДУНЕЦ Міхайл Андрэевіч, н. у 1923, камсамолец, партызан, расстралены ў час карнай экспедыцыі.

КАБАЙЛА Аляксандр Карпавіч, п. у 1918, расстралены ў час карнай экспедыцыі.

КАБАЙЛА Аркадзь Сцяпанавіч, н. у 1921, камсамолец, быў звязаны з партызанамі, расстралены фашыстамі ў час карнай экспедыцыі.

ЛУК'ЯНОВІЧ Анісся Уладзіміраўна, н. у 1933, расстралена фашыстамі.

ЛУК'ЯНОВІЧ Марыя Барысаўна, н. у 1899, расстралена фашыстамі.

ЛУК'ЯНОВІЧ Міхайл Уладзіміравіч, н. у 1922, у час карнай экспедыцыі быў схоплены ў лесе і расстралены.

ЛУК'ЯНОВІЧ Уладзімір Якаўлевіч, н. у 1896, расстралены фашыстамі.

ПРОТАС Канстанцін Вікенцьевіч, п. у 1896, расстралены фашыстамі.

ПРОТАС Марыя Аляксандраўна, н. у 1900, расстралена фашыстамі.

ПРОТАС Мікалай Дэмітрыевіч, н. у 1918, быў звязаны з партызанамі, загінуў у в. Лучай.

ПРОТАС Надзея Канстанцінаўна, н. у 1940, расстралена фашыстамі.

ПРОТАС Ніна Канстанцінаўна, н. у 1933, расстралена фашыстамі.

ПРОТАС Усевалад Канстанцінавіч, н. у 1924, камсамолец, быў звязаны з партызанамі, расстралены фашыстамі ў 1943.

ЧЫРВАНЕЦ Анатоль Іосіфавіч, н. у 1923, камсамолец, загінуў у час карнай экспедыцыі.

ЧЫРВАНЕЦ Іосіф Якаўлевіч, н. у 1894, расстралены фашыстамі ў 1943.

ЧЫРВАНЕЦ Марыя Іосіфаўна, н. у 1910, расстралена фашыстамі ў 1943.

ВЁСКА НАДАЗЕР'Е

АСЯНЕНКА Канстанцін Канстанцінавіч, н. у 1905, падарваўся на міне ў 1944.

ВЁСКА ПЕРАВОЗНІКІ

БАРОЎКА Пётр Уладзіміравіч, н. у 1924, дапа-



А.І. Паліякевіч.

магаў партызанам, загінуў у 1943 у Шаркаўшчынскім р-не.

ПРОНЬКА Сямён Міхайлавіч, н. у 1917, партызан, загінуў у нароўным бое з гітлераўцамі ў 1943.

ПРОНЬКА Трафім Мікалаевіч, п. у 1920, працаў без вестак.

ВЁСКА ПУХАЎКА

БУТКЕВІЧ Іосіф Іосіфавіч, н. у 1907, расстралены за сувязь з партызанамі.

БУТКЕВІЧ Станіслава Іосіфаўна, н. у 1900, расстралена за сувязь з партызанамі.

БУТКЕВІЧ Франц Іосіфавіч, н. у 1920, расстралены за сувязь з партызанамі.

БУТКЕВІЧ Ядвіга Іосіфаўна, н. у 1923, расстралена за сувязь з партызанамі.

ВЁСКА РАВЫ

БУТОВІЧ Вікторыя Канстанцінаўна, н. у 1914, загінула ў 1944 у канцлагеры ў Германіі.

БУТОВІЧ Леанід Канстанцінавіч, н. у 1929, загінуў у 1944 у канцлагеры ў Германіі.

МЯКІШ Павел Іванавіч, н. у 1920, расстралены ў Паставах у 1943.

ВЁСКА РУСИНЫ

ВАРАНЕЦ Мікалай Герасімавіч, п. у 1917, камсамолец, партызан, загінуў у канцлагеры ў Сувалках.

КАБАЙЛА Яўген Васільевіч, н. у 1923, быў вывезены ў Германію, дзе і загінуў.

МІЛТА Валянцін Пятровіч, працаўваў настаўнікам, быў вывезены ў Германію, дзе і загінуў.

ЧАРЭНКА Міхайл Іванавіч, н. у 1920, расстралены фашыстамі ў 1943.

ВЁСКА САВІЧЫ

КАВАЛЬСКІ Леанід Іванавіч, н. у 1919, з 1941 быў у арміі, трапіў у палон, адкуль удалося ўцягы. З 1943 у партызанскім атрадзе, у ліпені 1944 загінуў пры вызваленні Опсы (Браслаўскі р-н), дзе і пахаваны ў брацкай магіле.

Ахвяры вайны



Л.Я.Дзіковіч.



І.А.Пронька.



Я.Р.Дзіковіч з сям'ёй.

ВЁСКА ЧАРЭМУШНІКІ ПАДЗІСЕННЫЯ

ГРЫНЬКО Аляксандр Іванавіч,

ГРЫНЬКО Таццяна Аляксандраўна, н. у 1895, працавала ў калгасе, была дэпутатам райсавета, расстраляна ў 1942 у час блакады ў в. Грыблы (Шаркаўшчынскі р-н).

ГРЫНЬКО Яўгенія Іванаўна, н. у 1925, працавала ў калгасе, расстраляна ў 1942 у час блакады ў в. Грыблы (Шаркаўшчынскі р-н).

ДЗІКОВІЧ Ананій Раманавіч,

ДЗІКОВІЧ Барыс Іванавіч,

ДЗІКОВІЧ Зосім Раманавіч,

ДЗІКОВІЧ Яўстафій Раманавіч, падпольшчыкі, расстраляны ў маі 1942.

ДЗІКОВІЧ Лізавета Ягораўна, н. у 1915, працавала ў калгасе, загінула ў час блакады ў 1942 каля в. Дубраўка (Браслаўскі р-н).

ДЗІКОВІЧ Іван Іванавіч, н. у 1920, партызан, загінуў у 1943 каля в. Дуброва.

ДЗІКОВІЧ Іван Кліменцьевіч, н. у 1890, быў старшынёй калгаса, расстраляны фашыстамі.

ДЗІКОВІЧ Леанід Аляксандравіч, н. у 1924, працаў у калгасе, камсамолец, расстраляны 3.5.1942 у Паставах.

ДЗІКОВІЧ Мікалай Іосіфавіч, н. у 1924, партызан, камсамолец, у 1943 памёр ад ран у Браслаўскім р-не.

ДЗІКОВІЧ Сяргей Іванавіч, н. у 1924, працаў у райфінадзеле ў Паставах, у 1942 расстраляны фашыстамі ў Чарэмушніках Падзісенных.

ДЗІКОВІЧ Яўстафій Раманавіч, н. у 1898, працаў у калгасе, расстраляны ў Паставах 3.5.1942.

ВЁСКА ЮНЬКІ

ПРОНЬКА Іван Аляксееўіч, н. у 1914, партызан, загінуў у Мядзельскім р-не.

Воіны Чырвонай арміі і партызаны, якія загінулі пры абароне і вызваленні Паставскага раёна ад нямецка-фашистскіх захопнікаў і пахаваны ў брацкіх магілах на яго тэрыторыі

ГАРАДСКІ ПАСЁЛАК ВАРАПАЕВА

АЛМАЎ Махмуд, радавы, загінуў 11.7.1944 у в. Манеўшчына.

АЛХАМІН Садык Антонавіч, н. у 1911, радавы, загінуў 12.6.1944 у в. Мартынаўка.

АМЕНІЙ Пётр Яфімавіч, загінуў 6.7.1944.

АНТОНАЎ Сяргей Пятровіч, загінуў 6.7.1944.

АХРАМОВІЧ Д.С., загінуў 6.7.1944.

БАРОХА Іван Міхайлавіч, загінуў 25.7.1944.

БАШЫРАЎ Мікалай, загінуў 2.7.1944.

БОЙКА Міхаіл Гаўрылавіч, мал. сяржант, загінуў 3.7.1944 у в. Падворанцы.

ВЕСЯЛОЎСКІ Сяргей Міхайлавіч, н. у 1908, лейтэнант, загінуў 14.7.1944 у в. Казлоўшчына.

ВОЛКАЎ Аляксандр Раманавіч, загінуў 6.7.1944.

ВОЛКАЎ Андрэй Раманавіч, загінуў 3.7.1944.

ГАДУНОЎ Пётр Іосіфавіч, радавы, загінуў 4.7.1944 у в. Слабада Усходняя.

ГРАМЫКА Міхаіл Фёдаравіч, сяржант, загінуў 3.7.1944 у в. Мазурына.

ДАНІЛ П.А., загінуў 4.7.1944.

ДЗЯМЕНЦЬЕЎ Мікалай Аляксандравіч, загінуў 4.7.1944.

ЖУРАЎЛЁЎ, загінуў 3.7.1944.

ЗЕЛІН Мікалай Фёдаравіч, загінуў 27.7.1944.

КАРАЕЎ Леанід Аляксееўіч, загінуў 7.7.1944.

КАРДАНЕЦ Міхаіл Рыгоравіч, радавы, загінуў 3.7.1944 у в. Васілеўшчына.

Воіны Чырвонай арміі і партызаны, пахаваныя на тэрыторыі раёна

КАЦЯРУХІН Фёдар Арсеньевіч, н. у 1895, радавы, загінуў 3.6.1944 у в. Ужыча.

КЛАЧКОЎ Н.Н., загінуў 6.7.1944.

КОЗІН Яфім П., загінуў 6.7.1944.

КРАСІЛЬНИКАЎ Аляксандар Міхайлаіч, н. у 1906, сяржант, загінуў 5.7.1944 у в. Лучай.

ЛАБАЧОЎ П.Х., загінуў 3.7.1944.

ЛАГРЫФУЛІН Гемулх, загінуў 2.7.1944.

МЕЛЬNIКАЎ Аляксей Сяргеевіч, загінуў 6.7.1944.

МІРНЫ Пётр Іванавіч, сяржант, загінуў 5.7.1944 у в. Шунеўцы.

РАМАНАЎ Леанід Мікалаевіч, загінуў 5.7.1944.

РЭПКІН Н.П., загінуў 3.7.1944.

САЛАЦЕНКАЎ Мікалай Іванавіч, яфрэйттар, загінуў 24.8.1944 у в. Каралі.

САРДАЧУК Мікалай Данілавіч, радавы, загінуў 4.7.1944 у в. Слабада Усходня.

СЛІЖАВОЙ Аляксей Васільевіч, радавы, загінуў 3.7.1944 у в. Крулеўшчына.

ФІЛІМОНАЎ Васіль Міхайлавіч, загінуў 23.7.1944.

ЧАРНАВОКАЎ Іван, загінуў 2.7.1944.

ШАВЯЛЁЎ Анатоль Іванавіч, н. у 1920, ст. сяржант, загінуў 5.7.1944 у в. Лучай.

ШАВЯЛЁЎ Н.П., загінуў 5.7.1944.

ШЧУКІН Сямён Еўдакімавіч, н. у 1920, радавы, загінуў 3.7.1944 у в. Луцк-Казлоўскі.

ШЧУКІН Сямён Еўдакімавіч, загінуў 4.7.1944.

Усяго ў брацкай магіле ў парку г.п. Варапаева пахаваны 143 чалавекі. Імёны астатніх невядомы.

ВЁСКА КАМАІ

АЛМАЗАЎ Аляксандар Іванавіч, н. у 1923, мал. сяржант, загінуў 7.7.1944.

АНЦІПАЎ Іван Харытонавіч, радавы, загінуў 10.7.1944.

АРЭХАЎ Фёдар Аляксеевіч, партызан, загінуў.

БАБРОЎ Аляксей Аляксеевіч, н. у 1917, ст. лейтэнант, загінуў 10.7.1944.

БАГАЛЕПАЎ Васіль Васільевіч, загінуў 10.7.1944.

БАЛЬШАНІН Павел Акімавіч, н. у 1910, капітан, загінуў 5.7.1944.

БРЫЛЬКОЎ Нікіфар Яўхімавіч, н. у 1898, радавы, загінуў 6.7.1944.

БУЯНАЎ Пётр, партызан, загінуў.

ВАЛАСНОЎ Дзмітрый Фядосавіч, партызан, загінуў.

ВАЛЮК Станіслаў Рыгоравіч, н. у 1914, радавы, загінуў 10.3.1944.

ВАРАБ'ЁЎ Емяльян Міхайлавіч, н. у 1910, радавы, загінуў 5.7.1944.


ГАЛАМІДАЎ Віталь Цімафеевіч, радавы, загінуў.

ГЛАДЗІЛІН Давід Рыгоравіч, н. у 1920, радавы, загінуў 6.7.1944.

ГРОМАЎ Васіль Сцяпанавіч, радавы, загінуў.



С.А.Алхамін.



Ф.А. Кацярухін.

ГРУШЫН Аркадзь Сяргеевіч, н. у 1919, ст. сяржант, загінуў 6.7.1944.

ДАВІДАЎ Фядот Антонавіч, радавы, загінуў 10.7.1944.

ДУБРОЎСКІ Іосіф Іосіфавіч, партызан, загінуў.

ЕЛІЗАРАЎ Іван Паўлавіч, гв. радавы, загінуў 8.4.1944.



Помнік на брацкай магіле савецкіх воінаў і партызан у г.п. Варапаева.

Ахвяры вайны



Е.М. Вараб'ёў.



В.Ц. Галамідаў.



М.Я. Ілыіных.



М.Мусінаў.



Я.Р. Пруднікаў.

ЕСІН Уладзімір Пятровіч, н. у 1925, радавы, загінуў 11.7.1944.

ЖАРЫКАЎ Міхаіл Іванавіч, радавы, загінуў 10.7.1944.

ЖУРАЎЛЁЎ Дзельш Мікалаевіч, н. у 1915, партызан, загінуў 21.4.1944.

ЖУРАЎЛЁЎ Ларыён Васільевіч, партызан, загінуў.

ЖЫТКЕВІЧ Іосіф Вікенцьевіч, партызан, загінуў.

ЖЭЧКА Мікалай Максімавіч, партызан, загінуў.

ЗАХАРАЎ Аляксей Васільевіч, партызан, загінуў.

ЗЛОБІН Генадзь Аляксандравіч, сяржант, загінуў 6.7.1944.

ЗЯЛЕНСКІ Міхаіл Лявонавіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

ІВАНОЎ Сямён Ягоравіч, сяржант, загінуў.

ІЛЫІНЫХ Міхаіл Ягоравіч, радавы, загінуў 6.7.1944.

ІСТОМІН Фама Макаравіч, н. у 1904, мал. сяржант, загінуў 10.7.1944.

КАБАЙЛА Анатоль Адамавіч, партызан, загінуў.

КАЗЛОЎСКІ Вацлаў Вацлававіч, партызан, загінуў.

КАЛЕНКІН Анатоль Пятровіч, партызан, загінуў.

КАРЖОЎ Уладзімір Яўхімавіч, ст. лейтэнант, загінуў.

КАСТРАМСКІ Агафій, н. у 1919, радавы, загінуў 10.7.1944.

КІР'ЯНАЎ Кандрат Лявонцьевіч, яфрэйтар, загінуў 6.7.1944.

КУДРАЎЦАЎ Васіль Антонавіч, н. у 1917, старшина, загінуў 6.7.1944.

КУНДРАШОЎ Андрэй Усцінавіч, радавы, загінуў 10.7.1944.

КУРЗОЎ Андрэй Феакціставіч, партызан, загінуў.

ЛАШУК Васіль, н. у 1922, радавы, загінуў 18.11.1943.

МАГЛЁЎСКІ Юра Ісакавіч, сяржант, загінуў.

МАЛЬШАЎ Іван Дэмітрыевіч, н. у 1909, радавы, загінуў 8.7.1944.

МАЧАЛА Сцяпан Аляксандравіч, ст. лейтэнант, загінуў.

МІХАЙЛАЎ Аляксей Міхайлавіч, н. у 1898, сяржант, загінуў 11.7.1944.

МУСІНАЎ Мужыд, радавы, загінуў 5.7.1944.

МЯДЗВЕДЗЕЎ Павел Аляксеевіч, н. у 1920, радавы, загінуў 10.7.1944.

НОВІК Пётр Мікалаевіч, партызан, загінуў.

ПАЛАНЕЙЧЫК Мікалай Сцяпанавіч, партызан, загінуў.

ПАНЬКОЎ Рыгор Кузьміч, н. у 1914, радавы, загінуў 6.7.1944.

ПРАКАПЕЦ Андрэй Андрэевіч, партызан, загінуў.

ПРОНЬКА Сямён Віктаравіч, партызан, загінуў.

ПРУДНІКАЎ Якаў Рыгоравіч, радавы, загінуў 10.7.1944.

РАБАЎ Віктар Сяргеевіч, радавы, загінуў.

РАДЗІВОНАЎ Мікалай Трафімавіч, н. у 1923, сяржант, загінуў 6.7.1944.

РАЗБЕЙКІН Мікалай Васільевіч, сяржант, загінуў 6.7.1944.

РОСЛЕК Яўстафій Іосіфавіч, партызан, загінуў.

САНИКАЎ Міхаіл Афанасьевіч, ст. сяржант, загінуў 11.7.1944.

СІРАТА Іван Фёдаравіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

Воіны Чырвонай арміі і партызаны, пахаваныя на тэрыторыі раёна

СІЎЧАК Рыгор, н. у 1924, партызан, загінуў 18.11.1943.

СІЦІКАЎ Фамула, радавы, загінуў 10.7.1944.

СМІРНОЎ Васіль Паўлавіч, партызан, загінуў.

СМЫСЛОЎ Іван Іванавіч, н. у 1899, радавы, загінуў 8.7.1944.

СЯРГЕЕВА Галіна Афанасьеўна, н. у 1918, медсястра, загінула 6.7.1944.

СЯРКОЎ Валянцін Іванавіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

ТАЛАЙКА Канстанцін Іванавіч, партызан, загінуў.

ТРАСУНОЎ Іван Ягоравіч, н. у 1916, лейтэнант, загінуў 10.7.1944.

ТРАЦЦЯКОЎ Іван Васільевіч, радавы, загінуў 6.7.1944.

ТРУСАЎ Мікалай Аляксандравіч, радавы, загінуў 10.7.1944.

УЛЬМАН Навум Шмуйлавіч, партызан, загінуў.

ХВАЛЬКО Андрэй Уладзіміравіч, партызан, загінуў.

ЦІШЧАНКА Іван Мікалаевіч, радавы, загінуў 6.7.1944.

ЧАРНОЎ Васіль Аляксандравіч, ст. сяржант, загінуў 5.7.1944.

ЧАРНЯЎСКІ Пётр Міхайлівіч, партызан, загінуў.

ЧУМАКОЎ Аляксандар Васільевіч, сяржант, загінуў 10.7.1944.

ЧЭРАШАЎ Іван Рыгоравіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

ШАПІРА Шалом, партызан, загінуў.

ШАШКОЎ Сяргей Рыгоравіч, ст. сяржант, загінуў.

ШУПЛЯЦОЎ Фёдар Сяргеевіч, ст. сяржант, загінуў 4.7.1944.

ЯЦКЕВІЧ Генрых Паўлавіч, партызан, загінуў.

ЯЦЭНКА Ягор Лаўрэнцьевіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

Прозвішчы 61 загінуўшага не ўстаноўлены.

ГАРАДСКІ ПАСЁЛАК ЛЫНТУПЫ

АЛЕНІН Міхайл Аляксеевіч, радавы.

АСІНЕНКА Міхайл Аляксеевіч, н. у 1914, радавы, загінуў 15.7.1944.

АЎСЯННІКАЎ Васіль Аляксеевіч, сяржант, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

АХМЕТГАЛІЕЎ Іслама, радавы, загінуў 10.7.1944.

БАЛОЎ Мікіта Васільевіч, н. у 1922, лейтэнант, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

БАЙКОЎ Аляксандар Пятровіч, н. у 1925, мал. сяржант, памёр ад ран 24.7.1944, в. Кайранішкі.

БАЙКОЎ Мікалай Мацвеевіч, н. у 1912, радавы, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

БАЯНАЎ Махмут І., н. у 1924, мал. лейтэнант, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.



I.M. Цішчанка.



A.V. Чумакоў.



Я.Л. Яцэнка.



A.A. Котаў.

ВОЛКАЎ Уладзімір, мал. лейтэнант.

ГАЛУБКОЎ Аляксей Канстанцінавіч, н. у 1912, сяржант, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

ГАЛУБКОЎ Сідар Гаўрылавіч, н. у 1909, сяржант, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

ГЛІНКІН Мікалай, н. у 1920, гв. лейтэнант, загінуў 15.7.1944, в. Дамуці.

ЕЛЬКІН Раман Піліпавіч, н. у 1926, радавы, загінуў у 1944.

ЕРАЛЕВІЧ Н.С., н. у 1922, радавы, загінуў 8.7.1944, м. Лынтупы.

ЕРМАЛАЕЎ, н. у 1918, ст. лейтэнант, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

ЗЮЗІН Фёдар Міхайлівіч, н. у 1925, радавы, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

КАЗАКОЎ Павел Мікалаевіч, мал. сяржант, загінуў 7.7.1944, в. Сенкішкі.

КАНСТАНЦІНАЎ Якаў Сідаравіч, капітан.

КАРНІЛАЎ Павел Аляксеевіч, яфрэйтар, загінуў 7.7.1944, в. Сенкішкі.

КОТАЎ Анатоль Аляксандравіч, н. у 1921, мал. ваенны тэхнік, загінуў 22.7.1944, м. Мікулішкі.

КРАСІЛЬНІКАЎ Мікалай Пятровіч, н. у 1901, мал. лейтэнант, загінуў 8.7.1944, м. Лынтупы.

КУЗАЎКОЎ Сяргей Сцяпанавіч, радавы, загінуў 19.7.1944, в. Вярсішкі.


Ахвяры вайны



Дз.П.Міхалічэнка.



У.І. Сярдзюк.



Помнік на брацкай магіле савецкіх воінаў і партызан у г.п. Лынтупы.

КУЗНЯЦОЎ Антон Іванавіч, н. у 1921, радавы, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

КУЗЬМИН Ігнацій, н. у 1922, радавы, загінуў 15.7.1944, в. Дамуці.

КУРЫЛА Віктар Пятровіч, радавы, загінуў 24.7.1944, с. Стораны.

ЛАЗАРАЎ Ісак Мацвеевіч, н. у 1927, загінуў 7.7.1944.

ЛУКАШОЎ Пётр Аляксеевіч, н. у 1922, радавы, загінуў 22.7.1944, в. Верылі.

МАКАРЫЧАЎ Анатоль Васільевіч, н. у 1910, радавы, загінуў 3.6.1944, в. Сіманішкі.

МАНДРЫКАЎ Мікалай Аляксеевіч, н. у 1922, партызан, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

МАРУСЕЎ Андрэй Ягоравіч, н. у 1922, радавы, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

МАШАНАЎ Аляксандар Іванавіч, капітан, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

МІНАКАЎ Нікіфар Якаўлевіч, радавы, загінуў 15.7.1944, в. Рынкяны.

МІХАЛІЧЭНКА Дзяніс Піліпавіч, лейтэнант, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

МОТАР Н.В., ваенны тэхнік, загінуў у 1944.

ПАЛЯКОЎ, н. у 1910, лейтэнант, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

ПЯТРОЎ Кузьма, н. у 1921, радавы, загінуў 6.7.1944, в. Ігнацішкі.

РАГОЖНИКАЎ Пётр Мікалаевіч, н. у 1912, радавы, загінуў у 1944.

САРОКІН, н. у 1915, ст. сяржант, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

СЕМЯНЮК Даніла Б., палітрук.

СІДАРАЎ Аляксандар Пятровіч, ст. сяржант.

СІДАРАЎ Іван Пятровіч, н. у 1925, радавы, загінуў 6.7.1944, в. Ігнацішкі.

СІМОЕЎ Карп Іванавіч, н. у 1920, мал. лейтэнант, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

СЯРДЗЮК Уладзімір Іосіфавіч, мал. сяржант, загінуў 11.7.1944, в. Куцішкі.

ХАЎМЕТУС Расільмат, н. у 1920, радавы, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

ЧАРНЯКОЎ Н.С., н. у 1917, радавы, загінуў 8.7.1944, м. Лынтупы.

ШАГІНЯН Аляксандар Сцяпанавіч, радавы, загінуў 7.7.1944, в. Сенькішкі.

ШАДЭМАН Павел Абрамавіч, загінуў 6.7.1944.

ШТЭЛЬМАН Іван Максімавіч, радавы, загінуў 6.7.1944, м. Лынтупы.

ШЧАРБАКОЎ Міхаіл Дзмітрыевіч, радавы, загінуў 10.7.1944, м. Лынтупы.

ЮР'ЕЎ Іван Рыгоравіч, н. у 1925, мал. сяржант, загінуў 7.7.1944, в. Сенькішкі.

ЯЛЫКІН Раман Піліпавіч, радавы.

Прозвішчы яшчэ 59 пахаваных не ўстаноўлены.

Воіны Чырвонай арміі і партызаны, пахаваныя на тэрыторыі раёна

ВЁСКА МАНЬКАВІЧЫ

БЛОХА Мартын Дэмітрыевіч, радавы, загінуў 4.7.1944, в. Савічы.

ГАКЧАРУК Апанас Рыгоравіч, радавы, загінуў 4.7.1944, в. Савічы.

ДУНЕЦ Васіль Сямёнаўіч, н. у 1924, партызан, загінуў 12.7.1944, в. Мястечка.

ДУНЕЦ Міхайл Андрэевіч, н. у 1923, партызан, загінуў 12.7.1944, в. Мястечка.

ЗУЕЎ Пётр Цімафеевіч, н. у 1912, радавы, загінуў 8.7.1944, в. Кубаркі.

КАБАЙЛА Аляксандр Карпавіч, н. у 1918, партызан, загінуў 12.7.1944, в. Мястечка.

КАБАЙЛА Аркадзь Сцяпанавіч, н. у 1921, партызан, загінуў 12.7.1944, в. Мястечка.

КАРАВАЦКІ Мікалай Максімавіч, радавы, загінуў 4.7.1944, в. Савічы.

КУЗНЯЦОЎ Пётр Цімафеевіч, радавы, загінуў 22.7.1944, в. Савічы.

ЛАЎРАНЧУК Мікіта Апанасавіч, радавы, загінуў 4.7.1944, в. Савічы.

ЛУК'ЯНОВІЧ Міхайл Уладзіміравіч, н. у 1922, партызан, загінуў 12.7.1944, в. Мястечка.

МАКСІМАЎ Цімафей, н. у 1907, лейтэнант, загінуў 8.7.1944, в. Груздава.

ПЕТРАШЧЭНКА Мікалай Васільевіч, н. у 1926, партызан, загінуў 2.10.1943.

РЭВУЦКІ Андрэй Фёдаравіч, радавы, загінуў 4.7.1944, в. Савічы.

САЧЫЎКА Пётр Кузьміч, мал. сяржант, загінуў 4.7.1944, в. Савічы.

СІДАРАЎ Мікалай Васільевіч, н. у 1908, радавы, загінуў 12.7.1944, в. Курылавічы.

СМОЛКА Фадзей Ігнатавіч, н. у 1904, партызан, загінуў.

СУПАРОЎСКІ Пётр Сцяпанавіч, радавы, загінуў 4.7.1944, в. Савічы.

ТАРАСАЎ Сямён Міхайлавіч, радавы, загінуў 4.7.1944, в. Савічы.

ХАРЫТОНАЎ Іван Аляксеевіч, радавы, загінуў 22.6.1944, в. Савічы.

ЦІЛЮШЧУК Мікалай Аляксеевіч, радавы, загінуў 4.7.1944, в. Савічы.

ЦІМАФЕЕЎ Пётр Цімафеевіч, радавы, загінуў 4.7.1944, в. Савічы.

ЦІШЫН Пётр Трафімавіч, н. у 1923, радавы, загінуў 12.7.1944, в. Жалязоўшчына.

ЦЫГАНОЎ Андрэй Кузьміч, н. у 1918, сяржант, загінуў 12.7.1944, в. Гогава.

ЧАРАНКО Міхайл, партызан, н. у 1921, загінуў 12.7.1944, в. Курылавічы.

ЧАРВАНЕЦ Анатоль Восіпавіч, н. у 1923, партызан, загінуў 12.7.1944, в. Мястечка.

ЮСЬКО Антон Герасімавіч, н. у 1921, радавы, загінуў 4.7.1944, в. Савічы.

Прозвішчы 9 пахаваных не ўстаноўлены.



А.Р.Гакчарук.



П.К.Сачыўка.



І.А.Харытонаў.



П.І.Аляксандраў.

ГОРАД ПАСТАВЫ

БРАЦКАЯ МАГІЛА НА ПЛОШЧЫ
ІМЯ ЛЕНІНА

КЛЯРО Ігнат Вікенцьевіч, н. у 1900, генерал-маёр, загінуў 13.7.1944.

ХАРАЛЬСКІ Дэмітрый Васільевіч, н. у 1907, палкоўнік, загінуў 22.7.1944.

БРАЦКАЯ МАГІЛА НА ВУЛ.
ЧЫРВОНААРМЕЙСКАЙ

АБРАМАЎ Аляксей Мікалаевіч, н. у 1922, старшина, памёр ад ран 17.8.1944.

АГЕЕЎ Павел Іванавіч, н. у 1925, радавы, памёр ад ран 17.8.1944.

АЕСАЎ Коер, н. у 1921, радавы, загінуў 9.7.1944.

АКАПЯН Захар Сугасавіч, н. у 1902, радавы, памёр ад ран 14.8.1944.

АКСЁНАЎ Пётр Васільевіч, н. у 1920, радавы, памёр ад ран 15.7.1944.

АЛЕКА Яфрэм Іванавіч, н. у 1904, радавы, памёр ад ран 14.8.1944.

АЛЯКСАНДРАЎ Пётр Ільіч, н. у 1900, радавы, памёр ад ран 19.8.1944.

АМИНАЎ Р.М., н. у 1918, мал. лейтэнант, загінуў 7.7.1944.

Ахвяры вайны



Р.М. Амінаў.



У.С. Баруной.



Р.З. Берасценя.



І.В. Васільеў.

АМИНАЎ Рахгат Ханіфавіч, лейтэнант, загінуў 6.7.1944.

АНДРЭЕЎ Дэмітрый Іванавіч, н. у 1917, радавы, памёр ад ран 12.8.1944.

АХМЕДАЎ Багадур Мірзоевіч, н. у 1924, радавы, памёр ад ран 20.8.1944.

БАБУРКІН Фёдар Цітавіч, н. у 1906, сяржант, памёр ад ран 20.7.1944.

БАБУРЫН Канстанцін Васільевіч, н. у 1922, радавы, памёр ад ран 8.7.1944.

БАГДАНКОЎ Васіль Фёдаравіч, н. у 1894, радавы, загінуў 7.7.1944.

БАЙЦОЎ Павел Іванавіч, ст. лейтэнант, загінуў 5.7.1944.

БАНДАРЭНКА Мікіта Тарасавіч, н. у 1899, сяржант, загінуў 8.7.1944.

БАРУНОЎ Уладзімір Сяргеевіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

БАРЫСАЎ Якаў Мікалаевіч, н. у 1926, радавы, памёр ад ран 10.7.1944.

БАРЫСІК Міхаіл Іванавіч, н. у 1922, радавы, памёр ад ран 18.7.1944.

БАЧКАРОЎ Аляксандар Аляксеевіч, радавы, загінуў 6.7.1944.

БЕЗЫМЕННЫ Канстанцін Іванавіч, ст. сяржант, памёр ад ран 25.7.1944.

БЕРАСЦЕНЬ Раман Захаравіч, н. у 1897, радавы, памёр ад ран 20.8.1944.

БЕРЛІН Міхаіл Якаўлевіч, н. у 1915, радавы, памёр ад ран 22.8.1944.

БІЦЮК Якаў Антонавіч, радавы, памёр ад ран 6.7.1944.

БОЛЬМАН Леў Яўсеевіч, радавы, загінуў 8.7.1944.

БРУХІН Дэмітрый Мікалаевіч, н. у 1913, сяржант, памёр ад ран 18.7.1944.

БУЛУКОВА Ніна Анісімаўна, радавая, загінула 6.7.1944.

БУРМІСТРАЎ Аляксандар Міхайлавіч, н. у 1925, радавы, памёр ад ран 11.8.1944.

БУЦЬКО Адольф Міхайлавіч, н. у 1920, партызан, загінуў.

БЫКАЎ Васіль Мікітавіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

ВАЛУЕЎ Аляксандар Сцяпанавіч, н. у 1923, ст. лейтэнант, загінуў 5.7.1944.

ВАРОНКА Мікалай Іванавіч, н. у 1922, радавы, памёр ад ран 13.8.1944.

ВАСІЛЬЕЎ Аркадзій Андрэевіч, н. у 1918, радавы, загінуў 7.7.1944.

ВАСІЛЬЕЎ Іван Васільевіч, н. у 1910, старшина, памёр ад ран 25.7.1944.

Кому выдано извещение	Извещение	Форма 4
Кому выдано	извещение о смерти воина-односельца, 81, 0,	
На кого выдано	извещение о смерти воина-односельца	
Воин-односельца		извещение о смерти воина-односельца
Фамилия, отчество, звание, должность		Фамилия, отчество, звание, должность
Часть 8111 1944		Часть 8111 1944
№ 1582		№ 1582
г. Гомель		г. Гомель
Извещение		
<p>Ваш сын краснознаменец 66 отв. б-р <u>Борисик Михаил Иванович</u> уроженец Чечевицкого района Гомельской области в бою за Социалистическую Родину верный воинской присяге, проявив геройство и мужество был ранен и <u>умер от ран 21 июня 1944 г.</u> покорен <u>Всеславич с.п. посёлок р-на</u> <u>г. Гомель</u> </p>		
<p>Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии (приказ НКБ СССР № 125)</p>		
<p>Райвоенком Нач. Адм. Хоз-части</p>		<p>(<u>Борисик</u>) (<u>Иванович</u>)</p>

Паведамленне аб смерці
М.І.Барысіка.

Воіны Чырвонай арміі і партызаны, пахаваныя на тэрыторыі раёна

ВАУСІК Андрэй Герасімавіч, радавы, загінуў 4.7.1944.

ВЕНГЕР Цімафей Іванавіч, н. у 1909, сяржант, загінуў 4.7.1944.

ВЕРЛІН Міхал Якаўлевіч, н. у 1915, радавы, памёр ад ран 22.8.1944.

ВІНАГОРАЎ Андрэй Ільч, мал. сяржант, памёр ад ран 12.7.1944.

ВІНАКУРЦАЎ Мікалай Кірылавіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

ВІХОРКАЎ Леанід Васільевіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

ГАЗІЗАЎ Міхайл, радавы, памёр ад ран 30.7.1944.

ГАЛАЎКО Аляксей Макаравіч, н. у 1899, ст. лейтэнант, загінуў 7.7.1944.

ГАЛЯМАЎ Масковій Пліязавіч, н. у 1926, радавы, памёр ад ран 5.9.1944.

ГАЎРЫЛАЎ Рыгор Сямёнавіч, н. у 1910, радавы, загінуў 7.7.1944.

ГЕРАСІМАЎ Аляксей Іванавіч, н. у 1903, сяржант, памёр ад ран 30.8.1944.

ГОЛІКАЎ Мікалай Аляксеевіч, н. у 1916, мал. лейтэнант, памёр ад ран 12.8.1944.

ГОРЫН Валянцін Васільевіч, н. у 1926, радавы, памёр ад ран 20.8.1944.

ГРАШЧАНКА Паліна Філіпаўна, ст. сяржант, загінула 2.7.1944.

ГРЫБАЎ Уладзімір Георгіевіч, сяржант, загінуў 4.7.1944.

ГРЫГОР'ЕЎ Сцяпан Грыгор'евіч, н. у 1894, радавы, памёр ад ран 12.8.1944.

ГРЫГОР'ЕЎ Сцяпан Грыгор'евіч, н. у 1916, радавы, загінуў 5.7.1944.

ДАВЫДАЎ Віталь Васільевіч, н. у 1917, радавы, загінуў 7.7.1944.

ДЗЕМЧЫН Афанасій Цімафеевіч, радавы, загінуў 9.7.1944.

ДЗЕРАВЯГІН Васіль Філіпавіч, н. у 1911, ст. сяржант, памёр ад ран 27.8.1944.

ДЗЬЯКАНАЎ Васіль Гаўрылавіч, мал. сяржант, загінуў 5.7.1944.

ДОЛГАЎ Цімафей Дэмітрыевіч, н. у 1901, радавы, памёр ад ран 17.8.1944.

ДРАЗДОЎ Іван Мацвеевіч, н. у 1909, ст. сяржант, загінуў 1.10.1943.

ДРАЧ Андрэй Фёдаравіч, н. у 1911, сяржант, памёр ад ран 9.7.1944.

ДУБОВІК Мікалай Рыгоравіч, радавы, загінуў 6.7.1944.

ДУСАЎ Павел Пятровіч, н. у 1905, капітан, загінуў 23.6.1941.

ЕЛЕЦКІ Васіль Аляксандравіч, н. у 1912, сяржант медыцынскай службы, памёр ад ран 12.7.1944.

ЕРАФЕЕЎ Мікалай Васільевіч, радавы, загінуў 5.7.1944.



М.Я.Верлін.



А.І.Дземчын.



В.Г.Дзъякананаў.

ЕРАФЕЕЎ Міхайл Канстанцінавіч, н. у 1924, радавы, загінуў 7.7.1944.

ЖУКАЎ Андрэй Ягоравіч, гв. мал. сяржант, загінуў 6.7.1944.




Мемарыяльная дошка на помніку на брацкай магіле савецкіх воінаў у г.п. Паставы.

Ахвяры вайны



В.І.Жыганаў.



М.Ф.Кажамяка.



С.В.Казанцаў.



М.А.Кудраўкін.

ЖЫГАНАЎ Васіль Цярэнцьевіч, н. у 1917, лейтэнант, загінуў 7.7.1944.

ЖЭЛТЫШАВА Антаніна Міхайлаўна, яфрэйтар, загінула 5.7.1944.

ЗАХАРАЎ Іван Рыгоравіч, н. у 1923, сяржант, памёр ад ран 23.7.1944.

ЗГІБНЕЎ Андрэй Аляксандравіч, н. у 1916, старшина, загінуў 8.7.1944.

ЗОТАЎ Аляксей Сцяпанавіч, н. у 1897, радавы, памёр ад ран 1.9.1944.

ЗЮЗІН Астап Пятровіч, н. у 1915, радавы, загінуў 7.7.1944.

ІВАНЧАНКА Аляксей Іванавіч, радавы, загінуў 12.6.1944.

ІВАНЧЫК В.Е., н. у 1918, радавы, загінуў 7.7.1944.

ІПАШАЎ Пётр Іванавіч, н. у 1925, радавы, памёр ад ран 4.9.1944.

ІМАНКУЛАЎ Яктанбат, радавы, загінуў 7.7.1944.

КАВАЛЕЎ Аляксей Рыгоравіч, радавы, памёр ад ран 1.8.1944.

КАЖАМЯКА Міхайл Фёдаравіч, радавы, загінуў 7.7.1944.

КАЗАДАНЦАЎ П.І., н. у 1926, радавы, загінуў 7.7.1944.

КАЗАНЦАЎ Сцяпан Васільевіч, н. у 1923, радавы, загінуў 6.7.1944.

КАЗАРЫНАЎ Мікалай Максімавіч, н. у 1925, радавы, памёр ад ран 17.8.1944.

КАЗЕНКА Іосіф Валяр'янавіч, н. у 1923, партызан, загінуў 6.7.1944.

КАЗЛОЎСКІ Усцін Васільевіч, радавы, памёр ад ран 10.8.1944.

КАЛОДЗІН Фёдар Якімавіч, н. у 1921, мал. лейтэнант, памёр ад ран 15.7.1944.

КАЛПАКОЎ Сяргей Паўлавіч, н. у 1917, радавы, загінуў 7.7.1944.

КАНАВАЛАЎ Павел Міхайлавіч, ст. сяржант, загінуў 5.7.1944.

КАНАВАЛЕНКА Міхайл Пятровіч, сяржант, загінуў 5.7.1944.

КАРАБКОЎ Фёдар Паўлавіч, лейтэнант, загінуў 5.7.1944.

КАРАЛЬКОЎ Андрэй Сцяпанавіч, н. у 1901, радавы, загінуў 2.7.1944.

КАРПАЎ Андрэй Віктаравіч, н. у 1919, капітан, загінуў 7.7.1944.

КАЦАДЗЕ Мікалай Аляксандравіч, старшина, памёр ад ран 7.10.1944.

КАШМАРАЎ Трафім Усцінавіч, н. у 1916, радавы, загінуў 8.7.1944.

КІРАЧУК Васіль Паўлавіч, н. у 1924, радавы, Герой Савецкага Саюза, загінуў 13.7.1944.

КІРШЗАЎ Абрагім Сігізмундавіч, н. у 1920, радавы, загінуў 8.7.1944.

КОЗЕЛ Канстанцін Мікалаевіч, партызан, загінуў 5.1.1944.

КОЛАШКІН Іван Фёдаравіч, н. у 1920, гв. лейтэнант, загінуў 7.7.1944.

КОЛЯКІН М.М., н. у 1917, гв. сяржант, загінуў 7.7.1944.

КОРАКІН Аляксандр Іванавіч, старшина медыцынскай службы, загінуў 4.7.1944.

КОРАТКАЎ Сяргей Паўлавіч, н. у 1920, радавы, памёр ад ран 7.12.1944.

КРАЯВЫ Пракофій Іванавіч, радавы, загінуў 6.7.1944.

КРАЯЎ Леанід Аляксееўіч, радавы, загінуў 7.7.1944.

КРУГЛЯК Лейзер Абрамавіч, н. у 1921, радавы, памёр ад ран 16.7.1944.

КРЫВАНОГАЎ Мікалай Андрэевіч, яфрэйтар, загінуў 5.7.1944.

КРЫВУЛЬКА Мікалай Аляксееўіч, н. у 1920, партызан, загінуў.

КРАСНОЎ Іван Мікалаевіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

КРУЧКОЎ Дэмітрый Майсеевіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

КУДЛАЙ Аляксандр Ігнатавіч, н. у 1924, радавы, памёр ад ран 3.9.1944.

КУДРАЎКІН Мікалай Аляксандравіч, н. у 1925, радавы, памёр ад ран 1.9.1944.


Воіны Чырвонай арміі і партызаны, пахаваныя на тэрыторыі раёна

КУЛЯШОЎ Рыгор Сямёнавіч, сяржант, загінуў 2.7.1944.



Р.С. Куліашоў.

КУРАПАТКІН Рыгор, радавы, загінуў 7.7.1944.



Р.І. Макаркін.

КУРБАНАЎ Тухта, н. у 1923, радавы, загінуў 3.7.1944.

КУТАІСАЎ Сяргей Міхайлівіч, ст. сяржант, загінуў 5.7.1944.

КУХАРСКІ Барыс Мажыдавіч, мал. лейтэнант, загінуў 5.7.1944.

ЛАПШЫН Канстанцін Тр., сяржант, н. у 1909, загінуў 7.7.1944.

ЛЕБЕДЗЕЎ Іван Максімавіч, н. у 1927, радавы, памёр ад ран 10.7.1944.

ЛЕЖНЕЎ Абрам Паўлавіч, н. у 1906, радавы, памёр ад ран 22.7.1944.

ЛЕЙЧАНКА Барыс Васільевіч, н. у 1908, радавы, памёр ад ран 30.8.1944.

ЛІТВІНАЎ Мікалай Мікалаевіч, н. у 1922, радавы, памёр ад ран 17.7.1944.

ЛУНІН Ягор Якаўлевіч, радавы, загінуў 6.7.1944.

ЛУТОВІН Васіль Андрэевіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

ЛЯВОНАЎ Павел Фядотавіч, н. у 1909, лейтэнант, загінуў 7.7.1944.

ЛЯЛІН Мікалай Аляксееўіч, мал. сяржант, загінуў 5.7.1944.

ЛЯЛЬКОЎ Пётр Іванавіч, н. у 1905, яфрэйтар, памёр ад ран 4.9.1944.

МАКАРАЎ Карней Андрэевіч, радавы, загінуў 10.7.1944.

МАКАРКІН Раман Іванавіч, радавы, загінуў 7.7.1944.

МАКАРЫЧАЎ Аляксей Іванавіч, н. у 1907, радавы, загінуў 3.1.1944.

МАКЖАНАЎ Шукрамет, н. у 1924, мал. лейтэнант, памёр ад ран 8.7.1944.

МАМАЕЎ Уладзімір Васільевіч, н. у 1924, камандзір спецгрупы, загінуў у лютым 1943.

МАМЕДАЎ Худжукум, н. у 1914, радавы, памёр ад ран 15.8.1944.

МАНСКЛЕЙД Ісаак Львовіч, н. у 1922, радавы, памёр ад ран 23.7.1944.

МАРКОЎКІН Канстанцін Якаўлевіч, н. у 1917, падпалкоўнік, загінуў 7.7.1944.

МАРОЗАЎ Аляксей Якаўлевіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

МАРТЫНАЎ Аляксей Якаўлевіч, н. у 1905, радавы, памёр ад ран 10.7.1944.

МАСКВІН Мікалай Пятровіч, н.у 1911, капітан, загінуў 5.7.1944.

МАЦЯШЧАЎ Улас Гаўрылавіч, яфрэйтар, памёр ад ран 24.2.1944.

МЕКАЎШЧЫКОЎ Мікалай Маркелавіч, н. у 1926, радавы, памёр ад ран 17.8.1944.

МИРАНЧУК Барыс Самойлавіч, н. у 1922, радавы, памёр ад ран 17.7.1944.



К.Я. Маркоўкін.



А.Я. Марозаў.

МІХАЙЛАЎ Сяргей Антонавіч, н. у 1922, радавы, загінуў 7.7.1944.

МІХАЙЛАЎ Ціхан Канстанцінавіч, радавы, загінуў 4.7.1944.

МОРЗАВЕ Рыза, н. у 1910, радавы, памёр ад ран 17.7.1944.

МУЗЫКА Кузьма Аляксандравіч, н. у 1914, радавы, памёр ад ран 16.8.1944.

МУРАШОЎ Вячаслаў Аляксандравіч, н. у 1913, лейтэнант, памёр ад ран 15.7.1944.

НІКІЦІН Дэмітрый І., н. у 1905, загінуў 7.7.1944.

НІКІЦІН Канстанцін Уладзіміравіч, радавы, загінуў у 1944.

НІКІЦІН Якаў Васільевіч, радавы, памёр ад ран 3.10.1944.

ОЛЕННІКАЎ Мікалай Іванавіч, радавы, загінуў у 1944.

ОЎГАРЭНКА Іван Міхайлівіч, н. у 1913, загінуў 10.7.1944.


ПАЛЯКОЎ Валянцін Аляксееўіч, н. у 1917, радавы, памёр ад ран 9.7.1944.

ПАНЧАНКА Андрэй Рыгоравіч, н.у 1921, радавы, памёр ад ран 26.7.1944.

ПАЎЛАЎ Дэмітрый Паўлавіч, сяржант, загінуў 2.7.1944.



А.Р.Панчанка.



Дз.П.Паўлаў.



У.А.Працэнка.



М.М.Рускіх.

ПАЎЛЮК Пётр Сямёновіч, радавы, загінуў у 1944.

ПАЦЮК Андрэй Рыгоравіч, лейтэнант, загінуў 11.7.1944.

ПАЦЮК Макар Сяргеевіч, радавы, загінуў 7.7.1944.

ПЕРАНЕЛІЦА Мікалай Іванавіч, н. у 1910, радавы, памёр ад ран 18.9.1944.

ПЛОТНІКАЎ Ягор Васільевіч, н. у 1898, радавы, загінуў 5.7.1944.

ПРАЦЭНКА Уладзімір Аляксеевіч, н. у 1923, гв. лейтэнант, памёр ад ран 27.8.1944.



Помнік на брацкай магіле савецкіх воінаў і партызан у г. Паставы.

Воіны Чырвонай арміі і партызаны, пахаваныя на тэрыторыі раёна

ПРОШЫН Пётр Якаўлевіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

ПУДЗІКАЎ Савелій Арцёмавіч, н. у 1923, радавы, загінуў у 1944.

РАДЧАНКА Даніла Паўлавіч, ст. сяржант, памёр ад ран 14.8.1944.

РАДЫЁНАЎ Мікалай Трафімавіч, сяржант, загінуў 6.7.1944.

РАМАРЧУК Васіль Дэмітрыевіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

РАСНЫ Іван Мікітавіч, н. у 1915, старшина, загінуў 4.7.1944.

РОЖЫН Васіль Міхайлавіч, н. у 1919, мал. лейтэнант, памёр ад ран 15.7.1944.

РУСКІХ Мікалай Міхайлавіч, ст. сяржант, загінуў 4.7.1944.

РЫКАЎ Мікалай Аляксееўіч, радавы, памёр ад ран 15.7.1944.

РЫЖЭНІН Пётр Дэмітрыевіч, яфрэйтар, загінуў 4.7.1944.

РЭБІЦКІ Пётр Сямёновіч, н. у 1905, радавы, памёр ад ран 17.8.1944.

САБАЛЕНКА Васіль Лаўрэнцьевіч, яфрэйтар, загінуў 4.7.1944.

САЛАДЗІЛАЎ Іван Архіпавіч, н. у 1909, радавы, памёр ад ран 3.10.1944.

САНТАРЭЕЎ Фецін, радавы, загінуў 5.7.1944.

САРАПІЁНАЎ Міхаіл Канстанцінавіч, н. у 1915, ст. лейтэнант, загінуў у 1944.

САФІУЛІН А.С., н. у 1895, загінуў 7.7.1944.

СІДНЕЎ Іван Фёдаравіч, н. у 1901, радавы, загінуў 7.7.1944.

СІДНЕЎ Н.Ф., н. у 1926, загінуў 7.7.1944.

СІДОРКІН Дэмітрый Сямёновіч, н. у 1925, памёр ад ран 14.7.1944.

СІМУКОЎ Рыгор Емяльянавіч, сяржант, загінуў 5.7.1944.

СКАРАХОД Ілья Макаравіч, ст. сяржант, загінуў 5.7.1944.

СКОКАЎ Фёдар Ягоравіч, н. у 1910, радавы, памёр ад ран 14.7.1944.

СЛАБАДЗЁНАК Якаў Варфаламеевіч, радавы, памёр ад ран 9.7.1944.

СЛЕНЦАЎ Фёдар Пант., н. у 1914, сяржант, памёр ад ран 13.8.1944.

СМЕЛАЎ Міхаіл Пятровіч, сяржант, памёр ад ран 17.7.1944.

СМІРНОЎ Павел Іванавіч, н. у 1926, радавы, загінуў у 1944.

СНІПІРОЎ Аляксандр Іванавіч, радавы, загінуў 6.7.1944.

СОІН Мікалай Гаўрылавіч, ст. сяржант, загінуў у 1944.

СПІРЫН Аляксандр Сямёновіч, н. у 1900, радавы, загінуў 7.7.1944.


СТРЭХ Цімафей Савельевіч, н. у 1901, радавы, памёр ад ран 16.8.1944.



В.Л.Сабаленка.



Ф.А.Сантгарэеў.



Дз.С.Сідоркін.



Я.В.Слабадзёнак.



Ц.П.Ткачэнка.

СУК Яўген Антонавіч, н. у 1919, мал. лейтэнант, памёр ад ран 20.8.1944.

СУХІХ В.Ф., н. у 1922, сяржант, памёр ад ран 16.8.1944.

СЦЯПАНАЎ Міхаіл Андрэевіч, н. у 1915, радавы, загінуў 7.7.1944.

ТАБАКОЎ Міхаіл Сцяпанавіч, н. у 1918, лейтэнант, загінуў 6.7.1944.

ТКАЧЭНКА Цімафей Пятровіч, н. у 1907, мал. сяржант, памёр ад ран 21.7.1944.

ТОМАШЫН..., н. у 1909, старшина, загінуў 7.7.1944.

ТРУКІН Барыс Цімафеевіч, н. у 1907, мал. лейтэнант, загінуў у ліпені 1944.

Ахвяры вайны



С.Я.Філанаў.



Г.К.Філіпаў.



В.М.Чаранкоў.



В.С.Шаўчэнка.

ТУРЫЛКІН Іван Мікалаевіч, н. у 1908, мал. лейтэнант, загінуў у ліпені 1944.

УСОЛЬЦАЎ Пётр Маркавіч, сяржант, загінуў 7.7.1944.

УСЦІНАЎ Антон Паўлавіч, н. у 1908, радавы, загінуў 5.7.1944.

ФЕДАСЕЕНКА Павел Еўдакімавіч, мал. сяржант, загінуў 5.7.1944.

ФІЛАНАЎ Сямён Якаўлевіч, радавы, загінуў 5.7.1944.

Воіны-землякі, якія загінулі ці прапалі без вестак на франтах 2-й сусветнай вайны (1939—1945)

ГОРАД ПАСТАВЫ

АБАЛЕВІЧ Віктар Іванавіч, н. у в. Рубеж Пастаўскага р-на, пражываў у г. Паставы, радавы, прapaў без вестак.

АДАМОВІЧ Мікалай Аляксандравіч, н. у 1920, пражываў г. Паставы, радавы, стралок 206-га сп 84-й сд, загінуў 25.12.1944, пахаваны ў Венгрыі.

АРЛОЎ Уладзімір Сямёновіч, н. у 1923 у г. Віцебск, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1945 ва Усходняй Пруссіі.

ФІЛІПАЎ Глеб Кірылавіч, н. у 1925, радавы, загінуў 5.7.1944.

ФРАНЧУК Мікалай Яфрэмавіч, мал. лейтэнант, памёр ад ран 10.7.1944.

ХАБІБУЛІН Сонат, н. у 1925, радавы, памёр ад 1.9.1944.

ХАРЫЛІН Ібрагім Ібумаб, н. у 1926, радавы, загінуў 7.7.1944.

ХАТКЕВІЧ Сяргей Ільіч, н. у 1921, партызан, загінуў у 1944.

ЦЕМНІКАЎ Захар Айстахавіч, н. у 1914, старшина, памёр ад ран 12.7.1944.

ЦЕРСКІ Іван Дэміతрыевіч, ст. сяржант, загінуў 6.7.1944.

ЦІМАШЭНКА Андрэй Анісімавіч, н. у 1909, радавы, памёр ад ран 8.7.1944.

ЦЫГАНКОЎ Іван Іванавіч, н. у 1916, мал. лейтэнант, памёр ад ран 23.7.1944.

ЦЯРШОЎ Мікалай Пятровіч, н. у 1911, радавы, загінуў 5.7.1944.

ЦЯЦЕРЫН Пётр Міхайлавіч, ст. сяржант, загінуў 6.7.1944.

ЧАЙКОЎСКІ Васіль Паўлавіч, н. у 1916, радавы, загінуў 6.7.1944.

ЧАРАНКОЎ Віктар Мікалаевіч, н. у 1924, ст. лейтэнант, загінуў 1.7.1944.

ЧЫКУНОЎ Рыгор Аляксеевіч, н. у 1926, радавы, памёр ад ран 26.8.1944.

ЧЫПІНЮК Яўстафій Данілавіч, н. у 1910, радавы, загінуў у ліпені 1944.

ШАЛЦАЎ Аляксандар Пятровіч, н. у 1908, ст. лейтэнант, загінуў у ліпені 1944.

ШАЎЧЭНКА Васіль Сяргеевіч, загінуў у ліпені 1944.

ШАЎЧАНЮК Міхайл Нікіфаравіч, н. у 1908, радавы, памёр ад ран 22.8.1944.

ШУВАТАЎ Васіль Васільевіч, радавы, загінуў у ліпені 1944.

ЯКАЎЛЕЎ Пётр Іосіфавіч, мал. сяржант, загінуў 7.7.1944.

Імёны 113 воінаў Чырвонай арміі і партызан, якія таксама пахаваны ў брацкай магіле на вул. Чырвонаармейскай, не ўстаноўлены.

БАРОЎКА Віктар Вітальевіч, н. у 1923 у в. Русакі Пастаўскага р-на, пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак.

БРЭСКІ Уладзімір Уладзіміравіч, н. у 1919 у в. Бацвінавічы Пастаўскага р-на, пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

БУБНОВІЧ Мікалай Ануфрыевіч, н. у 1915, пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак 26.4.1945.

ВЫРВІЧ Віктар Вікенцьевіч, н. у 1918 у в. Саранчаны Пастаўскага р-на, пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у 1944.

ГЕЛЖАЦ Уладзіслаў Баляслававіч, н. у 1907 у в. Навасёлкі Пастаўскага р-на, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў на фронце.

ГЛЬ Антон Аляксандравіч, н. у 1915 у в. Рамслькі, пражываў у г. Паставы, радавы 120-га батальёна 86-й інж. дыв., загінуў 23.6.1941.

ГРАГАРЧУК Іван Захаравіч, н. у 1917, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў 16.2.1945 ва Усходній Прусіі.

ГРЫНКЕВІЧ Дзяніс Адамавіч, н. у 1912 у в. Лапінцы Пастаўскага р-на, пражываў у г. Паставы, загінуў у 1941 у Брэсцкай вобл.

ГРЫНЬКО Канстанцін Міхайлавіч, н. у 1907 у в. Чарэмушнікі Пастаўскага р-на, пражываў у г. Паставы, ст. лейтэнант, загінуў у 1945 пад Прагай.

ДАНІЛЮК Дзям'ян Васільевіч, пражываў у г. Паставы, лейтэнант, загінуў 23.10.1944, пахаваны ў Калінінградскай вобл.

ДЗЕРАВЯНКА Іпаліт Мікалаевіч, н. у 1919 у в. Даюшкі Пастаўскага р-на, пражываў у г. Паставы, загінуў 8.7.1941, пахаваны ў г. Рагачоу.

ДЗЯГЦЯР Віталь Аляксандравіч, н. у 1923 у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

ЖУК Аляксандар Францавіч, н. у 1918 у г. Паставы, радавы, стралок 110-га сп, пралаў без вестак у кастрыгчніку 1944.

ЖУК Максім Віктаравіч, мал. лейтэнант, загінуў у ліпені 1943, пахаваны ў брацкай магіле ў в. Руднева Болхавскага р-на Арлоўскай вобл.

ЖУРОМСКІ Нікадзім Фёдаравіч, н. у 1910 у в. Слабодка Мядзельскага р-на, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1945.

ЗАХАРАЎ Мікіта Макараўіч, н. у 1922 у в. Шастакі Магілёўскай вобл., пражываў у г. Паставы, яфрэйтар, загінуў 9.3.1945, пахаваны ў Германіі.

КАБАЙЛА Міхail Васільевіч, н. у 1907 у в. Мястечка Пастаўскага р-на, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў 14.12.1941.

КАЗНАЧЭЎ Васіль Максімавіч, н. у 1907, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1944.

КАМАРОЎ Сцяпан Фядотавіч, н. у 1911 у Кіраўскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

КАСТРЭЛЬ Ісаак Ашэравіч, н. у 1898 у г. Паставы, тэхнік-інтэндант 1-й роты 206-га сп, пралаў без вестак у верасні 1941.

КАЦКЕЛЬ Аляксандар Пятровіч, н. у 1924 у г.п. Варанаева, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у маі 1943.

КВЯТКОЎСКІ Іосіф Фаміч, н. у 1922 у в. Яцаўічы Пастаўскага р-на, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў.

КІШКО Васіль Іванавіч, н. у 1910 у Запарожскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у снежні 1944.

КОЗІЧ Іван Іванавіч, н. у 1919 у в. Логавінцы Пастаўскага р-на, пражываў у г. Паставы, радавы, памёр ад ран 17.9.1941, пахаваны ў г. Кіеў на Байкаўскіх могілках.

КОЙРА Іосіф Вікенцьевіч, н. у 1913 у в. Юшкаўшчына, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў.

КОРСАК Аляксей Якубавіч, н. у 1912 у в. Шышкі Мінскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў пры вызваленіі Рыгі.

КОРСАК Віктар Якубавіч, н. у 1914 у в. Шышкі Мінскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1945 на р. Одэр.

КРАЎЦОЎ Мікалай Міхайлавіч, н. у 1919 у г. Цюмень, пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1944.

КРАЎЦОЎ Мікалай Міхайлавіч, н. у 1911 у г. Віцебск, пражываў у г. Паставы, радавы, стралок 230-й сд, памёр ад ран 23.4.1945, пахаваны ў Германіі.

КУЗЬМИНОЎ Аляксандар Андрэевіч, н. у 1904, радавы, памёр у фашысцкім палоне 8.1.1944.

КУРТА Аляксандар Адольфавіч, н. у 1922 у в. Мажэйкі Пастаўскага р-на, пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у 1945.

КУРЦІН Эдмунд Адольфавіч, н. у 1914 у г. Паставы, радавы, стралок 138-га сп, памёр ад ран 24.10.1944, пахаваны ў Калінінградскай вобл.

КУРЫЛОВІЧ Аркадэй Раманавіч, н. у 1919 у в. Лапухоўка, пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у 1945.

КУР'ЯНАЎ Іван Дэмітрыевіч, н. у 1907 у с. Бардзіна Пскоўскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у снежні 1944.

ЛАБАНАЎ Іван Аляксееўіч, н. у 1899 у Пскоўскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у кастрыгчніку 1944.

ЛАБОЎКІН Арсеній Сцяпанавіч, н. у 1922 у Суражскім р-не, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў.

ЛІСКІ Фелікс Афанасьевіч, н. у 1913 у в. Сасноўка, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1945 у Берліне.

ЛЕШЧЫК Люцыян Іванавіч, н. у в. Круткі, пражываў у г. Паставы, радавы, стралок, пралаў без вестак у кастрыгчніку 1944.

ЛЕШЧЫК Півус Палікарпавіч, н. у 1911 у в. Коўзаны, пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак.

Ахвяры вайны



С.І.Пятровіч.

ЛОСЬ Іпаліт Сідаравіч, н. у 1914 у в. Свініца, пражываў у г. Паставы, сяржант, загінуў у 1944 пад Варшавай.

МАЖЭЙКА Мар'ян Аляксандравіч, н. у 1911 у в. Новы Двор, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў.

МАЖЭЙКА Мікалай Валяр'янавіч, н. у 1922 у г. Паставы, рад., стралок 291-га сп, памёр ад ран 19.4.1945, пахаваны ў г. Барценштайн, Усходняя Прусія.

МАКОЎСКІ Іван Іосіфавіч, н. у 1910, радавы, загінуў у 1945 пад Кёнігсбергам.

МАКОЎСКІ Іван Мартынавіч, н. у 1905 у г. Паставы, радавы, санітар 304-й Тосненскай сд, загінуў 2.3.1945, пахаваны ў Германіі.

МАКОЎСКІ Казімір Ігнацьевіч, н. у 1908 у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у лютым 1945.

МАЛАХАЎ Фёдар Пятровіч, н. у 1918 у Пскоўскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў пад Ржэвам.

МАЛЯЎКА Мікалай Іванавіч, н. у 1918 у г. Паставы, мал. сяржант, камандзір аддзялення 935-га сп 306-й сд, загінуў 24.12.1944, пахаваны на х. Пуці Салдускага р-на, Латвія.

МАТУСЕВІЧ Андрэй Станіслававіч, н. у 1922 у в. Доўжа, радавы 1206-га сп, загінуў 29.1.1945 пад Брандэнбургам, пахаваны ў Германіі.

МІЛТА Іосіф Антонавіч, н. у 1926 у в. Агароднікі, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1945 на р. Одэр.

МІНЧАНКОЎ Фама Дзяменцьевіч, н. у 1908 у в. Гудэлішкі, пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у 1945 у Германіі.

НІТОВІЧ Уладзімір Данатавіч, н. у 1895 у г. Паставы, радавы, стралок 9-й стралковай роты 222-га Раствоўскага сп народнага апалчэння, пралаў без вестак 23.7.1942.

НОВІКАЎ Мікалай Майсеевіч, н. у 1893 у в. Сітупкі Смаленскага р-на, пражываў у г. Паставы, загінуў.

ПАБЯДЗІНСКІ Антон Мікалаевіч, н. у 1900 у в. Кароцькава, пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у кастрочніку 1944.

ПАБЯДЗІНСКІ Пётр Міхайлавіч, н. у 1910 у в. Васюкі, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1945 у Варшаве.

ПАЗДЗЮТКА Іосіф Дзянісавіч, н. у 1925 у в. Гуменікі, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1945 пад Берлінам.

ПАНІЧАЎ Фёдар Сямёнатавіч, н. у 1920 у Віцебскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

ПАПОК Аляксандр Іванавіч, н. у 1925, радавы, пралаў без вестак у 1945.

ПАЧКОЎСКІ Іван Герасімавіч, н. у 1913 у в. Галбя, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1945.

ПАЧУЕЎ Аляксандр Іванавіч, н. у 1920 у Тульскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў.

ПРОНЬКА Іван Васільевіч, н. у 1919 у в. Каменка, пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак.

ПУРЛАН Іван Іванавіч, н. у 1927 у в. Мольдзевічы, пражываў у г. Паставы, пралаў без вестак.

ПЯТКЕВІЧ Мечыслаў Мікалаевіч, н. у 1924 у в. Загачча, пражываў у г. Паставы, сяржант, загінуў у 1944 ва Усходняй Пруссіі.

ПЯТРОВІЧ Станіслаў Іванавіч, н. у 1920 у в. Гінькі, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1944 у Польшчы.

ПЯТРУШЫН Ягор Ягоравіч, н. у 1908 у Смаленскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў 30.5.1945 у Чэхаславакіі.

РАГАЛЬСКІ Іосіф Яраслававіч, н. у 1922 у в. Новы Двор, радавы, стралок 201-га сп 84-й сд, пралаў без вестак 22.1.1945 у Венгрыі.

РАЙЧОННАК Ананій Васільевіч, н. у 1921 у в. Грыграўшчына Браслаўскага р-на, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1944.

РУТКОЎСКІ Пётр Міхайлавіч, н. у 1925, пражываў у г. Паставы, мал. сяржант, загінуў 15.4.1945 ва Усходняй Пруссіі, пахаваны ў п. Узмор'е Светлаўскага р-на Калінінградской вобл.

САРТАТОВІЧ Вацлаў Іванавіч, н. у 1909, пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак у студзені 1945.

СЕЦЕНАЎ Сяргей Фёдаравіч, н. у 1914 у в. Максімаўка Смаленскай вобл., пражываў у г. Паставы, палітрук, загінуў пад Ленінградам.

СІКОРА Пётр Данілавіч, н. у 1903, пражываў у г. Паставы, радавы, пралаў без вестак 27.11.1944.

СІМАНЕНКА Уладзімір Артамонавіч, пражываў у г. Паставы, радавы, памёр ад ран 9.6.1944 у Швянчонскім р-не, Літва.

СКІПАР Мар'ян Мацвеевіч, н. у 1895 у в. Доўжа, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1944.

СМОЛЬСКІ Якаў Амуратавіч, н. у 1922 у г. Паставы, радавы, стралок 1098-га сп 266-й сд, загінуў 13.2.1945, пахаваны ў Германіі.

СМОЛЬСКІ Якаў Хасанавіч, н. у 1911 у г. Паставы, радавы, стралок 230-й Сталінскай сд, загінуў 29.1.1945, пахаваны ў г. Вальдэнберг, Германія.

СОВАЛЕЎ Максім Рыгоравіч, н. у 1911 у в. Н. Салкі Пастаўскага р-на, пражываў у г. Паставы, гв. радавы, стралок 21-га гв. дэсантнага палка 7-й гв. д., памёр ад ран 8.12.1944, пахаваны ў Венгрыі.

СЦЕПАНЮК Іван Аляксееўіч, н. у 1912, пражываў у г. Паставы, радавы, стралок, пропал без вестак у маі 1945.

ТАМАРКІН Ісаак Якаўлевіч, н. у 1921 у г. Гомель, пражываў у г. Паставы, радавы, пропал без вестак у кастрычніку 1944.

ТАНАНА Георгій Вікенцьевіч, н. у 1916 у в. Калінаўка, пражываў у г. Паставы, радавы, пропал без вестак.

ТАРАСЕВІЧ Мікалай Іларыёнавіч, н. у 1922 у Мядзельскім р-не, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ТРЫФАНАЎ Дамітрый Філіповіч, н. у 1918, пражываў у г. Паставы, яфрейтар, загінуў 17.1.1944.

ТУРЛА Сцяпан Адольфавіч, н. у 1923 у Мінскай вобл., пражываў у г. Паставы, лейтэнант, загінуў у Ленінградзе.

ФЕЙГЕЛЬ Самуіл Неўхавіч, н. у 1919 у г. Паставы, радавы, стралок, пропал без вестак.

ХАДАКОЎСКІ Анатоль Рыгоравіч, н. у 1922 у с. Карэц Ровенскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, пропал без вестак у ліпені 1944.

ХАІЦЬКО Максім Міхайлавіч, н. у 1913, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў.

ХІТРАКОЎ Іван Міхайлавіч, н. у 1907 у в. Байдолова Невельскага р-на Пскоўскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, пропал без вестак у ліпені 1944.

ХЛЯВІЧ Лейба Іцкавіч, н. у 1920 у Мінскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, пропал без вестак 15.11.1941.

ЦІПЛОВІЧ Нуکім Ільшавіч, н. у 1919 у г. Паставы, радавы, наводчык кулямёта, загінуў 13.1.1945, пахаваны ў Калінінградскай вобл.

ЦЯРЭШКА Мікалай Аляксандравіч, н. у 1918 у г. Канск Краснайрскага краю, пражываў у г. Паставы, радавы, стралок, пропал без вестак у снежні 1941.

ЧАТОВІЧ Фёдар Рыгоравіч, н. у 1917 у в. Бонціны, пражываў у г. Паставы, радавы, стралок 75-га сп 26-й сд, загінуў 6.4.1945, пахаваны пад г. Калінінград.

ЧЫПКА Аляксандар Маркавіч, н. у 1921 у г. Паставы, радавы, аўтаматчык, загінуў 28.2.1945, Усходняя Прусія.

ЧЫРВОНЫ Станіслаў Іванавіч, н. у 1917 у в. Валкалаты Докшыцкага р-на, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1945 пад г. Кёнігсберг, Усходняя Прусія.

ШАМАН Дамітрый Дэмітрыевіч, н. у 1900, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў у 1945 пад г. Кёнігсберг, Усходняя Прусія.

ШАМАН Мікалай Дэмітрыевіч, н. у 1902, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў.



А.Р.Хадакоўскі.

ШЛЮЕЎ Васіль Лукіч, н. у 1906 у Ленінградзе, пражываў у г. Паставы, радавы, загінуў 19.1.1944, пахаваны ў с. Аляксандраўка Ленінградскай вобл.

ШОГАЛЕЎ Макар Дэмітрыевіч, н. у 1926 у Пензенскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, стралок 137-га сп 97-й Віцебскай сд, загінуў 22.1.1945, пахаваны ў Калінінградскай вобл.

ШУБІЧУС Шмуїла Мендэлевіч, н. у 1913 у г. Паставы, ст. сяржант, пропал без вестак у верасні 1944.

ШУЦКІ Міхайл Фаўрэльевіч, н. у Мінскай вобл., пражываў у г. Паставы, лейтэнант, пропал без вестак у жніўні 1942.

ШЧАРБАКОЎ Пётр Філіповіч, н. у 1926 у Швянчонскім р-не, пражываў у г. Паставы, радавы, пропал без вестак у снежні 1944.

ЯКІМАЎ Елісей Андрэевіч, н. у Бежаніцкім р-не Пскоўскай вобл., пражываў у г. Паставы, радавы, пропал без вестак.

ЯКУБОЎСКІ Хасан Якаўлевіч, н. у 1922 у г. Паставы, радавы, стралок 1010-га сп 266 сд, загінуў 14.2.1945, пахаваны ў Германіі.

ЯЦЭНКА Андрэй Фёдаравіч, н. у 1899 у Ярцаўскім р-не Смаленскай вобл., загінуў 21.1.1943 пры абароне Сталінграда, пахаваны ў Валгаградзе.

БЕЛЬКАЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА АГАЛЬНІЦА МАЛАЯ

КАСАРЭЎСКІ Леанід Вікенцьевіч, н. у 1921, радавы, загінуў.

КАСАРЭЎСКІ Пётр Вікенцьевіч, н. у 1918, загінуў.

ВЁСКА АЛАШКАЎШЧЫНА

КАСАРЭЎСКІ Пётр Уладзіміравіч, н. у 1924, радавы, загінуў.

РАЙЧОНACKІ Іван Вікенцьевіч, н. у 1918, радавы, загінуў у 1941.

ВЁСКА АЛІХВЕРЫ

АЛІХВЕР Гаўрыл Констанцінавіч, радавы, загінуў 24.1.1945 ва Усходняй Прусіі.

Ахвяры вайны

АЛІХВЕР Іван Валяр'янавіч, н. у 1906, мал. сяржант 63-га гв. сп 23-й гв. сд, загінуў 3.2.1945, пахаваны ў Германіі.

АЛІХВЕР Мікалай Іванавіч, н. у 1925, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

КАСАРЭЎСКІ Юльян Якаўлевіч, н. у 1904, радавы, прapaў без вестак у 1945.

КАСАРЭЎСКІ Юльян Якубавіч, н. у 1912, загінуў у г. Пенза.

КУХАЛЬСКІ Вікенцій Іванавіч, н. у 1913, радавы 1240-га сп 372-й сд, загінуў 13.2.1945 ва Усходній Прусіі.

МІШУТА Канстанцін Антонаўіч, н. у 1917, радавы, загінуў 2.2.1945, пахаваны ў Калініградскай вобл.

МІШУТА Уладзімір Антонаўіч, н. у 1922, радавы, прapaў без вестак у лютым 1945.

ШЫМУК Дэмітрый Юльянавіч, радавы, памёр у верасні 1944 у шпіталі № 464, пахаваны ў Літве.

ВЁСКА АЛЬШНЕВА

ЛАЎНІКОЎСКІ Рафаэль Уладзіміравіч, н. у 1918 у в. Фяркі, пражываў у в. Альшнева, радавы, прapaў без вестак у студзені 1945.

ВЁСКА АСІННІКІ

КАСАРЭЎСКІ Андрэй Вікенцьевіч, н. у 1912, загінуў у 1944 у Прыбалтыцы.

МАЦЮШОНACK Альбін, н. у 1912, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

ПЛЮТА Іосіф Браніслававіч, радавы, памёр ад ран у лістападзе 1944, пахаваны ў Літве.

СІКОРА Пётр Анатольевіч, н. у 1911, радавы, загінуў у 1944 у Польшчы.

ВЁСКА БАЛАІ

ГІНЬКО Браніслаў Канстанцінавіч, н. у 1915, радавы, загінуў у сакавіку 1945 ва Усходній Прусіі.

КУХАЛЬСКІ Адвэрд Ад., н. у 1914, загінуў.

КУХАЛЬСКІ Антон Ад., н. у 1918, загінуў.

КУХАЛЬСКІ Браніслаў Валяр'янавіч, н. у 1923, радавы 1185-га сп 356-й сд, загінуў 25.3.1945 у Германіі.

КУХАЛЬСКІ Пётр Альбінавіч, н. у 1920, радавы, прapaў без вестак у лютым 1945.

КУХАЛЬСКІ Уладзімір Іосіфавіч, н. у 1920, радавы, загінуў.

КУХАЛЬСКІ Уладзімір Мікалаевіч, н. у 1912, радавы, прapaў без вестак у снежні 1944.

ВЁСКА БАРЭЙКІ

КОЖУХ Філіп Антонаўіч, н. у 1922, радавы 1190-га сп, памёр ад ран у снежні 1944 у Латвії.

ЛАНДЫШКА Мікалай Аляксандровіч, н. у 1914, радавы, загінуў у Польшчы.

ЛЫСЕННАК Ананій Юльянавіч, н. у 1912, радавы, загінуў.

ВЁСКА БЕЛЬКІ

БАЛАЙ Аляксандр Мікалаевіч, радавы, загінуў у 1944 пад г. Ліепая, Латвія.

БОЛТ Аляксандр Мікалаевіч, н. у 1923, радавы, загінуў у 1944 у Латвіі.

ВАСЮКОВІЧ Антон Сцяпанавіч, радавы 179-й Віцебскай сд, загінуў у верасні 1944 у р-не г. Бауска, Латвія.

ВАСЮКОВІЧ Аркадзь Сцяпанавіч, н. у 1926, радавы 274 гв. сп 90-й гв. сд, загінуў 15.8.1944, пахаваны ў Латвіі.

ДАНІЛЕВІЧ Генадзь Канстанцінавіч, н. у 1923, радавы 1192-га сп 357-й сд, загінуў 27.1.1945, пахаваны ў Латвіі.

ЛЫСЕННАК Лявон Анатольевіч, н. у 1924, радавы 1154-га сп 344-й сд, загінуў 12.1.1945, пахаваны ў Калініградскай вобл.

ПАВАЛКОВІЧ Іосіф Уладзіміравіч, гв. радавы 268-га гв. сп, загінуў у жніўні 1944 пры вызваленні г. Бауска, Латвія.

РАГУЦЁНАК Варфаламей Ігнацьевіч, н. у 1912, радавы, загінуў у красавіку 1945 пры фарсіраванні р. Одэр, пахаваны ў Германіі.

ЯНУШ Сяргей Іосіфавіч, н. у 1915, радавы, прapaў без вестак у сакавіку 1945.

ВЁСКА ВАЙЦЯХІ

АЛІХВЕР Уладзімір Ігнатавіч, радавы 171-га сп 182-й сд, загінуў у лютым 1945 ва Усходній Прусіі.

ЗАРЭЦКІ Пётр Ішлітавіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ЗАРЭЦКІ Франц Францавіч, н. у 1918, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

КУХАЛЬСКІ Іосіф Станіслававіч, н. у 1912, ваяваў у Войску польскім, загінуў у красавіку 1945, пахаваны ў Германіі.

МЯДЗЮХА Міхail Анатольевіч, н. у 1922, ст. сяржант, прapaў без вестак у студзені 1944.

СОБАЛЬ Уладзімір Васільевіч, н. у 1920, радавы, загінуў у снежні 1944 у Латвіі.

СУХАН Венядзікт Антонаўіч, н. у 1924, радавы, загінуў у Ленінградзе.

ВЁСКА ВІНАГРАДЫ

ДАВІДОВІЧ Ананій Антонаўіч, н. у 1920, загінуў у 1941 у Польшчы.

ДАВІДОВІЧ Антон Уладзіміравіч, радавы, загінуў.

РОЖКА Іван Аляксандравіч, н. у в. Вінаграды, радавы, загінуў у 1944.

ВЁСКА ГАЛБЕЯ

АДАМОВІЧ Сцяпан Сцяпанавіч, н. у 1910, радавы, стралок, прapaў без вестак у верасні 1944.

АЛІХВЕР Вікенцій Валяр'янавіч, н. у 1926, радавы 232-га гв. сп 80-й гв. Уманскай сд, загінуў 21.12.1944, пахаваны ў Венгріі ў г. Сенешфехервар.

ВЁСКА ДРАЗДОЎШЧЫНА

КУХАЛЬСКІ Эдвард Адольфавіч, н. у 1926, прapaў без вестак у маі 1945.



ВЁСКА ДУБРАВА

ГІНЬКО Бяринард Іванавіч, н. у 1905, радавы, прapaў без вестак у сакавіку 1944.

МАЖЭЙКА Уладзімір Анатольевіч, н. у 1920, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

НЯМІРСКІ Серафім Антонавіч, н. у 1916, радавы, прapaў без вестак у снежні 1941.

НЯМІРСКІ Уладзімір Канстанцінавіч, н. у 1912, радавы, прapaў без вестак у снежні 1944.

СТАХОЎСКІ Радзівон Францавіч, н. у 1924, радавы, загінуў у 1941 у Латвії.

ВЁСКА КАЗІМЕРЦЫ

ДЗІКОВІЧ Венідзікт Антонавіч, н. у 1910, радавы 528-га сп, загінуў у маі 1945 у р-не г. Брандэнбург, м. Клаусдорф.

КРЭМІС Іван Уладзіміравіч, радавы, загінуў у 1945 ва Усходняй Пруссіі.

МЯДЗЮХА Лявон Канстанцінавіч, н. у 1923, радавы, загінуў ва Усходняй Пруссіі.

ВЁСКА КОСАЎШЧЫНА

БАЛАЙ Антон Антонавіч, н. у 1924, радавы, стралок 48-га сп 17-й гв. сд, загінуў у кастрычніку 1944, пахаваны ў Літве.

БАЛАЙ Павел Іпалітавіч, н. у 1916, загінуў у 1944 пры вызваленні Італіі.

БОЛТ Антон Антонавіч, гв. радавы 48-га гв. сп, загінуў у кастрычніку 1944 у Літве.

СІКОРА Апанай Іпалітавіч, н. у 1918, радавы, загінуў 18.3.1945 на Усходняй Пруссіі.

СТАХОЎСКІ Мікалай Міхайлавіч, н. у 1911, радавы, загінуў 25.1.1945 ва Усходняй Пруссіі.

ВЁСКА КРАШНЕВА

ВАЙЦЯШОНACK Іван Іванавіч, радавы, загінуў.

ЛЫСЁНАК Фёдар Уладзіміравіч, н. у 1922, радавы, загінуў.

ВЁСКА МАР'ЯНПОЛЛЕ

БАРАВІК Пётр Іванавіч, радавы 232-га гв. сп, прapaў без вестак 2.1.1945.

ВЁСКА НАВАСЁЛКІ

ЛЫСЁНАК Сямён Іванавіч, н. у 1908, радавы, прapaў без вестак у 1944.

МІШУТА Іосіф Сцяпанавіч, радавы, загінуў.

РАМАНОВІЧ Пётр Андрэевіч, н. у 1912, радавы, загінуў у 1945 у Берліне.

В.А. Дзіковіч.

ВЁСКА НЕВЯДОМШЧЫНА

БРЭСКІ Павел Ішалітавіч, гв. радавы 272-га гв. сп, 90-й гв. сд, загінуў у жніўні 1944 у Латвії.

ВЁСКА ПАЎЛЮГІ

ДЗІКОВІЧ Генадэй Уладзіміравіч, н. у 1926, радавы, загінуў у 1944 пры наступленні на Варшаву.

ДЗІКОВІЧ Міхаіл Ішалітавіч, н. у 1925, загінуў 10.5.1945.

ВЁСКА ПОЛАВА

ЗАХАРАЎ Сава Рыгоравіч, н. у 1924, радавы, загінуў у Германіі.

ЛЫСЁНАК Уладзімір Францавіч, н. у 1904, радавы, загінуў каля г. Рыга.

ЛЫСЁНАК Франц Францавіч, н. у 1919, радавы, загінуў у г. Савал.

ТАНАНА Уладзімір Ігнацьевіч, радавы, загінуў у 1944 у Польшчы.

ВЁСКА ПЯТРОВІЧЫ

БУНКЕВІЧ Аляксандар Уладзіміравіч, н. у 1925, радавы, загінуў у 1944 пад г. Ліепая ў Латвії.

КУРЫЛОВІЧ Сяргей Вікенцьевіч, н. у 1904, радавы, загінуў.

РАГУЦЕННАК Канстанцін Іосіфавіч, н. у 1925, радавы, загінуў.

ВЁСКА РАГОЎСКІЯ

МЯДЗЮХА Мікалай Францавіч, н. у 1910, радавы, загінуў 15.2.1945.

ВЁСКА РЫМКІ

ГІНЬКО Канстанцін Канстанцінавіч, н. у 1911, радавы, прapaў без вестак у студзені 1945.

КУРЫЛОВІЧ Канстанцін Станіслававіч, н. у 1912, радавы, прapaў без вестак у жніўні 1944.

ЯЛОВІК Сяргей Восілавіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у верасні 1944.

Ахвяры вайны

ВЁСКА СТАХОЎСКІЯ

ЗУБОВІЧ Пётр Аляксандравіч, радавы, загінүў у красавіку 1945 у р-не г. Гдыня, Польшча, пахаваны ў п. Ялава.

ЛАНДЫШКА Антон Антонавіч, н. у 1922, пралаў без вестак.

МЯДЗЮХА Мікалай Якубавіч, радавы, пралаў без вестак у жніўні 1944.

МЯДЗЮХА Сямён Іванавіч, н. у 1902, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

РАМАНОВІЧ Канстанцін Францаўіч, н. у 1904, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

СВІЛЕНАК Іван Юльянавіч, н. у 1925, радавы, пралаў без вестак.

СВІЛЕНАК Нікадзім Юльянавіч, н. у 1905, радавы, загінүў у 1943 над Псковам.

ВЁСКА ТУЗЫЦА

ГІНЬКО Антон Мікалаевіч, радавы, памёр ад ран 7.11.1944, пахаваны ў Латвії.

ЛАНДЫШКА Іосіф Вікенцьевіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у кастрычніку 1944.

ЛАТЬІШ Уладзімір Антонавіч, н. у 1925, радавы, пралаў без вестак у сакавіку 1945.

МЯДЗЮХА Леанід Анатольевіч, н. у 1926, радавы 618-га сп 215-й сд, загінүў 12.1.1945 ва Усходній Прусіі.

МЯДЗЮХА Сяргей Валяр'янавіч, н. у 1910, радавы 168-га сп, памёр ад ран 22.1.1945, пахаваны ў Літве.

НЕСЦЯРОВІЧ Віталь Іосіфавіч, радавы, загінүў у верасні 1944 у Латвії.

НЕСЦЯРОВІЧ Станіслаў Вікенцьевіч, радавы, загінүў 20.1.1945 у Германіі.

ПАВАЛКОВІЧ Фердынанд Браніслававіч, пралаў без вестак у 1942.

ТАБОЛА Мікалай Антонавіч, радавы 361-га сп, загінүў у верасні 1944 у Латвії.

ТАБОЛА Міхаіл Валяр'янавіч, н. у 1901, радавы, пралаў без вестак у маі 1945.

ЯНУШ Пётр Сільвестраніч, гв. радавы 272-га гв. сп 90-й гв. сд, загінүў 16.8.1944 у Латвії.

ВЁСКА ЯНЧЫХА

ТРАФІМОВІЧ Павел Іосіфавіч, н. у 1914, радавы, загінүў у Германіі.

Прыналежнасць да вёскі
не ўстаноўлена:

ЛЫСЁНАК Генадзь Антонавіч, загінүў у 1945.

НЯМІРСКІ Сяргей Рыгоравіч, н. у Ленінградзе, радавы, памёр ад ран.

ВАРАПАЕЎСКІ ПАСЯЛКОВЫ САВЕТ

ВЁСКА АЖУНЫ

ВОЛК Іпаліт Усцінавіч, н. у 1907, радавы, загінүў у 1945.

ЗЯМЧОНACK Пётр Антонавіч, н. у 1918, радавы, стралок 65-й арт. брыгады, загінүў у 1945 у Германіі.

ЛАШУК Пётр Яфімавіч, н. у 1926, радавы, стралок 306-й сд, загінүў 3.2.1945, пахаваны ў Латвії.

МУХА Васіль Іларыёнавіч, н. у 1914, радавы, сувязіст 106-га сп 29-й сд 10-й гв. арміі, загінүў 15.2.1945, пахаваны ў Латвії.

ПІРОГ Сцяпан Міхайлавіч, н. у 1904, радавы, загінүў у 1944.

ТУРЧЫНОВІЧ Міхайл Т., н. у 1922, загінүў у 1944.

ФЕДАРОНАК Мікалай Емільянавіч, н. у 1918, радавы, стралок 244-та арт. палка 58-й сд, загінүў 1.3.1945, пахаваны ў Польшчы.

ФЕДАРОНАК Эмануіл Уладзіміравіч, н. у 1925, радавы, загінүў у 1945 у Германіі.

ЦЫБУЛЬСКІ Іван Вікенцьевіч, н. у 1909, радавы, загінүў у 1945 у Германіі.

ЦЫБУЛЬСКІ Станіслаў Людвікавіч, н. у 1920, радавы, загінүў у 1945 у Германіі.

ЯРМОЛА Аляксандр Уладзіміравіч, н. у 1922, сяржант 1154-га арт. палка 29-й арт. дывізіі, загінүў 15.2.1945 ў Польшчы.

ВЁСКА АНКУДЫ

ВЯРЦІНСКІ Піавус Уладзіміравіч, н. у 1911, радавы, загінүў у 1944.

КІМБАР Станіслаў Вацлававіч, н. у 1922, радавы, загінүў у 1944 у Польшчы.

ГАРАДСКІ ПАСЁЛАК ВАРАПАЕВА

БАРОЎКА Станіслаў Адамавіч, н. у 1923, радавы, пралаў без вестак у 1944.

ДАШЧЫНСКІ Фелікс К., н. у 1909, радавы, загінүў у 1945 у Германіі.

ДРАГУН Пётр Іосіфавіч, н. у 1921, радавы, стралок 200-та гв. сп 68-й гв. сд, загінүў 7.12.1944, пахаваны ў Венгрыі.

ЗАРЭЦКІ Афанасій Іванавіч, н. у 1913, радавы, загінүў у 1945 у Германіі.

КАВАЛЕЎСКІ Павел Антонавіч, н. у 1926, радавы, стралок, пралаў без вестак у сакавіку 1945.

ПАТАПАЎ Сілфан Афанасьевіч, радавы, памёр ад ран 9.9.1942, пахаваны ў Цвярской вобл.

ХАРКО Фёдар Іпалітавіч, н. у 1898, радавы, стралок 384-га арт. палка 354-й сд, памёр ад ран 26.4.1945, пахаваны ў Польшчы.

ЯРМОЛА Браніслаў Мікалаевіч, н. у 1925, радавы, загінүў у 1945.

ЯРМОЛАЎ Міхайл Дзмітрыевіч, н. у 1926, радавы, загінүў у 1945.

ВЁСКА ВАСЕВІЧЫ

БУБНОВІЧ І.А., н. у 1918, радавы, загінүў у 1945.

ДУБОВІК А.У., н. у 1911, радавы, загінүў у 1945 у Германіі.

Воіны-землякі, які загінулі ці прапалі без вестак

ДУБОВІК Б.У., н. у 1913, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ДУБОВІК Іван Усеваладавіч, н. у 1918, радавы 1386-га артпала, памёр ад ран 4.8.1944, пахаваны ў Польшчы.

ЕСЬМАН Л.І., н. у 1922, радавы, загінуў у 1944 пры вызваленні Шаркаўшчынскага р-на.

ШАКОЛА Баляслаў Казіміравіч, н. у 1904, радавы, стралок, прапаў без вестак у 1945.

ВЁСКА ВАСІЛЕЎШЧЫНА

ЛЫГА Мікалай Адольфавіч, н. у 1911, радавы, загінуў у 1941.

ШАКОЛА Аляксандр Піліпавіч, н. у 1907, радавы, прапаў без вестак у жніўні 1945.

ВЁСКА ГУТА

БАГДАНАЎ Самуіл І., н. у 1891, радавы, загінуў у 1945.

ЛУКАШЭВІЧ Васіль Антонавіч, н. у 1907, радавы, стралок 832-га сп, памёр ад ран 18.4.1945, пахаваны ў п. Пераслаўскае Зеленаградскага р-на Калініградскай вобл.

ПАЧКОЎСКІ Іван Б., н. у 1919, у в. Гута Вара-паёўскага пассавета, радавы, загінуў у 1944.

ВЁСКА ДЗЕМЯШЫ

ДУБОВІК А.С., радавы, загінуў у маі 1945 пад Берлінам.

ЖАЛЕЙКА Антон Браніслававіч, н. у 1914, радавы, кравец, прапаў без вестак у каstryгніку 1944.

ЖАЛЕЙКА Раман Браніслававіч, н. у 1916, радавы, прапаў без вестак у каstryгніку 1944.

КАЛАСЕНАК Іосіф М., н. у 1926, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ТРАПУК Вячаслаў Феліксавіч, н. у 1919, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1944.

ТРАПУК Люцыян Феліксавіч, н. у 1914, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА ЖУПЕРКІ

АНКУДОВІЧ Браніслаў Аўгусцінавіч, н. у 1910, радавы, загінуў у красавіку 1945.

ВЁСКА КАЗАРОЎШЧЫНА

КАЗАРОВЕЦ Дзмітрый Вікенцьевіч, н. у 1925, радавы, стралок 168-га гв. сп 55-й гв. сд, загінуў 19.1.1945 ва Усходняй Пруссіі.

КАЗАРОВЕЦ Павел Віктаравіч, н. у 1917, радавы, прапаў без вестак у жніўні 1944.

КАЗАРОВЕЦ Уладзімір Антонавіч, н. у 1905, радавы, стралок, прапаў без вестак у жніўні 1944.

ВЁСКА КАЛІНАЎКА

АШЭЙКА Міхаіл Усцінавіч, н. у 1915, радавы, загінуў у 1944.

ГІНТОЎ Браніслаў Іванавіч, н. у 1921, радавы, загінуў у 1944.

КАРАЛЁНАК Альдон Эд., н. у 1909, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ЛЕШЧЫК Іван Міхайлавіч, н. у 1898, радавы, загінуў у 1943 у Ленінградзе.

ТАНАНА Серафім Віктаравіч, н. у 1912, радавы, прапаў без вестак у 1945.

ШКРЭД Іван, радавы, загінуў у 1945.

ВЁСКА КАМЕНКА

ПРОНЬКА Іван В., н. у 1919, радавы, загінуў у 1943 у г. Кастрама.


ВЁСКА КЕЙЗІКІ

БАРАНОЎСКІ Браніслаў Пятровіч, н. у 1918, радавы, загінуў у 1944.

БАРОЎКА Піліп Адамавіч, н. у 1917, радавы, прапаў без вестак у верасні 1944.

КАЗАРОВЕЦ Віктар Мартынавіч, н. у 1913, радавы, стралок, прапаў без вестак у 1945.

КАЗАРОВЕЦ Стэфан Антонавіч, н. у 1907, радавы, стралок, прапаў без вестак у лютым 1945.



Помнік землякам у г.п. Варапаева.

Ахвяры вайны



Н.А.Лапачонак.

КАЗАРОВЕЦ Сцяпан Антонавіч, н. у 1918, радавы, загінуў у 1945.

ХАРКО Мікалай Дэмітрыевіч, н. у 1923, радавы, стралок, прapaў без вестак у студзені 1945.

ЯРМОЛА Мікалай Васільевіч, н. у 1918, радавы, стралок, прapaў без вестак у снежні 1944.

ВЁСКА КРЫЎКА

ДЗЕРАВЯНКА Іван Валяр'янавіч, н. у 1913, радавы, стралок 823-га сп 302-й сд, загінуў 15.4.1945, пахаваны ў Германіі.

ШАКОЛА В.Л., радавы, загінуў у 1944.

ВЁСКА ЛАСІЦА

ТАНАНА Павел Іларыёнавіч, н. у 1895, радавы, загінуў у 1941 у в. Лучай.

ВЁСКА МАКАРИЧЫНА

КАЗАРОВЕЦ Аляксандр Васільевіч, н. у 1914, радавы, загінуў у 1941 пад Мінскам.

КАЗАРОВЕЦ Іпаліт Міхайлівіч, н. у 1910, радавы, загінуў у 1944 у Венгрыі.

КАЗАРОВЕЦ Мікалай Іванавіч, н. у 1920, радавы, загінуў у 1941.

ЛАПАЧОНАК Імшаліт Лаўрэньевіч, н. у 1905, радавы, стралок 310-га сп 8-й сд, загінуў 28.3.1945, пахаваны ў Польшчы.

ЛАПАЧОНАК Мацвей Іванавіч, н. у 1922, радавы, загінуў у 1942.

ЛАПАЧОНАК Нікадзім Антонавіч, н. у 1908, радавы, стралок, прapaў без вестак у лютым 1945.

ЛАПАЧОНАК Пётр Мацвеевіч, н. у 1908, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ЛАПАЧОНАК Сяргей Юльянавіч, н. у 1922, радавы, загінуў у 1944.

ЛАПАЧОНАК Уладзімір Міхайлівіч, н. у 1912, радавы, стралок 8-й сп 487-га сп 143-й сд, прapaў без вестак у верасні 1944.

ВЁСКА МАНЕЎШЧЫНА

БАЛАЙ Валянцін Юльянавіч, н. у 1923, радавы, загінуў у 1943.

БАЛАЙ Зіновій Аляксандравіч, н. у 1925, радавы, загінуў у 1945.

БАЛАЙ Трафім Сямёнаўіч, н. у 1919, радавы, загінуў у 1944.

КУЧЬЩ Уладзімір Ігнацьевіч, н. у 1907, радавы, загінуў 5.5.1945 у Германіі.

ЛАНДЫШКА Міхаіл Іосіфавіч, н. у 1920, стралок 100-га гв. сп 35-й гв. сд, загінуў 7.5.1945, пахаваны ў Польшчы.

ВЁСКА МЫШКІ

АНКУДОВІЧ Станіслаў Уладзіміровіч, н. у 1922, радавы, загінуў у 1944.

ГУМЕНІК Антон Андрэевіч, н. у 1913, радавы, стралок, прapaў без вестак у 1945.

ЗАХАРОНАК Уладзімір Паўлавіч, н. у 1926, радавы, загінуў у 1944 у Польшчы.

ЛАСТОЎСКІ Антон Міхайлівіч, н. у 1918, радавы, стралок, прapaў без вестак у каstryчніку 1944.

ЛАСТОЎСКІ Раман Васільевіч, н. у 1926, радавы, стралок 1238-га сп, памёр ад ран 21.3.1945, пахаваны ў Польшчы.

ЛЯНКЕВІЧ Сяргей Іосіфавіч, п. у 1926, радавы, стралок 588-га сп 142-й сд, загінуў 22.3.1945, пахаваны ў Польшчы.

МУРЗІЧ Эдмунд Ігнацьевіч, н. у 1926, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

МЫШКО Антон Ігнацьевіч, н. у 1920, радавы, стралок 1240-га сп 372-й сд, загінуў 27.1.1945, пахаваны ў Германіі.

МЫШКО Пётр Антонавіч, н. у 1919, радавы, стралок, прapaў без вестак у лістападзе 1944.

РУДНІЦКІ Васіль Антонавіч, п. у 1910, прapaў без вестак у каstryчніку 1944.

ВЁСКА ПРУДНІКІ

ГУТАР Сяргей Сцяпанавіч, н. у 1919, радавы, кулямётчык 58-га гв. сп 18-й гв. сд, загінуў 21.1.1945 ва Усходняй Прусіі.

КАШКО Лявонцій Антонавіч, н. у 1908, радавы, загінуў у 1944 у Польшчы.

ЛАБУЦЬ П.У., н. у 1908, радавы, загінуў у 1945.

ТАЧЫЦКІ М.М., н. у 1919, радавы, загінуў у 1941 на тэрыторыі Беларусі.

ВЁСКА РУДКА

КАРБОЎСКІ Баляслаў Міхайлівіч, н. у 1921, радавы, загінуў у 1944.

ВЁСКА СКВАРЦОВА

ПЯТРОЎ Васіль Пятровіч, н. у 1917, радавы, загінуў у 1944.

ХАЛЯВА Кузьма Л., н. у 1895, радавы, загінуў у 1944.

ВЁСКА СТАРЫ ДВОР

ІВАНОЎ Марцін Феліксавіч, н. у 1910, радавы,

Воіны-землякі, які загінулі щі прапалі без вестак

стралок 899-га сп 248-й сд, загінуў 2.2.1945, пахаваны ў Германії.

ПЛЯШКУН П.Д., радавы, загінуў у 1941.

ПЛЯШКУН Р.Н., радавы, загінуў у 1941.

ВЁСКА ФЯРКІ

АЛЬХІМОВІЧ В.І., н. у 1902, радавы, загінуў у 1943.

ВЁСКА ХАРКІ

БАРАНОЎСКІ Альбін Аляксандравіч, н. у 1926, радавы, загінуў у 1945.

БАРАНОЎСКІ Баляслаў Аляксандравіч, н. у 1921, радавы, загінуў у 1945.

ГАРУС Пётр Іванавіч, н. у 1925, радавы, ездавы 118-га артпалка 69-й сд, памёр ад ран 7.3.1945, пахаваны ў Польшчы.

КАЗАРОВЕЦ Аляксандар Аляксандравіч, н. у 1929, радавы, загінуў у 1944 у Аўстрыі.

КАЗАРОВЕЦ Віктар Мартынавіч, н. у 1917, радавы, стралок, пралаў без вестак у каstryчніку 1944.

КАЗАРОВЕЦ Віталь Іосіфавіч, н. у 1926, радавы, стралок 932-га сп 252-й сд, загінуў 9.3.1945, пахаваны ў Бенгрыі.

КАЗАРОВЕЦ Павел Аляксандравіч, н. у 1920, радавы, загінуў у 1943 на тэрыторыі Беларусі.

ВЁСКА ЦІВУНЦЫ

РУДЗЯК Антон Сігізмундавіч, н. у 1909, пралаў без вестак у каstryчніку 1944.

СІНІЦА А.Ф., н. у 1923, радавы, пралаў без вестак у 1944.

ТАТАРЧУК Іосіф Вільгельмавіч, н. у 1917, радавы, стралок, пралаў без вестак у верасні 1944.

ВЁСКА ЧОРНАЕ

ГАПОН Эдуард Юльянавіч, н. у 1909, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

КРАСІЛЕВІЧ Станіслаў Францавіч, н. у 1912, радавы, пралаў без вестак у каstryчніку 1944.

КУЗЬМІЧ Альбін Віктаравіч, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак у жніўні 1945.

КУЗЬМІЧ Альбін Юльянавіч, н. у 1912, радавы, месца гібелі невядома.

ПЯТКОЎСКІ Браніслаў Данілавіч, н. у 1918, радавы, стралок, пралаў без вестак у каstryчніку 1944.

ПЯТКОЎСКІ Даніл Д., н. у 1915, радавы, загінуў у 1942.

ПЯТКОЎСКІ Усцін Іванавіч, н. у 1909, радавы, загінуў у 1945 пад Берлінам.

ПЯТКОЎСКІ Усцін Ігнатавіч, н. у 1924, радавы, стралок, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ПЯТКОЎСКІ Франц Іванавіч, н. у 1909, радавы, загінуў у 1945 пад Берлінам.



Я.В.Хоміч.

РЫХЛІЦКІ Альбін Казіміравіч, н. у 1904, радавы, загінуў у 1945.

СПОВІЧ Генрых Кайтанавіч, н. у 1919, радавы, стралок, пралаў без вестак у каstryчніку 1944.

ШЫЩЬКО Антон Іванавіч, н. у 1900, радавы, загінуў у 1945 пад Берлінам.

ШЫЩЬКО Браніслаў Іванавіч, н. у 1918, радавы, стралок, пралаў без вестак у каstryчніку 1944.

ШЫЩЬКО Віктар Генрыхавіч, н. у 1916, радавы, загінуў у маі 1945 у Германіі.

ШЫЩЬКО Міхаіл Францавіч, н. у 1919, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ВЁСКА ЯСЮКІ

КЕЙЗІК Антон Паўлавіч, н. у 1911, радавы, стралок, памёр ад ран 5.2.1945, пахаваны ў Латвіі.

ЛАСТОЎСКІ Павел Аляксандравіч, н. у 1925, радавы, стралок, пралаў без вестак у лютым 1945.

ВАЎКОЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

КАЎРЫШЫН Аляксандар Варламавіч, н. у 1904, радавы, стралок 1328-га сп 315-й сд, загінуў 20.7.1943.

ВЁСКА ВАЎКІ

АНДРЫЕЎСКІ Аляксандар Пятровіч, н. у 1913, радавы, стралок 492-га сп 199-й Смаленскай сд, загінуў 22.4.1945, пахаваны ў Германіі.

ФЕДАРОВІЧ Мікалай Іванавіч, н. у 1916, гв. радавы, стралок 168-га гв. сп 55-й сд, памёр ад ран 21.2.1945 ва Усходняй Пруссіі.

ХОМІЧ Аляксандар Віктаравіч, н. у 1926, гв. радавы, стралок 146-га гв. сп 48-й гв. сд, загінуў 17.1.1945 ва Усходняй Пруссіі.

ХОМІЧ Ягор Васільевіч, н. у 1926, гв. радавы, стралок 138-га гв. сп 48-й гв. Крыварожскай сд, загінуў 16.1.1945 ва Усходняй Пруссіі.

ЯСЮКОВІЧ Мікалай Мікалаевіч, н. у 1918, гв. радавы, стралок 245-га гв. сп 84-й сд, пралаў без вестак 3.2.1944 ва Усходняй Пруссіі.

Ахвяры вайны



К.П. Захарыч.



Я.П. Янукович.

ВЁСКА ВЕРАЦЕІ

ВЯРЦІНСКІ Серафім Эдвардавіч, н. у 1918, прapaў без вестак у верасні 1944.

ГЕЙКА Іосіф Казіміравіч, н. у 1916 у Мінскай вобл., радавы, загінуў 22.2.1945 ва Усходняй Прусіі.

ЗАНЯМОНЕЦ Серафім Антонавіч, н. у 1920, радавы, загінуў у Венгрыі.

ЗАХАРЫЧ Клаудзій Пятровіч, н. у 1910, радавы, стралок 230-га гв. сп 80-й гв. сд, загінуў 25.1.1945, пахаваны ў Венгрыі.

ЗЕЛЯНКЕВІЧ Серафім Сямёновіч, гв. радавы, стралок 204-га гв. сп, загінуў 27.4.1944, пахаваны ў Венгрыі.

КЕНЬКА Аляксей Сцяпанавіч, н. у 1910, радавы, прapaў без вестак у студзені 1945.

ПАЛІТЫКА Віктар Антонавіч, н. у 1926, гв. радавы, стралок 204-га гв. сп 69-й Звенігародскай сд, загінуў 6.12.1944, пахаваны ў Венгрыі.

ХАРУЖОНACK Іван Сямёновіч, н. у 1902, радавы 2063-га сп, памёр ад ран 3.6.1945 ва Усходняй Прусіі.

ВЁСКА ВАРОНАЎКА

АСУЛЕВІЧ Міхail Міхайлавіч, н. у 1920, радавы, загінуў 23.4.1945.

НАРКО Міхail Міхайлавіч, н. у 1926, радавы, памёр ад ран 15.3.1945.

ВЁСКА ГАРАНАЎШЧЫНА

САДОЎСКІ Альфонс Пятровіч, н. у 1920, радавы, стралок, загінуў 26.4.1945.

СВАРЦЭВІЧ Баляслаў Марцінавіч, н. у 1914, радавы, стралок, загінуў 23.3.1945.

ВЁСКА ГІГАЛЫ

ГІГОЛА Альфонс Вітальевіч, н. у 1923, радавы, стралок, прapaў без вестак у маі 1945.

ГІГОЛА Альфонс Іванавіч, служыў у Войску польскім, загінуў 25.2.1945 ва Усходняй Прусіі.

ВЁСКА ГІНЁНКІ

ЗЕЛЯНКЕВІЧ Альбін Сільвестравіч, н. у 1898 у Глыбоцкім р-не, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

ЗЕЛЯНКЕВІЧ Антон Дамінікавіч, н. у 1926, радавы, стралок, прapaў без вестак у снежні 1944.

ЗЕЛЯНКЕВІЧ Антон Францавіч, н. у 1926, радавы, стралок, загінуў.

ВЁСКА ГІНЬКІ

ШЧАСНЫ Аляксей Іосіфавіч, гв. радавы, стралок 124-га гв. сп, загінуў 18.1.1945.

ШЧАСНЫ Міхаіл Ігнацьевіч, н. у 1909, радавы, стралок 124-га гв. сп 41-й сд, прapaў без вестак у красавіку 1945.

ШЧАСНЫ Рыгор Мікалаевіч, н. у 1910, радавы, стралок, прapaў без вестак у лютым 1945.

ВЁСКА ГЛІНСКІЯ

ПЛЯШКУН Іосіф Станіслававіч, н. у 1918, гв. радавы, стралок 113-га гв. сп, загінуў 3.2.1945 у Польшчы.

ПЛЯШКУН Сцяпан Сцяпанавіч, н. у 1919, радавы, стралок, загінуў 15.1.1945, пахаваны ў в. Пажэўніца Варшаўскага ваяводства.

ВЁСКА ДАРАВОЕ

ІВАНОЎСКІ Тадэвуш Станіслававіч, радавы, загінуў пры абароне Ленінграда.

КАНАВАЛЬЧЫК Браніслаў Феліксавіч, н. у 1915, радавы, загінуў у сакавіку 1945 у г. Гданьск.

КАНАВАЛЬЧЫК Пётр Вацлававіч, н. у 1918, радавы, стралок, прapaў без вестак у красавіку 1945.

ПАХОМ Віктар Іосіфавіч, н. у 1912, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ПАХОМ Мікалай Адольфавіч, н. у 1918, радавы, прapaў без вестак у лістападзе 1944.

ЯНУКОВІЧ Януар Паўлавіч, н. у 1920, радавы, стралок, загінуў у 1944.

ЯНУШКЕВІЧ Станіслаў Аляксандравіч, служыў у Войску польскім, загінуў 21.4.1945.

ЯРМАКОВІЧ Уладзімір Браніслававіч, н. у 1917, радавы, стралок, прapaў без вестак у кастрычніку 1944.

ВЁСКА ДРАЗДЫ

АНКУДОВІЧ Бернард Ігнацьевіч, н. у 1919, радавы, загінуў у 1944.

ЛІМАНОЎСКІ Браніслаў Францавіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у кастрычніку 1944.

ЛІМАНОЎСКІ Эдвард Францавіч, н. у 1919, загінуў у 1945 пад Берлінам.

ПУСЬКО Аляксей Іванавіч, н. у 1918, радавы, прapaў без вестак у кастрычніку 1941.

Воіны-землякі, які загінулі ці прапалі без вестак

ВЁСКА ЗАРУДЗЕ

КУЗЬМІЧ Пётр Іосіфавіч, н. у 1900, радавы, стралок 449-га сп 144-й сд, загінуў 21.3.1945 ва Усходній Прусіі.

ВЁСКА ЗАЎЛІЧЧА

ПІГОЛА Аляксандар Міхайлавіч, н. у 1914, радавы, стралок 1192-га сп 357-й сд, загінуў 10.10.1944, пахаваны ў в. Дзівенцен.

ДЗЕМІДОВІЧ Юзаф Міхайлавіч, н. у 1924, рэпатрыянт, загінуў 17.9.1945.

КУРЦЭВІЧ Казімір Іванавіч, н. у 1911, радавы, стралок, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ЛАГУТКА Антон Антонавіч, н. у 1920, радавы, артылерыст 1285-га ап, загінуў 14.1.1945 у Польшчы.

СВАРЦЭВІЧ Сямён, н. у 1920, служыў у Войску польскім, памёр ад хваробы ў шпіталі 29.12.1944, пахаваны ў г. Жэшоў, Польшча.

ШУМЕЛЬ Эдвард Ульянавіч, н. у 1923, радавы, стралок, пралаў без вестак у лютым 1945.

ШЫЛЬКО Баляслаў Сямёновіч, н. у 1922, радавы, стралок, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ЯНУКОВІЧ Іван Марціновіч, н. у 1911, радавы, стралок 146-га гв. сп, загінуў 13.3.1945 ва Усходній Прусіі.

ВЁСКА КРЫВОЕ

БЛЫШКО Іван Антонавіч, н. у 1913, радавы 212-га сп, загінуў 30.1.1945 у Германіі.

ВОЛК Вікенцій Вацлававіч, н. у 1919, радавы, стралок, пралаў без вестак у верасні 1944.

ВОЛК Эдмунд Антонавіч, н. у 1912, радавы, загінуў 5.5.1945.

ЗАХАРЫЧ Амос Ігнатавіч, н. у 1900, радавы, стралок, загінуў 6.3.1945.

ЗАХАРЫЧ Ананій Вікенцьевіч, н. у 1915, радавы, стралок 1214-га сп, пралаў без вестак 17.2.1945.

ЗАХАРЫЧ Дзмітрый Фёдаравіч, н. у 1918, радавы, стралок 204-га гв. сп 69-й гв. сд, загінуў 11.4.1945, пахаваны ў г. Вена.

КАРАНЦЭВІЧ Пётр Людвікавіч, н. у 1918, радавы, загінуў у 1945.

КАСЦЕНЬ Яўген Вячаслававіч, н. у 1926, радавы, стралок 46-й сд, загінуў 15.1.1945.

КАТОВІЧ Пётр Сямёновіч, н. у 1918, радавы, стралок, пралаў без вестак у каstryчніку 1944.

МІСЮЛЬ Генадзь Мікалаевіч, н. у 1925, радавы, тэлефаніст 1192-га сп, загінуў 24.2.1944 у Латвії.

МІШУТА Міна Васільевіч, н. у 1926, радавы, стралок, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ХОМІЧ Яўген Лук'янавіч, н. у 1920, радавы, загінуў у 1941 у г. Калінін.

ЯСЮКОВІЧ Аляксандар Аляксееўіч, н. у 1926, радавы, стралок 638-га сп, загінуў 17.4.1945 ва Усходній Прусіі.

ЯСЮКОВІЧ Антон Іванавіч, н. у 1909, гв. радавы,

стралок 124-га гв. сп 41-й гв. сд, загінуў 8.3.1945, пахаваны ў Венгрыі.

ЯСЮКОВІЧ Віктар Паўлавіч, н. у 1925, радавы, стралок 204-га гв. сп 69-й гв. сд, загінуў 28.12.1944, пахаваны ў Венгрыі.

ВЁСКА КУРЫЛАВІЧЫ

КРУК Андрэй Антонавіч, н. у 1926, радавы, стралок, загінуў у 1945 пад Дрэзднам.

КРУК Зянон Юльянавіч, радавы, стралок 1016-га сп, загінуў 25.11.1944 у Латвіі.

КРУК Сямён Вікенцьевіч, н. у 1909, радавы, пралаў без вестак у маі 1945.

ВЁСКА ЛАЗОВІКІ

АРЭХАЎ Восіп Антонавіч, н. у 1917 у г. Глыбокае, радавы, стралок, у арміі з мая 1941, пранаў без вестак у верасні 1944.

ВАСІЛЕЎСКІ Сяргей Якубавіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у каstryчніку 1944.

ВОЛК Восіп Восіпавіч, н. у 1908, радавы, стралок, пранаў без вестак у верасні 1944.

ХОМІЧ Юльян Лявоньевіч, н. у 1908, радавы, загінуў у 1945.

ВЁСКА ЛАСІЦА

ЗЕЛЯНКЕВІЧ Расцілаў Іванавіч, радавы, стралок 74-га сп, загінуў 26.1.1945 ва Усходній Прусіі.

СВАРЦЭВІЧ Эдуард Фаміч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у 1944.

ХОМІЧ Аляксандар Віктаравіч, н. у 1926, радавы, загінуў ва Усходній Прусіі.

ЧАРНЯЎСКІ Іосіф Мікалаевіч, н. у 1910, радавы, пралаў без вестак у жніўні 1944.

ВЁСКА ЛЯХАЎШЧЫНА

АНАІЧ Антон Ігнацьевіч, н. у 1920, радавы, загінуў у 1944 у Прыбалтыцы.

ВЁСКА НОРЫЦА

БУРЫКІН Фёдар Ягоравіч, н. у 1916, радавы, загінуў у 1943.

ЗЕЛЯНКЕВІЧ Людвіг Уладзіміравіч, н. у 1913, радавы, кулямётчык 204-га гв. сп 69-й гв. сд, памёр ад ран 7.4.1945, пахаваны ў Аўстрыі.

МІСУНА Васіль Іванавіч, н. у 1914, радавы, загінуў у 1945 у Венгрыі.

ВЁСКА ПЛЕШКУНЫ

ПЛЯШКУН Пётр Аляксандравіч, н. у 1910, радавы, стралок, пралаў без вестак у 1945.

ПЛЯШКУН Пётр Сільвестравіч, н. у 1919, радавы, стралок, пралаў без вестак у каstryчніку 1944.

ПЛЯШКУН Сцяпан Сцяпанавіч, н. у 1919, радавы, стралок, пранаў без вестак у красавіку 1945.

Ахвяры вайны

САДОЎСКІ Казімір Андрэевіч, н. у 1917, радавы, стралок, прапаў без вестак у красавіку 1945.

СВАРЦЭВІЧ Іван Віктаравіч, н. у 1905, радавы, стралок, загінуў у 1944, пахаваны ў г. Гродна.

СВАРЦЭВІЧ Сцяпан Віктаравіч, н. у 1917, радавы, стралок, прапаў без вестак у сакавіку 1945.

СВАРЦЭВІЧ Фелікс Віктаравіч, н. у 1912, радавы, стралок, прапаў без вестак у сакавіку 1945.

ВЁСКА САРОКІ

АСУЛЕВІЧ Іосіф Ігнацьевіч, радавы 1236-га сп., загінуў 10.2.1945 ва Усходній Прусії.

ЛАТЫШОНACK Мікаіл Сцяпанавіч, радавы 1236-га сп., загінуў 25.3.1945 ва Усходній Прусії.

ТРАПУК Балыслаў Балыслававіч, н. у 1912, радавы, прапаў без вестак у сакавіку 1945.

ВЁСКА СЕДЛЯРОВА

ЛАБОХА Мікалай Лларыёнавіч, н. у 1921, радавы, прапаў без вестак у жніўні 1941.

ХОМІЧ Васіль Якаўлевіч, радавы 854-га сп., загінуў 28.1.1945 ва Усходній Прусії.

ХОМІЧ Вікенцій Якубавіч, н. у 1919, радавы, прапаў без вестак у кастрычніку 1944.

ВЁСКА СТАНЕЛЕВІЧЫ

БАРЫЛА Восіп Леапольдавіч, н. у 1922, радавы, загінуў 18.4.1945 у Германіі.

ДЗЮШКО Мікалай Вікенцьевіч, н. у 1920, радавы, загінуў у 1945 у Польшчы.

ХАРЭЦКІ Васіль Мікалаевіч, н. у 1918, радавы, стралок, прапаў без вестак у верасні 1944.

ХАРЭЦКІ Ллья Уладзіміравіч, н. у 1913, радавы, стралок 899-га сп 248-й сд, загінуў 2.2.1945 пры фарсіраванні р. Одэр.

ЦУДНЯ Андрэй Уладзіміравіч, н. у 1913, радавы, памёр у шпіталі 6.6.1945, пахаваны ў Берліне.

ШАУРА Уладзімір Ігнацьевіч, н. у 1911, радавы, стралок 204-га гв. сп 69-й гв. сд, загінуў 6.12.1944, пахаваны ў Венгрыі.

ВЁСКА ТУРЧЫНА

ЖДАНОВІЧ Любамір Люцыянавіч, н. у 1917, радавы 159-й тб, загінуў 10.1.1945 каля с. Віржбаліс у Літве.

ПЫЖЭУСКІ Эдуард Іосіфавіч, н. у 1924, радавы, прапаў без вестак у красавіку 1945.

ТУРЧЫНОВІЧ Іван Феліксавіч, н. у 1912, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ТУРЧЫНОВІЧ Іосіф Сямёновіч, н. у 1916, радавы, стралок, прапаў без вестак у лютым 1945.

ВЁСКА ХРЫСТОВА

МАЛЕЦ Станіслаў, служыў у Войску польскім, памёр ад хваробы 30.12.1944 у Люблінскім ваяводстве.

ВЁСКА ЯНЧУКІ

КАВЕЦКІ Пётр Іванавіч, н. у 1919, радавы, прапаў без вестак у верасні 1944.

СВАРЦЭВІЧ Іван Кайтанавіч, н. у 1908, памёр ад ран 7.5.1945 у шпіталі, пахаваны ў прыгарадзе Берліна.

ЯНУКОВІЧ Станіслаў Міхайлавіч, н. у в. Янчуке Ваўкоўскага сельсавета, загінуў 24.4.1945.

ДУНІЛАВІЦКІ СЕЛЬСАВЕТ

ХУТАР БАЯРШЧЫНА

СТАБРОЎСКІ Казімір Усцінавіч, стралок 1128-га сп 336-й сд, загінуў у лютым 1945 у Германіі.

СТАБРОЎСКІ Франц Усцінавіч, загінуў у 1944.

ВЁСКА ГЛІНІШЧЫНА

КАБЫЛІНСКІ Пётр, н. у 1919, радавы, прапаў без вестак у 1945.

ЛАТЫШОНACK Мікалай Паўлавіч, н. у 1918, радавы, прапаў без вестак у верасні 1944.

ПУХАЛЬСКІ Люцыян Ягоравіч, н. у 1911 у в. Крывое Ваўкоўскага сельсавета, радавы, стралок 608-га сп, загінуў 27.4.1945 у Берліне.

РОЛЧ Антон Браніслававіч, н. у 1915, радавы, стралок, прапаў без вестак у красавіку 1945.

СЕГАНКЕВІЧ Люцыян Багданавіч, сяржант 13-га пп Войска польскага, загінуў 6.5.1945 у Берліне.

ВЁСКА ДРАЗДОЎШЧЫНА

БУДЗІЧ Вікенцій Урбанавіч, радавы, памёр ад ран у 1945.

МАСЛОЎСКІ Ігнат Фаміч, радавы, памёр у нямецкім палоне 3.8.1942.

ВЁСКА ДУНІЛАВІЧЫ

ГАРБАЦЭВІЧ Раман Максімавіч, н. у 1905 у в. Асіннікі Докшыцкага р-на, прапаў без вестак у кастрычніку 1945.

ГАРДОН Азік Давідавіч, н. у 1924, радавы 572-га сп 233-й сд, загінуў у верасні 1942, пахаваны ў Валаградскай вобл.

ГРЫБКО Анатоль Якаўлевіч, н. у 1920, загінуў пад Москвой.

ДЗЕМЯШОНACK Антон Юльянавіч, радавы, загінуў пад Ленінградам у 1943.

ЕРМАКОВІЧ Зянон Іванавіч, н. у 1923, радавы, загінуў вясной 1945 у Берліне.

ЗЕЛЯНКЕВІЧ Серафім Сямёновіч, радавы, загінуў у 1944 у Венгрыі.

МАЛЕЦ Іосіф Аляксандравіч, н. у 1906 у в. Дацкі, радавы, стралок, прапаў без вестак у 1944.

МАСЮНАС Антон Антонавіч, н. у 1908, радавы, стралок, прапаў без вестак у маі 1945 у Польшчы.

ПЕЧУРЭВІЧ Альбін Часлававіч, радавы 13-га пп Войска польскага, загінуў у красавіку 1945 паблізу г. Ротэнбург у Германіі.

ПЛЮТА Іосіф Іосіфавіч, н. у 1925, радавы, стралок, пралаў без вестак у красавіку 1945.

РАТКОЎСКІ Усцін Адамавіч, н. у 1916, радавы, стралок, пралаў без вестак у сакавіку 1945.

САСНОЎСКІ Антон Кліменцьевіч, н. у 1913, радавы, пралаў без вестак у снежні 1944.

СВІРКОВІЧ Антон Сямёнаўч, н. у 1912, гв. радавы, стралок 252-га гв. сп 83-й гв. сд, загінуў 1.4.1945 ва Усходняй Пруссіі.

ШАКЛІЦКІ Томаш, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ВЁСКА ЖАРСЦВЯНКА

БУТКЕВІЧ Антон Герасімавіч, н. у 1909, радавы, загінуў у маі 1945 у Польшчы.

ВЁСКА ЗАРЭЖЖА

ГАЙКУН Іван Адольфавіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у жніўні 1944.

МАЦКЕВІЧ Антон Усцінаўч, служыў у 10-м пп польскай дывізіі імя Я.Я.Калінскага, загінуў у лютым 1945.

ЯГАНОВІЧ Вікенцій Вікенцьевіч, н. у 1917, радавы, пралаў без вестак у маі 1945.

ВЁСКА ЗЕНЬКАВА

ГОЛУБЕЎ Давыд Ізотавіч, н. у 1907, радавы, стралок 314-га сп 46-й Лужскай сд, загінуў 16.2.1945, пахаваны ў Польшчы.

КОЛЕСАЎ Ларыён Дзяненцьевіч, н. у 1900, радавы, аўтаматчык тб, памёр ад ран 28.7.1945, пахаваны ў Германіі.

ХУТАР КАЗІМІРОЎКА

ПАХОМ Уладзімір Іосіфавіч, радавы, пралаў без вестак 26.4.1945.

СКОРЫ Вячаслаў Іосіфавіч, н. у 1923, радавы, пралаў без вестак у сакавіку 1945.

ВЁСКА КАЛІТЫ

БРЭСКІ Аркадзь Іванавіч, н. у 1909, радавы, стралок 635-га сп 143-й сд, загінуў 15.10.1944, пахаваны ў в. Маркі Варшаўскага ваяводства.

КАЗЛОЎСКІ Аляксандар Валяр'янавіч, н. у 1920, радавы, пралаў без вестак у лютым 1945.

КАЛИЦКІ Нікадзім Ігнатавіч, н. у 1910, радавы, пралаў без вестак у кастрычніку 1944.

КАЛИЦКІ Эдуард Восіпавіч, н. у 1913, пралаў без вестак у снежні 1945.

КУРЫЛОВІЧ Нестар Сямёнаўч, н. у 1904, радавы, стралок 1075-га сп 316-й сд, загінуў 25.12.1944, пахаваны ў с. Сегат-Міклаш пад г. Будапешт, Венгрия.

КУРЫЛОВІЧ Уладзімір Сямёнаўч, н. у 1909, радавы, стралок, пралаў без вестак у красавіку 1945.

КУРЫЛОВІЧ Уладзімір Сямёнаўч, н. у 1923, радавы, стралок, пралаў без вестак у лютым 1945.

МАЛЕЦ Пётр Іванавіч, н. у 1909, радавы, пралаў без вестак у кастрычніку 1944.

СКАЧКО Альбін Восіпавіч, н. у 1920, радавы, стралок, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ФОКІН Пётр Паўлавіч, н. у 1926, гв. мал. сяржант, камандзір аддзялення 146-га гв. сп 48-й гв. Крыварожскай сд, загінуў 17.1.1945, пахаваны ў Германіі.

ХУТАР КРЫКАЛЫ

КАСЦЕНЬ Анатоль Аляксандравіч, радавы, стралок, памёр 3.2.1945 у 74-м асобным медсанбаце на тэрыторыі Польшчы.

КОЗІЧ Павел Аляксандравіч, н. у 1920, радавы, стралок 297-га сп, памёр ад ран 15.1.1945 ва Усходняй Пруссіі.

ЛАСТОЎСКІ Антон, сяржант, памёр ад ран у шпіталі ў красавіку 1945 у г. Замасць, Польшча.

ЧУБАТ Міхail Іванавіч, н. у 1919 у в. Рабунь Рабушскага сельсавета Вілейскага р-на, радавы, пралаў без вестак у жніўні 1944.

ШАБАН Уладзіслаў, н. у 1904, служыў у 37-м пп 7-й пд Войска польскага, загінуў 26.4.1945.

ХУТАР ЛЕСУНЫ

КАЗАК Вікенцій Паўлавіч, н. у 1909 у в. Куніцкія Казлоўшчынскага сельсавета, радавы, стралок, пралаў без вестак у лютым 1945.

ВЁСКА МІХАЛІНА

БРЭСКІ Міхail Іванавіч, н. у 1915, радавы, стралок 813-га сп 239-й сд, загінуў 21.3.1945 у Германіі.

ВЁСКА НАВАСЁЛКІ

МАЛЕЦ Аркадзь Браніслававіч, н. у 1923, радавы, наводчык станковага кулямёта 852-га Ковенскага сп 277-й сд, загінуў 4.3.1945 ва Усходняй Пруссіі.

МАЛЕЦ Юзаф Тамашавіч, служыў у Войску польскім, пралаў без вестак 25.4.1945.

ВЁСКА НОВЫЯ ЯСНЕВІЧЫ

МУХОЎСКІ Усцін Ігнатавіч, служыў у 37-м пп 7-й пд Войска польскага, загінуў 24.4.1945.

ВЁСКА ПЕРАСЛЕГА

ДАЛЖОНACK Тытус Рыгоравіч, радавы, служыў у 1-й польскай дывізіі імя Т.Касцюшкі, загінуў 16.4.1945 пры фарсіраванні р. Одэр.

КАЛЕСНІК Антон Браніслававіч, н. у 1912, радавы, служыў у Войску польскім, загінуў 30.4.1945 у Берліне.

МАШНІЧ Іван Антонавіч, н. у 1925, радавы, пралаў без вестак у 1945.

Ахвяры вайны

ВЁСКА ПЯТРОВІЧЫ

МАРЦІНОВІЧ Анатоль Аляксандравіч, н. у 1920, радавы, стралок, загінуў у лютым 1945 у Германіі.

МАРЦІНОВІЧ Павел Іннатавіч, н. у 1906, радавы, загінуў у студзені 1945 у Польшчы.

ПАНКОЎ Нікіфар Фацеевіч, н. у 1913 у Смаленскай вобл., радавы, стралок 290-га сп 186-й сд 8-й арміі, загінуў 9.10.1944, пахаваны ў Польшчы.

ПУСЬКО Мікалай Юльянавіч, н. у 1926, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ПУСЬКО Уладзімір Юльянавіч, н. у 1911, радавы асобыага знішчальнага процітанкавага дывізіёна 156-й сд, памёр 16.8.1945 у Літве.

ВЁСКА СВІДНА

ГЕРМАНОВІЧ Віталь Іосіфавіч, н. у 1920, радавы, стралок, загінуў у 1943.

КУРЫЛОВІЧ Уладзімір Сямёновіч, н. у 1909, радавы, прapaў без вестак у верасні 1945.

СКВАРЦЭВІЧ Браніслаў Іннатавіч, н. у 1915, радавы, стралок, загінуў пры фарсіраванні р. Одэр у 1945.

ШАМОВІЧ Антон Віктаравіч, н. у 1909, радавы, стралок, загінуў 1.5.1945 у Польшчы.

ШАМОВІЧ Фердынанд Віктаравіч, н. у 1919, радавы, стралок, памёр у палоне ў каstryчніку 1941.

ШКОРНІК Пётр Тыгусавіч, н. у 1926, радавы, стралок, загінуў у лютым 1945 у Польшчы.

ШКОРНІК Феліцыян Тадэвушавіч, служыў у Войску Польскім, памёр 2.7.1945, пахаваны ў Варшаве.

ШКОРНІК Эдуард Марцінавіч, н. у 1922, радавы, стралок 729-га сп, памёр ад ран 21.9.1944, пахаваны ў Латвіі.

ВЁСКА СЕРГІ

МАТОШКА Альбін Пятровіч, радавы, стралок, загінуў 8.4.1945 ва Усходній Прусіі.

МАТОШКА Баліслаў Пятровіч, загінуў 28.4.1945 каля г. Баутцэн у Германіі.

МАЦЮШОННАК Адам Станіслававіч, н. у 1912, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

ВЁСКА СЯРГЕЕВІЧЫ

АЛЯХНОВІЧ Вячаслаў Іосіфавіч, н. у 1924, радавы, стралок 530-га сп 156-й сд, загінуў 2.11.1944 у Латвіі.

БАБРОВІЧ Вікенцій Адамавіч, н. у 1919, прapaў без вестак у маі 1945.

БАБРОЎСКІ Віктар Пятровіч, н. у 1926, радавы, снайпер 932-га сп 252-й сд, загінуў 5.12.1944, пахаваны ў Венгрыі.

КАЗЛОВІЧ Гілярый Юльянавіч, н. у 1909, радавы, прapaў без вестак у лютым 1945.

ПАСКАНАЎ Фацей Аляксееўіч, н. у 1905 у в. Гарадня Смаленскай вобл., гв. радавы, загінуў 16.10.1944 у Літве.

РАБІНАЎ Антон Трафімавіч, н. у 1893 у в. Бор Смаленскай вобл., радавы, прapaў без вестак у верасні 1943.

ШЫЛЬКО Пётр Вікенцьевіч, н. у 1920, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

Прыналежнасьць да вёскі не ўстаноўлена:

КІМБАР Станіслаў Баліслававіч, н. у 1904, памёр у лютым 1945 у ваеннім штабі № 28 Войска польскага.

ПАЯРКАЎ Сяргей Рыгоравіч, загінуў у красавіку 1942.

ЧАРКЕС Пётр Міхайлівіч, радавы, загінуў у 1944 у Польшчы.

ЯРКОВІЧ Станіслаў Дыянозавіч, служыў у 2-м пп 1-й польскай дывізіі імя Т. Касцюшкі.

КАЗЛОЎШЧИНСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА АСІНАГАРАДОК

АПЯЦЁНАК Зянон Іванавіч, н. у 1904, прapaў без вестак у маі 1945.

ЖДАНОВІЧ Аляксандар Іванавіч, н. у 1904, радавы, загінуў у 1944 у Польшчы.

ШАЛАШОННАК Віктар Паўлавіч, н. у 1922, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ВЁСКА ВЕРАЦЕІ

АНДРЭЙЧЫК Іван Іванавіч, н. у 1919, радавы, стралок 1236-га сп 372-й сд, загінуў 26.1.1945 ва Усходній Прусіі.

УРУБЛЕЎСКІ Пётр Віктаравіч, н. у 1921, радавы, стралок 1236-га сп 372-й сд, загінуў 27.1.1945 ва Усходній Прусіі.

УРУБЛЕЎСКІ Яўстапій Аўгустынавіч, н. у 1922, радавы, загінуў 1.5.1945 у Германіі.

ШАЛАШОННАК Віталь Паўлавіч, н. у 1922, радавы 378-га сп, памёр ад ран 28.2.1945, пахаваны ў г. Шпраттау у Германіі.

ВЁСКА ВЯРЦІНСКІЯ

ВЯРЦІНСКІ Аляксандар Станіслававіч, н. у 1920, радавы, мінамётчык 245-га гв. сп, загінуў 29.1.1945 ва Усходній Прусіі.

ВЯРЦІНСКІ Зянон Валяр'янавіч, н. у 1918, прapaў без вестак у каstryчніку 1944.

ВЯРЦІНСКІ Фларыян Валяр'янавіч, н. у 1917, загінуў.

ПАВАЛКОВІЧ Уладзімір Уладзіміравіч, н. у 1918, загінуў у 1939 каля г. Чанстахова.

ВЁСКА ГРЫНВАЛЬДЫ

ЗУБКО Канстанцін Арцем'евіч, н. у 1905, радавы, прapaў без вестак у лютым 1945.

ЗУБКО Уладзімір Арцёмавіч, н. у 1911, радавы

Воіны-землякі, які загінулі ці прапалі без вестак

274-га гв. сп 90-й гв. сд, пам'єр ад ран 15.9.1944, пахаваны ў г. Бауска, Латвія.

ВЁСКА ГУБІНА

МЯДЗВЕЦКІ Станіслаў Іпалітавіч, н. у 1922, радавы, прапаў без вестак у 1945.

ЮХНОВІЧ Віктар Усцінавіч, мал. сяржант 732-га сп, прапаў без вестак 18.9.1944 у Латвії.



С.І.Альсевіч.



У.Л.Альсевіч.



I.I.Болт.

ВЁСКА ЗАБОР'Е

УРУБЛЕЎСКІ Антон Аўгусцінавіч, радавы, стралок 74-га сп, загінуў 26.1.1945 ва Усходняй Пруссі.

УРУБЛЕЎСКІ Фёдар, н. у 1922, радавы, прапаў без вестак у красавіку 1945.

ВЁСКА ЗАКАНОЎШЧЫНА

ЛАПКО Дзмітрый Піліпавіч, н. у 1920, гв. сяржант, стралок, прапаў без вестак у студзені 1945.

ВЁСКА ЗАМОШША

ІВАНОЎСКІ Іван, радавы, прапаў без вестак у сакавіку 1945.

КАРНЕЙ Аляксандр Іванавіч, н. у 1918, радавы, прапаў без вестак у верасні 1944.

РАЦІЛОЎСКІ Яўген Міхайлавіч, н. у 1912 у Глыбоцкім р-не, прапаў без вестак у ліпені 1944.

СБРАДЗІГА Феафіл Вікенцьевіч, н. у 1926, радавы, прапаў без вестак у чэрвені 1945.

ВЁСКА КАВАЛІ

БОЛТ Аляксандр Мікалаевіч, радавы, загінуў у студзені 1945 ва Усходняй Пруссі.

БОЛТ Іосіф Анатольевіч, н. у 1926, радавы, пам'єр ад ран у лютым 1945, пахаваны ў г. Кібартай, Літва.

ЮХНЕВІЧ Браніслаў Андрэевіч, н. у 1914, радавы, сапёр, прапаў без вестак у верасні 1944.

ВЁСКА КОЗЗЯ ГАРА

КАЗАК Імінальд Пятровіч, н. у 1925, радавы, стралок 806-га сп, загінуў 15.9.1944 у Латвії.

ВЁСКА КАЗЛОЎШЧЫНА

МАЛЕЦ Леанід Пятровіч, н. у 1920, радавы, стралок, прапаў без вестак у 1944.

САКОВІЧ Серафім Іосіфавіч, радавы, стралок, загінуў 31.12.1944 у Латвії.

ТАЎПЕКА Іван Якаўлевіч, н. у 1910, радавы, загінуў у 1944 у Польшчы.

ВЁСКА КУНІЦКІЯ

БУРАК Уладзімір Вікенцьевіч, н. у 1910, радавы, загінуў у 1945 у Германії.

БУРАК Яўстафій Ігнацьевіч, н. у 1924, гв. радавы 138-га гв. сп, загінуў у каstryчніку 1944 ва Усходняй Пруссі.

ВОЎК Іван Адамавіч, н. у 1919, радавы, прапаў без вестак у 1941.

КАДУШКЕВІЧ Адольф Віктаравіч, н. у 1919, радавы, прапаў без вестак у 1941.

КАЗАК Антаніна Валяр'янаўна, н. у 1918, радавая, загінула ў 1945 у Германіі.

КІРЭЙ Пётр Аляксандравіч, н. у 1919, радавы, прапаў без вестак у каstryчніку 1944.

КІШКО Фелікс Казіміравіч, н. у 1915, радавы, загінуў у Прыбалтыцы.

КУРАЧОНACK Вікенцій Мацвеевіч, н. у 1912, радавы, загінуў у 1945 ва Усходняй Пруссі.

ВЁСКА ЛАСІЦА

АЛЕКСАНДРОВІЧ Мустаф Азюм, н. у 1906, радавы, стралок 82-га сп 33-й сд, загінуў 1.2.1945, пахаваны ў Польшчы.

АЛЬСЕВІЧ Станіслаў Іванавіч, н. у 1920, загінуў у палоне ў 1943.

АЛЬСЕВІЧ Уладзімір Лявонавіч, н. у 1904, гв. радавы 22-га сп, прапаў без вестак у красавіку 1945.

АНАНІЧ Васіль Міхайлавіч, н. у 1904 у в. Жданы, радавы, прапаў без вестак у снежні 1944.

БОЛТ Валерый Вікенцьевіч, н. у 1904, радавы 437-га сп, загінуў у каstryчніку 1944.

БОЛТ Іван Іванавіч, н. у 1924, радавы 1181-га сп, загінуў у лістападзе 1944.

Ахвяры вайны



У.К.Палітыка.



Ф.А.Палітыка.



А.Ю.Сабачэўскі.



І.Ю.Сабачэўскі.



Б.В.Якімовіч.



Дз.В.Якімовіч.



Ю.А.Якімовіч.



П.М.Воўк.

БОЛТ Фёдар Канстанцінавіч, н. у 1911, загінуў у 1944.

ДЗЮШКО Дзяніс Ягоравіч, н. у 1917, радавы, прapaў без вестак у лістападзе 1944.

КУКОЎСКІ Вікенцій Сцяпанавіч, н. у 1907, гв. радавы 171-га тв. сп, загінуў у красавіку 1945 ва Усходніяй Пруссіі.

КУКОЎСКІ Канстанцін Іосіфавіч, н. у 1922, прapaў без вестак у лютым 1945.

ПАЛІТЫКА Дэмітрый Канстанцінавіч, н. у 1924, загінуў у 1944.

ПАЛІТЫКА Уладзімір Канстанцінавіч, н. у 1919, радавы, загінуў у 1944 у Латвіі.

ПАЛІТЫКА Фёдар Аляксандравіч, н. у 1912, радавы, памёр ад ран у верасні 1944 у шпіталі.

САБАЧЭЎСКІ Антон Юльянавіч, н. у 1911, загінуў у 1945 у Польшчы.

САБАЧЭЎСКІ Іван Юльянавіч, н. у 1918, загінуў у 1941 пад Смаленскам.

СЕДУНОЎ Леанід Ягоравіч, н. у 1925 у в. Грышына Расонскага р-на, радавы, прapaў без вестак у снежні 1941.

ТАТЫРЖА Вікенцій Усцінавіч, н. у 1922, гв. радавы 274-га гв. сп, 90-й гв. сд, памёр ад ран у жніўні 1944.

ФІЛІПОВІЧ Антон Вацлававіч, загінуў у красавіку 1945 у Германіі.

ЦЫРУК Валянцін Антонавіч, н. у 1913, радавы 971-га сп, памёр ад ран у лістападзе 1944, пахаваны ў Латвії.

ЦЫРУК Вікенцій Францавіч, н. у 1904, гв. радавы, загінуў у верасні 1942 у Латвії.

ШУРЫНАЎ Іван Пятровіч, н. у 1926, радавы, стралок 1233-га сп 371-й Віцебскай сд, памёр ад ран 8.4.1945, пахаваны ў п. Рускае Зеленаградскага р-на Калінінградской вобл.

ЯКІМОВІЧ Барыс Вікенцьевіч, н. у 1917, радавы 622-га сп, загінуў у жніўні 1945.

ЯКІМОВІЧ Дэмітрый Вікенцьевіч, н. у 1922, радавы, загінуў у 1944 у Латвії.

ЯКІМОВІЧ Уладзімір Уладзіміравіч, н. у 1915, радавы, загінуў у 1944 у Латвії.

ЯКІМОВІЧ Юльян Адольфавіч, н. у 1906 у г. Вілейка Мінскай вобл., радавы, загінуў у студзені 1945 у Латвії.

ВЁСКА ЛАСЬКІЯ

КУКОЎСКІ Антон Віктаравіч, н. у 1926, служыў у Войску польскім, загінуў у красавіку 1945 у Германіі.

КУКОЎСКІ Мікалай Міхайлавіч, н. у 1925, радавы, памёр ад ран у студзені 1945.

КУКОЎСКІ Уладзімір Антонавіч, н. у 1904, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

Воіны-землякі, якія загінулі ці праці без вестак

ШАРЫПА Васіль Усцінавіч, н. у 1905, радавы, загінуў ва Усходній Прусіі.

ШАРЫПА Пётр Дамінікавіч, н. у 1921, сяржант, загінуў у красавіку 1945, пахаваны ў Германіі.

ЯКІМОВІЧ Восіп Астаф'евіч, н. у 1899, пралаў без вестак у лістападзе 1943.

ВЁСКА ЛАШУКІ

ЗАБЭЛА Казімір Казіміравіч, н. у Глыбоцкім р-не, радавы, загінуў у студзені 1945.

ЯКІМОВІЧ Антон Віктаравіч, радавы, пралаў без вестак у верасні 1944.

ВЁСКА ЛУЦК-КАЗЛОЎСКІ

ВАСІЛЕЎСКІ Казімір Антонавіч, н. у 1923, пралаў без вестак у кастрычніку 1944.

ВОЎК Віктар Усцінавіч, н. у 1918, пралаў без вестак у верасні 1944.

ВОЎК Пётр Мацвеевіч, н. у 1904, радавы, загінуў 23.4.1945.

ГРЫЦКЕВІЧ Іван Рыгоравіч, н. у 1901 у Шаркаўшчынскім р-не, радавы, загінуў у 1945 у Латвіі.

КАНЧЭЎСКІ Анісім Мартынавіч, н. у 1909, гв. радавы, загінуў у кастрычніку 1944.

КІРЭЙ Аляксандр Віктаравіч, н. у 1924, сяржант, памёр ад ран у снежні 1944, пахаваны ў Латвії.

САКОВІЧ Восіп Восіпавіч, н. у 1922, мал. сяржант 1156-га сп, загінуў у студзені 1945 ва Усходній Прусіі, пахаваны ў в. Давілай Клайпедскага р-на.

САМКОВІЧ Леанід Юльянавіч, н. у 1918, радавы, загінуў у 1942 пад Сталінградам.

ШУТАЎ Мікалай Сяргеевіч, н. у 1920 у Расонскім р-не, радавы, пралаў без вестак у снежні 1945.

ЯКІМОВІЧ Канстанцін Канстанцінавіч, н. у 1906, радавы, загінуў у 1944 у Польшчы.

ВЁСКА НАВІКІ

САМКОВІЧ Афанасій Антонавіч, радавы 487-га сп, загінуў у маі 1945, пахаваны ў Германіі.

ВЁСКА ПАРЫЖ

ВАРОНЬКА Ілья Пятровіч, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак у верасні 1944.

КРАСНАДУБСКІ Ніканор Віктаравіч, радавы, пралаў без вестак у маі 1945.

ЯКІМОВІЧ Віктар Сцяпанавіч, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ВЁСКА ПІСКУНЫ

БОЛТ Віктар Паўлавіч, н. у 1923, радавы, загінуў у 1941 у Прыбалтыцы.

БОЛТ Павел Паўлавіч, н. у 1925, яфрэйтар, загінуў у лютым 1945 ва Усходній Прусіі.

ГЛУШНЕЎСКІ Мікалай Дэмітрыевіч, радавы, загінуў у студзені 1945 у Польшчы.

ТАТЫРЖА Пётр Констанцінавіч, радавы 1192-га сп 357-й сд, загінуў у верасні 1944 у Латвіі.

ВЁСКА ПРУСЫ

БЕРВЯЧОНACK Іосіф Ігнацьевіч, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945 пад Кёнігсбергам.

ВЁСКА РУДАЕ

ВАСІЛЕЎСКІ Антон Ішалітавіч, н. у 1907, радавы 1236-га сп 372-й сд, загінуў у студзені 1945, пахаваны ў Германіі.

ВАСІЛЕЎСКІ Пётр Ішалітавіч, н. у 1905, радавы, загінуў у Польшчы.

ГАЛІМСКІ Іосіф Вікенцьевіч, н. у 1920, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

КАСПЕР Валерый Рыгоравіч, н. у 1898, радавы, пралаў без вестак у 1944.

ШАБАН Уладзімір Станіслававіч, н. у 1903, радавы, загінуў у 1944 у Польшчы.

ВЁСКА ШЧОТКІ

АЛЬСЕВІЧ Анатоль Віктаравіч, радавы, памёр ад ран у кастрычніку 1944 у Польшчы.

АЛЬСЕВІЧ Серафім Мікалаевіч, н. у 1912, радавы, памёр у студзені 1945 ад хваробы.

ЗУБОВІЧ Яўстафій Пятровіч, н. у 1898, радавы, загінуў пад Сталінградам.

ЛАБУЦЬ Васіль Усцінавіч, н. у 1911, радавы, памёр ад ран у сакавіку 1945 ва Усходній Прусіі, пахаваны ў п. Корнева Баграціёнаўскага р-на Калінінградскай вобл.

ЛАБУЦЬ Уладзімір Сцяпанавіч, н. у 1914, радавы, пралаў без вестак.

СУШКО Фёдар Усцінавіч, служыў у Войску польскім, памёр у студзені 1945, пахаваны ў г. Краснік у Польшчы.

ШАБАН Іван Станіслававіч, н. у 1910, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ЯНКОЎСКІ Антон Іванавіч, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак.

ВЁСКА ЯКІМАЎЦЫ

ВАСЬКОВІЧ Мікалай Ілыч, н. у 1908, радавы, памёр ад ран у лютым 1945 ва Усходній Прусіі.

КРАСКО Пётр Юльянавіч, н. у 1907, радавы, загінуў у сакавіку 1945 у Польшчы.

КРАСКО Фёдар Юльянавіч, н. у 1923, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

МАЦЮШОНACK Віталь Данілавіч, н. у 1923, радавы, пралаў без вестак у маі 1945.

ЯКІМОВІЧ Пётр Паўлавіч, н. у 1901, радавы 1240-га сп, загінуў у студзені 1945 ва Усходній Прусіі.

ВЁСКА ЯЛОВІКІ

КАДУШКЕВІЧ Уладзімір Вікенцьевіч, н. у 1920, загінуў у Польшчы.



Е.І.Кажэкін.

ЯЛОВІК Альфер Людвікаўіч, н. у 1918, загінуў у 1939.

Прыналежнасць да вёскі не ўстаноўлена:

БАСТ Уладзімір Іванавіч, н. у 1908, радавы, стралок 437-га сп 154-й сд, загінуў 11.11.1944, пахаваны ў Латвії.

ПЯЧКОЎСКІ Іван Баніфацаўіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у кастрычніку 1944.

КАМАЙСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА БАГДЗЮНЫ

КАЖЭКІН Еўдакім Іванавіч, н. у 1911 у Сасноўскім р-не Арлоўскай вобл., радавы, памёр у маі 1944 у нямецкім палоне.

ВЁСКА БАРАДЗІНО

БЛАШКЕВІЧ Бернард Сямёновіч.

ВЁСКА БЯДУНКІ

ЖАЛУБОЎСКІ Адольф Усцінавіч, н. у 1914, радавы, загінуў у красавіку 1945.

ВЁСКА ВАРКАЦІШКІ

ПЯТРАНІС Восіп Адольфавіч, н. у 1910, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

ВЁСКА ВАСТОЧНЫЯ

ДАШКЕВІЧ Аналінарый Іванавіч, радавы, загінуў у чэрвені 1941.

ВЁСКА ВІЗАЎШЧЫНА

ПУПКЕВІЧ Альфонс Саламеевіч, н. у 1926, радавы, загінуў у сакавіку 1945 у Германіі.

ВЁСКА ГВОЗДАВІЧЫ

ГУШЧА Іван Эдвардавіч, н. у 1926, радавы, загінуў у 1945 у Польшчы.

ЛОЎКІС Вацлаў Міхайлавіч, н. у 1923, радавы, загінуў у 1944.

ЛОЎКІС Мікалай Віктаравіч, н. у 1920, радавы, прapaў без вестак.

ЛОЎКІС Уладзімір Зігмундавіч, н. у 1923 ва Уладзімірскай вобл., прapaў без вестак у лютым 1945.

РУДЗІК Канстанцін Казіміравіч, н. у 1907, радавы, загінуў у 1945 у Аўстрыі.

ЮРКАЙЦЬ Баляслаў Віктаравіч, н. у 1926, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

ВЁСКА ГУМЕННІКІ

ПАЗДЗЮТКА Іосіф Дзянісавіч, н. у 1926, радавы, загінуў у сакавіку 1945.

РУСЕЦКІ Канстанцін Канстанцінавіч, н. у 1923, радавы, загінуў у лютым 1945.

ЧАРНЯЎСКІ Браніслаў Іванавіч, н. у 1919, радавы, загінуў у сакавіку 1945.

ВЁСКА ДАНЕЎЦЫ

КІБІЦКІ Казімір Іосіфавіч, н. у 1911, радавы, прapaў без вестак у 1944.

ВЁСКА ДАШКІ

ГАЛЯК Альбін Іосіфавіч, н. у 1925, загінуў у 1944 у Польшчы.

ПЛЬ Ілья Паўлавіч, н. у 1913, аўтаматчык 44-й тб, загінуў у Германіі.

ДАРСЦІКІ Адольф Францавіч, радавы, прapaў без вестак.

ДАРСЦІКІ Станіслаў Францавіч, радавы, прapaў без вестак.

КОБЗІК Валерый Міхайлавіч, радавы, прapaў без вестак.

САБАЧЭЎСКІ Баляслаў Ігнацьевіч, радавы, прapaў без вестак.

САБАЧЭЎСКІ Вікенцій Ігнацьевіч, радавы, прapaў без вестак.

ВЁСКА ДВАРЧАНЫ

БЕЙНЕР Часлаў Андрэевіч, н. у 1927, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

ПРОНЬКА Пётр Платонавіч, сяржант 42-га тп, загінуў 8.9.1944.

ВЁСКА ДРАБЫШЫ

ДРОБЫШ Іосіф Вікенцьевіч, н. у 1922, радавы, загінуў у маі 1945.

ВЁСКА ЁДАЎЦЫ

МЯДЗВЕЦКІ Браніслаў Іосіфавіч, н. у 1921, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

ПУПКЕВІЧ Казімір Казіміравіч, н. у 1910, прapaў без вестак.

ЮРЭВІЧ Антон Антонавіч, н. у 1915, радавы, прapaў без вестак.

ВЁСКА ЖЫГУНЫ

РУСАК Станіслаў Баліслававіч, радавы, прапаў без вестак.

ВЁСКА ЗАГАЧЧА

КОБЗІК Анатоль Адамавіч, н. у 1919, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1944.

КЛЫКАЎ Фядот Максімавіч, н. у 1898 у Велікалуцкай вобл., радавы, прапаў без вестак у 1941.

ВЁСКА ЗАПОЛЛЕ

СЕМЯНАС Апалінарый Аляксандравіч, н. у 1913, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ВЁСКА КАМАІ

БАЛЬШАКОЎ Калістрат Міхайлавіч, н. у 1909, радавы, прапаў без вестак у сакавіку 1945.

БРАЗОЎСКІ Эдвард Іосіфавіч, н. у 1920, радавы, прапаў без вестак.

БҮЙКО Карл Карлавіч, н. у 1921, радавы, прапаў без вестак.

ЖАКАЎКА Канстанцін Мечыслававіч, н. у 1913, радавы, прапаў без вестак у чэрвені 1943.

КУРЦІН Уладзіслаў Мацвеевіч, н. у 1918, радавы, загінуў каля г. Беласток.

ЛЯВІЦКІ Міхаіл Міхайлавіч, н. у 1905, радавы, прапаў без вестак у маі 1945.

ПАПЯЛЫШКА Эдвард Ісідаравіч, н. у 1918, радавы, прапаў без вестак.

РУСАК Ігнацій Антонавіч, н. у 1924, сяржант, камандзір аддзялення, прапаў без вестак у красавіку 1945.

РУТКОЎСКІ Уладзіслаў Людвікавіч, радавы, загінуў у 1945 у Польшчы.

СКРЫЦКІ Антон Іванавіч, н. у 1924, загінуў у 1944 у Польшчы.

СКРЫЦКІ Станіслаў Восілавіч, радавы, прапаў без вестак у красавіку 1945.

СУБАЧ Станіслаў Іванавіч, н. у 1921, радавы, памёр у нямецкім палоне.

ВЁСКА КАНЯБІЧЫ

ГАСЦІЛА Уладзімір Ігнацьевіч, н. у 1916, радавы, загінуў у лютым 1945.

КЛІПА Франц Антонавіч, радавы, загінуў у 1941.

ВЁСКА КРАСКІ

ПАПОК Аляксандар Іванавіч, радавы, прапаў без вестак.

ВЁСКА КРУКОВА

ДУБОВІК Альфонс Восілавіч, н. у 1921, радавы, прапаў без вестак у красавіку 1945.

ВЁСКА ЛАПНЦЫ

ГРЫНКЕВІЧ Дзяніс Адамавіч, н. у 1912, радавы, прапаў без вестак у кастрычніку 1944.

ЛІСОЎСКІ Арнольд Казіміравіч, н. у 1919, радавы, прапаў без вестак.

ЛІСОЎСКІ Уладзіслаў Казіміравіч, н. у 1914, радавы, прапаў без вестак у маі 1945.

ЛІСОЎСКІ Эдуард Казіміравіч, н. у 1918, радавы, прапаў без вестак у верасні 1944.

ВЁСКА ЛАПУНЫ

ЛАПУН Казімір Мацвеевіч, н. у 1903, радавы 81-га гв. сп 25-й гв. сд, загінуў у сакавіку 1945.

ТАМАНІЭВІЧ Канстанцін Мечыслававіч, н. у 1922, радавы, загінуў у 1945 у Польшчы.

ШЧАНОВІЧ Іосіф, радавы, прапаў без вестак.

ВЁСКА ЛАЎЦЫ

ЛАВЕЦ Канстанцін Антонавіч, радавы, прапаў без вестак.

ХУТАР ЛУЖКІ

ДЗЕВЯТНІКАЎ Акім Афанасьевіч, н. у 1920, радавы, памёр ад ран у студзені 1945.

ЛЫСЁНАК Пётр Ігнацьевіч, н. у 1907, радавы, прапаў без вестак у лютым 1945.

СУХОВІК Антон Антонавіч, н. у 1920, радавы, прапаў без вестак у снежні 1944.

ВЁСКА ЛУШКАРОЎШЧЫНА

ДЗЕВЯТНІКАЎ Кірыл Іванавіч, н. у 1922, радавы, прапаў без вестак у красавіку 1945.

ВЁСКА ЛЯВОНІВІЧЫ

КАЗМЯН Антон Клеафасавіч, прапаў без вестак у лютым 1945.

ВЁСКА ЛЯЛЕЙКІ

БЯЗРУЧКА (імя і імя па бацьку невядомы), н. у 1906, радавы, памёр у нямецкім палоне ў лістападзе 1941.

ВЁСКА ЛЯВОНКІ

ДЗІСЬКО Баліслаў Аляксандравіч, н. у 1918, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1944.

ДЗІСЬКО Іосіф Валяр'яновіч, н. у 1918, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА ЛЯШЧОЎШЧЫНА

ЯНЦЭВІЧ Вацлаў Зянонавіч, радавы польскай дывізіі імя Дамброўскага, загінуў у сакавіку 1945 у Германіі.

ВЁСКА МІРКЛІШКІ

ГРОДЗЬ Генрых Сільвестравіч, н. у 1917, радавы, прапаў без вестак у лістападзе 1944.

Ахвяры вайны

ЛЯВОНАЎ Іван Іванавіч, н. у 1905, радавы, загінушу ў 1944, пахаваны ў г. Маладзечна.

ВЁСКА МУЛЯРЫ

ЧАПСКІ Іосіф Паўлавіч, н. у 1917, радавы, месца і час гібелі невядомы.

ВЁСКА МУНЦАВІЧЫ

УРБАЛЕВІЧ Андрэй Францавіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

ВЁСКА НАВАСЁЛКІ

РАЎДАНІК Часлаў Мікалаевіч, н. у 1925, радавы, прapaў без вестак у сакавіку 1945.

ВЁСКА ОЦКАВІЧЫ

ЛОЎКІС Валянцін Яраслававіч, н. у 1917, радавы, загінушу ў 1944 у Польшчы.

ВЁСКА ПАДЛЯВОНАВІЧЫ

КРУПЕНІН Яўстрат Ерамеевіч, н. у 1909 у в. Дзеўгуны, радавы, прapaў без вестак у лютым 1945.

ВЁСКА ПАПОЎЦЫ

ГАРБІНСКІ Іосіф Ігнацьевіч, н. у 1926, радавы, загінушу ў 1945.

ШУШКО Балыслаў Антонавіч, н. у 1913, радавы, прapaў без вестак у 1941.

ВЁСКА РАМЕЙКІ

РАМЕЙКА Вікенцій Уладзіслававіч, н. у 1922, радавы, прapaў без вестак у лютым 1945.

ХУТАР РАНГЯЛІШКІ

РАЎДАНІК Часлаў Мікалаевіч, н. у 1925, радавы, прapaў без вестак у сакавіку 1945.

РАЎДАНІК Эдмунд Ігнацьевіч, н. у 1919 у в. Лодасі, радавы, прapaў без вестак у лютым 1945.

ВЁСКА РОСКАШІ

ЛЯВІЦКІ Сігізмунд Вікенцьевіч, н. у 1907, радавы, загінуў у 1941 пад г. Гродна.

ВЁСКА РУДЗІ

ТУРЛА Іван Казіміравіч, н. у 1902, радавы, загінушу ў сакавіку 1945 у Польшчы.

ВЁСКА САРАНЧАНЫ

БЕПЕРШЧ Іван Гаспаравіч, н. у 1912, радавы, прapaў без вестак.

ГЕНЮШ Іосіф Аляксандравіч, н. у 1915, радавы, загінушу ў сакавіку 1944 пры вызваленні Польшчы.

ЖВЯРЭЛА Станіслаў Францавіч, н. у 1918, радавы, прapaў без вестак.

КАВАЛЁЎ Васіль Цярэнцьевіч, н. у 1918, радавы, прapaў без вестак.

ВЁСКА СВІРАНЫ

АНТАНОВІЧ Вітольд Сцяпанавіч, н. у 1919, загінушу ў 1945.

ЖЫБУТКА Мечыслаў Казіміравіч, н. у 1906, радавы, загінушу ў 1941.

КРАСОЎСКІ Юрый Альбінавіч, н. у 1920, радавы, загінушу ў 1945.

ПРАКОП Віктар Юр'евіч, н. у 1916, радавы, загінушу ў 1945 на р. Одэр.

ПРАКОП Іосіф Ігнацьевіч, н. у 1916, радавы, загінушу ў 1941.

ВЁСКА СВЯЦІШКІ

СІВІЦКІ Сільвестр Феліксавіч, н. у 1919, прapaў без вестак у 1944.

ВЁСКА СКАРПАЎЦЫ

БАЛОБАН Мечыслаў Ягоравіч, н. у 1924, радавы, загінушу ў 1945 у Германіі.

ПЛЮК Уладзімір Ігнацьевіч, н. у 1910, радавы, загінушу ў 1945 у Германіі.

РАМЕЙКА Антон Валяр'янавіч, радавы, прapaў без вестак.

РАМЕЙКА Вікенцій Уладзіміравіч, радавы, прapaў без вестак.

РАМЕЙКА Мечыслаў Ігнацьевіч, радавы, прapaў без вестак.

РАМЕЙКА Мікалай Мікалаевіч, н. у 1918, радавы, загінушу ў верасні 1944.

РАМЕЙКА Уладзімір Ігнацьевіч, н. у 1913, радавы, прapaў без вестак у маі 1945.

ВЁСКА СТАРЧУНЫ

ВАРФАЛАМЕЎ Міхайл Варфаламеевіч, н. у 1906, радавы, загінушу ў красавіку 1942.

ДЗЕПІС Юльян Антонавіч, н. у 1905, радавы, прapaў без вестак у 1942.

ЛАПІН Вацлаў Казіміравіч, н. у 1917, радавы, памёр у нямецкім палоне ў снежні 1941.

ВЁСКА ЧЫЧЭЛІ

БУЦЬКО Пётр Ігнацьевіч, н. у 1905, радавы, загінушу ў Польшчы.

ВЁСКА ШКІРАЛІ

ГРЫГЕЛЬ Страфан Бернардавіч, н. у 1923, радавы, памёр у 1945 у шпіталі.

ВЁСКА ЯНКІШКІ

КАРЭЕЎ Віталь Іванавіч, н. у 1912, радавы, прapaў без вестак у студзені 1945.

Прыналежнасць да вёскі
не ўстаноўлена:

БУЙКО Іван Францавіч, н. у 1926 у Камайскім сельсавецце, радавы, загінушу ў маі ў Берліне.

Воіны-землякі, якія загінулі ці прапалі без вестак

ВАСІЛЕЎСКІ Вацлаў Лявонавіч, н. у 1907, пражываў на тэрыторыі Камайскага сельсавета, радавы, загінуў у маі 1945 у Берліне.

ДЗЯШУК Павел Андрэевіч, н. у 1923, пражываў на тэрыторыі Камайскага сельсавета, радавы, прapaў без вестак.

НАГАНОВІЧ Адольф Іванавіч, пражываў на тэрыторыі Камайскага сельсавета, радавы, прapaў без вестак.

РУСАК Ігнацій Антонавіч, н. у 1925, пражываў на тэрыторыі Камайскага сельсавета, радавы, загінуў у красавіку 1945.

ЮРГЕЛЕВІЧ Міхail Іванавіч, н. у 1913, пражываў па тэрыторыі Камайскага сельсавета, загінуў.

КУРАПОЛЬСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА АНДРОНЫ

БАРОЎКА Дзянісій Вацлававіч, н. у 1914, радавы, загінуў у чэрвені 1941.

БАРОЎКА Леанід Пятровіч, н. у 1912, радавы, загінуў у чэрвені 1941.

БАРОЎКА Пётр Міхайлівіч, н. у 1925, загінуў 28.12.1944, пахаваны ў Венгрыві.

БУЧЭЛЬ Франц Іванавіч, н. у 1916 у в. Кавалі Пастаўскага р-на, радавы, прapaў без вестак у лютым 1945.

ПАВІНІЧ Дэмітрый Цімафеевіч, н. у 1909, радавы, стралок 7-й гв. паветрана-дэсантнай дывізіі, загінуў 7.12.1944, пахаваны ў Венгрыві.

ЦІХАНОВІЧ Аркадзь Аляксандравіч, н. у 1915, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА АНТОНАВА

ЛАТЫШ Пётр Сямёновіч, н. у 1904, радавы, памёр ад ран 15.9.1944.

МІХАЙЛАЎ Пётр Васільевіч, н. у 1915, радавы, загінуў у 1944.

ХУТАР БАРАНІШКІ

ВАСІЛЕЎСКІ Вацлаў Лявонавіч, н. у 1910, сяржант, загінуў 3.3.1945 ва Усходній Пруссіі.

ВЁСКА БАРАЎКІ

БАРОЎКА Аляксандр Аляксандравіч, н. у 1905, радавы, прapaў без вестак у верасні 1944.

БАРОЎКА Віталь Канстанцінавіч, н. у 1924, радавы, загінуў.

БАРОЎКА Віталь Якаўлевіч, н. у 1910, радавы 1052-га сп, загінуў 9.2.1945 у Германіі.

БАРОЎКА Мікалай Сцяпанавіч, н. у 1924, радавы, загінуў.

БАРОЎКА Станіслаў Адамавіч, н. у 1923, радавы, стралок, п/п 02968 «Д», прapaў без вестак у студзені 1945.

БАРОЎКА Сцяпан Адамавіч, н. у 1898, радавы, стралок 1238-га сп 372-й сд, загінуў 24.1.1945 ва Усходній Пруссіі.

БАРОЎКА Уладзімір Ягоравіч, н. у 1909, радавы, прapaў без вестак 17.2.1945.

БОРЫС Іван Іванавіч, н. у 1925, радавы 964-га сп 139-й сд, загінуў 18.3.1945.

ДЗЯМІДАЎ Міхail Міхайлівіч, н. у 1917, радавы, загінуў у палоне 20.2.1942.

ДУШЫНСКІ Фелікс Канстанцінавіч, н. у 1904, радавы, прapaў без вестак у верасні 1944.

МАЛЯЎКА Аркадзь Аляксандравіч, н. у 1910, радавы, загінуў 15.1.1945 у Польшчы.

МАЛЯЎКА Васіль Сцяпанавіч, н. у 1909, радавы, загінуў.

МАЛЯЎКА Зіновій Мікалаевіч, радавы, загінуў.

НІКІПЯРОВІЧ Фёдар Уладзіміравіч, н. у 1918, радавы, загінуў.

ПРОНЬКА Міхail Міхайлівіч, н. у 1911, радавы 517-га сп 166-й сд, прapaў без вестак 23.1.1945.

СІДАРОВІЧ Іван Мікітавіч, н. у 1909, радавы 1052-га сп 301-й сд, загінуў 3.2.1945, пахаваны ў Чэхаславакіі.

ХАРКО Фёдар Іпалітавіч, н. у 1899, радавы, памёр ад ран 26.4.1945, пахаваны ў Германіі.

ЧАРЭНКА Уладзімір Міхайлівіч, радавы 423-га сп 106-й сд, загінуў 25.1.1945, пахаваны ў Латвіі.

ЯРМОЛА Браніслаў Мікалаевіч, н. у 1925, радавы, памёр ад ран 7.3.1945, пахаваны ў Польшчы.

ВЁСКА БІРВІТА

ДЗІКОВІЧ Леанід Нісаноравіч, н. у 1912, радавы, загінуў.

ДЗІКОВІЧ Ніканор Антонавіч, н. у 1920, радавы, загінуў.

ВЁСКА ВАЛОДЗЬКІ

АНДРЭЙЧЫК Канстанцін Пятровіч, н. у 1908 у в. Слабада, радавы, прapaў без вестак у снежні 1944.

ТАТАРЧУК Адольф Нарцызавіч, н. у 1927, радавы, загінуў 25.5.1945, пахаваны ў Германіі.

ВЁСКА ВАЛОЖЫНА

ДУНЕЦ Альфонс Вітальевіч, радавы, прapaў без вестак у сакавіку 1945.

СЕБЕЛЕЎ Іларыён Ціханавіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у снежні 1944.

СЕБЕЛЕЎ Мікалай Ціханавіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у снежні 1944.

ШЫРЭЙ Аляксандр Станіслававіч, н. у 1919, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА ДЗЕТКАВА

ГАЛУБОЎСКІ Мікалай Валяр'янавіч, н. у 1915, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

ГАЛУБОЎСКІ Мифодзій Мікалаевіч, н. у 1915, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

ГІЛЬ Аляксандр Канстанцінавіч, н. у 1919, радавы, загінуў.

Ахвяры вайны

ГЛЛЬ Анісій Канстанцінавіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

ГЛЛЬ Мікалай Валяр'янавіч, н. у 1923, радавы, памёр ад ран 27.4.1945, пахаваны ў Германіі.

ЛЯШЧЫНСКІ Аляксандар Ільіч, н. у 1909, радавы, пралаў без вестак у кастрычніку 1944.

МАКРУШ Дэмітрый Міхайлавіч, н. у 1910, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

МАКРУШ Міхайл Максімавіч, н. у 1920, радавы, загінуў.

МАКРУШ Уладзімір Міхайлавіч, н. у 1919, мал. сяржант, пралаў без вестак у лютым 1945.

ВЁСКА ДРАЗДЫ

ЦІХАНОВІЧ Міхайл Васільевіч, н. у 1914, радавы, стралок 1075-га сп 316-й сд, памёр ад ран 3.1.1945, пахаваны ў Румыніі.

ХУТАР КАВАЛЁВА

БУЧЭЛЬ Восін Іванавіч, н. у 1913, радавы, пралаў без вестак у сакавіку 1945.

ВЁСКА КАДУКІ

КАСАЧ Сяргей Сяргеевіч, н. у 1905, радавы, загінуў 19.2.1945 ва Усходній Прусіі.

СОБАЛЬ Антон Аляксандравіч, н. у 1912, загінуў.

СОЎКА Аляксандар Аляксандравіч, н. у 1915, радавы, пралаў без вестак у лютым 1945.

СОЎКА Якаў Дэмітрыевіч, н. у 1900, радавы, загінуў.

ЦІХАНОВІЧ Юльян Рыгоравіч, н. у 1908, радавы 33-й гв. сд, загінуў 27.4.1945, пахаваны ў Германіі.

ХУТАР КАРОЦЬКАВА

АНТУХ Іван Восілавіч, н. у 1908, радавы 1999-га сп., загінуў 27.2.1945, пахаваны ў Польшчы.

ВЁСКА КОЗКІ

БАЛОШКА Сяргей Антонавіч, н. у 1910, радавы, пралаў без вестак у 1944.

ЖЫГАЛКА Аляксандар Аляксандравіч, н. у 1919, радавы, загінуў 10.4.1945 у Германіі.

ВЁСКА КУНДРЫ

КУНДРА Цімафей Іванавіч, н. у 1916, радавы, загінуў 14.4.1945 ва Усходній Прусіі.

СОБАЛЬ Аляксандар Антонавіч, н. у 1900, радавы, загінуў 14.4.1945 ва Усходній Прусіі.

ВЁСКА КУРАПОЛЛЕ

БАРОЎКА Мікалай Васільевіч, н. у 1911, радавы, загінуў.

БАРОЎКА Мікалай Канстанцінавіч, н. у 1911, радавы, загінуў.

КУНДРА Анатоль Міхайлавіч, н. у 1913, радавы, пралаў без вестак у кастрычніку 1944.

КУНДРА Рыгор Піліпавіч, н. у 1913, радавы, загінуў.

КУРДЗЁНАК Усевалад Васільевіч, н. у 1922, радавы, загінуў.

МАЦЕША Віктар Вікторавіч, н. у 1924, радавы, стралок 55-й гв. сд, загінуў 15.1.1945 ва Усходній Прусіі.

МІШУТА Цярэнцій Нікіфаравіч, н. у 1924, радавы, загінуў.

МУКЕЛЬ Канстанцін Юльянавіч, н. у 1910, радавы, пралаў без вестак у верасні 1944.

ПРОНЬКА Іосіф Іосіфавіч, н. у 1919, радавы, загінуў.

РАМАНОВІЧ Дэмітрый Іосіфавіч, н. у 1906, радавы, памёр у палоне 12.12.1941.

РАМАНОВІЧ Мікалай Іосіфавіч, н. у 1909, радавы, памёр у палоне 7.1.1942.

СІДАРОВІЧ Аляксандар Іванавіч, н. у 1925, радавы, загінуў.

СІДАРОВІЧ Віталь Яўгенавіч, н. у 1924, радавы, загінуў.

СІДАРОВІЧ Іван Міхайлавіч, н. у 1906, загінуў.

СІДАРОВІЧ Міхайл Іванавіч, н. у 1922, радавы, загінуў.

СІДАРОВІЧ Міхайл Сцяпанавіч, н. у 1920, гв. радавы 168-га гв. сп, загінуў 30.10.1944.

СІДАРОВІЧ Уладзімір Яўгенавіч, н. у 1924, радавы, загінуў.

СІДАРОВІЧ Яўген Міхайлавіч, н. у 1912, радавы, загінуў.

ХАТКЕВІЧ Анатоль Сямёновіч, н. у 1907, радавы 269-га сп, загінуў 30.3.1945 у Польшчы.

ХАТКЕВІЧ Антон Лявоньевіч, н. у 1900, радавы, пралаў без вестак у маі 1945.

ХАТКЕВІЧ Віктар Уладзіміравіч, радавы, памёр ад ран 25.2.1945.

ХАТКЕВІЧ Мікалай Іосіфавіч, н. у 1911, радавы 526-га сп, загінуў 1.5.1945 у Германіі.

ХАТКЕВІЧ Пётр Сямёновіч, н. у 1912, радавы 528-га сп, загінуў 1.5.1945 у Германіі.

ХАТКЕВІЧ Радзівон Канстанцінавіч, н. у 1921, радавы 201-га сп, загінуў 25.12.1944 у Венгрыі.

ХАТКЕВІЧ Сяргей Іванавіч, н. у 1925, радавы 168-га гв. сп, загінуў 30.10.1944 у Польшчы.

ХАТКЕВІЧ Уладзімір Вікторавіч, н. у 1924, радавы 1008-га сп, памёр ад ран 25.2.1945, пахаваны ў Польшчы.

ЧАРКЕС Пётр Максімавіч, н. у 1914, радавы 1192-га сп 357-й сд, загінуў 10.10.1944.

ВЁСКА ЛАПОСІ

БАРОЎКА Віктар Паўлавіч, н. у 1925, пралаў без вестак у лютым 1945.

Воіны-землякі, якія загінулі ці прапалі без вестак

ДЗІКОВІЧ Ананій Раманавіч, н. у 1902, прапаў без вестак.

ДЗІКОВІЧ Мініен Ананьевіч, н. у 1923, радавы 732-га сп, прапаў без вестак 18.9.1944.

КУРЫЛОВІЧ Трафім Піліпавіч, н. у 1927, радавы, загінуў.

КУРЫЛОВІЧ Яўген Піліпавіч, н. у 1923, радавы, загінуў.

МАЛЯЎКА Дэмітрый Васільевіч, н. у 1925, радавы, загінуў.

ПАВІНІЧ Мілецій Ніканоравіч, н. у 1921, сяржант 156-га сп, прапаў без вестак 4.4.1945.

ПАШКЕВІЧ Аркадзь Паўлавіч, н. у 1922, радавы, загінуў.

ПУШКАР Ігнацій Сцяпанавіч, загінуў.

ВЁСКА МАСКАЛІШКІ

ГУДАНЕЦ Аляксандр Лявоньевіч, н. у 1918, радавы Войска польскага, памёр ад хваробы 26.3.1945, пахаваны ў Польшчы.

ВЁСКА ПАШКАВА

ЛЫСЁНАК Уладзімір Франшавіч, н. у 1911, радавы 268-га сп 90-й гв. сд, загінуў у каstryчніку 1944.

ВЁСКА ПУШКАРЫ

СІМАНОВІЧ Іван Міхайлавіч, н. у 1905, радавы, загінуў.

ВЁСКА РАБЕКІ

ДЗІКОВІЧ Яўстафій Венядзіктавіч, н. у 1919, радавы 55-га сп 176-й сд, загінуў 31.7.1944.

ВЁСКА РУСАКІ

МАЦКЕВІЧ Альбін Феліксавіч, н. у 1909, радавы, загінуў у нямецкім палоне.

МАЦКЕВІЧ Антон Аўгусцінавіч, н. у 1914, радавы, загінуў у нямецкім палоне.

ЯКІМОВІЧ Іналіт Мікалаевіч, н. у 1902, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1941.

ВЁСКА РЫБЧАНЫ

ТАРАСКЕВІЧ Апалінарый Усцінавіч, н. у 1899, радавы, загінуў у нямецкім палоне ў лістападзе 1941.

ВЁСКА ТУРЛЫ

ТУРЛА Франц Казіміравіч, н. у 1900, радавы, загінуў.

ВЁСКА ЦЕЛЯКІ

ЛЫГА Франц Пятровіч, н. у 1912, радавы, загінуў 22.4.1945 у Германіі.

ЦЯЛЯК Йосіф Валяр'янавіч, н. у 1904, радавы, загінуў у палоне.

ЦЯЛЯК Мікалай Мікалаевіч, н. у 1908, радавы 525-га сп, памёр ад ран у Германіі.

ЦЯЛЯК Фадзей Архіпавіч, н. у 1910, радавы, загінуў.

ЦЯЛЯК Ягор Іванавіч, н. у 1904, радавы, загінуў.

ВЁСКА ЦЁПЛЫЯ

АНДРЭЙЧЫК Пётр Аляксандравіч, н. у 1908, радавы, загінуў 13.10.1941 у канцлагеры.

АНДРЭЙЧЫК Уладзімір Пятровіч, н. у 1899, радавы, загінуў 14.3.1945.

АСЯНЕНКА Інакенцій Мікалаевіч, н. у 1917, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1944.

ЖМУРКЕВІЧ Мікалай Іванавіч, н. у 1910, радавы, памёр ад ран 11.8.1945.

РАЙЧОНАК Юльян Аляксандравіч, н. у 1918, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА ЧАРТЫ

АНТУХ Леанід Сцяпанавіч, н. у 1916, радавы 268-га сп, прапаў без вестак 15.8.1944.

НІКІПЯРОВІЧ Васіль Уладзіміравіч, н. у 1915, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1944.

НІКІПЯРОВІЧ Сяргей Дэмітрыевіч, н. у 1903, радавы, загінуў 18.4.1945, пахаваны ў Польшчы.

НІКІПЯРОВІЧ Сяргей Сяргеевіч, н. у 1922, радавы, загінуў.

САРОКА Еўдакім Іванавіч, н. у 1924, радавы, прапаў без вестак у маі 1945.

ШАЛЕЙ Уладзімір Канстанцінавіч, н. у 1918, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА ЧАШУНЫ

ЗАРЭЦКІ Даніла Мікалаевіч, н. у 1919, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1944.

МАЦУК Пётр Іванавіч, н. у 1916, радавы, прапаў без вестак у студзені 1943.

МУРЗЕНАК Гаўрыл Ігнацьевіч, н. у 1906, радавы, загінуў.

Прыналежнасьць да вёскі
не ўстаноўлена:

БЕЛЫ Сямён Васільевіч, радавы, прапаў без вестак у лютым 1945.

КУХАЛЬСКІ Дэмітрый Мікалаевіч, н. у 1922 на х. Нанос, расстрэляны немцамі.

СЕМЯНАС Валянцін Іванавіч, н. у 1916 у в. Койры, радавы, загінуў.

ЛУКАШОЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА АЖАРАВА

КРЫВЕНЬКІ Аляксандр Ануфрыевіч, н. у 1918, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА АЖАРЦЫ

ГАРОМЗА Данат Ануфрыевіч, н. у 1908, радавы, прапаў без вестак у маі 1945.

Ахвяры вайны

СМОЛКА Пётр Антонавіч, н. у 1922, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ШЛЯГА Мікалай Юльянавіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА БІЮЦІ

ШЫРОКІ Мікалай Віктаравіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак.

ВЁСКА ВЕШТАРТЫ

ТАНАНА Восіп Пятровіч, н. у 1914, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА ГРУЗДАВА

АЛЬФЕР Васіль Іванавіч, н. у 1904, радавы, стралок, пралаў без вестак у верасні 1944.

ГАПОНІК Мацве́й Іосіфавіч, н. у 1927, мал. сяржант, загінуў пры вызваленні Румыніі.

ДАШЧЫНСКІ Восіп Вікенцьевіч, н. у 1911, радавы, пралаў без вестак у студзені 1945.

ЖОГЛА Яўген Канстанцінавіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

КУХАРОНАК Пётр Пятровіч, н. у 1911, радавы 238-га сп 186-й сд, загінуў 24.10.1944, пахаваны ў Польшчы.

РАМБАЛЬСКІ Давыд Юльянавіч, н. у 1911, радавы 238-га сп 186-й сд 8-й гв. арміі, пралаў без вестак 5.10.1944.

УЛАНОВІЧ Пётр Ягоравіч, н. у 1919, радавы 1193-га сп 360-й сд, загінуў 20.8.1942, пахаваны ў Смаленскай вобл.

ШЫМАНЕНСКІ Эдвард Васільевіч, н. у 1913, сяржант, камандзір аддзялення 1-й арміі Войска польскага, памёр ад ран 15.3.1943, пахаваны ў Германіі.

ВЁСКА ДАШЧЫНКІ

КУРДО Мечыслаў Аляксандравіч, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

ПАЗНЯК Іосіф Вікенцьевіч, н. у 1912, мал. сяржант, загінуў у 1945.

ВЁСКА ЖАЛЯЗОЎШЧЫНА

БЕРВЯЧОНACK Альбін Адамавіч, н. у 1923 у в. Прусы, радавы, памёр ад хваробы 26.12.1944, пахаваны ў г. Анега Архангельскай вобл.

ВЁСКА ЗАБАЛАЦЦЕ

ЛІТВІНЁНАК Браніслаў Ігнацьевіч, н. у 1915, радавы, пралаў без вестак.

ЛІТВІНЁНАК Браніслаў Іосіфавіч, н. у 1904, радавы, пралаў без вестак у снежні 1944.

ЛІТВІНЁНАК Вацлаў Іосіфавіч, н. у 1910, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

ЛІТВІНЁНАК Віктар Іванавіч, н. у 1924, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ЛІТВІНЁНАК Ігнацій Ксаверавіч, н. у 1915, радавы, пралаў без вестак.

ЛІТВІНЁНАК Фелікс Іосіфавіч, н. у 1924, радавы, загінуў у 1945 у Польшчы.

ЛУКІЧ Павел, аказваў дапамогу партызанам, загінуў у Лынтупах

НАВУМОВІЧ Уладзімір Аляксандравіч, н. у 1910, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА КАВАЛІ

ЧАРНЯЎСКІ Мікалай Міхайлавіч, н. у 1916, радавы, загінуў у Германіі ў 1945.

ВЁСКА ЛОЎКІШКІ

ГРОДЗЬ Сямён Пятровіч, н. у 1908, радавы, пралаў без вестак.

ВЁСКА ЛУКАШОВА

КОЗІЧ Мікалай Аляксандравіч, н. у 1920 у в. Жасценева Мінскай вобл., загінуў 18.1.1944, пахаваны ў Новасакольніцкім р-не Пскоўскай вобл.

ТАНАНА Іосіф Андрэевіч, н. у 1920, радавы 393-та сп, памёр ад ран 28.1.1945, пахаваны ў г. Свержэню.

ТАНАНА Міхаіл Андрэевіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА МУРАЎШЧЫНА

ПРАКОФ'ЕЎ Фёдар, радавы, загінуў на Украіне.

ВЁСКА ПАЦКАВІЧЫ

ЛІПУНОЎ Сямён Рыгоравіч, н. у 1925 у Суземскім р-не Бранскай вобл., радавы, загінуў 28.10.1943 у Веткаўскім р-не Гомельскай вобл.

ШЫРОКІ Мікалай Віктаравіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА ПЛАКСЫ

УСОВІЧ Аляксандэр Раманавіч, н. у 1904, радавы 635-га сп 143-й сд, загінуў 14.10.1944, пахаваны ў Польшчы.

ВЁСКА ПОЖАРЦЫ

АНІСЬКО Альбін Аляксандравіч, н. у 1914, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

КРЫВЕНЬКІ Міхаіл Міхайлавіч, н. у 1912, радавы, загінуў у студзені 1945.

РАМБАЛЬСКІ Іван Іосіфавіч, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак у студзені 1945.

РАМБАЛЬСКІ Іосіф Іосіфавіч, н. у 1914, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

ТАЛАЙКА Іосіф Іванавіч, н. у 1908, радавы, разведчык, загінуў 27.2.1945, пахаваны ў Германіі.

ВЁСКА РАЛАЎЦЫ

РОЎДА Віктар, радавы, пралаў без вестак.

ВЁСКА РЫЛЬКІ

ГАЛЯК Дзмітрый Дзмітрыевіч, н. у 1907, радавы, пропаў без вестак.

ТАНАНА ЮЛЬЯН Іосіфавіч, н. у 1915, радавы, загінуў у ліпені 1944.

ВЁСКА САКАЛЫ

ШАКОЛА Антон Юльянавіч, н. у 1908, яфрэйтар, загінуў у 1944.

ШАКОЛА Антон Юльянавіч, н. у 1910, радавы, загінуў у Германіі.

ВЁСКА СІМАНЫ

ЛАПЦІК Аляксандар Вікенцьевіч, н. у 1912, радавы, загінуў 30.4.1945.

ПАДГАЙСКІ Ігнацій Аляксандравіч, н. у 1920, сяржант, загінуў у 1945.

СІМАНЁНАК Эдмунд Васільевіч, н. у 1913, ст. сяржант, загінуў у 1945 у Германіі.

ВЁСКА ЦЕШЫЛАВА

АНДРОН Аляксандар Яўстаф'евіч, н. у 1913 у в. Тэклінополь, радавы, загінуў у красавіку 1945 у Германіі.

АНТУХ Уладзімір Яўстаф'евіч, н. у 1923, загінуў у красавіку 1945 на р. Одэр.

ВЁСКА ЯКУБОЎЦЫ

ЧЫРВАНЕЦ Мікалай Іванавіч, н. у 1922, радавы, пропаў без вестак.

Прыналежнасьць да вёскі
не ўстаноўлена:

ВАЛАСЕВІЧ Ілья Тарасавіч, радавы, пропаў без вестак 21.12.1941.

ДУНЕЦ Пётр Лявонцевіч, н. у 1909, радавы, загінуў 22.6.1941, пахаваны ў в. Галынка Гродзенскай вобл.

СТАХОЎСКІ Віталь Віктаравіч, у арміі з 1940, загінуў у жніўні 1941, пахаваны ў Карэлі.

ЛЫНТУПСКІ ПАСЯЛКОВЫ САВЕТ

МІЛЬТА Міхайл Антонавіч, н. у 1926 у в. Агароднікі, радавы, загінуў у 1944, пахаваны ў Польшчы.

РУДЗІНСКІ Іван Іванавіч, н. у 1913 у г. Швенчэнеляй, радавы, загінуў у 1945, пахаваны ў Польшчы.

ВЁСКА БЯЛЯНІШКІ

МІНЧАНКОЎ Іосіф Кірылавіч, н. у 1907, радавы, загінуў у 1944 у Польшчы.

ВЁСКА ВАЙШКУНЫ

АХРАНОВІЧ Канстанцін Віктаравіч, н. у 1921, пропаў без вестак у 1945.



А.Я.Андрон.

ВАЙЦЯХОВІЧ Іван Іванавіч, н. у 1921, радавы, пропаў без вестак у 1943.

ГРДЗЕЙ Часлаў Кліменцевіч, н. у 1921, радавы, пропаў без вестак у 1945.

ГРЫКЕНЬ Восіп Антонавіч, н. у 1924, радавы, пропаў без вестак у 1945.

ГРЫКЕНЬ Дамінік Восіпавіч, н. у 1926, радавы, пропаў без вестак у 1945.

ЖАҮНЯРУК Баляслаў Аляксандравіч, н. у 1923, радавы, загінуў у 1945.

МАГІЛЬНІЦКІ Яраслаў Міхайлівіч, н. у 1914, яфрэйтар, загінуў 2.4.1945 пад Берлінам.

ЯНУШ Станіслаў Валяр'янавіч, н. у 1926, радавы, пропаў без вестак у 1945.

ЯНУШ Франц Феліксавіч, н. у 1907, радавы, пропаў без вестак у 1945.

ВЁСКА ВІНЦАНТОВА

ХІЧАНОВІЧ Іосіф Яўхімавіч, н. у 1912, сяржант, загінуў у 1945 пад Берлінам.

ЯНУШЭЎСКІ Казімір Альфонсавіч, н. у 1906, радавы, пропаў без вестак у 1941.

ВЁСКА ВЫСОКІЯ

ТРУСАЎ Якаў Данілавіч, н. у 1909, радавы, пропаў без вестак у лютым 1945.

ВЁСКА ГІРУЦІ

КЛІП Іпаліт Антонавіч, н. у 1921, радавы, загінуў у 1945 пад Берлінам.

СПІРЫДОН Іван Міхайлівіч, н. у 1920 у в. Яснагурка Панявежскага р-на, радавы, пропаў без вестак у ліпені 1944.

СПІРЫДОН Іпаліт Іосіфавіч, н. у 1903, радавы, загінуў у 1945.

СПІРЫДОН Іпаліт Казіміравіч, н. у 1903, радавы, загінуў у красавіку 1945.

ВЁСКА ДАМУЦІ

КОЗЕЛ Восіп Альбінавіч, н. у 1920, радавы, загінуў у 1945, пахаваны ў Польшчы.

Ахвяры вайны

КОЗЕЛ Франц Андрэевіч, н. у 1903, радавы, пралаў без вестак у 1944.

МАСЦЯНЦА Станіслаў Іосіфавіч, н. у 1915, радавы, загінуў у Польшчы.

ХМЫЛКО Франц Марцінавіч, н. у 1904, радавы, пралаў без вестак.

ШЫМКОВІЧ Іосіф Іванавіч, н. у 1909, радавы, пралаў без вестак у маі 1945.

ВЁСКА КАЗНАДЗЕЮШКІ

БАЛСАН Станіслаў Францавіч, н. у 1906, радавы, загінуў у 1941 у г. Гродна.

ГАРБУЛЬ Раман Адамавіч, н. у 1909, радавы, загінуў у 1944, пахаваны ў Польшчы.

ГАРБУЛЬ Сігізмунд Баляслававіч, н. у 1904, радавы, загінуў у 1941 у г. Гродна.

ЖЫЛІНСКІ Юльян Люцыяновіч, н. у 1913, радавы, загінуў у 1941.

КРЫНІЦКІ Іосіф Антонавіч, н. у 1915, радавы, пралаў без вестак у 1941.

ВЁСКА КУЦШКІ

РЫМАШ Казімір Фабіяновіч, н. у 1924, радавы, загінуў 23.4.1945.

УСЦІНОВІЧ Уладзімір Лыч, н. у 1925, радавы, загінуў 28.9.1945, пахаваны ў Польшчы.

ГАРАДСКІ ПАСЁЛАК ЛЫНТУПЫ

БЛАЖЭВІЧ Уладзіслаў Вацлавіч, сяржант, пралаў без вестак у 1944.

БОНДАР Іосіф Францавіч, н. у 1898, радавы, пралаў без вестак у 1944.

ВУЙЦІК Антон Валянцінавіч, н. у 1913, сяржант, загінуў у палоне ў Германіі ў чэрвені 1942.

ГАСПЕРСКІ Іван Вікенцьевіч, н. у 1924, радавы, пралаў без вестак у 1945.

ДАНСКІ Антон Рыгоравіч, н. у 1925, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ЗАЛАТАРОЎ Мікалай Герасімавіч, н. у 1907 у в. Чаркасы Чкалаўскага р-на Горкаўскай вобл., пралаў без вестак у лютым 1944.

КУЗНЯЦОЎ Уладзімір Аляксееўіч, н. у 1913 у Ленінградзе, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

СУБАЧ Станіслаў Феліксавіч, н. у 1914, радавы, загінуў у чэрвені 1941.

ШАНЕЛЬ Станіслаў Іосіфавіч, н. у 1921, радавы, загінуў у 1945, пахаваны ў Германіі.

ЮРКАЎЛЯНЕЦ Станіслаў Раманавіч, н. у 1923, радавы, загінуў 20.5.1945, пахаваны ў Германіі.

ЯГЕЛА Баляслаў Вітальевіч, н. у 1925, радавы, памёр ад ран у маі 1945.

ВЁСКА МАЗУРКА

САВІЧ Іосіф Станіслававіч, н. у 1928, радавы, загінуў у 1944.

ВЁСКА ПЕТРЫШКІ

ПРУЦЬ Вікенцій Альбінавіч, н. у 1905, радавы, загінуў у 1944, пахаваны ў Польшчы.

ВЁСКА ПЕШКАЎЦЫ

ЛІТВІНОВІЧ Іосіф Міхайлавіч, н. у 1920, радавы, пралаў без вестак у 1945.

ЛІТВІНОВІЧ Уладзіслаў Іванавіч, н. у 1916, радавы, пралаў без вестак у 1945.

МІКУЛА Браніслаў Іосіфавіч, н. у 1908, радавы, пралаў без вестак у 1945.

МІКУЛА Іван Рамуальдавіч, н. у 1908, радавы, пралаў без вестак у 1944.

МІКУЛА Уладзімір Іосіфавіч, н. у 1911, радавы, пралаў без вестак у 1945.

СТВОЛ Вацлаў Констанцінавіч, н. у 1924, радавы, загінуў у 1945 у г. Варшава.

ФЕДАРОВІЧ Андрэй Карлавіч, н. у 1911, радавы, загінуў у 1945, пахаваны ў г.п. Лынтупы.

ШЫРОКІ Мікалай Віктаравіч, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак у ліпені 1944.

ЯНУКОВІЧ Вацлаў Казіміравіч, н. у 1916, радавы, пралаў без вестак у 1944.

ЯНУКОВІЧ Зянон Казіміравіч, н. у 1925, загінуў у 1945 у г. Вілейка.

ЯНУКОВІЧ Восіп Казіміравіч, н. у 1923, радавы, пралаў без вестак у 1945.

ЯНУКОВІЧ Восіп Ягоравіч, н. у 1906, радавы, пралаў без вестак у 1944.

ВЁСКА САБОЛКІ

ВАРНЕЛА Браніслаў Усцінавіч, н. у 1911, радавы, загінуў у 1941, пахаваны ў г. Торунь, Польшча.

ВЁСКА СТУКАЎШЧЫЗНА

ЖУК Франц Констанцінавіч, н. у 1916, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ВЁСКА СУБАЧЫ

КАЗАКЕВІЧ Віктар Алірыйкавіч, н. у 1908, радавы, загінуў у 1942 пад г. Нарва.

ВЁСКА ТРАБУЦІШКІ

КОЎНЫК Андрэй Нікадзімавіч, н. у 1921, радавы, пралаў без вестак у 1945.

ВЁСКА ТРАШЧЭНІШКІ

САКАЛОЎСКІ Людвіг Станіслававіч, радавы, загінуў 25.4.1945.

ВЁСКА ЧОПАНІШКІ

ХМЫЛКО Часлаў Сігізмундавіч, н. у 1925, радавы, загінуў у 1944, пахаваны ў Польшчы.

ЯКУБОВІЧ Віктар Міхайлавіч, н. у 1923, радавы, памёр ад ран у 1946.

ВЁСКА ШУДАЎЦЫ

БОНДАР Антон Іванавіч, н. у 1906, радавы, загінуў 22.6.1941.

ВАШКІНЕЛЬ Міхайл Тамашавіч, н. у 1910, радавы, загінуў у 1945, пахаваны ў Польшчы.


ВЫСОЦКІ Аляксандар Іванавіч, н. у 1905, радавы, памёр у палоне ў Германіі 18.11.1941.

МАЖЭЙКА Віктар Іосіфавіч, н. у 1909, радавы, прapaў без вестак у 1945.


РЫМАШ Казімір Фабіянавіч, н. у 1924, радавы, загінуў у красавіку 1945.

ВЁСКА ЯКАВІШКІ

ІЛЬЯСЕВІЧ Адам Хасенавіч, н. у 1924, радавы, загінуў у 1942, пахаваны ў Мурманску.



I.YU. Каравацкі.



I.S. Пупкевіч.

МЯГУНСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА ГРОДЗІ

БЕПЕРШ Станіслаў Міхайлавіч, загінуў у кастрычніку 1944 у Польшчы.

МЯГУЦЬ Восіп Станіслававіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА ДЗЯЎГУНЫ

ТРАЦЦЯК Восіп Юльянавіч, н. у 1918, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА ЖАРСКІЯ

БУЦЮТА Тамаш Іпалітавіч, н. у 1925, радавы, загінуў у 1945 пад Берлінам.

ВЁСКА КАРАЛЕЎЦЫ

ШЧАНОВІЧ Восіп Сцяпанавіч, н. у 1901, радавы, прapaў без вестак у сакавіку 1945.

ШЧАНОВІЧ Іосіф Яфімавіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у 1945.

ВЁСКА ЛОДАСІ

АНДРУШКЕВІЧ Эдмунд Восіпавіч, н. у 1909 у Ленінградзе, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА МАЦКОВІЧЫ

ГРОДЗЬ Вільгельм Хрыстафоравіч, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ГРОДЗЬ Дамінік Хрыстафоравіч, н. у 1910, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ГРОДЗЬ Сымон Пятровіч, н. у 1908, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ВЁСКА МЯГУНЫ

КАРАВАЦКІ Іосіф Юльянавіч, н. у 1919, радавы, загінуў у 1943, пахаваны каля х. Сухая Гамасыня Харкаўскай вобл.

КРЫШТАПІЯН Уладзіслаў Антонавіч, н. у 1911, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ПУПКЕВІЧ Іван Сігізмундавіч, н. у 1918, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ТРАЦЦЯК Іван Эдвардавіч, н. у 1914, радавы, прapaў без вестак у кастрычніку 1944.

ВЁСКА РАМАШКАВІЧЫ

БЯЗРУЧКА Вікенцій Баляслававіч, н. у 1904 у Ленінградзе, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА СВЕРБЛЯЎШЧЫЗНА

КАНЯБА Іван Аўгусцінавіч, н. у 1914, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА ТРАПШАВІЧЫ

КУРТО Зігфрыд Максімавіч, н. у 1903, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ПАЛЕСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА АПДАМЫ

ПЛОТНІКАЎ Антон Радзівонавіч, н. у 1912, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ШАЛАКІЦКІ Васіль Яўціхевіч, н. у 1926, радавы, стралок 262-га сп 184-й сд, прapaў без вестак 30.9.1944.

ВЁСКА БЕРЖАЛАТЫ

ПЯНЕВІЧ Іосіф Іосіфавіч, н. у 1918, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1944.

ВЁСКА ВЕЙСІШКІ

МІЛЬЯНЕНКА Міхайл Раманавіч, н. у 1914 у в. Навінкі, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА ВЫГАРЫ

МАРКЕВІЧ Адам Адамавіч, н. у 1912, радавы, загінуў у чэрвені 1941.


ВЁСКА ГАЛАШЫШКІ

МІНЧАНКОЎ Фама Дзяменцьевіч, н. у 1906, радавы, загінуў у красавіку 1945.

ВЁСКА ГУДЭЛІШКІ

ВАРАБ'ЁЎ Цімафеў Андрэевіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у кастрычніку 1944.

Ахвяры вайны



М.М.Белавус.

ДЗЕВЯТНІКАЎ Павел Абрамавіч, н. у 1911, радавы, прапаў без вестак у маі 1944.

ПАНЦЯХОЎСКІ Вацлаў Руфінавіч, н. у 1921, радавы 18-га польскага пяхотнага палка, прапаў без вестак 14.3.1945 у г. Калабжэг.

ВЁСКА ГЭЙБАЎШЧЫНА

ЛАПЕЗА Альфонс Антонавіч, н. у 1922, радавы, загінуў у красавіку 1945, пахаваны ў Германіі.

ВЁСКА ЖВОЙРЫШКІ

БАРЫСАЎ Еўсцігней Цярэнцевіч, н. у 1914, радавы, прапаў без вестак у кастрычніку 1944.

САКАЛОЎ Анікей Самсонавіч, н. у 1909, радавы, прапаў без вестак у кастрычніку 1944.

ТАМЛІН Ермалай Маркавіч, н. у 1900, радавы, стралок 25-й гв. сд, загінуў 24.4.1945, пахаваны ў Аўстрыі.

ВЁСКА МАЛЫЯ ЖВОЙРЫШКІ

БАЛЬШАКОЎ Макар Кліменцевіч, н. у 1890, радавы, загінуў у маі 1944.

ЛЯВОНАЎ Міхаіл Цярэнцевіч, н. у 1916, радавы, прапаў без вестак у маі 1945.

ВЁСКА НАВАСЁЛКІ

ВАСІЛЬЕЎ Савелій Цімафеевіч, н. у 1918, радавы, прапаў без вестак у верасні 1944.

ВЁСКА ПАЛЕССЕ

ГРЭСЬКА Эдмунд Ксаверавіч, н. у 1919, радавы, прапаў без вестак у верасні 1944.

МАЧАН Уладзіслаў Аўгусцінавіч, н. у 1925, радавы, загінуў у красавіку 1945.

ТАМКО Франц Міхайлавіч, н. у 1908 у Ленінградзе, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ШАЛАКІЦКІ Васіль Еўсцігнеевіч, н. у 1923, радавы, прапаў без вестак у красавіку 1945.

ВЁСКА ПЯТРУЦІ

БЕЛАВУС Мікалай Марцінавіч, н. у 1923, радавы, загінуў у 1945 у Польшчы.

ВЁСКА СУХАРЫШКІ

ВАЛУЕВІЧ Іван Мацвеевіч, н. у 1916, радавы, прапаў без вестак у 1945.

ЛАПЦЕЎ Іван Радзівонавіч, н. у 1905, радавы, памёр у нямецкім палоне ў лістападзе 1941.

ВЁСКА ШЧЭРБІШКІ

РЫНЬКЕВІЧ Пётр Вікенцьевіч, н. у 1915, радавы, прапаў без вестак у красавіку 1945.

ШЫРКАЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА БАРАДЗІНО

БЛАШКЕВІЧ Бернард Сямёнаўч, месца і час гібелі невядомы.

ЛАПЦІК Аляксандр Вікенцьевіч, н. у 1912, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА ВЯРЭНЬКІ

БАЛАШ Рафал Іосіфавіч, н. у 1921, радавы, загінуў 15.2.1945, пахаваны ў Германіі.

ШАЎКЕЛА Станіслаў Ігнацьевіч, н. у 1927, радавы, прапаў без вестак.

ВЁСКА ДЗЮШКІ

АНТУХ Іван Сямёнаўч, н. у 1919, радавы 110-га сп, прапаў без вестак у кастрычніку 1944.

ДЗЕРАВЯНКА Іпаліт Мікалаевіч, н. у 1919, прапаў без вестак 9.7.1941.

ДЗЕРАВЯНКА Міхail Сцяпанавіч, н. у 1925, радавы, загінуў 25.12.1944 пад Будапештам.

ВЁСКА ДОЎЖА

АСЯНЕНКА Віктар Рыгоравіч, н. у 1911, прапаў без вестак у сакавіку 1945.

МАТУСЕВІЧ Андрэй Станіслававіч, н. у 1922, радавы, загінуў 29.1.1945, пахаваны ў Германіі.

ВЁСКА КАШЫЦЫ

АНТУХ Уладзімір Яўстаф'евіч, н. у 1923, радавы, аўтаматчык, прапаў без вестак у лістападзе 1944.

АСЯНЕНКА Дэмітрый Сяргеевіч, н. у 1924, радавы 84-й сд, загінуў 28.1.1945, пахаваны ў Венгрыі.

АСЯНЕНКА Фёдар Іванавіч, н. у 1925, радавы, загінуў, пахаваны пад Будапештам.

АТВАЛКА Дзянісій Іосіфавіч, н. у 1926, радавы 382-га сп 84-й Харкаўскай сд, загінуў 29.12.1944, пахаваны ў Венгрыі.

ВЕШТАРТ Мітрафан Ігнацьевіч, н. у 1923, радавы, загінуў 2.1.1945 пры пераправе цераз р. Одэр.

ГЛЛЬ Аляксандр Максімавіч, н. у 1914, радавы, прапаў без вестак у красавіку 1945.

ГЛЛЬ Пётр Васільевіч, н. у 1923, радавы 201-га сп 84-й Харкаўскай сд 4-й гв. армії, прапаў без вестак 22.1.1945.

Воіни-землякі, якія загінулі ці прапалі без вестак



Дз. С. Асяненка.



Ф. І. Асяненка.



Дз. І. Атвалка.



С. І. Клянцэвіч.



М.І. Вештарт (другі злева).



У. І. Сіманька.



П. П. Гіль.

КЛЯНЦЭВІЧ Станіслаў Іванавіч, н. у 1922, радавы 1208-га сп 362-й сд, загінуў 12.1.1945, пахаваны ў Германіі.

ВЁСКА ЛАЗОЎКА

ГРЫБОЎСКІ Анатоль Фёдаравіч, н. у 1907, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1944.

КОЙРА Людвіг Казіміравіч, н. у 1914, радавы, прапаў без вестак у красавіку 1945.

ВЁСКА ЛІПНІКІ

СІМАНЬКА Уладзімір Іосіфавіч, н. у 1920, радавы, прапаў без вестак у красавіку 1945.

СОБАЛЬ Іван Дарафеевіч, н. у 1923, радавы 262-га Нёманскаага сп 184-й сд, прапаў без вестак 30.9.1944.

СОБАЛЬ Міхаіл Антонавіч, н. у 1922, загінуў.

ШУРПІК Дзмітрый Сямёновіч, н. у 1925, радавы 384-га сп 157-й сд, загінуў 22.10.1944.

ВЁСКА МАКАРАЎЦЫ

ГУТАР Даніла Раманавіч, н. у 1913, радавы, загінуў 23.3.1945 ва Усходняй Прусії.

ГУТАР Марк Раманавіч, н. у 1911, радавы 635-га сп 143-й сд 129-га ск 47-й арміі, загінуў 4.2.1945, пахаваны ў Польшчы.

ГУТАР Мітрафан Раманавіч, н. у 1906, радавы 266-га сп 63-й сд, памёр ад ран у красавіку 1945 ва Усходняй Прусії.

ВЁСКА ПАДАЛЯНЫ

ПАДГАЙСКІ Антон Мартынавіч, н. у 1921, радавы, загінуў 16.4.1945, пахаваны ў Германіі.

ВЁСКА ПАРАСКІ

ЛІТВІНОВІЧ Пётр Сямёновіч, н. у 1919, радавы, стралок, прапаў без вестак у ліпені 1944.

ЧАЛЕЙ Антон Сільвестравіч, н. у 1914, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА РАМЕЛЬКІ

АНТУХ Аляксандр Антонавіч, н. у 1921, сяржант, загінуў 23.1.1945 ва Усходняй Прусії, пахаваны ў п. Знаменск Гвардзейскага р-на Калініградской вобл.

АНТУХ Іван Антонавіч, н. у 1918, радавы, стралок 287-й ашр 70-й арміі, загінуў 22.3.1945, пахаваны ў Польшчы.

ГЛЛЬ Пётр Пятровіч, н. у 1916, радавы, памёр у нямецкім палоне 11.3.1942.

ГЛЛЬ Фёдар Іванавіч, н. у 1912, радавы, прапаў без вестак 14.1.1945.

ШОРАЦ Віталій Андрэевіч, н. у 1925, радавы, прапаў без вестак у лютым 1945.

ВЁСКА САЛАЎІ

МАЦВЕЕЎ Ігнацій Кліменцьевіч, н. у 1926, радавы, стралок 262-га сп 184-й сд, загінуў 16.4.1944 у Літве.

Ахвяры вайны



Д.Р.Гутар (у другім радзе зверху трэці злева) і Марк Раманавіч Гутар (чацвёрты злева ў тым жа радзе) з в. Макараўцы.



К.Я.Рыбка (сядзіць з гармонікам).



М.А.Вашамірскі (першы справа).

Воіни-землякі, якія загінулі ці прапалі без вестак

ВЁСКА СІМАНЫ

ЛАПЦІК Аляксандр Вікенцьевіч, н. у 1912, радавы, памёр ад ран у верасні 1942.

ВЁСКА СІМАНЬКІ

ЛІПНІЦКІ Мікалай Мікалаевіч, н. у 1918, радавы, загінуў 30.4.1945.

ВЁСКА СТАВІШОВА

КАРАВАЦКІ Альбін Вікенцьевіч, н. у 1919, радавы, прapaу без вестак у каstryчніку 1944.

ВЁСКА ФАЛЕВІЧЫ

ГРЫБОЎСКІ Уладаіслаў Аляксандравіч, н. у 1921, радавы, прapaу без вестак у красавіку 1945.

ВЁСКА ФАЛЬКАВА

ГУТАР Уладзімір Барысавіч, н. у 1922, радавы, стралок 201-га сп 84-й Харкаўскай сд, загінуў 30.12.1944, пахаваны ў Венгрыі.

ВЁСКА ШЫРКІ

БОРЫС Анатоль Антонавіч, н. у 1907, радавы, стралок, загінуў 15.9.1944 на Украіне, пахаваны ў г. Корасцень Жытомірскай вобл.

РЫБКА Канстанцін Ягоравіч, н. у 1910, радавы, стралок 346-га сп 63-й сд, загінуў 25.1.1945 ва Усходній Прусіі.

ВЁСКА ЯСЕВА

ВАШАМІРСКІ Міхаіл Андрэевіч, н. у 1908, радавы, прapaу без вестак у ліпені 1944.

ПРАКОП Генрых Антонавіч, н. у 1920, радавы, прapaу без вестак у 1945.

ЮНЬКАЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА АГАРОДНІКІ

ВАРАНЕЦ Васіль Сцяпанавіч, н. у 1912, радавы, прapaу без вестак у студзені 1945.

ВАРАНЕЦ Канстанцін Аляксандравіч, н. у 1925, загінуў.

ВАРАНЕЦ Яўстафій Іванавіч, н. у 1903, радавы, стралок 51-га гв. сп 18-й сд, прapaу без вестак 14.3.1945 ва Усходній Прусіі.

ЖОЛНЕР Мікалай Савельевіч, н. у 1925, радавы, загінуў у каstryчніку 1944 у Польшчы.

МЛІТА Канстанцін Антонавіч, н. у 1925, радавы, прapaу без вестак у студзені 1945.

МЛІТА Міхаіл Антонавіч, н. у 1923, загінуў.

РАДЗЬКО Антон Пятровіч, н. у 1908, радавы, прapaу без вестак у студзені 1945.

РАДЗЬКО Мікалай Сцяпанавіч, н. у 1923, загінуў.

ВЁСКА БАКАВІЧЫ

КРЭСКІЯН Аляксей Максімавіч, н. у 1912, радавы, прapaу без вестак у верасні 1945.

НІКІПЯРОВІЧ Аляксандр Канстанцінавіч, н. у 1922, радавы, загінуў у 1944 у Латвії.

НІКІПЯРОВІЧ Аляксандр Уладзіміравіч, н. у 1922, радавы, загінуў у 1944.

НІКІПЯРОВІЧ Мікалай Уладзіміравіч, н. у 1925, радавы, загінуў у 1944.

ВЁСКА БАРАНАВІЧЫ

БУДЗЬКО Антон Аляксандравіч, н. у 1916, радавы, загінуў у 1941.

ЕРМАЛОВІЧ Аляксей Якаўлевіч, н. у 1915, радавы, прapaу без вестак.

ЕРМАЛОВІЧ Лявон Аляксандравіч, н. у 1926, радавы, загінуў у 1944.

РОЗЫНКА Іван Аляксандравіч, н. у 1914, радавы, загінуў у 1944 пад Будапештам.

ЧАТОВІЧ Фёдар Рыгоравіч, н. у 1918, радавы, прapaу без вестак у 1944.

ВЁСКА БОЦВІНЫ

ЖЫДКІ Іосіф Васільевіч, н. у 1912, радавы, прapaу без вестак у сакавіку 1945.

КУЦУХА Іосіф, радавы, загінуў у 1945.

ЛЯВОШКА Уладзімір Сцяпанавіч, н. у 1917, радавы, загінуў у 1945.

ЧАТОВІЧ Уладзімір Піліпавіч, н. у 1904, радавы, прapaу без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА БУДЗЕВА

БУДЗЬКО Іпаліт Антонавіч, н. у 1910, радавы, прapaу без вестак у красавіку 1945.

МІХАСЁНАК Мікалай Рыгоравіч, н. у 1926, радавы, загінуў у 1945 пад Берлінам.

ВЁСКА ВАСІЛІНЫ

ГРЫНЬКО Мікалай Іосіфавіч, н. у 1917, загінуў пад Курскам.

КУХАЛЬСКІ Сяргей Самуілавіч, н. у 1917, загінуў пад Курскам.

ЛАПАЦЬ Іван Міхайлавіч, н. у 1918, сяржант, загінуў у каstryчніку 1944, пахаваны ў Польшчы.

ЛАПАЦЬ Міхаіл Андрэевіч, н. у 1907, радавы, прapaу без вестак у маі 1945.

ЛАПАЦЬ Якаў Андрэевіч, н. у 1917, месца гібелі невядома.

ЛЫСЁНАК Іван Валяр'янавіч, н. у 1919, радавы, прapaу без вестак у каstryчніку 1944.

ЛЫСЁНАК Яўстафій Іванавіч, н. у 1912, месца гібелі невядома.

МАЦУК Валянцін Пятровіч, н. у 1921, радавы, прapaу без вестак у сакавіку 1945.

МАЖАЙКА Восіп Рыгоравіч, радавы 58-га сп, прapaу без вестак 26.9.1941.

ПАВІНГЧ Іван Сяргеевіч, н. у 1924, загінуў у 1943 пад Псковам.

ПАВІНІЧ Мікалай Сяргеевіч, н. у 1919, загінуў у 1941.


Ахвяры вайны



М.С.Павініч.



С.А.Павініч.



А.А.Чукін.



А.С.Мажэйка.

ПАВІНІЧ Мікалай Фёдаравіч, н. у 1921, радавы, загінуў.

ПАВІНІЧ Сяргей Антонавіч, н. у 1918, час і месца гібелі невядомы.

СІКОРА Уладзімір Ягоравіч, н. у 1922, загінуў у красавіку 1945 пад Берлінам.

ЧУКІН Арсеній Ариёмавіч, н. у 1923, радавы, памёр ад ран у жніўні 1945, пахаваны ў Польшчы.

ШУРПІК Восіп Сяргеевіч, п. у 1911, радавы, прapaў без вестак у каstryчніку 1944.

ВЁСКА ВЕСЯЛУХА

ДУБОВІК Казімір Люцыянавіч, н. у 1915, радавы Войска польскага, загінуў у красавіку 1945.

ЛАСТОЎСКІ Лявон Валяр'янавіч, н. у 1913, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ЛАШЧОТКА Аркадзь Сямёновіч, н. у 1918, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА ГАЎРЫЛАВІЧЫ

АЛЕКСІН Якуб Яфімавіч, п. у 1920, радавы, памёр ад ран 17.4.1945, пахаваны ў г. Кюстрын, Германія.

ВЕІГТАРТ Міхail Вікенцьевіч, н. у 1915, радавы, стралок, прapaў без вестак у 1942.

ЛАЎНІКОЎСКІ Браніслаў Вітальевіч, н. у 1909, радавы, прapaў без вестак у верасні 1945.

ТАНАНА Уладзімір Сцяпанавіч, н. у 1918, радавы, прapaў без вестак у жніўні 1941.

ФЯРКОВІЧ Гілярый Усцінавіч, н. у 1914, радавы, прapaў без вестак у лістападзе 1944.

ЦЯРКОЎСКІ Станіслаў Феліксавіч, н. у 1908, прapaў без вестак у 1945.

ВЁСКА ГІНЕВА

ДАШЧЫНСКІ Эдуард Валяр'янавіч, н. у 1910, радавы, загінуў у Чэхаславакіі ў 1945.

ВЁСКА ГРЫДЗЬКІ

ЖУК Мікалай Аляксандравіч, н. у 1921, радавы, загінуў 21.3.1945 у Венгрыі.

ЖУК Мікалай Вікенцьевіч, н. у 1921, радавы, загінуў у Прыбалтыцы.

КАЗЕНКА Сяргей Валяр'янавіч, н. у 1917 у Ленінградзе, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

КАРКОТКА Сяргей Васільевіч, н. у 1915, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

КЕЛБАСТЧ Неафіт Васільевіч, н. у 1913, радавы, сапёр, загінуў у г. Гданьск, Польшча.



Я.А.Лапаць, М.І.Грынько, І.М.Лапаць, С.С.Кухальскі з землякамі, в. Васіліны.

КЛЯПЕЦ Іван Пятровіч, н. у 1913, радавы, прapaў без вестак у каstryчніку 1944.

ВЁСКА ГРЭЙЦЕВА

ДУБОВІК Альфонс Іосіфавіч, н. у 1923, яфрэйтар, загінуў 25.4.1945, пахаваны ў Германіі.

ВЁСКА ГУТАРЫ

ГУТАР Яўстафій Юльянавіч, н. у 1916, радавы, стралок 1192-га сп 357-й сд, загінуў 21.9.1944, пахаваны каля х. Рэкуталіс у Латвії.

ВЁСКА ДАШКІ

БАЛОШКА Фёдар Валяр'янавіч, н. у 1918, мал. сяржант, кулямётчык, прapaў без вестак у верасні 1944.

БУДЗЬКО Іван Іванавіч, н. у 1926, радавы, стралок 1031-га сп 280-й сд, загінуў 19.4.1945, пахаваны ў Германіі.

БУДЗЬКО Пётр Аляксандравіч, н. у 1918, радавы, стралок 306-га сп, загінуў 28.8.1945 у вайне з Японіяй.

БУДЗЬКО Яўстафій Мікалаевіч, н. у 1914, радавы, прapaў без вестак у лістападзе 1944.

ГІЛЬ Анатоль Аляксандравіч, н. у 1916, радавы, прapaў без вестак.

ГІЛЬ Іван Паўлавіч, прapaў без вестак пасля лячэння ў шпіталі.

ГІЛЬ Юльян Паўлавіч, н. у 1920, радавы, прapaў без вестак.

МАЖЭЙКА Антон Станіслававіч, н. у 1923, радавы, загінуў 25.3.1945, пахаваны ў Германіі.

СОЎКА Міхаіл Васільевіч, н. у 1922, радавы, загінуў у 1945 ва Усходняй Пруссіі.

ТАЯНОВІЧ Антон Усцінавіч, н. у 1906, радавы, стралок, прapaў без вестак у красавіку 1945.

ШЫРКО Віталь Іосіфавіч, н. у 1919, радавы, загінуў 3.8.1944 у Польшчы.

ВЁСКА ЖУКІ

КАЗЕНКА Віктар Валяр'янавіч, н. у 1927, радавы, загінуў у Германіі.

КАЗЕНКА Еўдакім Іванавіч, н. у 1923, радавы, прapaў без вестак у лютым 1945.

КАЗЕНКА Сяргей Антонавіч, н. у 1923, радавы, загінуў у Літве.

КАЗЕНКА Уладзімір Сцяпанавіч, н. у 1917, радавы, загінуў пад Москвой.

КОЗІЧ Павел Аляксеевіч, н. у 1920, радавы, загінуў у 1944.

КОЗІЧ Павел Васільевіч, н. у 1900, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

КОЗІЧ Фёдар Васільевіч, н. у 1913, радавы, стралок 230-й сд, загінуў 13.2.1945, пахаваны ў Германіі.

МІЛТА Уладзімір Сямёновіч, н. у 1918, радавы, загінуў у каstryчніку 1944 у Германіі.



М.В.Соўка.



В.І.Шырко.

РУДНІЦКІ Віктар Рыгоравіч, н. у 1926, радавы, прapaў без вестак.

ТРАХІМОВІЧ Гаўрыла Аляксандравіч, н. у 1908, радавы, прapaў без вестак.

ВЁСКА ЖЫЛІНСКІЯ

ДУБОВІК Мануіл Пратазавіч, н. у 1921, радавы, стралок, прapaў без вестак у сакавіку 1945.

СІНІЦА Іосіф Ягоравіч, н. у 1918, радавы, стралок, прapaў без вестак у верасні 1944.



Помнік на брацкай магіле савецкіх воінаў (Польшча), дзе пахаваны А.А.Чукін.

Ахвяры вайны

ТАНАНА Тадэвуш Іосіфавіч, н. у 1907, радавы, стралок 162-га гв. сп 54-й гв. Макеевскай сд, загінуў 2.3.1945 ва Усходній Прусіі, пахаваны ў п. Корнева Баграцёнаўскага р-на Калінінградскай вобл.

ВЁСКА ЗАХАРАЎШЧЫНА

ЖЫДКІ Мікалай Андрэевіч, н. у 1911, радавы, загінуў у красавіку 1945.

ПАШКЕВІЧ Канстанцін Лаўрэнцьевіч, н. у 1918, радавы, загінуў 19.7.1941.

РАСАЛОЎСКАЯ Феадосія Яўтрошьеўна, н. у 1919, радавая, медсястра, санінструктар, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА КАЛЕЕЎЦЫ

ДУБРОЎСКІ Іосіф Іосіфавіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ДУНЕЦ Канстанцін Сцяпанавіч, н. у 1918, радавы, стралок, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ЛОСІК Іван Паўлавіч, н. у 1920, радавы 29-га гв. сп 7-й паветранай дэсантнай Чаркаскай дывізіі, загінуў 7.12.1944, пахаваны ў Венгрыі.

РОСЛІК Станіслаў Іосіфавіч, н. у 1924, час і месца гібелі неядомы.

ВЁСКА КАРПАВІЧЫ

ЖАЛЕЙКА Іван Сідаравіч, н. у 1906, радавы, стралок, прapaў без вестак у каstryчніку 1944.

ТРОЙНІЧ Альберт Сігізмундавіч, н. у 1919, прapaў без вестак у 1943.

ВЁСКА КАСЦЯНІ

ЖЫГАЛКА Аляксандр Алегавіч, радавы, памёр ад ран 19.3.1945 у 104-м асобным медсанбаце.

СОБАЛЬ Іналіт Якаўлевіч, н. у 1904, радавы, стралок 233-га сп 97-й Віцебскай сд, загінуў 28.1.1945 ва Усходній Прусіі.

ВЁСКА КЕБНЕВА

КУРЦЭВІЧ Юзаф Маркавіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА КАЗІЧЫ

КОЗІЧ Пётр Іванавіч, н. у 1925, радавы, стралок 321-й Чудаўска-Дноўскай сд, памёр ад ран 8.2.1945, пахаваны ў Калінінградскай вобл.

КУРДО Антон Антонавіч, н. у 1906, радавы, прapaў без вестак у каstryчніку 1944.

ПАВІНІЧ Віталь Максімавіч, н. у 1926, радавы 212-га сп 49-й сд, прapaў без вестак у лютым 1945.

ВЁСКА КОЎЗАНЫ

КАЗУРА Адам Уладзіміравіч, н. у 1916, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

КАЗУРА Герайм Іванавіч, н. у 1902, радавы, час і месца гібелі неядомы.

КАЗУРА Зянон Герасімавіч, н. у 1924, радавы, час і месца гібелі неядомы.

ЯСТРАБОВІЧ Іосіф Сільвестравіч, н. у 1922, радавы, прapaў без вестак у лютым 1945.

ВЁСКА КРОЛІКІ

ВЫРВІЧ Іосіф Усцінавіч, н. у 1918, лейтэнант, прapaў без вестак у 1945.

КАСЦЮК Рыгор Канстанцінавіч, н. у 1914, радавы, час і месца гібелі невядомы.

КУЦУХА Антон Сігізмундавіч, н. у 1921, радавы, прapaў без вестак у студзені 1945.

КУЦУХА Вікенцій Сігізмундавіч, н. у 1927, радавы, загінуў 20.2.1945, пахаваны ў г. Нічкава.

КУЦУХА Іван Сігізмундавіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ЛЕШЧЫК Іван Іосіфавіч, н. у 1903, радавы, прapaў без вестак у лютым 1945.

ЛЕШЧЫК Раман Вікенцьевіч, н. у 1914, радавы, загінуў у фашысткім канцлагеры 8.10.1941.

ЛЕШЧЫК Руфін Іосіфавіч, н. у 1918, радавы, час і месца гібелі невядомы.

ЯСІНСКІ Іосіф Пятровіч, н. у 1919, радавы, час і месца гібелі невядомы.

ВЁСКА КУБАРКІ

ПАЛЯКЕВІЧ Казімір Лявоньевіч, н. у 1925, ст. сяржант, загінуў у 1944 у Латвії.

ПАЛЯКЕВІЧ Сцяпан Сцяпанавіч, н. у 1922, радавы, загінуў у крэпасці Асавец.

ВЁСКА КУРСЕВІЧЫ

ВАРАШКЕВІЧ Люцыян Валір'янавіч, н. у 1910, радавы, стралок Войска польскага, загінуў 26.6.1941, пахаваны ў г. Гродна.

КАТОВІЧ Пётр Іванавіч, н. у 1915, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

МАСЛОЎСКІ Анатоль Рыгоравіч, н. у 1925, радавы, час і месца гібелі невядомы.

МАСЛОЎСКІ Анісім Барысавіч, н. у 1913, радавы, памёр ад хваробы 11.3.1945.

ВЁСКА КУРЫЛАВІЧЫ

ЖУК Канстанцін Сямёновіч, н. у 1918, радавы, стралок, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ЖУК Станіслаў Акімавіч, н. у 1919, радавы, стралок 1192-га сп 357-й сд, загінуў 22.9.1944 калі х. Рэтукале ў Літве.

КАТОВІЧ Дамітрый Купрыяновіч, н. у 1921, радавы, прapaў без вестак у студзені 1945.

КАТОВІЧ Станіслаў Вацлававіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

КЛЯНЦЭВІЧ Юльян Людвікавіч, н. у 1926, радавы, загінуў у 1944.

КРУК Антон Юльянавіч, н. у 1914, радавы, стралок 1016-га сп 288-й сд, загінуў 25.11.1944, пахаваны ў Латвії.

КРУК Казімір Антонавіч, н. у 1923, радавы, стралок, прapaў без вестак у красавіку 1945.

КУТАРА Антон Юльянавіч, н. у 1925, радавы, загінуў у 1945.

КУТАРА Сяргей Сямёнаўіч, н. у 1918, мал. сяржант, камандзір аддзялення 54-й дывізіі, загінуў 27.7.1941.

ШОРАЦ Барыс Барысавіч, н. у 1922, радавы, загінуў у 1945 у Польшчы.

ШОРАЦ Васіль Аляксандравіч, н. у 1921, радавы, працаў без вестак у каstryчніку 1944.

ШОРАЦ Віталь Сцяпанавіч, н. у 1918, радавы, памёр у фашысцкім канцлагеры Сувалкі.

ШОРАЦ Мечыслаў Кірылавіч, н. у 1924, радавы, стралок 346-га сп 63-й сд, загінуў у 1945 ва Усходній Прусіі.

ШОРАЦ Уладзімір Аляксандравіч, н. у 1918, радавы, стралок, працаў без вестак у ліпені 1944.

ШЫЛЬКО Альбін Іванавіч, н. у 1908, радавы, стралок, працаў без вестак у каstryчніку 1944.

ВЁСКА ЛАМІЖЫНА

ЛЕШЧЫК Эдмунд Сільвестравіч, н. у 1907, радавы, стралок, працаў без вестак у студзені 1945.

ЛЕШЧЫК Эдуард Сігізмундавіч, н. у 1924, радавы, час і месца гібелі невядомы.

ВЁСКА ЛАПУХОЎКА

СОБАЛЬ Пётр Іванавіч, н. у 1924, радавы, загінуў у 1943.

ВЁСКА ЛІПАЎКА

ПЯТРОЎСКІ Антон Вацлававіч, н. у 1920, радавы, загінуў у 1945 у Польшчы.

РЫМАЙДА Капстацін Казіміравіч, н. у 1921, радавы, працаў без вестак у 1945.

РЫМАЙДА Часлаў Міхайлавіч, н. у 1918, радавы, працаў без вестак у жніўні 1944.

ВЁСКА ЛОГАВІНЦЫ

АНТУХ Іваи Валяр'янавіч, н. у 1925, радавы, стралок, 1008-га сп 266-й сд, загінуў 23.4.1945, пахаваны ў Германіі.

ДЗЯГЦЯР Іларыён Ілыч, н. у 1915, радавы, загінуў у 1945 на тэрыторыі Германіі ў палоне.

ОРДА Майсей Антонавіч, н. у 1924, радавы, час і месца гібелі невядомы.

ОРДА Юльян Антонавіч, н. у 1911, радавы, працаў без вестак у верасні 1944.

ЧАРЭНКА Іван Максімавіч, н. у 1914, радавы, стралок 735-га сп 166-й сд, загінуў 3.2.1945, пахаваны ў Латвіі.

ВЁСКА ЛУЧАЙ

БЕСПАЛЕНАЎ Арыстарх Ерафеевіч, н. у 1913, радавы, стралок, загінуў у верасні 1941 у Асаўцах.

КУМИШЧА Іосіф Ульянавіч, н. у 1919, радавы, стралок, працаў без вестак у верасні 1944.



С.С.Кугара.

ЛУКАШОНACK Патап Афанасьевіч, н. у 1904, радавы, мінамётчык 203-га сп 92-й сд, загінуў 23.2.1945, пахаваны ў Польшчы.

МІНЧАНКОЎ Самсон Сямёнаўіч, н. у 1919, радавы, стралок, загінуў у каstryчніку 1944 ва Усходній Прусіі.

МІНЧАНКОЎ Сямён Афіагенавіч, н. у 1914, гв. радавы, стралок 305-га гв. сп, быў цяжка паранены 16.4.1945, памёр у с. Чыжэвіна, Польшча.

ВЁСКА МАНЬЧАНЯТЫ

НЯЗЯМАЎ Калістрат Маркіяновіч, н. у 1912, радавы, працаў без вестак у 1945.

ВЁСКА МАНЬКАВІЧЫ

АБАЛЕВІЧ Віктар Іванавіч, н. у 1914, радавы, загінуў у 1945.

ВЁСКА МАР'ЯНПОЛЛЕ

РАДЭЮШ Іван Сідзяраміч, н. у 1918, радавы, у арміі з верасня 1940, працаў без вестак у каstryчніку 1944.

ВЁСКА МАЦУРЫ

МАЦУР Альфонс Гіляравіч, н. у 1918, радавы, памёр ад ран 20.4.1945, пахаваны ў Германіі.

МАЦУР Міхаіл Іосіфавіч, п. у 1900, сяржант, загінуў.

ТАТАРЧУК Альфрэд Іосіфавіч, н. у 1922, радавы, стралок, загінуў.

ТАТАРЧУК Браніслаў Валяр'янавіч, н. у 1918, радавы, загінуў.

ВЁСКА МІСЬКІЯ

ГАЛОЎКА Антон Васільевіч, н. у 1915, радавы, разведчык, загінуў 19.4.1945, пахаваны ў Германіі.

ГАЛОЎКА Мікалай Міхайлавіч, н. у 1909, радавы, працаў без вестак 12.6.1945.

ГАЛОЎКА Савелій Фаміч, н. у 1913, радавы, працаў без вестак у 1944.

ГАЛОЎКА Уладзімір Мікалаевіч, н. у 1916, радавы, стралок 212-га сп 49-й сд, загінуў 4.2.1945, пахаваны ў Германіі.

Ахвяры вайны



В.А.Варашкевіч.

ВЁСКА МІХНЧЫ

ЖУК Мікалай Сямёнаўіч, н. у 1917, радавы, стралок, прapaў без вестак у ліпені 1944.

РАМБАЛЬСКІ Іосіф Іосіфавіч, н. у 1914, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА МЯСТЭЧКА

КАБЯК Уладзімір Уладзіміравіч, н. у 1903, радавы, стралок 1203-га сп, загінуў 19.2.1945, пахаваны ў Польшчы.

ЛІЎКО Павел Антонавіч, н. у 1923, радавы, стралок 362-й сд, памёр ад ран 10.2.1945, пахаваны ў Германіі.

ПРОТАС Вячаслаў Дэмітрыевіч, н. у 1919, радавы, стралок, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ВЁСКА НАВАСЁЛКІ

ЛЕШЧЫК Антон Канстанцінавіч, н. у 1917, радавы, стралок 1082-га сп 310-й Наўгародскай сд, памёр ад ран 2.3.1944, пахаваны ў в. Сцешаўка Пскоўскага р-на Ленінградскай вобл.

ЛЕШЧЫК Зянон Сігізмундавіч, н. у 1920, радавы, загінуў у 1945.

ЛЕШЧЫК Іван Сігізмундавіч, н. у 1902, радавы, загінуў у 1945.

ЛЕШЧЫК Пётр Антонавіч, н. у 1924, радавы, прapaў без вестак у лютым 1945.

ЛЕШЧЫК Станіслаў, н. у 1917, радавы, прapaў без вестак у 1942.

МАЛЕВІЧ Мацей Мікалаевіч, н. у 1906, радавы, стралок в/ч 74261, прapaў без вестак у лютым 1945.

ШЫШКО Станіслаў Робертавіч, н. у 1923, радавы, прapaў без вестак у 1945.

ВЁСКА ПАГАРЦЫ

ВАРАШКЕВІЧ Баліслаў Баліслававіч, н. у 1910, радавы, загінуў у палоне 10.10.1941.

ВАРАШКЕВІЧ Віктар Антонавіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ВАРАШКЕВІЧ Казімір Вікенцьевіч, н. у 1925, радавы, загінуў.

ЖУК Альфонс Адамавіч, н. у 1925, радавы, прapaў без вестак у сакавіку 1945.

ЛАСТОЎСКІ Норберт Вікенцьевіч, н. у 1917, радавы, загінуў.

МАСЛОЎСКІ Антон Лаўрэнцьевіч, н. у 1920, радавы, прapaў без вестак у сакавіку 1945.

МАСЛОЎСКІ Браніслаў Лаўрэнцьевіч, н. у 1918, радавы, прapaў без вестак.

СІМАНОВІЧ Іван Міхайлавіч, н. у 1908, радавы, прapaў без вестак у снежні 1944.

СІМАНОВІЧ Эдмунд Міхайлавіч, н. у 1918, радавы, прapaў без вестак у верасні 1944.

ВЁСКА ПЕРАВОЗНІКІ

АНТУХ Аркадзь Мікалаевіч, н. у 1921, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

БАРОЎКА Ягор Антонавіч, н. у 1926, прapaў без вестак у красавіку 1945.

ПРОНЬКА Трафім Мікалаевіч, н. у 1915, радавы, прapaў без вестак у лістападзе 1944.

ВЁСКА ПРАМЫШЛЯДЫ

ЛАПА Віктар Уладзіміравіч, н. у 1914, радавы, памёр ад ран 18.4.1945 ва Усходняй Прусіі.

МАЛЯЎКА Сяргей Ягоравіч, н. у 1918, радавы, прapaў без вестак у снежні 1944.

ВЁСКА ПУХАЎКА

АНДРУШКА Уладзімір Андрэевіч, н. у 1906, радавы, загінуў.

АНДРУШКА Уладзімір Ануфрыевіч, н. у 1908, радавы, прapaў без вестак у красавіку 1945.

БУТКЕВІЧ Іосіф Геркулянавіч, н. у 1895, загінуў.

ПЕТРЫКЕВІЧ Аляксандр Іосіфавіч, н. у 1910, гв. радавы, стралок 16-га сп 266-й сд, памёр ад ран 23.4.1945, пахаваны ў Германіі.

ВЁСКА ПЯТРАГІ

ДЗЕВЯТОЎСКІ Фёдар Валяр'янавіч, н. у 1913, радавы, прapaў без вестак у 1945.

ЖОРАЎ Аляксандр Паўлавіч, н. у 1908, радавы, прapaў без вестак у жніўні 1944.

ЖУК Аляксандр Мікалаевіч, н. у 1911, радавы, стралок 506-га сп, загінуў.

ЖУК Антон Валяр'янавіч, н. у 1920, радавы, стралок 506-га сп загінуў.

ЖУК Юльян Валяр'янавіч, н. у 1920, радавы, стралок, загінуў у 1944 ва Усходняй Прусіі.

КУНІЦКІ Іван Лук'янавіч, н. у 1912, радавы, загінуў.

СОБАЛЬ Рыгор Фёдаравіч, н. у 1905, радавы, загінуў.

ТРАХІМОВІЧ Мікалай Ігнацьевіч, н. у 1918, радавы, стралок 238-га сп 186-й сд, загінуў у 1945 пад Берлінам.

ТРАХІМОВІЧ Міхаіл Казіміравіч, н. у 1910, радавы, стралок 251-га гв. сп 85-й гв. сд, загінуў 22.12.1944, пахаваны ў Латвії.

ВЁСКА РУДЗЕВІЧЫ

КАЛАСЕНАК Іосіф Эдмундавіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

КУХАЛЬСКІ Іван Сігізмундавіч, н. у 1917, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ЛЕШЧЫК Любамір Усцінавіч, н. у 1917, радавы, прapaў без вестак у 1944.

ЛЕШЧЫК Роберт Іванавіч, н. у 1915, радавы, загінуў.

ПРАЛІЧ Андрэй Казіміравіч, н. у 1919, сапёр, служыў у польскай пяхотнай дывізіі імя Дамбруўскага, прapaў без вестак 21.9.1944.

ВЁСКА РУСІНЫ

ВОРАГ Антон Іларыёнавіч, н. у 1911, сяржант, стралок 230-й сд, загінуў 27.2.1945, пахаваны ў Германіі.

ГЛАДКОВІЧ Мікалай Андрэевіч, н. у 1916, радавы, стралок, прapaў без вестак у снежні 1944.

ГЛАДКОВІЧ Фабіян Браніслававіч, н. у 1923, радавы, загінуў.

КІШКО Мікалай Фёдаравіч, н. у 1913, радавы, загінуў.

МІЛТА Уладзімір Васільевіч, н. у 1913, радавы 238-га сп 186-й сд 8-й гв. арміі, загінуў 5.10.1944, пахаваны ў Польшчы.

СКУРАЦЁНАК Іван Раманавіч, н. у 1909, радавы, загінуў у 1945.

ВЁСКА САВІЧЫ

КАВАЛЬСКІ Леанід Іванавіч, н. у 1919, радавы, стралок 74-га гв. сп 90-й гв. сд, загінуў 15.8.1944, пахаваны ў Латвії.

КАВАЛЬСКІ Пётр Аляксандравіч, н. у 1919, радавы, у арміі з мая 1941, загінуў 16.9.1941 у лагеры для ваеннапалонных у м. Сувалкі.

ШАЎЧУК Уладзімір Іосіфавіч, н. у 1924, радавы, стралок, прapaў без вестак у кастрычніку 1944.

ВЁСКА СКВАРЦОВА

КУЗЬМИНОЎ Рыгор Сяргеевіч, н. у 1906, радавы 303-га сп 92-й сд, прapaў без вестак 3.2.1945.

ПЯТРОЎ Васіль Пятровіч, н. у 1919, радавы, стралок, у арміі з верасня 1940, прapaў без вестак у кастрычніку 1944.

ВЁСКА СЛАБАДА

БАЛАБАН Рафал Фабіянавіч, н. у 1909, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ЛОЎКІС Іосіф Дамінікавіч, н. у 1914, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

ПАПЕЛІК Карл Сцяпанавіч, н. у 1912, радавы, загінуў пад Берлінам 27.4.1945.



А.А. Дзіковіч.

ВЁСКА СОЎКІ

СОБАЛЬ Пётр Іванавіч, загінуў у 1941 пад Ленінградам.

СОБАЛЬ Сямён Пятровіч, н. у 1910, загінуў у 1945 пад Будапештам.

СОЎКА Іван Іпалітавіч, н. у 1919, радавы, загінуў.

ВЁСКА СТАРЫЦА

МАНКЕВІЧ Міхаіл Андрэевіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак у сакавіку 1945.

ЦІМАФЕЕЎ Аляксандр Фаміч, н. у 1908, радавы, стралок, прapaў без вестак у сакавіку 1945.

ЦЫБУЛЬСКІ Іосіф Уладзіміравіч, н. у 1922, радавы, загінуў.

ВЁСКА ТАРАСАЎКА

ЮРГЕЛАН Пётр Віктаравіч, н. у 1918, радавы, прapaў без вестак у верасні 1944.

ЯНУШ Пётр Аляксандравіч, н. у 1915, радавы, прapaў без вестак у лютым 1945.

ВЁСКА ЧАРАНКІ

ЖЫШКЕВІЧ Альбін Вікенцьевіч, н. у 1912, радавы, загінуў у 1945.

КОЗІЧ Яўсташа Фёдаравіч, н. у 1919, радавы 673-га сп, загінуў 12.12.1944 ва Усходняй Прусіі.

ВЁСКА ЧАРЭМУШНИКІ

ДЗІКОВІЧ Алег Аляксандравіч, н. у 1918, загінуў у 1944 пад Рыгай.

ДЗІКОВІЧ Віктар Ягоравіч, н. у 1908, загінуў у 1944 пад Рыгай.

ДЗІКОВІЧ Засім Раманавіч, н. у 1904, радавы, прapaў без вестак у верасні 1944.

МІХАЙЛАЎ Пётр Васільевіч, н. у 1907, радавы, стралок 321-й сд, загінуў 14.2.1945, пахаваны ў Польшчы.

ШЫМАН Мікалай Дэмітрыевіч, н. у 1926 у в. Азерава, радавы, прapaў без вестак у лістападзе 1944.

ВЁСКА ШУРПІКІ

БУДЗЬКО Васіль Гаўрылавіч, н. у 1917, прapaў без вестак у 1944.

Ахвяры вайны



М.В.Козіч.



В.І.Бароўка.



І.М.Антух.



І.Ю.Кірплюк.



А.А.Ліпік.

КОЗІЧ Валер'ян Восіпавіч, н. у 1905, радавы, прapaў без вестак у ліпені 1944.

КОЗІЧ Мікалай Восіпавіч, н. у 1911, радавы, загінуў 21.1.1945, пахаваны ў Польшчы.

ВЁСКА ЮНЬКІ

БАРОЎКА Васіль Іосіфавіч, н. у 1911, радавы, стралок 86-й сд, загінуў 12.12.1943.

ДЗЯГЦЯР Віталь Аляксандравіч, н. у 1913, радавы, прapaў без вестак.

МАЛЯЎКА Міхail Іванавіч, н. у 1920, радавы, стралок 226-га сп 63-й сд, загінуў 30.1.1945 ва Усходняй Пруссі.

МАЛЯЎКА Пётр Іванавіч, н. у 1919, радавы, прapaў без вестак.

ЯРЭЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ

ВЁСКА ВЯЛІКАЯ ВОЛЬСЯ

ЛЯЎКОВІЧ Іван Мікалаевіч, н. у 1919, радавы Войска польскага, прapaў без вестак у верасні 1944.

ШАРАПАЎ Іван Абрамавіч, н. у 1911, радавы, загінуў у нямецкім палоне 29.6.1943.

ШУШКО Іван Фаміч, радавы, загінуў у 1945 пры фарсіраванні р. Одэр.

ВЁСКА ДУКІ

ЛАЗІКЕВІЧ Баляслаў Людвікавіч, н. у 1905, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

РУНДЗЯ Мар’ян Вікенцьевіч, н. у 1910, радавы, стралок 239-га сп, загінуў у Польшчы 29.3.1945.

ВЁСКА ЗАБРОДДЗЕ

АЛЕКСАНДРОВІЧ Мікалай Іосіфавіч, н. у 1924, радавы, загінуў у красавіку 1945 у Венгрыі.

АНТУХ Аляксандр Аляксандравіч, н. у 1920, радавы, стралок 201-га сп 84-й сд, загінуў 22.12.1944. пахаваны ў Венгрыі.

АНТУХ Іосіф Мікалаевіч, н. у 1923, загінуў у Венгрыі.

АНТУХ Мікалай Аляксандравіч, н. у 1905, прapaў без вестак.

АНТУХ Пётр Аляксандравіч, н. у 1914, радавы, загінуў у 1945 у Чэхаславакіі.

ДУБОЎСКІ Ягор Аляксандравіч, н. у 1908, радавы, прapaў без вестак у 1944.

ВЁСКА ЗАДЗЕЎЕ

ТАЛМАШЭВІЧ Іван Іванавіч, н. у 1907, радавы, стралок 760-га сп 208-й сд, загінуў 27.3.1945 ва Усходняй Пруссі.

ВЁСКА КУРТЫ

КІРПЛЮК Іван Юльянавіч, н. у 1925, радавы, стралок 146-га гв. сп 48-й гв. сд, загінуў 30.4.1945, пахаваны ў Германіі.

ВЁСКА ЛІЦВІНКІ

ДРОБЫШ Франц Пятровіч, н. у 1908, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ВЁСКА МАЖЭЙКІ

МАЖЭЙКА Адольф Карлавіч, радавы, загінуў 12.2.1945 у Германіі.

ПЯТКЕВІЧ Юльян Францавіч, н. у 1909, радавы, прapaў без вестак у лютым 1945.

ВЁСКА МОЛЬДЗЕВІЧЫ

КЛІПА Антон Францавіч, радавы, загінуў у маі 1945 у Берліне.

Воіны-землякі, якія загінулі ці прапалі без вестак

ЛІПІК Антон Антонавіч, н. у 1921, радавы, загінуў у 1945 у Чэхаславакії.

ВЁСКА НЕВЯРЫНКІ

ЛЯХОВІЧ Мар'ян Казіміравіч, н. у 1907, радавы, загінуў у 1945 у Берліне.

РАТКЕВІЧ Адам Аляксандравіч, н. у 1907, радавы, загінуў у 1945 у Берліне.

РАТКЕВІЧ Адам Аляксандравіч, н. у 1915, радавы, пралаў без вестак 9.2.1945.

ВЁСКА НОВЫ ДВОР

ЖУКАЛАЎ Філей Сямёновіч, н. у 1923, радавы, стралок 21-га гв. сп 7-й гв. сд, загінуў 23.1.1945, пахаваны ў Венгрыі.

КАШТЭЛЬЯН Васіль Аксенцьевіч, н. у 1918, пралаў без вестак у верасні 1944.

МАЖЭЙКА Часлаў Адамавіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у верасні 1944.

ВЁСКА НОРКАВІЧЫ

АМБРАЗЕВІЧ Станіслаў Ігнацьевіч, н. у 1925, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

БАДРОЎ Пётр Рыгоравіч, н. у 1909 у в. Цёмкіна Смаленскай вобл., сяржант, загінуў у 1945.

ВЯРБІЦКІ Эдвард Аляксандравіч, н. у 1913, загінуў у 1943 у фашысцкім канцлагеры.

ГРЫШКЕВІЧ Уладзімір Гаспаравіч, н. у 1926, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

Воіны-землякі, якія нарадзіліся ў Пастаўскім р-не, але дакладнае месца іх нараджэння не ўстаноўлена

АЗДОБА Антон Паўлавіч, н. у 1912, сапёр, пралаў без вестак у 1945.

АЛІХВЕРАЎ Гаўрыла Каістанцінавіч, н. у 1913, радавы, стралок 233-га сп, памёр ад ран 23.1.1945 ва Усходняй Пруссіі.

АЛЯХНОВІЧ Станіслаў Антонавіч, н. у 1912, радавы, пралаў без вестак у лістападзе 1944.

БАКУЛА Мечыслаў Мікалаевіч, н. у 1908, радавы, стралок, пралаў без вестак у кастрычніку 1945.

БАРПІЧЭУСКІ Уладзімір Максімавіч, н. у 1908, радавы 941-га сп 265-й сд, загінуў у лютым 1945, пахаваны ў Германіі.

БАРЫЛА Юзаф Антонавіч, н. у 1917, стралок 204-га гв. сп 69-й гв. сд, пралаў без вестак у кастрычніку 1944.

БАСТ Іосіф Апаньевіч, н. у 1925, радавы, стралок 69-га сп, памёр ад ран 28.2.1945, пахаваны ў Літве.

БОЙКА Казімір Ісідаравіч, радавы 9-га польскага пяхотнага палка, пралаў без вестак 18.4.1945.

БРАЗОЎСКІ Пётр Іосіфавіч, н. у 1921, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ДАРАФЕЕЎ Пётр Іванавіч, н. у 1920, радавы, загінуў 3.5.1945, пахаваны ў Германіі.

ЛЕКАРЭВІЧ Валяющін Кліменцьевіч, н. у 1920, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ЛЕКАРЭВІЧ Леанід Кліменцьевіч, н. у 1920, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ОЖАЛЬ Казімір Кліменцьевіч, н. у 1914, радавы, пралаў без вестак.

ВЁСКА РОДЗІ

ДЗІСЬКО Эмануіл Данатавіч, яфрэйтар, загінуў у 1945 у Германіі.

ВЁСКА СІЎЦЫ

ГУЛЬ Арсеній Іосіфавіч, н. у 1921, радавы, загінуў у маі 1945 у Германіі.

ВЁСКА ХАЦЛЫ

ГРАБЛЕЎСКІ Альфонс Карлавіч, н. у 1901, радавы, стралок 124-га сп 364-й сд, пралаў без вестак.

ЧАРНЯЎСКІ Іван Францавіч, н. у 1901, радавы, загінуў у 1945 у Германіі.

ВЁСКА ЯРЭВА

АВІН Уладзіслаў Вікенцьевіч, н. у 1923, радавы, загінуў 16.4.1945 у Чэхаславакіі.

ЛЕКАРЭВІЧ Зянон Мікалаевіч, н. у 1922, загінуў у 1944 у Польшчы.

БУДЗІЧ Іосіф Іосіфавіч, н. у 1924, радавы, пралаў без вестак у кастрычніку 1944.

БУДКЕВІЧ Антон, радавы 14-га пяхотнага палка Войска польскага, загінуў 3.5.1945, пахаваны ў Германіі.

БУКА Адам, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак у 1945.

БУКА Іван Вікенцьевіч, н. у 1907, радавы, пралаў без вестак у маі 1945.

БУКА Пётр Ігнацьевіч, н. у 1907, радавы, пралаў без вестак у маі 1945.

БУРАК Іосіф Адамавіч, н. у 1912, радавы, разведчык-назіральнік 1285-га гв. ап 29-й ад, загінуў, пахаваны ў Германіі.

ВАШКЕВІЧ Эдмунд Іванавіч, н. у 1907, радавы, пралаў без вестак у студзені 1945.

ВРУБЛЕЎ Антон Аўгусцінавіч, н. у 1910, радавы 441-й сд, загінуў у студзені 1945 ва Усходняй Пруссіі.

ВРУБЛЕЎСКІ Аляксандар Мікалаевіч, н. у 1925, рад. 1192-га сп 357-й сд, пралаў без вестак у кастрычніку 1944.

ВЫШАДІКА Успін Успінавіч, н. у 1909, радавы, пралаў без вестак у 1945.

Ахвяры вайны

ВЯЛЧКА Людвіг Людвігавіч, н. у 1925, радавы, пралаў без вестак у 1945.

ВЯРЦІНСКІ Аляксандр Сцяпанавіч, н. у 1919, радавы, загінуў у 1945.

ГАЙКОВІЧ Альбін Адольфавіч, н. у 1917, радавы, пралаў без вестак у верасні 1944.

ГАЙКОВІЧ Вітольд Пятровіч, н. у 1926, радавы, пралаў без вестак у маі 1945.

ГАЙКОВІЧ Іван Усцінавіч, н. у 1909, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ГАЙКОВІЧ Уладзіслаў Іванавіч, н. у 1922, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ГАЛОЎКА Андрэй Пятровіч, н. у 1923, радавы 212-га сп 49-й сд, пралаў без вестак у студзені 1945.

ГАЛЯК Альбін Іосіфавіч, н. у 1912, радавы 1214-га сп 364-й сд, памёр ад ран у лютым 1945, пахаваны ў Польшчы.

ГАПЛІЧНІК Адам Восінавіч, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак у каstryчніку 1944.

ГАПЛІЧНІК Баляслаў Ульянавіч, н. у 1927, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ГАРБАЦЭВІЧ Раман Максімавіч, н. у 1905, радавы, пралаў без вестак у 1944.

ГАРДОН Герцык Беркавіч, н. у 1901, сяржант Кіраваградскай дывізіі, загінуў у красавіку 1945.

ГАУРЫЛАЎ Васіль Іванавіч, н. у 1918, сяржант, камандзір аддзялення 910-га сп 220-й сд, загінуў у сакавіку 1944, пахаваны ў в. Кішкіна Цвярской вобл.

ГІНЬКО Іван Іванавіч, н. у 1919, пралаў без вестак у верасні 1944.

ГІРСТУН Пётр Эдвардавіч, н. у 1924, радавы, пралаў без вестак у 1945.

ГІРЫН Эдвард Міхайлавіч, н. у 1902, радавы, памёр ад ран у студзені 1945.

ГЛІВА Рыгор Арцем'евіч, н. у 1926, радавы 1054-га сп 310-й сд, загінуў у красавіку 1945, пахаваны ў Германіі.

ГРЫНКЕВІЧ Станіслаў Адольфавіч, н. у 1913, радавы Войска польскага, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ГРЫНЬКО Мікалай Іосіфавіч, н. у 1917, радавы 293-га гв. сп 96-й гв. сд, загінуў 21.3.1945 ва Усходній Прусії.

ГУТАР Мяфодзій Фёдаравіч, н. у 1916, радавы, загінуў у сакавіку 1945 ва Усходній Прусії.

ДАРОЖКА Бірнадзій Піліповіч, н. у 1926, радавы 262-га сп 184-й сд, пралаў без вестак у верасні 1944.

ДЗЕРАВЯНКА Іван Валяр'янавіч, н. у 1913, радавы, пралаў без вестак у сакавіку 1945.

ДЗЮШКО Аляксандр Вікенцьевіч, н. у 1913, радавы, пралаў без вестак у 1945.

ДРАГУН Веньямін Антонавіч, н. у 1914, радавы, пралаў без вестак у снежні 1944.

ДРАГУН Рыгор Аляксееўвіч, н. у 1916, радавы 31-й ад, загінуў у сакавіку 1945, пахаваны ў Польшчы.

ДУБРОЎСКІ Рыгор Рыгоравіч, н. у 1924, радавы, загінуў у маі 1945 у Германіі.

ДУЛІНЕЦ Уладзімір Іосіфавіч, н. у 1917, радавы 23-га сп, памёр ад ран у красавіку 1945.

ЖАБРОЎСКАЯ Ніна Антонаўна, н. у 1926, загінула ў сакавіку 1945, пахавана ў Германіі.

ЖАЎНЯРОВІЧ Сігізмунд Сігізмундавіч, н. у 1915, радавы, пралаў без вестак у 1945.

ЖЫГАЛКА Аляксандр Алегавіч, н. у 1908, радавы, памёр ад ран у сакавіку 1945, пахаваны ў Польшчы.

ЗАБЕЛА Казімір Казіміравіч, н. у 1909, радавы, загінуў у студзені 1945.

ЗАХАЖЭЎСКІ Іосіф Іванавіч, н. у 1907, радавы, загінуў у красавіку 1945.

ЗЕЛЯНКЕВІЧ Антон Францавіч, н. у 1926, радавы, загінуў у лютым 1945, пахаваны ў Германіі.

ЗЕЛЯНКЕВІЧ Георгій Дарафеевіч, радавы 709-га сп, пралаў без вестак у студзені 1942.

ЗУБКО Констанцін Арцем'евіч, н. у 1905, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ЗУБКОЎ Пётр Імілафеевіч, н. у 1926, радавы 330-га сп 86-й сд, загінуў у лютым 1945.

ЗЯМЧОНАК Фелікс Міхайлавіч, н. у 1908, радавы, пралаў без вестак у лістападзе 1944.

ІВАНЕНКА Міхаіл Церахавіч, н. у 1917, радавы 1315-га сп, загінуў у сакавіку 1945 ва Усходній Прусії.

ІВАНКЕВІЧ Іосіф Мікалаевіч, н. у 1910, пралаў без вестак у сакавіку 1945.

КАВАЛЕНКА Фёдар Сцяпанавіч, н. у 1925, партызан, памёр ад ран у студзені 1944, пахаваны ў Акулаўскім р-ні Ленінградскай вобл.

КАЖЭЙКА Вікенцій Людвігавіч, н. у 1926, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

КАЖЭЙКА Пётр Баніфацыевіч, н. у 1913, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

КАЗАРОВЕЦ Аляксандар Аляксандравіч, н. у 1926, радавы 206-га гв. сп 69-й гв. сд, памёр ад ран у красавіку 1945.

КАЗАРОВЕЦ Пётр Канстанцінавіч, н. у 1926, радавы, пралаў без вестак у каstryчніку 1944.

КАЗЬМАН Антон, н. у 1906, радавы 1214-га сп 364-й сд, пралаў без вестак у лютым 1945.

КАНДРАТОВІЧ Васіль Маркісавіч, н. у 1895, радавы, загінуў у лютым 1943.

КАНТАРОВІЧ Рыгор Абрамавіч, н. у 1912, ст. лейтэнант, пралаў без вестак у чэрвені 1941.

КАНЬКО Аляксей Сцяпанавіч, н. у 1910, радавы, пралаў без вестак у студзені 1945.

КАПТЭЙН Лявонцій Станіслававіч, н. у 1918, радавы 534-га сп 106-й сд, пралаў без вестак у верасні 1941.

КАРАНЕЎСКІ Адам Кайтанавіч, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

КАРАНЕЎСКІ Іван Адамавіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у верасні 1944.

КАРДЗІНАК Мар'ян Іосіфавіч, н. у 1925, радавы 938-га сп 306-й сд, загінуў у лістападзе 1944.

КАСПЕР Ішаліт Ігнацьевіч, н. у 1914, радавы 139-га гв. ап 69-й гв. сд, загінуў у снежні 1944, пахаваны ў Германіі.

Воіны-землякі, які загінулі ці прапалі без вестак

КАТОВІЧ Іван Іванавіч, н. у 1911, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

КАТОВІЧ Мікалай Андронавіч, н. у 1913, радавы, стралок 204-га гв. сп 69-й гв. сд, загінуў у снежні 1944, пахаваны ў Венгрыі.

КІРЫЛПОК Восіп Юльянавіч, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак у верасні 1944.

КІШКО Іосіф Іванавіч, н. у 1914, радавы 702-га сапёрнага батальёна 319-й сд, загінуў у сакавіку 1945.

КОЖУХ Піліп Антонавіч, п. у 1922, радавы 1188-га сп 357-й сд, памэр ад ран у снежні 1944, пахаваны ў Латвіі.

КОСЦІН Анатоль Аляксеевіч, н. у 1909, радавы 193-й сд, загінуў у лютым 1945, пахаваны ў Польшчы.

КРАСІЛЕВІЧ Браніслаў Кайтанавіч, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

КРАЎЦОЎ Мікалай Міхайлавіч, н. у 1911, радавы 230-й сд, пралаў без вестак у лютым 1945.

КРАЎЧАНКА Яўген Іванавіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у кастрычніку 1944.

КРУГЛЫ Вацлаў Іванавіч, н. у 1922, радавы 1188-га сп 357-й сд, загінуў у верасні 1944, пахаваны ў Латвіі.

КРУГЛЫ Станіслаў Антонавіч, н. у 1922, пралаў без вестак у сакавіку 1945.

КРЫВАНОС Іван Адамавіч, н. у 1906, загінуў у сакавіку 1945, пахаваны ў Маскоўскай вобл.

КРЫВЕНЬКІ Васіль Сцяпанавіч, н. у 1912, радавы 321-й сд, загінуў у студзені 1945 ва Усходній Прусіі.

КРЭМІС Іван Уладзіміравіч, н. у 1926, радавы 732-га сп 235-й сд, загінуў у лютым 1945 ва Усходній Прусіі.

ЛАБУТАЎ Пётр Усцінавіч, н. у 1903, радавы 82-га сп, памэр ад ран у лютым 1945, пахаваны ў Польшчы.

ЛАВУШКОЎСКІ Мамерт Аўгустінавіч, н. у 1925, радавы 173-й асобнай армейскай роты, загінуў у маі 1945 ва Усходній Прусіі.

ЛАНДышКА Іван Іосіфавіч, н. у 1898, радавы 172-га гв. сп 57-й гв. сд, загінуў у красавіку 1945, пахаваны ў Германіі.

ЛАПА Дэмітрый Піліпавіч, н. у 1920, радавы, пралаў без вестак у 1944.

ЛАПАЦЬ Мицодзій Іосіфавіч, н. у 1923, радавы 274-га гв. сп 90-й гв. Віцебскай сд, загінуў у жніўні 1944, пахаваны ў Латвіі.

ЛАПКО Сямён Аляксеевіч, н. у 1919, сяржант 933-га сп 254-й сд, пралаў без вестак у жніўні 1941.

ЛАСОЎСКІ Усцін Браніслававіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у кастрычніку 1944.

ЛАСТОЎСКІ Навел Аляксандравіч, н. у 1922, радавы, пралаў без вестак у верасні 1944.

ЛАЎРЫНОВІЧ Іван Францавіч, н. у 1920, радавы, пралаў без вестак у маі 1945.

ЛІСЕНКА Астафей Іванавіч, н. у 1912, радавы 208-га сп, загінуў 26.7.1945, пахаваны ў Каўнасе.

ЛІЦВІН Браніслаў, н. у 1912, радавы, пралаў без вестак у сакавіку 1945.

ЛІЦВІНОВІЧ Віктар Мікалаевіч, п. у 1919,

радавы 1310-га сп 19-й сд, загінуў у сакавіку 1945, пахаваны ў Чэхаславакіі.

ЛУКАШОНACK Рыгор Перфільевіч, п. у 1923, радавы 469-га сп, памэр ад ран у лютым 1945, пахаваны ў Германіі.

ЛУКАШЭВІЧ Эдвард Аляксандравіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ЛУПАЧ Восіп Восілавіч, н. у 1921, радавы Войска польскага, пралаў без вестак у 1945.

ЛУПАЧ Восіп Іванавіч, н. у 1925, радавы, пралаў без вестак у верасні 1945.

ЛЫГА Васіль Міхайлавіч, н. у 1905, радавы, пралаў без вестак у студзені 1945.

ЛЫСЕНACK Пётр Ігнацыевіч, н. у 1914, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ЛЮБЕЦКІ Пётр Фердзінандавіч, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак у маі 1945.

МАЖУТА Аляксандэр Венядзіктавіч, н. у 1926, радавы 262-га сп 184-й сд, пралаў без вестак у верасні 1944.

МАЖУТА Аляксандэр Венядзіктавіч, н. у 1926, мал. сяржант 499-га гв сп 192-й сд, загінуў у красавіку 1945 ва Усходній Прусіі.

МАЛЕЦ Альбін Людовікавіч, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак у кастрычніку 1944.

МАЛЕЦ Пётр Іванавіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у кастрычніку 1944.

МАЛЫШЭУСКАЯ Зоя Ульянаўна, н. у 1922, ваяніцапалонная, памерла ад ран 20.2.1945, пахавана ў м. Орцэша.

МАЛЯЎКА Дэмітрый Васільевіч, н. у 1920, радавы 711-га сп 215-й сд, загінуў у студзені 1945 ва Усходній Прусіі.

МАНЧЫНСКІ Станіслаў Францавіч, н. у 1922, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

МАРТУЛЬ Баліслаў Антонавіч, н. у 1911, радавы, загінуў у сакавіку 1945.

МАЦЕЙКАВІЧ Альбін Адамавіч, н. у 1912, радавы 193-й Днепрапятоўскай сд, пралаў без вестак у кастрычніку 1944.

МАЦЮШОНACK Баліслаў Іосіфавіч, н. у 1916, радавы, пралаў без вестак у маі 1945.

МАЦЮШОНACK Браніслаў Фаміч, н. у 1923, радавы 321-й Чудава-Дноўскай сд, загінуў у лютым 1945, пахаваны ў Польшчы.

МАЦЮШОНACK Пётр Іванавіч, н. у 1916, радавы, пралаў без вестак у студзені 1945.

МИНЦКАЎ Іван Афінагенавіч, н. у 1902, радавы 237-га сп 69-й сд, загінуў у кастрычніку 1944, пахаваны ў Польшчы.

МУРЗІЧ Баліслаў Альбертавіч, н. у 1918, радавы, пралаў без вестак у 1945.

МЯДЗВЕДЗЕЎ Кузьма Лукіч, н. у 1913, радавы 370-й асобнай армейскай штрафнай роты, загінуў у красавіку 1945, пахаваны ў Латвіі.

МЯДЗЮХА Мікалай Якубавіч, н. у 1920, радавы, пралаў без вестак у жніўні 1944.

МЯДЗЮХА Міхайл Астасьевіч, н. у 1921, радавы

Ахвяры вайны

245-га сп 84-й сд, пратаў без вестак у лістападзе 1944.

МЯНЕЎКА Андрэй Аляксандравіч, н. у 1911, радавы 1052-га сп 301-й Сталінскай дывізіі, загінуў у студзені 1945, пахаваны ў Польшчы.

НЕСЦЯРОНАК Станіслаў Станіслававіч, н. у 1919, радавы, пратаў без вестак у красавіку 1945.

НІЗАМАЎ Калістрат Маркіянавіч, н. у 1910, сяржант, пратаў без вестак у жніўні 1944.

ПІНАРТОВІЧ Констанцін Казіміравіч, н. у 1912, радавы, пратаў без вестак у красавіку 1945.

НЯЦВЕТНЫ Пётр Фёдаравіч, н. у 1918, радавы, пратаў без вестак у лістападзе 1944.

ПАДВАРОНІН Іван Іванавіч, н. у 1917, радавы, стралок 126-га сп, памёр ад ран 13.3.1945 ва Усходній Прусіі.

ПАДРЭЗ Антон Міхайлавіч, н. у 1924, радавы, стралок, пратаў без вестак у сакавіку 1945.

ПАДРЭЗ Баліслаў Сцяпанаўч, н. у 1914, радавы, стралок, пратаў без вестак у верасні 1944.

ПАДРЭЗ Пётр Пятровіч, н. у 1916, мал. сяржант, камандзір аддзялення, п/п 97760«С», пратаў без вестак у лютым 1945.

ПАЧКОЎСКІ Антон Мацвеевіч, н. у 1919, радавы, стралок 534-га сп 106-й сд, пратаў без вестак у верасні 1941.

ПАЧКОЎСКІ Віктар Усцінавіч, н. у 1917, радавы, пратаў без вестак у красавіку 1945.

ПАЧКОЎСКІ Уладзімір Юльянавіч, н. у 1922, радавы, стралок, пратаў без вестак у красавіку 1945.

ПАЧКОЎСКІ Эдуард Уладзіміравіч, н. у 1925, радавы, стралок, пратаў без вестак у сакавіку 1945.

ПЛОТНІКАЎ Уладзімір Лазаравіч, н. у 1924, радавы, стралок 262-га сп 184-й сд, пратаў без вестак у верасні 1944.

ПЛЯШКУН Станіслаў Восіпавіч, н. у 1926, радавы, стралок, пратаў без вестак у лютым 1945.

ПЯТКОЎСКІ Станіслаў Феліксавіч, н. у 1908, радавы, пратаў без вестак у верасні 1945.

ПЯТРОВІЧ Андрэй Андрэевіч, н. у 1912, радавы, стралок, пратаў без вестак у верасні 1944.

РАГНЯ Станіслаў Феліксавіч, н. у 1919, радавы, стралок, пратаў без вестак у чэрвені 1941.

РАДКЕВІЧ Міхail Пятровіч, н. у 1914, радавы, пратаў без вестак у каstryчніку 1944, пахаваны ў Польшчы.

РАЗВАДОЎСКІ Іван Фёдаравіч, лейтэнант, камандзір узвода, пратаў без вестак у 1941.

РАМЕЙКА Уладзімір Ігнацьевіч, н. у 1913, радавы, стралок, пратаў без вестак у маі 1945.

РУДАК Іосіф Антонавіч, н. у 1918, радавы, стралок, пратаў без вестак у каstryчніку 1944.

РУСАК Геры Шымелевіч, н. у 1909, ст. лейтэнант, намеснік камандзіра роты 130-га гв. сп 44-й гв. сд, загінуў 18.12.1942, пахаваны ў в. Філонава Варонежскай вобл.

РУТКОЎСКІ Іван Юрьевіч, н. у 1910, радавы, пратаў без вестак у сакавіку 1945.

РЫЖЫЦКІ Іван Міхайлавіч, н. у 1909, радавы, пратаў без вестак у верасні 1944.

САДОЎСКІ Альфонс Антонавіч, н. у 1920, радавы, стралок, пратаў без вестак у красавіку 1945.

САКАЛОЎСКІ Андрэй Ерамеевіч, н. у 1905, радавы, стралок 1199-га сп 354-й сд, загінуў 12.2.1945, пахаваны ў Польшчы.

САЛАВЕЙ Пётр Іосіфавіч, н. у 1920, радавы, стралок, пратаў без вестак у красавіку 1945.

САЛАНІНІНА Ганна Яфімаўна, н. у 1922, фельчар аўтаатрада, пратала без вестак у снежні 1941.

САЛКОВІЧ Павел Антонавіч, н. у 1919, радавы, стралок, пратаў без вестак у верасні 1944.

СВАРЦЭВІЧ Баліслаў Аляксандравіч, н. у 1922, радавы, стралок, пратаў без вестак у лютым 1945.

СЕЧКА Уладзімір Іванавіч, н. у 1916, радавы, стралок, памёр ад ран 3.1.1945, пахаваны ў Вентры.

СІМАШНЕВІЧ Уладзімір Сігізмундавіч, н. у 1922, мал. сяржант, камандзір аддзялення 1122-га сп 334-й Віцебскай сд, памёр ад ран 12.10.1944, пахаваны ў Літве.

СІНКЕВІЧ Станіслаў Мечыслававіч, н. у 1926, радавы, пратаў без вестак у красавіку 1945 пад Берлінам.

СКАРАЧОНACKІ Іван Раманавіч, н. у 1909, радавы, стралок 37-й штрафной роты, памёр ад ран 23.2.1945, пахаваны ў Латвії.

СКАЧОК Часлаў Браніслававіч, н. у 1919, радавы, стралок, пратаў без вестак у каstryчніку 1944.

СМОЛКА Уладзімір Міхайлавіч, н. у 1920, радавы, стралок, памёр ад ран 24.4.1945 ва Усходній Прусіі.

СОБАЛЬ Аляксандар Антонавіч, н. у 1900, радавы, стралок 184-й сд 294-га сп, загінуў 14.4.1945 ва Усходній Прусіі.

СОБАЛЬ Антон Аляксандравіч, н. у 1910, радавы, стралок 1214-га сп, загінуў 22.4.1945, пахаваны ў Германіі.

СОБАЛЬ Карл Сяргеевіч, н. у 1909, радавы, пратаў без вестак у верасні 1944.

СТАБРОЎСКІ Казімір Усцінавіч, н. у 1917, радавы, стралок 1128-га сп 336-й сд, загінуў 16.2.1945, пахаваны ў Польшчы.

СТАБРОЎСКІ Міхail Усцінавіч, н. у 1926, радавы, стралок, пратаў без вестак у красавіку 1945.

СТАБРОЎСКІ Франц Усцінавіч, н. у 1912, радавы, стралок 1128-га сп 336-й сд, загінуў 16.2.1945, пахаваны ў Польшчы.

СТАХАНОЎСКІ Віталь П., н. у 1918, мал. сяржант, камандзір аддзялення 54-й сд, загінуў 8.8.1941, пахаваны ў Карэліі.

СТРУК Вацлаў Іванавіч, н. у 1909, радавы, стралок, пратаў без вестак у жніўні 1940.

СУДНЯ Андрэй Уладзіміравіч, н. у 1913, радавы, памёр ад ран 6.6.1945, пахаваны ў Германіі.

СУРВІЛА Ігнацій Антонавіч, н. у 1916, радавы, стралок, пратаў без вестак у лістападзе 1944.

ТАНАНА Вячаслаў Паўлавіч, н. у 1926, радавы, стралок 17-га гв. паветрана-дэсантнага сп 6-й гв. паветрана-дэсантнай дывізіі, загінуў 2.5.1945, пахаваны ў Аўстрыі.

ТАНАНА Іосіф Андрэевіч, н. у 1920, радавы,

Воіны-землякі, які загінулі ці прапалі без вестак

стралок 393-га сп, загінуў 1.2.1945, пахаваны ў г. Шверцену Пазнанскага ваяводства ў Польшчы.

ТАНАНА Сяргей Іванавіч, н. у 1920, радавы, стралок 461-га сп 142-й сд, прапаў без вестак 17.1.1945.

ТАТЫРЖЫН Пётр Канстанцінавіч, н. у 1921, радавы, кулямётчык 1192-га сп 357-й сд, загінуў у бай 22.9.1944, пахаваны ў Латвії.

ТАЧЫНСКІ Міхайл Міхайлавіч, н. у 1918, радавы, стралок 605-га сп 132-й сд, прапаў без вестак у красавіку 1944.

ТАЯНОВІЧ Балыслаў Фёдаравіч, н. у 1918, радавы, прапаў без вестак у каstryчніку 1944.

ТРАПУК Балыслаў Багуслававіч, н. у 1912, радавы, стралок, прапаў без вестак у сакавіку 1945.

ТУРЛА Іван Казіміравіч, н. у 1902, радавы, стралок 132-га сп 27-й сд, загінуў 28.3.1945, пахаваны ў Польшчы.

УЛАНОВІЧ Пётр Ягоравіч, н. у 1919, радавы, стралок, прапаў без вестак у ліпені 1944.

УРБАНОВІЧ Адолф Уладзіслававіч, капрал 1-га пп 1-й польскай пд, загінуў 16.4.1945.

ФЕДАРОВІЧ Аляксандар Фёдаравіч, н. у 1917, радавы 243-га гв. сп 84-й гв. сд, загінуў у каstryчніку 1944 ва Усходняй Прусіі.

ФЕДАРОНАК Міхайл Уладзіміравіч, н. у 1925, радавы, загінуў у лютым 1945.

ФІШАР Рубін Хаймавіч, н. у 1912, радавы, прапаў без вестак у ліпені 1941.

ХАРКОЎ Канстанцін Яўстах'евіч, н. у 1921, радавы 209-га сп 162-й сд, загінуў у каstryчніку 1944, пахаваны ў Польшчы.

ХІНЬКО Канстанцін Канстанцінавіч, н. у 1914, радавы 313-га сп, загінуў у верасні 1945, пахаваны ў Маньчжурыі.

ЦАПЕЛІК Карл Страфанавіч, н. у 1912, прапаў без вестак у красавіку 1945.

ЦЕЛЯК Аляксандар Іванавіч, н. у 1908, радавы, прапаў без вестак у студзені 1942.

ЦЕЛЯК Мікалай Мікалаевіч, н. у 1900, радавы, стралок 525-га сп 150-й сд, памёр ад ран 5.5.1945, пахаваны ў Германіі.

ЦЕРАШКЕВІЧ Мікалай Купрыянавіч, н. у 1914, радавы, стралок, памёр ад ран 4.3.1945, пахаваны ў Германіі.

ЦЕРЛЮК Іосіф Іосіфавіч, н. у 1910, радавы, стралок 1073-га сп 316-й сд, загінуў 23.1.1945, пахаваны ў Венгрыі.

ЦІМАФЕЕЎ Аляксандар Тамашавіч, н. у 1908, радавы, прапаў без вестак 13.3.1945.

ЦЯГАЛА Альбін Пятровіч, н. у 1912, радавы, стралок, прапаў без вестак у красавіку 1945.

ЦЯРЭНЦЬЕЎ Максім Іванавіч, н. у 1925, мал. сяржант, камандзір аддзялення 245-га гв. сп, загінуў ва Усходняй Прусіі.

ЧАЛЕЙ Уладзіслаў Антонавіч, н. у 1909, радавы, прапаў без вестак у верасні 1944.

ЧАЛКА Міна Лявонавіч, н. у 1909, радавы, прапаў без вестак у верасні 1944.

ЧАРНЯНІН Міхайл Сцяпанавіч, н. у 1915, радавы, прапаў без вестак у каstryчніку 1944.

ЧАРНЯЎСКІ Іван Францавіч, н. у 1901, радавы 1214-га сп 364-й сд, прашаў без вестак у лютым 1945.

ЧАРЭНКА Пётр Іосіфавіч, н. у 1925, радавы 262-га гв. сп, памёр ад ран у студзені 1945 ва Усходняй Прусіі.

ЧЫКУН Вацлаў Міхайлавіч, н. у 1916, радавы 47-й сд, загінуў у жніўні 1944, пахаваны ў Латвії.

ЧЫКУН Пётр Пятровіч, н. у 1923, радавы, прапаў без вестак у снежні 1944.

ШАКАЛАЎ Антон Аляксандравіч, н. у 1923, радавы, прашаў без вестак у красавіку 1945.

ШАКОЛА Сцяпан Фадзеевіч, н. у 1918, радавы, прапаў без вестак у верасні 1944.

ШАЛАКІЦКІ Карней Антонавіч, н. у 1916, радавы 346-га сп 142-й сд, загінуў у 1945, пахаваны ў Польшчы.

ШАМУК Дамітрый Юльянавіч, н. у 1922, радавы 259-га сп, памёр ад ран у верасні 1944, пахаваны ў Латвії.

ШОРНІК Эдуард Мартынавіч, н. у 1922, радавы 729-га сп, памёр ад ран у верасні 1944.

ШПАКАЎ Андрэй Іосіфавіч, н. у 1921, радавы 75-га гв. сп, загінуў у красавіку 1945, пахаваны ў Германіі.

ШУНЕВІЧ Антон Антонавіч, н. у 1899, радавы 800-га сп 143-й Канатопска-Корасценскай сд, пранаў без вестак 19.9.1944.

ЩЧАСНЫ Пётр Фёдаравіч, н. у 1901, радавы, стралок, п/п 28058, прашаў без вестак у сакавіку 1945.

ЩЧАСНЫ Фелікс Тамашавіч, н. у 1914, радавы, стралок, загінуў 26.4.1945.

ШЫЛЕЙКА Альбін Іосіфавіч, н. у 1903, радавы, сапёр, прашаў без вестак у верасні 1944.

ШЫЛЬКО Альбін Антонавіч, п. у 1916, радавы, прашаў без вестак у красавіку 1945.

ШЫЛЬКО Балыслаў Антонавіч, н. у 1919, курсант, прашаў без вестак у верасні 1944.

ШЫМАН Уладзімір Іванавіч, н. у 1920, радавы 1010-га сп 266-й сд, загінуў у лютым 1945, пахаваны ў Германіі.

ШЫМАНОЎСКІ Іосіф Балыслававіч, н. у 1912, прашаў без вестак у каstryчніку 1944.

ШЫМУК Міхайл Вікенцьевіч, н. у 1919, радавы, прашаў без вестак у верасні 1944.

ШЫЦЬКО Альбін Антонавіч, н. у 1914, радавы, прашаў без вестак у лютым 1945.

ШЫЦЬКО Аляксандар Герасіманавіч, н. у 1909, радавы, памёр ад ран у жніўні 1945, пахаваны ў Польшчы.

ЮРКЕВІЧ Зянон Эдвардавіч, капрал, памёр ад ран 18.3.1945, пахаваны ў Германіі.

ЮРКЕВІЧ Пётр Карлавіч, н. у 1911, радавы, стралок 79-га гв. сп, памёр ад ран 17.5.1945, пахаваны ў Каўнасе, Літва.

ЯГАНЕВІЧ Вікенцій Вікенцьевіч, н. у 1917, радавы, прашаў без вестак у маі 1945.

ЯКІМОВІЧ Г.Р., н. у 1906, радавы, стралок 973-га сп 270-й сд, загінуў 24.1.1945, пахаваны ў Латвії.

Ахвяры вайны

ЯКІМОВІЧ Серафім Лук'янавіч, н. у 1923, радавы, стралок, прапаў без вестак у снежні 1944.

ЯКІМОВІЧ Уладзімір Уладзіміравіч, н. у 1915, яфрэйтар, камандзір атрада 219-га сп, памёр ад ран 22.1.1945, пахаваны ў Латвії.

ЯНКОВІЧ Юльян Міхайлавіч, н. у 1909, радавы, стралок, прапаў без вестак у красавіку 1945.

ЯНУКОВІЧ Гілярый Сямёновіч, н. у 1911, радавы, стралок, прапаў без вестак у 1945.

ЯНЦЭВІЧ Альфрэд Паўлавіч, н. у 1924, радавы, стралок 1192-га сп 357-й сд, памёр ад ран 15.9.1944, пахаваны ў Латвії.

ЯНЦЭВІЧ Зянон Антонавіч, н. у 1920, рада-

вы, стралок, прапаў без вестак у красавіку 1945.

ЯНЦЭВІЧ Франц Ульянавіч, н. у 1911, радавы, стралок, прапаў без вестак у красавіку 1945.

ЯРМОЛА Мікалай Васільевіч, н. у 1912, радавы, стралок 382-га сп 84-й Харкаўскай сд, загінуў 4.2.1945, пахаваны ў Венгрыі.

ЯРМОЛА Міхail Дэмітрыевіч, н. у 1926, радавы 27-га гв. сп 11-й гв. сд, загінуў у красавіку 1945 ва Усходняй Прусіі.

ЯСЮКОВІЧ Іосіф Міхайлавіч, н. у 1912, радавы, стралок, прапаў без вестак у каstryчніку 1944.

ЯЦЫНА Антон Станіслававіч, н. у 1907, радавы, стралок, прапаў без вестак у 1944.

Воіны, якія прызываўся Пастаўскім РВК

АДАМОВІЧ Міхail Аляксандравіч, н. у 1926, радавы, стралок 11-га гв. паветрана-дэсантнага сп 5-й гв. паветрана-дэсантнай сд, загінуў 24.12.1944, пахаваны ў Венгрыі.

АЛФЕРАВІЧ Міхail Мацвеевіч, н. у 1910 у Тураўскім р-не, радавы, стралок 706-га сп 204-й Віцебскай сд, загінуў у верасні 1944, пахаваны ў Латвії.

АНТУХ Сцяпан Аляксеевіч, н. у 1915, радавы, стралок 68-га сп 70-й Верхнедніпроўскай сд, загінуў 7.4.1945 ва Усходняй Прусіі.

АРХІПАЎ Пётр Архіпавіч, н. у 1925, мал. сяржант, аўтаматчык 22-га сп 9-й сд, памёр ад ран 17.3.1945, пахаваны ў Латвії.

АРХІПЕНКА Макар Ігнацьевіч, н. у 1898 у в. Вароніна Навасельскага р-на Віцебскай вобл., радавы 1238-га сп, прапаў без вестак 30.5.1942.

АРЦЁМ Браніслаў Міхайлавіч, н. у в. Камянцы Відзаўскага р-на Полацкай вобл., радавы, стралок 171-га сп, памёр ад ран 6.5.1945, пахаваны ў Германіі.

АСАНОВІЧ Аляксандар Барысавіч, н. у 1915, радавы, стралок 321-й Чудава-Дноўскай сд, загінуў 6.3.1945.

БАЛБЫШАЎ Васіль Фёдаравіч, н. у 1922, радавы, стралок 153-й Смаленскай сд, загінуў 7.2.1945 ва Усходняй Прусіі.

БАРАНОК Уладзімір Дзянісавіч, н. у 1926 у в. Січыкі Віцебскай вобл., радавы, стралок 384-га сп, памёр ад ран 19.10.1944, пахаваны ў Літве.

БАРАШКА Фёдар Андрэевіч, н. у 1924 у в. Кашчына Халопінскага р-на Мінскай вобл., радавы, стралок 732-га сп 235-й Віцебскай сд, загінуў 16.9.1944, пахаваны ў Латвії.

БАРОЎКА Юльян Сцяпанавіч, н. у 1912, радавы, прапаў без вестак у маі 1945.

БАРУК Пётр Міхайлавіч, радавы, стралок 201-га сп, памёр ад ран 28.12.1944, пахаваны ў г. Секеш-Фехервар у Венгрыі.

БАРЫЛА Серафім Іосіфавіч, н. у 1920, радавы, стралок 204-га гв. сп 69-й гв. сд, прапаў без вестак 8.12.1944.

БЕКІШ Франц Іосіфавіч, н. у 1925 у Мядзельскім р-не, радавы, памёр ад ран 28.8.1944, пахаваны ў Літве.

БЕЛЫ Казімір, н. у 1906, радавы, прапаў без вестак 26.9.1942.

БЕРАСЦІН Іван Лук'янавіч, н. у 1909 у в. Сніжына Віцебскай вобл., начальнік майстэрні 20-га асобнага аўтатранспартнага батальёна запасной асабай ваенай акругі, прапаў без вестак у 1941.

БЕРДНІК Кузьма Аляксееўіч, н. у 1904 у в. Ранчыцы Макараўскага сельсавета Віцебскай вобл., радавы, стралок, прапаў без вестак у студзені 1945.

БЕСІБОЎСКІ Зеферын Мікалаевіч, н. у 1902 у Вілейскай вобл., радавы, стралок 1214-га сп 364-й сд, прапаў без вестак 17.2.1945.

БІТУС Іван Васільевіч, н. у 1896 у в. Падгор'е Мінскай вобл., радавы, стралок 1227-га сп 369-й сд, памёр ад ран 14.10.1944, пахаваны ў Беластоцкай вобл.

БЛАЖКО Іван Антонавіч, н. у 1913 у Вілейскай вобл., радавы, стралок 212-га сп 49-й Рослаўльскай сд, загінуў 30.1.1945, пахаваны ў Германіі.

БОКШ Барыс Антонаўіч, н. у 1921 у г. Віцебск, мал. лейтэнант, камандзір стралковай роты 56-й сд, загінуў 14.2.1944, пахаваны ў Ленінградскай вобл.

БОЛБА Адам Маркавіч, н. у 1921 у Савінскім р-не Люблінскай вобл., радавы, стралок 264-га сп 241-й сд, загінуў 9.2.1945, пахаваны ў Польшчы.

БУЗЕНАК Андрэй Рыгоравіч, н. у 1922, радавы, стралок 757-га сп, памёр ад ран 28.8.1944, пахаваны ў Літве.

БУХАВЕЦКІ Якаў Лявоньевіч, н. у 1917 у Бярэзінскім р-не Томскай вобл., радавы, прапаў без вестак у красавіку 1945.

БЫКОЎСКІ Міхail Васільевіч, н. у 1924, палітрук узвода 11-й брыгады, загінуў 13.3.1944, пахаваны ў в. Абухова Віцебскай вобл.

БЯРНАЦКІ Браніслаў Аляксандравіч, н. у 1924 у в. Хацькова Віцебскай вобл., радавы, стралок, прапаў без вестак у верасні 1944.

ВАРАБ'ЁУ Мікалай Піліповіч, н. у 1926 у Кардымаўскім р-не Смаленскай вобл., радавы 706-га сп 204-й сд, загінуў у верасні 1944.

ВАСІЛЬЕЎ Павел Васільевіч, н. у 1900 у Мінскай вобл., радавы 382-й сд, загінуў у ліпені 1944.

Воіны-землякі, якія загінулі ці праці без вестак

ВІНАГРАДАЎ Іван Рыгоравіч, н. у в. Грыбучка Віцебскай вобл., ваенны тэхнік, працаў без вестак у верасні 1941.

ВІНІК Mixail Ягоравіч, н. у 1902 у в. Качанішкі Свянцянскага р-на, радавы, працаў без вестак у 1945.

ВОРАНАЎ Іван Дзянісавіч, н. у 1908 у Вілейскай вобл., радавы 306-га сп 62-й сд, загінуў у маі 1945, пахаваны ў Германіі.

ГАЎРЫКАЎ Мікалай Іванавіч, н. у 1923 у в. Кузьмінка Даўжанскаага р-на Арлоўскай вобл., радавы 297-га сп 184-й Духоўшчынскай сд, працаў без вестак у верасні 1944.

ГЕРАСІМЕНКА Аляксей Нілавіч, н. у 1924 у Ярэўскім р-не Смаленскай вобл., радавы 138-га сп, загінуў у студзені 1945 ва Усходняй Пруссіі.

ГЛУШАНКОЎ Леанід Ягоравіч, н. у 1923 у Магілёўскай вобл., радавы 711-га сп 215-й сд, загінуў у сакавіку 1943.

ГРЭБНЕЎ Мікалай Анісімавіч, н. у 1925 у в. Турчына Невельскага р-на Цвярской вобл., радавы 449-га сп 144-й сд, загінуў у красавіку 1944 ва Усходняй Пруссіі.

ГУРЧАНКА Аляксандар Уладзіміравіч, н. у 1922 у Полацкім р-не, ст. лейтэнант 1188-га сп 357-й сд, загінуў у лістападзе 1944, пахаваны ў Літве.

ГУСЕЎ Пётр Аляксандравіч, н. у 1914 у в. Шысарава Данілаўскага р-на Яраслаўскай вобл., ст. сяржант 1192-га сп 357-й сд, пахаваны ў в. Дзівенцен.

ДАБРАКОЎ Іван Пракоп'евіч, н. у в. Мельніцы Віцебскай вобл., радавы 275-га сп, памёр ад ран у жніўні 1944, пахаваны ў Любленскім ваяводстве.

ДАНІЛОЎСКІ Сцяпан Іванавіч, н. у 1907 у в. Казлы Лепельскага р-на Віцебскай вобл., радавы 67-й сд 67-й арміі, загінуў у верасні 1944, пахаваны ў Варшаўскім ваяводстве.

ДАНІЛЮК Аляксандар Афанасьевіч, н. у 1911 у Беластоцкай вобл., радавы, працаў без вестак у кастрычніку 1944.

ДАСТОВІЧ Баліяслаў Іванавіч, н. у 1925 на х. Засцена Франполь Куранецкага р-на Вілейскай вобл., радавы 434-га ап 156-й сд, загінуў у кастрычніку 1944 ва Усходняй Пруссіі.

ДАЎГЯЛА Йосіф Адольфавіч, н. у 1923 у Чашніцкім р-не Віцебскай вобл., радавы 215-га сп 179-й Віцебскай сд, працаў без вестак у верасні 1944.

ДЗМІТРЫЕЎ Уладзімір Максімавіч, н. у 1923 у Бельскім р-не Смаленскай вобл., радавы 306-й сд, працаў без вестак у лютым 1945.

ДУБРОЎСКІ Уладзімір Фёдаравіч, н. у 1911 у в. Валанецкая Вілейскай вобл., радавы 932-га сп 252-й сд, працаў без вестак у студзені 1945.

ЖУКОЎСКІ Мікалай Антонавіч, н. у 1922 у в. Данілаўка Дзяржынскага р-на Мінскай вобл., сяржант 870-га сп 348-й сд, памёр ад ран у сакавіку 1945 ва Усходняй Пруссіі.

ЗАХАРАЎ Кірыла Сцяпанавіч, н. у 1912 у в. Багаслоўка Курскай вобл., радавы, стралок 18-га сп 9-й сд, загінуў 14.11.1944, пахаваны ў Латвіі.

ЗАХАРЭВІЧ Уладзімір Іванавіч, н. у 1922 у в. Старыя Габы Мядзельскага р-на, радавы 461-га сп 142-й сд, загінуў у лютым 1945, пахаваны ў Польшчы.

ЗУБКЕВІЧ Баліяслаў Мікалаевіч, н. у 1902 у в. Шанкоўпічына Мядзельскага р-на, радавы, стралок, працаў без вестак у 1945.

ІВАНОЎ Дзяменецій Андрэевіч, н. у 1903 у Вілейскай вобл., радавы 318-га сп 241-й сд, працаў без вестак у лютым 1945.

КАРАМЫЩАЎ Сяргей Аляксандравіч, н. у 1910 у Віцебскай вобл., радавы 856-га сп 150-й сд, загінуў у лютым 1943.

КАРКОТКА Сяргей Васільевіч, н. у 1915 у в. Косечы Вілейскага р-на, радавы, працаў без вестак у ліпені 1941.

КАСЦЮЧЭНКА Уладзімір Міхайлавіч, н. у 1915 у Віцебскай вобл., мал. лейтэнант, загінуў у снежні 1942.

КІРЫЛЮК Ілья Іванавіч, н. у 1925 у г. Віцебск, радавы, стралок 146-га сп, памёр ад ран 30.4.1945, пахаваны ў Берліне.

КОБЗІК Валерый Міхайлавіч, н. у 1905, радавы 1214-га сп 364-й сд, працаў без вестак у лютым 1945.

КОЗІЧ Павел Аляксандравіч, н. у 1920 у Полацкай вобл., радавы, стралок 297-га сп, загінуў 15.1.1945 ва Усходняй Пруссіі.

КРАВЕЦ Уладзімір Мікалаевіч, н. у 1900 у Вілейскай вобл., радавы 35-га сп 30-й сд, загінуў у сакавіку 1945.

КРЫГАЛА Часлаў Антонавіч, н. у 1919, працаў без вестак у красавіку 1945.

КУЗЬМИЧ Пётр Іосіфавіч, н. у 1915 у в. Зарудзе, загінуў 25.3.1945, пахаваны ў г. Мамонава Баграціёнаўскага р-на Калінінградскай вобл.

КУНІЦКІ Іван Лук'янавіч, н. у 1912 у ст. Мста Цвярской вобл., радавы, працаў без вестак у ліпені 1941.

КУРЦЭВІЧ Пётр Мартынавіч, н. у 1909 у Мядзельскім р-не, радавы 1192-га сп, загінуў у снежні 1944, пахаваны ў Латвії.

КУЦКЕВІЧ Восіп Сцяпанавіч, н. у 1904 у в. Брылі Мядзельскага р-на, радавы, працаў без вестак у ліпені 1944.

ЛАБАНАЎ Уладзімір Іосіфавіч, н. у 1918 у Бешанковіцкім р-не, радавы 1192-га сп 357-й сд, загінуў у кастрычніку 1944.

ЛАДЗЯКОЎ Мікалай Сцяпанавіч, н. у 1912 у Чкалаўскай вобл., радавы, стралок 1288-га сп 113-й Ніжнедністроўскай сд, загінуў 11.4.1945, пахаваны ў Аўстріі.

ЛАЎРЫНОВІЧ Астафій Сцяпанавіч, н. у 1922 у Вілейскай вобл., радавы, стралок 946-га сп 142-й сд, загінуў 15.1.1945, пахаваны ў Польшчы.

ЛЕВАНТОВІЧ Фелікс Вікенцьевіч, н. у 1924 у Пліскім р-не Вілейскай вобл., радавы 259-га сп 179-й сд, памёр ад ран у верасні 1944.

ЛІЦВІНОВІЧ Рыгор Ерамеевіч, н. у 1912 у Бранскай вобл., радавы, працаў без вестак у верасні 1944.

ЛОСЬ Франц Адольфавіч, н. у 1915 у в. Аўсянікі Глыбоцкага р-на, салёр, працаў без вестак у красавіку 1945.

Ахвяры вайны

ЛУК'ЯНЧЫК Васіль Іванавіч, н. у 1900 у Мінскай вобл., радавы 329-га сп 70-й сд, загінуў у красавіку 1945 ва Усходній Прусіі.

ЛЫСЁНАК Уладзімір Міхайлавіч, н. у 1918 у Шаркаўшчынскім р-не Вілейскай вобл., радавы 215-га гв. сп, загінуў у каstryчніку 1945, пахаваны ў Памераніі.

МАНЬКОВІЧ Міхаіл Андрэевіч, н. у 1898 у Віцебскім р-не, радавы, пратаў без вестак у сакавіку 1945.

МАРКЕВІЧ Міхаіл Іванавіч, н. у 1912, радавы, пратаў без вестак у красавіку 1944.

МУХНІЦКІ Леанід Дамітрыевіч, н. у 1906 у Вілейскай вобл., капітан, пратаў без вестак у верасні 1941.

НЕСЦЯРОВІЧ Аляксандр Іванавіч, н. у 1906 у Маладзечанскай вобл., радавы 72-га сп, памёр ад ран у красавіку 1945 ва Усходній Прусіі.

ПАДРЭЗ Іван Міхайлавіч, н. у 1918 у г. Харкаў, радавы, стралок, пратаў без вестак у верасні 1944.

ПАЗНАКОЎ Андрэй Яфімавіч, н. у 1909, радавы, стралок 120-га сп 69-й сд, загінуў 15.1.1945.

ПАЗНЯКОЎ Іван Лявоньевіч, н. у 1926, сяржант, стралок 174-га гв. сп 57-й гв. сд, загінуў 2.3.1945, пахаваны ў Польшчы.

ПАЛЯВЕЧКА Канстанцін Усцінавіч, н. у 1926 у Расонскім р-не, радавы, стралок 806-га сп 235-й Віцебскай сд, загінуў 15.9.1944, пахаваны ў Латвії.

ПАРНЕВІЧ Франц Фаміч, н. у 1921, радавы, пратаў без вестак у каstryчніку 1944.

ПАРЦЯНКА Мікалай Васільевіч, н. у 1925, радавы 716-га сп 157-й сд, загінуў 26.1.1945, пахаваны ў Германіі.

ПАЎЛЫШКА Міхаіл Венядзіктавіч, н. у 1912 у в. Пагост Віцебскай вобл., радавы, пратаў без вестак у чэрвені 1944.

ПАЦЮК Антон Лаўрэньевіч, н. у 1899, радавы, стралок 1190-га сп 357-й сд 43-й арміі, загінуў 6.7.1944, пахаваны каля в. Лынтупы.

ПАЧЭПКА Іван Якаўлевіч, н. у 1910, радавы, стралок 114-га сп, памёр ад ран 23.5.1945 ва Усходній Прусіі.

ПЕРАСУДАЎ Віктор Аляксееўіч, н. у 1926, радавы, стралок 1108-га сп, памёр ад ран 15.5.1945, пахаваны ў Германіі.

ПІСАРЭНКА Мікалай Адаманіч, н. у 1924 у в. Сапежанка Быхаўскага р-на Магілёўскай вобл., радавы 18-га гв. сп 9-й гв. сд, загінуў 2.12.1944, пахаваны ў Латвії.

ПІСАРЭНКА Мікалай Іванавіч, н. у 1924 у в. Малінкі Ідрынскага р-на Цвярской вобл., мал. сяржант, камандзір аддзялення 1233-га сп 371-й сд, загінуў 10.1.1945.

ПІСКУНОВІЧ Міхаіл Пятровіч, н. у 1914, радавы, стралок 1010-га сп 266-й Арцёмаўскай сд 5-й арміі, загінуў 27.4.1945, пахаваны ў Германіі.

ПУРВІН Мікалай Восіпавіч, н. у 1902, радавы 729-га сп, памёр ад ран 17.8.1944, пахаваны ў Літве.

ПУЧЫНСКІ Іван Мікалаевіч, н. у 1926, радавы, стралок 321-й сд, загінуў 25.1.1945 ва Усходній Прусіі.

ПЯЦЬКО Дамітрый Ільіч, н. у 1904, радавы, стралок 273-га сп, памёр ад ран 24.11.1944, пахаваны ў Венгрыі.

РАДКЕВІЧ Адам Аляксандравіч, н. у 1915, радавы, стралок, пратаў без вестак у сакавіку 1945.

РАЗКОЎ Юнус, н. у 1911 у Молатаўскім р-не, радавы 27-й Ленінградскай мінамётнай брыгады, загінуў 25.9.1944, пахаваны ў Румыніі.

РАМАНОЎСКІ Фёдар Міхайлавіч, н. у 1923, радавы, стралок 11-га сп, памёр ад ран 24.3.1945 ва Усходній Прусіі.

РАМАНОЎСКІ Ягор Андрэевіч, н. у 1922, радавы, стралок 1188-га сп, 357-й сд, загінуў 22.12.1944, пахаваны ў Латвії.

РАСНЫ Іван Мікітавіч, н. у 1915, старшина 234-га сп 179-й сд, загінуў 4.7.1944, пахаваны ў в. Слабада Паставскага р-на.

РАЦЬКО Міхаіл Аляксандравіч, н. у 1926, радавы, стралок 1192-га сп 357-й сд, загінуў 22.9.1944.

РУДАК Міхаіл Паўлавіч, н. у 1927, яфрэйтар, стралок 361-га сп 156-й сд, загінуў 15.2.1945, пахаваны ў Латвії.

РУСАК Віталь Паўлавіч, н. у 1906, капітан, нач. штаба 333-га сп 6-й сд, пратаў без вестак у 1942.

РЫМЗЯНЮК Уладзімір Іванавіч, радавы 200-га гв. сп, памёр ад ран 10.1.1945, пахаваны ў Венгрыі.

САВАСЦЬЯНАЎ Сцяпан Парфенавіч, н. у 1906 у Віцебскай вобл., загінуў 14.12.1941.

САГУН Пётр Ільіч, н. у 1909 у в. Чарнішчына Краснакуцкага р-на Харкаўскай вобл., пратаў без вестак у лістападзе 1943.

САДОЎСКІ Іван Іванавіч, н. у 1926 у Віцебскай вобл., радавы, стралок 1190-га сп 357-й сд, загінуў 10.10.1944, пахаваны ў г. Марціндорф.

САЛАГУБ Іван Фёдаравіч, н. у 1927 у Маладзечанскай вобл., радавы, пратаў без вестак у красавіку 1945.

САМКОВІЧ Афанасій Антонавіч, н. у 1920 у Вілейскай вобл., радавы, стралок 487-га сп 143-й сд, загінуў 6.5.1945, пахаваны ў Германіі.

САМСОНАЎ Якаў Максімавіч, н. у 1921 у Вілейскай вобл., радавы, стралок 186-га сп, памёр ад ран ва Усходній Прусіі.

САЎЧАНКА Парфен Архіпавіч, н. у 1916 у Віцебскай вобл., стралок, пратаў без вестак у жніўні 1944.

СЕМЯНЬКОЎ Афанасій Яўсеевіч, н. у 1895 у Дубровенскім р-не, радавы, стралок, загінуў 13.3.1945 ва Усходній Прусіі.

СІНЬКЕВІЧ Вацлаў Іосіфавіч, н. у 1900 у в. Валкоўшчына Глыбоцкага р-на, радавы, стралок, пратаў без вестак у красавіку 1945.

СПОВІЧ Венядзікт Сямёновіч, н. у 1909 у Вілейскай вобл., радавы, кулямётчык 423-га сп 166-й сд, загінуў 23.5.1945, пахаваны ў Латвії.

СІСКЕВІЧ Уладзімір Пракоф'евіч, н. у 1922 у в. Гулі Мядзельскага р-на, сяржант, стралок 729-га сп 145-й Віцебскай сд, загінуў 22.12.1944, пахаваны ў Латвії.

СКРЫПЧЫК Мікалай Андрэевіч, н. у Мінскай вобл., радавы 74-га сп, пралаў без вестак у верасні 1941.

СКУРАТАЎ Уладзімір Кліменцьевіч, н. у 1910 у в. Скураты Вілейскай вобл., радавы, стралок 729-га сп 145-й сд, пралаў без вестак 2.8.1944 у Літве.

СЛАВІНСКІ Генрых Аляксандравіч, н. у 1923 у в. Аўсянікі Полацкай вобл., радавы, стралок, пралаў без вестак у красавіку 1945.

СМІРНОЎ Захар Міхайлавіч, н. у 1906 у Полацкай вобл., радавы, пралаў без вестак у верасні 1944.

СМІРНОЎ Я. Гаўрылавіч, н. у в. Зубава Віцебскай вобл., загінуў 29.1.1942, пахаваны ў Арлоўскай вобл.

СОБАЛЕЎ Ігнацій Іванавіч, н. у 1917 у Смаленскай вобл., радавы, стралок 299-га сп, загінуў 16.10.1944, пахаваны ў Польшчы.

СОЛТАН Пётр Фёдаравіч, н. у 1922 у Віцебскай вобл., сяржант, камандзір аддзялення 259-га сп 179-й сд, загінуў 1.5.12.1944.

СПАТКОЎ Іван Рыгоравіч, н. у 1926 у Пскоўскім р-не Ленінградскай вобл., радавы, стралок 707-га сп 215-й сд, загінуў 30.1.1945.

СПРУКСТЫНЬ Адольф Ярместавіч, камандзір аддзялення, стралок роты 975-га сп, загінуў 9.4.1945, пахаваны ў Латвії.

СТАРАВОЙТАЎ Міхайл Пятровіч, н. у Віцебскай вобл., сяржант, камандзір разліку 817-га сп, загінуў 24.11.1944, пахаваны ў Латвії.

СТАСЯНЮК Аляксандр Мікітавіч, н. у 1924 у Расонскім р-не Віцебскай вобл., загінуў 22.2.1945, пахаваны ў Латвії.

СТРУК Аляксандр Венядзіктавіч, н. у 1913, радавы, стралок, пралаў без вестак у чэрвені 1944.

СТРУК Браніслаў Іванавіч, н. у 1904, радавы, пралаў без вестак у маі 1945.

СУРАЎЛЁЎ Васіль Антонаўч, н. у 1899 у Віцебскай вобл., радавы, стралок 91-га сп 135-й сд, загінуў 14.12.1942, пахаваны ў Цвярской вобл.

СЫСОЕЎ Мікалай Фядотавіч, н. у 1912 у в. Церабінава Суземскага р-на Бранскай вобл., пралаў без вестак у ліпені 1944.

ТАРАСЕВІЧ Іосіф Селівёрставіч, н. у 1924 у в. Залаталіна Пліскага р-на Вілейскай вобл., радавы, стралок 801-га сп 235-й Віцебскай сд, загінуў 16.9.1944, пахаваны на х. Міяс у Латвії.

ТАТУН Яўген Ігнацьевіч, н. у 1915 у Вілейскай вобл., радавы, стралок 243-га сп 84-й сд, загінуў 4.12.1944 ва Усходній Прусіі.

ТРАФІМАЎ Іван Фёдаравіч, н. у 1920 у Вельскім р-не Архангельскай вобл., мал. сяржант, камандзір аддзялення 635-га сп 143-й Корасценскай сд 129-га ск 47-й арміі, загінуў 14.1.1945, пахаваны ў Польшчы.

ТРУКАН Станіслаў Міхайлавіч, н. у 1918 у Відзаўскім р-не, памёр 27.9.1944, пахаваны ў Польшчы.

ТУРЖЫНОВІЧ Антон Іосіфавіч, н. у 1919, радавы, пралаў без вестак у верасні 1944.

УДАЛЫХ Ціт Мікалаевіч, н. у 1915, радавы, загінуў 5.7.1944, пахаваны ў в. Слабодка Віленскай вобл.

УРБАН Дэмітрый Дэмітрыевіч, н. у Віцебскай вобл., чырвонафлоцец 1-га батальёна 5-й Чырвона-сцяжнай брыгады Балтыйскага флоту, загінуў 8.9.1941.

УСАЎ Міхаіл Аляксандравіч, н. у 1917 у Вілейскай вобл., радавы, стралок, загінуў 21.1.1945 ва Усходній Прусіі.

ФЕДЗЮКОВІЧ Іван Мікалаевіч, н. у 1912 у Мядзельскім р-не, радавы 1192-га сп, памёр ад ран у верасні 1944, пахаваны ў Латвії.

ФІЛАТАЎ Іван Васільевіч, н. у 1909, радавы, стралок, загінуў 1.2.1945 ва Усходній Прусіі.

ХАТКЕВІЧ Васіль Васільевіч, н. у 1922 у в. Роўнае Поле Расонскага р-на Віцебскай вобл., радавы 1229-га сп 371-й сд, загінуў у лютым 1945 ва Усходній Прусіі.

ХОМІЧ Пётр Віктаравіч, н. у 1924 у Вілейскай вобл., радавы 212-га сп 49-й сд, пралаў без вестак у студзені 1945.

ЦАПЕЛІК Павел Карлавіч, н. у 1912 у Свянцянскім р-не, радавы, пралаў без вестак у красавіку 1945.

ЦЫРКІН Ігнат Араф'евіч, н. у 1916 у в. Галубкі Шаркаўшчынскага р-на, радавы 1192-га сп 375-й сд, загінуў у верасні 1944.

ЦЫГУНЕЛЬ Уладзімір Несцеравіч, н. у 1921 у Відзаўскім р-не, радавы 148-га сп, памёр ад ран у сакавіку 1945, пахаваны ў Германіі.

ЧАПСКІ Іосіф Паўлавіч, н. у 1917 у г. Нечыва, ЗША, радавы, стралок, пралаў без вестак у ліпені 1944.

ЧАРКАСАЎ Сямён Паўлавіч, н. у 1909 у Новасібірскай вобл., радавы, пралаў без вестак 22.3.1945.

ЧЫРВАНЕЦ Констанцін Паўлавіч, н. у 1927 у Вілейскай вобл., радавы, стралок 15-га сп 2-й сд, загінуў у студзені 1945 ва Усходній Прусіі.

ШАБАНАЎ Васіль Сцяпанавіч, н. у 1909 у Варонежскай вобл., радавы, салёр 49-й сд, загінуў у маі 1943, пахаваны ў Смаленскай вобл.

ШЛЫКАЎ Даніла Мяфодзеўч, н. у 1911 у Смаленскай вобл., радавы 290-га сп 186-й сд, загінуў у каstryчніку 1944, пахаваны ў Польшчы.

ШУЛЬЖЫК Сцяпан Адамавіч, н. у 1923 у Вілейскай вобл., радавы, замкавы 194-га сп, памёр ад ран 3.4.1945, пахаваны ў Польшчы.

ШУТАЎ Мікалай Сяргеевіч, н. у 1910 у в. Сідаронка Расонскага р-на, казак, сабельны 9-й казацкай кавалерыйскай дывізіі, загінуў 5.1.1945, пахаваны ў Славакіі.

ЯЛЬШЭВІЧ Міхаіл Герасімавіч, н. у 1925, радавы 186-га сп, памёр ад ран у чэрвені 1945 ва Усходній Прусіі.

Ураджэнцы Пастаўшчыны, якія загінулі ў час ваеных дзеянняў на заходніх франтах 2-й сусветнай вайны

У 1952 г. у Інстытуце гісторыі імя У. Сікорскага (г. Лондан, Вялікабрытанія) на польскай мове выйшла кніга: «Спіс палеглых і памёршых польскіх вайскоўцаў на чужыне. 1939—1946». Яна ўтрымлівае змястоўныя звесткі пра людскія страты польскіх вайсковых адзінак у складзе войскаў заходніх саюзнікаў Савецкага Саюза па антыгітлероўскай кааліцыі. Ніжэй прыводзіцца прозвішчы ураджэнцаў былога Пастаўскага павета Віленскага ваяводства, якія загінулі ў выніку ваеных дзеянняў на заходніх франтах 2-й сусветнай вайны. У асноўным гэта беларусы, якія апынуліся па пэўных абставінах у арміі Андэрса. У спісе, у асноўным, вайскоўцы 2-га польскага корпуса, які пад камандаваннем генерала Уладзіслава Андэрса ў складзе 8-й брытанскай арміі ўдзельнічаў у вызваленні ад гітлероўцаў Італіі (1943—1945). Мешавіта таму значная частка суайчыннікаў пахавана на вайсковых могілках, дзе адбываліся буйныя баталіі Італьянскай кампаніі — Монтэ-Касіна, Ка-самасіма, Балоння, Лярэта. Сустракаючыся сярод ураджэнцаў Пастаўшчыны асобы, якія загінулі пад час баёў альбо памерлі ад ран у шпіталях, з'яўляючыся вайскоўцамі брытанскіх вайсковых адзінак, якія кватараўваліся на Брытанскіх астраўах ці ў Паўночнай Афрыцы. Гэты спіс — чарговае сведчанне самаадданасці і мужнасці народа ў справе здабыцця агульнай перамогі над фашызмам.

БАЛАЙ Павел, сапёр 2-га польскага корпуса, н. у верасні 1916, в. Косаўшчына, загінуў 19.5.1944, Монтэ-Касіна (Італія).

ДАШЧЫНСКІ Уладзіслаў, стралец 2-га польскага корпуса, н. 15.8.1908, в. Грудава, загінуў 24.10.1944, Балоння (Італія).

ДЗЯРГАЧ Іосіф, узводны 2-га польскага корпуса, н. 31.1.1902, в. Глыбокі Ручай, загінуў 6.4.1945, Ка-самасіма (Італія).

ДУБОВІК Аляксей, ст. стралец 2-га польскага корпуса, н. у верасні 1917, в. Навасёлкі, загінуў 17.5.1944, Монтэ-Касіна (Італія).

ЗАРЭЦКІ Юстын, стралец 2-га польскага корпуса, н. 1.3.1911, в. Чаранкі, загінуў 22.5.1944, Монтэ-Касіна (Італія).

ІВАНКЕВІЧ Іван, стралец 2-га польскага корпуса, н. 5.11.1914, в. Вараноўшчына, загінуў 10.4.1945, Балоння (Італія).

КАЗАКЕВІЧ Казімір, ст. стралец 2-га польскага корпуса, н. 4.2.1908, в. Ворсы, загінуў 9.5.1944, Монтэ-Касіна (Італія).

КАМЕНСКІ Сігізмунд, капрал 2-га польскага корпуса, н. 27.1.1908, в. Ляхавічы, загінуў 19.8.1940, Лярэта (Італія).

КАМИНСКІ Рычард, стралец 2-га польскага корпуса, н. 4.2.1924, в. Кураполле, загінуў 18.5.1944, Монтэ-Касіна (Італія).

КУЛАК Іван, узводны 2-га польскага корпуса, н. 15.12.1910, в. Стакоўскія, загінуў 13.5.1944, Монтэ-Касіна (Італія).

ЛЕШЧЫК Баліслаў, ст. стралец 1-й асобнай парашутнай брыгады, н. 10.3.1924, в. Стары Двор, памёр 4.12.1943, Пэрч (Шатландыя).

МАКУТЫНОВІЧ Эдуард, узводны 2-га польскага корпуса, н. 5.2.1910, г. Паставы, загінуў 3.7.1944, Лярэта (Італія).

МАСІНКЕВІЧ Іосіф, бамбардзір 2-га польскага корпуса, н. 12.5.1904, в. Шынаўшчына, загінуў 21.4.1946, Балоння (Італія).

МЫШКА Пётр, стралец 2-га польскага корпуса, н. 30.5.1919, в. Мышкі, загінуў 5.4.1944, Монтэ-Касіна (Італія).

МЯДУХ Пётр, сапёр 2-га польскага корпуса, н. 11.8.1912, в. Галбяя, загінуў 7.8.1945, Лярэта (Італія).

НАВІЦКІ Лёнгін, капрал 2-га польскага корпуса, н. 15.4.1910, в. Гулі, загінуў 12.5.1944, Монтэ-Касіна (Італія).

ПРАКОП Браніслаў, стралец 2-га польскага корпуса, н. 20.6.1916, в. Свіраны, загінуў 9.4.1945, Балоння (Італія).

ПЯТКЕВІЧ Вацлаў, бамбардзір 2-га польскага корпуса, н. 20.5.1920, в. Салаўіха, загінуў 23.5.1944, Монтэ-Касіна (Італія).

САВІЦКІ Мечыслаў, узводны 2-га польскага корпуса, н. 2.9.1917, в. Смыччо, загінуў 9.8.1944, Лярэта (Італія).

СЕХАНКЕВІЧ Аляксандар, ст. стралец 2-га польскага корпуса, н. 10.10.1912, в. Гліншчына, загінуў 9.10.1945, Балоння (Італія).

СЯМАШКА Эразм, стралец 2-га польскага корпуса, н. у 1913, Рэдзькаўшчына, загінуў 9.8.1944, Лярэта (Італія).

Надрыхтаваў Ю. В. Грыбоўскі.